



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun qrant layihəsi çərçivəsində nəşr olunmuşdur

Выдадзены ў рамках праекта Фонду развіцця навукі
пры Прэзідэнце Азербайджанскай Рэспублікі

AZƏRBAYCANCA-BELARUSCA LÜĞƏT

*Prof. T.H. Şükürbəylinin
və prof. V.D. Stariçonokun redaktəsi ilə*

AZƏRBAYDJANSKA-BELARUSKI SLOŪNIK

*Пад рэд. праф. Т.Г. Шукурбейлі
і праф. В.Д. Старычонка*

Tərtibçilər:

**T.H. Şükürbəyli, V.D. Stariçonok,
F.Ə. Hüseynov, A.İ. Hüseynova,
S.S. Yolçiyeva**

Складальнікі:

**T.Г. Шукурбейлі, В.Д. Старычонак,
Ф.Э. Гусейнаў, А.І. Гусейнава,
С.С. Йолчыева**

Rəyçilər:

İ.Z. Qasımov, N.V. Çayka

Рэцэнзенты:

І.З. Гасымаў, Н.У. Чайка

AZƏRBAYCANCA-BELARUSCA LÜĞƏT. Prof. T.H. Şükürbəylinin və prof. V.D. Stariçonokun redaktəsi ilə. – Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2017. – 296 səh.

АЗЕРБАЙДЖАНСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК. Пад рэд. праф. Т.Г. Шукурбейлі і праф. В.Д. Старычонка. – Баку: Фонд развіцця навукі пры Прэзідэнце Азербайджанскай Рэспублікі, 2017. – 296 стр.

Lüğət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə dəstəyi ilə qrant layihəsi çərçivəsində çap olunmuşdur
(Qrant № EIF-BGM-2-BRFTF-1-2012/2013-07/07/5 və Qrant № Г13А3-002-Belarus Respublika
Fundamental Tədqiqatlar Fondu)

Слоўнік складзены пры фінансавай падтрымцы Фонду развіцця навукі
пры Прэзідэнце Азербайджанскай Рэспублікі (Грант № EIF-BGM-2-BRFTF-1-2012/2013-07/07/5 і
Грант № Г13А3-002 – Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў)

**Bu əsər 01 aprel 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində
qeydiyyatdan keçirilmiş və əsərin qeydiyyatı haqqında 7535 nömrəli Şəhadətnamə
(qeydiyyat nömrəsi: 04/C-6837-13) verilmişdir.**

Гэта праца 01 красавіка 2013 года зарэгістравана Фондам развіцця навукі пры Прэзідэнце
Азербайджанскай Рэспублікі ў Агенцтве аўтарскіх правоў Азербайджанскай Рэспублікі і
выдадзена Пасведчанне № 7535 аб рэгістрацыі (№: 04/C-6837-13) дадзенай працы

ISBN: 978-9952-516-09-8

© Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu, 2017
© T. H. Şükürbəyli, 2017
© Фонд развіцця навукі пры Прэзідэнце
Азербайджанскай Рэспублікі, 2017
© T. Г. Шукурбейлі, 2017

MÜNDƏRİCAT

Ön söz.....	4
Lüğətin quruluşu.....	5
Azərbaycan əlifbası.....	12
A	13
B	23
C	37
Ç	43
D	52
E	67
Ə	72
F	83
G	87
H	95
X	106
İ	112
K	124
Q	133
L	156
M	161
N	183
O	189
Ö	192
P	195
R	201
S	204
Ş	224
T	232
U	252
Ü	256
V	261
Y	266
Z	285

Ön söz

Azərbaycanca-belarusca lüğət tədris yönümlüdür. Tədris lüğətləri ilk növbədə sözlüyün həcminə – leksik və frazeoloji vahidlərin ciddi seçiminə, baş sözlərin ən işlək mənalarının verilməsinə, dəyişkən sözlərin qrammatik xüsusiyyətlərinin dolğun şəkildə əks olunmasına, illüstrativ materialın seçilməsinə və s. görə fərqlənirlər.

Tədris lüğəti təlim prosesini yüngülləşdirən, dilin sərbəct şəkildə öyrənilməsinə xidmət edən yardımçı dərs vəsaitidir.

Azərbaycanca-belarusca lüğət müasir Azərbaycan dilinin orta çətinlikli mətnlərin başa düşülməsi, bədii ədəbiyyatın mütaliyəsi və gündəlik ünsiyyət üçün kifayət edən 12 minə yaxın söz və frazeoloji vahidlərini əks etdirir. Sözlük ona daxil olan dil vahidlərinin və konstruksiyaların fəal mənimsənilməsinə, Azərbaycan dilində nitqin inkişafına hesablanıb. Söz və ifadələrin seçilmə meyarı onların gündəlik həyatda işləkliyidir. Bununla yanaşı lüğətə qrammatikadan, riyaziyyatdan, biologiyadan, kimyadan və s.-dən müəyyən həcmdə ümumişlək terminlər də daxil edilmişdir. Lüğət ilk növbədə Bakı Slavyan Universiteti

belarus şöbəsinin tələbələri, Azərbaycan dili və Mədəniyyəti mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyi Belarus Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbələri üçün nəzərdə tutulur. Lakin Lüğətdən belarus dilini sərbəst öyrənənlər və Azərbaycan dili ilə maraqlananlar da istifadə edə bilərlər. Onun köməyi ilə həmçinin Azərbaycan dilindən belarus dilinə tərcümə işlərini də yerinə yetirmək mümkündür.

Lüğətin quruluşu

Azərbaycanca-belarusca lüğətin sözlüyü müasir Azərbaycan dilinin ən çox işlənən leksik vahidlərini əks etdirir. Hər bir söz ayrıca lüğət məqaləsində izah olunur. Lüğət məqaləsi (baş sözün təsviri) Azərbaycanca-belarusca lüğətdə aşağıdakı elementlərdən ibarətdir: a) lüğət vahidi (baş söz); b) baş sözün qrammatik xüsusiyyətləri; c) baş sözün belarus dilinə tərcüməsi; ç) baş sözün nitqdə işlənməsini göstərən misallar və onların belarus dilinə çevrilməsi; d) baş sözün daxil olduğu sabit birləşmələr; e) baş sözün üslubi xüsusiyyətləri; ə) söz paradıqmasında səs əvəzlənməsi; f) baş sözün aksentoloji xüsusiyyətləri; g) işarələr sistemi və s.

Baş söz Azərbaycan dilinin izahlı və ikidilli lüğətlərindən seçilmiş azərbaycan sözüdür. İlk sözlər azərbaycan dilinin əlifba sırası ilə düzülür. Baş söz qismində nitq hissələrinin ilkin formaları çıxış edir. İsimlər üçün bu adlıq halın təkli, fellər üçün məsdər və s-dir.

Omonim sözlər ayrıl-ayrı lüğət məqalələrində verilir və 1, 2 rəqəmləri ilə işarələnir. Yəni 1 rəqəmi birinci sözü, 2 rəqəmi ikinci sözü bildirir.

AXMAQ¹ *sifət* дурны, неразумны, бязглузды...

AX|MAQ² *feil* цячы; *çay* ~ *ır рака цяче*...

MAL¹ *isim* быдла, хатнія жывотныя, жывёла...

MAL² *isim* 1. тавар...

Baş sözlərin nitq hissələrinə aidliyi uyğun işarələrlə göstərilir (*isim, sifət, say, feil* və s.). Bundan başqa lüğət məqaləsində əlavə söz formaları da gətirilir. Əlavə söz formaları onların quruluşca baş sözdən fərqləndiyi hallarda verilir: a) tarixi səs əvəzlənməsi olduqda, b) səs düşümü və ya əlavəsi olduqda, c) vurğu yerdəyişməsi olduqda.

Grammatik formalar tam deyil, qısaldılmış şəkildə verilir. İlk formanın dəyişməyən hissəsi dəyişən hissəsindən şaquli xətlə ayrılır. Daha sonra lüğət məqaləsində yalnız sözün dəyişən hissəsi göstərilir. Bu, şəkilçi, suffiks, yaxud tərkibində bu və ya digər struktur dəyişiklik baş verən sözün bir hissəsi ola bilər. Grammatik formaların bu cür verilməsi ona görə rahatdır ki, oxucu göstərilən hissələri adi qaydada birləşdirməklə sözün tam şəklini asanlıqla ala bilər. Baş sözün dəyişməyən hissəsi təkrar işlənən zaman tilda (~) ilə əvəz olunur:

AĞIRLIQ *isim* 1. цяжар; *yükün* ~*ği цяжар грузу, ~q mərkəzi цэнтр цяжару, ~q qüvvəsi сіла цяжару*; 2. цяжкаць; *əsas* ~*q асноўная цяжкаць*.

Paradıqmanın bütün elementləri dəyişikliyə uğradıqda onların hamısı lüğət məqaləsində öz əksini tapır.

Baş sözün qrammatik xarakteristikası zamanı hər bir nitq hissəsinin və hər bir sözün xüsusiyyətləri nəzərə alınır.

İsmlərin lüğət forması adlıq halın təkidir: **QALA.., QARDAŞ.., NƏVƏ.., NÜMÜNƏ..** Belarus dilindən fərqli olaraq azərbaycan dilində *pluralia tantum* isimləri yoxdur (müqayisə et: *нажнічы – qayçı, а не qayçılar*).

Azərbaycan dilində isimlərin cəm halı tək hal formasına **-lar, -lər** şəkilçiləri artırmaqla yaranır: **qala-lar.., qardaş-lar.., nəvə-lər.., nümunə-lər..** Bu zaman heç bir morfoloji dəyişiklik baş vermədiyindən lüğət məqalələrində isimlərin cəm halı göstərilir.

Lüğət məqaləsində ismin halları səs növbələşməsi ilə mürəkkəbləşdikdə əks etdirilir. Bu formalar baş söz yanında deyil, kontekstdə (illüstrativ materialda) verilir. Belə ki, adətən səs əvəzlənməsi ismin bütün paradiqmasını əhatə etmir.

İsmlər hallandıqda aşağıdakı paradiqmatik dəyişikliklər baş verir:

1) müəyyən isimlərin hallanması zamanı söz kökünə paradiqmanı tam əhatə etməyən morfoloji element əlavə olunur. Məsələn, *su* sözünün hallanması zamanı yiyəlik, yönlük və təsirlik hallarında köklə şəkilçi arasında *y* samiti əlavə olunur: **su+y+un, su+y+a, su+y+u**, lakin digər hallarda o yox olur; **su+da, su+dan**.

2) digər isimlərdə hallanma zamanı söz kökünə iki element əlavə olunur. yiyəlik və təsirlik hallarında **-n**, yönlük hlında isə **-y**: **ada – ada+n+ın, ada+n+ı**, lakin **ada+y+a**;

3) sonu **q** ilə qurtaran isimlərin yiyəlik, yönlük və təsirlik hallarında bu səs **ğ**-ya keçir. **bulaq – bulağın, bulağa, bulağı** (*cp. bulaqda, bulaqdan*);

4) axırı **x** ilə bitən isimlərdə analoji səs əvəzlənməsi baş verir – **x/ğ**: **qazax – qazağın, qazağa, qazağı**;

5) sonu **k** ilə bitən isimlərin (*külək, ürək, mələk və s.*) yiyəlik, yönlük və təsirlik hallarında axırıncı səs *y* səsinə keçir: **külək – küləyin, küləyə, küləyi; ürək – ürəyin, ürəyə, ürəyi**;

bəzi isimlərin hallanması zamanı yiyəlik, yönlük, təsirlik hallarında ikihecalı sözlərdə ikinci sait səs düşür: **şəkil – şəklin, şəklə, şəkli**.

İlkin forması adlıq hal olan **sifətlər** lüğətdə iki üsulla əks olunur: uyğun baş sözün yuvasında və sərbəst şəkildə. Birinci halda sifətlər törəndiyi ismin lüğət məqaləsində verilir. Bu o haldır ki, isim və ondan törənmiş sifət yazılışca eyni olur (əslində bunlar omonim sözlərdir). Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dilində isimlərin müəyyən hissəsi və onlardan törənən nisbi sifətlər formal cəhətdən fərqlənmirlər. Belə olduqda sifətlər, baş sözü isim olan eyni bir lüğət məqaləsində verilir. Bu zaman isim və sifət rum rəqəmləri ilə qeyd edilir – I, II.

MEŞƏ I *isim* лес; *şam* ~si *сасновы лес, сіх* ~ *густы лес, ~də* *gəzтək ипацыраваць у лесе*; II *sifət* *лясной*; ~ *torraqları* *лясныя глебы, ~ уаңғи* *лясны пажар, ~ сәпәуесі* *лясная прамысловасць*.

Bu o deməkdir ki, **MEŞƏ I** isimdir, **MEŞƏ II** sifətdir. Başqa hallarda sifətin təsviri sifətin baş söz qismində çıxış etdiyi ayrıca lüğət məqaləsində əks olunur.

AĞ sifət белы: 1) белы колер; ~ qar белы снег, ~ bulud белае воблака, ~ ау белы мядзведзь, ~ parça белая тканіна; 2) чысты; ~ vərəq белы ліст; 3) светлы; ~ сахір белае віно, ~ çörək белы хлеб.

Azərbaycan dilində sifətlər cinsə və kəmiyyətə görə dəyişmələr, buna görə onların lüğət məqaləsində təsviri zamanı uyğun qrammatik məlumat verilmir.

Saylar say işarəsi ilə qeyd edilir. Miqdar və sıra sayları ayrı-ayrı lüğət məqalələrində yer alır.

ON say дзесяць; ~ kitab дзесяць кніг, ~ nəfər дзесяць чалавек.

ONUNCU say дзесяты; ~ sinif дзесяты класс.

Əvəzlilərin nitq hissəsinə aidliyi əvəz. (əvəzlik) işarəsi ilə göstərilir.

O əvəz. ён; О, burada yaşayır Ён жыве тут; О, evdə yoxdur Яго няма дома.

SİZ əvəz. вы; ~ harada oxuyursunuz? дзе вы вучыцеся? ~ kimsiniz? хто вы? biz ~i gözləyirdik мы чакалі вас, тэп ~inlə gedəcəyəm я пайду з вамі.

MƏN əvəz. я; ~ə мнe, ~i мяне, ~lə мной, ~də у мяне ж, мнe, ~dəп ад мяне, ~im haqqında пра мяне; ~ işləyirəm я працую.

MƏNİM əvəz. мой, мая, маё, маe; ~ evim мой дом, ~ kitabım мая кніга, ~ adıм маё імя, ~ ailəm мая сям'я.

Əvəzlilərin dəyişmə zamanı xeyli mürəkkəbləşdiyi belarus dilindən fərqli olaraq azərbaycan dilində onlar daha sadədir.

Feillərin lüğət forması məsdərdir. Feilin bütün qrammatik formaları başlanğıcını məsdərdən götürür. Həm şəxsə, zamana, kəmiyyətə görə, həm də isim kimi hallara görə dəyişən Azərbaycan feili çoxsaylı qrammatik formalara, şəxəli paradıqmalara malikdir. Lakin ümumi istifadə lüğətləri bu saysız-hesabsız feil formalarını əhatə etmək imkanından kənardır. Odur ki, lüğət məqaləsində bütün paradıqmanın üzvləri deyil, ayrı-ayrı paradıqmaların “səlahiyyətli nümayəndələri” – əsas informasiya daşıyıcıları olan formaları verilməlidir. Dayaq söz formaları paradıqmada baş verən hər cür gözlənilməzliyi – struktur dəyişikliyi, səs əvəzlənmələrini, vurğu məkanlarını bilavasitə əks etdirməli və ya proqnozlaşdırmalı və paradıqmanın tam bərpası üçün açar rolunu oynamalıdır.

İndiki, gələcək və keçmiş zaman paradıqmalarından hər birinin 6 şəxs forması vardır. Ahəng qanununa uyğun olaraq indiki zaman paradıqmasında formayaradıcı element **-ır-** dörd şəkllə düşür: **-ır-, -ir-, -ur-, -ür-** (*yaz-ır-am, gəl-ir-əm, dur-ur-am, gül-ür-əm*). Şəxs şəkilçilərinə gəldikdə isə onlarda vəziyyət belədir: 1-ci, 2-ci şəxsin təkində şəkilçilər ikivariantlıdır: **-am** (*yazır-am, durur-am*), **-əm** (*gəlir-əm, gülür-əm*); **-san** (*yazır-san, durur-san*), **-sən** (*gəlir-sən, gülür-sən*). 1-ci şəxsin cəm şəkilçisi dördvariantlıdır: **-ıq,-uq** (*yazır-ıq, durur-uq*), **-ik, -ük** (*gəlir-ik, gülür-ük*). 2-ci şəxsin cəmi də 4-variantlı şəkilçinin köməyi ilə yaranır: **-sınız, -sınız, -sunuz, -sünüz:** *yazır-*

sınız, durur-sunuz, gəlir-siniz, gülür-sünüz. 3-cü şəxsin təkli sıfır göstəriciyə malikdir: *yazır-ø, durur-ø, gəlir-ø, gülür-ø.* 3-cü şəxsin cəmi isə ikivariantlı şəkilçi ilə yaranır: *-lar* (*yazır-lar, durur-lar*); *-lər* (*gəlir-lər, gülür-lər*).

Gələcək zaman feil kökünə *-acaq, -əcək* şəkilçisini artırmaqla yaranır. Şəxs formaları müvafiq şəkilçilər qəbul edir: 1-ci şəxsin təkində *-am, -əm*, cəmində *-ıq, -ik* şəkilçiləri işlənir. Bu zaman *q* səsi *ğ-ya*, *k* isə *y* səsinə keçir: *yaz-acağ-am, gəl-əcəy-əm; yaz-acağ-ıq, gəl-əcəy-ik.* 2-ci şəxsin şəkilçiləri: *-san, -sən* (təkdə), *-sınız, -siniz* (cəmdə): *yaz-acaq-sınız, gəl-əcək-siniz.*

Keçmiş zaman 4-variantlı sözdəyişdirici səkilçilərlə əmələ gəlir: *-dı- (-di-, -du-, -dü-)* *al-dı-m, gəl-di-m, dur-du-m, gör-dü-m.*

Bütün zaman paradigmalarında 3-cü şəxsin təkli şəkilçisizdir: *altram – altr, alacağam – alacaq, aldım – aldı.*

Azərbaycan dilində felin əmr şəklinin müxtəlif mənə və formaları mövcuddur. Onlardan ən işləyi ikinci şəxsin təkli və cəmidir. Əmr şəklinin təkli formaca felin kökü ilə eynidir: *yaz-maq – yaz, oxu-maq – oxu, gör-mək – gör, gül-mək – gül* və s.; əmr şəklinin cəmi müntəzəm olaraq tək hal formasına dördvariantlı sonluq (postfiks) *-ın, -in, -un, -ün* artırmaqla düzəlir: *yaz-ın, gəl-in, dur-un, gör-ün.* Variantın seçilməsi söz kökündəki saitlə şərtləndirilir: *a – in, ə – in, u – un, ü – ün.* Əgər sözün kökü (əmr şəklinin tək halı) saitlə bitərsə, o zaman köklə sonluq arasında *y* interfiksi (aralıq şəkilçisi) peyda olur: *oxu – oxu-y-un, sarı – sarı-y-ın, hərlə – hərlə-y-in, kiri– kiri-y-in.* Əmr formasında vurğu həmişə kökə düşür: *sınamáq – sınıá, sınıáyın, yıǵmáq – yıǵ, yıǵın, işləmək – işlá, işləyin, danışmáq – danış, danışın, almáq – al, alın...*

Azərbaycanca-belarusca lüğətdə felin yalnız məntədaxili nümunələri verilir.

AĞLA|MÁQ *feil* плакаць; *uşaq ~yır dzeıçya placha, ~maǵı gəlmək быць гатовым заплакаць.*

BÖLÜN|MÓK *feil* 1. дзяліцца; *on ikiyə ~úr dzeıçya dzeıçya na dva;*

BÖYÜ|MÓK *feil* 1. расці; *saǵlam ~mək расці здаровым, uşaqlar ~yır dzeıçya растуць, ot ~yır трава расце;* 2. ускладняцца; *məsələ ~dü пытанне ўскладніўся.*

Zərf, qoşma, bağlayıcı və ədatlar onların nitq hissələrinə aidliyini göstərən işarələrlə verilir.

ORADÁ *zərf* там; *biz ~ yaşayırıq мы жываем там.*

ACQARINÁ *zərf* нашча.

QIŞDÁ *zərf* зімой.

NAMİNÓ *qoşma* у імя; *sülh ~ ý імя міру.*

SAVAYI *qoşma* акрамя.

NƏİNKİ *bağlayıcı* нетолькі.

BÓLKƏ *ədat* можа, мо; *~ də sən haqlısan можа быць ты маеш рацыю.*

LAP *ədat* вельмі.

Baş sözlərin mənalandırılması. İkidilli lüğətlərdə bir dildə verilən sözün mənası başqa dildə izah edilir. Burada da azərbaycan sözləri belarus dilində mənalandırılır. Həm baş sözlər, həm də onların nitqdə işlənmə nümunələri belarus dilinə çevrilir. Lüğətin janrı nəzərə alınmaqla sözlərin yalnız əsas və ən işlək mənaları qeyd edilir. Mənalar çox olduqda rəqəmlərlə sıralanır (1..., 2..., 3...) və bir-birindən nöqtəli vergüllə (;) ayrılır:

ALMÁQ *feil* 1. атрымаць; *pul* ~ атрымаць грошы, *savab* ~ атрымаць адказ, *təhsil* ~ атрымаць адукацыю; 2. купіць; *çörək* ~ купіць хлеб, *usuz* ~ тання купіць; 3. адняць; *vaxt* ~ адняць час; 4. браць; *dərs* ~ браць урокі, *borc* ~ браць доўг, *qisas* ~ браць рэванш.

Baş sözlərin mənalandırılması zamanı mötərizə vasitəsi ilə dəqiqləşdirilmə, istiqamətləndirmə, əlavə izah, söz birləşmələri, istinad və s. kimi üsullardan da istifadə olunur. Bu üsullardan əsasən çevirən dildə qarşılığı olmayan baş sözlərin belarus dilinə transliterasiyası zamanı istifadə edilir. Digər tərəfdən, ikinci dilə tərcümə baş sözün mənasını tam açma bilmədiyi yaxud tərcümənin iki cür yozula biləcəyi, ya da ki ayrı-ayrı mənalarlarının fərqləndirilmədiyi hallarda da köməkçi vasitələrdən – mikromətlərdən istifadə olunur.

ARPACIQ *isim* мушка (у зброі).

SAZ¹ *isim* саз (азербайджанскі народны струнны музычны інструмент).

LƏVƏNGİ *isim* левенгі (страва з арэхавай і луковай начыннем).

XƏNGƏL *isim* хингал (мучное страва).

NAMÁZ *isim* намаз (мусульманскі рэлігійны абрад).

MANÁT *isim* манат (грашовая адзінка ў Азербайджанскай Рэспубліцы).

İstinad semantik üsul kimi eyni mənalı leksik vahidlərin mənalandırılmasında tətbiq edilir:

AĞIZLÍQ *isim* bax **Qıf**.

ADDÍM-ADDÍM *zərf* bax **Addımbaaddım**.

QAYSÍ *isim* bax **Ərik**.

ADAXLÍ *isim* bax **Nişanlı**.

SANAMÁQ *fel* bax **Saymaq**.

Lüğət məqalələri **illüstrativ materialla** təmin edilir. Bu zaman söz birləşmələri və cümlələrin aktuallığı, işləkliyi, asanlıığı və kommunikativ dəyərliliyi nəzərə alınır. İllüstrativ material iki məqsədlə verilir: a) baş sözün mənalarını dəqiqləşdirmək üçün; b) baş sözün sintaktik xüsusiyyətlərini göstərmək üçün. Bu məqsədlə əsasən söz birləşmələrindən, nadir hallarda isə qısa cümlələrdən istifadə olunur. Söz birləşmələri və cümlələr müxtəlif mənbələrdən götürülür yaxud da müəlliflər tərəfindən verilir. Misallar Azərbaycan dilində gətirilir və belarus dilinə tərcümə edilir.

MEHRİBÁN *sifət* 1. ласкавы, пяшчотны; ~ *uşaq laskaavy dзіця*, ~ *apa laskaava maці*, ~ *münasibət laskaavae staўленне*; 2. добры, любы; ~ *adamlar doбрыя людзі*; 3. дружны; ~ *kollektiv дружны калектыў*, ~ *ailə дружная сям'я*; 4. цёплы, ветлы; ~ *görüş cёплая сустрэча*, ~ *sözlər cёплыя словы*.

QAŞÍ|Q *isim* лыжка; *çay ~ği чайная лыжка*.

QAR *isim* снег; *sulu ~ мокры снег*, ~ *yağır снег ідзе*, ~ *əriyir снег растае*.

Lüğət məqalələrində komponentlərindən biri baş söz olan **sabit söz birləşmələrinə də müəyyən yer verilir**. Buraya frazeologizmlərlə yanaşı aforizmlər, atalar sözləri və zərb-məsllər, mürəkkəb terminlər və digər sabit birləşmələr daxildir. Belə vahidlər belarus dilinə uyğun ekvivalentlər vasitəsilə çevrilir. Sabit birləşmələr bir qayda olaraq aid olduğu hər bir mənadan sonra romb (◊) işarəsilə verilir: ◊ *gah ~a vurur*, *gah tıxa сем пятніц на тыдзень* (NAL sözündə), ◊ *dəvə ~ə baxan kimi baxmaq глядзець як баран на новыя вароты* (NALBƏND sözündə), ◊ *ürək ~sı душэўны боль* (AĞRI sözündə), ◊ *~a qarşı çıxmaq ісцi, plyць супраць цячэння* (AXIN sözündə), ◊ *~ini düzəltmək выпрастаць спіну* (QƏDD sözündə), ◊ *~ etmək эканоміць* (QƏNAƏT sözündə) və i. a.

AĞİL¹ *isim* розум; ◊ *ağlını itirmək траціць розум*; *ağlını başından çıxarmaq з розуму звеццi*.

NƏZƏR *isim* 1. погляд; *~dən keçirmək абвесцi поглядам*; ◊ *~ salmaq кiнуць погляд*, *~ə almaq прыняць да ўвагі*, *~indən qaçırmaq ўпусцiць з-пад увагі*.

Azərbaycanca-belarusca lüğətə, əsasən, ədəbi dilin leksikası, yəni ümumişlək və üslubi cəhətdən neytral sözlər daxildir. Ona görə də lüğətdə üslub işarələrinə az rast gəlinir. Üslubi işarələrdən yalnız bəzi terminlərin işlənmə sahəsini, həmçinin söz və mənaların köhnəliyini göstərmək məqsədilə istifadə edilir.

ADÍ ... ~ *kəsr r i y a z. просты дроб*.

AHƏNG ... ~ *qanunu d i l ç. закон сінгармонii*.

QATÁR² *isim m u s. усходні мелодыя (мугам)*.

ADLÍQ: *adlıq hal q r a t. назоўны склон*.

Birhecalı sözlər istisna olmaqla baş sözlərin hamısında, və onların qrammatik formalarında vurğu qoyulur.

Lüğət məqalələrində müxtəlif – qrammatik, üslubi və s. işarələrdən istifadə edilir. Bütün işarələr Azərbaycan dilində verilir.

Lüğətin əsas mənbələri

1. Ağamusa Axundov. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Bakı, 2005.
2. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 4 cildə. Red. Ə. Ə. Orucov. Bakı, 2006.
3. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. 6-cı nəşr. Bakı, 2013.
4. Azərbaycanca-rusca lüğət. 4 cildə. Red. M. T. Tağıyev. Bakı, 2006.
5. M. T. Tağıyev. Rusca- azərbaycanca frazeoloji lüğət. Bakı, 2006.
6. T. H. Şükürbəyli. Rusca-azərbaycanca kompleks lüğət. Bakı, 2014.
7. Е. Н. Анисим. Русско-белорусский словарь. Минск, 2011.
8. Скарник. Электронный белорусско-русский словарь.
9. Скарник. Электронный русско-белорусский словарь.
10. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. Мінск, 1997.

Şərti qısaltmalar

a n a t. – *anatomiya*
a r a s. – *ara sözü*
b a ğ l. – *bağlayıcı*
b o t. – *botanika*
c o ğ r. – *coğrafiya*
d a n. – *danışiq*
d i l ç. – *dilçilik*
ə v ə z. – *əvəzlik*
k. t. – *kənd təsərrüfatı*
q o ş. – *qoşma*
m u s. – *musiqi*
r i y a z. – *riyaziyyat*
ş a h. – *sahmat*
t e x. – *texnika*
t i b – *tibbi*
z o o l. – *zoologiya*

Azərbaycan əlifbası

<i>Çap şəkli</i>	<i>Adı</i>	<i>Belarusca</i>	<i>Çap şəkli</i>	<i>Adı</i>	<i>Belarusca</i>
A a	a	а	Q q	qe	г
B b	be	б	L l	el	л
C c	ce	дж	M m	em	м
Ç ç	çe	ч	N n	en	н
D d	de	д	O o	o	о
E e	e	е	Ö ö	ö	[ö]
Ə ə	ə	[æ]	P p	pe	п
F f	fe	ф	R r	er	р
G g	ge	(ге)	S s	se	с
Ğ ğ	ğe	ğ	Ş ş	şe	ш
H h	he	(haş)	T t	te	т
X x	xe	х	U u	u	У у
I ı	i	ы	Ü ü	ü	[ü]
İ i	ı	і	V v	ve	в
J j	je	ж	Y y	ye	й
K k	ke	к	Z z	ze	з

- А -

ABÁD *sifət* добраўпарадкаваны, упарадкаваны; ~ *şəhər* добраўпарадкаваны горад.

ABADLAŞDIRMÁQ *feil* добраўпарадкаваць; *ərazini* ~ добраўпарадкаваць тэрыторыю.

ABADLAŞ|MÁQ *feil* добраўпарадкоўвацца, добраўпарадкавацца; *Bakı getdikcə ~ır Bakı* добраўпарадкоўваецца.

ABADLÍ|Q *isim* упарадкаванасць; *yolların ~ğı* упарадкаванасць дарогі.

ABÍR *isim* сорам.

ABIRLÍ *sifət* прыстойны; ~ *adam* прыстойны чалавек.

ABIRSÍZ *sifət* непрыстойны, несумленны.

ABİDƏ *isim* помнік; *arxeoloji ~lər* археалагічныя помнікі, *yazılı ~lər* помнікі пісьменнасці.

ABÓRT *isim* аборт.

ABUNƏ *isim* падпіска; ~ *şöbəsi* аддзел падпіскі.

ABUNƏÇÍ *isim* падпісчык.

AC I *isim* голад; *acından ölmək* паміраць з голаду; \diamond *toxun acdan xəbəri olmaz* сыты галоднага не разумее; **II** *sifət* галодны; *ac qurd* галодны воўк.

ACGÖZ *sifət* ненаедны, ненасытны.

ACGÖZLÜK *isim* ненаеднасць, ненасытнасць.

ACÍ *sifət* горкі; ~ *həb* горкая пілюля, ~ *göz yaşları* горкія слёзы, ~ *həyat* горкае жыццё, ~ *söz* горкае слова, ~ *həqiqət* горкая ісціна.

ACÍ-ACÍ *zərf* горка; ~ *ağlataq* горка плакаць.

ACÍ|Q *isim* 1. зло; ~*ğından demək* гаварыць са зла, ~*ğa düşmək* рабіць са зла; 2. помста.

ACÍQCA *zərf* злосць; \diamond *acıqla* на злосць; ~ *etmək* рабіць на злосць.

ACIQLANMÁQ *feil* раззлавацца.

ACIQLÍ *sifət* сярдзіты, злосны; ~ *adam* злосны чалавек.

ACILÍ|Q *isim* гарката, горыч; *ağzın ~ğı* горыч рота.

ACIMÁQ¹ *feil* 1. спачуваць; *xəstənin halına* ~ спачуваць стану дзіця; 2. шкадаваць; *boş keçən vaxta* ~ шкадаваць страчанага часу.

ACI|MÁQ² *feil* 1. горкнуць; *istidən yağ ~ur* ад гарачыні масла ялчае (ялчэе); 2. падыходзіць; *xəmir ~yib* цеста падыходзіць.

ACITƏRƏ *isim* крэс-салата.

ACITMÁQ *feil* заквашваць; *xəmiri* ~ заквашваць цеста.

ACÍZ *sifət* 1. бездапаможны, слабы; ~ *uşaq* слабае (нядужае) дзіця; 2. нясмелы, нерашучы; ~ *adam* нясмелы чалавек.

ACÍZLİK *isim* бездапаможнасць.

ACQARINÁ *zərf* нашча.

ACLÍQ *isim* голад.

ACMÁQ *feil* прагаладацца; *tən astışat* я прагаладаўся.

AÇÁR *isim* ключ; *qifil ~ı* ключ ад замка, *qayqa ~ı* гаечны ключ, *skripka ~ı* скрынічны ключ.

AÇARÇÍ *isim* ключнік.

AÇÍQ *sifət* адчынены, адкрыты; ~ *qapı* адкрытыя дзверы, ~ *rəncərgə* адкрытае акно.

AÇIQCA *isim* паштоўка, адкрытка; ~ *göndərmək* наслаць паштоўку.

AÇIL|MÁQ *feil* адчыняцца; *qapı ~dı* дзверы адчыніліся.

AÇMÁQ *feil* 1. адчыняць, адкрываць; *qapını* ~ адчыняць дзверы, *rəncərgəni* ~ адчыняць акно; 2. адкрыць; *teatr* ~ адкрыць тэатр; 3. пачынаць, распачынаць; 4. адкрыць, выказаць; *ürəyini* ~ адкрыць душу.

AD *isim* 1. імя; *ad qoymaq* даваць імя, *ad daşımaq* насіць (мець) імя; 2. слава, вядомасць, знакамітасць.

ADÁ *isim* востраў; ~*da* *yaşamaq* жыць на востраве.

ADAXLÍ *isim* **bax Nişanlı.**

ADÁM *isim* 1. чалавек; 2. добра выхаваны, гуманны чалавек; 3. заступнік, прыхільнік.

ADAMBAŞINÁ *zərf* падушна, на чалавека; ~ *aylıq gəlir* месячны даход на чалавека.

ADAMSÍZ *sifət* 1. бязлюдны; ~ *yerlər* бязлюдны край; 2. безабаронны; ~ *qarı* безабаронная старая.

ADAMYEYƏN *isim* людаед.

ADÁŞ *isim* цёзка.

ADBAÁD *zərf* пайменна.

ADDAMÁC *isim* праход.

ADDAMÁQ *feil* пераступіць; *arxdan* ~ пераступіць арык.

ADDATMÁQ *feil* пераносіць, перанесці; *çivalları çaydan* ~ перанесці мяшкі праз канаву.

ADDÍM *isim* крок; ~ *atmaq* зрабіць крок, *iri* ~*lar* буйныя крокі, ~*la ölçmək* адмераць крокамі, *ilk* ~*lar* першыя крокі; \diamond *Addimla marş!* Крокам марш!

ADDÍM-ADDÍM *zərf* бах **Addimbaad-dim.**

ADDÍMBAADDIM *zərf* крок за крокам; ~ *izləmək* сачыць крок за крокам.

ADDÍMBAŞI *zərf* на кожным кроку.

ADDIMLAMÁQ *feil* закročыць, пацаць, ступаць.

ADDIMLÍQ *isim* крок; *iki* ~*da* за два крокі.

ADDIMÖLÇƏN *isim* крокамер.

ADƏT *isim* 1. прывычка, звычка; 2. звычай; ~*ə görə* на звычай; 3. абрад, традыцыя, нораў; ~*ə görə* да спадабы.

ADƏTƏN *zərf* звычайна.

ADƏTKƏR *sifət* прывычны, звыклы; ~ *olmaq* быць звыклым.

ADİ *sifət* 1. звычайны; ~ *həyat* звычайнае жыццё; 2. просты; ~ *adam* просты чалавек, ~ *kəsr r i u a z.* просты дроб.

ADİLİK *isim* прастаната, звычайнасць.

ADQOYDÚ *isim* 1. нарачэнне імя; 2. імяніны.

ADLANDIRMÁQ *feil* назваць, даць імя.

ADLAN|MÁQ *feil* называцца; *bu pesə* ~*g* як гэта называецца?.

ADLÍ *sifət* 1. імяны; ~ *mükafat* імянная прэмія, ~ *təqəid* імянная стыпендыя; 2. імя; *Həsən* ~ *uşaq* дзіця па імені Гасан.

ADLÍQ: adlıq hal *gram.* назоўны склон.

ADLÍ-SANLÍ *sifət* 1. знакаміты, славыты, вядомы; ~ *general* вядомы генерал; 2. знатны; *ölkənin* ~ *adamları* знатныя людзі краіны.

ADSÍZ *sifət* 1. без імені, без назвы, безыменны; ~ *çaylar* безыменныя рэкі; \diamond ~ **barmaq** безыменны палец; 2. невядомы, непапулярны; ~ *adamlar* невядомыя людзі; 3. ананімны; ~ *təktub* ананімны ліст.

AFƏRİN *nida* брава! маладзец!

ÁFRİKALI *isim* афрыканец.

AĞ *sifət* 1. белы (пра колер); ~ *qar* белы снег, ~ *bulud* белае воблака, ~ *ay* белы мядзведзь, ~ *parça* белая тканіна; 2. чысты; ~ *vəraq* белы ліст; 3. светлы; ~ *çaxır* белае віно, ~ *çörək* белы хлеб.

AĞÁC *isim* 1. дрэва; *hündür* ~ *yoşun* высокае дрэва, *quru* ~ *yaşıl* сухое дрэва; 2. палка, посах; ~*la gəzmək* хадзіць з палкай; 3. лесаматэрыял; *tikinti üçün* ~ *çəkilər* для будаўніцтва.

AĞACDƏLƏN *isim* дзяцел.

AĞACQURDÚ *isim* зool. дрывасек.

AĞALÍQ *isim* панаванне.

AĞAR|MÁQ *feil* бялець, пабялець.

AĞARTÍ *isim* 1. далёкая, ледзь бачная светлая пляма; 2. малочныя прадукты.

AĞARTMÁQ *feil* бяліць; *divarları* ~ *çatları* бяліць сцены.

ÁĞBALIQ I *isim* бялуга; II *sifət* белужыны; ~ *kürüsü* белужыная ікра.

AĞBÁŞ *sifət* 1. белагаловы; ~ *ağacdələn* белагаловы дзясць; 2. сівы, сівавалосы.

AĞBƏNİZ *sifət* белатвары.

AĞBİRCƏK *sifət* сівавалосы (толькі пра жанчыну); ~ *qadın* сівавалосая жанчына.

AĞCAQANAD *isim* камар.

AĞCAQAYÍN *isim* клён.

AĞCAQOVÁQ *isim* асіна.

AĞCİYƏR *sifət* нясмелы, баязлівы, маладушны; ~ *oğlan* маладушны хлапец.

ÁĞCİYƏR I *isim* лёгкае; ~*in* хэст аб'ём лёгка; II лёгачны; ~ *xəstələri* лёгачныя хворыя.

AĞÍ *isim* галашэнне; ~ *dəmək* аплакваць з галашэннем.

AĞİL¹ *isim* розум; \diamond *ağlını itirmək* траціць розум; *ağlını başından çıxarmaq* з розуму звесці.

AĞİL² *isim* загарадзь, пастаўнік.

AĞİLLA *zərf* разумна, з розумам; \sim *hərəkət etmək* наступіць разумна.

AĞILLANDIRMAQ *feil* абразуміць, прывесці да розуму.

AĞILLANMAQ *feil* абразумлівацца, паразумнець.

AĞİLLİ I *sifət* разумны; \sim *uşaq* разумнае дзіця, \sim *gözlər* разумныя вочы, \sim *söz* разумнае слова, \sim *görüntək* здавацца разумным; II *zərf* разумна; \sim *dənışmaq* казаць разумна, \sim *hərəkət etmək* дзейнічаць разумна.

AĞİLSİZ¹ *sifət* дурны, неразумны; \sim *adam* дурны чалавек; 2. неабдуманы; *ağılsız hərəkət* неабдуманы ўчынак; 3. вар'яцкі; \sim *plan* вар'яцкі план.

AĞİLSİZ² *zərf* 1. неразумна; 2. неабдуманна.

AĞİLSİZ³ *isim* 1. дурань; 2. вар'ят.

AĞİLSİZLİQ *isim* вар'яцтва, дурасць, глупства; \sim *dan* *etmək* зрабіць на дурасці.

AĞİMSÓV *sifət* белаваты; \sim *ləkələr* белаватыя плямы, \sim *rəng* белаватая афарбоўка.

AĞİMTİL *sifət* бах **Ağimsov**.

AĞİR¹ *sifət* 1. цяжкі; \sim *çatadan* цяжкі чамадан, \sim *atletika* цяжкая атлетыка, \sim *metallar* цяжкія металы, \sim *gün* цяжкі дзень, \sim *həyat* цяжкае жыццё, \sim *xasiyyət* цяжкі характар, \sim *yara* цяжкая рана, \sim *sənaə* цяжкая індустрыя, \sim *hava* цяжкае наветра; 2. сталы; \sim *adam* сталы чалавек; 3. цяжкавагавы; \sim *qatar* цяжкавагавы поезд; 4. абразлівы; \sim *söz* абразлівае слова, \sim *savab* абразлівы адказ.

AĞİR² *zərf* 1. цяжка; \sim *yaralanmaq* цяжка паранены; 2. павольна; \sim *dənışmaq* павольна гаварыць; 3. дрэнна; \sim *eşitmək* дрэнна чуць.

AĞIRLAŞMAQ *feil* 1. цяжэць, стаць цяжкім; 2. абвастрацца, абвастрыцца; *vəziyyət* \sim *di* становішча абвастрылася; 3. ускладняцца, ускладніцца; 4. псавацца, пратухаць; *ət* \sim *ir* мяса псуецца; 5. пагаршацца, пагор-

шыцца; *xəstənin vəziyyəti* \sim *ir* стан хворага пагаршаецца; 6. ускладняцца, ускладніцца.

AĞIRLIQ *isim* 1. цяжар; *үйкүн* \sim *ği* цяжар грузу, \sim *q* *mərkəzi* цэнтр цяжару, \sim *q* *qüvvəsi* сіла цяжару; 2. цяжкасць; *əsas* \sim *q* асноўная цяжкасць.

AĞİZ *isim* 1. рот; *ağzını açmaq* разявіць рот; 2. ляпа, пашча; *canavarın ağzı* папашка ваўка; 3. рыльца; *şüşənin ağzı* рыльца бутэлякі; 4. адтуліна; *quyutun ağzı* адтуліна свідравіны; 5. дула; *tüfəngin ağzı* дула вінтоўкі; 6. край; *uçurumun ağzında* на краю прорвы; 7. лязо; *biçağın ağzı* лязо нажа; 8. вусце; *çayın ağzı* вусце ракі.

AĞIZLİQ *isim* бах **Qif**.

AĞ-QARA *sifət* чорна-белы; \sim *təsvir* чорна-белы малюнак.

AĞLABATÁN *sifət* 1. разумны; \sim *təklif* разумная прапанова; 2. прымальны; \sim *iş* прымальная праца, \sim *plan* прымальны план.

AĞLAGƏLMƏZ I *sifət* 1) невытлумачальны, незразумелы; \sim *hərəkət* невытлумачальны ўчынак; 2) неймаверны; \sim *çətinliklər* неймаверныя цяжкасці; II *zərf* неймаверна.

AĞLAĞÁN *sifət* плаксівы.

AĞLA|MAQ *feil* плакаць, заплакаць; *uşaq* \sim *yır* дзіця плача, \sim *mağlı gəlmək* быць гат-овым заплакаць.

AĞLAMALÍ *sifət* 1. жаласны; \sim *vəziyyət* жаласны стан, \sim *hadisə* жаласны выпадак; 2. трагічны; \sim *günlər* трагічныя дні.

AĞLASIĞMÁZ *sifət* 1. неймаверны, неспасціжны, неверагодны; \sim *görüntək* здавацца неверагодным, \sim *xəbər* неверагодная навіна; 2. недапушчальны; \sim *hərəkətlər* недапушчальныя выхадкі.

AĞLÍQ *isim* бель, белізна; *qarın* \sim *ği* бель снегу.

AĞOT *isim* кавыль.

AĞRÍ *isim* боль; *baş* \sim *si* галаўны боль, *diş* \sim *si* зубны боль; \diamond *ürək* \sim *si* душыўны боль.

AĞRIKƏSİCİ *sifət* болесуцішальны; \sim *vasitə* белесуцішальныя сродкі.

AĞRILÍ *sifət* хваравіты; \sim *vəziyyət* хваравіты стан.

AĞRI|MÁQ *feil* балець; *başım ~yır* галава балиць.

AĞRISÍZ *sifət* бязбольны, абязболены; ~ *ətəliyyat* бязбольная аперацыя, ~ *doğum* абязболеныя роды.

AĞRITMÁQ *feil* прычыняць боль, рабіць балюча; *qolunu ~rabıç* балюча рукам.

AĞSAÇLÍ *sifət* сівавалосы, сівы; ~ *professor* сівавалосы прафесар.

AĞSAQQÁL *isim* 1. белабароды; 2. паважаны, шаноўны; ~ *kişilər* шаноўныя старцы.

AĞSÖYÜD I *isim* вярба; II *sifət* вярбовы; ~ *qabiği* вярбовая кара.

AĞTURP *isim* рэдзька.

AĞUZ *isim* малодзіва.

AĞÜZLÜ *sifət* белатвары.

AĞZİAÇÍQ *sifət* 1. адчынены; ~ *qab* адчынены посуд; 2. разява, разявака.

AĞZİBAĞLÍ *sifət* зачынены, з вечкам; ~ *quyu* калодзеж з вечкам.

AĞZİBƏRK *sifət* стрыманы, які ўмее захоўваць таямніцу.

AĞZİBİR *sifət* аднадушны; ~ *kollektiv* аднадушны калектыў.

AĞZİBÖŞ I *sifət* балбатлівы, языкаты; II *isim* балбатун.

AH *nida* ах; *ah, yaman qorxutdun tənə* ах, як ты мяне напалохаў.

AHƏNG *isim* 1. гармонія; *rənglərin ~i* гармонія фарбаў; 2. рытм; *musiqi ~i* музычны рытм; ◊ ~ *qanunu dilç* закон сінгармоніі.

AHÚ *isim* газель.

AHÁR *sifət* 1. цякучы; ~ *su* цякучая вада; 2. праточны; ~ *göl* праточнае возера.

AHÍN *isim* 1. цячэнне; 2. плынь, патак; ~ *ın sürəti* хуткасць патоку, ~ *ın gücü* магутнасць патоку; ◊ ~ *а qarşı çıxmaq* ісці, плыць супраць цячэння.

AHİR *sifət* 1. канец; *ilin ~i* канец года, *iş gününün ~i* канец працоўнага дня, *sentaybrın ~i* канец верасня; 2. *ədat* нарэшце, урэшце; *axır ki!* нарэшце!

AHİRDÁ *zərf* 1. у канцы; ~ *durmaq* стаць у канцы; 2. у выніку, у заключэнне; ~ *konsert oldu* у заключэнне абдыўся канцэрт.

AXİR-ƏVVƏL *zərf* рана ці позна, абавязкова.

AXİRİNCÍ *sifət* апошні; ~ *instansiya* апошняя інстанцыя, ~ *imtahan* апошні іспыт, ~ *kimdir?* хто апошні? ~ *dəfə* апошні раз, ~ *kurs* апошні курс.

AXITMÁQ *feil* праліваць; *suu ~* праліваць ваду; ◊ *göz yaşı ~* праліваць (ліць) слёзы.

AXMÁQ¹ I *sifət* дурны, неразумны, пусты; ~ *adam* дурны чалавек, ~ *söz* пустая гаворка; II *isim* дурань; ~ *kimi* як дурань.

AX|MÁQ² *feil* цячы; *çay sənuba ~ır* рака цячэ на поўдзень, *yaradan qan ~ır* кроў цячэ з раны.

AXMAQLAMÁQ *feil* 1. дурнець; 2. дурыцца.

AXMAQLÍQ *isim* глупства, дурнота; ~ *etmək* рабіць глупства.

AXSÁQ *sifət* кульгавы, крывы; ~ *at* кульгавы конь.

AXSAMÁQ *feil* кульгаць; *hər iki ayaqdan ~* кульгаць на абедзве нагі.

AXŞÁM *isim* вечар; ~ *a qədər* да вечара, *hər ~* кожны вечар, ~ *imz xeyir!* добры вечар!

AXŞAMKÍ *sifət* вячэрні; ~ *veriliş* вячэрняя перадача.

AXŞAMLAMÁQ *feil* 1. вячэрэць; 2. прабыць да вечара; 3. пераначаваць; *məşədə ~* пераначаваць у лесе.

AXŞAMÜSTÜ *zərf* да вечара, пад вечар; ~ *hava soyumağa başladı* пад вечар пачала халадаць.

AXTÁ *sifət* 1. кастрыраваны, спакладаны; ~ *öküz* кастрыраваны бык; 2. вылушчаны.

AXTALAMÁQ *feil* 1. кастрыраваць, спакладаць; *qoçu ~* спакладаць барана; 2. ачышчаць ад костачак.

AXTARICÍ *sifət* шукальнік; *tasəra ~sı* шукальнік прыгод.

AXTARÍŞ I *isim* 1) вобыск; ~ *aparmaq* вырабіць вобыск; 2) пошукі, вышук; *sınayətkar ~i* крымінальны вышук; II *sifət* 1. Вышуковы; 2. пошукавы; ~ *qrupu* пошукавая група.

AXTARMÁQ *feil* 1. шукаць; *iş ~* шукаць працу, *görüüş ~* шукаць сустрэчы, *xəritədə ~* шукаць на карце, *hər yeri ~* шукаць усю-

ды, *adalət* ~ шукаць справядлівасці. 2. абшукваць; *ciblərini* ~ абшукваць кішэні.

AXÜR I *isim* кармушка; *avtomatik* ~ аў-такармушка; II *sifət* стойлавы; ~ *rejim* стойлавы рэжым, ~ *dövrü* стойлавы перыяд.

AİD *ədat* па; *dilçiliyə* ~ па мовазнаўстве, *işə* ~на працы, на справе.

AİLƏ *isim* сям'я; ~ *başçısı* галава сям'і, *arı* ~сі сям'я (роў) пчол, *dil* ~сі моўная сям'я.

AİLƏLİ *sifət* сямейны; ~ *adam* сямейны чалавек.

AİLƏSİZ *sifət* 1. бессямейны; 2. самотны; ~ *adam* самотны чалавек.

AİLƏVİ *zərf* сямейны; ~ *nahar* сямейны абед.

AQİBƏT *isim* будучыня, лёс; *bunların* ~і *nesə olacaq?* як складзецца іх будучыня?; 2. канец, вынік; *bu işin* ~і *wyniki zətai sprawy.*

AL *sifət* 1. чырвоны, пунсовы; *al bayraq* чырвоны сцяг, *al qan* пунсовая кроў; 2. ясны; *al günləş* яснае сонейка.

ALÁ *sifət* 1. стракаты, пярэсты; *ala at* рабы стракаты конь; 2. плямісты; *ala maral* плямісты алень.

ALA-BƏZƏK *sifət* 1. стракаты, пярэсты, рабы; 2. рознакаляровы; ~ *şarlar* рознакаляровыя шары; 3. квяцісты; ~ *bitkilər b o t* квяцістыя расліны.

ALACIQ *isim* 1. хаціна; 2. юрта; 3. палатка; 4. кібітка.

ALA-ÇIY *sifət* недавараны, недапечаны; ~ *ət* недаваранае мяса.

ALÁF *isim* корм, фураж.

ALÁQ *isim* пустазелле, бур'ян; ~ *etmək* выпалаць пустазелле.

ALAQARANLIQ *isim* 1. прыцемак, змрок; 2. світанне.

ALÁY *isim* полк; *riyada* ~і *nyaxotny* полк, *tank* ~і *tanqavay* полк.

ALBALI I *isim* вішня; II *sifət* вішнёвы; ~ *bağı* вішнёвы сад.

ALÇÁ I *isim* алыча; II *sifət* алычовы; ~ *turşusu* алычовая пасціла.

ALÇÁQ *sifət* 1. нізкі; ~ *ev* нізкі дом, ~ *səs* нізкі голас; 2. нізкі, подлы, ганебны; ~ *hərəkət* нізкі (ганебны) учынак.

ALÇAQBÓY I *sifət* маларослы, нізкарослы; ~ *adam* нізкарослы чалавек; II *isim* карлік.

ALÇÁQCASINA *zərf* нізка, подла.

ALÇAQDÁN *zərf* 1. нізка; ~ *uçtaq* лётаць нізка; 2. ціха, шэптам; ~ *dətək* гаварыць шэптам.

ALÇAQLIQ *isim* 1. нізіна, раўніна; 2. подласць; ~ *etmək* зрабіць подласць.

ALÇALTMÁQ *feil* 1. уніжаць, зневажаць; *özünü* ~ *znevažacəş* сябе; 2. прыніжаць, прынізіць; *nəyinsə əhəmiyyətini* ~ *prynizić* значэнне чаго-небудзь; 3. знізіць; *keyfiyyətini* ~ *znizić* якасць.

ALDADICI *sifət* падманлівы, падманны; ~ *görünüş* падманлівы выгляд, ~ *hərəkətlər* падманлівыя ўчынкi.

ALDANMÁQ *feil* 1. падманвацца, ашуквацца; 2. памыляцца.

ALDATMÁQ *feil* 1. падманваць; 2. спакушаць; 3. падводзіць.

ALƏM *isim* свет; \diamond *bütün* ~ *bilir* ведае ўвесь свет, *çoxlu* ~*lər* мноства светаў, *cansız* ~ *neorganıçny* свет, *heyvanlar* ~і *svet* жывёл.

ALƏT *isim* 1. прылада; *ətək* ~*ləri* прылады працы, *istehsalat* ~і *prylady vytvorçacəş*; 2. інструмент; *musiqi* ~і *muzyçny* інструмент, *cərrahiyyə* ~і *xıruçğıçny* інструмент; 3. снарад; *idman* ~*inin hazırlanması* падрыхтоўка снарадаў.

ALƏTÇI *isim* інструментальшчык.

ALICI¹ *isim* пакупнік, скупшчык.

ALICI² *sifət* лоўчы, быстры.

ALICILIQ *isim* пакупны; ~ *qabiliyyəti* пакупная здольнасць.

ALIN *isim* лоб; *geniş* ~ *шырокі* лоб.

ALINMÁZ *sifət* 1. непераможны; ~ *qüvvə* *neperamožnaya* сіла; 2. непрыступны; ~ *qala* *neprystupnaya* крэпасць; 3. неад'емны; ~ *hissə* *nead'emnaya* частка.

ALIS I *isim* 1. узяцце, прыём; II *sifət* закупачны; ~ *qiyətəti* закупачная цана.

ALIŞDIRMÁQ *feil* 1. распальваць, запаліць; *fitili* ~ запаліць кнот, *osağı* ~ запаліць агонь; 2. прывучыць; *işə* ~ прывучыць да працы; 3. прывязваць, прывучаць; *uşağı özünə* ~ прывучаць да сябе дзіця; 4. Прыста-соўваць; *yeni şəraitə* ~ прыстацоўваць да новых умоў.

ALIŞQÁN *sifət* 1. вогненебяспечны; ~ *maddələr* вогненебяспечнае рэчывы; 2. запальніца.

ALIŞ|MÁQ *feil* 1. загарацца, запальвацца; *nefti və benzini tez ~ir nafta i benzini* лёгка запальваюцца; 2. прывыкаць; *soyuğa ~maq* прывыкаць да холоду.

ALİ *sifət* 1. вышэйшы; ~ *komandanlıq* вышэйшае камандаванне, ~ *təhsil* вышэйшая адукацыя, ~ *riyaziyyat* вышэйшая матэматыка; 2. вярхоўны; *Ali məhkəmə* вярхоўны суд, *Ali baş komandan* вярхоўны галоўнакамандуючы.

ALİCƏNÁB *sifət* высакародны, велікадушны; ~ *hərəkət* высакародны ўчынак.

ALİM вучоны *isim* ~*lərin kəşfi* адкрыцці вучоных, *sifət* ~ *adamlar* вучоных людзі.

ALİMLİK *isim* 1. вучонасць; 2. вучоны; ~ *dərəcəsi* вучоная ступень.

ALQIŞ *isim* 1. апладысменты, авацыя; *gurutulu ~lar* бурныя апладысменты; 2. хвала, слава; ~ *sənə!* слава табе!

ALQIŞLAMÁQ *feil* апладзіраваць.

ALLÁH *isim* 1. Бог; \diamond ~ *eləməsin* крыў Божжа, *барані Божжа*, ~ *a şükür* дзякуй Богу, ~ *xatirinə* Богам прашу (просім), ~ *qoysa* дай Бог, каб Бог даў, ~ *dan qorx* набойся Бога, *Təkcə* ~ *bilir* адзін Бог ведае; 2. божы; ~ *adami* Божы чалавек, ~ *vergisi* дар Божы.

ALLAHSÍZ I *sifət* бязбожны, несумленны; II *isim* бязбожнік, атэіст.

ALLAHSÍZCASINA *zərf* бязбожна; ~ *aldatmaq* бязбожна падмануць.

ALLAHSIZLIQ *isim* бязбожнасць, атэізм.

ALMÁ I *isim* 1. яблык; *şirin* ~ салодкі яблык; 2. яблыня; ~ *budaqları* галіны яблыні; II *sifət* яблычны; ~ *turşusu* яблычная кіслата.

ALMÁQ *feil* 1. атрымаць; *pul* ~ атрымаць грошы, *savab* ~ атрымаць адказ, *təhsil*

~ атрымаць адукацыю; 2. купіць; *çörək* ~ купіць хлеб, *ucuz* ~ танна купіць; 3. адняць; *vaxt* ~ адняць час; 4. браць; *dərs* ~ браць урокі, *borc* ~ браць доўг, *qisas* ~ браць рэванію.

ALMÁN I *isim* немец; II *sifət* нямецкі; ~ *dili* нямецкая мова.

ALMÁZ I *isim* алмаз, дыямент; *iri* ~ велізарны алмаз; II *sifət* алмазны, дыяментавы; ~ *fondu* алмазны фонд.

ALÓV *isim* полымя; *tonqalın* ~и полымя вознішча.

ALOVLÚ *sifət* 1. палымяны, агністы; 2. палкі, гарачы; ~ *nitq* палкая гаворка.

ALTÍ *say* шэсць.

ALTINCI *say* шосты; ~ *sinif* шосты клас.

ALTMİŞ *say* шэсцьдзесят.

ALTMİŞİNCİ *say* шасцідзесяты; ~ *illər* шасцідзесятыя гады.

ALVÉR *isim* гандаль; *xirdə* ~ рознічны гандаль.

ALVERÇİ *isim* 1. гандляр; 2. спекулянт.

AMİL *isim* фактар; *insan* ~і чалавечы фактар.

ÁMMA *əvəz*. 1. а; *artıq payızdır, amma həvalər istidir* хаця ўжо восень, а дні стаяць цёп-лыя; 2. але; *onlar orda idi, amma o gəlməmişdi* яны былі там, але ён не прыйшоў; 3. аднак.

AN *isim* 1. міг, імгненне; *bir anda* у адзін міг, мігам, у адно імгненне; 2. момант; *həmin anda* у той жа момант, *hələdicə an* рашаючы момант.

ANÁ I *isim* маці; II *sifət* 1. матчын, мацярынскі ~ *məhəbbəti* мацярынская любоў; 3. родны; *ana dili* родная мова; 4. галоўны; ~ *xətt* галоўная лінія.

ANALÍQ *isim* 1. мацярынства; ~*ğın mü-hafizəsi* ахова мацярынства; 2. мачаха.

ANASÍZ *sifət* сирата па маці.

ANBÁR *isim* 1. склад, свіран; *taxıl* ~і склад збожжжа, *silah* ~і склад зброі; 2. склеп; *şərab* ~і вінны склеп.

ANBARDÁR *isim* кладаўшчык.

ÁNCAQ I *bağl.* але, аднак; II *ədat* толькі; ~ *sola hərəkət* рух толькі налева.

AND *isim* 1. клятва; ~ *іс*тэк даць клятву, ~ *и* *розтаг* парушаць клятву; 2. прысяга; ~ *іс*тэк даць прысягуць.

ANI I *sifət* імгненны, маментальны; ~ *ölüm* імгненная смерць; II *zərf* вокамгненна.

ANLA|MÁQ *feil* разумець; ~ *yırsan?* разумееш?

ANLATMÁQ *feil* тлумачыць, растлумачваць; *məsəlani* ~ *растлумачваць задачу*.

ANLAYIŞ *isim* 1. паняцце; *fəlsəfə haqqında* ~ *паняцце пра філасофію*; 2. уяўленне; *yanlış* ~ *лжывае ўяўленне*, ~ *ı olmataq* не мець уяўлення.

ANLAYIŞLI *sifət* 1. кемлівы; 2. Свядомы; ~ *adam* *свядомы чалавек*.

ANMÁQ *feil* успомніць, прыгадаць; *gəncliyini* ~ *ўспомніць маладосць*.

APARICI 1. *sifət* вядучы; *sənaeyinin* ~ *sahəsi* *вядучая галіна прамысловасці*, ~ *təkarlar t e x.* *вядучае кола*; 2. *isim* вядучы тэле- і радыёперадач.

APARMÁQ *feil* 1. несці; *kitabı evə* ~ *несці кнігу дадому*; 2. весці; *müharibə* ~ *весці вайну*, *danışmalar* ~ *весці перагаворы*; 3. везці; *sərnişinləri* ~ *везці пасажыраў*.

APRÉL I *isim* красавік; II *sifət* красавіцкі; ~ *günləri* *красавіцкія дні*.

AR *isim* 1. гонар, сумленне; 2. ганьба, няслава; *özünə* ~ *bilmək* *лічыць для сябе ганьбай*.

ARÁ I *isim* 1. адлегласць; *şəhərlərin* ~ *si* *адлегласць паміж гарадамі*; 2. прамежак, інтэрвал; 3. мяжа; *sahələrin* ~ *si* *мяжа паміж ўчасткамі*; 4. перапынак, перадышка; ~ *vertədən* *без перадышкі*; II *qoşma* паміж, між; *evlərin* ~ *sında* *паміж дамамі*, *pəncərələrin* ~ *sında* *паміж (між) вокнамі*, *saat iki ilə üç* ~ *sında* *паміж (між) дзвюма і трыма гадзінамі*, *öz* ~ *larında* *паміж (між) сабой*, *xalqlar* ~ *sında* *dostluq* *дружба паміж народамі*, *onların* ~ *sında* *heç bir fərq yoxdur* *паміж (між) імі няма ніякай розніцы*, *ağacların* ~ *sında* *паміж дрэў*; ♦ *öz* ~ *mizdir* *між (паміж) намі кажучы*.

ARABÁ *isim* 1. арба, павозка; 2. Каляска; *uzaq* ~ *si* *дзіцячая каляска*; 3. *sifət* калёсны; ~ *təkəri* *калёснае кола*.

ARABAÇI *isim* 1. вазак, возчык; 2. калёсны майстар.

ARABİR *zərf* часам, падчас.

ARAKƏSMƏ *isim* перагародка.

ARÁ|Q 1. *isim* гарэлка; ~ *q* *çəktək* *гнаць гарэлку*, ~ *q* *іс*тэк *ніць гарэлку*; 2. *sifət* гарэлачны; ~ *q* *zavodu* *гарэлачны завод*.

ARALAMÁQ *feil* 1. раз'ядноўваць; 2. раздзяляць; 3. разводзіць; *dalaşanları* ~ *разводзіць задзіракаў*; 4. прачыніць, прыадкрыць; *qarını* ~ *прачыніць дзверы*.

ARALÍ *zərf* далёка, на адлегласці; ~ *düşmək* *апынуцца далёка*.

ARÁMLA *zərf* спакойна, павольна; ~ *addımlamaq* *крочыць павольна*.

ARÁN *isim* нізіна.

ARAŞDIRICI *isim* даследчык, шукальнік.

ARAŞDIRMÁ *isim* 1. пошук; 2. расследаванне; 3. даследаванне; *elmi* ~ *lar* *навуковыя даследаванні*.

ARAŞDIRMÁQ *feil* 1. шукаць, абшукваць; 2. даследаваць, разбіраць; *nümunələri* ~ *даследаваць узоры*.

ARAYIŞ *isim* даведка; *iş yerindən* ~ *даведка з месца працы*.

ARD *isim* прадаўжэнне, працяг; ~ *ı* *var* *працяг будзе*.

ARDÍC *isim* ядловец.

ARDICİL I *sifət* 1. сістэматычны; ~ *təşqlər* *сістэматычныя трэніроўкі*; 2. паслядоўны; ~ *siyasət* *паслядоўная палітыка*; II *zərf* паслядоўна; ~ *danışmaq* *расказваць паслядоўна*.

ARDICILLÍQ *isim* паслядоўнасць.

ARX *isim* арык, канава; *su* ~ *ı* *водны арык*, ~ *çəktək* *рыць арык*.

ARXÁ I *isim* 1. спіна; ~ *simi* *çevirmək* *павярнуцца спіной*, ~ *si* *üstündə* *uzanmaq* *ляжаць на спіне*; 2. спінка; *kürsünün* ~ *si* *спінка*; II *sifət* задні; ~ *oturacaq* *задняе сядзенне*, ~ *təkərlər* *заднія колы*, ~ *qarı* *задняя дзверы* /

ARXADÁ *zərf* ззаду; *hamıdan* ~ *ззаду ўсіх*, ~ *oturmaq* *сядзець ззаду*.

ARXASÍZ *sifət* безабаронны.

ARXAYÍN I *sifət* 1. спакойны, няспешны; ~ *söhbət* спакойная размова; 2. упэўнены, перакананы; ~ *olmaq* быць упэўненым; II *zərf* 1. спакойна; ~ *yatmaq* спаць спакойна; 2. упэўнена; ~ *danişmaq* казаць упэўнена.

ARXAYINÇİLİQ *isim* самазаспакаенне; ~ *hissi* пачуццё самазаспакаення.

ARXAYINLAŞMÁQ *feil* супакойвацца.

ARÍ I *isim* 1. пчала; 2. аса; II *sifət* пчаліны; ~ *zəhəri* пчаліны яд.

ARİCÍ *isim* пчаляр.

ARİCİLİQ *isim* пчалярства.

ARİXANÁ *isim* пчалынік.

ARÍQ *sifət* худы; ~ *adam* худы чалавек.

ARIQLAMÁQ *feil* худзець, пахудзець.

ARIQUŞÚ *isim* сініца.

ARİF *sifət* мудры, разумны, мудры; ~ *adam* мудры чалавек.

ARMÚD I *isim* груша; II *sifət* грушавы; ~ *ağacı* грушавая дрэва.

ARPA I *isim* ячмень; II *sifət* ячны; ~ *çö-rəyi* ячменны хлеб.

ARPACÍQ *isim* мушка (у зброі).

ARSÍZ *sifət* бессаромны, нахабны; ~ *adam* бессаромны чалавек.

ARSIZLÍQ *isim* бессаромнасць.

ARTÍQ¹ I *sifət* 1. лішні; ~ *pul* лішнія грошы, ~ *çəki* лішня вага; 2. залішні, празмерны; ~ *səu* празмерная стараннасць; 3. больш, звыш; *yüz adamdan* ~ звыш ста чалавек; II *isim* рэшта; *pulun* ~гі рэшта грошай.

ARTIQ² *zərf* 1. ужо; ~ *günortadır* ужо поўдзень; 2. нарэшце; ~ *yaz gəldi* нарэшце прыйшла вясна.

ARTÍM *isim* 1. рост; *istehsalın* ~і *rost* вытворчасці, ~ *sürəti* тэмн росту; 2. Прырост; *təhsulun* ~і *пырост* прадукцыі, *əhali* ~і *пырост* насельніцтва.

ARTIMLÍ *sifət* наварысты; ~ *düyü* наварысты рыс.

ARTIRMÁ *isim* ганак.

ARTIRMÁQ *feil* 1. павялічыць; *gəliri* ~ павялічыць даход, *gərginliyi* ~ павялічыць напружанасць; 2. павышаць, павысіць; *təhsuldarlığı* ~ павысіць прадукцыйнасць.

ART|MÁQ *feil* 1. павышацца, узнімацца; *təhsuldarlıq* ~і *павышаецца* прадукцыйнасць; 2. прыбаўляцца, дадавацца; *çayın suyu artır* вада ў рацэ прыбывае.

ARVÁD I *isim* 1. жонка; 2. жанчына; II *sifət* жаночы; ~ *işi* жаночая справа.

ARVADLÍ *sifət* жанаты; ~ *kіşi* жанаты мужчына.

ARVADSÍZ *sifət* 1. без жанчыны; ~ *ev* дом без жанчыны; 2. без жонкі.

ARZÚ *isim* 1. жаданне; ~ *suna çatmaq* дасягнуць жаданага; 2. пажаданне; *yeni il* ~і *lari* навагодня пажаданні; 3. мара; 4. спадзяванне.

ARZULAMÁQ *feil* 1. жадаць; *səadət* (*xoşbəxtlik*) ~ жадаць шчасця; 2. марыць; *azadlıq* ~ марыць аб свабодзе.

ASÁN I *sifət* 1. лёгкі, няцяжкі; ~ *iş* лёгкая праца; 2. нескладаны, просты; II *zərf* лёгка; ~ *yerimək* лёгка хадзіць.

ASILÍ *sifət* 1. вісячы, абвіслы; ~ *paltar* вісячая адзенне; 2. залежны; ~ *vəziyyət* залежнае становішча, ~ *ölkələr* залежныя краіны; ♦ ~ *olmaq* быць залежным, ~ *olmayaraq* незалежна ад.

ASILQÁN *isim* вешалка.

ASILMAQ *feil* вісець; *budaqdan* ~ вісець на галінцы, *tavandan* ~ вісець на столі, *divardan* ~ вісець на сцяне.

ÁSIYA *isim* Азія.

ASQIRMÁQ *feil* чхаць.

ASLÁN *isim* леў.

ASMÁ *sifət* падвесны; ~ *körpü* падвесны мост, ~ *tavan* падвесны столь.

ASMÁQ *feil* вешаць, павесіць; *paltarı* ~ павесіць адзенне, *şəkli divardan* ~ павесіць карціну на сцяне.

ASTÁ I *zərf* 1. ціха; ~ *danişmaq* гаварыць ціха; 2. павольна, паволі; ~ *yeri idzi* павольна; 3. асцярожна; II *sifət* 1. ціхі; ~ *yeriş* ціхая хада; 2. павольны; ~ *addımlar* павольныя крокі.

ASTÁR *isim* 1. падкладка; *paltanın* ~і *падкладка* паліто; 2. адварот, выварат; *xaçanın* ~і *выварат* дывана; 3. папярэдня афарбоўка, грунт.

AŞ *isim* плоў.

AŞAĞÍ I *sifət* 1. ніжні; ~ *mærtəbə* ніжні наверх; 2. нізкі; ~ *istilik* нізкая тэмпература, ~ *keçfiyyat* нізкая якасць; 3. малодшы; ~ *siniflär* малодшыя класы; 4. ніжэйшы; *əhalinin* ~ *təbəqələri* ніжэйшыя слаі насельніцтва; II *zərf* уніз.

AŞAĞIDA *zərf* 1. унізе; 2. ніжэй.

AŞÍQ I *isim* ашуг (народны спявак-музыка); II *sifət* ашугскі; ~ *mahnıları* ашугскія песні.

AŞIRÍM *isim* перавал, пераход.

AŞÍQ *isim* закаханы, улюбёны.

AŞKÁR I *sifət* 1. ясны, зразумелы; ~ *məsələ* зразумелая рэч; 2. відавочны, яўны; ~ *yalan* відавочная (яўная) мана; II *zərf* 1. выразна, зразумела; ~ *eşitmək* (görmək) выразна чуць (бачуць); 2. відавочна, яўна.

AŞPÁZ *isim* кухар, повар; *baş* ~ *старэйшы кухар*.

AŞSÜZƏN *isim* друшляк.

AT I *isim* 1. конь; ~ *a minmək* садзіцца на каня, ~ *dan düşmək* злезці з каня, *minik* ~ *верхавы конь*; 2. конь (шахматная фігура); ~ *la gediş* ход канём; II *sifət* конскі; ~ *qüvvəsi* конская сіла.

ATÁ I *isim* бацька; *doğma* ~ *родны бацька*, *ögey* ~ *айчымы*, ~ *adı* імя на бацьку; ~ *nizin adı* пецадір? як цябе на бацьку?; II *sifət* бацькавы, бацькоўскі; ~ *yurdu* бацькава хата, ~ *nəsihəti* бацькоўскае настаўленне.

ATALÍQ I *isim* айчымы; II *sifət* бацькоўскі; ~ *borcu* бацькоўскі доўг, ~ *qayğısı* бацькоўскі клопат.

ATÇÍ *isim* канавод.

ATÇILÍQ *isim* конегадоўля.

ATƏŞ I *isim* 1. агонь; 2. стральба; ~ *açtaq* адкрыць агонь; II *sifət* агнявы; ~ *pöqtəsi* агнявы пункт.

ATƏŞGÁH *isim* храм агню.

ATƏŞPƏRƏSTLİK *isim* вогнепаклонства.

ATICÍ I *isim* стралок; *mahir* ~ *майстэрскі стралок*; II *sifət* стралковы; ~ *alayı* стралковы полк.

ATMÁQ *feil* 1. кідаць; *daş* ~ *кідаць камень*; 2. скінуць; *üzərindən plaşı* ~ *скінуць з сябе плашч*; 3. страляць; *tüfəng* ~ *страляць з стрэльбы*; 4. кінуць, пакінуць; *ailəni* ~ *кінуць сям'ю*; ◊ *lövbər* ~ *кінуць якар*.

AVADANLÍQ *isim* 1. абсталяванне; *maşın* ~ *ği* машыннае абсталяванне; 2. інвентар; 3. хатняя маёмасць.

AVÁM *isim* невук.

AVARA *isim* 1. гультай, лодар; 2. бадзяга, валацуга.

AVARAÇILÍQ *isim* гультайства, лодарнічанне.

AVARÇƏKƏN *isim* вясляр, грабец.

ÁVQUST I *isim* жнівень; II *sifət* жнівеньскі; *jurnalın* ~ *pömrəsi* жнівеньскі нумар часопіса.

AVRÓPA I *isim* Еўропа; II *sifət* еўрапейскі; ~ *ölkələri* еўрапейскія краіны.

AY¹ *isim* месяц; *hər* ~ *кожны месяц*, ~ *ın sonu* канец месяца, *keçən* ~ *da* у мінулым месяцы.

AY² *isim* Месяц; *Ayın tutulması* зацьменне Месяца, ~ *ın doğması* узыход Месяца, ~ *iş-iğinda* пры святле Месяца, ~ *a içtaq* ляцець на Месяц.

AYÁ|Q *isim 1. нага; *sol* ~ *q* левая нага, ~ *ğa durtaq* падняцца на ногі; 2. ножка; *tasanın* ~ *ği* ножка стала; 3. канец, край; *kəndin* ~ *ği* канец вёскі,*

AYAQQABÍ I *isim* абутак; ~ *almaq* купіць абутак, ~ *nın ölçüsü* намер абутку, ~ *sını geyintək* надзець абутак; II *sifət* абутковы; ~ *dükanı* абутковы магазін.

AYÁZ *isim* мароз.

AYAZLÍ *sifət* марозны; ~ *lı gecələr* марозныя ночы.

AYBAŞÍ *isim* менструацыя.

AYDÍN I *sifət* ясны; ~ *səta* яснае неба; II *zərf* зразумела; ~ *danışın* гаварыць зразумела.

AYDINLAŞDIRMÁQ *feil* высветліць; *məsələni* ~ *высветліць пытанне*.

AYDINLÍ|Q *isim* яснасць, зразумеласць; *fikrin* ~ *ği* зразумеласць думкі; ◊ ~ *q gətirmək* унесці яснасць.

AYÍ I *isim* мядзвездзь; ағ ~ белы мядзвездзь; II *sifət* мядзвезджы; ~ *uivası* мядзвезджыя бяролога.

AYIDÖŞƏYİ *isim* папараць.

AYÍQ I *sifət* 1. пільны; ◇ ~ **olmaq** быць пільным; 2. чулы, спагадлівы; 3. цвярозы; II *zərf* чутка, чуйна; ~ *yatmaq* спаць чуйна.

AYILMÁQ *feil* 1. высыпацца, прачынацца; *erkən* ~ рана прачынуцца; 2. ачуняць, апрытомнець; *bayğınlıqdan* ~ ачуняць ад непрытомнасці.

AYILTMÁQ *feil* 1. будзіць; 2. прыводзіць у пачуццё.

AYIRMÁQ *feil* 1. аддзяляць, раз'ядноўваць; *əti sütmükdən* ~ аддзяліць мяса ад костак; 2. разлучаць; *sevgililəri* ~ разлучаць закаханых; 3. адрываць, адцягваць; *işdən* ~ адцягваць ад працы; 4. раскладаць; *şeyləri* ~ раскладаць рэчы; 5. адводзіць, адвесці; *vaxt* ~ адвесці час; 6. размежаваць; *sahələri* ~ размежаваць участкі.

AYLI *sifət* месячны; ~ *gecə* месячная ноч.

AYLIQ *sifət* месячны; ~ *plan* месячны план, ~ *тааş* месячны аклад, ~ *hesabat* месячная справаздача.

AYNÁ *isim* 1. люстра; 2. шкло.

AYNABƏND *isim* шкляная галерэя.

AYNALÍ *sifət* люстраны; ~ *dolab* люстраная шафа.

AYNASÍZ *sifət* 1. без люстэрка; 2. без шкла.

AYPARÁ *isim* паўмесяц; *qızıl* ~ чырвоны паўмесяц.

AYRÁN *isim* айран; ~ *ічтэк* ніць айран.

AYRÍ I *sifət* асобны; ~ *отақ* асобны пакой; II *zərf* асобна, паасобна; ~ *yaşataq* жыць асобна; 3. раздзельна, асобна; ~ *yaзтаq* пісаць асобна.

AYRÍ-AYRÍ *sifət* 1. асобны; ~ *sahələr* асобныя галіны, ~ *işçilər* асобныя работнікі; 2. розны; ~ *fikirilər* розныя думкі (меркаванні), ~ *səhətlər* розныя бакі.

AYRILÍQ *isim* разлука; ~ *günü* дзень разлукі.

AYRIL|MÁQ *feil* 1. расставацца, разлучацца; *onlar həmişəlik* ~ *dılar* яны рассталіся

назаўжды; 2. адрывацца; *işdən* ~ *таq* адрывацца ад працы; 3. развесціся; *ərindən* ~ *таq* развесціся з мужам.

AZ I *zərf* мала, няшмат, нямнога, трохі; *az yaşataq* жыць мала, *az danışmaq* мала казаць, *az yetək* мала есці, *az qalib* мала засталяся, *bir az troxi*, *bir az gözəlmək* (*dincəlmək*) *troxi* чакаць (адпачыць), *az rast gəlinir* мала сустракацца; II *sifət* малы, невялікі; *az miqdər* малая колькасць; III *xəbər mənasında*: *azdır*; *vaxt* ~ часу мала, *biliyi* ~ ведаў мала, *təcrübəsi* ~ вопыту мала, *bu* ~ гэтага мала, *pul* ~ грошай мала, *nə* ~, *nə çox* ні многа, *nə mələ*; *təgər azdır?* хіба мала? IV *isim* малое; *aza qanə olmaq* задавальняцца малым.

AZÁD I *sifət* I свабодны; ~ *ətək* свабодная праца, ~ *ölkə* свабодная краіна; 2) вольны; *təp* ~ *insanət* я чалавек вольны; II *zərf* свабодна; ~ *yaşataq* жыць свабодна, ~ *nəfəs almaq* свабодна дыхаць; 3. вольна; *Azad!* Вольна!

AZADLIQ I *isim* свабода; *söz* ~ *ğı* свабода слова, *təbuiət* ~ *ğı* свабода друку, *siyasi* ~ *q* палітычныя свабоды, ~ *q* *uğrunda mübarizə* барацьба за свабоду; II *sifət* вызваленчы; *milli* ~ *q* *hərəkəti* нацыянальна-вызваленчы рух; ◇ ~ *ğa buraxmaq* выпусціць на свабоду.

AZALTMÁQ *feil* 1. зменшыць, паменшыць; *həcmi* ~ паменьшыць аб'ём, *çəkisini* ~ паменьшыць вагу; 2. убавіць, збавіць; *sürəti* ~ збавіць скорасць; 3. знізіць; *təzyiqi* ~ знізіць ціск.

AZCÁ *zərf* трохі, крыху.

AZMÁQ *feil* заблудзіцца; *məşədə* ~ заблудзіцца ў лесе.

AZYAŞLI *sifət* малалетні; ~ *uşaq* малалетняе дзіця.

- В -

ВАВА I *isim* дзед, дзядуля; *ata* ~ дзядуля на бацьку; II *sifət* дзедаўскі; ~ *yurdu* (*ocağ*) дзедаўскі ачаг.

ВАВАТ I *sifət* нядрэнный, здавальняючы; ~ *iş* здавальняючая праца; II *zərf* нядрэнна; ~ *охитақ* вучыцца нядрэнна.

ВАСА *isim* 1. дымаход; 2. адтуліна, дзірка.

ВАСАНАҚ *isim* швагер.

ВАСАРИҚЛІ *sifət* 1. умелы; ~ *usta* умелы майстар; 2. здольны, здатны; ~ *ушақ* здольнае дзіця.

ВАСАРИҚСИЗ *sifət* няўмелы; ~ *adam* няўмелы чалавек.

ВАСАР|МАҚ *feil* 1. умець рабіць што-н.; *üzтәуі* ~тақ умець плаваць; 2. магчы; *данışтағи* ~*mirat* не магу гаварыць.

ВАСІ *isim* сястра; *böyük* ~ старэйшая сястра, *kiçik* ~ малодшая сястра; \diamond *tıbb* ~*si* медыцынская сястра.

ВАСІ-ҚАРДАŞ *isim* брат і сястра.

ВАСІҚІЗІ *isim* пляменніца.

ВАСІЛІҚ *isim* 1. неродная сястра; 2. названая сястра; 3. блізкая сяброўка.

ВАСІОĞЛУ *isim* пляменнік.

ВАДАЛАҚ *isim* 1. падножка; ~ *vurtaq* даць падножку; 2. падвох, падман; ~ *gəlmək* зладзіць падвох.

ВАДАМ I *isim* міндаль; II *sifət* міндальны, міндалевы; ~ *yağı* міндальны алей.

ВАДАМСІҚ *isim* міндаліна; *boğaz* ~*lari* глотачныя міндаліны.

ВАДӘ *isim* бакал; ~ *qaldırmaq* падымаць бакал.

ВАДИМСА́Н I *isim* баклажан; II *sifət* баклажанавы, баклажанны; ~ *kürüsü* баклажанавая ікра.

ВАĞ¹ *isim* 1. сад; *теуе* ~*и* фруктовы сад; 2. дача.

ВАĞ² *isim* шнурок, павязка; *ayaqqabi* ~*и* шнуркі для абутку.

ВАĞ|А *isim* чарапаха; *dəniz* ~*si* марская чарапаха.

ВАĞАУАРПАĞІ *isim* трыпутнік, падарожнік.

ВАĞБÁN *isim* садоўнік; *qosa* ~ *стары* садоўнік.

ВАĞЇА *isim* 1. садок; 2. садзік; *ушақ* ~*и* дзіцячы сад.

ВАĞЇІ *isim* садавод.

ВАĞЇЛІҚ *isim* садаводства.

ВАĞЇҮӨЛӘҮІ *isim* клубніца, трускалка.

ВАĞІРМАҚ *feil* раўці, рыкаць.

ВАĞІРСАҚ I *isim* кішка; *düz* ~ *прамая* кішка, *yoğun* ~ *тоўстая* кішка, *kor* ~ *сляная* кішка; II *sifət* кішэчны; ~ *qanaxması* кішэчны крывацёк.

ВАĞІРТІ *isim* роў, рык.

ВАĞІŞЛА|МАҚ *feil* 1. падарыць; *kitab* ~*тақ* падарыць кнігу; 2. дараваць, прабачаць; *günahını* ~*тақ* дараваць віну, *təni* ~ *уи* даруйце мне!

ВАĞІŞЛАНІЛМÁZ *sifət* недаравальны; ~ *hərəkət* недаравальны ўчынак.

ВАĞЛАМА́ *isim* 1. пак, цюк; 2. вязка, звязак.

ВАĞЛАМАҚ *feil* 1. завязаць, пазвязаць; *qalstuk* ~ *завязаць* гальштук, *ipin uc-larını* ~ *пазвязаць* канцы вяроўкі; 2. Зачыніць; *qapını* (*рəпсəрəни*) ~ *зачыніць* дзверы (акно); 3. заключыць; *müqavilə* ~ *заклучыць* дамову, *sülh* ~ *заклучыць* мір.

ВАĞЛАН|МАҚ *feil* 1. завязвацца; 2. закрывацца; *yollar* ~*ib* дарогі закрываюцца.

ВАĞЛАҮІСІ *isim* діль. злучнік.

ВАĞЛІ *sifət* 1. звязаны; *şeylər* ~*dir* звязаныя рэчы; 2. замкнёны, зачынены; ~ *qapı* (*рəпсəрə*) зачынены дзверы (акно); 3. Прывязаны; ~ *it* прывязаная сабака; 4. закрыты; ~ *yollar* закрытыя дарогі; 5. заплюшчаны; \diamond *gözü* ~ *з* заплюшчанымі вачымаі.

ВАНÁ *zərf* дорага; ~ *satmaq* дорага прадаць, *bu* ~*dir* гэта дорага.

ВАНАЛАНМАҚ *feil* даражэць, падаражэць.

BAHALAŞMAQ *feil* стаць даражэй, даражэць.

BAHALÍ *sifət* 1. дарагі; ~ *paltar dарагага вопратка*; 2. каштоўны, цэнны; ~ *hədiyyələr каштоўныя падарункі*.

BAHALÍQ *isim* дарагоўля.

BAHÁR I *isim* вясна; ~ *bayramı сьвята вясны*; II *sifət* вясновы, вясенні; ~ *günləri вясновыя дні*.

BAXICÍ *isim* варажбіт.

BAXIMSÍZ *sifət* 1. беспрытульны, бездаглядны; ~ *uşaqlar беспрытульныя дзеці*; 2. запушчаны; 3. закінуты.

BAXÍŞ *isim* 1. позірк, погляд; *fəlsəfi ~lar філасофскія погляды*; 2. агляд; *texniki ~ тэхнічны агляд*.

BAXMÁQ *feil* 1. глядзець, пазіраць; *şəklə ~ глядзець на фотаздымак, saata ~ глядзець на гадзіннік, diqqətlə ~ уважліва глядзець, televizora ~ глядзець тэлевізар, киноа ~ глядзець кінакарціну*; 2. клапаціцца, наглядаць; *xəstəyə ~ наглядаць за хворым, uşaqlara ~ наглядаць за дзецьмі (даглядаць дзяцей, назіраць за дзецьмі)*; 3. праглядаць, прагледзець; 4. разглядаць; *təsəlüə ~ разглядаць пытанне*.

BÁXMAVARAQ *qoşma* нягледзячы на; *bupa ~ нягледзячы на гэта, gec olmasına ~ нягледзячы на позні час*.

BAL¹ I *isim* мёд; *beşə ~ і яравы мёд, çi-çək ~ і кветкавы мёд*; II *sifət* мядовы; ~ *arısı мядовая пчала*; ◇ ~ *ayı мядовы месяц*.

BAL² *isim* бал: 1) адзнака; ~ *toplamaq набіраць балы*; 2) ступень; *beş ~ gücündə сілай у пяць балаў*.

BALÁ *isim* дзіця, малыш, дзіцянін.

BALABÁN *isim* балабан.

BALABANÇÍ *isim* музыка, які грае на жалейцы ці балабане.

BALACÁ I *sifət* маленькі, невялікі; ~ *şəhər маленькі горад, ~ otaq маленькі пакой, ~ adam маленькі чалавек*; II *zərf* няшмат, нямнога, мала.

BALACABÓY *sifət* невысокі, нізкарослы; ~ *oğlan невысокі хлопчык*.

BALACALATMÁQ *feil* паменшыць.

BALÁ|Q *isim* падол; *paltarın ~ği падол сукенкі*.

BALALAMÁQ *feil* нараджаць, нарадзіць.

BAL-DİR *isim* 1. галёнка; 2. лытка.

BALDIRĜÁN *isim* баршчэўнік.

BALDÍZ *isim* швагерка.

BALÍQ I *isim* рыба; *virtici ~ драпежная рыба*; II *sifət* рыбны; ~ *şorbası рыбны суп*.

BALIQÇÍ I *isim* рыбак, рыбалоў; II *sifət* рыбацкі, рыбацы; ~ *toru рыбацкая сетка*.

BALIQÇILÍQ I *isim* рыбалоўства; II *sifət* рыбапрамысловы; ~ *təsərrüfatı рыбапрамысловая гаспадарка*.

BALIQQULAĜÍ *isim* ракавіна.

BALIQTUTÁN I *isim* рыбалоў, рыбак; II *sifət* рыбацкі, рыбацы; ~ *qayıǵı рыбацкая лодка*.

BALÍŞ *isim* падушка; *qi ~ і пуховая падушка*.

BALÍNA I *isim* кіт; II *sifət* кітовы; ~ *yaǵı кітовы тлушч*.

BALQABAQ I *isim* гарбуз; II *sifət* гарбузовы; ~ *toxumu гарбузовыя семечкі*.

BALTÁ *isim* 1. сякера; *odun ~sı сякера для дроў, ət ~sı сякера для мяса, iiti ~ вострая сякера, ~ sarı дзяржанне для сякеры*; 2. *tex.* долата.

BALTAÇÍ *isim* дрывасек.

BALTALAMÁQ *feil* сячы; *aǵacı ~ сячы дрэва*.

BAN¹ *isim* спевы, пеўня; ◇ *xoruz ~ınadək да пеўняў, xoruz ~ından sonra пасля пеўняў*.

BAN² *isim* 1. гара, гарышча; *evin ~i гарышча дома*; 2. паддашак; ~ *da yaşamaq жыць на паддашку*.

BANÍ *isim* заснавальнік.

BANLAMÁQ *feil* кукаракаць.

BAR *isim* плод, плён; ~ *vermək даваць плён*.

BARAMÁ *isim* кокан; *ipək ~sı шаўкавічны кокан*.

BARAMAQRUDÚ *isim* шаўкавічны чарвяк, шаўкапрад.

BARDÁQ *isim* гліняны збан з вузкім горлышкам.

BARDÁS: ~ *qurtaq* сядзець, скруціўшы ногі.

BARƏ *qoşma* аб, пра; *tənim* ~ *mdə* пра мяне.

BARÍ *isim* агароджа; *kərpic* ~ цагляная агароджа.

BARÍ² *bağl.* хоць, хаця; ~ *təktub* уаз хоць бы напісаў ліст.

BARÍŞ *isim* 1. перамір'е; ~ *imzalamaq* заключыць перамір'е; 2. пагадненне, згода.

BARİŞDIRMÁQ *feil* мірыць, памірыць; *küsnələri* ~ мірыць пасварыўшыхся.

BARİŞÍQ *I isim* мір, перамір'е; *II sifət* міравы; ~ *sazişi* міравое пагадненне.

BARİŞMÁQ *feil* мірыцца..

BARİŞMÁZ *sifət* непрымірымы; ~ *düş-tən* непрымірымы вораг.

BARÍT *I isim* порах; *tüstüsüz* ~ бяздымны порах, \diamond ~ *qoxusu gəlir* порахам пахне; *II sifət* паряхавы; ~ *zavodu* паряхавы завод.

BARLÍ *sifət* пладаносны, пладавiты; ~ *ağaclar* пладавiтыя дрэвы.

BARMÁ|Q *isim* палец; *baş* ~ *q* вялікі палец, *adsız* ~ *q* безыменны палец, *şəhadət* ~ *ği* указальны палец, *çeçələ* ~ *q* мезенец; \diamond ~ *q ilə göstərmək* паказваць пальцам, ~ *ğima dolamaq* абвесці вакол пальца, *beş* ~ *ği kimi tanımaq* ведаць, як свае пяць пальцаў, ведаць як аблупленага.

BARMAQARASÍ *zərf* скрозь пальцы; ~ *bahtaq* глядзець скрозь пальцы.

BARMAQLAMÁQ *feil* чапаць пальцам.

BARMAQSÍZ *sifət* бяспальцы.

BARSÍZ *sifət* бясплодны; ~ *ağaclar* бясплодныя дрэвы.

BASABÁS *isim* цісканiна, таўкатня; ~ *salmaq* пачаць цісканiну.

BASDIRMÁQ *feil* 1 закапаць, укапаць; 2. садзіць, пасадзіць; *ağac* ~ *pasadzić* дрэва.

BASÍQ *sifət* 1. сціснуты, здушаны, пляскаты; 2. увагнуты.

BASIRÍQ *isim* 1. зборышча, таўкатня; 2. сучанасць, песната.

BASQÍN *isim* напад, , налёт; ~ *etmək* напасці, здзейсніць напад.

BASQINÇÍ *isim* разбойнік, грабежнік.

BASMA *isim* басма (фарба для валасоў).

BASMÁQ *feil* ціснуць, напіраць.

BAŞ *I isim* галава; ~ *ını döndərmək* навярнуць галаву, ~ *ını aşağı salmaq* апусціць галаву, ~ *ını утаmaq* мыць галаву, ~ *ını ağtıur* у мяне баліць галава, *yüz* ~ *qoyun* сто галоў авечак; \diamond ~ *sındırmaq* ламаць галаву, ~ *ını itirmək* губляць галаву; *II sifət* галаўны; ~ *ağ-rısı* галаўны боль, ~ *beyin* галаўны мозг, ~ *geyimi* галаўны ўбор.

BAŞÇÍ *isim* галава, кіраўнік, начальнік; *ailə* ~ *sı* галава сям'і, *dövlət* ~ *sı* кіраўнік дзяржавы, *nümayəndə* *heyətinin* ~ *sı* кіраўнік дэлегацыі.

BAŞÇILÍ|Q *isim* вяршэнства, кіраўніцтва; ~ *ği ilə* над кіраўніцтвам; ~ *et-tək* узначальваць.

BAŞDAN-AYAĞÁ *zərf* 1. з галавы да ног; 2. ад скарынкi да скарынкi; \diamond ~ *süzmək* змераў позіркам з галавы да ног.

BAŞDANSOVDÚ *zərf* с'як-так; ~ *eləmək* рабіць што-небудзь с'як-так.

BÁŞDAŞI *isim* надмагільны помнік.

BAŞIBƏLALÍ *sifət* няшчасны, няўдачлівы; ~ *adət* няшчасны чалавек.

BAŞINAĞACÍ *isim* bot. каліна.

BAŞKƏSƏN *isim* галаварэз.

BAŞQÁ *sifət* 1. другі, іншы; ~ *kitab* іншая кніга; \diamond *bu* ~ *məsələ* гэта іншая справа; 2. *qoşma* апрача, акрамя; *bundan* ~ *акрамя* гэтага.

BAŞQÁ-BAŞQÁ *sifət* розны; ~ *adamlar* розныя людзі.

BAŞQASÍ *isim* другі, іншы.

BAŞQÍRT *I isim* башкір, башкірка; *II sifət* башкірскі; ~ *atı* башкірскі конь, ~ *dili* башкірская мову.

BAŞQÍRTCA *zərf* па-башкірску.

BAŞLA|MÁQ *feil* распачынаць, пачаць; *dərsə* ~ *maq* пачаць урок, *danışığlara* ~ *maq* пачаць перагаворы, *uzaq danışığa* ~ *уір* дзіця пачынае гаварыць.

BAŞLANĖIÇ *isim* пачатак; *küçänin* ~i пачатак вулицы, *işin* ~i пачатак працы.

BAŞLAN|MÁQ *feil* пачацца; *dərs ili* ~di пачаўся навучальны год.

BAŞLÍ *sifət* з галоўкай, з капялюшыкам; ~ *tıx* *çevik* з капялюшыкам.

BAŞLÍ-BAŞINÁ *zərf* 1. без кантролю, без нагляду; ~ *qoymaq* пакінуць без нагляду; 2. самавольна; ~ *hərəkət etmək* дзейнічаць самавольна.

BAŞLÍQ *isim* 1. башлык; 2. капюшон; 3. загаловак.

BAŞLIQLÍ *sifət*, з капюшоном; ~ *pləş* плашч з капюшоном.

BAŞMÁQ *isim* чаравік (ўсходнія туфлі без задніка).

BAŞSAĖLIĖI *isim* спачуванне; ~ *vertək* выказваць спачуванне.

BAŞSÍZ *sifət* 1. безгаловы; 2. бесталковы.

BATAQLÍQ *I isim* балота; II *sifət* балотны; ~ *otu* балотная трава.

BATÍQ *isim* яміна, ямка.

BATIRMÁQ *feil* 1. утапіць; 2. макаць; *qələti müəkkəbə* ~ макнуць пяро ў чарніла; 3. пэцкаць.

BAT|MÁQ *feil* 1. тануць; *suda* ~*máq* тануць у вадзе; 2. заходзіць, закаціцца; *günəş* ~*ir* сонца заходзіць; 3. гразнуць; *palçığa* ~*máq* гразнуць у балоце; 4. страціць; *səsi* ~*máq* страціць голас.

BAYAĖÍ *sifət* 1. пошлы; ~ *lətifə* пошлы анекдот; 2. банальны; ~ *ifadə* банальны выраз.

BAYAĖILÍQ *isim* 1. банальнасць; *za-rəfatın* ~*ğı* банальнасць жарту; 2. пошласць.

BÁYAQ *zərf* нядаўна; *təp* ~ *fikir verdim* я нядаўна звярнуў увагу.

BAYAQDÁN *zərf* даўно; ~ *səni gözləyirət* я даўно цябе чакаю.

BAYAQKÍ *sifət* нядаўні; ~ *dənışıq* нядаўняя размова.

BAYÁT *isim* 1. нясвежы; ~ *şorba* нясвежы суп; 2. чэрствы; ~ *çötək* чэрствы хлеб.

BAYATI *isim* баяты (народнае чатырохрадкоўе).

BAYILMÁQ *feil* страціць прытомнасць, самлець.

BAYÍR *I isim* двор; ~*da* на двары; II *sifət* знадворны; ~ *qarı* знадворныя дзверы.

BAYQÚŞ *isim* сава.

BAYRÁ|Q *isim* 1. флаг; *dövlət* ~*ğı* дзяржаўны флаг, ~*q* *qaldırmaq* падняць флаг; 2. сцяг.

BAYRAQDÁR *isim* сцяганосец.

BAYRÁM *I isim* свята; *Qələbə* ~i свята Перамогі, *Novruz* ~i свята Наўруз, ~ *etmək* адзначаць свята; ♦ ~*imiz mübarək!* Са святам! II *sifət* святочны, урачысты; ~ *konseriti* святочны канцэрт.

BAYRAMQABAĖÍ *sifət* перадсвяточны; ~ *hazırlıq* перадсвяточныя падрыхтоўкі, ~ *günlər* перадсвяточныя дні.

BAYTÁR *I isim* ветэрынар; II *sifət* ветэрынарны; ~ *həkim* ветэрынарны ўрач.

BAYTARLÍQ *I isim* ветэрынарыя; II *sifət* ветэрынарны; ~ *xidməti* ветэрынарная служба.

BAZÁR¹ *isim* рынак, базар; ~*dən almaq* купіць на базары, *dünya* ~i сусветны рынак.

BAZÁR² *isim* 1. нядзеля; 2. *sifət* нядзельны; ~ *günü* *qəzeti* нядзельная газета.

BAZARLÍQ *isim* пакупка; ~ *etmək* рабіць пакупкі.

BAZÚ *I isim* плячо, перадплечча; ~ *çixiği* вывіх пляча; II *sifət* плечавы; ~ *oupağı* плечавы сустаў, ~ *sütiüyü* плечавая косць.

BECƏRMƏK *feil* 1. апрацоўваць; *torpağı* ~ апрацоўваць зямлю; 2. вырашчываць; *patbiq* ~ вырашчываць бавоўну.

BEÇƏ *isim* 1. пеўнік; 2. малады пчаліны рой; ~ *balı* мёд маладога пчалінага рою, ~ *vertək* раіцца.

BEH *isim* задатак; ~ *vertək* даць задатак.

BEHİŞT *I isim* рай; II *sifət* райскі; ~ *mahnıları* райскія песні.

BEL¹ *isim* 1. паясніца, талія; 2. спіна; 3. седлавіна; *dağın* ~i седлавіна горы.

BEL² *isim* лапата; ~*in sarı* ручка лапаты.

BELARÚS *isim* Беларусь.

BÉLBAĖI *isim* пояс.

BELƏ *əvəz.* 1. такі; *heç vaxt ~ insanlarla qarşılaşmamışam* ніколи не сустракаў такіх людзей; 2. *zərf* так, гэтак; *bu işi ~ buraxmaq olmaz* пакінуць гэту справу так нельга.

BELƏLİKLƏ *ara söz* такім чынам, у такім выпадку, у такім разе.

BELLƏMƏK *feil* перакапаць; *bağı ~ перакапаць, сад.*

BENZİN I *isim* бензін; *~ə qənaət etmək* эканоміць бензін; II *sifət* бензінавы; *~ iyi benzinaвы пах.*

BEŞ *sau* пяць; *~ il* пяць гадоў; *◇ ~ barmağı kimi bilmək* ведаць як свае пяць пальцаў.

BEŞAYLIQ *sifət* пяцімесячны; *~ kurs* пяцімесячны курс.

BEŞBARMÁQ *isim* кастэт.

BEŞDƏQİQƏLİK *isim* пяцімінутны; *~ tənəffüs* пяцімінутная пераменка.

BEŞİ|K *isim* калыска; *elmin ~yi* калыска навукі.

BEŞİLLİK *sifət* пяцігадовы; *~ plan* пяцігадовы план.

BEŞİNCİ *sau* пяты; *~ sinif* пяты клас.

BEŞQƏPİKLİK I *sifət* пяцікапеечны; *~ dəftər* пяцікапеечны сшытак; II *isim* пятак.

BEŞLİK *isim* пяцёрка.

BEŞMƏRTƏVƏLİ *sifət* пяціпавярховы; *~ ev* пяціпавярховы дом.

BEŞMİNLİK *sifət* пяцітысячны; *~ qoşun* пяцітысячнае войска.

BEŞOTAQLI *sifət* пяціпакаёвы; *~ tənzil* пяціпакаёвая кватэра.

BEŞRƏQƏMLİ *sifət* пяцізначны; *~ ədəd* пяцізначны лік.

BEŞULDUZLU *sifət* з пяццю зорачкамі.

BEŞYÜZLÜK I *sifət* пяцісоценны; *~ istiqraz* пяцісоценная аблігацыя; II *isim* пяцьсот; *~ sürü* статак у пяцьсот авечак.

BEŞYÜZÜNCÜ *sau* пяцісоты; *~ otaq* пяцісоты пакой.

BEYİN *isim* мозг; *insan ~ni* чалавечы мозг; *baş ~in* галаўны мозг.

BEYİNCİK *isim* мазжачок.

BEYİNSİZ *sifət* бязмозгі, бязгруды.

BEYNƏLXÁLQ *sifət* міжнародны; *~ münasibətlər* міжнародныя адносіны, 8 Mart

~ qadınlar günü міжнародны жаночы дзень 8 сакавіка.

BEYNƏLMİLƏL I *isim* інтэрнацыянал; II *sifət* інтэрнацыянальны; *~ həmrəylik* інтэрнацыянальная салідарнасць, *~ əlaqələr* інтэрнацыянальныя сувязі.

BEYNƏLMİLƏLÇİ I *isim* інтэрнацыяналіст; II *sifət* інтэрнацыяналісцкі; *~ mövqe* інтэрнацыяналісцкая пазіцыя.

BEYNƏLMİLƏLÇİLİK *isim* інтэрнацыяналізм.

BEYT *isim* двухрадкоўе.

BEZ I *isim* бязь; II *sifət* бязевы; *~ parça* бязевая тканіна.

BEZDİRMƏK *feil* дакучаць, надакучваць.

BƏBƏ *isim* 1. дзіця, малютка; 2. лялька.

BƏBƏ|K *isim* зрэнка; *genişlənmiş ~klər* расшыраныя зрэнкі; *◇ göz ~yi kimi qorumaq* берагчы як зрэнку вока.

BƏBİR *isim* 1. барс; *~ dərisi* шкура барса; 2. леопард.

BƏD *sifət* дрэнны, паганы, благі; *~ iş* дрэнныя справы, *~ nəzər* паганае вока.

BƏDÁHƏTƏN *zərf* экспромтам, адразу; *~ danışmaq* гаварыць экспромтам.

BƏDBƏXT *sifət* няшчасны; *~ adam* няшчасны чалавек, *~ hadisə* няшчасны выпадак; *~ olmaq* стаць няшчасным.

BƏDBƏXTLİK *isim* бяда, няшчасце; *~ gətirmək* прыносіць няшчасце.

BƏDBƏXTLİKDƏN *zərf* на няшчасце.

BƏDBİN I *sifət* песімістычны; *~ fikirlər* песімістычныя думкі; II *isim* песіміст; *~ olmaq* быць песімістам.

BƏDBİNLİK *isim* песімізм.

BƏDBİNLƏŞMƏK *feil* стаць песімістам.

BƏDƏN *isim* цела; *~ üzvləri* часткі цела, *insan ~i* цела чалавека.

BƏDGÜMÁN I *sifət* падазроны, недаверлівы; II *isim* скептык.

BƏDHEYBƏT I *sifət* гадкі, брыдкі; II *isim* пачвара.

BƏDXÁN I *sifət* нядобразычлівы; *~ adam* нядобразычлівы чалавек; II *isim* нядобразычлівец.

ВӘДХӘРС I *sifət* марнатраўны; ~ *adam* марнатраўны чалавек; II *isim* марнатравец.

ВӘДҮҮ *sifət* мастацкі; ~ *әсәр* мастацкі твор, ~ *әдәбиyyat* мастацкая літаратура, ~ *rәhbәр* мастацкі кіраўнік, ~ *film* мастацкі фільм.

ВӘДЛІК *isim* 1. няўдача, няшчасце; ~ *k basib* праследуюць няўдачы; 2. упірацца; ◇ ~ *yi tutmaq* наравіцца (упірацца).

ВӘДМҮШК I *isim bot.* вярба; II *sifət* вярбовы; ~ *теҗәси* вярбовы гаў.

ВӘДНӘМ *sifət* 1. праславуты; ~ *nәзәriyyә* праславутая тэорыя; 2. ганебны; ◇ ~ *etmək* ганьбіць.

ВӘДНІҮҮӨТ *sifət* 1. зламысны; 2. Злачынны.

ВӘДР *isim* поўня.

ВӘДРӨҢГ *isim bot.* меліса.

ВӘҺАНӨ *isim* 1. зачэпка; *dalaşmaq* үç-iin ~ зачэпка для сваркі; 2. адгаворка; ◇ ~ *gәtirmәk* адгаворвацца.

ВӘҺӘР *isim* 1. ураджай; *böyük* ~ *gözlәn-lir* чакаецца вялікі ўраджай; 2. карысьць, прыбытак; ~ *götürmәk* атрымаваць прыбытак.

ВӘҺС *isim* 1. спрэчка; ~ *başlandı* пачалася спрэчка; ◇ ~ *ә girmәk* уступіць у спрэчку, пачаць спрачацца; 2. *dilç.* раздзел; “*Sintaksis*” ~ *i* раздзел “*Sintaksis*”.

ВӘҺСӘВӘС *zәrf* 1. навыверадкі; ~ *qaçmaq* бегчы навыверадкі; 2. насуперак адзін аднаму.

ВӘХШІŞ *isim* дар, падарунак; ~ *vermәk* прынесці ў дар, ~ *almәk* атрымаць падарунак.

ВӘХТ *isim* 1. лёс; 2. шчасце; ◇ ~ *ini sinamaq* зазнаць шчасце, ~ *i gәtirdi* выпала шчасце, *mәnim* ~ *imdәn* на маё шчасце.

ВӘХТӘВӘХТ *zәrf* на шчасце.

ВӘХТӘВӘР I *sifət* шчаслівы; ~ *hәyat* шчаслівае жыццё, ~ *gün* шчаслівы дзень; II *isim* шчаслівец.

ВӘХТӘВӘРЛІК *isim* шчасце, удача; *bu ki* ~ *dir* гэта ж шчасце.

ВӘХТІҮАР I *sifət* шчаслівы; ~ *olmaq* быць шчаслівым; II *zәrf* шчасліва; ~ *уаҙатаq* жыць шчасліва.

ВӘХТСІЗ *sifət* няшчасны, няўдачлівы.

ВӘКМӨЗ *isim* бекмез (натуральны сіроп); *tut* ~ *i* тутавы бекмез.

ВӘЛӘ *isim* 1. бяда; ◇ ~ *burasındadır ki* бяда ў тым, што; 2. бізун, зло; 3. гора, мука.

ВӘЛАҒӨТ *isim* красамоўства.

ВӘЛАҒӨТЛІ *sifət* красамоўны; ~ *hәт-söhbәt* красамоўны суразмоўца.

ВӘЛӨД *sifət* 1. дасведчаны; *теҗәуә* ~ *дасведчаны* у лесе; 2. знаёмы; *O, bu işә* ~ *dir* Ён знаёмы з гэтай справай; ◇ ~ *olmaq* быць знаёмым.

ВӘЛӨДҮ *isim* праваднік, гід.

ВӘЛӘДІҮҮӨ I *isim* муніцыпалітэт, управа; ~ *idarәsi* гарадская управа; II *sifət* муніцыпальны; ~ *seçkilәri* муніцыпальныя выбары.

ВӘЛӘК *isim* пялёнка; ◇ ~ *dәn* з пялёнак, ~ *dәn çixmaq* вырасці з пялёнак.

ВӘЛӘМӘК *feil* спавіваць; *узақ* ~ *спавіваць* дзіця.

ВӘЛҒӨМ *isim* макрота, харкота.

ВӘЛІ *әdat* так, ага, але; *hamı burda?* – *Bәli. Uçe mym?* – Так (ага, але).

ВӘЛІМ *isim* 1. салома; 2. Бацвінне; *kartof* ~ *i* бацвінне бульбоўніку.

ВӘЛКӘ *әdat* можа, мо; ~ *dә sәn haqlısan* можа быць ты маеш рацыю; 2. Магчыма, можа быць; ~ *dә qayıtdı* магчыма вернецца.

ВӘЛЛІ *sifət* 1. вядомы, пэўны; ~ *hallarda* у пэўных выпадках; 2. зразумелы, ясны; ~ *tәsәlә* зразумелая рэч.

ВӘМ I *isim* бас; II *sifət* басовы; ~ *sәs* басовы голас.

ВӘND¹ *isim* 1. anat. сустаў; *barmaqların* ~ *lәri* саставы пальцаў; 2. *tex.* закрэпка; *borunın* ~ *lәri* закрэпка трубы; 3. плаціна, гаць, вал; ~ *in tikilmәsi* будаўніцтва плаціны.

ВӘND² *isim* 1. страфа; 2. пункт, параграф; *qanunun* үçiñcü ~ *i* трэці параграф закону.

ВӘNDӨ *isim* раб, слуга; ◇ *sadiq* ~ *niz* ваш пакорны слуга, *Allah* ~ *si* раб божы.

ВӘNDӨМ *isim* 1. пладаножка; 2. перавясла.

ВӘNІZ *isim* 1. твар, аблічча; 2. колер твару; ◇ ~ *i aғарmaq* (qaçmaq) збялець (пабалець).

BƏNNÁ *isim* муляр.

BƏNÖVŞƏ I *isim* фіялка; ~ *buketi* букет фіялак; II *sifət* фіялкавы; ~ *qoxusu* фіялкавы пах.

BƏNÖVŞƏYİ *sifət* фіялетавы; ~ *rəng* фіялетавы колер.

BƏNZƏMƏK *feil* быць падобным (да каго-чаго, на каго-што); *qardaşına* ~ быць падобным да брата (на брата).

BƏNZƏR *sifət* падобны; ~ *adamlar* падобныя людзі.

BƏNZƏRLİK *isim* падабенства, падобнасць.

BƏNZƏTMƏK *feil* 1. рабіць падобным; 2. пераймаць, наследаваць.

BƏRABƏR I *sifət* роўны, аднолькавы; ~ *qüvvələr* роўныя сілы, *beş kilometr* ~ *məsafə* адлегласць, роўная пяці кіламетрам; II *zərf* сумесна, разам; ~ *işləmək* працаваць разам; III *isim* роўны; *onun* ~ *i yoxdur* яму няма роўнага.

BƏRABƏRHÜQUQLÚ *sifət* раўнапраўны; ~ *vətəndaş* раўнапраўны грамадзянін.

BƏRABƏRLƏŞDİRMƏK *feil* ураўноўваць, раўнаваць.

BƏRABƏRLİK *isim* роўнасць; *ictimai* ~ грамадская роўнасць, ~ *alamatı* знак роўнасці.

BƏRABƏRSİZLİK *isim* няроўнасць; *siyası* ~ палітычная няроўнасць, *riyaz.* ~ *lər sistemi* сістэма няроўнасцей.

BƏRABƏRYANLÍ *sifət* *riyaz.* Раўнабедраны; ~ *üçbucaq* раўнабедраны трохвугольнік.

BƏRAƏT *isim* апраўданне.

BƏRBÁD *sifət* 1. разбураны, знішчаны; ~ *şəhər* разбураны горад; 2. спустошаны; ~ *ölkə* спустошаная краіна; 3. запушчаны, занядбаны; ~ *təsərrüfat* запушчаная гаспадарка.

BƏRBADLÍQ *isim* разруха; *iqtisadi* ~ эканамічная разруха.

BƏRBƏR *isim* цырульнік.

BƏRBƏRLİK *isim* прафесія цырульніка; ~ *etmək* працаваць цырульнікам.

BƏRƏ¹ *isim* 1. засада (на паляванні); 2. дарога, праход; *dar* ~ вузкі праход.

BƏRƏ² *isim* 1. паром; 2. брод.

BƏRƏKƏT *isim* 1. багацце, дастатак; *ərzağın* ~ *i* багацце прадуктаў; 2. карысць, выгада.

BƏRƏKƏTLÍ *sifət* 1. багаты, шчодры; ~ *məhsul* багаты ўраджай; 2. ураджайны, урадлівы; ~ *illər* ўраджайныя гады.

BƏRƏKƏTSİZ *sifət* неўрадлівы; ~ *torpaq* неўрадлівая глеба.

BƏRƏL|MƏK *feil* вытарашчыцца, вылупіць; *gözləri* ~ *dí* вочы вылупіла.

BƏRÍ I *zərf* сюды; ~ *gəl* ідзі сюды; II *qoşma* з, са; *səhərdən* ~ з (ад) раницы.

BƏRK *sifət* 1. цвёрды; ~ *maddələr* цвёрдыя матэрыялы; 2. моцны; ~ *ağac* моцнае дрэва, ~ *külək* моцны вецер; 3. скупы; ~ *adam* скупы чалавек.

BƏRKDƏN *zərf* 1. гучна, моцна; ~ *gültək* гучна смяяцца; 2. услых, уголас; *kitabı* ~ *oxumaq* чытаць кнігу ўслых.

BƏRKÍ|MƏK *feil* 1. зацвярдзець; *beton* ~ *dí* бетон зацвярдзеў; 2. мацнець, памацнець; *sümləkləri* ~ *yib* косткі яго памацнелі.

BƏRKÍTMƏK *feil* 1. зачыніць; *qapını* ~ шчыльна зачыніць дзверы; 2. умацоўваць; *bədəni* ~ умацоўваць цела.

BƏRKLÍK *isim* 1. цвёрдасць; *almazın* ~ *yü* цвёрдасць алмазу; 2. крэпасць; *daşın* ~ *yü* крэпасць каменя.

BƏRQ *isim* бляск; *xəncərin* ~ *i* бляск кінжала.

BƏRNÍ *isim* слоік; *mürəbbə* ~ *si* слоік для варэння.

BƏRPÁ I *isim* аднаўленне, рэстаўрацыя; *şəkillərin* ~ *si* рэстаўрацыя карцін, *evin* ~ *si* аднаўленне дома; II *sifət* аднаўленчы, рэстаўрацыйны; ~ *prosesi* аднаўленчы працэс.

BƏRPAÇÍ *isim* рэстаўратар; ~ *rəssam* мастак-рэстаўратар.

BƏSDİR *pred.* хопіць.

BƏS 1. *ədat.* га, а; *Bəs, o hanı?* а дзе ж яна? 2. *sifət* хіба, няўжо; *Bəs, bu mümkünür?* хіба (няўжо) гэта магчыма?

BƏSÍT *sifət* просты; ~ *ədədlər r i y.* простыя лікі, ~ *təşələ* простая задача.

BƏSLƏMƏK *feil* 1. выхаваць; 2. вырасціць; *bitki* ~ *вырасціць* расліну.

BƏSTƏBÓY *sifət* невысокі, нізкарослы; ~ *qız* невысокая дзяўчына.

BƏSTƏKÁR *isim* кампазітар; *gənc* ~ малады кампазітар.

BƏSTƏLƏMƏK *feil* ствараць, складаць; *mahnı* ~ ствараць музыку.

BƏŞƏR *isim* 1. чалавек; 2. чалавецтва; ~ *tarixi* гісторыя чалавецтва.

BƏŞƏRİYYƏT *isim* чалавецтва; ~ *ə qarşı cənaqət* злачынства супраць чалавецтва.

BƏTN *isim* чэрава, лона; *ana* ~ *ində* у лоне маці.

BƏYÁN *isim* выклад, паведамленне.

BƏYANÁT *isim* заява; ~ *vermək* зрабіць заяву.

BƏYANNAMƏ *isim* дэкларацыя; *insan hüquqları* ~ *si* дэкларацыя правоў чалавека.

BƏYÁZ *sifət* бая АЃ.

BƏYAZLIQ *isim* белізна, бель; *qarın* ~ *ğ* белізна снегу.

BƏYƏNİL|MƏK *feil* спадабацца; *təru-zə* ~ *d* даклад спадабаўся.

BƏYƏNMƏK *feil* 1. падабацца; 2. адабраць.

BƏZƏK *isim* упрыгожанне; ~ *şeyləri* прадметы ўпрыгожання.

BƏZƏKLİ *sifət* 1. прыгожы; ~ *don* прыгожая сукенка; 2. узорысты, узорны; ~ *parça* узорыстая тканіна.

BƏZƏMƏK *feil* прыбіраць, упрыгожваць; *gəlini* ~ прыбіраць нявесту.

BƏZƏN *zərf* часам.

BƏZƏN|MƏK *feil* прыбірацца, апрацавацца; *qızlar* ~ *dilər* дзяўчыны апрадуліся.

BƏZİ *əvəz*. некаторы; ~ *adamlar* некаторыя людзі, ~ *təsələlər* некаторыя пытанні.

BİÇÁQ *isim* нож; *iti* ~ востры нож, ~ *la kəstək* рэзаць нажом.

BİÇAQLAMÁQ *feil* ударыць, параніць нажом.

BİÇAQLANMÁQ *feil* атрымаць нажавае раненне.

BİÇQÍ *isim* піла.

BİÇQILAMÁQ *feil* пілаваць, рэзаць.

BİĞ *isim* ву; *burta* ~ закручаныя вусы, ~ *qoutaq* адпусціць вусы.

BİĞSİZ *sifət* бязвусы.

BİY *nida* ох! вох!

BİABİR *sifət* бессаромны.

BİABIRÇI *sifət* ганебны; ~ *hərəkət* ганебны ўчынак.

BİABIRÇILIQ *isim* ганьба, няслава

BİBƏR *isim* перац; *qırmızı* ~ чырвоны перац, *üyüdülmüş* ~ молата перац.

BİBƏRLİ *sifət* наперчаны.

BİBİ *isim* цётка, цёця.

BİC¹ *isim* пазашлюбны, незаконна-роджаны; ~ *uşaq* пазашлюбнае дзіця.

BİC² *sifət* хітры, выкрутлівы.

BİC³ *isim* bot. пасынак.

BİC-BİC *zərf* хітравата; ~ *gülmək* хітравата ўсміхнуцца.

BİCLİK *isim* хітраць.

BİÇARƏ *isim* няшчасны, бедны; ~ *qız* бедная дзяўчынка.

BİÇƏNƏ|K *isim* луг, пакос; *teşə* ~ *ü* лясны пакос.

BİÇİCİ *isim* закройшчык.

BİÇİLİ *sifət* скроены; ~ *palto* скроенае паліто.

BİÇİM *isim* 1. крой; *kostyumun* ~ *i* крой касцюма; 2. фігура; *insanın* ~ *i* фігура чалавека.

BİÇİMLİ *sifət* стройны.

BİÇİN *isim* касавіца.

BİÇİNÇİ *isim* 1. жнец; 2. касец.

BİÇMƏK¹ *feil* кроіць; *parçanı* ~ кроіць тканіну.

BİÇMƏK² *feil* 1. жаць; *buğdanı* ~ жаць пшаніцу; 2. касіць; *ot* *b*чтэк касіць траву.

BİGANƏ *sifət* 1. чужы; ~ *adət* чужы чалавек; 2. абьякавы; ~ *olmaq* быць абьякавым.

BİGANƏLİK *isim* абьякаваць; ~ *etmək* праяўляць абьякаваць.

BİKÁR I *sifət* 1. незаняты; 2. свабодны; II *zərf* без справы; ~ *qalmaq* застацца без справы.

BİLAVASİTƏ I *zərf* непасрэдна; II *sifət* непасрэдны; ~ *rəis* непасрэдны начальнік.

BİLDİR I *zərf* у мінулым годзе; II *isim* мінулы год.

BİLDİRÇİN *isim* zool. перапёлка.

BİLDİRİŞ *isim* паведамленне.

BİLDİRKİ *sifət* леташні, мінулагодні; ~ *məhsul* леташні ўраджайі.

BİLDİRMƏK *feil* 1. паведаміць; *radio ilə* ~ паведаміць па радыё; 2. заявіць; *fikrini* ~ заявіць аб сваім меркаванні.

BİLÖK *isim* запысца.

BİLƏRZİK *isim* бранзалет; *qızıl* ~ залаты бранзалет.

BİLİJK *isim* веды; ~*yi olmaq* валодаць ведамі, мець веды, *iqtisadi* ~*klər* эканамічныя веды.

BİLİKLİ *sifət* дасведчаны; ~ *tələbə* дасведчаны студэнт.

BİLMƏCƏ *isim* загадка; ~ *dətək* загадаць загадку.

BİLMƏDƏN *zərf* 1. выпадкова, нечакана; ~ *qarşılaşdılar* сустрэліся выпадкова; 2. наўгад, наўздагад; ~ *uzmaq* пісаць наўздагад; 3. не ведаючы; ~ *danışmaq* казаць не ведаючы.

BİLMƏK *feil* 1. ведаць, знаць; *dərsi* ~ ведаць ўрок, *fizikani* ~ ведаць фізіку; *həddini* ~ ведаць меру; 2. умець; *üzməyi* ~ умець плаваць, *oxumağı* və *uzatmağı* ~ ўмець чытаць і пісаць.

BİLMƏMƏZLİK *isim* няведанне.

BİNÁ *isim* 1. будынак; *yaşayış* ~*ları* жылыя будынкi, *çoxmərtəbəli* ~*lar* шматпавярховыя будынкi; 2. фундамент, падмурак; 3. аснова, фундамент; *evin* ~*si* фундамент дома.

BİNADAN *zərf* з самага пачатку, з заснавання.

BİNAMÚS *sifət* ганебны, непрыстойны.

BİR адзін: I *say* ~ *gün* адзін дзень, ~ *ağ-ac* адно дрэва, ~ *kitab* адна кніга; II *əvəz*. *tələbələrədən* ~*i* адзін з студэнтаў; III *sifət* ~ *küçədə* уаўзатақ жыць на адной вуліцы, ~ *süt* адна пара.

BİRBAŞÁ *sifət* 1. прамы; ~ *xəbərvertə* прамыя зносіны; 2. скразны; ~ *yol* скразная дарога.

BİR-BİR *zərf* 1. па адным; 2. па чарзе; ~ *çixış* *etmək* выступаць па чарзе.

BİRCƏ *say* толькі адзін; ~ *gün* толькі адзін дзень.

BİRCİLDLİ *sifət* аднатомны; ~ *lüğət* аднатомны слоўнік.

BİRDƏFƏLİK *sifət* 1. аднаразовы; ~ *iyunə* аднаразовы шпрыц; 2. разавы; ~ *bilet* разавы квіток.

BİRDƏN *zərf* раптам; ~ *yağış* *yağdı* раптам лінуў дождж.

BİRDƏN-BİRƏ *zərf* раптам, нечакана; ~ *dəyişmək* раптам зменіцца, ~ *susdu* нечакана змоўк.

BİRƏ *isim* блыха.

BİRGƏ I *zərf* разам: *atamla* ~ разам з бацькам, ~ *hərəkət etmək* дзейнічаць разам; II *sifət* сумесны; ~ *təlim* сумеснае навучанне.

BİRGÜNLÜK *sifət* 1. аднадзённы; ~ *istirahət* аднадзённы адпачынак; 2. дзённы; ~ *qazan* дзённы заробак.

BİRHECALİ *sifət* аднаскладовы; ~ *söz* аднаскладовыя слова.

BİRHÜCEYRƏLİ *sifət* аднаклетачны.

BİRİ *əvəz*. нейкі, хтосьці; ~ *sizi çağırır* хтосьці вас кліча.

BİRİGÜN *zərf* паслязаўтра.

BİRİLLİK *sifət* аднагадовы; ~ *bitkilər* аднагадовыя расліны.

BİRİNCİ *sifət* першы; ~ *fəsil* першы кіраўнік, ~ *cild* першы том, ~ *sinif* першы клас, ~ *gün* панядзелак.

BİRİNCİLİK *isim* першыństwo; ~ *qazanmaq* заваяваць першыństwo.

BİRLƏŞDİRİCİ *sifət* 1. злучальны; *anat.* ~ *toxuma* злучальная тканка, *dilç.* ~ *bağlayıcı* злучальны злучнік.

BİRLƏŞDİRMƏK *feil* 1. злучаць; *naqil-ləri* ~ злучаць драмы; 2. аб'яднаць; *dəstələri* ~ аб'яднаць атрады.

BİRLƏŞİMƏK *feil* 1. злучацца, яднацца; *bütün ölkələrin demokratları*, ~*in!* дэмакраты ўсіх краін, яднайцеся! 2. аб'ядноўвацца, аб'яднацца; 3. далучацца, далучыцца; 4. сыходзіцца, сысціся.

BİRLİK *isim* 1. адзінства; *baxışların* ~*yi* адзінства поглядаў, *forma* və *təzmin* ~*yi* адзінства формы і зместу; 2. садружнасць; *Müstəqil Dövlətlər Birliyi* (MDB) Садружнасць Незалежных Дзяржаў; 3. суполь-

насць; *Avropa İqtisadi Birliyi* Еўрапейская Эканамічная Супольнасць.

BİRLİKDƏ *zərf* сумесна, разам; ~ *işləmək* працаваць разам; ♦ *bununla* ~ разам з тым.

BİRMƏNALÍ *sifət* адназначны; ~ *ifadələr* адназначныя выразы, ~ *söz* адназначнае слова.

BİRMƏRTƏBƏLÍ *sifət* аднапавярховы; ~ *evlər* аднапавярховыя дамы.

BİRNÖVBƏLÍ *sifət* адназменны; ~ *iş* адназменны праца.

BİRRƏQMLÍ *sifət* адназначны; ~ *ədəd* адназначны лік.

BİRTƏRƏFLÍ *sifət* аднабаковы; ~ *inkişaf* аднабаковае развіццё, ~ *hərəkət* аднабаковы рух.

BİŞİRMƏK *feil* 1. варыць; *ət* ~ варыць мяса; 2. пяхы, спяхы; *çörək* ~ пяхы хлеб; 3. гатаваць, згатаваць; *xörək* ~ гатаваць страву.

BİŞMƏK *feil* 1. варыцца; 2. пяхыся; 3. гатавацца, згатавацца.

BİŞMİŞ *sifət* 1. вараны, печаны; ~ *ət* варанае мяса; 2. палены; ~ *kəpçic* паленая цэгла.

BİT *isim* вош; *ot* ~ і травяная вош.

BİTƏRƏF I *sifət* 1. нейтральны; ~ *dövlət* нейтральная дзяржава, ~ *tövqə* нейтральная пазіцыя; 2. бесстаронні; II *isim* нейтраліст; III *zərf* нейтральна; ~ *danışmaq* гаварыць нейтральна.

BİTİRMƏK *feil* 1. закончыць, скончыць; *layihəni* ~ скончыць праект, *univərsiteti* ~ скончыць універсітэт; *romanı* ~ скончыць працу над раманам.

BİTİŞİK I *sifət* 1. злітны, злучны; *dilç.* ~ *səslər* злітныя гукі, ~ *yazılış* злітнае напісанне; 3. сумежны; ~ *sınıflar* сумежныя класы; II *zərf* разам; ~ *yazılmaq* пісацца разам.

BİTİŞİMƏK *feil* 1. злучыцца; *naqillər* ~ *di* правады злучыліся; 2. зрасціся; *sınıtış sütmük* ~ *ib* зламаныя каткі зраслася.

BİTKÍ *isim* расліна; *yabanı* ~ дзікарослая расліна, *tədənı* ~ культурная расліна.

BİTKİÇİLİK *isim* раслінаводства; ~ *təhsulları* раслінаводства.прадуктаў.

BİT|MƏK *feil* 1. канчацца, скончыцца; *oyun* ~ *di* гульня скончылася; 2. расці; *ot* ~ і трава расце.

BİYÁN *isim bot.* лакрыца; *acı* ~ горкі лакрычнік.

BİZ¹ *isim* мы; ~ *planı artıqlaması ilə yerinə yetirdik* мы перавыканалі план; ~ *də adət belədir* у нас звычай такі.

BİZ² *isim* шыла; ~ *lə deşmək* калоць шылам.

BİZİM *əvəz.* наш; ~ *şəhər* наш горад, ~ *tövzümüzlə* наша тэма, ~ *dövr* наша стагоддзе.

BİZİMKÍ I *əvəz.* наш; *bu şeylər* ~ *dir* гэтыя рэчы нашы; II *isim* нашы; ~ *lər qalib gəl-dilər* нашы перамаглі.

BOĞANAQ *isim* 1. духата; 2. ураган, бура.

BOĞAZ¹ *isim* 1. горла; ~ *im ağrıyır* у мяне баліць горла, ~ *ında qalmaq* засесці ў горле; 2. рыльца; *butulkanın* ~ і рыльца бутэлькі; 3. праліў; *Dardanel* ~ і праліў Дарданэлы.

BOĞAZ² *sifət* 1. цельны; ~ *inək* цельная карова; 2. котны; ~ *qoyun* котная авечка; 3. жарэбны; ~ *maydan* жарэбная кабыла.

BOĞÇA *isim* вузельчык.

BOĞMAQ *feil* 1. душыць; *iplə* ~ душыць вяроўкай; 2. тапіць, утапіць.

BOĞULMAQ *feil* 1. задыхацца; *istidən* ~ задыхацца ад спёкі; 2. удушвацца; 3. утапіцца.

BOĞUŞ|MÁQ *feil* грызціся; *itlər* ~ *úr* сабакі грызуцца.

BOL *sifət* багаты; ~ *təhsul* багаты ўраджай.

BOLQÁR I *isim* балгарын, балгарка; ~ *lar* балгары; II *sifət* балгарскі; ~ *dili* балгарская мова.

BOLQÁRCA *zərf* па-балгарску.

BOLLÚ|Q *isim* мноства, багацце; *meyvənin* ~ *ği* багацце садавіны.

BORANLÍ *sifət* буранны, мяцелісты; ~ *qış* мяцелістая зіма.

BORC *isim* абавязак, доўг; ~ *u qaytarmaq* вярнуць доўг, ~ *almaq* пазычаць (у каго), *vətəndaşlıq* ~ *u* грамадзянскі абавязак.

BORCLÚ I *sifət* павінен; *işlətməyə ~ na-вінен працаваць*; II *isim* даўжнік.

BORÚ *isim* труба; *su ~su* водаправодная труба; \diamond *nafəs ~su* дыхальнае горла, *qida ~su* стрававод.

BORUCÚQ *isim* трубка.

BOSTÁN I *isim* бахча, агарод; II *sifət* бахчавы, агародны; *~ bitkiləri* бахчавыя культуры.

BOSTANÇÍ *isim* 1. агароднік, бахчаўнік; 2. бахчавод.

BOŞ *sifət* 1. парожні, пусты; *~ çəllək* парожняя (пустая) бочка, *~ ev* пусты дом, *~ söz* пустое слова; 2. вакантны; *~ vəzifə* вакантнае справа; 3. вольны; *~ vaxt* вольны час.

BOŞAL|MÁQ *feil* 1. вызваляцца; 2. пусцець, апусцець; *küçələr ~di* вуліцы апусцелі; 3. аслабець; *qolları ~di* рукі аслабілі.

BOŞALTMÁQ *feil* 1. вызваліць; *cantanı ~* вызваліць сумку; 2. апаражніць; *stəkanı ~* апаражніць шклянку; 3. разгружаць; *maşını ~* разгружаць машыну; 4. аслабіць; *kəndiri ~* аслабіць вяроўку.

BOŞAMÁQ *feil* даваць, даць развод (жонцы).

BOŞANMÁQ *feil* атрымаць развод (пра жанчыну), развесціся (пра мужа і жонку).

BOŞQÁB *isim* талерка; *dərin ~* глыбокая талерка.

BOŞLÚ|Q I *isim* 1. пустата; 2. *anat.* Поласць; *qarın ~ğu* брушыная поласць; II *sifət* *tibb* поласцевы; *~q* *maşası* поласцевыя ічытцы.

BOY *isim* рост: *uşağın ~u* рост дзіцяці; *bitkinin ~u* рост раслін.

BOYÁ *isim* 1. фарба; *sulu ~lar* акварэльныя фарбы, *yağlı ~lar* алейныя фарбы; 2. колер.

BOYÁ|Q I *isim* фарбавальнік; *anilin ~ğı* анілінавы фарбавальнік; II *sifət* фарбавальны; *~q* *bitkiləri* фарбавальныя расліны.

BOYAQÇÍ I *isim* фарбавальшчык, фарбавальшчыца; II *sifət* фарбавальны; *~ sexi* фарбавальны цэх.

BOYAMÁQ *feil* фарбаваць, маляваць; *qarıları ~* фарбаваць дзверы.

BOYANÁ *isim* bot. аніс.

BOYANMÁQ *feil* малявацца, афарбоўвацца; *qızılı rəngə ~* афарбоўвацца ў залацісты колер.

BOYLANMÁQ *feil* выглядваць, наглядаць.

BOYLÚ *sifət* цяжарны; *~ qadın* цяжарная жанчына.

BOYMADƏRƏN *isim* bot. крываўнік.

BOY|ÚN I *isim* 1. шыя; *~nunu qısaqlamaq* абдымаць за шыю; 2. каўнер адзення; II *sifət* шыйны; *anat. ~un fəqərələri* шыйныя пазванкі.

BOYUNBAĞÍ *isim* каралі; *mirvari ~* жамчужныя каралі.

BOYUNDURÚQ *isim* ярмо.

BOZ *sifət* 1. шэры; *~ rəng* шэры колер, *~ buludlar* шэрыя хмары; 2. сівы; *~ at* сівы конь.

BOZARMÁQ *feil* шарэць, станавіцца шэрым.

BOZARTMÁ *isim* базартма (азербайджанская нацыянальная мясная страва).

BOZBAŞ *isim* бозбаш (азербайджанская нацыянальная мясная страва).

BÖCƏ|K *isim* жук; *may ~yi* жук.

BÖHRÁN I *isim* крызіс; *hökumət ~i* урадавы крызіс, *siyasi ~* палітычны крызіс, *iqti-sadi ~* эканамічны крызіс; II *sifət* крытычны; *~ vəziyyəti* крытычнае становішча.

BÖHRANLÍ *sifət* 1. крызісны; *~ vəziyyət* крызісны стан; 2. крытычны; *~ təqat* крытычны момант.

BÖHTÁN *isim* паклёп; \diamond *~ atmaq* паклёпнічаць, узводзіць паклёп.

BÖHTANÇÍ *isim* паклёпнік, паклёпніца.

BÖLƏN *isim* *riy.* дзельнік; 2. *tex.* раздзяляльнік.

BÖLGƏ¹ *isim* бялуга.

BÖLGƏ² I *isim* рэгіён; *ölkənin cənub ~si* паўднёвы рэгіён краіны; II *sifət* рэгіянальны; *~ müxbiri* рэгіянальны карэспандэнт.

BÖLGÜ *isim* раздзел, падзел, размеркаванне; *əmlak ~sü* раздзел маёмасці, *əmək ~sü* падзел працы, *vəzifə ~sü* размеркаванне абавязкаў.

BÖLMƏ I *isim* 1. дзяленне; *~ cədvəli* табліца дзялення, *~ işarəsi* знак дзялення;

2. раздзел; *kitabın birinci ~si* першы раздзел кнігі; 3. секцыя; *idman ~ləri* спартыўныя секцыі; 4. аддзел; *elm ~si* аддзел навукі; 5. сектар; *rus ~si* рускі сектар; 6. аддзяленне; *polis ~si* аддзяленне міліцыі; II *sifət* 1. Раздзяляльны; *dilç. ~ işarəsi* раздзяляльны знак.

BÖLMƏK *feil* дзяліць, падзяляць; *hər şeyi yarı ~ дзяліць усё напалам.*

BÖLÜK *isim* эскадрон, рота; *ikinci ~* другая рота.

BÖLÜNƏN I *sifət* 1. падзельны; ~ *öhdəçilik* падзельнае абавязальства; 2. кратны; *ikiyü ~* кратны дзвум; II *isim* 1. дзялімае; 2. кратнае.

BÖLÜNME *isim* 1. дзяленне; ~ *neytronu* нейтрон дзялення; 2. драбленне.

BÖLÜN|MƏK *feil* дзяліцца; *on ikiyü ~ü* дзевяць дзевяці на два.

BÖLÜŞDÜRMƏK *feil* 1. дзяліць, падзяляць; 2. размяркоўваць; 3. класіфікаваць.

BÖLÜŞMƏK *feil* дзяліцца, падзяляцца.

BÖYRƏK *isim* нырка; *sağ ~* правая нырка, *xəstə ~lər* хворыя ныркі.

BÖYÜDÜCÜ I *sifət* павелічальны; ~ *şü-şə* павелічальнае шкло, ~ *aparət* павелічальны апарат; II *isim* павелічальнік.

BÖYÜDÜLMƏK *feil* 1. вырошчвацца, гадавацца; 2. выходзіць; 3. павялічвацца; 4. павышацца, быць павышаным на пасадзе.

BÖYÜK I *sifət* 1. вялікі; ~ *otaq* вялікі пакой, ~ *şəhər* вялікі горад, ~ *beyin* вялікі мозг, ~ *ailə* вялікая сям'я, ~ *təbləğ* вялікая сума, ~ *fayda* вялікая карысць, ~ *itki* вялікая страта, ~ *alim* вялікі вучоны, ~ *uaziçi* вялікі пісьменнік, ~ *təpəffüs* вялікая змена; 2. старэйшы па ўзросту; ~ *qardaş* старэйшы брат, ~ *oğul* старэйшы сын; 3. вялікі; ~ *rəhbər* вялікі правадыр, ~ *qələbə* вялікая перамога; II *isim* 1. старшы; *dəstənin ~yü* старшы ў атрадзе; 2. старэйшы.

BÖYÜ|MƏK *feil* 1. расці; *sağlam ~mək* расці здаровым, *uşaqlar ~yür* дзеці растуць, *ot ~yür* трава расце; 2. ускладняцца; *təsələ ~dü* пытанне ўскладнілася.

BÖYÜR *isim* бок; *sağ ~* правы бок, *sol ~* левы бок, *bir böyründən o biri böyrü üstə* з аднаго боку на другі.

BÖYÜR|MƏK *feil* рыкаць, раўці; *buğa ~ür* бык раве.

BÖYÜRTKƏN I *isim* ажына; II *sifət* ажынавы; ~ *mürəbbəsi* ажынавае варэнне.

BÖYÜTMƏK *feil* 1. гадаваць; *oğlunu ~* гадаваць сына; 2. павялічваць, пабольшваць.

BRAZİLYALI *isim* бразілец, бразільянка.

BRİLYANT I *isim* брыльянт; II *sifət* брыльянтавы; ~ *üzük* брыльянтавае кальцо.

BU *əvəz.* гэты; ~ *sahildə* на гэтым беразе, ~ *kitab* гэта кніга.

BUCÁ|Q I *isim* 1. кут; *otağın ~ğı* кут накой; 2. *viyaz.* вугал; *düz ~q* прамы вугал, *iti ~q* востры вугал, *küt ~q* тупы вугал; II *sifət* вуглавы.

BUCURQAD I *isim* лябёдка; *avtomobil ~i* аўтамабільная лябёдка; II *sifət* лябёдачны; ~ *kəməsi* лябёдачная камера.

BUD *isim* 1. бядро, сцягно; ~ *sınığı* пералом бядра, ~ *çixiğı* вывіх бядра; 2. ляжка.

BUDÁQ *isim* галіна; *palıdın ~ları* галіны дуба, *çılraq ~lar* голыя галіны.

BUDAQLI *sifət* галінасты; ~ *palıd* галінасты дуб.

BUDAMÁ *isim* 1. фарміроўка, фармоўка; 2. біццё.

BUDAMÁQ *feil* фармаваць.

BÜGÜN *zərf* сягоння, сёння; ~ *səhər* сягоння раницай.

BUGÜNKÜ *sifət* сягонняшні, сённяшні; ~ *gündə* на сённяшні дзень.

BUĞ I *isim* пара; *qaynar ~* гарачая пара; II *sifət* паравы; ~ *çəni* паравы кацёл.

BUĞÁ *isim* бык.

BUĞDÁ *isim* пшаніца; *yazlıq ~* яравая пшаніца.

BUĞLANMÁQ *feil* выпарвацца, выпарыцца.

BUĞÚM *isim* 1. сучляненне, сустаў; 2. кальчак; 3. фаланга.

BUXÁQ *isim* падбародак; ~ *sallamaq* адгадаваць другі падбародак.

BUXÁR *isim tex.* пара; *su* ~ *ı* вадзяная пара, ~ *kondensasiyası* кандэнсацыя пары.

BUXARI *isim* камін.

BUXARLANMÁQ *feil* выпарвацца.

BUXÓV *isim* пути, кайданы; *köləlik* ~ *ı* кайданы рабства.

BUXOVLAMÁQ *feil* стрыножыць; *atı* ~ *ı* стрыножыць конь.

BUXOVLÚ *sifət* стрыножаны.

BULÁQ *isim* крыніца; *soyuq* ~ *ı* сцюдзёная крыніца.

BULAMÁQ *feil* 1. мяшаць; *dovğatı* ~ *ı* мяшаць доўга; 2. пэцкаць; *əllərini* ~ *ı* пэцкаць рукі.

BULANDIRMÁQ *feil* муціць, каламуціць; *suuı* ~ *ı* муціць (каламуціць) ваду.

BULANÍQ *sifət* мутны, каламутны; ~ *su* мутная вада; \diamond ~ *suda baliq tutmaq* лавіць рыбу ў каламутнай вадзе.

BULAN|MÁQ *feil* памутнець; *su* ~ *dı* вада памутнела.

BULAŞÍQ *sifət* нямыты; ~ *qablar* нямыты посуд.

BULAŞMÁQ *feil* запэцкацца, забрудзіцца.

BULÚD *isim* воблака, хмара; *ağ* ~ *lar* беляя воблака; *qara* ~ *lar* чорныя хмары.

BULUDLÚ *sifət* 1. воблачны; 2. хмарны, пахмурны.

BUNSÚZ *zərf* без гэтага.

BURA *I zərf* сюды; *ora-bura* туды-сюды; *II sifət* гэта месца; ~ *tutulub* гэта месца занята.

BURADA *zərf* тут, на гэтым месцы.

BURADAKI *sifət* тутэйшы; ~ *adətlər* тутэйшыя звычкі.

BURADAN *zərf* адгэтуль, ад гэтага месца.

BURAXILÍŞ *I isim* 1. выпуск; *məhsul* ~ *ı* выпуск прадукцыі, *keçənlik* ~ *ı* летаціні выпуск; 2. пуск; 3. выхад; ~ *tarixi* дата выхаду; *II sifət* 1. выпускны; ~ *imtahanları* выпускныя экзамены; 2. пускавы; 3. выхадны.

BURAXILMÁQ *feil* 1. адпускацца; 2. вызваляцца; 3. выпускацца.

BURAXMÁQ *feil* 1. адпусціць; *məhsul* ~ *ı* адпусціць тавар, *saqqal* ~ *ı* адпусціць бара-

ду; 2. спусціць; *itləri* ~ *ı* спусціць сабак з ланцуга; 3. выпусціць; *quşu qəfəsdən* ~ *ı* выпусціць птушку з клеткі, *müəllim* ~ *ı* выпускаць настаўнікаў, *kitab* ~ *ı* выпускаць кнігі; 4. запусціць; *raket* ~ *ı* запусціць ракету.

BURALI *sifət* тутэйшы, мясцовы; *biz* ~ *ı* *deyilik* мы не тутэйшыя.

BURAYA *zərf* сюды; ~ *gəlin* ідзіце сюды.

BURDA *zərf* *bax* **Burada**.

BURĞÚ *I isim* 1. свердзел; 2. дрыль; 3. корба; *II sifət* 1. свідравальны; ~ *dəzgahı* свідравальны станок; 2. бурыйлыны; ~ *taşını* бурыйлыная машына.

BURXUL|MÁQ *feil* падварнуцца; *ayağım* ~ *ı* у мяне падварнулася нага.

BURMÁ *I isim* 1. закрутка; 2. вітушка; 3. вяртлюг; 4. жгут; 5. кручэнне; ~ *kompensatoru* кампенсатар кручэння; *II sifət* 1. віты, кручаны; ~ *pərdivan* вітая лесвіца, *vitəyə* ўсходы; 2. вярчальны; 3. свідравальны; ~ *dəzgahı* свідравальны станок.

BURMÁQ *feil* 1. закруціць; *kranı* ~ *ı* закруціць кран; 2. завіваць, завіць; *saçım* ~ *ı* завіць валасы.

BURUQ¹ *sifət* 1. скручаны; ~ *sap* скручаная нітка; 2. віты, кручаны; 3. штопарападобны; ~ *uyn* штопарападобная шэрсць.

BURÚ|Q² *I isim* 1. свідравіна; *neft* ~ *ğı* нафтавая свідравіна; 2. буравая; *dəniz* ~ *qları* марскія свідравіны; *II sifət* 1. свідравінны; ~ *q* тэртісі свідравінны снарад; 2. буравы; ~ *aləti* буравы інструмент.

BURULĜÁN *isim* вір, водаварот.

BURULMÁQ *feil* 1. віцца; 2. кучаравіцца.

BUR|ÚN *isim* 1. нос; *düz* ~ *ın* прамы нос, *gətinin* ~ *ni* нос карабля; 2. мыс.

BUTÁ *isim* 1. бутон; 2. дробны міндалепадобны ўзор на матэрыі.

BUYNÚZ *isim* рог; *maral* ~ *ları* аленьевыя рогі.

BUYNUZLAMÁQ *feil* 1. калоць рагамі, бадаць; 2. схавіць за рогі; *qoşu* ~ *ı* схавіць за рогі барана.

BUYNUZLÚ *I sifət* рагаты; ~ *gürzə* рагатая гадзюка, ~ *hüceyrələr* рагатыя клеткі; *II isim* рагач.

BUYRÚQ *isim* распараджэнне, веданне.

BUYURMÁQ *feil* загадваць, распараджацца.

BUZ *isim* 1. лёд; *hamar ~ гладкі лёд*; 2. ледзяны; ~ *dağl* ледзяная гара.

BUZXANÁ *isim* 1. ледарэз; 2. ледасек.

BUZLÁQ I *isim* лядоўня; II *sifət* ледніковы, ледавіковы; ~ *bitkiləri* ледніковыя расліны, ~ *dövrü* ледніковы перыяд.

BUZLAMÁQ *feil* ледзянець.

BUZLÚ *sifət* ледзяны, ледавіты; *Şimal ~ okeanı* Паўночны Ледавіты акіян

BUZLÚQ *isim* лядоўнік.

BUZÓV *isim* цяля,цялё; ~*ların bəslənməsi* вырошчванне цялятаў.

BÜDCƏ *isim* бюджэт; *Azərbaycanın dövlət ~si* дзяржаўны бюджэт Азербайджана, *ailə ~si* сямейны бюджэт.

BÜDRƏ|MƏK *feil* спатыкацца, спатыкнуцца; *at ~di* конь спатыкнуўся.

BÜKMƏK *feil* 1. складаць, скласці; *qəzeti ~ sklasці газету*; 2. загарнуць; *kağıza ~ загарнуць у паперу*.

BÜKÜLÜ *sifət* 1. зложаны, складзены; ~ *kağız складзеная папера*; 2. скручаны, згорнуты; ~ *yorğan згорнутая коўдра*.

BÜLBÜL *isim* 1. салавей; 2. салаўіны; ~ *uvası* салаўінае гняздо.

BÜLLÜR I *isim* хрусталь; ~ *qablar* посуд з хрусталу; II *sifət* хрустальны; ~ *vaza хрустальная ваза*.

BÜLÖV I *isim* тачыла; II *sifət* тачыльны; ~ *daşı* тачыльны камень.

BÜNÖVRƏ *isim* фундамент, падмурак; *evin ~si* падмурак дома.

BÜRC *isim* сузор'е; *Vöyük Ayı ~ü* сузор'е Вялікай Мядзведзіцы.

BÜRKÜ *isim* спёка, духата.

BÜRKÜLÜ *sifət* душны, гарачы, спякотны; ~ *hava* душнае паветра.

BÜRÜ|MƏK *feil* 1. захутваць, захінаць; 2. закрываць; *üzünü ~mək* закрываць твар; 3. ахопліваць, ахапляць; *evi alov ~dü* дом ахапіла полымя.

BÜRÜNC I *isim* 1. бронза; 2. латунь; *nikelli ~* нікелевая латунь; II *sifət* 1. Бронзавы;

~ *medal* бронзавы медаль; 2. латунны; ~ *boru* латунная труба.

BÜRÜN|MƏK *feil* 1. хутацца, захінацца; *yorğana ~mək* хутацца ў коўдру, *bərk-bərk ~mək* моцна захутацца; 2. завалакацца, засцілацца; *dağlar dumana ~müşdür* горы засцяліліся туманам.

BÜRÜŞ|MƏK *feil* 1. моршчыцца, зморшчыцца; *üzü ~üb* твар у яго (у яе) зморшчыўся, *dop ~müşdür* сукенка зморшчылася; 2. вянуць, завяць, звянуць; *güllər ~üb* кветкі завялі.

BÜRÜŞMÜŞ *sifət* маршчыністы, зморшчаны; ~ *alma* зморшчаны яблык.

BÜTÖV *sifət* цэлы; ~ *ev* цэлы дом.

BÜTÖVLÜKDƏ *zərf* у цэлым; ~ *şəhər üzrə* у цэлым па краіне.

BÜTPƏRƏSTLİK *isim* ідалапаклонства, язычніцтва.

BÜTÜN *sifət* увесь; ~ *günü* увесь дзень, ~ *xalq* увесь народ.

BÜTÜNLÜKLƏ *zərf* 1. цалкам; ~ *və tamamilə* цалкам і поўнасю; 2. непадзельна.

BÜVƏ *isim* фаланга.

BÜZDÜM *isim* anat. хвасецц.

BÜZMƏK *feil* 1. сцягваць, сцягнуць; 2. сціскаць, сціснуць; *dodaq ~ сціснуць губы*.

BÜZMƏLİ *sifət* 1. зборка, складка; ~ *dop* сукенка са зборкамі; 2. гафрыраваны; ~ *dəmir* гафрыраванае жалеза.

- C -

CADAR-CADAR *sifət* патрэсканы; *do-daqları* ~ з патрэсканымі вуснамі.

CADARLAN|MÁQ *feil* патрэскацца, палопатца; *torpaq quraqlıqdan ~ib* зямля патрэскалася ад засухі, *əlləri ~ olub* рукі патрэскаліся.

CADÚ *isim* вядзьмарства, чары.

CADUGÁR *isim* вядзьмак, чараўнік, чараўніца.

CAG *isim* 1. частакол, тын; *ağac ~lar* драўляныя тыны; 2. спіцы для вязання панчоха; 3. колавая спіца.

CAGLÍ *sifət* абгароджаны плотам; ~ *bağca* садок, абгароджаны плотам.

CANÁN *isim* свет, сусвет; *bütüin ~da* ва ўсім свеце.

CANÍL *sifət* невуцкі, неадукаваны.

CALÁ|Q I *isim* 1. прышчэпка; *göz ~ği* прышчэпка з вочкам; 2. прышчэпак; 3. стык; *dayaq ~ği* стык стойкі; II *sifət* 1. прышчэплены; ~*q* ағас прышчэпленеae дрэўца; 2. прышчэпны; ~ *bitki* прышчэпная расліна; 3. прышчэпкавы; ~*q materialı* прышчэпкавы матэрыял.

CALAQÇI *isim* акуліроўшчык.

CALAMÁQ¹ *feil* прышчапіць; *almaya artıd* ~ прышчапіць да яблыні грушу.

CALAMÁQ² *feil* разліць; *südü ~* разліць малако; 2. рассыпаць; *duzu stolun üstünə ~* рассыпаць соль на сталe.

CALAN|MÁQ¹ *feil* 1. прышчэплівацца; *gözliklə ~maq* прышчэплівацца вочкам.

CALAN|MÁQ² *feil* 1. разлівацца, разліцца; *şərab süfrənin üstünə ~di* віно разлілося на абрус; 2. рассыпацца, высыпацца; *duz ~di* соль рассыпалася.

CALAŞDIRMÁQ *feil* звязаць; *uclarını ~* звязаць канцы.

CAM *isim* чаша; *mis ~* медная чаша, *qızıl ~* залатая чаша.

CAMAÁT *isim* 1. людзі, народ; *in tələbi* патрабаванне народа; 2. насельніцтва; *kənd ~ı* сельскае насельніцтва, *yerli ~* мясцовае насельніцтва.

CAMÁL *isim* твар; *ay ~* твар, падобны да месяца, *gül ~* твар, падобны да ружы.

CAMAŞIRXANA *isim* пральня.

CAMÍŞ *isim* буйвал, буйваліца.

CAN *isim* душа.

CANÁN *isim* любая, каханая.

CANAVÁR I *isim* воўк; II *sifət* воўчы; ~ *sürüsü* ваўчыная зерая, ~ *izləri* воўчыя сляды.

CANÍ *isim* злачынец; *qəddar ~* мацёры злачынец.

CANLANDIRMÁQ *feil* 1. ажывіць; *orqanizmi ~* ажывіць арганізм, *obrazını xəyalında ~* ажывіць у памяці вобраз; 2. адраджаць, адрадзіць; *iqtisadiyyatı ~* адрадзіць эканоміку.

CANLANMÁ *isim* 1. ажыўленне; *iqtisadiyyatda ~* ажыўленне ў эканоміцы, *təbiətdəki ~* ажыўленне ў прыродзе, 2. узнаўленне, аднаўленне; *tarixi hadisələrin ~si* аднаўленне гістарычных надзей.

CANLAN|MÁQ *feil* 1. ажываць, ажыць; *təclis ~di* кампанія ажывілася, *təbiət ~di* прырода ажыла, *xatirələr ~di* ўспаміны ажылі; 2. станавіцца жвавым, ажывіцца; *iş ~di* работа ажывілася.

CANLÍ I *sifət* 1. жывы; ~ *orqanizm* жывы арганізм, ~ *təbiət* жывая (арганічная) прырода, ~ *şahid* жывы сведка; 2. жвавы, бойкі; ~ *söhbət* жвавая (бойкая) гутарка; 3. выразны, яркі; ~ *ifadə* яркі пераказ; II *isim* жывое; ~*lar* жывыя; III *zərf* жвава, ажыўлена; *pyesi cox ~* ойнаділар несу ігралі вельмі жвава, ажыўлена.

CANLÍ² *sifət* 1. тоўсты; ~ *adam* тоўсты чалавек; 2. моцны.

CANSIXICI I *sifət* 1. нудны, сумны; ~ *he-kayət* сумны аповад; 2. надакучлівы; ~ *səslər* надакучлівыя гукі; II *zərf* 1. сумна; *təşğələlər ~ keçir* занятакі праходзяць вельмі сумна; 2. нудна; ~ *dənışmaq* казаць нудна.

CANSÍZ *sifət* 1. нежывы; ~ *təbiət* нежывая прырода, ~ *bədən* нежывы арганізм; 2. слабы, кволы; ~ *uzaq* кволае дзіця.

CARÇI *isim* вяшчальнік.

CARÍ *sifət* 1. цякучы; 2. бягучы; ~ *dərs ilində* у бягучым навучальным годзе, ~ *məsələlər* бягучыя пытанні.

CASÚS I *isim* агент, шпіён; *düşmən* ~ *varoşy* агент; II *sifət* шпіёнскі; ~ *təşkilatı* шпіёнская арганізацыя.

CAVÁB I *isim* адказ; *qısa* ~ *karotki* адказ, *suallara* ~ адказы на пытанні, *sagirdin* ~ адказ вучня, *dəqiq* ~ дакладны адказ; \diamond ~ *almaq* атрымаць адказ; II *sifət* у адказ; ~ *atəşi* стрэл у адказ.

CAVABDÉH I *sifət* адказны; ~ *şəxslər* адказныя асобы; II *isim* адказчык.

CAVABDEHLİK *isim* адказнасць; *cavabdehlik daşmaq* несці адказнасць.

CAVABSÍZ *sifət* 1. неўзаемны; ~ *təhəbbət* неўзаемнае каханне; 2. без адказу; ~ *suallar* пытанні без адказу.

CAVANĪR *isim* каштоўны камень.

CAVANĪRÁT I *isim* каштоўны; II *sifət* ювелірны; ~ *tağazası* ювелірная крама.

CAVÁN I *sifət* малады; ~ *qadın* маладая жанчына, ~ *oqanizim* малады арганізм, ~ *qalmaq* застацца маладым; II *isim* моладзь; *indiki* ~ цяперашняя моладзь.

CAVANLAŞMAQ *feil* 1. амалоджвацца, амаладзіцца; 2. маладзец, памаладзец; *ruhən* ~ *maq* маладзец душой, *gündən-günə* ~ *ır* з кожным днём маладзец.

CAVANLIQ I *isim* маладосць; *qaynar* ~ буйная маладосць, *əbədi* ~ вечная маладосць, ~ *çağı* пара маладосці; II *sifət* малады; ~ *eşqi* маладое каханне; \diamond *ikinci* ~ другая маладосць.

CAVANLIQDÁ *zərf* у маладосці.

CAVDÁQ *sifət* даўгавязы, цыбаты; ~ *oğlan* цыбаты хлопец.

CAVNÁQ *isim* кіпцюр; *iti* ~ *lar* вострыя кіпцюры, *qartal* ~ *ları* арліныя кіпцюры.

CAZİBƏ *isim* прыцяжэнне, прыцягненне; *Yerin* ~ *qanuni* закон зямнога прыцяжэння; ~ *qüvvəsi* сіла прыцягнення, ~ *tərkəzi* цэнтр прыцягнення.

CAZİBƏLÍ *sifət* чароўны, прывабны, абаяльны; ~ *gözlər* чароўныя вочы.

CECƏ I *isim* 1. макуха; *qarğıdalı* ~ *si* кукурузная макуха; 2. жамерыны; *üzüm* ~ *si* вінаградныя жамерыны; II *sifət* макухавы; ~ *arağı* макухавая гарэлка.

CEHÍZ *isim* пасар.

CEVÍZ I *isim* грэцкі арэх; ~ *ıçı* ядро арэха, ~ *sındırmaq* калоць арэхі; II *sifət* арэхавы; ~ *ağacı* арэхавае дрэва, ~ *qabığı* арэхавая шкарлупіна.

CEYRÁN *isim* джэйран; ~ *sürüsü* ста-так джэйранаў.

CƏBHƏ I *isim* фронт; ~ *də* *olmaq* знаходзіцца на фронце, ~ *yə* *yollanmaq* адправіцца на фронт, ~ *dən* *qayıtmaq* вярнуцца з фронту, *qərb* ~ *si* заходні фронт; 2. лагер; *düşmən* ~ *lər* варошья лагера; II *sifət* франтавы; ~ *zonası* франтавая паласа, ~ *yoldaşları* франтавыя таварышы, ~ *həyatı* франтавое жыццё.

CƏBHƏÇÍ *isim* франтавік.

CƏBR I *isim* алгебра; *adi* ~ элементарная алгебра, *ali* ~ вышэйшая алгебра; II *sifət* алгебраічны; ~ *məsələsi* алгебраічная задача, ~ *ətəli* алгебраічнае дзеянне.

CƏDVƏL *isim 1. расклад; *dərs* ~ *i* расклад урокаў, ~ *üzrə* згодна з раскладам; 2. табліца; *vurma* ~ *i* табліца множання, *tarif* ~ *i* тарыфная табліца.*

CƏFÁ *isim* мука, пакута.

CƏFAKƏŞ *isim* пакутнік, пакутніца.

CƏFƏNG *sifət* абсурдны, недарэчны; ~ *iddialar* абсурдныя прэтэнзіі, ~ *ideya* абсурдная ідэя.

CƏFƏRÍ *bot. isim* пятрушка.

CƏFTƏ *isim* 1. кручок, крук; *dəmir* ~ жалезны кручок, *qarın* ~ *sini* *vurmaq* замкнуць дзверы на кручок; 2. засаўка, зашчапка.

CƏFTƏLƏMƏK *feil* закрываць, зачыніць; *qarını* ~ зачыніць дзверы на кручок

CƏHALƏT *isim* невуцтва; ~ *boyunduruğı* ярмо невуцтва, ~ *lə* *mübarizə* барацьба з невуцтвам.

CƏH-CƏH *isim* 1. спяванне, спеў; *quşlar* ~ *i* спяванне птушак; 2. пошчак, шчабятанне; *bülbülün* ~ *i* пошчак салаўя (канарэйкі).

СƏНД *isim* 1. намаганне, стараннасць; 2. спроба; *birinci* ~ першая спроба; \diamond ~ **etmək** зрабіць спробу.

СƏНДЛƏ *zərf* старанна, рупліва; ~ *işləmək* працаваць старанна.

СƏНƏNNƏM I *isim* пекла; II *sifət* пякельны; ~ *əzabi* пякельныя мукі.

СƏНƏТ *isim* 1. бок; *üfüqün* ~ləri боки гарызонту, *işin hüquqi* ~i юрыдычны бок справы, *çatışmaуan* ~lər адсутнічаюць з боку; 2. рыса; *başlıca* ~i галоўная рыса, *tənfі* ~ адмоўная рыса, *müsbət* ~ станоўчая рыса, *oxşar* ~lər падобныя рысы, *fərqli* ~lər адметныя рысы.

СƏНРƏ *isim* 1. калаўрот; ~*nin iyі* верацяно калаўрота, ~*də уun əyirmək* прасці шэрсць на калаўроце; 2. матавіла; *уutruqlu* ~ кулачковае матавіла.

СƏLB *isim* прыцягненне, прыцягванне.

СƏLBƏDİCİ *sifət* 1. захапляльны, займальны; ~ *iş* захапляльная праца, ~ *kitab* займальная кніга; 2. прыцягальны.

СƏLD I *sifət* 1. хуткі, шпаркі; ~ *qaçış хуткі бег*, ~ *hərəkət* быстры рух; 2. спрытны, лоўкі; ~ *oğlan* спрытны хлапец, ~ *əllər* спрытныя рукі; II *zərf* шпарка, хутка; ~ *yeritək* хутка хадзіць, ~ *qaçmaq* хутка бегчы; \diamond ~ **olmaq** быць хуткім.

СƏLDLİK *isim* 1. хуткасць, шпаркасць; *hərəkətin* ~yi шпаркасць руху; 2. спрыт; *əllərin* ~yi спрыт рук.

СƏLƏ I *isim* сіло, пастка; ~ *ilə tutmaq* лавіць сілом; ~ *qırmaq* ставіць сіло, ~*уə düşmək* трапіцца ў пастку; II *sifət* сіловы.

СƏLLAD I *isim* кат; *müzdü* ~ наёмны кат; II *sifət* катаўскі; ~ *baltası* катаўская сякера; \diamond ~ **kimі** як кат.

СƏM¹ I *isim* сума: 1. *riyaz*. падрахунак; *iki ədədin* ~i сума для двух лікаў, ~*ini tapmaq* знайсці суму; 2. агульная колькасць, сукупнасць; *kitabların* ~i колькасць кніг; II *sifət* сумарны; ~ *ədədi* сумарны лік.

СƏM² I *isim* множнасць; ~ *şəkilçisi* афікс множнасці; II *sifət* множны; ~ *hal* множны лік.

СƏMDƏK *isim* туша; *qoyun* ~yi барановая туша.

СƏMİ I *əvəz*. 1. увесь; ~ *aləmdə* ва ўсім свеце; 2. усе; ~ *dillərdə* на ўсіх мовах; II *zərf* разам; ~ *iki milyon* манат разам: два мільёны манатаў; III *ədat* усяго, толькі; *ayda* ~ *bir cə dəfə* усяго раз у месяц.

СƏMİYYƏT *isim* 1. грамадства: *demokratik* ~ дэмакратычнае грамадства; *quldarlıq* ~i рабаўладальніцкае грамадства, *kapitalizm* ~i капіталістычнае грамадства; 2. таварыства; *tələbə elmi* ~i студэнцкае навуковае таварыства, *хеургууə* ~ дабрачынае таварыства.

СƏMLƏMƏK *feil* 1. падсумаваць; 2. *riyaz*. складаць, скласці; *ədədləri* ~ скласці колькасці; 3. збіраць, сабраць; *bir yerə* ~ сабраць у адным месцы, *var gücünü* ~ сабраць апошнія сілы.

СƏMLƏNMƏK *feil* 1. падсумоўвацца; 2. складацца; 3. збірацца; 4. сканцэнтроўвацца, засяроджвацца.

СƏMLƏŞMƏK *feil* 1. сабрацца; *süfrə başında* ~ сабрацца вакол стала; 2. сканцэнтроўвацца, засяроджвацца; 3. аб'яднацца; *bir təşkilatda* ~ аб'яднацца ў адну арганізацыю.

СƏNAB *isim* пан, спадар; *hörmətli bir* ~ важны спадар, *xanımlar və* ~lar дамы і спадары, ~ *nəzir* спадар міністр, *möhtəmət* ~lar паважаныя спадары.

СƏNAZƏ *isim* труп.

СƏNCƏL *sifət* скандальны; ~ *adam* скандальны чалавек.

СƏNCƏLLİ *sifət* 1. паклёпны, каверзны; ~ *iş* паклёпная справа; 2. забытаны; ~ *təsələ* забытанае пытанне.

СƏNGAVƏR *isim* 1. воін, баец; 2. рыцар.

СƏNGƏL *isim* зараснік.

СƏNGƏLLİK *isim* 1. нетры; *keçilməz* ~lər непразныя нетры; 2. джунглі.

СƏNNƏT *isim* рай.

СƏNÚB I *isim* поўдзень; *Azərbaycanın* ~unda на поўдні Азербайджана, ~*da yaşamaq* жыць на поўдні; II *sifət* паўднёвы; ~ *qütbü* паўднёвы полюс, ~ *yarımküresi* паўднёвае паўшар'е, ~ *küləyi* паўднёвы вецер.

CƏNUBİ *sifət* паўднёвы; ~ *Azərbaycan* паўднёвы Азербайджан.

CƏNUBLÚ *isim* жыхар, жыхарка, поўдня; ~ *qonaqlar* госці з поўдня.

CƏRƏYÁN *isim* 1. ток; *elektrik* ~і электрычны ток, *sabit* ~ настаянны ток, *dəyişən* ~ пераменны ток; 2. цячэнне; *iti* ~ хуткае цячэнне, *dəniz* ~ları марское цячэнне.

CƏRGŎ *isim* 1. рад; *birinci* ~ першы рад, *ticarət* ~ları гандлёвыя рады.

CƏRİMŎ *isim* 1. штраф; ~ *almaq* браць штраф, ~ *qoymaq* накладзіць штраф, ~ *vermək* заплаціць штраф; 2. страга; ~уэ *düştək* цярпець страту, ~уэ *salmaq* уводзіць у страту, ~ *çəktək* несці страту.

CƏRİMƏLƏMƏK *feil* штрафавачь, аштрафавачь.

CƏRİMƏLƏNMƏK *feil* штрафавачца, быць аштрафаваным.

CƏRRÁH I *isim* хірург; II *sifət* хірургічны; ~ *bıçağı* хірургічны нож, ~ *stolu* хірургічны стол.

CƏRRAHÍ *sifət* хірургічны; ~ *xəstə* хірургічны хворы, ~ *alətlər* хірургічныя інструменты, ~ *müdaxilə* хірургічнае ўмяшанне-е.

CƏRRAHÍYYƏ I *isim* хірургія; *ümtüti* ~ агульная хірургія, *göz* ~сі вочная хірургія; II *sifət* хірургічны; ~ *şöbəsi* хірургічнае аддзяленне.

CƏSARƏT *isim* смеласць, мужнасць; *dəyə* ~i *olmaq* п э у і мець мужнасць сказаць ш т о, ~ *vermək* надаваць смеласці; Ő ~*ini toplamaq* набрацца смеласці.

CƏSARƏTLƏ *zərf* смела, мужна; ~ *hərəkət etmək* дзейнічаць смела, ~ *mübarizə aparmaq* мужна змагацца.

CƏSARƏTLÍ I *sifət* смелы; ~ *adam* смелы чалавек, ~ *hərəkət* смелы ўчынак, ~ *tədqiqatçı* смелы даследчык, ~ *addım* смелы крок, ~ *çıxış* смелае выступленне; II *zərf* смела; ~ *hərəkət etmək* дзейнічаць (наступаць) смела.

CƏSARƏTSÍZ I *sifət* нясмелы, баязлівы; ~ *adam* нясмелы чалавек, ~ *savab* нясмелы адказ, ~ *addımlar* нясмелыя крокі; II *zərf* нясмела.

CƏSŎD *isim* труп; *insan* ~i чалавечы труп, *heyvan* ~i труп жывёліны, ~*lərin basdırılması* пахаванне трупаў.

CƏSÚR *sifət* смелы; ~ *insan* смелы чалавек, ~ *döyüşçü* смелы воін, ~ *hərəkət* смелы ўчынак.

CƏZÁ I *isim* кара, пакаранне; *ciddi* ~ строгае пакаранне, *yüngül* ~ лёгкае пакаранне, *həbs* ~сі турэмнае пакаранне; Ő ~*sını çəktək* адбыць пакаранне; II *sifət* карны; ~ *orqanları* карныя органы, ~ *tədbirləri* карныя меры.

CƏZALANDIRMAQ *feil* наказваць, пакараць; *qatili* ~ пакараць забойцу, *müqəssiri* ~ пакараць вінаватага.

CƏZALAN|MÁQ *feil* пакарацца, быць пакараным.

CƏZASÍZ I *sifət* бездакорны; II *zərf* бездакорна; ~ *qalmaq* застацца бездакорным.

CIDİR I *isim* скаканне, скачкі; ~а *çıxmaq* ўдзельнічаць у скачках; II *sifət* скакавы; ~ *atı* скакавы конь, ~ *meydanı* скакавы іпадром, ~ *yarıqları* скакавыя спаборніцтвы.

CİĜÁ *isim* грыўка.

CİĜÁL I *sifət* упарты, непаслухмяны; ~ *öküz* ўпарты бык; II *isim* спрачальнік.

CİĜALLÍQ *isim* ўласцівасць спрачальніка

CİĜİR *isim* 1. сцежка, сцяжынка; *dağ* ~i горная сцяжынка, ~*la getmək* ісці па сцяжынцы.

CİLÍZ *sifət* худы; ~ *adam* худы чалавек, ~ *uşaq* худое дзіця, ~ *bədən* худое цела.

CİNDİR I *isim* ануча; *döşəmə* ~i палавая ануча; II *sifət* зношаны; ~ *paltar* зношанае адзенне.

CİR¹ *sifət* дзікі; ~ *alma ağacı* дзікая яблыня.

CİR² *sifət* вісклівы, віскатлівы, пісклівы; ~ *səs* віскатлівы голас.

CİRCIRAMÁ *isim* 1. цыкада; 2. страказа.

CİRILDAMÁQ *feil* 1. скрыпець; 2. стракатаць.

CİRIL|MÁQ *feil* драцца, драпаць; *uşaqların paltarları tez* ~ir адзежа ў дзяцей хутка драпаецца.

CIRILTÍ *isim* 1. скрып, рып; *cirultu ilə* са скрыпам; 2. строкат.

CIRÍQ I *sifət* парваны, падраны; II *isim* дзірка.

CIRMÁQ ¹ *feil* 1. ірваць, драць, дзерці; *kağızı ~ драць паперу, kitabı ~ драць кнігу*; 2. драпаць; *üzünü ~ драпаць твар, əlini ~ драпаць руку*.

CIRMÁQ ² *isim bax* Саунақ.

CIRMAQLAMÁQ *feil* драпаць, абдзіраць.

CIRMAQLAŞMÁQ *feil* 1. драпацца, драцца; 2. сварыцца, гыркацца; 3. скрэбціся.

CIRNAMÁQ *feil* злаваць.

CIRTDÁN *isim* карлік.

CIZILMÁQ *feil* трэскацца; *güzgü cızılıb* люстэрка патрэскалася.

CIZÍQ *isim* лінія, рыса; ~ **çəkmək** правесці рысу (лінію).

CIZIQLAMÁQ *feil* лінеіць, графіць.

CIZMÁQ *feil* 1. начарціць, накрэсліць; *xətt ~ накрэсліць лінію, karandaşla ~ начарціць алоўкам, plan ~ начарціць план*; 2. драць, падрапаць; *üzünü ~ падрапаць твар, əlini ~ драпаць руку, tikan cızıb* падрапала калючка.

CİB I *isim* кішэнь; *şalvarın ~i* кішэні штаноў, *arxa ~ задняя кішэнь, уап ~ бакавая кішэнь, ~inə doymaq* класці ў кішэнь, *~inə doldurmaq* напхаць кішэні, *~indən çıxarmaq* выцягнуць з кішэні; II *sifət* кішэнны; ~ *saati* кішэнны гадзіннік, ~ *bıçağı* кішэнны нож, *cib dəsmalı* насавая кішэнная хустачка.

CİBGİR *isim* кішэннік.

CİBLİ *sifət* з кішэняй; ~ *şalvar* штаны з кішэнямі.

CİDAR *isim* трынога.

CİDARLAMAQ *feil* трыножыць, стрыножваць.

CİDDİ I *sifət* 1. сур'эзны; ~ *adam* сур'эзны чалавек, ~ *xəstəlik* сур'эзная хвароба, ~ *məsələ* сур'эзнае пытанне, ~ *görmək* сур'эзны выгляд; 2) строгі; ~ *tüəllim* строгі настаўнік, ~ *nəzarət* строгі кантроль, ~ *uçot* строгі ўлік, ~ *təhmət* строгая вымова; II *zərf* 1. сур'эзна; ~ *danişmaq* сур'эзна пагаварыць, ~ *işləmək* сур'эзна працаваць, ~ *уапаşmaq*

сур'эзна падысці; 2) строга; ~ *soruşmaq* строга пытацца, ~ *surətdə cəzalandırmaq* строга накараць.

CİDDİLİK *isim* 1. сур'эзнасць; 2. строгасць.

CİHAZ *isim* прыбор, прылада; *avtomatik ~ аўтаматычны прыбор, qızdırıcı ~ нагрэвальная прылада, elektrik ~ları* электрапрыборы, *məişət ~i* бытавыя прыборы.

CİKKİLDƏMƏK *feil* цырыкаць, цвыркаць.

CİKKİLTİ *isim* цырыканне, цвыркканне.

CİL *isim* bot. асака.

CİLALAMAQ *feil* паліраваць, адпаліраваць.

CİLALANMAQ *feil* паліравацца, адпаліравацца.

CİLD *isim* 1. вокладка; *kitabın ~i* вокладка кнігі, 2. том; *romanın birinci ~i* першы том рамана, *liğətin dördüncü ~i* чацвёрты том слоўніка.

CİLDÇİ *isim* пераплетчык, пераплетчыца.

CİDLƏMƏK *feil* пераплятаць, пераплесці; *kitabı ~* пераплесці кнігу.

CİDLƏNMƏK *feil* пераплятацца.

CİDLİ *sifət* пераплецены; ~ *kitab* пераплецёная кніга.

CİLOV *isim* 1. повад; *atın ~undan tutmaq* трымаць каня за павады; 2. лейцы; ~i *çəktək* нацягваць лейцы.

CİLOVLAMAQ *feil* надзяваць аброць.

CİLOVLANMAQ *feil* утаймоўвацца.

CİN *isim* чорт, нячысцік; ~ *kimisi* як нячысцік.

CİNAH I *isim* фланг; *sağ ~* правы фланг, *sol ~* левы фланг, *~ların mühasirəyə alınması* ахоп флангаў, *~dan hücum etmək* атакаваць з фланга; II *sifət* фланговы; ~ *hücumu* фланговая атака.

CİNAYƏT I *isim* злачынства; *ağır ~* цяжкае злачынства, ~ *örətmək* зрабіць злачынства, ~ *i* *gizlətmək* хаваць злачынства; II *sifət* крымінальны; ~ *işi* крымінальная справа, ~ *məcəlləsi* крымінальны кодэкс.

CİNAYƏTKAR *isim* злачынец.

CİNCİLİM *isim bot.* макрыца, зоркаўка.

CİNDAR *isim* вядзьмар; чарадзея, чараўнік.

CİNGİLDƏ|MƏK *feil* звінець; **qulaqlarım** ~*yir* звініць у вушах.

CİNGİLDƏTMƏK *feil* звінець; *açarları* ~ звінець ключамі.

CİNGİLTİ *isim* звон.

CİNGİLTİLİ *sifət* звонкі, гучны; *cingiltili samitlər* звонкі зычны.

CİNLƏNMƏK *feil* шалець, вар'яваць, злавацца.

CİNS I *isim* 1) пол; *kişi* ~і мужчынскі пол, *qadın* ~і жаночы пол; 2) парода; *yerli* ~ мясцовая парода; 3) род; *d i l ç.* ~ *kategoriya-si* катэгорыя роду; II *sifət* пародзісты; ~ *malqara* пародзісты бык.

CİNS² I *isim* джынсы; II джынсава; ~ *şalvar* джынсава штаны.

CİNSİYYƏT I *isim* пол; II *sifət* палавы; ~ *orqanları* палавыя органы, ~ *hormonları* палавыя гармоны.

CİSİM *isim* цела; *bərk* ~*lər* цвёрдыя целы, *maye* ~*lər* вадкія целы.

CİSMANİ *sifət* цялесны; ~ *səza* цялесная кара.

CİVƏ I *isim kim.* ртуць; II *sifət* ртутны; ~ *sütünü* ртутны слупок.

CİVƏLİ *sifət* ртутны; ~ *istilikölçən* ртутны тэрмометр.

CİVİLDƏMƏK *feil* пішчаць.

CİVİLTİ *isim* піск.

CİYƏ *isim* a n a t. пакулле.

CİYƏR *isim* a n a t. ағ ~ лёгкае; ағ *ciyər* *iltihabı* запаленне лёгкіх.

CİZGİ *isim* 1. штрых; ~*lər çəktək* рысаваць штрыхамі; 2. чарцёж; *binanın* ~*si* чарцёж будынка 3. рыса; *hasiyuət* ~*ləri* рысы характуру.

CİZGİLƏMƏK *feil* 1. штрыхаваць; 2. чарціць.

COD *sifət* жорсткі; ~ *tüklər* жорсткія валасы; *♦* ~ *si* жорсткая вада.

CODLAŞMAQ *feil* грубець.

COĞRAFİ *sifət* геаграфічны; ~ *xəritə* геаграфічная карта.

COĞRAFİYA *isim* геаграфія; *fiziki* ~ фізічная геаграфія, *iqtisadi* ~ эканамічная геаграфія.

COMƏRD *isim* храбры, адчайны; ~ *igid* адчайны храбрэц.

CORAB I *isim* 1) панчохи; *ipək* ~*lar* шаўковыя панчохи, *uşaq* ~*ları* дзіцячыя панчохи; 2) шкарпэткі; *isti* ~*lar* цёплыя шкарпэткі, *uyn* ~*lar* ваўняныя шкарпэткі, *kişi* ~*ları* мужчынскія шкарпэткі, ~ *geyintək* насіць шкарпэткі, ~ *toxumaq* вязаць шкарпэткі; II *sifət* панчошны; ~ *fabriki* панчошная фабрыка, ~ *ipliyi* панчошная пражка.

CORABLI *sifət* 1. у шкарпэтках; 2. у панчохах.

CORABSIZ *sifət* 1. без шкарпэтак; 2. без панчоха.

COŞMAQ *feil* 1. бушаваць, разбушавацца; *dəniz* ~*ur* мора бушуе, *fırtına* ~*du* бура разбушавалася; 2. кіпець; *şalalə* ~*ur* вада снад кініць, *stadion* ~*muşdu* стадыён кініць.

COŞQUN *sifət* бурлівы, бурны; ~ *dəniz* бурлівае мора.

CÖKƏ *isim bot.* ліпа.

CÖVHƏR *isim* эсэнцыя; *nanə* ~і мятная эсэнцыя, *sirkə* ~і воцатная эсэнцыя.

CÖVÜZ *isim bax Qoz.*

CUMMAQ *feil* 1. кідацца, кінуцца; *irəli* ~ кідацца наперад, *kötəuə* ~ кінуцца на дапамогу; 2. накідвацца, накінуцца; *düşməp üstünə* ~ накінуцца на ворага, *uətəuə* ~ накінуцца на ежу.

CUNA *isim* марля.

CÜCƏ 1. *isim* кураня; *ətlik* ~*lər* мясныя кураняты, *inkubator* ~*ləri* інкубатарныя кураняты, ~*lərin yemlənməsi* кармленне куранят; 2. *sifət* куранячы; ~ *tükü* куранячы пух, ~ *uətü* куранячы корм.

CÜCƏLƏMƏK *feil* выводзіць куранят.

CÜCƏLİ *sifət* з куранятамі; ~ *toyuq* курыца з куранятамі.

CÜCƏR|MƏK *feil* прарастваць; *kartof* ~*ib* бульба прарасла, *toxumlar* ~*ib* насенне прарасло, *taxıl* ~*ib* зерне прарасло.

CÜCƏRTİ *isim* усходы.

CÜCƏRTMƏK *feil* прарошчваць; *to-xumları* ~ прарошчваць насенне.

CÜCÜ *isim* насякомае.

CÜLLÜT *isim* кулік; *çay* ~*ü* рачны кулік.

CÜMƏ *isim* пятніца; *keçən* ~ у мінулую пятніцу, *gələn* ~ у наступную пятніцу, ~ *gün-ləri* па пятніцах, *hər* ~ кожную пятніцу.

CÜMHURİYYƏT *isim* рэспубліка.

CÜMLƏ *isim d i l ç.* сказ; *sadə* ~ проты сказ, *mürəkkəb* ~ складаны сказ, *baş* ~ галоўны сказ, *budaq* ~ даданы сказ.

CÜRBCÜR *sifət* розны; ~ *yollarla* рознымі шляхамі, ~ *heyvanlar* розныя жывёлы.

CÜRDƏJK *isim* гляк; *saxsı* ~*k* гліняны гляк, *su* ~*yi* гляк для вады.

CÜRƏT *isim* мужнасць, смеласць; ~*i ol-taq* мець мужнасць, ~*i catmadı* не ханіла смеласці.

CÜRƏTLƏ *zərf* смела; ~ *dətək* сказаць смела.

CÜRƏTLİ *sifət* смелы; ~ *addım* смелы крок.

CÜSSƏ *isim* целасклад; *atletik* ~ атлетычны целасклад.

CÜSSƏLİ *sifət* мажны; ~ *adam* мажны чалавек.

CÜT¹ *isim* саха.

CÜT² пара; *bir* ~ *corab* пара панчоx, *bir* ~ *at* пары коней.

CÜTCÜ *isim* араты, земляроб.

CÜTDİRNAQLI *isim zool.* Парнакапытны; ~ *heyvanlar* парнакапытныя жывёлы.

CÜTLƏMƏK *feil* ставіць парамі.

CÜTLƏŞMƏK *feil* спарвацца.

CÜYÜR *isim* казуля.

CÜZİ *sifət* невялікі, нязначны; ~ *məbləğ* нязначная сума, ~ *zəgər* нязначны ўрон, ~ *hissəsi* нязначная частка, ~ *fərq* невялікая розніца.

- Ç -

ÇABALAMÁQ *feil bax Çapalamaq.*

ÇADİR I *isim* палатка; ~ *qurtaq* ста-віць палатку, ~*da yaşataq* жыць у палатцы; II *sifət* палатачны, палаткавы; ~ *şəhərciyi* палатачны гарадок.

ÇADIRLI *sifət* палатачны, палаткавы; ~ *ordugah* палатачны ваенны лагер.

ÇADRÁ *isim* чадра; *qara* ~ чорная чадра, ~ *örtmək* насіць чадру.

ÇADRALI *sifət* у чадры, агорнутая ў чадру; ~ *qadın* жанчына ў чадры.

ÇAĞ *isim* 1. пара, час; *bahar* ~*i* вясенняя пара, *yaş* ~*ında* у летнюю пару, ~ *çağ* вячэрні час; 2. год; *gənclik* ~*ında* у маладыя гады, *uşaqlıq* ~*i* дзіцячыя гады.

ÇAĞÁ *isim* нованароджаны; ~*ni bələ-tək* спавіваць нованароджанага.

ÇAĞDÁŞ *sifət* сучасны; ~ *Azərbaycan ədəbiyyatı* сучасная азербайджанская літа-ратура.

ÇAĞIRIŞ I *isim* 1. кліч, гуканне; ~ *gəl-tək* з'явіцца на кліч; 2. выклік, вызаў; *təcili* ~ тэрміновы выклік, *rəsmi* ~ афіцыйны выклік, ~ *göndərtmək* наслаць выклік; 3. заклік, прызыў; *azadlığa* ~ заклік да свабоды, *həqiqi hər-bi xidmətə* ~ прызыў на сапраўдную ваенную службу; 4. кліч, просьба; *kötəyə* ~ кліч на дапамогу; II *sifət* 1. пазыўны; *radiostansiya-nın* ~ *signalı* пазыўныя сігналы радыёстанцыі; 2. вызыўны; ~ *düyütəsi* вызыўны кнопка; 3. прызыўны; ~ *məntəqəsi* прызыўны пункт.

ÇAĞIRMAQ *feil* 1. паклікаць, пазваць; *kötəyə* ~ паклікаць на дапамогу, *qonaq* ~ паклікаць у госці; 2. выклікаць, вызываць; *hə-kim* ~ выклікаць лекара, *təcili yardım* ~ выклікаць хуткую дапамогу; 3. заклікаць; *mübarizəyə* ~ заклікаць да барацьбы; 4. склікаць, сазваць; *müşavirə* ~ склікаць нараду.

ÇAĞLAMÁQ *feil* бурліць, булькатаць, клекатаць; *bulaqlar* ~*uğ* клокочуць крыніцы.

ÇAХÇÁХ *isim* трашчотка; *qarıtın* ~ трашчотка брамы.

ÇAХІLMÁQ *feil* 1. спускацца, быць збянтэжаным; 2. высякацца; 3. убівацца; 4. утыкацца, улазіць; 5. уразацца.

ÇAХÍR *I isim* віно; *tünd* ~ моцнае віно; *II sifət* вінны; ~ *iyi* вінны пах, ~ *çəni* вінная бочка, ~ *zavodu* вінны завод; \diamond ~ **spirti** вінны спірт.

ÇAХMÁ|Q¹ *isim* затвор; *tüfəng* ~ği затвор вінтоўкі.

ÇAХ|MÁQ² *feil* ударыць; *ıldırım* ~dı ударыў гrom.

ÇAХNAŞMÁ *isim* перапалох, перапуд; ~ *düşdü* падняўся (пачаўся) перапалох.

ÇAQQÁL *I isim* шакал; *II sifət* шакаліны; ~ *sürüsü* шакаліная зграя.

ÇAQQILDA|MÁQ *feil* 1. трашчаць; *uazi takinaları* ~yırdı нішучыя машынкi трашчалi; 2. пстрыкаць.

ÇAL *sifət* 1. дэраш; ~ *ayğır* дэраш жа-рабец; 2. сівы; ~ *saç* сівыя валасы, ~ *saqqal* сівая барада.

ÇALÁ *isim* яма; *dərin* ~ глыбокая яма, ~ *qazmaq* вырыць яму.

ÇALAĞÁN *isim* каршун.

ÇALÁR *isim* адценне; *rəng* ~ları адценні кветак, *müxtəlif* ~ları розныя адценні.

ÇALDIRMÁQ *feil* замовіць музыку.

ÇALĞÍ *I isim* музыка; ~ *səsi* зукi музыкi; *II sifət* музычны; ~ *alətləri* музычны інструмент.

ÇALXALA|MÁQ *feil* 1. боўтаць, узбоўтваць; *dərmanı* ~maq ўзбоўтваць мiкстуру; 2. калыхаць, гайдаць; *dalğalar qayığı* ~yır хвалi калышуць (гайдаюць) лодку; 3. трэсці; *avtobus* ~yır у аўтобусе тpасе.

ÇALXALAN|MÁQ *feil* 1. боўтацца, узбоўтвацца; 2. гушкацца; *qayıq dalğalar üstündə* ~ırdı лодка гушкалася на хвалях; 3. трэсціся.

ÇALIŞQÁN *sifət* старанны, руплівы; ~ *şagird* старанны вучань.

ÇALIŞMÁQ *feil* 1. Старацца, пастарацца; *ailə üçün* ~ старацца для сям'i, *başa düşməyə* ~ старацца зразумець, *xatırlamağa*

~ старацца ўспомніць, *unutmağa* ~ старацца забыць; 2. працаваць, рабіць; *tarlada* ~ працаваць у полі, *yorulmadan* ~ працаваць нястомна, *öz üzərində* ~ праца-ваць над сабой.

ÇALMÁQ *feil* 1. іграць; *tar çalmağ* іграць на тары; 2. забіваць забіць; *tıx* ~ забіць (увагнаць) цвік; 3. касіць; *ot* ~ касіць траву; 4. кусаць, укусіць; *ilan* ~dı змяя ўкусіла; 5. заквасіць заквашваць; *qatıq* ~ заквасіць малако; 6. узбіваць; *uymurta* ~ узбіваць яйка; \diamond **halva** ~ рыхтаваць халву, **əl** ~ пляскаць у далоні, **qələbə** ~ атрымаць перамогу, **fit** ~ свістаць.

ÇALÓV *isim* 1. лістоўка; 2. тex. коўш; *ekskavatorun* ~и коўш экскаватара, *yükləmə* ~и загрузны коўш.

ÇAMADÁN *isim* чамадан; ~а *yığmaq* скласці ў чамадан.

ÇAMÍR *isim* грязь, слота; ~а *batmaq* угразнуць у слоце.

ÇANÁ|Q *I isim* 1. таз; 2. панцыр; *tıbağə* ~ğı чарапашы панцыр; *II sifət* тазавы; ~q *sütiyü* тазавая костка.

ÇANTÁ *isim* 1. сумка; *yol* ~sı дарожная сумка, *sanitar* ~sı санітарная сумка, *təsərrüfat* ~sı гаспадарчая сумка, ~уа *qoymaq* пакласці ў сумку; 2. ранец; *şagird* ~sı вучнёўскі ранец.

ÇAP *I isim* друк; ~а *vertək* аддаць у друк, ~а *tövsiyə* etmək рэкамендаваць да друку, ~а *hazırlamaq* падрыхтаваць да друку, ~dan *çıxmaq* выйсці з друку; *II sifət* друкарскі, друкаваны; ~ *təhsulları* друкаваная прадуцыя, ~ *hərfləri* друкаваная літара, ~ *etmək* друкаваць; \diamond ~ **vərəqi** друкаваны аркуш.

ÇAPACÁQ *isim* 1. сякач; 2. разак.

ÇAPÁQ *isim* лешч.

ÇAPALA|MÁQ *feil* 1. кідацца; *ağrıdan* ~maq кідацца ад болю; 2. біцца; *yaralı heyvan yerdə* ~yırdı ранены звер біўся на зямлі.

ÇAPÁR *isim* 1. скараход, ганец; ~ *göndərtmək* наслаць ганца; 2. кур'ер.

ÇAPÍQ *I isim* 1. шрам; 2. рубец; *II sifət* 1. рубцаваты; 2. рубчасты; ~ *dəri* рубчастая скура.

ҶАРМАҚ *feil* 1. рэзаць, разрэзаць; *daş* ~ рэзаць камяні; 2. секчы, рассячы; *ət* ~ секчы, рассячы мяса; 3. скакаць, прыскакаць; *at* ~ скакаць на кані.

ҶАР *I isim* цар; ~*in devrilməsi* зьяржэнне цара; **II sifət** царскі; ~ *titulu* царскі тытул.

ҶАРДА|Q *isim* 1. гара, гарышча; ~*ğa qalxmaq* падняцца на гарышча; 2. павець; ~*ğin altında oturmaq* сядзець пад павеццю.

ҶАРЎ *isim* 1. сродак; 2. выхад, выйсце; ~ *tarmaq* знайсці выхад, *ayrı* ~ *uoxdur* няма інашага выйсця.

ҶАРӘСИЗ *sifət* нявылечаны; ~ *xəstəlik* невылечаная хвароба; \diamond ~ *qalmaq* аставацца ў бязвыхадным становішчы.

ҶАРӘСИЗЛІК *isim* 1. нявылечанасць; 2. невырашальнасць; 3. непараўнасць.

ҶАРHOVЎZ *isim* басейн.

ҶАРX *isim* 1. кола; *araba* ~ *ı* кола арбы, *velosiped* ~ *ı* веласыпеднае кола, *qabaq* ~ *lar* пярэдня колы, *dişli* ~ зубчастае кола, *sükan* ~ *ı* рулявое кола, *nazim* ~ маховае кола.

ҶАРЛІQ *isim* царства, цараванне.

ҶАРМІX *isim* крыж; ~ *a çəktək* распяць на крыжы.

ҶАРPANÁQ *I isim* 1. абломак; *daş* ~ *ları* абломкі каменя; 2. асколак; *tərmı* ~ *ları* асколкі снарада; **II sifət** асколачны; ~ *yarası* асколачнае раненне.

ҶАРPAYÍ *isim* ложка; *uyuşaq* ~ мяккі ложка, *ikiadamlıq* ~ двухспальны ложка, *taxta* ~ драўляны ложка.

ҶАРPÁZ *sifət* 1. перакрыжаваны; ~ *bir-ləştə* перакрыжаванае злучэнне; \diamond ~ *tozlan-dırta* перакрыжаванае апыленне.

ҶАРPAZLAMÁQ *feil* 1. скрыжоўваць; *əllərini döşündə* ~ скрыжоўваць рукі на грудзях; 2. пераплятаць, пераплесці; *barmaqlarını* ~ пераплесці пальцы.

ҶАŞ *I sifət* касы; ~ *gözlər* касыя вочы; **II zərf** коса, крыва; ~ *baxmaq* глядзець крыва.

ҶАŞBÁŞ *sifət* 1. блытаны, няясны; 2. зьянтэжаны, разгублены.

ҶАŞDIRMÁQ *feil* 1. блытаць, заблыт-ваць; *suallarla* ~ *maq* заблытаць пытаннямі; 2. дэзінфармаваць; *dünya ictimaiyyətini* ~ дэз-

інфармаваць сусветную грамадскасць; 3. ашаламляць, ашаламіць; *bu hadisə hamını* ~ *dı* гэта здарэнне ашаламіла ўсіх.

ҶАŞQÍN *I sifət* 1. зьянтэжаны, разгубле-ны; ~ *uşaq* разгубленае дзіця; 2. незразумелы; ~ *baxış* незразумелы погляд; **II zərf** 1. зьянтэжа-на, разгублена; 2. неўразумела, здзіўлена.

ҶАŞQINLÍQ *isim* 1. зьянтэжанасць; 2. непаразуменне; 3. сумятня; ~ *yaratmaq* уносіць сумятню.

ҶАŞMÁQ *feil* 1. памыляцца, памыліц-ца; *pötrəni* ~ памыліцца нумарам, *ünvanı* ~ памыліцца адрасам; 2. блытацца, заблыт-вацца, заблытацца; *suala cavab verərkən* ~ заблытацца пры адказе на пытанне.

ҶАТ *I isim* трэшчына, расколіна.

ҶАТDIRIL|MÁQ *feil* 1. дастаўляцца; *vaxtında* ~ *maq* дастаўляцца своечасова; 2. пе-радавацца, быць адданым; *təktub ünvanına* ~ *dı* ліст перададзены адрасату; 3. даводзіцца; *iş axıra* ~ *dı* справа даведзена да канца.

ҶАТDIRMÁQ *feil* 1. дастаўляць, даста-віць; *dərmanları* ~ дастаўляць медыкамен-ты; 2. прад'явіць, перадаць; *təktubu* ~ пера-даць ліст.

ҶАТI *isim* вяроўка; ~ *toxumaq* круціць, віць вяроўку.

ҶАТIRTÍ *isim* трэск; *ağac* ~ *sı* трэск дрэва.

ҶАТLÁQ *isim* *bax* **Ҷат**.

ҶАТLА|MÁQ *feil* трэскацца, лопацца, трэснуць, лопнуць; *buz* ~ *dı* лёд трэснуў, *dodaqları* ~ *dı* трэскаюцца вусны; \diamond *bağrum* ~ *yır* сэрца разрываецца.

ҶАТ|MÁQ *feil* 1. даходзіць, дайсці; *evə* ~ *maq* дайсці да дома, *iki saata* ~ *maq* дайсці за дзве гадзіны, *gələcək nəsillərə* ~ *maq* дайсці да будучых пакаленняў, *zətanəmizə gəlib* ~ *maq* дайсці да нашых дзён, *hərərət 40-a* ~ *ır* тэмпе-ратура даходзіць да 40; 2. прыбываць, пры-быць; *qatar saat neçədə* ~ *ır?* у колькі прыбы-вае цягнік? 3. даганяць, дагнаць; *taşına* ~ *maq* дагнаць машыну, *rəqibinə* ~ *maq* дагнаць су-перніка; 4. дасягаць, дасягнуць; *sahilə* ~ *maq* дасягнуць берага, *yüksək səviyyəyə* ~ *maq* да-сягнуць высокага ўзроўню, *təqsədinə* ~ *maq*

дасягнуць мэты, *arzusuna ~maq* дабіцца жаданага, *həddi-buluğa ~maq* дасягнуць паўналецця; 5. успяваць, успець; *qatara ~maq* успець да цягніка, *dərsə ~maq* успець на ўрок; 6. над--ыходзіць, наставаць, надысці, настаць; *pövbəniz ~dı* ваша чаргу падышла, *vaxtı çoxdan ~ib* даўно прайшоў час; 7. хатаць, хваціць; *gücü ~ar* сіл хопіць, *peçə tapat ~ar* колькі манатаў хопіць, *bütün kəndə ~ar* хопіць усёй вёсцы, *bir aya ~ar* хопіць на адзін месяц; 8. дажыць; *үйzə ~maq* дажыць да ста.

ÇAVUŞ *isim* сяржант.

ÇAY¹ *I isim* рака; *Araz ~ı* рака Араз, *dağ ~* горная рака; *II sifət* рачны; ~ *suyu* рачная вада, ~ *balığı* рачная рыба, ~ *nəqliyyatı* рачны транспарт.

ÇAY² *I isim* чай; *Azərbaycan ~ı* азербайджанскі чай, *qara ~* чорны чай, *yaşıl ~* зялёны чай, ~ *dəmləmək* заварваць чай, *limonlu ~* чай з лімонам, *mürəbbəli ~* чай з варэннем, *şirini ~* салодкі чай, ~ *ıçmək*, *niçə* чай, ~ *vertək* падаць чай; *II sifət* чайны, гарабатны; ~ *uyrağı* чайны ліст, ~ *fabrikı* гарбатная фабрыка, ~ *dəsgahı* чайны набор, ~ *qaşığı* гарбатная лыжка, ~ *süfrəsi* чайны стол.

ÇAYÇI *isim* 1. чаявод; *Azərbaycan ~ları* чаяводы Азербайджана; 2. чайханшчык.

ÇAYÇİLİQ *isim* чаяводства; ~*ğin inkişafı* развіццё чаяводства.

ÇAYDÁN *isim* чайнік.

ÇAYDAŞI *isim* 1. галька; 2. камень.

ÇAYXANÁ *isim* чайхана.

ÇAYÍR *isim bot.* пырнік.

ÇAYLÁQ *isim* галечнік.

ÇAYTİKANI *I isim* абляпіха; *II sifət* абляпіхавы; ~ *yağı* абляпіхавы алей.

ÇEÇƏLƏ: ~ **barmaq** мезенец, мезены палец.

ÇEÇƏMƏK *feil* папярхнуцца.

ÇEX *I isim* чэх; *II sifət* чэшскі; ~ *dili* чэшская мова.

ÇÉXCƏ *zərf* па-чэшску; ~ *danışmaq* гаварыць па-чэшску.

ÇEMPIÓN *I isim* чэмпіён, чэмпіёнка; *Olimpiya ~ı* алімпійскі чэмпіён; *II sifət* чэмпіёнскі; ~ *medalı* чэмпіёнскі медаль.

ÇEMPIONLUQ *isim* чэмпіёнства.

ÇEŞİD *isim* сорт, гатунак; *parçanın ~ləri* сорт тканіны.

ÇEŞİDLƏMƏK *feil* сартаваць, рассартаваць.

ÇEŞİDLƏNMEK *feil* сартавацца, рассартоўвацца; *təktublar ~ib* лісты рассартаваны.

ÇEŞİDLİ *sifət* 1. разнастайны; ~ *mallar* разнастайныя тавары; 2. разнасортны, рознагатунковы; ~ *yağlar* разнасортны алей; 3. сортны, сартавы, гатунковы, гатунковы; ~ *ün* сартавая мука.

ÇEŞMƏ *I isim* крыніца; *II sifət* крынічны; ~ *suyu* крынічная вада.

ÇEŞNİ *isim* малюнак, узор; *xalçanın ~si* узоры дывана.

ÇEVİK *sifət* 1. спрытны, лоўкі; ~ *gənc* спрытны юнак, ~ *əllər* спрытныя рукі, ~ *hərəkətlə* спрытным рухам; 2. быстры, шпаркі; ~ *addımlarla* шпаркі крокамі; 3. гібкі, гнуткі; ~ *siyasət* гнуткая палітыка.

ÇEVİKLİK *isim* спрыт, спрытнасць.

ÇEVİRMƏK *isim* 1. паварочваць, павярнуць; *xəstəni ~* павярнуць хворага, *başını ~* павярнуць галаву, *arxası üstə ~* павярнуць на спіну, *o yan bu yana ~* паварочваць з боку на бок; 2. пераварочваць, павярнуць; *balışı ~* павярнуць падушку, *səhifələri ~* пераварочваць старонкі; 3. абвінаць, абгортваць, абгарнуць; *üzünü ~* абгарнуць твар; *◊ altını üstünə ~* павярнуць ўверх дном.

ÇEVRƏ *isim* 1. акружнасць; ~*nin diametri* дыяметр акружнасці, ~*nin radiusu* радыус акружнасці, ~*nin mərkəzi* цэнтр акружнасці.

ÇEVRİLİŞ *isim* пераварот; *dövlət ~i* дзяржаўны пераварот.

ÇEVRİLMƏK *feil* паварочвацца, павярнуцца; *o yan bu yana ~* паварочвацца з боку на бок.

ÇEYNƏMƏK *feil* 1. жаваць; *saqqız ~* жаваць жуйку; 2. грызці; *kəndiri ~* грызці вяроўку.

ÇƏHRAYI *sifət* ружовы; ~ *rəng* ружовы колер.

ÇƏK-ÇEVİR *isim* пераплёт; ~ *elmək* абдумваць, *işi* ~а *salmaq* заблытваць справу.

ÇƏKƏLƏK *isim* шлёпанцы.

ÇƏKİ I *isim* вага; *dəmirin* ~*si* вага жалеза, ~*si artmaq* дадаць у вазе, ~ *azalmaq* знізіцца ў вазе, ~ *daşı gira*, *ağır* ~*li idmançı* спартсмен цяжкай вагі, ~*də aldatmaq* абважваць; II *sifət* вагавы; ~ *vahidi* вагавая адзінка, ~ *dərəcəsi* вагавая катэгорыя; \diamond *xalis* ~чыстая вага, *xüsusü* ~ удзельная вага, *atom* ~*si* атамная вага.

ÇƏKİBALIĞI I *isim* сазан.

ÇƏKİC *isim* 1. молат; *pnevmatik* ~ пневматычны молат, 2. малаток; ~*lə mışmar* *virmaq* забіваць цвік малатком.

ÇƏKİLİŞ I *isim* здыманне; *filmin* ~і здыманне фільма; II *sifət* здымачны; ~ *qrupu* здымачная група.

ÇƏKİL|MƏK¹ *feil* у розных значэннях: *duman çəkilir* туман расейвацца, *yol* ~*ib* пракладзеная дарога, *telefon* ~*ib* праводзіцца тэлефон, *şəkil* ~*ib* намалёваная карціна, *geri* ~*tək* адступанца, *film* ~*ir* здымаецца фільм, *filmdə* ~*tək* здымацца ў фільме, *adi çəkilmək* называцца, *kənarə* ~ *tək* адысці ў бок.

ÇƏKİLMƏK² *feil* узважвацца; *tərəzidə* ~ узважвацца на вагах.

ÇƏKİNDİRMƏK *feil* 1. перасцерагаць, перасцерагчы; *gəncləri pis hərəkətlərdən* ~ перасцерагчы моладзь ад дрэнных учынкаў; 2. адвучваць, адвучыць; *pis əməllərdən* ~ адвучыць ад благіх звычак.

ÇƏKİNƏ-ÇƏKİNƏ *zərf* нясмела, баязліва; ~ *uaşınlaşmaq* нясмела падысці.

ÇƏKİNMƏK *feil* апасацца, асцерагацца; *soyuqdan* ~ асцерагацца холаду, *görüştəndən* ~ асцерагацца сустрэчы.

ÇƏKİSİZLİK *isim* бязважкасць; ~ *vəziyyəti* стан бязважкасці.

ÇƏKMƏ¹ I *isim* бот; *bir cüt* ~ пара ботаў, *rezin* ~*lər* гумавыя боты, *keçə* ~ валёнкi, ~*lərini* геўтэк апранаць бот, ~*lərini soyunmaq* здымаць боты; II *sifət* шавецкі; ~ *tixi* шавецкі цвік, ~ *şotkası* шавецкая шчотка.

ÇƏKMƏCİ I *isim* шавец; II *sifət* шавецкі; ~ *dükanı* шавецкая майстэрня.

ÇƏKMƏK¹ *feil* 1. цянуць; 2. валачы..

ÇƏKMƏK² *feil* узважваць, узважыць; *malları* ~ узважыць тавары.

ÇƏKMƏK³ *feil* адбыць; *əsgərliyini* ~ адбыць салдатчыну, *səzasını* ~ адбыць пакаранне.

ÇƏK|MƏK⁴ *feil* быць падобны на да або на каго-н., пайсці, нарадзіцца; *uşaq atasına* ~*ib* дзіця пайшоў (урадзіўся) у бацьку.

ÇƏLƏNG *isim* 1. вянок; ~ *hörmək* плесці вянок, *gül* ~*i* увянчаць галаву вянком з кветак, *dəfnə* ~*i* лаўровы вянок; 2. вянец; *şöhrət* ~*i* вянец славы.

ÇƏLİK *isim* посах, палка.

ÇƏLLƏK I *isim* 1. бочка; *çaxır* ~*yü* вінная бочка, *un* ~*yü* бочка з-над мукі; 2. кадка; 3. цэбар; II *sifət* 1. бочачны, бочкавы; ~*k çənbəri* бочачны абруч, ~*k püvəsi* бочачнае піва; 2. кадушачны; ~*k istehsalı* кадушачная вытворчасць.

ÇƏLTİK I *isim* рыс; ~ *ətkək* сеяць рыс; II *sifət* рысавы; ~ *tarlaları* рысавыя палі.

ÇƏLTİKÇİ *isim* рысавод.

ÇƏLTİKÇİLİK *isim* рысаводства.

ÇƏLTİKİYİĞÁN *sifət* рысаўборачны; ~ *maşın* рысаўборачная машына.

ÇƏMƏN I *isim* луг; *yaşıl* ~ зялёны луг; II *sifət* лугавы; ~ *otları* лугавыя травы.

ÇƏMƏNLİK *isim* поплаў, лужок.

ÇƏN¹ *isim* 1. чан; *su* ~*i* чан для вады; 2. рэзервуар; *neft* ~*i* рэзервуар для нафты.

ÇƏN² *isim* туман; *dağları* ~ *aldı* туманы завалаклі горы.

ÇƏNBƏR I *isim* 1. абруч; *dəmir* ~ жалезны абруч, *çəlləyin* ~*i* абруч бочкі; 2. вобад; *araba təkərinin* ~*i* вобад колы воза.

ÇƏNƏ I *isim* падбародак; 1. *əllərini* ~*sinə* *dayamaq* падперці рукамі падбародак; 2. сківіца; *üst* ~ верхняя сківіца, *alt* ~ ніжняя сківіца; II *sifət* 1. падбародачны; ~ *əzələləri* падбародачныя мышцы; 2. сківічны; ~ *sütiyyə* сківічная костка;

ÇƏNGƏ *isim* жмут, пасма, касмыль.

ÇƏNGƏL *isim* 1. відэлец; 2. вуда, вудачка.

ÇƏP I *sifət* 1. касы, скосы; ~ *zolaq касая паласа*, ~ *xətt касв почырк*, ~ *gözlər касыя вочы*; 2. упарты; ~ *keçi упартая каза*; II *zərf* 1. коса; 2. крыва; ~ *kəsmək рэзаць крыва*, ~ *бахтаq касиць, коса глядзець*; ◊ *sözü* ~ **gəlmək** сустракацца на вузкай дарожцы.

ÇƏP-ÇƏP *zərf* коса; ~ *бахтаq глядзець коса, касицца*.

ÇƏPƏR I *isim* агароджа; ~ *çəkmək наставіць агароджу*; II *sifət* агароджавы; ~ *ra-yası агароджавы кол*.

ÇƏPƏRLƏMƏK *feil* загарадзіць, абгарадзіць; *bostanı* ~ *абгарадзіць агарод*.

ÇƏPGÖZ касы, крывы; ~ *oğlan касы хлопчык*.

ÇƏPİK *isim* воплеск, пляскач; ~ *çalmaq пляск у ладкі*.

ÇƏPİŞ I *isim* казляня іказлянё; II *sifət* казліны; ~ *əti казляціна*; ◊ ~ *kimi* як каза.

ÇƏPLİK *isim* 1. касавокасць; 2. раско-сасць.

ÇƏR *isim* апоій.

ÇƏRÇİVƏ I *isim* 1. рама; *qarı* ~*si* дзвярная рама, *rəncərə* ~*si* аконная рама; 2. рамка; *qanun* ~*sində* у рамках закона; 3. аправа; *güzgünün* ~*si* аправа люстэрка; II *sifət* рамны, рамавы, рамачны; ~ *şüəsi* рамнае шкло, ~ *çibuği багет*, ~ *taxtası вушак*.

ÇƏRƏZ *isim* ласунак, прысмакі.

ÇƏRKƏZ I *isim* чаркес, чаркешанка; II *sifət* чаркескі; ~ *dili чаркеская мова*.

ÇƏRKƏZCƏ I *zərf* па-чаркеску; ~ *danışmaq гаварыць па-чаркеску*.

ÇƏRPƏLƏNG *isim* змей; *havaya* ~ *bu-рахтаq запускаць у наветра змей*.

ÇƏRSƏNBƏ *isim* серада; ~ *günləri* на серадах, ~ *axşamı аўторак*; ◊ *axır* ~ апошні аўторак старога года.

ÇƏRTİK *isim* надрэз.

ÇƏRTMƏK *feil* 1. надрэзаць, надрэзаць; 2. падсочваць, падсачыць; *ağacları* ~ *подсачыць дрэвы*; 3. чыніць, завастрыць; *kara-ndaşı* ~ *завастрыць, надта аловак*.

ÇƏTƏN I *isim dial.* пляцень; ~ *hörmək плесці пляцень*.

ÇƏTƏNƏ I *isim bot.* каноплі; II *sifət* канопляны; ~ *toxumu каноплянае семя*, ~ *yağı канопляны алей*.

ÇƏTİN I *sifət* 1. цяжкі; ~ *təsələ цяжкая задача*, ~ *imtahan цяжкі экзамен*, ~ *işaq цяжкое дзіця*, ~ *şərait цяжкія ўмовы*, ~ *vəziyyət цяжкае становішча*, ~ *həyat цяжкае жыццё*, ~ *il цяжкі год*; 2. цяжкі, нялёгкі; ~ *iş цяжкая праца*, ~ *yol нялёгкі шлях*; II *zərf* цяжка; ~ *danışmaq цяжка казаць*, ~ *nəfəs almaq цяжка дыхаць*.

ÇƏTİNLƏŞ|MƏK *feil* 1. ускладняцца, ускладніцца; 2. абцяжарвацца, ускладняцца; *vəziyyət хейли* ~*ir* становішча значна абцяжарваецца.

ÇƏTİNLİK *isim* цяжкасць.

ÇƏTİNLİKLƏ *zərf* 1. з цяжкасцю; ~ *qalxmaq падняцца з цяжкасцю*; 2. ледзьве, ледзь, чуць; ~ *dolanmaq ледзь зводзіць канцы з канцамі*.

ÇƏTİR I *isim* 1. парасон; ~*i açmaq раскрыць парасон*; 2. купал; *paraşütün* ~*i* купал парашута.

ÇƏYİRDƏ|K *isim* костачка; *gavalı* ~*yi* костачка слівы.

ÇƏYİRDƏKLİ *sifət* костачкавы; ~ *me-yvələr костачкавы плён*.

ÇƏYİRTKƏ *isim* саранча; ~ *qoşunları* полчышчы саранчы.

ÇİĞİRMƏQ *feil* крычаць; *var gücü ilə* ~ *крычаць на ўсё горла*, *ağrıdan* ~ *крычаць ад болю*.

ÇİĞİRTİ *isim* крык, гвалт; ~ *qopdu* надняўся крык.

ÇİXACÁ|Q выхад; *binanın* ~*ği* выхад будынка.

ÇİXÁR *isim* 1. расход; 2. адыход.

ÇİXARÍŞ *isim* выпіска; *əmrədən* ~ *выпіска з загаду*.

ÇİXARMƏQ *feil* вымаць, выняць.

ÇİXARTMƏQ *feil* *bax Çıxarmaq*.

ÇİXDÁŞ *isim* брак.

ÇIXÍ|Q *isim* вывix, звix; *anadangəlmə ~q* прыроджаны вывix, ~ǵı *yerinə salmaq* управіць вывix.

ÇIXILMÁZ *sifət* 1. невылазны, непралазны; ~ *bataqlıq* невылазнае балота; 2. бязвыхадны; ~ *vəziyyət* бязвыхаднае становішча.

ÇIXINTÍ *isim* 1. выступ; *qayaların ~sı* выступы скал; 2. адростак; *kor bağırsağın ~sı* адростак сляпой кішкі.

-**ÇIXÍŞ** *isim* 1. выхад; 2. выступленне.

ÇIXIŞLÍQ: ~ **hal** зыходны склон.

ÇIXMÁ² *isim* адніманне; ~ *işarəsi* знак адніманья.

ÇIX|MÁQ *feil* 1. выходзіць, выйсці; *evdən ~maq* выйсці з дому; 2. адпраўляцца; *qatar saat səkkizdə ~ir* цягнік адпраўляецца ў восем гадзіны; 3. звольніцца; *işdən ~maq* звольніцца з працы.

ÇIXMÁQ² *feil* 1. аднімаць, адняць; *doq-quzdan beş ~* адняць пяць ад дзевяці; 2. вылічваць, утрымліваць; *maaşdan ~* вылічваць (утрымліваць) з зарплаты.

ÇILĞIN *sifət* шалёны; ~ *xasiyyət* шалёны характар, ~ *dalğalar* шалёныя хвалі.

ÇILPÁQ *I sifət* голы; ~ *uşaq* голае дзіця, ~ *ağac* голае дрэва. **II** галышом; ~ *gəzmək* хадзіць галышом.

ÇINQÍL *I isim* 1. гравій, жвір; 2. шчэбень, друз; **II** *sifət* 1. гравійны, жвіровы; ~ *karxanası* жвіровыя кар'еры; 2. шчэбневы, друзавы; ~ *zavodu* друзавы завод.

ÇINQILLÍ *sifət* гравійны, жвіровы; ~ *yollar* жвіровыя дарогі.

ÇINQILLÍQ *isim* месцам, мае шмат жвіру.

ÇIRÁQ *isim* лямпа; *masaüstü ~* настольная лямпа.

ÇIRMALAMÁQ *feil* закасаць; *qolunu ~* закасаць рукавы.

ÇIRMAMÁQ *feil* **bax** **Çirmalamaq**.

ÇIRPÍ *isim* сухое галлё, вецце; *bir qucaq ~* аханак галля.

ÇIRPIL|MÁQ *feil* вытрасацца, вытрэсвацца.

ÇIRPIN|MÁQ *feil* 1. біцца, кідацца; *quş qəfəsdə ~irdi* птушка білася ў клетцы; 2. трапятацца; *balıq ~ir* рыба трапечацца.

ÇIRPMÁQ *feil* 1. страсянуць, стрэсці; 2. трэсці, вытрасці.

ÇIRTÍQ *isim* пстрыканне пальцамі; ~ *virmaq* пстрыканне пальцамі.

ÇIRTILDA|MÁQ *feil* трэскаць, біць, стукаць; *tonqal ~yır* вогнішча трэскае.

ÇIRTILTÍ *isim* трэск; *alovun ~sı* трэск полымя.

ÇIRTLÁQ *isim* іскра.

ÇIRTLAMÁQ *feil* 1. лузаць, лушчыць; *tut ~* лузаць семечкі; 2. трэскацца, лопацца.

ÇIRTMÁ *isim* пстрычка; ~ *virmaq* даць пстрычку.

ÇİBÁN *isim* *tib.* скула, фурункул.

ÇİBİN *I isim* муха.

ÇİÇƏ|K¹ *I isim* кветка; *alma ~yü* кветкі яблыні, ~*k* ацмак цвісці, *ağ ~k* белая кветка; **II** *sifət* кветкавы, кветачны; ~*k* тохити кветкавае насенне, ~*k* тасі венчык; \diamond ~*yü* **çirtlamaq** ззяць ад радасці.

ÇİÇƏ|K² *isim* воспа; *su ~yü* ветраная воспа, вятранка.

ÇİÇƏKÇİLİK *isim* кветаводства.

ÇİÇƏKLƏMƏK *feil* цвісці, расцвісці.

ÇİÇƏKLÍ *sifət* квяцісты; ~ *çəmənlər* квяцістыя лугі.

ÇİÇİƏKLİK *isim* кветнік.

ÇİDÁR *isim* пугы.

ÇİDARLAMÁQ *feil* стрыножыць.

ÇİL¹ *I isim* вяснушка.

ÇİL² *isim* рабчык.

ÇİLÇIRÁQ *isim* люстра, жырандоля.

ÇİLƏ|MƏK *feil* пырскаць, пырснуць; *üzünə su ~mək* пырскаць у твар вадой, *yağış ~yür* дождж пыркае.

ÇİLƏNMƏK *feil* апырскацца, быць апырсканым.

ÇİLİK *isim* дзяржанне.

ÇİLİNGƏR *I isim* слесар; **II** *sifət* слясарны; ~ *alətləri* слясарныя інструменты.

ÇİM¹ *isim* 1. дзірван; ~ *döşəmək* абкладваць дзірваном; 2. раска.

ÇİMÇİNМӘК *feil* уздырғываць ад жаху, агіды.

ÇİMÇİSMӘК дрыжаць, уздырғываць, здрыгануцца.

ÇİMDİK *isim* 1. шчыпок; 2. тры пальцы, дробка; *bir ~ duz дробка соли*.

ÇİMDİKLƏMӘК *feil* шчыпаць, шчыкаць; *bədənini ~ шчыпаць цела*.

ÇİMƏRLİK *I isim* пляж; *qumlu ~ пляжаны пляж*; *II sifət* пляжны; *~ qumu пляжныя пяскі*.

ÇİMİZDİRMӘК *feil* купаць; *uşağı ~ купаць дзіця*.

ÇİMMӘК *feil* купацца, выкупацца; *çayda ~ купацца ў рэчыцы*.

ÇİN¹ *isim* серп.

ÇİN² *sifət* правільны; *~ olmaq аказацца правільным*.

ÇİN³ *sifət* кітайскі; *~ dili кітайская мова*.

ÇİNAR *I isim* чынара, платан; *~in kölgəsində у цені платана*; *II sifət* чынаравы, платанавы; *~ ağacı платанавыя дрэва*, *~ yarpağı платанавы ліст*.

ÇİNCƏ *zərf* па-кітайску; *~ danışmaq гаварыць па-кітайску*.

ÇİN-ÇİN *zərf* слаіста, пластамі; *~ uğmaq укладваць пластамі*.

ÇİNİ *I isim* фарфор; *II sifət* фарфоровы; *~ zavodu фарфоровы завод*, *~ kasa фарфоровая чаша*, *~ boşqab фарфоровая талерка*.

ÇİNLİ *isim* кітаец, кітаянка.

ÇİRK *I isim* 1. гразь; *~i uymaq вымыць гразь*; 2. гной; *~ elətmə гнаенне*, *~ elətmək гнаіцца*.

ÇİRKAB *I isim* гразь, бруд; *II sifət* сцёкавы; *~ suları сцёкавыя воды*.

ÇİRKİN *sifət* 1. выродлівы, брыдкі; *~ adam выродлівы чалавек*, *~ sifət брыдкі твар*; 2. брудны, брыдкі, непрыстойны; *~ iş брудная справа*.

ÇİRLƏNMӘК *feil* брудзіцца, пэцкацца, забруджвацца.

ÇİRKLI *sifət* брудны; *~ qab брудны посуд*.

ÇİSKİN *I isim* імжа.

ÇİT *I isim* паркаль; *II sifət* паркалёвы; *~ paltar паркалёвая сукенка*, *~ köpək паркалёвая кашуля*.

ÇİTƏMӘК *feil* цыраваць; *corabları ~ цыраваць панчохі*.

ÇİV *isim* 1. клін; *~ vurmaq убіць клін*; 2. загваздка.

ÇİVZƏ *isim* прышчык.

ÇİY *sifət* 1. сыры; *~ at сырое мяса*, *~ su сырая вада*, *~ halda усырам выглядзе*, *~ çörək сыры хлеб*; 2. неабдуманы, неразумны; *~ söz неабдуманая слова*.

ÇİY-ÇİY *zərf* сыра, у вадкім выглядзе; *~ uymək ёсць у вадкім выглядзе*.

ÇİYƏLƏK *I isim* суніцы, клубніцы; *meşə ~yi лясная суніца*; *II sifət* сунічны, клубнічны; *~k kolu сунічны куст*, *~k müəbbəsi клубнічнае варэнне*.

ÇİYİD *isim* баваяўнянае насенне; *~ səpini насеў бавоўны*.

ÇİYİDLİ *sifət* нявычышчаны ад насення.

ÇİYİN *I isim* плячо; *sol ~ левае плячо*; *II sifət* 1. плечавы; *~ qırşağı плечавы пояс*, *~ oynağı плечавы сустаў*, *~ sütiyüü плечавая косць*; 2. наплечны; *~ qayışı наплечныя рамяні*, *~ bağı надцяжкі*.

ÇOBAN *isim* пастух.

ÇOX *I say* шмат, многа, багата; *~ adam шмат людзей*, *çox illər keçib прайшло шмат гадоў*; *II zərf* шмат; *çox danışmaq шмат гаварыць*, *çox oxumaq шмат чытаць*; *III isim* многа; *nə az, nə çox ni многа, ni мала*; *çoxları buni bilir многія ведаюць гэта*; *♦ çox yaxşı вельмі добра*, *çox sağ ol вялікі дзякуй*.

ÇOXALMAQ *feil* 1. павялічвацца, пабольшвацца, павялічыцца, пабольшыцца; *gəlir ~ir даходы павялічваюцца*; 2. размнажацца, размножвацца, размножыцца.

ÇOXALTMAQ *feil* 1. павялічыць, пабольшыць; *sayını ~ павялічыць колькасць*; 2. множыць, памнажаць, павялічваць.

ÇOXBİLMİŞ *I sifət* дагадлівы, здагадлівы; *II isim* хітрун.

ÇOXCİLDLİ *sifət* мнагатомны, шматтомны; *~ əsər шматтомны твор*.

ÇOXDAN *zərf* даўно; *bu bina ~ tikilib гэты будынак пабудаваны даўно*.

ÇOXDANKÍ *sifət* даўні, даўнейшы; ~ *əhvalat* даўняя гісторыя.

ÇOXİLLİK *sifət* шматгадовы; ~ *bitkilər* шматгадовыя расліны.

ÇOXLARÍ *isim* многія, шмат хто; ~ *bələfikirləşir* многія так думаюць.

ÇOXLÚ I *sifət* 1. шматлікі; ~ *faktlar* шматлікія факты; 2. множны; ~ *sınıq* множны пералом; II *say* шмат, многа, багата; ~ *sual verildi* было зададзена шмат пытанняў.

ÇOXLÚ|Q *isim* мноства, безліч; *adamların* ~*ği* мноства людзей.

ÇOXMƏNALÍ *sifət* мнагазначны; ~ *sözlər* мнагазначныя словы.

ÇOXMƏRTƏVƏLÍ *sifət* многапавярховы, шматпавярховы; ~ *ev* шматпавярховы дом.

ÇOXMİLLƏTLÍ *sifət* многанацыянальны, шматнацыянальны; ~ *dövlət* шматнацыянальная дзяржава.

ÇOXSERİYALÍ *sifət* многасерыйны, шматсерыйны; ~ *film* шматсерыйны фільм.

ÇOXÚ *isim* 1. вялікая частка, большасць; *tələbələrin* ~ большасць студэнтаў; 2. многія, шмат хто; *alimlərin* ~ многія навукоўцы.

ÇOXYERLÍ *sifət* мнагамесны, шматмесны; ~ *avtomobil* мнагомесны аўтамабіль.

ÇOXYEYƏN I *sifət* абжорлівы, пражэрлівы; ~ *adam* пражэрлівы чалавек; II *isim* абжора.

ÇOLÁQ *sifət* 1. кульгавы, крывы; ~ *kishi* кульгавы мужчына; 2. касалапы, кривалапы; ~ *ayı* касалапы мядзведзь.

ÇOLPÁ *isim* пеўнік; ~ *kəsmək* зарэзаць пеўніка.

ÇOMÁQ *isim* пастухоўская палка.

ÇOPÚR *sifət* рабы; ~ *üz* рабые твар, ~ *kishi* рабы мужчына.

ÇOVĐÁR I *isim bot.* жыта; *sahəyə* ~ *sərtmək* засеяць поле жытам; II *sifət* жытні, аржаны; ~ *çörəyi* жытні (аржаны) хлеб.

ÇOVĞÚN I *isim* 1. мяцеліца, завіруха; 2. снежны буран.

ÇÖHRƏ *isim* твар; *solğun* ~ бледны твар, *zərif* ~ далікатны твар.

ÇÖKƏ I *isim* ліпа; II *sifət* ліпавы; ~ *məşəsi* ліпавы гай, ~ *balı* ліпавы мёд.

ÇÖKƏKLİK *isim* упадзіна.

ÇÖK|MƏK *feil* асядаць, асесці; *döşəmə* ~*üb* падлога асела.

ÇÖKÜNTÚ I *isim* 1. асадак; ~ *vertək* даваць асадак; 2. адклады; *bataqlıq* ~*ləri* балотныя адклады; 3. адстой; *şərab* ~*sü* адстой віна; II *sifət* асадкавы; ~ *suxurları* асадкавыя пароды.

ÇÖL I *isim* 1. стэп; *Muğan* ~*ləri* стэп Мугань; 2. поле; *ucuz-bucaqsız* ~*lər* бязмежныя палі, ~*də işləmək* працаваць у полі; 3. двор, вуліца; ~*ə atmaq* выкінуць на вуліцу, ~*də oynamaq* гуляць у двары, ~*ə çıxmaq* выйсці на вуліцу, ~*də soyuqdur* на вуліцы холадна; 4. вонкавы, знешні бок, выгляд; *evin* ~*ü* знешні выгляд дома, *divarın* ~*ü* вонкавы бок сцяны; II *sifət* 1. стэпавы; ~ *bitkiləri* стэпавая расліннасць, ~ *gürzəsi* стэпавая гадзюка, ~ *kəkliyi* стэпавая куранатка, 2. палявы; ~ *çiçəkləri* палявыя кветкі, ~ *hevanları* палявыя жывёлы, ~ *işləri* палявыя работы, ~ *siçanları* палявыя мышы; ~ *qarı* вонкавыя дзверы; \diamond ~*ə atmaq* выганяць, ~*də qalmaq* пазбавіцца даху над галавой.

ÇÖLDONUZÚ *isim* кабан, дзік.

ÇÖLKEŞNİŞÍ *isim* каляндра.

ÇÖMBƏLMƏK *feil* сесці, пасесці.

ÇÖMÇƏ *isim* 1. палавіншчык; 2. чарпалка; 3. коўш.

ÇÖNDƏRMƏK *feil* паварочваць, павярнуць; *xəstəni* ~ павярнуць хворага, *başını* ~ павярнуць галаву.

ÇÖNMƏK *feil* 1. паварочвацца, павярнуцца; *sağa* ~ павярнуцца направа, *yaına* ~ павярнуцца ў бок, *arxaına* ~ павярнуцца назад; 2. пераварочвацца, перавярнуцца; *böyrü üstə* ~ перавярнуцца на бок, *araba* ~*dü* арба перавярнулася.

ÇÖP *isim* 1. палачка; *nazik* ~ тонкая палачка, *kibrit* ~*ü* запалкавая палачка, *saman* ~*ü* саламяная палачка; *vəğət* ~*ləri* туберкулёзная палачка, *bağıracaq* ~*ləri* кішэчныя палачкі; \diamond *əriyib* ~*ə dönmək* ператварыцца ў трэску, страшна схуднець.

ÇÖPÇÜ *isim* знахар, знахарка.

ÇÖRƏK I *isim* хлеб; *ağ* ~k белы хлеб, *təzə* ~ свежы хлеб, *bayat* ~ чэрствы хлеб, ~ *bişirtək* пяхы хлеб, ~ *doğramaq* нарэзаць хлеб, ~ *yetək есји* хлеб; II *sifət* хлебны; ~ *qırıntıları* хлебныя драбкі, ~ *təmtülatları* хлебныя вырабы, ~ *tağazası* хлебны магазін, ~ *zavodu* хлеба-завод, ~ *kvasi* хлебны квас, ~ *tayası* хлебны дрожджы, ~ *biçağı* хлебны нож.

ÇÖRƏKÇİ *isim* 1. пекар; 2. прадавец хлеба.

ÇUBUJQ I *isim* 1. прут; *söyüd* ~ği лазовы прут, *zoğal* ~ği кізілавы прут; 2. палка; ~q *kəsmək* выразаць палку; 3. палачка; *dirijor* ~ği дырыжорская палачка; 4. стрыжань; *metal* ~q металічны стрыжань, *kötür* ~q вугальны стрыжань.

ÇUBUQLAMÁQ *feil* пароць, распорваць.

ÇUGÚL *isim* доносчык.

ÇUGUNDÚR I *isim* буракі; ~ *əkmək* саджаць буракі, *şəkər* ~и цукровыя буракі; II *sifət* бурачны; ~ *yarraqları* бурачныя лісты, ~ *bəhtəzi* бурачны дошаб.

ÇUXÚR *isim* 1. яма; 2. западзіна; *göz* ~ü вочнага западзіна; 3. ухаба.

ÇUQÚN I *isim* чыгун; II *sifət* чыгунны; ~ *sexi* чыгунны цэх, ~ *lövəhə* чыгунная дошка.

ÇUL *isim* гунька.

ÇUVÁL *isim* чувал (вялікі тканы мяшок); *un* ~и мучны чувал.

ÇUVÁŞ I *isim* чуваш, чувашка; II *sifət* чувашскі; ~ *dili* чувашская мова.

ÇÜNKİ *bağl.* таму што, бо.

ÇÜRÜK *sifət* гнілы; ~ *taxta* гнілое дрэва.

ÇÜRÜMƏ I *isim* 1. гніенне; ~ *prosesi* працэс гніення; 2. скручванне, згортванне; *südüp* ~si згортванне малака; 3. гніль; II *sifət* гніласны; ~ *bakteriyaları* гніласныя бактэрыі.

ÇÜRÜJMƏK *feil* 1. гнісіці, гніць; *ot* ~yür *səna* гніе, *teyvə* ~yür *sadavına* гніе; 2. згортвацца; *süd* ~dü малако згарнулася.

ÇÜRÜNTÜ I *isim* гніль; II *sifət* гніласны; ~ *iyi* гніласны пах.

ÇÜRÜTMƏK *feil* гнаіць, згнаіць; *otu* ~ згнаіць сена.

- D -

DABÁQ I *isim* яшчур; II *sifət* яшчурны; ~ *xəstəliyi* яшчурнае захворванне.

DABÁN I *isim* 1. пятак; ~*ına qədər* да пятакі, *corabın* ~и пятак ішкарпэткі; 2. абцас; *çəkmənin* ~и абцас бота, *alçaq* ~ *nizki* абцас, *hündür* ~ *yoşuk* абцас; 3. *tex.* пята; ~ *diskisi* дыск пята; II *sifət* пятачны; ~ *qabarı* пятачны бугор, ~ *sümtüyü* пятачная костка.

DABANQIRMÁ *zərf* па пятах.

DABANLÍ *sifət* на абцасах; ~ *ayaqqabı* туфлі на абцасах.

DABANSÍZ *sifət* без абцаса.

DABBÁĜ I *isim* 1. гарбар; 2. кушнер; II *sifət* дубільны; ~ *maddələri* дубільныя рэчывы, ~ *çəni* дубільны чан.

DABBAĜXANÁ *isim* дубільня.

DAD¹ I *isim* 1. смак; ~ *üzvləri* органы смаку, *acı* (*şirin*) ~ горкі (салодкі) смак, *alta* ~и смак яблыка, ~*ına baxmaq* спрабаваць, *nasprabaваць* на смак; 2. прысмак; ~*ni verir* мае прысмак; II *sifət* смакавы; ~ *hüceyrələri* смакавыя клеткі, ~ *duyğuları* смакавыя адчуванні; \diamond ~и **qacmaq** страціць смак.

DADANMÁQ *feil* панадзіцца, унадзіцца.

DADLÍ *sifət* смачны; ~ *xörəklər* смачныя стравы.

DADMÁQ *feil* каштаваць, спрабаваць.

DADSÍZ *sifət* нясмачны; ~ *xörəklər* нясмачныя стравы.

DAĜ¹ I *isim* гара; ~а *çixmaq* падняцца на гару, ~*dan enmək* спусціцца з гары, ~*ni ətəyi* падэшва гары, ~*ni döşü* схіл гары, ~*ni başı* вяршыня гары, *qarlı* ~lar снежныя горы, *vulkanik* ~lar вулканічныя горы, *sualtı* ~lar падводныя горы; II *sifət* горны; ~ *adamı* горны жыхар, ~ *yolu* горная дарога, ~ *çayı* горная рэчка, ~ *silsiləsi* горныя масівы, ~ *bi-lağı* горная крыніца, ~ *iqlimi* горны клімат, ~ *gölləri* горныя азёры.

DAĞ² I *isim* 1. кляймо, таўро; ~ *basmaq* ставіць таўро; II *sifət* 1. кіпячыны, гатаваны; ~ *su* кіпячая вада.

DAĞARCÍQ *isim* кайстра.

DAĞBASÁR *isim* перадгор'е.

DAĞDAĞÁN *isim* каркас.

DAĞƏTƏYİ *sifət* перадгорны; ~ *rayonlar* перадгорныя раёны.

DAĞIDICI *sifət* разбуральны; ~ *qüvvə* разбуральная сіла.

DAĞIDILMÁQ *feil* раскідацца, раскідавацца.

DAĞILIŞMÁQ *feil* разыходзіцца, разысціся; *evlərinə* ~ *razyısıcıya* на хатах.

DAĞILMÁQ *feil* 1. разбурацца; *köhnə evlər* ~ *ır* разбураюцца старыя дамы; 2. разыходзіцца, раз'язджацца; *qonaqlar* ~ *dı* госці раз'ехаліся, *məclis* ~ *dı* кампанія разышлася; 3. расейвацца; *duman* ~ *anda* туман расейўся, *fikrim* ~ *ır* думкі мае расейваюцца; 4. рассыпацца; *saçları* *çiyüninə* ~ *dı* валасы рассыпаліся на плячах; 5. разліцца; *su* ~ *dı* вада разлілася.

DAĞINÍQ *sifət* раскіданы, параскіданы; ~ *şeylər* раскіданыя рэчы.

DAĞINTÍ *isim* разбурэнне.

DAĞISTANLÍ *isim* дагестанец, дагестанка.

DAĞITMÁQ *feil* разбураць, развальваць.

DAĞKEÇİSÍ *isim* тур.

DAĞKEŞNİŞÍ *isim* каляндра.

DAĞLAMÁQ *feil* клеймаваць.

DAĞLANMÁQ *feil* клеймавацца.

DAĞLÍ *isim* горац, гаранка.

DAĞLÍQ *sifət* горны; *dağlıq ölkə* горная краіна.

DAĞSİCANÍ *isim* хамяк.

DAĞÜSTÜ *sifət* нагорны; ~ *park* нагорны парк.

DAHÁ I *ədat* 1. яшчэ; ~ *nə xəbər var?* якія яшчэ навіны? ~ *kim var?* хто яшчэ ёсць? ~ *bir peşə söz* яшчэ некалькі слоў, ~ *nə lazımdır?* што яшчэ трэба? 2. больш, болей; ~ *bir şey soruşta* больш нічога не пытай; II *zərf* 1. ужо; ~ *yorulduq* ужо стомліся, ~ *gəc-*

dir ужо позна; 2. больш, болей; ~ *işləməyə-səuət* больш не буду працаваць, ~ *istəmirəm* больш не хачу, ~ *eləmətəm* больш не буду; ◊ *bir* ~ *yıççə* раз, ~ *bir* яшчэ адзін.

DAHÍ I *isim* геній; *Nizami Gəncəvi* ~ *dir* Нізамі Гянджевы – геній; II *sifət* вялікі, геніяльны; ~ *rəhbər* вялікі правадыр, ~ *alim* вялікі вучоны, ~ *şair* вялікі паэт, ~ *bəstəkar* вялікі кампазітар.

DAHİLİK *isim* геніяльнасць.

DAXÁL *isim* бax **Daxma**.

DAXÍL *isim* каса.

DAXİL *isim* унутранасць; *evin* ~ *i* унутранасць дома.

DAXİLƏN *zərf* унутрана; ~ *əzab çəkmək* унутрана пакутаваць.

DAXİLÍ *sifət* унутраны; ~ *siyasət* унутраная палітыка, ~ *xəstəliklər* унутраныя хваробы.

DAXİLİNDƏ *qoşma* усярэдзіне, унутры; *binanın* ~ унутры будынка

DAXMÁ *isim* 1. хата; 2. хаціна; 3. халупа.

DÁİM *zərf* заўсёды, заўжды, пастаянна; ~ *nəzarət altında olmaq* пастаянна знаходзіцца пад кантролем, ~ *qayğı göstərmək* пастаянна клапаціцца, ~ *təşğül olmaq* пастаянна займацца, ~ *yadda saxlamaq* заўжды памятаць.

DÁİMA *bax* **Daim**.

DAİMÍ *sifət* пастаянны, заўсёдашні; ~ *iş* пастаянная праца, ~ *küləklər* пастаянныя вятры, ~ *yaşayış yeri* пастаяннае месцажыхарства.

DAİR *qoşma* 1. да; *mövzuya* ~ да тэмы; 2. па; *bu məsələyə* ~ на гэтым пытанні.

DAİRƏ I *isim* 1. круг; ~ *nin mərkəzi* цэнтр круга, ~ *xətti* лінія круга; 2. акружнасць; ~ *çəkmək* накрэсліць акружнасць; 3. дыск; *günəşin* ~ *si* дыск сонца; 4. акруга; *seçki* ~ *si* выбарчая акруга, *hərbi* ~ ваенная акруга; 5. сфера; *xidmət* ~ *si* сфера абслугоўвання; ◊ *işgüzar* ~ *lər* дзелаваыя колы, *rəsmi* ~ *lər* афіцыйныя колы, *ədəbi* ~ *lər* літаратурныя колы; II *sifət* 1. кругавы; ~ *segmenti* кругавы сегмент; 2. акружны; ~ *seçki komissiyası* акружная выбарчая камісія.

DAİRƏVİ *sifət* круглы; ~ *möhür* круглы друк; 2. акружны; ~ *dəmir yolu* акружная чыгунка.

DAL *isim* 1. зад; *evin* ~ *задні бок дома*; 2. адваротны, тыльны бок; *vərəqin* ~ *адваротны бок ліста*, *əlinin* ~ *ilə* тыльным бокам руки; 3. канец; ~ *görüntür* канца не відаць, ~ *ini gözləmək* чакаць канца; 4. прадаўжэнне, працяг; ~ *var* працяг будзе, ~ *yoxdur* няма працягу, ~ *ini danış* расказвай працяг, ~ *na qulaq asın* слухайце працяг; II *sifət* задні; ~ *qarı* заднія дзверы, ~ *təkərlər* заднія колы, *atın* ~ *ayaqları* заднія ногі каня.

DALÁ *zərf* назад; ~ *бахтаq* аглянуцца назад.

DALÁQ *isim* селязёнка.

DALAMÁQ *feil* паліць, абпаліць; *əlimi gicikən* ~ *dı* абпаліла крапівой руку.

DALÁN *isim* 1. тупік; 2. завулак; *qaranlıq* ~ *lar* цёмныя завулкі.

DALANDÁR *isim* дворнік.

DALAŞQÁN I *isim* задзіра, задзірака; II *sifət* задзірысты, задзірлівы; ~ *oğlan* задзірысты хлопчык.

DALAŞMÁQ *feil* 1. біцца; 2. сварыцца.

DALBADÁL *zərf* адзін за адным.

DALDÁ I *isim* прытулак, зацішак; *kü-ləkdən bir* ~ *tapmaq* знайсці зацішак ад ветру; II *sifət* зацішны, утульны; ~ *yer* зацішнае месца.

DALDALANACÁQ *isim* прытулак.

DALDALANMÁQ *feil* укрыцца, схаватца; *yağışdan* ~ *sхаватца ад дажджу*.

DALĠÁ *isim* хваля; *dəniz* ~ *sı* марская хваля, *səs* ~ *sı* гукавая хваля, *fəhlə hərəkəti* ~ *sı* хваля рабочага руху.

DALĠALANJ MÁQ *feil* 1. хвалявацца; *dəniz* ~ *ır* мора хвалюецца; 2. развявацца, лунацца; *bayraq* ~ *ır* сцяг лунае.

DALĠALÍ *sifət* хвалісты.

DALĠÍC I *isim* вадалаз; II *sifət* вадалазны; ~ *kostyumu* вадалазны касцюм.

DALĠÍN *sifət* задуменны, задумлівы; ~ *baхиşlar* задумлівыя погляды.

DALĠINLÍQ *isim* задуменнасць, задумліваць.

DALÍNCA I *qoşma* па; *su* ~ *getmək* ісці на ваду, *həkim* ~ *göndərmək* наслаць на доктара; II *zərf* следам, услед; ~ *gəlmək* ісці следам, ~ *бахтаq* глядзець услед.

DALMÁQ *feil* упадаць; *düşüncələrə* ~ *упадаць у роздумы*.

DAM I *isim* 1. дах; *evin* ~ *дах дома*, *kirəmit* ~ *lar* чаранічныя дахі, ~ *ın üstündə* на даху, ~ *a* сыхтаq падняцца на дах; 2. будынак, памяшканне; *ferma* ~ *ları* памяшкання фермы, *tal-qara* ~ *ları* памяшкання для жывёлы; II *sifət* дахавы; ~ *örtük dəmiri* дахавае жалеза, ~ *örtük materialları* дахавыя матэрыялы.

DAMÁ¹ I *isim* 1. шашкі; *rus* ~ *sı* рускія шашкі, *üyxənalı* ~ *a* стаклетачныя шашкі, ~ *оунатаq* гуляць у шашкі; 2) дамка; ~ *ya* сыхтаq выйсці ў дамкі, ~ *ni tutmaq* злавіць дамку; II *sifət* шашачны; ~ *turniri* шашачны турнір, ~ *taxtası* шашачная дошка, ~ *stolu* шашачны стол.

DAMÁ² *isim* лань.

DAMÁ-DAMÁ *sifət* клецісты; ~ *parça* клецістая тканіна, ~ *dəftər* клецісты сшытак.

DAMÁQ I *isim* паднябенне, нёба; *untşaq* ~ *мяккае нёба*, *sərt* ~ *цвёрдае нёба*; II *sifət* паднябенны; ~ *boşluğu* паднябенная поласць, ~ *pərdəsi* мяккае паднябенне, *d i l ç.* ~ *saitləri* паднябенны галосны, ~ *samitləri* паднябенныя зычныя.

DAMÁR I *isim* 1. сухажылле; 2. сасуд; *qan* ~ *ı* крывяносны сасуд, ~ *daralması* звужэнне сасудаў, ~ *iltihabı* запаленне сасудаў, ~ *genişlənməsi* пашырэнне сасудаў; 2. *sifət* сасудзісты; ~ *çatmatazlığı* сасудзістая недастатковасць.

DAMARLÍ *sifət* жылісты, жылаваты; ~ *əllər* жылаватыя рукі.

DAMAZLÍQ *sifət* племянны; ~ *inək* племянная карова.

DAMCÍ *isim* капля, кропля; *şeh* ~ *sı* капля расы, *tər* ~ *sı* кропля поту, *valeriyən* ~ *sı* валяр'янавыя кроплі; \diamond *bir* ~ кропельку, *bir* ~ *da* ні каплі (ні кроплі), *dənizdə bir* ~ капля (кропля) у моры, *bir almanın iki yarısı kimi (bənəyirlər)* як дзве каплі (кроплі) вады

(падобны), *son damla qaninadək* да апошняй каплі (кроплі) крыві.

DAMCILA|MÁQ *feil* 1. капаць; *su ~yir* вада капае; 2. крапаць; *yağış ~yir* дождж крапае.

DAMCİLATMÁQ *feil* капаць, ліць па кроплях.

DAMDABACÁ *isim* дамавік.

DAMĜÁ *isim* кляймо, таўро; *~ni qızdırmaq* напальваюць кляймо, *~ basmaq* выпальваць таўро.

DAMĜALAMÁQ *feil* клеймаваць.

DAMĜALANMÁQ *feil* клеймавацца.

DAMĜALÍ *sifət* клеймаваны; *~ heuyanlar* клеймаваныя жывёлы.

DAMİZDIRMÁQ *feil* закапаць; *dərman ~ zakápaць* лякарства.

DAMLÁ *isim* бях **Damci**.

DAMLÁ-DAMLÁ *zərf* кроплямі, па кроплях.

DAM|MÁQ *feil* 1. капаць; 2. працякаць, цячы; *damdan ~ır* дах працякае.

DAN *isim* світанне, золак, досвітак; *~ yeri* світанне, *~ yeri söküləndə* на досвітку.

DANÁ *isim* цяля.

DANADİŞİ *isim* мядзведка.

DANALÍQ *isim* цялятнік.

DANIŞÍQ *isim* 1. размова, гаворка; 2. перагаворы, перамовы; *sülh ~ları* мірныя перагаворы; II *sifət* 1. гутарковы, размоўны; *~ dili* гутарковая мова; 2. перагаворны; *~ təntəqəsi* перагаворны пункт.

DANIŞIQSÍZ I *sifət* безагаворачны, бесспрэчны; *~ təslim olma* безагаворачная капітуляцыя II *zərf* безагаворачна, безумоўна; *~ razı olmaq* безумоўна пагадзіцца.

DANIŞMÁ|Q *feil* 1. гаварыць, казаць; *uşaq ~ğa başladı* дзіця пачало гаварыць, *ara vertədən ~q* гаварыць не сціхаючы, *telefonla ~q* гаварыць па тэлефоне, *rus dilində ~q* гаварыць па-руску, *həqiqəti ~q* казаць праўду, *yalan ~q* казаць хлусню; 2. згаварыцца, дамовіцца; *öz aralarında ~q* згаварыцца паміж сабой; *◇ siz nə ~danışsınız?* што вы кажэце?

DÁNİYALI *isim* датчанін, датчанка.

DANQILDAMÁQ *feil* грымець, бразгаць, грукаець.

DANQILDATMÁQ *feil* грымець; *qabları ~* грымець посудам.

DANLÁQ *isim* папрок, дакор.

DANLAMÁQ *feil* папракаць, дакараць; *haqlı ~* справядліва папракаць, *özünü ~* дакараць сябе.

DANMÁQ *feil* 1. адмаўляць; *bunu ~ olmaq* нельга адмаўляць; 2. адмовіцца, адрачыся; *sözünü ~* адмовіцца ад сваіх слоў, *dinini ~* адрачыся ад сваёй веры; 3. хаваць; *keçmişini ~* хаваць сваё мінулае, *əslini ~* хаваць сваё паходжанне.

DAR I *sifət* вузкі; *~ qarı* вузкія дзверы, *~ yol* вузкая дарога, *~ küçə* вузкая вуліца, *~ paltar* вузкае сукенка, *~ şalvar* вузкія штаны; 2. цесны; *~ otaq* цесны пакой, *~ keçid* цесны праход.

DARÁQ *isim* грэбень.

DARAQLAMÁQ *feil* расчэсваць, парасчэсваць.

DARALMÁ *isim* звужэнне; *qan damarlarının ~si* звужэнне крывяносных сасудаў.

DARALMÁQ *feil* звужацца, звужацца.

DARALTMÁQ *feil* звужаць, звужаць.

DARAMÁQ *feil* часаць, зачэсваць, расчэсваць; *saçını ~* расчэсваць валасы, *kətan ~* расчэсваць лён, *uyn ~* расчэсваць шэрсць

DARANMÁQ *feil* расчэсвацца.

DARAS|MÁQ *feil* напаяўзаць; *mürəbbəyə qarışqa ~ib* у варэнне напаяўзлі мурашы.

DARÇÍN I *isim* карыца; II *sifət* карычны; *~ turşusu* карычная кіслата, *~ ağacı* карычнае дрэва.

DARGİN *isim* даргінец, даргінка.

DARGİNCƏ *zərf* по-даргінску.

DARÍ I *isim* проса; II *sifət* прасяны; *~ unu* прасяная мука, *~ stuğı* прасяная каша.

DARİXDİRİCÍ *sifət* нудны, сумны, маркотны; *~ iş* нудная праца, *~ yol* сумная дарога.

DARİXMÁQ *feil* нудзіцца, тужыць, сумаваць; *işsizlikdən ~* сумаваць ад гультайства, *Bakı üçün ~* сумаваць на Баку, *atası üçün ~* сумаваць на бацьку.

DARISQÁL *sifət* 1. вузкаваты; ~ *küçə* вузкаватая вуліца; 2. цеснаваты; ~ *отақ* цеснаваты пакой.

DARKÉŞ *sifət* 1. вузкі; ~ *küçə* вузкая вуліца, ~ *yer* вузкае месца; 2. цесны; цесны пакой.

DARLÍQ *isim* 1. вузкасць; *küçənin* ~*ğı* вузкасць вуліцы; 2. цесната; *otağın* ~*ğı* цесната покая.

DARTILMÁQ *feil* 1. адцягвацца; 2. адшморгавацца; 3. напінацца.

DARTINMÁQ *feil* 1. пацэпвацца, перасмыквацца; 2. вырывацца, скубціся.

DARTIŞDIRMÁQ *feil* 1. тузаць, тармаціць; 2. раздзіраць, рваць.

DARTIŞMÁQ *feil* церабіць адзін аднаго.

DARTMÁQ *feil* цягнуць; *dala* ~ цягнуць назад, *özünə tərəf* ~ цягнуць да сябе, *qolundan* ~ цягнуць за руку; 2. ірваць; *saçından* ~ ірваць за валасы, *qulağından* ~ ірваць за вушы.

DARVAZÁ *isim* вароты; ~*ni* ацтақ адчыніць вароты, ~*nın ağzında durmaq* стаяць каля варот, *dəmir* ~ жалезныя вароты.

DASTÁN *isim* дастан (эпас); *xalq* ~*ları* народныя дастаны, *qəhrəmanlıq* ~*ları* геаічныя дастаны.

DAŞ *I isim* 1. камень; *hamar* ~ гладкі камень, *ağ* ~ белы камень, ~*dan tikmək* будаваць з каменя, *qiyətəli* ~ каштоўны камень, *padir* ~ рэдкі камень, *böyrək* ~ нырачны камень; 2. гіра; *kiloluq* ~ кілаграмовая гіра, *rudluq* ~ пудоваая гіра; II *sifət* мураваны; ~ *ev* мураваны дом, ~ *divar* мураваная сцяна.

DAŞIMÁQ *feil* 1. вазіць; *gəti ilə yük* ~ вазіць груз на судне, *daş* ~ вазіць камень, *tal* ~ вазіць тавар, *ərzaq* ~ вазіць прадукты, *taşınla* ~ вазіць на машыне; 2. насіць; *çatadanları* ~ насіць валізкі, *kitabları* ~ насіць кнігі, *sibində* ~ насіць у кішэні, *forma* ~ насіць форму, *ad* ~ насіць імя; 3. цягаць; *çiynində* ~ цягаць на плячы, *başında* ~ цягаць на галаве; ♦ *məsuliyyət* ~ несці адказнасць.

DAŞIYICÍ *isim* 1. вазак, возчык; 2. насільшчык; 3. носьбіт; *xəstəliyin* ~*si* носьбіт хваробы, *dil* ~*ları* носьбіты мовы.

DAŞIRMÁQ *feil* пераліць, пераліваць.

DAŞKƏSƏN *sifət* каменярэзны; ~ *taşın* каменярэзныя машыны.

DAŞ-QÁŞ *isim* каштоўныя камяні.

DAŞQƏLBLÍ *sifət* 1. бяздушны; ~ *insanlar* бяздушныя людзі; 2. няўмольны; ~ *adət* няўмольны чалавек.

DAŞQÍN *isim* разліў, паводка.

DAŞLAMÁQ *feil* 1. заслаць камянямі (дарогу); 2. кідаць каменем у каго.

DAŞLAŞMÁQ *feil* камянець, скамянець; *sement* ~*ib* цэмент скамянеў.

DAŞLÍ *sifət* камяністы; ~ *torpaq* камяністая глеба, ~ *sahil* камяністы бераг.

DAŞLÍQ *isim* камяністае месца.

DAŞJMÁQ *feil* разлівацца; *Kür tez-tez* ~*r* Кура часта разліваецца.

DAŞYONÁN *isim* каменячос.

DAVÁ *isim* бойка, скандал; ~ *salmaq* зладзіць бойку

DAVA-DƏRMÁN *isim* зёлкі.

DAVÁM *isim* 1. прадаўжэнне, працяг; *oyun* ~*ni* працяг гульні, *konserthin* ~*ni* працяг канцэрта, ~*ni var* працяг будзе; 2. даўжыня, працягласць; *əməliyyatın* ~*ni* працягласць аперацыі; 3. стойкасць, трываласць.

DAVAMÇÍ *isim* прадаўжальнік; *nəclin* ~*si* прадаўжальнік роду.

DAVAMLÍ *sifət* устойлівы; ~ *dayaq* устойлівая апора.

DAVAMLILÍQ *isim* устойлівасць.

DAVÁR *isim* статак; ~ *sürüsü* статак авечак і коз.

DAVRANÍŞ *isim* паводзіны, абыходжанне; ~ *qaydaları* правілы паводзін.

DAVRANMÁQ *feil* 1. звяртацца; *nəzakətə* ~ звяртацца ветліва, *ehtiyatla* ~ звяртацца асцярожна.

DAY *isim* бax **Dayça**.

DAYÁ|Q *isim* апора; ~*q* *pöqtəsi* пункт апоры, *ailənin* ~*ğı* апора сям'і.

DAYAMÁQ *feil* 1. упіраць; *əlini stola* ~ ўперці руку аб стол; 2. падпіраць, падперці; *əlini çənəsinə* ~ падперці падбародак рукою; 3. рыставіць; *nərdivani divara* ~ прыставіць лесвіцу да сцяны.

DAYANACÁ|Q *isim* прыпынак; *avtobus* ~ǵı *аўтобусны прыпынак*.

DAYANDIRMÁQ *feil* спыніць, затрымаць; *avtomobili* ~ *спыніць аўтамабіль*, *işi* ~ *спыніць працу*.

DAYANIQLÍ *sifət* устойлівы; ~ *inkişaf* *устойлівае развіццё*.

DAYÁN MADAN *zərf* безупынна, няспынна; ~ *işləmək* *працаваць безупынна*.

DAYAN|MÁQ *feil* 1. стаяць; *ayaq üstə* ~*таq* *стаяць на нагах*, *pönbədə* ~*таq* *стаяць у чарзе*, *üz-üzə* ~*таq* *стаяць тварам да твару*, *çiyin-çiyinə* ~*таq* *стаяць плячом да пляча*, *уап-уапа* ~*таq* *стаяць побач*, *qarşısında* ~*таq* *стаяць перад кім*, *qarovulda* ~*таq* *стаяць на варце*; 2. спыняцца, затрымлівацца; *dəzhaq* ~*dı* *станок спыніўся*, *saat* ~*dı* *гадзіннік спыніўся*, *iş* ~ *праца спынілася*, *inkişaf* ~*dı* *спыніўся рост*, *nəfəsi* ~*dı* *дыханне спынілася*; 3. пераставаць, перастаць; *yaǵış* ~*dı* *дождж перастаў ісці*.

DAYÁZ I *sifət* мелкі, неглыбокі; ~ *çay* *мелкая рака*, ~ *boşqab* *мелкая талерка*; II *zərf* мелка, неглыбока; ~ *şumlataq* *неглыбока араць*, ~ *düşünmək* *неглыбока думаць*.

DAYAZLÍQ *isim* мелкаводдзе.

DAYÇÁ *isim* жарабя.

DAYƏ *isim* 1. нянька; 2. карміцелька.

DAYÍ *isim* дзядзька.

DAYIQIZÍ *isim* стрыечная сястра.

DAYILOǴLÚ *isim* стрыечны брат.

DAYLÁQ *isim* 1. *bax Dayça*; 2. верблюздзяня.

DAZ I *sifət* лысы, пляшывы; II *isim* лысіна, плех.

DAZBÁŞ *sifət* лысы; ~ *kışi* *лысы мужчына*.

DAZÍ *isim* святаяннік, зверабой.

DAZLÍQ *isim* лысасць, пляшывасць.

DEDÍ-QODÚ *isim dan*. абгаворы, плёткі.

DEKÁBR *isim* снежань.

DEMƏK *feil* 1. гаварыць, казаць, сказаць; *düzünü* ~ *казаць праўду*, ~ *istəmək* *хацець сказаць*, ~ *olar ki*, ... *можна сказаць, што...* 2. азначаць; *bu*, o ~ *dir ki*, ... *гэта азначае, што...*

DEMƏLÍ *ara s.* такім чынам, значыць.

DEŞİCİ *sifət* свідравальны; ~ *alət* *свідравальны апарат*.

DEŞİK I *isim* дзірка; II *sifət* дзіравы; ~ *torba* *дзіравы мяшок*.

DEŞİKAÇÁN *isim* дзіркакол.

DEŞİK-DEŞİK *sifət* дзіравы, увесь у дзірках.

DEŞİKLİ *sifət* дзірчасты, дзіркаваты; ~ *süzgəc* *дзірчасты фільтр*.

DEŞİLMƏK *feil* 1. прадзіравіцца; 2. праколлацца; 3. свідравацца.

DEŞMƏK *feil* 1. дзіравіць; 2. свідраваць; 3. прабіць; *divarı* ~ *прабіць сцяну*.

DEVİR MƏK *feil* скідаць, звяргаць.

DEVRİLMƏK *feil* скідацца, звяргацца.

DEYƏSƏN *ara s.* здаецца, відаць, відавочна, напэўна.

DEYİKLİ *sifət* заручаны.

DEYİL *ədad* не; *bu sənəd* ~ *гэта не дакумент*, *bu o adam* ~ *гэта не той чалавек*, *çətin* ~ *не цяжка союг* ~ *не холадна*.

DEYİLİŞ *isim* вымаўленне; *sözün* ~*i* *вымаўленне слоў*.

DEYİLMƏK *feil* гаварыцца.

DEYİNGƏN *sifət* бурклівы; ~ *qarı* *бурклівая старая*.

DEYİN|MƏK *feil* бурчаць; *qarı* ~*ir* *стара я бурчыць*.

DEYİŞMƏ *isim* спаборніцтва; *aşıqların* ~*si* *спаборніцтва ашуга*.

DEYİŞMƏK *feil* спаборнічаць.

DƏB *isim* мода; ~ *düşmək* *увайсці ў моду*, ~*dən düşmək* *выйсці з моды*, *müasir* ~ *сучасная мода*, *son* ~ *апошняя мода*.

DƏBDƏBƏLİ *sifət* 1. раскошны; ~ *şərait* *раскошная абстаноўка*; 2. пышны; ~ *geyim* *пышны ўбор*.

DƏBƏLİK *isim* грыжа.

DƏBİLQƏ *isim* каска.

DƏCƏL I *isim* дураслівец, свавольнік, гарэза; 2. *sifət* дураслівы, гарэзлівы; ~ *uşaq* *гарэзлівае дзіця*.

DƏCƏLLİK *isim* дураслівасць, свавольства, гарэзлівасць; 2. жартаўлівасць, гуллівасць.

DƏDƏ I *isim* тата; II *sifət* бацькаўскі; ~ *malı* бацькаўскі здабытак.

DƏF¹ *isim* бубен, тамбурын; ~ *çalmaq* гульця на бубне; ◇ ~ *etmək* адбіваць на бубне.

DƏFƏ *zərf* раз; *gündə üç* ~ тры разы на дзень, *həftədə iki* ~ два разы на тыдні, *ilk* ~ першы раз, *gələn* ~ у наступны раз, *son* ~ у апошні раз, *bu* ~ на гэты раз, *hər* ~ кожны раз.

DƏFƏLƏRLƏ *zərf* не раз, неаднаразова, неаднакратна; ~ *müraciət etmək* звяртацца неаднаразова.

DƏFİNƏ *isim* скарб.

DƏFN I *isim* пахаванне; *mərhumun ~i* пахаванне нябожчыка; ~ *etmək* хаваць; II *sifət* пахавальны; ~ *mərasimi* пахавальная працэсія.

DƏFNƏ I *isim* лаўр; II *sifət* лаўровы; ~ *yağrağı* лаўровы ліст, ~ *çələngi* лаўровы вянок.

DƏFTƏR *isim* сшытак; *qalın* ~ агульны сшытак.

DƏFTƏRÇƏ *isim* запісная кніжка.

DƏFTƏRXANÁ *isim* канцелярыя.

DƏHLİZ *isim* 1. прыхожая; 2. калідор; ~ *ə* *çixmaq* выйсці ў калідор; 3. вестыбюль; *metronun ~i* вестыбюль метро.

DƏHNƏ *isim* запруда, гаць.

DƏHRƏ *isim* сякач.

DƏHŞƏT *isim* страх, жах; *müharibənin ~ləri* жахі вайны.

DƏHŞƏTLİ *sifət* страшны, страшэнны; ~ *hadisə* страшная падзея.

DƏQIQ I *sifət* дакладны, акуратны; ~ *təlumətlər* дакладныя звесткі, ~ *vaxt* дакладны час, ~ *tərəzi* дакладныя шалі, ~ *iş* дакладная праца, ~ *adam* акуратны чалавек; II *zərf* дакладна, ~ *yoxlamaq* дакладна правярыць, ~ *ölçmək* дакладна мераць, ~ *olmaq* быць дакладным; ◇ ~ *əmlər* дакладныя навукі.

DƏQIQƏ I *isim* мінута, хвіліна; *beşə on* ~ *işləyib* 10 мінут на пятаю, *bir ~yə* за адну хвіліну, *on ~dən sonra* праз (адну) хвіліну, ~ *ləri saymaq* лічыць хвіліны, *ilk ~də* у першую хвіліну; II *sifət* мінутны, хвілінны; ~ *əqrəbi* мінутная стрэлка.

DƏQIQLƏŞDİRİLMƏK *feil* удакладняцца.

DƏQIQLƏŞDİRMƏK *feil* удакладняць.

DƏQIQLİK *isim* дакладнасць, акуратнасць; *tərcümənin ~yi* дакладнасць перакладу.

DƏLƏ *isim* куніца; *meşə ~si* лясная куніца.

DƏLƏDÚZ *isim* махляр, круцель, жулік.

DƏLƏDUZLÚQ *isim* махлярства, круцельства, ашуканства, жульніцтва.

DƏLİ *sifət* 1. вар'яцкі, звар'яцелы; ~ *adət* звар'яцелы чалавек; 2. неўтаймаваны; ~ *Kür* неўтаймаваная Кура.

DƏLİCƏSİNƏ *zərf* шалёна, павар'яцку; ~ *sevmək* на вар'яцку любіць.

DƏLİK *isim* 1. адтуліна, шчыліна ~ *kəştaq* адкрыць шчыліну, ~ *yı tutmaq* заткнуць шчыліну; 2. вушка; *iyənə ~yi* вушка іголки.

DƏLİL *isim* доказ, довад; ~ *gətirmək* прыводзіць доказ.

DƏLİLİK *isim* вар'яцтва, шаленства.

DƏLLÁL *isim* маклер.

DƏLLƏK I *isim* цырульнік; II *sifət* цырульніцкі; ~ *qayısı* цырульніцкія нажніцы.

DƏM¹ I *isim* чад; II *sifət* чадны; *dəm qazı* чадны газ.

DƏM² I *isim* заварка; II *sifət* заварачны; *dəm çayını* заварачны чайнік.

DƏMİR I *isim* жалеза; II *sifət* жалезны; ~ *qarı* жалезная дзверы, ~ *filizi* жалезная руда, ~ *iradə* жалезная воля; ~ *yolu* чыгунка, ~ *dövrü* жалезны век; ◇ ~ *istí-istí döyərlər* куй жалеза, пакуль гарачае.

DƏMİRAGÁC *isim* bot. жалезнае дрэва.

DƏMİR-BETÓN *isim* жалезабетон.

DƏMİRÇİ I *isim* каваль; II *sifət* кавальскі; ~ *körüyü* кавальскі мех.

DƏMİRÇİXANÁ *isim* кузня.

DƏMİRİYOL *sifət* чыгуначны; ~ *körpüsü* чыгуначны мост.

DƏMİRİYOLÇU *isim* чыгуначнік.

DƏMKƏŞ *isim* канфорка, фаерка.

DƏMLƏMƏK *feil* заварваць, заварыць; *çay* ~ заварыць чай.

DƏMLƏNMƏK *feil* заварвацца.

DƏMRÖV *isim* лішай.

DƏMYƏ I *isim* багара; II *sifət* багарны, непаліўны; ~ *torpaqlar* непаліўныя землі.

DƏN *isim* зерне; *buğda* ~і пианічнае зерне, ~ *üyütmək* малоць зерне.

DƏNDƏNƏ *isim* шасцяря.

DƏNƏ *isim* 1. зярнятка; *buğda* ~*ləri* пианічныя зярняты, *xırda* ~*lər* дробныя зярнятки; 2. крупінка, драбок; *duz* ~*si* драбок солі; 3. штука; *bir* ~ адна штука, *peşə* ~? колькі штук?

DƏNƏLƏMƏK 1. лушчыць, лузаць; *poxudu* ~ лузаць гарох; 2. аддзяляць збожжа; *qarğidalını* ~ аддзяляць збожжжа кукурузы.

DƏNƏVƏR *sifət* зярністы; ~ *kürü* зярністая ікра.

DƏNİZ I *isim* мора; *açıq* ~ адкрытае мора, *Xəzər* ~і Каспійскае мора, ~*də üzтək* пльць на моры; II *sifət* марскі; ~ *qumu* марскі пясок, ~ *duzu* марская соль, ~ *havası* марское наветра; ~ *döyüşü* марскі бой, ~ *səyahəti* марское падарожжжа, ~ *heyvanları* марскія жывёлы, ~ *dönanması* марскі флот, ~ *nəqliyyatı* марскі транспарт.

DƏNİZÇİ *isim* марак.

DƏNİZÇİLİK I *isim* мараходства; II *sifət* мараходны; ~ *təktəbi* мараходнае вучылішча.

DƏNİZKƏNARİ *sifət* прыморскі; ~ *park* прыморскі парк.

DƏNLƏMƏK *feil* 1. дзяўбці; 2. збіраць па зернейку.

DƏNLƏNMƏK *feil* карміцца збожжам.

DƏNLİ *sifət* збожжавы; ~ *bitkilər* збожжавыя культуры.

DƏNLİK *isim* валлэ; *toyuğun* ~уі валлэ курыцы.

DƏRC: *dərc etmək* публікаваць, *dərc edilmək* публікавацца.

DƏRD *isim* гора; *böyük* ~ вялікае гора, *dözülməz* ~ невыноснае гора.

DƏRDLİ *sifət* гаротны, горкі; ~ *insan* гаротны чалавек.

DƏRƏ *isim* 1. даліна, лог; ~уə *enmək* спусціцца ў даліну; 2. цясніна; *dar* ~ вузкая цясніна.

DƏRƏCƏ *isim* 1. градус; *on* ~ *şaxta* дзесяць градусаў марозу; 2. ступень; *inkişaf* ~сі ступень развіцця, *yüksək* ~дə у найвышэйшай ступені, надзвычайна, *xevli* ~дə у значнай ступені, *artıq* ~дə ў большай ступені, *birinci* ~ першая ступень, *elmi* ~ вучоная ступень, *müqayisə* ~сі вышэйшая ступень; 3. мера; *eyni* ~дə у роўнай меры; 4. разрад; *idman* ~сі спартыўны разрад; 5. катэгорыя; *yaş* ~сі узроставае катэгорыя.

DƏRƏCƏLİ *sifət* 1. які мае ступень; *диплом першай ступені*; 2. які мае разрад; *слесар пятага разраду*; 3. які мае катэгорыю; *суддзя міжнароднай катэгорыі*.

DƏRHÁL *zərf* неадкладна, зараз жа; ~ *xəbər vermək* неадкладна наведаміць, ~ *qayıtmaq* зараз жа вярнуцца.

DƏRİ I *isim* 1. скура; *yumşaq* ~ мяккая скура, *quru* ~ сухая скура, ~*inin rəngi* колер скуры, *qiymətli* ~ дарагая скура, *süni* ~ штучная скура; 2. шкура; *ayı* ~сі мядзведжжая шкура, *qoyun* ~сі авечая шкура; 3. Футра, мех; *dovşan* ~сі заячы мех; II *sifət* 1. скураны; ~ *ayaqqabı* скураны абутак, ~ *palto* скураное паліто; 2. *tibb* скурны; ~ *xəstəlikləri* скурныя хваробы; ~ *iltihabi* дэрматыт; 3. гарбарны; ~ *zavodu* гарбарны завод, гарбарня; *◊* ~*dən qabıqdan çıxmaq* са скуры лезці (вылузвацца).

DƏRİALTİ *sifət* падскурны; ~ *toxuma* падскурная абалонка.

DƏRİN I *sifət* глыбокі; ~ *quyu* глыбокі калодзеж, ~ *yara* глыбокая рана; ~ *qazıma* глыбокае бурэнне; ~ *tənəffüs* глыбокае дыханне, ~ *hisslər* глыбокія пачуцці, ~ *təhəbbət* глыбокая любоў, ~ *uxu* глыбокі сон, ~ *böhrən* глыбокі крызіс; II *zərf* глыбока; ~ *qazmaq* капаць глыбока.

DƏRİNDƏN *zərf* глыбока; ~ *nəfəs almaq* дыхаць глыбока.

DƏRİNLƏŞDİRMƏK *feil* паглыбіць; *quyunu dərinləşdirmək* паглыбіць калодзеж.

DƏRİNLƏŞMƏK *feil* паглыбляцца, паглыбіцца.

DƏRİNLİK *isim* глыбіня; *çayın* ~уі глыбіня ракі.

DƏRK: *dərk etmək* разумець, зразумець; *məsuliyyətini* ~ *разумець сваю адказнасць*.

DƏRKƏNÁR *isim* рэзалюцыя; ~ *qoymaq* паставіць рэзалюцыю.

DƏRMÁN I *isim* лякарства, лекі; *həb* ~ *лекі ў таблетках*, *başağrısı* ~ *лекі ад галаўнога болю*, *uخی* ~ *снатворныя лекі*, *ağrıksən* ~ *лар болесуцішальныя лекі*, ~ *nin təsiri* дзеянне лекаў; II *sifət* лекавы; ~ *bitkiləri* лекавыя расліны.

DƏRMANLAMÁQ *feil* пратраўліваць, пратраўляць.

DƏRMƏK *feil* 1. ірваць, зрываць; *gül* ~ *ірваць кветкі*; 2. збіраць; *üzüm* ~ *збіраць вінаград*.

DƏRNƏJK *isim* кружок, гурток; *siyasi* ~ *к палітычны гурток*, *ədəbiyyat* ~ *у літаратурны гурток*.

DƏRS I. *isim* урок; *ədəbiyyat* ~ *урок літаратуры*, ~ *in sonu* канец урока, ~ *ə hazırlaşmaq* рыхтавацца да ўрока, ~ *ə geciktək* спазніцца на ўрок, ~ *vertək* даваць урокі, ~ *lərini öyrəntək* вучыць урокі; II *sifət* навучальны, вучэбны; ~ *ili* навучальны (вучэбны) год, ~ *vəzəiti* навучальны (вучэбны) дапаможнік.

DƏRSLİJK *isim* падручнік; *ədəbiyyat* ~ *у падручнік літаратуры*.

DƏRYÁ *isim* *bax Dəniz*.

DƏRYAZ *isim* кася; ~ *sarı* кассё, касільна.

DƏRZ *isim* сноп; *arpa* ~ *ячменны сноп*; II *sifət* снаповы; ~ *tayası* снаповая тарпа.

DƏRZİ I *isim* кравец; II *sifət* кравецкі; ~ *etalatxanası* кравецкая майстэрня, ~ *qayçısı* кравецкія нажніцы.

DƏSMÁL *isim* ручнік; *qab* ~ *посудны ручнік*, *çay* ~ *чайны ручнік*.

DƏST *isim 1. пара; *bir* ~ *alcək* пара пальчатка, ~ *corab* пара шкарпэтак; II камплект; ~ *halında* у камплекце.*

DƏSTƏ¹ *isim* 1. вязка, звязак; *bir* ~ *açar* звязак ключоў; 2. пучок; *göyərtili* ~ *пучок зеляніны*; 3. букет; *gül* ~ *сі букет кветак*; II *sifət* пучковы.

DƏSTƏ² *isim* 1. група; *bir* ~ *uşaq* група дзяцей; 2. атрад; *partizan* ~ *сі партызанскі атрад*, *geoloji-kəşfiyyat* ~ *сі геолагаразведаны атрад*.

DƏSTƏJK¹ *isim* 1. ручка; *qarın* ~ *уі дзвярная ручка*; 2. дзяржанне, дзяржальна; *xəncərin* ~ *уі дзяржальня кінжала*; 3. трубка; *telefon* ~ *уі тэлефонная трубка*.

DƏSTƏK² *isim* падтрымка; *tənəvi* ~ *маральная падтрымка*, *siyasi* ~ *палітычная падтрымка*.

DƏSTƏKLƏMƏK *feil* падтрымліваць.

DƏSTƏLƏMƏK *feil* збіраць у букет, збіраць у пучок.

DƏVƏ I *isim* вярблюд; ~ *karvanları* караваны вярблюдаў; II *sifət* вярблюджы; ~ *südü* вярблюджае малако, ~ *uynu* вярблюджае шэрсць.

DƏVƏCİ *isim* верблюджатнік.

DƏVƏDABANİ *isim* *bot.* падбел.

DƏVƏDƏLLƏYİ *isim* багамол.

DƏVƏQUŞU *isim* страус.

DƏVƏT *isim* запрашэнне.

DƏYƏNƏJK *isim* палка; 1. *zoğal* ~ *уі кізілавая палка*; 2. дубінка; *polis* ~ *уі паліцэйская дубінка*, ~ *kələvir* *maq* ударыць дубінкай.

DƏYƏR *isim* 1. вартасць, кошт; *əmlakın* ~ *і кошт маёмасці*, ~ *qanuni* закон кошту, *izafi* ~ *прыбавачная вартасць*; 2. Каштоўнасць; *tənəvi* ~ *лар духоўныя каштоўнасці*.

DƏYƏRLİ *sifət* каштоўны, цэнны; ~ *əsər* каштоўны твор.

DƏYİRMÁN I *isim* млын; *yel* ~ *ветраны млын*, *вятрак*, *su* ~ *вадзяны млын*, ~ *da dən* *üyük* *tək* малоць збожжа на млыне; II *sifət* млынавы; ~ *uynu* млынавая мука.

DƏYİRMANÇI *isim* мельнік, млынар.

DƏYİRMİ *sifət* круглы; ~ *sifət* круглы твар; \diamond ~ *stol* *arxasında* за круглым сталом.

DƏYİŞDİRMƏK *feil* 1. мяняць; *ağları* ~ *мяняць бялізну*, *pönbəçini* ~ *мяняць дзяжурнага*; 2. абменьваць, мяняць; *tənzilini* ~ *мяняць кватэру*, *atları* ~ *мяняць коней*.

DƏYİŞƏN *sifət* пераменны; ~ *hava* пераменнае надвор'е, ~ *kətiyyət* пераменная велічыня, ~ *səğəyan* пераменны ток.

DƏYİŞİK *sifət* пераблытаны; ~ *ünvanlar* пераблытанья адрасы.

DƏYİŞİKLİK *isim* перамена.

DƏYİŞKƏN *sifət* зменлівы; ~ *hava* зменлівае надвор'е.

DƏYİŞMƏK *feil* 1. мянцяца, памянцяца; *kitablarını ~mək* мянцяца кнігамі, *yerlərini ~mək* памянцяца месцамі; *üzdən ~mək* мянцяца з твару (у твары); 2. мянцяца, змянцяца; *külək ~di* вецер змяніўся, *xasiyyətini ~ib* характар змяніўся, *kənd tatat ~ib* вёска зусім змянілася.

DƏYMƏK¹ *feil* 1. чапаць, кранаць; *əl ~mək* чапаць рукой, *uşaqlara ~məyin* не чапай дзяцей; 2. ударыцца, стукнуцца; *ayağı ~mək* стукнуцца нагой; 3. трапляць, папасці; *güllə hədəfə ~di* куля папала ў цэль.

DƏYMƏK² *feil* паспяваць, спець, выспець; *şəftəli ~ib* персік паспеў.

DƏYMİŞ *sifət* спелы; ~ *alma* спелы яблык.

DƏZGƏH *isim* станок, варштат; *toxucu ~l* ткацкі станок.

DİNQILDATMAQ *feil* брынкаць, тромкаць.

DİNQILTI *isim* дзіньканне, дзынканне.

DİNQILDAMAQ *feil* бразгаць.

DIRMANMAQ *feil* узбірацца, забірацца, узлазіць; *dağa ~* узбірацца ў гару.

DIRMAŞMAQ *feil* лезці; *ağaca ~* лезці на дрэва, *divara ~* лезці на сцяну.

DIRMİQ *isim* граблі.

DIRMIQLAMAQ *feil* гарнуць граблямі.

DIRNAQ *isim* 1. Ногаць, пазгогаць; ~ *tutmaq* стрыгчы пазногці; 2. кіпцюр; 3. капыт; *atın ~ları* капыты каня.

DİB *isim* дно; *gölün ~i* дно возера, *yarğanın ~i* дно яра, *stəkanın ~i* дно шклянкі.

DİBSİZ *sifət* бяздонны; ~ *çəllək* бяздонная бочка.

DİDƏRGİN *isim* бадзьяга, вандроўнік.

DİDMƏK *feil* абшчыпаць; *tükünü ~* абшчытаў пёры.

DİGƏR I *sifət* іншы, другі; ~ *ölkələrdə* ў іншых краінах, ~ *çıxışlar* іншыя выступы; II *isim* іншы, другі; *~ləri haqqında* пра іншых.

DİK I *sifət* 1. стромы, стромкі; ~ *qaya* стромая скала; 2. круты, стромкі, абрывісты; ~ *yoxuq* круты ўздым, ~ *yol* крутая дарога; II *zərf* стаўма, тарчма; ~ *durmaq* стаяць тарчма.

DİKBÁŞ *sifət* дзёрзкі, грубы.

DİKDABÁN *isim* з высокім абцасам; ~ *ayaqqabı* туфлі з высокім абцасам.

DİKMƏK: **göz dikmək** квапіцца.

DİKMƏK

DİKSİN MƏK *feil* уздрыгнуць, дрыжаць.

DİQQƏT *isim* 1. увага; *~ini cəlb etmək* прыцягнуць увагу, ~ *vertmək* звяртаць увагу, *~ini uyandıрмаq* адцягнуць увагу, *~ini cətlətmək* засяродзіць увагу, ~ *yetirtmək* удзяляць увагу.

DİQQƏTLƏ *zərf* уважліва; ~ *qulaq asmaq* слухаць уважліва.

DİQQƏTLİ *sifət* уважлівы; ~ *şagird* уважлівы вучань.

DİQQƏTSİZLİK *isim* няўважлівасць.

DİL I *isim* 1. язык; *~in* уся кончык языка; 2. мова; *Azərbaycan ~i* азербайджанская мова, *ana ~i* родная мова, *qohum ~lər* родная мова, ~ *öyrənmək* вывучыць мову; *ədəbi ~* літаратурная мова, *dənışıq ~i* размоўная мова; II *sifət* язычны; ~ *əzələsi* язычныя мышцы, ~ *səmitləri* язычныя зычныя.

DİLÇƏK *isim* язычок.

DİLÇİ *isim* мовазнавец.

DİLÇİLİK *isim* мовазнаўства.

DİLƏK *isim* *bax Arzu*.

DİLƏMƏK *feil* *bax Arzulamaq*.

DİLƏNÇİ *isim* жабрак, старац.

DİLƏNÇİLİK *isim* папрашайніцтва.

DİLƏNMƏK *feil* прасіць міласціну.

DİLİM *isim* 1. луста, скібка; *bir ~ çörək* луста хлеба; 2. долька; *portağal ~i* апельсінавая долька.

DİLİMLƏMƏK *feil* рэзаць лустамі; *qargızı ~* рэзаць кавун лустамі.

DİLLƏNMƏK *feil* загаварыць.

DİLLƏŞMƏK *feil* спрацацца.

DİLLİ *sifət* гаваркі, гаварлівы.

DİLÖNÜ *sifət* пярэднеязычны; ~ *səmitlər* пярэднеязычныя зычныя.

DİMDİK *isim* дзюба.

DİN *isim* рэлігія; *islam* ~i ісламская рэлігія, *xristian* ~i хрысціянская рэлігія.

DİNC I *sifət* 1. ціхі, спакойны; ~ *adam* спакойны чалавек, ~ *uşaqlar* ціхіх дзеці, ~ *həyat* ціхае жыццё; 2. мірны; ~ *yolla* мірным шляхам; II *zərf* 1. ціха, спакойна; ~ *oturmaq* сядзець спакойна; 2. мірна; ~ *yaşamaq* жыць мірна.

DİNCƏLMƏK *feil* адпачываць; *işdən sonra* ~ адпачываць пасля працы.

DİNLİK *isim* спакой, супакой; ~ *bilmətək* не ведаць спакою.

DİNDİRMƏK *feil* 1. гаварыць, размаўляць; 2. дапытваць, распытваць; *şahidləri* ~ дапытваць сведак.

DİNİ *sifət* рэлігійны; ~ *təfkiyə* рэлігійная ідэалогія, ~ *xurafat* рэлігійныя забабоны.

DİNLƏMƏK *feil* слухаць; *musiqi* ~ слухаць музыку, *təruzə* ~ слухаць даклад.

DİN|MƏK *feil* гаварыць, загаварыць; *o* ~diən загаварыў.

DİNMƏZ *zərf* моўчкі; ~ *başmaq* глядзець моўчкі.

DİNSİZ I *sifət* няверуючы; II *isim* нявернік.

DİPLÓM *isim* дыплом; *fərqləntə* ~u дыплом з адзнакай.

DİPLOMLÚ *sifət* дыпламаваны; ~ *mütəxəssis* дыпламаваны спецыяліст.

DİPLOMSÚZ *sifət* без дыплама.

DİRƏK *isim* 1. слуп; *elektrik* ~kləri электрычныя слупы; 2. падпора; *çadırın* ~yu падпора шатра.

DİRƏMƏK *feil* 1. упіраць, уперці; *əlini dizinə* ~ уперці руку ў калена, *gözünü* ~ ўперці вочы; 2. падпіраць, падперці.

DİRƏNMƏK *feil* 1. упірацца; *divara* ~ упірацца ў сцяну; 2. упарціцца, наравіцца.

DİRİ I *sifət* 1. жывы; ~ *balıq* жывая рыба, ~ *toyuq* жывая курыца, ~ *çəki* жывая вага; 2. жывы, рухавы ~ *uşaq* жывае дзіця; 2. *zərf* жыўцом; ~ *tutmaq* браць жыўцом; *o nə ~dir nə ölü* ні жывы ні мёртвы.

DİRİBÁŞ *sifət* шустры, жвавы; ~ *oğlan* шустры хлопчык.

DİRİ-DİRİ *zərf* жыўцом; ~ *yemək* жыўцом з'есці.

DİRİLİK *isim* стан жывога.

DİRİLMƏK *feil* ажываць, ажыць.

DİRİLTMƏK *feil* ажыўляць, ажывіць.

DİRRİK *isim* агарод, гарод.

DİRSƏK I *isim* локаць; ~*lərini stolun üstünə qoymaq* класці локці на стол; ~*dən uuxarı* вышэй локця; II *sifət* локцевы; ~ *oupağ* локцевы сустаў.

DİŞ I *isim* 1. зуб; ~*in kökü* карань зуба, *ağil* ~i зуб мудрасці, *azı* ~i карэнны зуб, *süd* ~i малочны зуб, *qoyta* ~lər устаўныя зубы; 2. долька; *bir* ~ *sarımsaq* адна долька часнаку; II *sifət* зубны; ~ *həkim* зубны лекар, ~ *ağrısı* зубны боль, ~ *təcisi* зубная паста, ~ *fırçası* зубная ічотка.

DİSDƏK *isim* укус.

DİSİCİK *isim* bot. песцік.

DİSLƏMƏK *feil* кусаць, укусіць; *it əlimi* ~di сабака ўкусиў руку.

DİŞLİ *sifət* 1. зубаты; ~ *balinalar* зубатая кіты; 2. зубчасты; ~ *çarx* зубчастае кола.

DİV *isim* дзіва.

DİVÁN I *isim* канапа; ~*da əyləşmək* сядзець на канапе; II *sifət* канапавы; ~ *balış* канапавая падушка.

DİVANƏ *isim* вар'ят.

DİVÁR *isim* сцяна, мур; *şəhər* ~i гарадская сцяна, ~*a dırtaşmaq* на сцяну лезці, ~--*a* сцяна к сцяне, ~*dan aşmaq* пералезці цераз сцяну.

DİYÁR *isim* краіна, край; *Odlar* ~i краіна агнёў, *doğta* ~родны край.

DİYARŞÜNASLIQ *isim* краязнаўства.

DİYİRLƏMƏK *feil* качаць; *topu* ~ качаць мяч.

DİZ I *isim* калена; ~*ini qatlamaq* згінаць калена, ~*ə qədər* на калена, ~ *üstə* на каленях; II *sifət* каленны; ~ *qarağı* каленная рэпка, ~ *oupağı* каленны сустаў; *o* ~ *çökdürmək* паставіць на калені.

DİZİN-DİZİN: ~ *sürünmək* поўзаць на каленях.

DODÁQ I *isim* губа; *alt* ~ ніжняя губа, *üst* ~ верхняя губа, ~*lərini büzmək* надзьмуць

губы; II *sifət* губны; ~ *boyası* губная намада, ~ *samiti d i l ç.* губны зычны.

DODACLANÁN *sifət dilç.* лабіялізаваны; ~ *saitlər* лабіялізаваныя галосныя.

DOĞMÁ *sifət* родны; ~ *qardaş* родны брат, ~ *ölkə* родны край.

DOĞ|MÁQ *feil* 1. раджаць, нарадзіць; *uçaq ~maq* нарадзіць дзіця; 2. узыходзіць, узысці; *günəş ~du* узышло сонца.

DOĞRAMÁC *isim* халаднік.

DOĞRAMÁQ *feil* 1. сячы, секчы; *odun ~ секчы дровы*; 2. кроіць, рэзаць; *çörək ~ рэзаць хлеб*; 3. крышыць; *çörək ~ крышыць хлеб*, *göy ~ крышыць зеляніну*; 4. калоць; *qənd ~ калоць цукар*.

DOĞRÚ¹ I *sifət* 1. правільны; ~ *yol* правільны шлях, ~ *cavab* правільны адказ; 2. праўдзiвы; ~ *söz* праўдзiвае слова; II *zərf.* правільна; ~ *dənışmaq* казаць правільна, ~ *başa düştək* правільна зразумець.

DOĞRÚ² *qoşma* 1. на; *qərbə ~ на захад*; 2. пад; *aхşата ~ пад вечар* 3. да; *yeni qəlbə-lərə ~ irəli!* уперад, да новых перамог!

DOĞRUDÁN *zərf* сапраўды; о, ~ *xəstə-dir* ён сапраўды хворы.

DOĞRULTMÁQ *feil* апраўдаць, апраўдваць; *etimadını ~ апраўдаць давер*, *ümidini ~ апраўдаць надзеі*.

DOĞRUSÚ *ara s.* сапраўды.

DOĞUL|MÁQ *feil* нараджацца, радзіцца.

DOĞÚM I *isim* нараджэнне; ~ *günü* дзень нараджэння, ~ *duğı yer (il)* год і месца (год) нараджэння; II *sifət* радзiльны; ~ *evi* радзiльны дом.

DOĞÚŞ *isim* роды; *ağır ~ цяжкія роды*, *erkən ~ заўчасныя роды*.

DOXSÁN *say* дзевяноста; ~ *bir* дзевяноста адзiн.

DOXSANINCÍ *say* дзевяносты; ~ *illər* дзевяностыя гады.

DOQQÁZ *isim* весніцы.

DOQQÚZ *say* дзевяць; ~ *dəfə* дзевяць разоў.

DOQQUZUNCÚ *say* дзевяты; ~ *sinif* дзевяты клас.

DOLÁB *isim* шафа; *paltar ~i* адзежная шафа.

DOLABÇÁ *isim* тумбачка.

DOLÁQ *isim* 1. абмотка; ~ *sız məftil* провад без абмоткі; 2. ануча.

DOLAMÁQ *feil* абмотваць, абкручваць.

DOLANMÁQ¹ *feil* 1. круціцца, вярцецца; *öz oxu ətrafında ~ круціцца вакол сваёй восі*, *Günəşin ətrafına ~ круціцца вакол Сонца*; 2. абмотвацца, абматацца, абвівацца; *boynuna ~ абвівацца вакол шыі*; 3. абыходзіць, абысці; *bütün şəhəri ~ абысці ўвесь горад*.

DOLAN|MÁQ² *feil* 1. ужывацца, ужыцца; 2. пажываць, жыць; *nesə dolanırsan? як маецця? — як жывяця? як пажываеця?*

DOLAŞÍQ *sifət* блытаны, забытаны; ~ *sap* блытаная нітка, ~ *saç* блытаныя валасы, ~ *iş* забытаная справа, ~ *təsələ* забытанае пытанне.

DOLAŞIQLÍQ *isim* блытанiна.

DOLAŞ|MÁQ *feil* 1. блытацца; *sap ~ir* ніткі блытаюцца, *fikirlər ~ir* думкі блытаюцца; 2. хадзіць, валачыцца; *küçələri ~maq* хадзіць па вуліцах.

DOLAYI *sifət* 1. кружны; ~ *yol* кружны шлях; 2. абходны, цёмны; ~ *yolla* абходным шляхам.

DOLAŞÁ *isim* галка.

DOLÇÁ *isim* збан; *mis ~ медны збан*.

DOLDURMÁQ *feil* запаўняць, напоўніць; *vedrəni su ilə ~ напоўніць вядро вадой*, *ciblərini ~ напоўніць кішэні*.

DOLMÁ *isim* долма (галубцы); *kəlat ~si* галубцы, *yağraq ~si* галубцы ў вінаградным лісці.

DOL|MÁQ *feil* 1. напоўніцца, запоўніцца; *Zal adamla ~du* Зала напоўнілася людзьмі, *qəlbim sevinclə ~du* душа мая напоўнілася радасцю.

DOLMALÍQ *sifət* прызначаны для падрыхтоўкі долмы; ~ *ət* мяса для долмы, ~ *kəlat* капуста для долмы.

DOLÚ¹ *sifət* поўны; ~ *stəkan* поўная шклянка, ~ *səbət* поўны кошык, *su ilə ~ поўны вадой*.

DOLÚ² *isim* град; *taxılı ~ vurdu grad zbiŭ zbojzha*.

DON *isim* сукенка, плацце; ~ *geyinmək nasić sukenku, irək ~ шаўковае плацце*.

DONDURMÁ *isim* марожанае; *qaumaqlı ~ сметанковае марожанае*.

DONDURMÁQ *feil* замарожваць, замарозіць; *əti ~ замарозіць мяса*.

DONQARLIQ *isim* гарбатасць.

DON|MÁQ *feil* мёрзнуць, замярзаць; *su ~du vada замерзла, əllərim ~ur рукі мёрзнуць*.

DONMÚŞ *sifət* мёрзлы; ~ *çay мёрзлая рака*.

DONÚQ *sifət* цьмяны; ~ *gözlər цьмяныя вочы*.

DONUŞLÚQ *isim* мерзлата.

DONÚZ I *isim* свиння; II *sifət* свіны; ~ *piyi свіное сала*.

DONUZÇULÚQ *isim* свінаводства, свінагадоўля.

DOR *isim* мачта.

DOST I *isim* сябар; *uaxın ~ блізкі сябар, köhnə ~ даўні (стары) сябар, həqiqi ~ сапраўдны сябар, uşaqlıq ~и сябар дзяцінства*; II *sifət* сяброўскі; ~ *salamı сяброўскае прывітанне*.

DOSTLAŞMÁQ *feil* пасябраваць.

DOSTLÚQ *isim* дружба, сяброўства.

DOŞÁB *isim* бекмес (густы сок тута, вінаграду).

DOVDÁQ *isim* драфа.

DOVĠÁ *isim* довга (кісламалочная страва).

DOVŞÁN I *isim* заяц; *ağ ~ заяц-бяляк*; II *sifət* заечы; ~ *izləri заячыя сляды*.

DOYMÁQ *feil* наядацца, пад'есці.

DOYÚNCA *zərf* дасыта, уволю, поўнасцю; ~ *yetək наесціся ўволю, ~ uatmaq наспаць ўдоставь*.

DÖL *isim* плод.

DÖLLÜK *sifət* племянны; ~ *heyvan племянная жывёла*.

DÖNDƏRMƏK *feil* павярнуць; *taşını sağa ~ павярнуць машыну направа*.

DÖNƏ-DÖNƏ *zərf* не раз, неаднаразова; ~ *türaciət etmək неаднаразова звяртацца*.

DÖNGƏ *isim* паварот; *çayın ~sində на павароце raki, yolun ~ паварот дарогі*.

DÖNMƏK *feil* 1. паварочвацца, павярнуцца; *sağa ~ паварочвацца направа, sola ~ паварочвацца налева*; 2. паварочваць, павярнуць; *evə ~ паварочваць дадому, yoldan ~ паварочваць з дарогі*; 3. варочацца, вярнуцца; *vətəninə ~ вярнуцца на радзіму*.

DÖNÜŞ *isim* паварот, пералом; ~ *ili год пералому, işdə ~ yaratmaq стварыць пералом у працы*.

DÖRD I *say* чатыры; ~ *qardaş чатыры браты*; II *isim* чацвёрка; ~ *yazmaq напісаць чацвёрку, imtahanən ~ almaq атрымаць чацвёрку на экзамене*.

DÖRDBUCAQLI I *sifət* чатырохвугольны; II *isim* чатырохвугольнік.

DÖRDQÁT *sifət* 1. чатырохслаёвы, чатырохпластовы; ~ *kağız чатырохслаёвая папера*; 2. чатырохразовы; ~ *dünya çempionu чатырохразовы чэмпіён свету*.

DÖRDLÜK *isim* чацвёрка.

DÖRDLÜKDƏ *zərf* учатырох.

DÖRDÜNCÜ *say* чацвёрты; ~ *mərtəbə чацвёрты наверх*.

DÖŞ I *isim* грудзі; *enli ~ шырокая грудзі, ~iynə basmaq прыціснуць да грудзей, ~ vertək карміць грудзьмі*; II *sifət* 1. грудны; ~ *vəzi грудная жалеза, ~ qəfəsi грудная клетка*; 2. нагрудны; ~ *nişanı нагрудны знак*.

DÖŞƏK I *isim* матрац; *rambiq ~ ватоваы матрац*; II *sifət* матрацны; ~ *parçası матрацная тканіна*.

DÖŞƏMƏ *isim* 1. падлога; *taxta ~ падлога з дошак, tərtər ~ мармуровая падлога*; 2. насціл; *yolun ~si насціл дарогі*; II *sifət* падлогавы, для падлогі; ~ *taxtaları дошкі для падлогі*.

DÖŞƏMƏK *feil* 1. насцілаць; *xalça ~ насцілаць дываны*; 2. масціць, намошчваць; *küçəyə dəş ~ масціць вуліцу камянямі*; 3. класці; *parket ~ класці паркет*.

DÖŞLÜK *isim* 1. нагруднік; *uşaq ~yi дзіцячы нагруднік*; 2. фартух; *tətbəx ~yi кухонны фартух*.

DÖVLƏT I *isim* дзяржава; *Azərbaycan* ~i *Azərbaycan* дзяржава, *müstəqil* ~lər *незалежныя дзяржавы*, ~ *başçısı* *кіраўнік дзяржавы*; II *sifət* дзяржаўны; ~ *sərhədi* *дзяржаўная мяжа*, ~ *himni* *дзяржаўны гімн*, ~ *dili* *дзяржаўная мова*, ~ *imtahanları* *дзяржаўныя экзамены*.

DÖVLƏTLƏNMƏK *feil* багацець, разбагацець.

DÖVLƏTLİ *sifət* багаты; ~ *ailə* *багатая сям'я*.

DÖVR *isim* 1. абарот; *bir* ~ *адзін абарот*, ~ *etməк* *рабіць абароты*; 2. перыяд, час; *o* ~*də* *у той час*, *inkışaf* ~*ü* *перыяд развіцця*, *indiki* ~ *сапраўдны перыяд*, *bizim* ~*ümüzdə* *ў наш час*; 3. эпоха, эра, век; *daş* ~*ü* *каменны век*, *feodalizm* ~*ində* *у эпоху феадалізму*, *intibah* ~*ü* *эпоха адраджэння*.

DÖVRÁN *isim* 1. цыркуляцыя; *qan* ~*i* *цыркуляцыя крыві*; 2. эпоха, эра; *yeni era* *новая эра*.

DÖVRƏ *isim* 1. круг, акружнасць; *təkririn* ~*si* *акружнасць кол*; 2. цыкл; 3. ланцуг; *elektrik* ~*si* *электрычны ланцуг*.

DÖVRİ *sifət* перыядычны; *elementlərin* ~ *sistemi* *перыядычная сістэма элементаў*, ~ *tətbuat* *перыядычны друк*.

DÖVRİYYƏ *isim* абарот; *pul* ~*si* *грашовы абарот*, *pulu* ~*yə* *buraxmaq* *пусціць грошы ў абарот*.

DÖYƏNƏK *isim* мазоль.

DÖYMƏK *feil* 1. біць, пабіць; 2. таўчы, растаўчы; *sarımsaq* ~ *taўчы часнок*; 3. малоць; *taxıl* ~ *малоць зерне*; 4. каваць; *dəmir* ~ *каваць жалеза*; 5. стукаць; *qarını* ~ *стукаць у дзверы*.

DÖYÜLMƏK *feil* 1. збівацца; 2. таўчыся; 3. малоцца; 4. кавацца.

DÖYÜNTÜ *isim* біццё; *urək* ~*sü* *біццё сэрца*.

DÖYÜŞ *isim* бой, бітва; *hücum* ~*ü* *наступальны бой*, ~*ə* *buraxmaq* *увесці ў бой*, ~*süz* *almaq* *узяць без бою*.

DÖYÜŞÇÜ *isim* баец.

DÖYÜŞKƏN *sifət* 1. задзірысты, задзірлівы; 2. ваяўнічы; ~ *xalq* *ваяўнічы народ*; 3. байцовы; ~ *xoruz* *байцов певень*.

DÖYÜŞMƏK *feil* біцца, ваяваць; *düşmənlə* ~ *ваяваць з ворагам*.

DÖZMƏK *feil* 1. цярпець, трываць; *ağrıya* ~ *цярпець боль*, *acılığa* ~ *трываць голад*, *haqsızlığa* ~ *цярпець несправядлівасць*, *soyuğa* ~ *трываць холад*; 2. вытрымліваць, выносіць; *ayrılığa* ~ *вытрымліваць расстанне*, *çətinliyə* ~ *вынесці цяжкасці*.

DÖZÜLMƏZ *sifət* 1. нецярпімы, недапушчальны; ~ *hərəkət* *нецярпімы ўчынак*; 2. нясцерпны, нязносны; ~ *ağrı* *нясцерпная боль*.

DÖZÜMLÜ *sifət* 1. цярплівы, цягавіты; 2. трывалы, вынослівы; ~ *döyüşü* *цягавіты баец*.

DUA *isim* малітва; ~ *oxumaq* *чытаць малітву*, ~ *uzmaq* *пісаць малітву*.

DUL *isim* удава, удавец.

DULUZÇU *isim* ганчар.

DUMÁN *isim* туман; *qatı* ~ *çustı* *туман*.

DUMANLI *sifət* туманны; ~ *hava* *туманна надвор'е*.

DURĞU: *durğu işarələri* *знакі прыпынку*.

DURĞUN *sifət* стаячы; ~ *su* *стаячая вада*.

DURĞUNLUQ *isim* застоў; ~ *dövrü* *перыяд застою*.

DURMADAN *zərf* безупынна, няспынна; ~ *işlətək* *безупынна працаваць*, ~ *dağıtmaq* *безупынна казаць*.

DURMAQ *feil* 1. стаяць; *pönbədə* ~ *стаяць на чарзе*, *ayaq üstə* ~ *стаяць на нагах*, *dizi üstə* ~ *стаяць на каленях*, *qarovulda* ~ *стаяць на варце*, *dövlət başında* ~ *стаяць на чале дзяржавы*, *küncdə* ~ *стаяць у куце*, *yerində* ~ *стаяць на месцы*; 2. уставаць, устаць; *yerindən* ~ *уставаць з месца*, *yatağından* ~ *уставаць з ложка*, *tezdən* ~ *уставаць рана*.

DURNÁ I *isim* журавель, жораў; 2. *sifət* жураўліны; ~ *qatırı* *жураўліны вырай*.

DURU *sifət* 1. вадкі; ~ *şorba* *вадкі суп*, ~ *uapasaq* *вадкае паліва*; 2. чысты; ~ *su* *чыстая вада*.

DURUL|MÁQ *feil* адстойвацца; *su ~ur вада адстойваецца.*

DURÚM *isim* стан; *sağlamlıq ~u стан здароўя.*

DURÚŞ *isim* 1. пастава, постаць, выгляд; 2. стойка; *döyüş ~u баявая стойка, sıra ~u страявая стойка.*

DUSTÁ|Q *isim* 1. зняволены; *siyasi ~q палітычны зняволены;* 2. арыштаваны; *~ğı azad etmək вызваленне арыштаванага.*

DUSTAQXANÁ *isim* турма; *~ya salmaq пасадзіць у турму.*

DUYĖÚ *isim* адчуванне; *görmə ~su бачнае адчуванне, eşitmə ~su слыхавое адчуванне.*

DUYĖULÚ *sifət* чуткі, чуйны; *~ adam чуткі чалавек.*

DUYMÁQ *feil* 1. адчуваць, адчуць; 2. угадваць, угадаць.

DUYÚQ: *duyuq düşmək* пачуць, *duyuq salmaq* насцярожваць.

DUZ I *isim* соль; *narın ~ дробная соль, хөрək ~u навараная соль;* II *sifət* 1. саляны; *~ süxurları саляныя народы;* 2. салявы; *~ təhlülü салявы раствор.*

DUZQABÍ *isim* салянка, сальніца.

DUZLAMÁQ *feil* саліць; *salatı ~ саліць салату.*

DUZLANMÁQ *feil* саліцца.

DUZLÚ *sifət* салёны; *~ göllər салёныя азёры, ~ şorba салёны суп, ~ xıyar салёныя агуркі.*

DUZSÚZ *sifət* несалёны; *~ хөрək несалёная трава.*

DÜÇÁR: *düçar olmaq* напаткаць, спасцігнуць; *o, bəlaya düçar oldu* з яго напаткала няшчасце.

DÜHÁ *isim* геній.

DÜKÁN *isim* крама; *çörək ~ı хлебная крама, ~ aşmaq адкрывць краму.*

DÜLGÖR I *isim* цясяляр; II *sifət* цясялярскі; *~ işi цясялярская справа.*

DÜNÖN *zərf* учора; *~ axşam учора ўвечары.*

DÜNƏNKÍ *zərf* учарашні; *~ söhbət учарашняя размова, ~ yağış учарашні дождж.*

DÜNYÁ I *isim* свет; *~nün əmələ gəlməsi* паходжанне свету, *müasir ~* сучасны свет, *bütün ~ni gəzmək* аб'ехаць увесь свет, *~ çempionu* чэмпіён свету, *elm ~sı* свет навукі; II *sifət* сусветны; *~ okeanı* сусветны акіян, *~ müharibəsi* сусветная вайна, *~ rekordu isim* сусветны рэкорд.

DÜNYAGÖRÜŞÜ *isim* светапогляд; *müasir ~* сучасны светапогляд.

DÜRME|K *isim* дзюрмак (бутэрброд у выглядзе трубочкі); *pendir ~yi* дзюрмак з сырам.

DÜRÜST I *sifət* правільны, дакладны; *~ ifadə* дакладны выраз; II *zərf* правільна; *~ cavab* вертэк правільна адказваць.

DÜSÖR *isim* кірка.

DÜSTÜR *isim* формула; *riyazi ~* матэматычная формула.

DÜŞBƏRƏ *isim* дзюшбара (дробныя пельмені).

DÜŞƏRGƏ *isim* 1. стан; *tarla ~sı* палявы стан; 2. лагер; *turist ~sı* турысцкі лагер.

DÜŞKÜN *sifət* 1. нядужы; *~ qoca* нядужы стары; 2. ласы, ахвочы; *şöhrət ~ü* ласы да славы.

DÜŞ|MƏK *feil* падаць, упасці; *ağacdan alma ~dü* з дрэва ўпаў яблык, *əlindən ~mək* падаць з рук, *yerə ~mək* падаць на зямлю, *kölgə ~ür* цень падае, *arxası üstə ~mək* падаць дагары, *vurğu birinci hecayə ~ür* націск падае на першы склад.

DÜŞMƏN I *isim* вораг; *qatı ~* заклёты во-раг, *~ tövqeyi* пазіцыя ворага; II *sifət* варожы; *~ ordusu* варожая армія, *~ qüvvələri* варожыя сілы.

DÜŞMƏNÇİLİK *isim* варожасць.

DÜŞÜK *isim* выкідыш.

DÜŞÜNCƏ *isim* роздум.

DÜÇÜNCƏLİ *sifət* свядомы; *~ adam* свядомы чалавек.

DÜÇÜNCƏSİZ *sifət* някемлівы.

DÜŞÜNME|DƏN *zərf* неабдуман; *~ danışmaq* неабдуман казаць.

DÜŞÜNME|K *feil* думаць; *gələcəyini ~* думаць пра будучыню.

DÜYƏ *isim* цялушка.

DÜYMƏK *feil* завязваць.

DÜYMƏ *isim* 1. гузік; ~ *tiktək прышы-ваць гузік*, ~*ni bağlamaq* зашпіліць гузік; 2. кнопка; ~*ni basmaq* націснуць (на) кнопку, *zəngin* ~*si* кнопка званка.

DÜYMƏLİ *sifət* 1. з гузікамі; ~ *paltar* адзенне з гузікамі; 2. кнопкавы; ~ *zəng* кнопкавы званок.

DÜYÜ I *isim* рыс; ~ *arıtlamaq* чысціць рыс, *sədri* ~*sü* садрынскі рыс; II *sifət* рысавы; ~ *suuğ* рысавая каша.

DÜYÜN *isim* вузел; ~*ü* аштақ развязаць вузел, ~ *virmaq* завязаць вузлом, *limfa* ~*ü* лімфатычны вузел.

DÜYÜNÇƏ *isim* клуначак.

DÜYÜNLƏMƏK *feil* завязаць.

DÜZ I *sifət* 1. роўны, просты, гладкі; ~ *yol* роўная дарога; 2. прамы; ~ *xətt* прамая лінія, ~ *bağırmaq* прамая кішка, ~ *büsaq* прамы вугал, ~ *söz* прамое слова, ~ *mütənasiblik* прамая прапарцыянальнасць; II *zərf* 1. роўна; ~ *dayan* стой роўна; 2. проста, прама; ~ *getmək* ісці прама; 3. правільна; ~ *yazmaq* нісць правільна, ~ *hərkət* *etmək* наступіць правільна; III *isim* стэп; *Mil* ~*ü* Мільскі стэп, *Muğan* ~*ü* Муганскі стэп.

DÜZƏLİŞ *isim* папраўка; *səhvlərin* ~*i* папраўка памылак.

DÜZƏLMƏK *feil* выпраўляцца, папраўляцца.

DÜZƏLTMƏK *feil* 1. правіць, выпраўляць; *səhvləri* ~ *vypraўlyay* памылкі; 2. папраўляць, рамантаваць; 3. разгладзіць; *qırıqları* ~ *razgladziy* маршчыны; 4. выпрастаць; *təftil* *i* ~ *vyprastay* дрот.

DÜZƏNLİK *isim* раўніна.

DÜZGÜN *sifət* правільны; ~ *savab* правільны адказ.

DÜZGÜNLÜK *isim* праўдзівасць.

DÜZLƏNMƏK *feil* строіцца.

DÜZMƏK *feil* нанізваць, нанізаць; *sara* ~ *nanizay* на ніткі.

- Е -

ECAZKÁR *sifət* цудатворны, чароўны; ~ *musiqi* чароўная музыка.

EDÁM *isim* пакаранне смерцю, смяротная кара; ~ *etmək* пакараць смерцю, ~ *olunmaq* быць пакараным, ~ *höktü* смяротны прысуд.

EH nida эх! *eh, qocaldım* эх, настарэў.

EHMÁLCA *zərf* 1. ціха, бяшумна; ~ *dedi* ціха сказаў; 2. асцярожна; ~ *sorusdu* асцярожна спытаў.

EHRÁM *isim* піраміда.

EHSÁN *isim* памінкі; ~ *vertək* зладзіць памінкі.

EHTİMÁL *isim* імавернасць; ~ *dərəcəsi* ступень імавернасці, ~ *nəzəriyyəsi* тэорыя імавернасцей.

EHTİRÁM *isim* 1. павага, паважанне; ~ *hissi* пачуццё павагі, *qarşılıqlı* ~ *uzaymay* павага, *dərin* ~ *glybokaya* павага; 2. пашана; ~ *etmək* выказваць пашану, *hörmət* *və* ~ *pashana* *i* павага.

EHTİRÁMLA *zərf* 1. з павагай; ~ *danışmaq* гаварыць з павагай; 2. з пашанай, пачціва; ~ *baş* аўтэк пакланіцца з пашанай, ~ *salat* *vertək* пачціва павітацца, ~ *görüşmək* вітацца з пашанай; 3. з пашанай; ~ *yola saltmaq* праводзіць з пашанай, ~ *qarşılamak* сустракаць з пашанай, ~ *qəbul etmək* прымаць з пашанай.

EHTİRÁMLÍ *sifət* пачцівы, паважны; ~ *müraciət* пачцівы зварот, ~ *söz* пачцівыя словы, ~ *qəbul* пачцівы прыём.

EHTİRÁMSÍZ I *sifət* непачцівы, непаважлівы; ~ *adam* непачцівы чалавек, ~ *münasibət* непачцівае стаўленне, ~ *savab* непачцівы адказ; II *zərf* непачціва, непаважліва; ~ *danışmaq* непачціва казаць, ~ *davranmaq* непачціва паводзіць сябе.

EHTİRÁS *isim* 1. гарачае пачуццё; ~ *ticilovlamaq* утаймаваць гарачае; 2. захаплен-

не, цяга, схільнасць, запал; *охитаq* ~ і цяга да чытання, *уарадсіліq* ~ і творчы запал.

EHTİRÁSLA *zərf* моцна, страсна, палка, горача; ~ *danışmaq* горача гаварыць, *böyükk bir* ~ з усёй гарачынёй.

EHTİRASLÍ *sifət* моцны, гарачы; ~ *məhəbbət* гарачае каханне, ~ *həyat eşqi* моцная прага жыцця, ~ *futbol həvəskarı* гарачы аматар футбола.

EHTİYÁC *isim* патрэба; ~ *içində yaşamaq* жыць у патрэбе, ~а *görə na* патрэбе, ~ *uoxdur* няма патрэбы, ~ і *olmaq* быць у нястачы, ~ *diuymaq* адчуваць патрэбу.

EHTİYÁT I *isim* 1. запас; *уапасаq* ~ і запас паліва, *ərzəq* ~ і запас харчавання, ~ *görmək* рабіць запас, *запасиць*; *neft* ~ і запасы нафты, *söz* ~ і запас слоў, ~а *olan zabit* афіцэр запасы; 2. рэзерв; *dövlət taxıl* ~ і дзяржаўныя рэзервы збожжжа, *işçi qüvvəsi* ~ і рэзерв рабочай сілы; 3. засцярога; ~ *tədbirləri* меры засцярогі, ~ *etmədən* без засцярог; II *sifət* 1. запасны; ~ *təkkər* запасное кола, ~ *оуунçи* запасны зулец, ~ *çixış* запасны выхад, ~ *hissələri* запасныя часткі; 2. рэзервовы; ~ *bankı* рэзервовы банк, ~ *kapitalı* рэзервовы капітал, ~ *fondu* рэзервовы фонд.

EHTİYÁTTLA *zərf* 1. асцярожна; ~ *уапаşтаq* падыходзіць з асцярожнасцю, 2. з асцярогай; ~ *бахтаq* глядзець з асцярогай.

EHTİYÁTTLI I *sifət* 1. запаслівы; ~ *yol yoldaşı* запаслівы спадарожнік; 2. Асцярожны; ~ *olmaq* быць асцярожным. II *zərf* асцярожна.

EHTİYATSÍZ I *sifət* 1. без запасы; ~ *təsərrüfat* гаспадарка без запасы; 2. неасцярожны; ~ *addım* неасцярожны крок; II *zərf* неасцярожна; ~ *hərəkət* *etmək* наступіць неасцярожна.

EL I *isim* 1. народ; ~ *qüdrəti* магутнасць народа; 2. краіна, край; *bizim* ~ *lərdə* у нашых краях; II *sifət* народны; ~ *adəti* народны звычай, ~ *bayramı* народнае свята.

ELAN *isim* аб'ява, абвестка; *qəbul haqqında* ~ аб'ява аб прыёме, ~ *vermək* даць аб'яву, ~ *etmək* аб'яўляць, аб'явіць, абвясціць: *təşəkkür* ~ *etmək* аб'явіць падзяку, *axta-rış* ~ *etmək*

аб'явіць вышук, *müharibə* ~ *etmək* аб'явіць вайну, *aclıq* ~ *etmək* абвясціць галадоўку.

ELÁT *isim* 1. народ; 2. сяло, паселішча.

ELÇÍ *isim* 1. пасланнік; 2. пасланец; 3. сват, свацця; ~ *göndərmək* паслаць свата.

ELÇİLİK *isim* сватанне, сватаўство.

ELƏ I *mest*. 1. такі; о, ~ *adam deyil* ён не такі чалавек, ~ *gözəldir* такі прыгожы; II *zərf*. так; ~ *qışqırdı ki...* так крыкнуў, што ..., ~ *dəmə* так не кажы.

ELƏ-BELƏ *zərf* проста, проста так; ~ *dedim* сказаў проста так.

ELƏCƏ *zərf* 1. вось так; ~ *durur* вось так і стаіць; 2. проста; ~ *soruşur* проста пытаецца.

ELƏMƏK *feil* *bax* **Etmək**.

ELLİKLƏ *zərf* усім светам, усе разам.

ELM *isim* навука; *Azərbaycan* ~ і азербайджанская навука, ~ *in inkişafı* развіццё навукі, ~а *xidmət* *etmək* служыць навуцы; *ictimai* ~ *lər* грамадскія навукі, *dəqiq* ~ *lər* дакладныя навукі, *humanitar* ~ *lər* гуманітарныя навукі, *hüquq* ~ *ləri* юрыдычныя навукі, *təbiət* ~ *ləri* натуральныя навукі.

ELMİ *sifət* 1. навуковы; ~ *məsələlər* навуковыя пытанні, ~ *işçi* навуковы работнік; 2. вучоны; ~ *dərəcə* вучоная ступень, ~ *şura* вучоны савет.

ELMİ-KÜTLƏVİ *sifət* навукова-папулярны; ~ *ədəbiyyat* навукова-папулярная літаратура.

ELMİ-NƏZƏRİ *sifət* навукова-гэарэтычны; ~ *səviyyə* навукова-гэарэтычны ўзровень.

ELMLİ *sifət* адукаваны; ~ *adam* адукаваны чалавек.

EL-OBÁ *isim* 1. народ; 2. краіна, край; ~ *ni* *gəzmək* абысці ўвесь край.

EMÁL *isim* 1. апрацоўка; *ağac* ~ і апрацоўка драўніны, ~ *üsulları* спосабы апрацоўкі, *poladın* ~ і апрацоўка сталі; 2. перапрацоўка; *neft* ~ і перапрацоўка нафты.

EMALATXANÁ *isim* майстэрня; *xarrat* ~ *sı* сталярня.

EN I *isim* шырыня; *yolun* ~ і шырыня дарогі, *otağın* ~ і шырыня пакоя; II *sifət* папярочны; ~ *kəsiyi* папярочны разрэз.

ENDİRİL|MƏK *feil* 1. спускацца; *bayraqlar ~di cığı спущчаны*; 2. апускацца; *pərdələr ~di заслоны апушчаны*; 3. зніжацца; *qıymətlər ~di цэны зніжаны*.

ENDİRİM *isim* 1. спуск; 2. скідка.

ENDİRMƏK *feil* 1. апусціць, спускаць, спусціць; *vedrəni qıyuca ~ апусціць вядро ў калодзеж, pərdəni aşıqı ~ спусціць заслоны ўніз, bayraqları ~ апусціць сцягі*; 2. панізіць, зніжаць, знізіць; *təzyiqi ~ панізіць ціск, istiliyi ~ панізіць тэмпературу, səsinə ~ панізіць голас, vəzifəsini ~ панізіць у пасаде*; 3. удараць, ударыць; *uymıq ~ ударыць кулаком, qılnc ~ ударыць шпагай*; 4. звяргаць, звергнуць; *taxtdan ~ звергнуць з пасады*.

ENİNƏ I *zərf* 1. ушырыню, ушыркі, ушыр; *~ kəsmək рэзаць ушырыню*; 2. папярок; II *sifət* папярочны; *~ kəsik папярочны перасек*.

ENİŞ *isim* спуск; *Bayıl ~i Байлаўскі спуск*.

ENİŞLİ *sifət* са спускам; *~ yol дарога са спускам*.

ENLƏN|MƏK *feil* расшырацца, расшырыцца; *sığır ~ib сцяжынка расшырылася*.

ENLƏTMƏK *feil* расшыраць, расшырыць; *küçələri ~ расшырыць вуліцы, yolları ~ расшырыць дарогу*.

ENLİ *sifət* шырокі; *~ küçə шырокая вуліца, ~ yol шырокая дарога, ~ çapaq шырокі таз, ~ dəmir yolu шырокая чыгунка, ~ köpək шырокая кашуля, ~ şalvar шырокія штаны*.

ENLİKÜRƏK *sifət* плячысты, шыракаплечы.

ENMƏ I *isim* 1. спусканне; 2. паніжэнне, зніжэнне; *qıymətlərin ~si паніжэнне цэн, suyun səviyyəsinin ~si паніжэнне ўзроўню вады*.

ENMƏK *feil* 1. спускацца, спусціцца; *dərgəz ~ спусціцца ў яр, dağdan ~ спусціцца з гары, pilləkənlərlə ~ спускацца па лесвіцы, təууагə endi самалёт спусціўся*; 2. паніжацца, панізіцца, знізіцца, знізіцца; *istilik endi тэмпература панізілася, qıymətlər endi цэны знізіліся*.

ENSİZ *sifət* вузкі; *~ yol вузкая дарога, ~ küçə вузкая вуліца, ~ paçsa вузкая матэрыя*.

ENSİZLƏŞDİRMƏK *feil* звужаць, звужваць, звужаць, звужаць.

ENSİZLƏŞMƏK *feil* звужацца, звужвацца, звужацца.

ENSİZLİK *isim* вузкаць; *küçənin ~yi вузкаць вуліцы, keçidin ~yi вузкаць праходу*.

EPİK *sifət* эпічны; *~ əsərlər эпічныя творы, ~ üslub эпічны стыль, ~ şair эпічны паэт*.

ƏRA *isim* эра; *yeni ~ новая эра, ~ tızdan əvvəl да нашай эры*.

ERKƏK *isim* самец; *~ at конь, ~ qoyun баран, ~ qızı баранчык, ~ donuz кныр, ~ ari труцень, ~ qaz гусак, ~ tülkü ліс*.

ERKƏN I *zərf* рана; *~ oyanmaq прачынацца рана, ~ gəlmək прыходзіць рана, ~ yatmaq рана класціся спаць, valideynlərini ~ itirtək рана страціць бацькоў*; II *sifət* 1. ранні; *~ yaz ранняя вясна, ~ səhər ранняя рання; 2. дачасны, заўчасны; ~ doğum заўчасныя роды, ~ qocalma заўчасная старасць*.

ESTÓN I *isim* эстонец, эстонка; II *sifət* эстонскі; *~ dili эстонская мова*.

ESTÓNCA *zərf* па-эстонску; *~ danışmaq гаварыць па-эстонску*.

ESTÓNİYALI эстонец, эстонка.

EŞƏLƏMƏK *feil* 1. калупаць; *torpağı ~ калупаць зямлю*; 2. рыцца; *zibili ~ рыцца ў смеці*.

EŞƏLƏNMƏK *feil* 1. калупацца; *qumda ~ калупацца ў пяску*; 2. варочацца; *yatağında ~ варочацца ў ложку*.

EŞİDİL|MƏK *feil* слухаць, слухацца, паслухаць, паслухацца; *mahnı ~irdi чулася песня*.

EŞİK I *isim* 1. двор, панадворак; *~уə çıxmaq выходзіць у двор*; 2. вонкавая частка, бок; *~kdə ў двары, ~kdən надворку*; II *sifət* вонкавы; *~k qarısı вонкавыя дзверы*.

EŞİLMƏK *feil* 1. круціцца, скручвацца; 2. скручвацца, скачвацца.

EŞİTDİRMƏK *feil* даводзіць да ведама, даць ведаць; *valideynlərinə ~ даць ведаць бацькам, yoldaşına ~ даводзіць да ведама таварыша*.

ЕЅІТМӘ I *isim* 1. слых; ~ *orqanı organ* слыху; 2. чутнасць; ~ *zonası зона чутнасці*; II *sifət* слыхавы; ~ *aparatu слыхавы апарат*.

ЕЅІТ|МӨК *feil* чуць; *ayдын ~тәк чуць* ясна, *kimдән ~misән?* ад каго чуў, ~*mişәм ki*, ... чуў, *што, ~тәmişәм я не чуў*; ◇ ~*diyimә görә* па тым як я чуў.

ЕЅІТМӘМӘЗЛІК *isim* 1. глухата; 2. непаслушәнства; *özünü ~уә vırтаq прыкі-*двацца глухім.

ЕЅQ I *isim* 1. любоў, каханне; *Vätән ~і* любоў да Радзіму, *azadlıq ~і* любоў да свабоды, *ilk ~* першае каханне, ~*inә sadıq qalтаq* застацца верным любові, ~ *elan etтәк аб'явіць аб сваёй любові*; 2. жаданне; *usalтаq ~і* жаданне ўзвысіцца, *ışlätәк ~і* жаданне працаваць; 3. у імя, дзеля; *Vätән ~inә* у імя Радзімы, *azadlıq ~inә* у імя свабоды; II *sifət* любоўны; ~ *tasәraları* любоўныя прыгоды, ~ *hävәsi* любоўнае цяга.

ЕЅQBÁZ *isim* цяганіна, валакіта.

ЕЅQBAZLÍQ *isim* 1. заляцанне; 2. улюбёнасць.

ЕЅQLӘ *zәrf* з любасцю; ~ *бахтаq* з любасцю глядзець.

ЕЅQNAMӘ *isim* любоўныя лісты.

ЕЅMӨK¹ *feil* 1. калупаць; *torрағи ~* калупаць зямлю; 2. рыць, разрываць, разрыць; *ayaqları ilә yeri ~* рыць капытамі зямлю, *biçaqla ~* рыць нажом, *ağacın dibini ~* рыць пад дрэвам; ◇ *ayağınun altını ~* рыць яму каму.

ЕЅMӨK² *feil* скручваць, скруціць; *ip ~* скручваць вяроўку, *rapiros ~* скруціць папяросу.

ЕЅŞÖK I *isim* асёл; II *sifət* асліны.

ЕЅŞÖKARISÍ *isim* 1. чмель; 2. аса.

ЕТІВÁR *isim* давер'е, давер; ~ *qazanтаq* заслужыць давер, ~*ı doğrultтаq* апраўдаць давер, ~ *göstәrmәк* аказаць давер, ~*dan düştәк* выйсьці з даверу, ~*ını itirmәк* страціць давер, ~*dan sui-istifadә* *etтәк* злоўжываць даверам.

ЕТІВÁRӘN *qoşта* с, пачынаючы з; *bu gündән ~* пачынаючы з гэтага дня.

ЕТІВÁRLI I *sifət* 1. надзейны; ~ *kötәк-çi* надзейны памочнік, ~ *yer* надзейнае мес-

ца; 2. верагодны, пэўны; ~ *tәнbәlәр* пэўныя крыніцы; 3. давераны; ~ *şәxs* давераная асоба; 4. добранадзейны; ~ *adam* добранадзейны чалавек; II *zәrf* надзейны; ~ *olтаq* быць надзейным.

ЕТІВÁRLILÍQ *isim* надзейнасць; *dostın ~lıғи* надзейнасць сябра.

ЕТІВÁRNAMӘ *isim* даверанасць.

ЕТІQÁD *isim* вера; *möhкәт ~* цвёрдая вера, ~*ını itirmәк* страціць веру, *Allaha ~* вера ў Бога.

ЕТІMÁD *isim* давер'е, давер; *qarşılıqlı ~* узаемны давер, ~ *qazanтаq* заслужыць давер, ~*ı doğrultтаq* апраўдаць давер, ~*ını itirmәк* страціць давер, ~ *göstәrmәк* аказаць давер.

ЕТІNASÍZ I *sifət* 1. непрыхільны; ~ *adam* непрыхільны чалавек; 2. безуважны, абьякавы; ~ *dinlәyici* безуважны слухач; II *zәrf* 1. непрыхільна; 2. безуважна, абьякава.

ЕТІNASIZLÍQ *isim* 1. непрыхільнасць; 2. безуважнасць. абьякавасць.

ЕТІRÁF *isim* 1. прызнанне; *müqәssirin ~ı* прызнанне абвінавачанага, *tәhkәтә ~ı* судовое прызнанне, *sәtimi ~* чыста-сардэчнае прызнанне, *açıq ~* адкрытае прызнанне; 2. прызнаваць, прызнаць; *sәhvini ~* *etтәк* прызнаць сваю памылку, ~ *edirәм ki*, ... прызнаюся, што ...

ЕТІRÁZ *isim* 1. пярэчанне; *qәti ~* рашучае пярэчанне, *әкс tәrәfin ~ı* пярэчанне процілеглага боку, ~*lara* *бахтауараq* нягледзячы на пярэчанні; 2. пратэст; ~*ını bildir-тәк* выказаць свой пратэст, ~ *nüтауіşi* дэманстрацыя пратэсту, ~ *dalğası* хваля пратэстаў, ~ *әlatәti olараq* у знак пратэсту.

ЕТMӨK *feil* рабіць, зрабіць; *yaхşı ~* добра рабіць, *pis ~* дрэнна рабіць, *әlindən gәlәni ~* зрабіце ўсё магчымае.

ЕТNÍK *sifət* этнічны; ~ *qrup* этнічная група.

ЕVВӨӘV *zәrf* па ўсіх дамах; ~ *gәzmәк* хадзіць па ўсіх дамах.

ЕV I *isim* дом; *daş ~* каменны дом, *yaşayış ~ı* жылы дом, *çоxtәrtәbәli ~* шматпавярховы дом, ~ *№ 10* дом № 10, ~*ın inşaatı* будаўніцтва дома, ~*ın sakinlәri* жыхары дома,

~də qəbul etmək прымаць дома, ~dən çıxmaq не выходзіць з дому, ~ə dəvət etmək запраціць на дом, öz ~ində у сваім доме; alimlər ~i дом вучоных, Hökümət ~i Дом ураду, tədəniyyət ~i дом культуры, doğum ~i радзільны дом, nikah ~i дом шлюбаў, uşaq ~i дзіцячы дом; II sifət 1. дамашні; ~ telefonu дамашні тэлефон, ~ dustağı дамашні арышт; ~ paltarı хатняя сукенка, ~ ayaqqabısı дамашнія туфлі, ~ işləri дамашнія справы, ~ qayğıları дамашнія клопаты; 2. хатні; ~ iynanı хатні адрас, ~ əşyaları прадметы хатняга ўжытку, ~ xörəyi хатні абед, ~ şəraitində у хатніх умовах, ~ tərsiriği хатняе заданне; 3. свойскі; ~ quşları свойская птушка, ~ hevanları свойская жывёла; ♠ ~ siçanı дамавая мыш, ~ adamı член сям'і, ~ qulluqçusu хатняя прыслужніца, ~ sahibi гаспадар дома.

EVCİK isim дамок, картачны домік.

EVDAR sifət 1. гаспадарлівы; 2. сямейны; ~ adam сямейны чалавек; ♠ ~ qadın хатняя гаспадыня.

EVDARLIQ isim 1. гаспадарліваць; 2. дамаводства.

EV-EŞİK isim дом, гаспадарка, сям'я; ~уə бахтақ сачыць за домам.

EVLƏNDİRMƏK feil ажаниць.

EVLƏNMƏK feil ажаницца.

EVLİ sifət жанаты.

EVLİLİK isim 1. замужжа; 2. сямейнасць.

EVSİZ sifət бяздомны; ~ adam бяздомны чалавек.

EVSİZLİK isim бяздомнасць.

EY nida гэі.

EYBƏCƏR I isim выпрадак; II sifət пачварны, брыдкі; ~ üz брыдкі твар, ~ geyim пачварны нарад, ~ don пачварнае сукенка.

EYBƏCƏRLİK isim пачварнасць.

EYHÁM isim 1. іронія; 2. намёк; ~ vurmaq зрабіць намёк.

EYHÁMLA zərf іранічна, з іроніяй; ~ danışmaq гаварыць з іроніяй.

EYHAMLÍ sifət іранічны; ~ sual іранічнае пытанне, ~ gülüş іранічны смех.

EYHAMSÍZ sifət без хітрыкаў; ~ danışmaq казаць без хітрыкаў.

EYİB I isim 1. загана, недахоп; ~ axtarmaq шукаць недахоп; 2. ганьба; II sifət ганебны; ~ iş ганебны ўчынак.

EYİBLÍ sifət 1. з заганай, з недахопам; 2. ганебны, непрыстойны; ~ sözlər непрыстойныя словы.

EYİBSÍZ sifət 1. без заганы; 2. беззаганны, бездакорны; ~ iş бездакорная праца.

EYİBSİZLİK isim беззаганнасць, бездакорнасць.

EYNƏK isim акуляры; ~k taxmaq насіць акуляры.

EYNƏKLÍ sifət у акулярах; ~ qadın жанчына ў акулярах.

EYNƏN zərf дакладна, рыхт-у-рыхт; ~ özüdür рыхт-у-рыхт ён сам.

EYNI sifət 1. той жа, адзін і той жа; ~ yerdə на тым жа месцы, ~ söziün təkrarı пўтор аднаго і таго ж слова, ~ sual адзін і той ж пытанне, ~ təsələlər тья ж самыя задачы, ~ sürətlə з той жа хуткасцю; 2. аднолькавы; ~ cərgələr аднолькавыя шэрагі, ~ şeylər аднолькавыя рэчы, ~ ölçüdə аднолькавага памеру.

EYNİLƏ дакладна, рыхт-у-рыхт; ~ özüdür рыхт-у-рыхт ён сам.

EYNİLƏŞDİRMƏK feil 1. атаясамліваць; 2. ідэнтыфікаваць.

EYNİLƏŞMƏK feil 1. атаясамлівацца; 2. ідэнтыфікавацца.

EYNİLİK isim тоеснасць, ідэнтычнасць; münasibətlərin ~yi тоеснасць адносін, mövqelərin ~yi тоеснасць пазіцыі.

EYNIYYƏT isim 1. тоеснасць; ~ qanunu закон тоеснасці; 2. ідэнтычнасць.

EYVÁN isim веранда.

EYVANLÍ sifət з верандай; ~ ev дом з верандай.

EZÁM: tzam etmək камандзіраваць.

EZAMİYYƏ I isim камандзіраванне; II sifət камандзіравачны; ~ vərəqəsi камандзіравачнае пасведчанне.

EZAMİYYƏT isim камандзіроўка; ~ə göndərtmək наслаць у камандзіроўку

- Ә -

ӘВӘДІ I *sifət* вечны; ~ *dostluq* вечная дружба; II *zərf* вечно, назаўсёды, назаўжды; *qəlbimizdə ~ uşağayacaq* вечно будзе жыць у нашых сэрцах.

ӘВӘДİLƏŞMƏK *feil* увекавечвацца, увекавечыцца; *xalq yaddaşında ~* увекавечвацца ў народнай памяці.

ӘВӘДİLİK I *isim* 1. вечнасць; *materiyatın ~yü* вечнасць матэрыі; 2. бессмяротнасць; II *zərf* навечно, навек, назаўсёды, назаўжды; ~ *k əl çəktək* назаўсёды адмовіцца.

ӘВӘДІYYƏT *isim* 1. вечнасць; 2. быццё; 3. бессмяротнасць, неўміручасць; ~ *ə qovuşmaq* здабыць неўміручасць.

ӘВƏS I *sifət* дарэмны, марны; ~ *axtarışlar* марныя пошукі; II *zərf* дарэмна, дарма, марна; ~ *qan tökmək* дарэмна праліваць кроў; ~ *çalışmaq* дарэмна старацца.

ӘСАІВ I *sifət* 1. дзіўны; ~ *təxliq* дзіўнае стварэнне; 2. цудоўны, дзіўны, дзівосны; ~ *baxışlar* дзівосныя погляды; II *zərf* 3. дзіўна, дзівосна; ~ *dənizə* дзіўна казаць.

ӘСАІБЛİK *isim* дзіўнасць, дзівацтва.

ӘСДАД *isim* продак; *uzaq ~larımız* нашы далёкія прадкі.

ӘСƏВ I *sifət* 1. цудоўны, дзіўны; ~ *adamdır* ён дзіўны чалавек; 2. выдатны; ~ *hava* цудоўнае надвор'е; II *zərf* добра; ~ *dedi* добра (ён) сказаў.

ӘСƏЛ *isim* смерць; ~ *i yetib* настуніла смерць; *♦ öz ~i ilə ölmək* намерці сваёй смерцю.

ӘСЛÁF I *sifət* подлы, нізкі; II *isim* нягоднік, паганец.

ӘСЛАФЛІQ *isim* подласць, нізасць.

ӘСНƏВІ I *sifət* замежны; ~ *dil* замежныя мовы; II *isim* замежнік.

ӘСЗАÇÍ *isim* фармацэўт.

ӘСЗАХАНА́ *isim* аптэка.

ӘСЗАХАНАÇÍ *isim* аптэкар.

ӘДА́ *isim* 1. манера; *bu nə ~dır?* што за манера? 2. пыха; *ağa ~sı* панская пыха.

ӘДАВА́Z I *isim* 1. ганарлівы, фанабэрысты; 2. манерны; II *sifət* 1. ганарлівы, фанабэрысты; 2. манерны.

ӘДАВАZLÍQ *isim* манернасць.

ӘДАLƏT *isim* справядлівасць; ~ *axtarmaq* шукаць справядлівасць, ~ *pəminə* за справядлівасць, ~ *xatirinə* справядлівасці дзеля.

ӘДАLƏTLƏ *zərf* справядліва; ~ *dənizə* справядліва казаць.

ӘДАLƏTLİ *sifət* справядлівы; ~ *hakim* справядлівы суддзя, ~ *adam* справядлівы чалавек, ~ *qərar* справядлівае рашэнне.

ӘДАLƏTLİLİK *isim* справядлівасць; *qanunın ~yü* справядлівасць закона.

ӘДАLƏTSİZ I *sifət* несправядлівы; ~ *hökmdar* несправядлівы валадар, ~ *hökm* несправядлівы прысуд; II *zərf* несправядліва.

ӘДАLƏTSİZLİK *isim* несправядлівасць; ~ *yə qarşı mübarizə* барацьба супраць несправядлівасці.

ӘДАLİ *sifət* манерны; ~ *gülüş* манерны смех.

ӘДАLİLİQ *isim* 1. манернасць; 2. высакамер'е.

ӘДАSİZ *sifət* просты.

ӘДАSİZLİK *isim* прастата.

ӘДАT *isim* *dilç.* часціца; *işarə ~ları* указальныя часціцы.

ӘДАVƏT *isim* варожасць; *gizli ~* прыхаваная варожасць, ~ *apartaq* варагавец.

ӘDƏV *isim* 1. паводзіны; ~ *qaydaları* нормы паводзін; 2. прыстойнасць; ~ *gözlətmək* прытрымлівацца правіл прыстойнасці.

ӘDƏVİ *sifət* літаратурны; ~ *dil* літаратурная мова, ~ *əsr* літаратурны твор, ~ *irs* літаратурная спадчына, ~ *tənqid* літаратурная крытыка.

ӘDƏVİYYÁT I *isim* літаратура; *bədii ~* мастацкая літаратура, *müasir ~* сучасная літаратура, *Azərbaycan ~i* азербайджанская літаратура; II *sifət* літаратурны; ~ *qəzet* літаратурная газета.

ӘDƏVİYYATÇÍ I *isim* літаратар; II *sifət* літаратарскі.

ƏDƏBİYYATŞÜNÁS *isim* літаратуразнавец; ~ *alim* вучоны-літаратуразнаўца.

ƏDƏBİYYATŞÜNÁSLIQ I *isim* літаратуразнаўства; ~*ğa giriş* уводзіны ў літаратуразнаўства; II *sifət* літаратуразнаўчы; ~*q terminləri* літаратуразнаўчыя тэрміны.

ƏDƏBLƏ *zərf* 1. прыстойна, добрапрыстойна; 2. ветліва.

ƏDƏBLÍ I *isim* 1. выхаваны; ~ *uşaq* выхаванае дзіця; 2. прыстойны; ~ *söz* прыстойнае слова; II *zərf* 1. ветліва; ~ *davranmaq* весці сябе ветліва; 2. прыстойна; ~ *danışmaq* казаць прыстойна.

ƏDƏBSÍZ I *sifət* нявыхаваны, непрыстойны; ~ *söz* непрыстойнае слова; II *zərf* недалікатна, няветліва.

ƏDƏD *isim* 1. лік; *tam* ~ цэлы лік, *kəsr* ~ дробавы лік; 2. штука; *beş* ~ пяць штук.

ƏDƏDÍ *sifət* 1. лікавы; ~ *qiyət* лікавае значэнне, ~ *ardıcılıq* лікавая паслядоўнасць; 2. арыфметычны; ~ *silsilə* арыфметычная прагрэсія; 3. штучны; ~ *mal* штучны тавар.

ƏDÍB *isim* пісьменнік-празаік; *görməli* ~ выбітны пісьменнік.

ƏDLİYYƏ *isim* юстыцыя; ~ *nazirliyi* міністэрства юстыцыі.

ƏDVƏ *isim* вострая прыправа.

ƏDVİYYÁT *isim* вострыя прыправы.

ƏFƏL *isim* мямля.

ƏFQÁN I *isim* афганец, афганка; II *sifət* афганскі; ~ *dili* афганская мова.

ƏFSANƏ *isim* легенда; *qədim* ~*lər* старажытныя легенды.

ƏFSANƏÇÍ *isim* казачнік.

ƏFSANƏLÍ *sifət* легендарны; ~ *hekayə* легендарнае апавяданне.

ƏFSANƏVÍ *sifət* легендарны; ~ *nağullar* легендарныя казкі, ~ *Neft daşları* легендарныя Нафтавыя камяні.

ƏFSANƏVİLÍK *isim* легендарнасць.

ƏFSÚS *nida* шкада; ~*lar olsun ki...* ішода, што...

ƏFV *isim* прабачэнне; ~ *etmək* даравачь.

ƏGƏR *bağl.* калі, як; ~ *istəsəniz...* калі захочаце ...

ƏHALÍ *isim* насельніцтва; *yerli* ~ мясцовае насельніцтва, *şəhər* ~*si* гарадское насельніцтва.

ƏHATƏ *isim* акружэнне, асяроддзе; *el-ti* ~ навуковае асяроддзе, ~*uə düştək* трыпаціць у акружэнне.

ƏHATƏLƏMƏK *feil* акружаць.

ƏHATƏLƏNMƏK *feil* абкружацца.

ƏHATƏLÍ *sifət* 1. з асяроддзем; 2. разгорнуты; ~ *müzakirə* разгорнутае абмеркаванне.

ƏHD *isim* абяцанне, зарок; ~ *etmək* даць абяцанне (зарок).

ƏHƏMİYYƏT *isim* значэнне, значнасць; *tarixi* ~*i* гістарычнае значэнне.

ƏHƏMİYYƏTLÍ *sifət* значны, важны; ~ *addım* важны крок.

ƏHƏMİYYƏTLİLÍK *isim* важнасць, значнасць.

ƏHƏMİYYƏTSÍZ *sifət* няважны, нязначны; ~ *iş* няважная справа.

ƏHƏMİYYƏTSÍZLÍK *isim* нязначнасць.

ƏHƏNG I *isim* вапна; ~ *istehsalı* вытворчасць вапны; II *sifət* вапнавы; ~ *qabı* вапнавая ракавіна.

ƏHƏNGDAŞI I *isim* вапняк; II *sifət* вапняковы, вапнавы; ~ *suxurları* вапнавыя пароды.

ƏHƏNGLƏMƏK *feil* абвапноўваць.

ƏHƏNGLƏŞMƏK *feil* ператварыцца ў вапна.

ƏHƏNGLÍ *sifət* вапнавы; ~ *torpaqlar* вапнавыя глебы.

ƏHLİLƏŞDİRMƏK *feil* прыручаць, прыручыць.

ƏHSƏN *nida* маладзец, брава.

ƏHVÁL *isim* самаадчуванне; *xəstənin* ~*i* самаадчуванне хворага.

ƏHVALÁT *isim* здарэнне, падзея, тое, што здарылася; ~ *danışmaq* распавесці аб тым, што здарылася.

ƏHVALLAŞMÁQ *feil* вітацца, павітацца.

ƏHVALLÍ *sifət* прыветлівы, ветлівы; ~ *adam* ветлівы чалавек.

ӘХЛÁҚ *isim* 1. паводзіны; ~ *normaları* нормы паводзін; 2. мараль; ~ *prinsipları* прынцыпы маралі.

ӘХЛАҚÍ *sifət* маральны; ~ *tərbiiyü* маральнае выхаванне, ~ *ideyalar* маральныя ідэалы.

ӘХЛАҚЛÍ *sifət* выхаваны; ~ *şagird* выхаваны вучань.

ӘХЛАҚЛÍЛÍҚ *isim* выхаванасць, маральнасць.

ӘХЛАҚСÍЗ *I sifət* амаральны; ~ *hərəkət* амаральны ўчынак; **II isim** распуснік.

ӘХЛАҚСÍЗCASINA *zərf* распусна, шалапутна.

ӘХЛАҚСÍЗЛÍҚ *isim* распуснасць, бесталкоўшчына.

ӘДАНÁ *isim mif.* дракон.

ӘКÍLMÖK *feil* 1. сеяцца, высавацца; 2. саджацца, садзіцца.

ӘКÍN *I isim* 1. ралля; 2. сяўба; ~ *vaxtı* час сяўбы; **II sifət** пасяўны; ~ *sahələri* пасяўныя ўчасткі.

ӘКÍNÇÍ *isim* земляроб.

ӘКÍNÇÍLÍK *isim* земляробства; ~ *məhsulları* прадукты земляробства.

ӘКÍNЛÍK *isim* ралля.

ӘКÍNQABAĞÍ *sifət* 1. перадворыўны; 2. перадпасяўны; ~ *suvarta* перадпасяўны наліў.

ӘКÍZ *isim* блізняты; ~ *uşaqlar* дзеці-блзняты.

ӘКЛÍL *isim* вянок.

ӘКМÖK *feil* 1. сеяць; *buğda* ~ сеяць пшаніцу; 2. саджаць, садзіць; *gül* ~ саджаць (садзіць) кветкі.

ӘКС *I isim* 1. адбітак; *ayın* ~і адбітак месяца; 2. супрацьгласць, процілегласць; 3. партрэт; **II sifət** адваротны, зваротны; ~ *tərəf* адваротны бок, ~ *təna* адваротны сэнс, ~ *istiqaत्मətdə* у зваротным кірунку, ~ *halda* у зваротным выпадку.

ӘКСӨR *isim* большасць; ~ *hallarda* у большасці выпадкаў.

ӘКСƏRİYYÖT *isim* большасць; *böyük* ~ пераважная большасць.

ӘКС-ҺÜCÜM *isim* контратака, контр-наступленне; ~а *keçmək* перайсці ў контрнаступленне.

ӘКСÍNӨ *I zərf* 1. наперакор; ~ *getmək* ісці наперакор; 2. наадварот; ~ *başa düşmək* разумець наадварот.

ӘКСÍNQÍLABÇÍ *isim* контрэвалюцыянер, контрэвалюцыянерка.

ӘКС-SƏDÁ *isim* рэха; *musiqinin* ~сі рэха музыкі.

ӘКС-TƏSÍR *isim* процідзеянне, супрацьдзеянне.

ӘQÍDƏ *isim* перакананне; *möhkəm* ~уə *malik olmaq* мець цвёрдае перакананне, *siyasi* ~ палітычныя перакананні, ~ *üçrunda* за перакананні, ~*sinə* *sadiq qalmaq* застацца верным сваім перакананням, ~*sindən dönmək* адмовіцца ад сваіх перакананняў.

ӘQÍDƏLÍ *sifət* перакананы, з перакананнямі.

ӘQÍDƏSÍZ *sifət* без перакананняў.

ӘQÍQ *isim* арат.

ӘQLÍ *sifət* разумовы; ~ *iş* разумовая праца, ~ *inkişaf* разумовае развіццё.

ӘQRƏB¹ *isim* скарпіён.

ӘQRƏB² *isim* стрэлка; *dəqiqə* ~і мінутная стрэлка.

ӘQRƏBLÍ *sifət* стрэлачны, са стрэлкай; ~ *saat* гадзіннік са стрэлкамі.

ӘL *I isim* рука; *sağ* ~ правая рука, *sol* ~ левая рука, ~*lərini yumaq* мыць рукі, ~*ində tutmaq* трымаць у руках, ~*ini qaldırmaq* надняць руку, ~*ini aşağı salmaq* апусціць рукі; \diamond **özünü** ~ə **almaq** браць (узяць) сябе ў рукі, ~**ini çək!** рукі прэч! **əl-ələ** поплеч, ~**ləri gicişir** рукі свярбяць, **əl əli yuyar** рука руку мые; **II** ручны; ~ *işi* ручная работа, ~ *dəsmali* ручнік, ~ *tərəzisi* ручныя шалі, ~ *oyunları* ручныя гульні, ~ *ətəyi* ручная праца.

ӘLÁ *I sifət* 1. выдатны; ~ *qiymət* выдатная адзнака; 2. вышэйшы; ~ *pöv* вышэйшы гатунак; **II zərf** вельмі добра; ~ *bilmək* выдатна (вельмі добра) ведаць.

ӘLÁC *isim* сродак; *diş ağrısına* ~ сродак ад зубнога болю.

ƏLACSÍZ I *sifət* невылечны; ~ *xəstəlik* невылечная хвароба; II *zərf* вымушана, змушана; ~ *qalmaq* апынуцца ў безвыходным становішчы.

ƏLACSIZLIQ *isim* невылечнасць.

ƏLACSIZLIQDÁN *zərf* вымушана, змушана.

ƏLAÇI *isim* выдатнік; ~ *tələbə* студэнт-выдатнік.

ƏLANƏZRƏT *isim* яго вялікасць; ~ *imperator* яго вялікасць імператар.

ƏLANİDDƏ I *sifət* 1. асобны; ~ *məsələ* асобнае пытанне; 2. спецыяльны, адмысловы; ~ *məktəb* спецыяльная школа; II *zərf* асобна; ~ *yaşamaq* жыць асобна.

ƏLAQƏ *isim* сувязь; *sıx* ~*lər* цесныя сувязі, *telefon* ~*si* тэлефонная сувязь.

ƏLAQƏÇI *isim* сувязны.

ƏLAQƏDÁR *sifət* 1. звязаны, пазвяззаны; 2. сумежны; ~ *təşkilatlar* сумежныя прадрпрыемствы.

ƏLAQƏDARLIQ *isim* 1. узаемазвязнасць; 2. сумежнасць.

ƏLAQƏLƏNDİRİCİ *sifət* сувязны.

ƏLAQƏLƏNDİRMƏK *feil* звязваць.

ƏLAQƏLƏNMƏK *feil* узгадняцца, пагаджацца, адпавядаць.

ƏLAQƏLİ I *sifət* 1. звязаны, пазвяззаны; ~ *olmaq* быць звязаным; 2. звязаны, спалучаны; 3. узаемны; 4. складны, звязны; 5. узаемазвяззаны.

ƏLAQƏSİZ I *sifət* няскладны, нязвязны; II *zərf* няскладна, нязвязна; ~ *danışmaq* няскладна казаць.

ƏLAQƏSİZLİK *isim* няскладнасць, нязвязнасць.

ƏLALTÍ I *isim* падручны, спадручны; II *zərf* цішком; ~ *tədarük görmək* цішком рыхтавацца.

ƏLAMƏT *isim* 1. адзнака, прымета; *əsas* ~*lər* асноўныя прыметы; 2. знак; *təşəkkür* ~*i olaraq* у знак падзякі; 3. сімптом; *xəstəliyin* ~*ləri* сімптомы хваробы.

ƏLAMƏTDÁR *sifət* знамянальны; ~ *hədisə* знамянальная падзея.

ƏLAVƏ I *isim* дапаўненне, дадатак; *təlimata* ~ *dədatək* да інструкцыі; II *sifət* дадатковы; ~ *iş* дадатковая праца, ~ *xərclər* дадатковыя выдаткі; III *zərf* дадаткова; ~ *işləmək* дадаткова працаваць.

ƏL-AYÁ|Q *isim* рукі і ногі; *qorxudan* ~*ğı* *əsirdi* ~*z* перануду трэсліся рукі і ногі.

ƏLBƏT I *zərf* напэўна, пэўна; II *ara* s. напэўна, мусіць, відаць; ~ *ki* натуральна, што ...

ƏLBƏYAXÁ *sifət* рукапашны; ~ *vuruşma* рукапашны бой.

ƏLBİR *zərf* супольна, сумесна, разам; ~ *işləmək* працаваць разам.

ƏLCƏK *isim* пальчатка; *toxinma* ~ *vazan*ыя пальчаткі.

ƏLCƏKLİ *sifət* з пальчаткамі, у пальчатках.

ƏLÇALMÁ *isim* 1. апладзіраванне; 2. воплескі, апладысменты.

ƏLÇATÁN *sifət* невысокі.

ƏLÇATMÁZ *sifət* 1. высокі; 2. далёкі; 3. недасягальны; ~ *yüksəklik* недасягальная вышыня.

ƏLÇİM *isim* кудзеля.

ƏLDƏKÍ *sifət* наяўны; *əldəki vəsaitlərdən istifadə etmək* скарыстацца наяўнымі сродкамі.

ƏLDƏQAYIRMÁ *sifət* самаробны; ~ *fotokamera* самаробная фотакамера.

ƏLDƏYMƏMİŞ *sifət* нескрануты.

ƏLEYHİNƏ *zərf* супраць; *revmatizm* ~ *dərman* лякарства супраць рэўматызму.

ƏLEYHQÁZ *isim* процівагаз.

ƏLƏK *isim* сiта.

ƏLƏMƏK *feil* сеяць, прасейваць; *un* ~ *praseyvaçy* муку.

ƏLƏNMƏK *feil* прасявацца, прасейвацца.

ƏLİAÇIQ *sifət* шчодры; ~ *adam* шчодры чалавек.

ƏLİAÇIQLIQ *isim* шчодрасць.

ƏLİBAĞLI *sifət* са звязанымі рукамі.

ƏLİBÖŞ *zərf* 1. з пустымі рукамі; ~ *gəlmək* прыйсці з пустымі рукамі; 2. без спра-

вы, без заняткаў; ~ *qalmaq* застацца без справы.

ƏLİDOLÚ *zərf* 1. з поўнымі рукамі; 2. з падарункамі; ~ *qayıtmaq* вярнуцца з падарункамі.

ƏLİƏYRİ *sifət* нячысты на руку.

ƏLİF *isim* пакост; *natural* ~ натуральны пакост.

ƏLİFBÁ I *isim* азбука, алфавіт; *Azərbaycan ~si* азербайджанскі алфавіт, *not ~si* нотная азбука; 2. буквар; II *sifət* азбучны, алфавітны; ~ *sırası* азбучны парадак.

ƏLİK *isim* казуля.

ƏLİL I *isim* інвалід; *müharibə ~i* інвалід вайны; II *sifət* інвалідны; ~ *arabası* інвалідная каляска.

ƏLİLLİK *isim* інваліднасць.

ƏLLƏMƏK *feil* 1. шчупаць, мацаць; 2. чапаць, кратаць, кранаць.

ƏLLƏNMƏK *feil* 1. аскубацца; 2. чапацца, кратацца, кранацца.

ƏLLƏŞDİRMƏK *feil* чапаць, кратаць; *şeyləri* ~ чапаць рэчы.

ƏLLƏŞMƏK *feil* 1. біцца; 2. мучыцца; 3. старацца.

ƏLLİ *say* пяцьдзесят; ~ *il* пяцьдзесят гадоў.

ƏLLİ-AYAQLI *sifət* 1. жвавы, рухавы; 2. умелы.

ƏLLİİLLİK I *isim* пяцідзесяцігоддзе; II *sifət* пяцідзесяцігадовы; ~ *yubiley* пяцідзесяцігадовы юбілей.

ƏLLİLİK *isim* пяцідзесяцірублёвая купюра.

ƏLLİNCİ *say* пяцідзесяты; ~ *nömrə* пяцідзесяты нумар.

ƏLSİZ *sifət* бязрукі.

ƏLÜSTÜ *zərf* быстра, шпарка, адразу.

ƏL-ÜZ *isim* твар і рукі.

ƏLÜZYUYÁN *isim* умывальнік, рукамыйнік.

ƏLVÁN *sifət* 1. каляровы; ~ *naxışlar* каляровыя ўзоры; 2. стракаты, пярэсты, рабы; ~ *xalça* стракаты дыван, ~ *ağacdələn* стракаты дзяцел.

ƏLVANLIQ *isim* 1. стракатасць, пярэстасць; *paçanın ~ği* стракатасць тканіны; 2. маляўнічасць; *şəklin ~ği* маляўнічасць малюнка.

ƏLVERİŞLİ *sifət* 1. спрыяльны, зручны; ~ *vəziyyət* спрыяльная ўмова, ~ *vaxt* у зручны час; 2. даступны; ~ *qiymətlər* даступныя цэны.

ƏLVERİSSİZ *sifət* неспрыяльны, нязручны; ~ *hava şəraiti* неспрыяльныя ўмовы надвор'я.

ƏLVIDÁ *nida* бывай, бывайце; ~ *dostlar!* Бывайце, сябры!

ƏLYAZMÁ I *isim* рукапіс; II *sifət* рукапісны; ~ *lar fondu* рукапісны фонд.

ƏMANƏT I *isim* 1. даручанае на захоўванне; 2. зберажэнне; *pul ~i* грашовыя зберажэнні; II *sifət* ашчадны; ~ *kassası* ашчадная каса, ~ *kitabçası* ашчадная кніжка.

ƏMANƏTÇİ *isim* 1. захавальнік; 2. укладчык.

ƏMCƏK *isim* вымя.

ƏMƏK I *isim* праца; *fiziki və zehni* ~ фізічная і разумовая праца; II *sifət* працоўны; ~ *vərdişləri* працоўныя навывкі, ~ *kitabçası* працоўная кніжка, ~ *haqqı* зароботная плата.

ƏMƏKÇİ I *isim* працаўнік; II *sifət* працоўны; ~ *xalq* працоўны народ.

ƏMƏKDÁR *sifət* заслужаны; ~ *elm xadimi* заслужаны дзеляч навывкі, ~ *idman ustası* заслужаны майстар спорту.

ƏMƏKDÁŞ *isim* супрацоўнік; *elmi* ~ навуковы супрацоўнік, навуковец.

ƏMƏKDAŞLIQ *isim* супрацоўніцтва; ~ *etmək* супрацоўнічаць.

ƏMƏKHAQQÍ *isim* плата за працу, работная плата (зарплата).

ƏMƏKÖMƏÇÍ *isim* bot. мальва.

ƏMƏKSEVƏR *sifət* працавіты; ~ *insan* працавіты чалавек.

ƏMƏL *isim* 1. справа; *xeyrxah* ~ лэр добрыя справы; 2. правіла; *qaydalara* ~ *etmək* выконваць правілы.

ƏMƏLÍ *sifət* практычны; ~ *təkliflər* практычныя прапановы.

ƏMƏLİYYÁT I *isim* аперация; *cərrahiyyə* ~ *xirurgičnaya aperiatsiya*, *ürək* ~ *aperatsiya na sərçy, döyüş* ~ *bayvaya aperiatsiya*; II *sifət* 1. аперацийны; ~ *stolu aperiatsiyны stol*, ~ *şöbəsi aperiatsiyны addzel*; 2. аперацийны.

ƏMƏLLÍ I *sifət* добры, здавальняючы; ~ *iş добрая праца*; II *zərf* здавальняюча, добра; ~ *danışmaq добра гаварыць*.

ƏMƏLLÍ-BAŞLÍ *bax* **Əməlli**.

ƏMƏLSÍZ *sifət* непригодны, непридатны; ~ *şey непридатная рэч*.

ƏMGÓK *isim* цемя.

ƏMÍ *isim* дзядзька.

ƏMÍCÍ *sifət* ссальны, смактальны.

ƏMÍQIZÍ *isim* стрыечная сястра (дача дзядзькі па бацьку).

ƏMÍN *sifət* упэўнены, перакананы; ~ *əm ki... упэўнены, што ~ ..., olmaq быць упэўненым*.

ƏMİN-AMANLÍQ *isim* мір, спакой; ~ *şəraitində va ўмовах міру*.

ƏMİNLİK *isim* 1. упэўненасць; 2. бяспечнасць.

ƏMİOĞLÚ *isim* стрыечны брат (сын дзядзькі па бацьку).

ƏMİR *isim* эмір.

ƏMİRLİK *isim* эмірат.

ƏMİZDİRMƏK *feil* карміць грудзьмі; *uşağı ~ карміць дзіця грудзьмі*.

ƏMLÁK I *isim* маёмасць; *dövlət ~ дзяржаўная маёмасць, şəxsi ~ асабістая маёмасць*; II *sifət* маёмасны; ~ *vergisi маёмасны падатак*.

ƏMLİK *isim* ягнятка-малалетак.

ƏMMƏK *feil* ссаць, смактаць.

ƏMR *isim* загад; *nazirin ~ загад міністра, ~in icrası выкананне загаду, ~ vermək даць загад*.

ƏMSÁL *isim* каэфіцыент; *iqtsadi ~ эканамічны каэфіцыент*.

ƏMTƏƏ I *isim* тавар; ~ *istehsalı вытворчасць тавару*; II *sifət* таварны; ~ *bazarı таварны рынак*.

ƏMTƏŞÜNAS *isim* таваразнавец.

ƏMZİK *isim* соска.

ƏMZİKLI *sifət* з соскай; ~ *şüşə бутэлька з соскай*.

ƏN *ədat* самы; ~ *çətin самы цяжкі, ~ vacib самы важны, ~ yaxın самы блізкі*.

ƏNCİR I *isim* інжыр, смакоўніца, фігавае дрэва; II *sifət* інжырны, інжыравы; ~ *mü-rəbbəsi інжырнае варэнне*.

ƏNDÁM *isim* 1. цела; 2. фігура.

ƏNDAMLÍ *sifət* стройны.

ƏNDAZÉ *isim* 1. выкрайка; 2. мерка; 3. фігура.

ƏNDƏRMƏK *feil* перакульваць, абарочваць.

ƏNƏNƏ *isim* традыцыя; *milli ~lər нацыянальныя традыцыі, ~yə görə на традыцыі*.

ƏNƏNƏVÍ *sifət* традыцыйны; ~ *yarışlar традыцыйныя спаборніцтвы*.

ƏNGƏL *isim* перашкода.

ƏNGƏLLƏMƏK *feil* перашкаджаць, замінаць, перашкодзіць.

ƏNGƏLLÍ *sifət* спалучаныя з цяжкасцямі, перашкодамі.

ƏNLİK *isim* румяны.

ƏNLİKLÍ *sifət* нарумянены; ~ *yanaqlar нарумяненыя шокі*.

ƏNSƏ I *isim* патыліца; II *sifət* патылічны; ~ *sümiyyi патылічная костка*.

ƏNTƏR *isim* мартышка.

ƏNTÍQ *sifət* антыкварны; ~ *şeylər антыкварныя рэчы*.

ƏNTÍQƏ *sifət* 1. антыкварны; 2. прыгожы; 3. выдатны.

ƏNTÍQƏCÍ *isim* антыквар.

ƏR *isim* муж; *ərə getmək выйсці замуж*.

ƏRAZÍ I *isim* 1. тэрыторыя; *respublikanın ~si тэрыторыя рэспублікі*; 2. мясцовасць; ~*nin öyrənilməsi вывучэнне мясцоваці*; II *sifət* тэрытарыяльны; ~ *bütövlüyyü тэрытарыяльная цэласнасць*.

ƏRƏB I *isim* араб, арабка; II *sifət* арабскі; ~ *atı арабскі конь, ~ rəqətləri арабскія лічбы*.

ƏRƏBCƏ I *zərf* па-арабску; ~ *danışmaq гаварыць па-арабску*.

ƏRƏBŞÜNASLIQ *isim* арабістыка.

ӘРӘФӘ *isim* пярэдадзень; *Yeni il ~si* пярэдадзень *Новага года*.

ӘРІК I *isim* абрыкос; II *sifət* абрыкосавы; ~ *mürəbbəsi* абрыкосавае варэнне.

ӘРІКЛІ *sifət* абрыкосавы; ~ *kompot* абрыкосавы кампот.

ӘРІМӨ *isim* 1. раставанне; *qarın ~si* раставанне снегу; 2. плаўленне; ~ *temperaturı* тэмпература плаўлення.

ӘРІМӨК *feil* раставаць, раставаць; *qar ~yür* снег растае, *şat ~yür* свечка растае.

ӘРІНЦӨК *isim* 1. гультай; 2. лянiвец.

ӘРІНІК *sifət* талы, расталы; ~ *qar* адталы лёд.

ӘРІНМӨК *feil* 1. расплаўляцца, быць расплаўленым; 2. распальвацца, быць распаленым.

ӘРІНМІŞ *sifət* топлены, адтоплены; ~ *yağ* топленае масла.

ӘРІНТІ *isim* сплаў; *əlvan ~lər* каляровыя сплавы.

ӘРІŞТӨ I *isim* локшына; II *sifət* локшынавы.

ӘРІŞТӘЛІ *sifət* локшынавы, з локшынай; ~ *aş* плоў з локшынай.

ӘРІТМӨК *feil* 1. тапіць; *yağ ~ taniç* масла; 2. плавіць; *polad ~ plaviç* сталь; 3. раствараць; *qandı ~ rastvaraç* цукар.

ӘРІҮӨН *sifət* плаўкі; ~ *metallar* плаўкія металы.

ӘРІЗӨ *isim* заява; ~ *узатма* напісаць заяву.

ӘРІЗӘÇІ *isim* прасіцель.

ӘРК *isim* фамiльярнае зварот.

ӘРКЛӨ *zərf* фамiльярна.

ӘРКӨҮӨН I *isim* дураслiвец, балаўнік; II *sifət* пешчаны, распешчаны, разбалаваны; ~ *uşaq* пешчанае дзіця.

ӘРКӨҮӨНЛӨК *isim*, распешчанаць, разбалаванаць.

ӘРКҮАНА *zərf* *bax* Әрклө.

ӘРЛІ *sifət* замужні; ~ *qadınlar* замужня жанчыны.

ӘРП *isim* 1. накіп; 2. тiб. налёт.

ӘРПЛӨНМӨК *feil* пакрывацца, пакрыцца накіпам.

ӘРСІН *isim* скрабок.

ӘРСІЗ *sifət* незамужні; ~ *qadın* незамужня жанчына.

ӘРҮЗ *isim* аруз (памер верша).

ӘРЗАҚ I *isim* прадукты; ~ *алмақ* куниця прадукты; II *sifət* харчовы, прадуктовы; ~ *тағазасы* прадуктовы магазін, ~ *ehtiyatı* харчовы запас.

ӘРЗІНДӨ *qoşma* у працяг, на працягу; *iki həftə ~ na* працягу двух тыдняў.

ӘСÁ *isim* трысціна, палка.

ӘСАРӨТ *isim* 1. прыгнёт; 2. няволя; ~ *də уағатақ* жыць у няволі.

ӘСÁS I *isim* 1. падмурак; *binanın ~ı* падмурак будынка; 2. аснова; *iqtisadi ~* эканамічная аснова, *dilçiliyin ~ları* асновы мовазнаўства; II *sifət* 1. асноўны; ~ *məqsəd* асноўная мэта; 2. галоўны; ~ *şəhərlər* галоўныя гарады.

ӘСÁSӨН *zərf* у асноўным.

ӘСÁSІНДÁ *qoşma* 1. на падставе ч аго-н.; *ərizə ~ na* падставе заявы; 2. на аснове чаго-н. *elmi tədqiqatlar ~ na* аснове навуковых даследаванняў.

ӘСÁSLANDIRILMÁQ *feil* аста-лявацца.

ӘСÁSLANDIRILMІŞ *sifət* 1. абгрунтаваны; ~ *qərar* абгрунтаванае рашэнне; 2. матываваны; ~ *rəu* матываванае заключэнне.

ӘСÁSLANDIRMÁQ *feil* 1. абгрунтоўваць, абгрунтаваць; *öz fikrini ~* абгрунтаваць сваё меркаванне.

ӘСÁSLANMÁQ *feil* асноўвацца грунтовацца; *faktlara ~* грунтовацца на фактах.

ӘСÁSLІ I *sifət* 1. абгрунтаваны; ~ *qərar* абгрунтаванае рашэнне; 2. абгрунтаваны; ~ *səbəb* абгрунтаваны прычына; 3. Капітальны; ~ *təmir* капітальны рамонт; II *zərf* абгрунтавана; ~ *düşüüntək* абгрунтавана абдумаць.

ӘСÁSLİLİQ *isim* абгрунтаванасць, грунтоўнасць.

ӘСÁSNAMӨ *isim* палажэнне; *seçkilər haqqında ~* палажэнне аб выбарах.

ӘСÁSSІZ I *sifət* неабгрунтаваны; ~ *ittihat* неабгрунтаванае абвінавачванне; II *zərf* неабгрунтавана, беспадстаўна.

ӘSDİRMӨK *feil* трэсці, калыхаць.

ӘСӘВ I *isim* нерв; *görmə* ~i зрокaвы нерв, *möhkət* ~lәр жалезныя нервы; II *sifət* нервовы; ~ *sistemi* нервовая cистэма, ~ *hüceyrəsi* нервовая клетка; \diamond ~*ləri ilə oynamaq* играць на нервах, ~*lərinə təsir etmək* дзейнічаць на нервы.

ӘСӘВІ I *sifət* нервовы; ~ *adam* нервовы чалавек, ~ *olmaq*, быць нервовым; II *zərf* нервова; ~ *danişmaq* нервова казаць.

ӘСӘВİLƏŞDİRİCİ *sifət* няверуючы, раздражняльны; ~ *təsir* раздражняльнае ўздзеянне.

ӘСӘВİLƏŞDİRMƏK *feil* нерваваць, раздражняць; *xəstəni* ~раздражняць хворага.

ӘСӘВİLƏŞMƏK *feil* нервавацца; *bərk* ~моцна нервавацца.

ӘСӘВİLİK *isim* нервовасць, нервознасць; ~ *alamatləri* прыкметы нервовасці.

ӘСӘВİLİKLƏ *zərf* нервова; ~ *ağlamaq* нервова плакаць.

ӘСӘР *isim* твор; *incəsənət* ~i творы мастацтва.

ӘСГӨР I *isim* салдат; *Azərbaycan* ~i азербайджанскі салдат; II *sifət* салдацкі; ~ *paltarı* салдацкае абмундзіраванне.

ӘСГƏРІ *sifət* воінскі, вайсковы, ваенны; ~ *ad* воінскае званне, ~ *xidmət* вайсковая (ваенная) служба, ~ *geyim* вайсковая (ваенная) форма, ~ *and* воінская прысяга.

ӘСГƏРЛІК *isim* ваенная служба; ~уэ *getmək* адправіцца на ваенную службу.

ӘСГІ *isim* ануца.

ӘСİR *isim* палон; ~ *düşmək* трапіць у палон, ~ *götürmək* узяць у палон.

ӘСİRGƏ|MƏK *feil* шкадаваць; *canlarını* ~тəдəп не шкадуючы жыцця.

ӘСİRLİK *isim* палон; ~дə *olmaq* быць у палоне.

ӘСКІК I *isim* нястача, недастача; II *sifət* адсутны; ~ *mal* адсутны тавар.

ӘСКІКЛІК *isim* 1. недастатковасць, нястача; 2. ганьба, знявага.

ӘСКİL|MƏK *feil* памяншацца, паменшавацца; *neft ehtiyatı* ~mir запасы нафты не памяншаюцца.

ӘСКİLTMƏK *feil* памяншаць, паменшыць, зменшыць; *çəkisini* ~паменьшыць вагу.

ӘSL I *isim* сапраўдны; ~ *dəri* сапраўдная скура, ~ *brilyant* сапраўдны брыльянт, ~ *dost* сапраўдны друг, ~ *qəhrəman* сапраўдны герой; II *sifət* арыгінал, аўтэнтны; *sənədin* ~i арыгінал дакумента.

ӘSLA *zərf* 1. цалкам нічога, зусім не ..., абсалютна не; ~ *bilmirəm* зусім не ведаю; 2. ні ў якім разе, ні пры якіх умовах, ні пры якіх абставінах; ~ *razı olmayacaq* ні ў якім разе не пагодзіцца.

ӘSLƏN *zərf* родам, па паходжанні; ~ *Azərbaycanlıdır* ён родам з Азербайджана.

ӘSLİNDƏ *zərf* на самай справе.

ӘS|MƏK *feil* 1. дрыжаць, трэсціся; *əl-ləri* ~irdi у яго дрыжалі рукі, *soyuqdan* ~тəк дрыжаць ад холоду; 2. дзьмуць; *külək* ~ir дзьме вецер.

ӘSNƏK *isim* зеў.

ӘSNƏMƏK *feil* пазяхаць.

ӘSR *isim* стагоддзе, век; *iyirmi birinci* ~дваццаць першае стагоддзе, *keçən* ~мінулае стагоддзе, *orta* ~lər сярэдня вякі, *bizim* ~дə у наш век.

ӘSRARƏNGİZ *sifət* загадкавы, таямнічы, таемны; ~ *gecə* таямнічая ноч, ~ *gözəllik* загадкавая прыгажосць.

ӘSRLİK *sifət* векавы; *bir* ~ *tarix* векавая гісторыя.

ӘŞYÁ I *isim* прадмет; *məişət* ~lari бытавыя прадметы; 2. рэч; *şəxsi* ~lar асабістыя рэчы, *nadir* ~lar рэдкія рэчы; II *sifət* 1. прадметны; ~ *yazısı* прадметны ліст; 2. рэчавы; ~ *anbarı* рэчавы склад.

ӘТ I *isim* мяса; *qızardılmış* ~смажанае мяса, *döyülmüş* ~сечанае мяса, *çiü* ~сырое мяса, *mal* ~i ялавічына, *qoyun* ~i бараніна; II *sifət* мясны; ~ *məhsulları* мясныя прадукты.

ӘTALƏT *isim* 1. інертнасць, нерухомасць, бяздзейнасць; 2. *fiz.* інерцыя; ~ *qanuni* закон інерцыі, ~ *qüvvəsi* сіла інерцыі.

ӘTALƏTLİ *sifət* інертны; ~ *kütlə* інертная маса.

ӘТҶӘКӘН *isim* мясарубка.

ƏTƏJK *isim* 1. падол, прыпол; *paltarın ~yi* падол сукенкі; 2. спадніца.

ƏTƏK-ƏTƏK *zərf* шмат, у вялікай колькасці.

ƏTƏKLƏMƏK *feil* 1. затрымліваць; 2. збіраць.

ƏTƏNƏ *isim* паслед, плацэнта.

ƏTİR *isim* 1. духмянасць, прыемны пах; *qızılgülün ətri* пах ружы; 2. духі; ~ *iyi* пах духоў

ƏTİRLƏMƏK *feil* душыць, надушыць; *saçını ~* надушыць валасы.

ƏTİRLƏNDİRMƏK *feil* прыемна пахнуць.

ƏTİRLƏNMƏK *feil* душыцца, надушыцца.

ƏTİRLİ *sifət* духмяны, пахучы, водарны; ~ *güllər* духмяныя кветкі.

ƏTLİ *sifət* 1. мясісты; ~ *balıq* мясістая рыба, ~ *alça* мясістая алыча; 2. укармлены, сыты; ~ *qoуп* укармленая авечка; 3. мясны; ~ *xörək* мясная страва.

ƏTLİK *sifət* мясны; ~ *qoуп* мясная авечка.

ƏTRAF I *isim* 1. наваколле; *şəhərin ~i* наваколле горада; 2. акружэнне, навокал; ~ *sakitlik idi* вакол была цішыня; II *sifət* навакольны; ~ *yerlər* навакольныя месцы, ~ *mühit* навакольнае асяроддзе.

ƏTRAFLI I *sifət* падрабязны; ~ *təlumatlar* падрабязныя звесткі; II *zərf* падрабязна; ~ *dənışmaq* падрабязна распавесці.

ƏTRİYYAT I *isim* парфумерыя; ~ *istehsalı* вытворчасць парфумерыі; II *sifət* парфумерны; ~ *mağazası* парфумерны магазін.

ƏTSİZ *sifət* посны; ~ *xörək* посная страва.

ƏT-SÜD *sifət* мяса-малочны; ~ *sənayesi* мяса-малочная прамысловасць.

ƏTTAR *isim* парфумшык, парфумер.

ƏTYEYƏN *sifət* драпежны; ~ *quşlar* нажадлівыя птушкі.

ƏVƏLİK *isim* конскае шчаўе.

ƏVƏZ *isim* 1. замена; *layiqli ~* дастойная замена; 2. пакрыццё; *xərclərin ~i* пакрыццё расходаў;

ƏVƏZCİ *isim* 1. заменнік; 2. сумяшчальнік.

ƏVƏZCİLİK *isim* сумяшчальніцтва; ~ *ətmək* працаваць на сумяшчальніцтве.

ƏVƏZEDİCİ *isim* заменнік; *qanını ~ləri* заменнікі крыві.

ƏVƏZEDİLMƏZ *sifət* незаменны; ~ *iş-ci* незаменны работнік.

ƏVƏZİNDƏ *qoşma* замест; *onun ~* замест яго, *bunun ~ nə* верэчасініз? што да-це замест гэтага?

ƏVƏZLƏMƏK *feil* замяшчаць, замяніць.

ƏVƏZLƏNMƏK *feil* замяняцца, замяніцца.

ƏVƏZLİK *isim dilç.* займеннік; *şəxs ~ləri* асабовыя займеннікі.

ƏVƏZSİZ *sifət* 1. незаменны; ~ *dost* незаменны сябар; 2. бязвыплатны, дармовы; ~ *əmək* бязвыплатная праца; 2. бязвыплатна, дармова.

ƏVVƏL I *isim* пачатак; *küçənin ~i* пачатак вуліцы, *oуunun ~i* пачатак гульні; II *zərf* 1. спачатку, спярша; 2. раней; *vaxtından ~* раней тэрміну.

ƏVVƏLÁ *zərf* па-першае, у першую чаргу; ~ *onu* дэталіўат кі... па-першае, я навінен сказаць, што ...

ƏVVƏL-AXİR *zərf* рана ці позна; ~ *o gün* гэлэсэк рана ці позна гэты дзень надыдзе.

ƏVVƏLCƏ *zərf* спачатку, спярша; ~ *tənə* елэ гэлді кі... спярша мне падалося, што ...

ƏVVƏLCƏDƏN *zərf* загадзя, наперад; ~ *bildirmək* загадзя настаўіць да ведама ~ *söz* вертэк загадзя абяцаць.

ƏVVƏLDƏN *zərf* 1. даўно, з самага пачатку; ~ *biz buna hazır idik* мы даўно былі гатовыя да гэтага; 2. загадзя, наперад; ~ *hazırlaşmaq* загадзя рыхтавацца.

ƏVVƏLİNCİ *sifət* першы; ~ *günlər* першыя дні.

ƏVVƏLKİ *sifət* 1. бax *Əvvəlinci*; 2. папярэдні, мінулы; ~ *görüş* мінулая сустрэча, ~ *ildə* летась, у мінулым годзе; 3. ранейшы;

~ *yerində* на ранейшым месцы, ~ *direktor* ранейшы дырэктар.

ƏVVƏLLƏR I *zərf* 1. раней, калісьці; *siz* ~ *Bakıda olmusunuz?* вы раней бывалі ў Баку? 2. у першы час, спачатку; ~ *yaman qorxurdum* у першы час я вельмі баяўся; II *isim* першы; *dərs ilinin* ~і першыя дні (месяцы) навучальнага года.

ƏYALƏT I *isim* 1. край, вобласць; 2. перыферыя, правінцыя; II *sifət* перыферыйны, правінцыяльны.

ƏYANÍ I *sifət* 1. наглядны; ~ *vəsaitlər* наглядныя дапаможнікі; 2. вочны; ~ *təhsil* вочнае навучанне; II *zərf* наглядна.

ƏYANİLİK *isim* нагляднасць; *təlimdə* ~ *prinsipi* прынцып нагляднасці ў навучанні.

ƏYÁR I *isim* проба; II *sifət* прабірны.

ƏYİLGÖN *sifət* гібкі, гнуткі; ~ *val* гнуткі вал.

ƏYİL|MƏK *feil* 1. нагінацца, нахіляцца, гнуцца; *ağclar küləkdən* ~і дрэвы гнуцца ад ветру; 2. скрыўляцца, скрывіцца; *tix* ~іб цвік скрывіўся; 3. хіліцца, нахіляцца; *yana* ~тэк хіліцца ў бок.

ƏYİN I *isim* 1. цела; 2. адзенне, адзежа; II *sifət* нацельны; ~ *paltarı* нацельная бялізна.

ƏYİN-BÁŞ *isim* адзенне, адзенне; ~ *almaq* купляць сабе адзенне.

ƏYİNTÍ *isim* скрыўленне.

ƏYİRİCÍ I *isim* прадзільшчыца, прадзільшчык; II *sifət* прадзільны; ~ *fabrika* прадзільная фабрыка.

ƏYİRMƏK *feil* прасці; *yun* ~ прасці поўсць.

ƏYLƏC I *isim* тормаз; ~і *basmaq* націснуць на тормаз; II *sifət* тармажны.

ƏYLƏNCƏ *isim* забаўка, забава; ~ *saymaq* лічыць забавай.

ƏYLƏNCƏLÍ I *sifət* 1. забаўны; ~ *proqram* забаўная праграма; 2. займальны, цікавы; ~ *oyun* займальная гульня; II *zərf* забаўна; ~ *dənışir* забаўна расказвае.

ƏYLƏNCƏSÍZ *zərf* без забавы.

ƏYLƏNDİRMƏK *feil* спыняць, спыніць, затрымаць; *taşıtı* ~ спыніць машыну.

ƏYLƏNMƏ|K *feil* забаўляцца, развейвацца; ~і *hoşlamaq* любіць забаўляцца.

ƏYLƏŞDİRMƏK *feil* саджаць, садзіць.

ƏYLƏŞ|MƏK *feil* садзіцца, сесці; *buurun*, ~іп сядайце, калі ласка.

ƏYMƏ I *isim* 1. згінанне; 2. дуга; 3. адхіленне; ~ *sistemi* сістэма адхіленняў; II *sifət* гнуткавы; ~ *taşıtı* гнуткавыя машыны.

ƏYMƏK *feil* нагінаць, нахіляць, нагнуць; *başını* ~ нагнуць галаву, *budağı* ~ нагнуць галінку.

ƏYRƏMLÍ *sifət* з зігзагамі.

ƏYRÍ I *sifət* 1. крывы; ~ *küçə* крывая вуліца; 2. несумленны; ~ *adam* несумленны чалавек; II *isim* крывая; *grafik* ~ графічная крывая; III *zərf* крыва; ~ *uzmaq* пісаць крыва; ◊ ~ *baxmaq* скоса глядзець.

ƏYRÍ-ƏYRÍ *zərf* крыва, коса; ~ *baxmaq* коса глядзець.

ƏYRİLÍ *sifət* з крывізнай.

ƏYRİLÍ|K *isim* крывізна; *yolun* ~і крывізна дарогі.

ƏYRİLMƏK *feil* прасціся.

ƏZÁB *isim* мука, мучэнне; ~ *vermək* мучыць.

ƏZABKÉŞ I *isim* мучанік, пакутнік; II *sifət* шматпакутны, многапакутны; ~ *xalqı* шматпакутны народ.

ƏZABLÍ *sifət* пакутлівы; ~ *iş* пакутлівая праца.

ƏZABSÍZ *sifət* без пакут.

ƏZBƏR *zərf* на памяць; ~ *bilmək* ведаць на памяць.

ƏZBƏRÇÍ *isim* зубрыла.

ƏZBƏRÇİLİK *isim* зубрэннае.

ƏZBƏRDƏN *zərf* на памяць; ~ *oxumaq* чытаць на памяць.

ƏZBƏRLƏMƏK *feil* завучаць.

ƏZƏLDƏN *zərf* 1. спачатку, спярша 2. даўно, здаўна.

ƏZƏLƏ I *isim* мышца, мускул; *ayaq* ~ləri мышцы нагі; II *sifət* мышачны, мускульны; ~ *lifləri* мышачныя валокны.

ƏZƏLƏLÍ *sifət* мускулісты; ~ *qollar* мускулістыя рукі.

ƏZƏLƏSÍZ *sifət* без мускулаў.

ƏZƏLİ I *sifət* 1. спрадвечны, адвечны; ~ *gözəllik* *адвечная прыгажосць*; 2. спрадвечны, спаконвечны; ~ *Azərbaycan torpaqları* *спрадвечныя азербайджанскія землі*.

ƏZƏMƏT *isim* веліч, велічнасць; *Bakını* ~*i* *велічнасць Баку*.

ƏZƏMƏTLİ *sifət* 1. велічны; ~ *abidə* *велічны помнік*; 2. магутны; ~ *vətənimiz* *наша магутная радзіма*.

ƏZGİL *isim* мушмула.

ƏZGİN *sifət* стомлены, змораны, утомлены.

ƏZGİNLİK *isim* стомленасць, зморанасць; ~ *hissi* *начуццё стомленасці*.

ƏZİK I *sifət* мяты, змяты; ~ *konvert* *змяты канверт*; II *isim* выцятае месца.

ƏZİL|MƏK *feil* 1. мяцца, змяцца, памяцца; 2. таўчыся; 3. быць пабітым; 4. выцяцца, ударыцца; *ayağı ~ib* *выцятая нага*.

ƏZİYYƏT *isim* 1. мука, мучэнне, пакута; *dəhşətli ~lər* *страшныя мукі*; 2. праца; *nahaq* ~ *марная праца*.

ƏZİYYƏTLƏ *zərf* з цяжкасцю; ~ *yeritək* *перасоўвацца з цяжкасцю*, ~ *oxutaq* *вучыцца з цяжкасцю*.

ƏZİYYƏTLİ *sifət* цяжкі; ~ *yol* *цяжкі шлях*, ~ *həyat* *цяжкае жыццё*; ~ *ölüm* *цяжкая смерць*.

ƏZİYYƏTSİZ I *sifət* няцяжкі; II *zərf* без працы.

ƏZİYYƏTSİZLİK *isim* няцяжкасць.

ƏZİZ *sifət* 1. дарагі; ~ *dost* *дарагі друг*; 2. жаданы; ~ *qonaq* *жаданы госць*.

ƏZİZCİYƏZ *isim* любімчык.

ƏZİZLƏMƏK *feil* пясціць.

ƏZİZLƏNMƏK *feil* пясціцца, распясціцца.

ƏZM *isim* 1. рашучасць, воля; *möhkəm* ~ *моцная воля*; 2. мэта; *qələbə ~i ilə* *з мэтай перамагчы*.

ƏZMƏ *isim* пюрэ; *kartof ~si* *бульбяное пюрэ*.

ƏZMƏK *feil* 1. мяць, памяць; *süfrəni* *намяць абрус*; 2. таўчы; *qəndi* ~ *таўчы цукар*.

ƏZMLƏ *zərf* 1. настойліва, упарта, рашуча; 2. з энтузіязмам; ~ *işləmək* *працаваць з энтузіязмам*.

ƏZRAİL *isim* Азраіл (анёл смерці).

ƏZVÁY *isim* *bot.* алоэ, альяс.

- F -

FACİÖ I isim трагедья; *C. Cabbarlının "Od gəlini" ~si трагедья "Невеста агню" Дж. Джаббарлы, qanlı ~ кривавая трагедья; II sifət трагічны; ~ janrı трагічны жанр.*

FACİƏLİ sifət трагічны; ~ *hadisələr трагічныя падзеі, ~ ölüm трагічная смерць.*

FACİƏVİ I sifət 1. трагедыйны; ~ *səhnə трагедыйня сцэна; 2. трагічны; ~ ölüm трагічная смерць; II zərf трагічна.*

FAGİR sifət 1. ціхі, спакойны; ~ *uzaq спакойны дзіця; 2. пакорны, пакорлівы, ціхі, ціхмяны; ~ görkəm пакорлівы выгляд; 3. бедны; ~ kəndlilər бедныя сяляне.*

FAGİRLİQ isim беднасць, пакорліваць.

FANIŞÖ isim прастытутка.

FANİZ I isim працэнт; *yüz ~ сто працэнтаў, əhalinin 80 ~i 80 працэнтаў насельніцтва, ~lə ifadə etmək выяўляць у працэнтах, yüksək ~ высокі працэнт, ~ almaq браць працэнты; II sifət працэнтны; ~ nisbətī працэнтныя адносіны; ◇ *yüz ~ на (усе) сто працэнтаў.**

FANİZLƏ isim у працэнтах.

FANİZSİZ sifət беспрацэнтны.

FAKÜLTƏ isim факультэт; *tarix ~si гістарычны факультэт, tibb ~si медыцынскі факультэт; 2. факультэцкі; ~ elmi şurası факультэцкі вучоны савет.*

FAL¹ isim варажба, варажэнне; ~a *inapmaq верыць у варажбу; ~a baxmaq варажыць; ◇ *ulduz ~i гараскон.**

FAL² isim яйцо.

FALÇI isim варажбіт, варажбітка.

FANI sifət тленны; ~ *dünya тленны свет.*

FARAĞAT I sifət спакойны, ціхі; ~ *uzaq спакойнае дзіця; II zərf 1. ціха, спакойна; ~ uzaqtaq жыць спакойна; 2. hərbi смірна; Farağat! Смірна!*

FARÁŞ sifət ранні; ~ *sərin ранняя сяўба, ~ tərəvəz ранняя агародніна.*

FARS I isim перс, персіянін, персіянка; II sifət персідскі; ~ *dili персідская мова.*

FARSCA zərf па-персідску; ~ *danışmaq гаварыць па-персідску.*

FASİLƏ isim 1. перарыў, перапынак; *qısa ~ кароткі перапынак, nahar ~si абедзенны перапынак; 2. перабой.*

FASİLƏLİ sifət 1. перапынны, перарывісты; ~ *iş rejimi перарывісты рэжым працы, ~ sistem перарывістая сістэма; 2. пера-межны.*

FASİLƏLİK isim перапыннасць.

FASİLƏSİZ I sifət 1. безупынны, бесперапынны; ~ *proses бесперапынны працэс; 2. бесперабойны; ~ yardım бесперабойная дапамога; 3. бесперастанны; ~ əsən külək бесперастанны вецер; II zərf безупынна, бесперапынна, бесперабойна; ~ *işləmək працаваць бесперабойна.**

FAYDÁ isim 1. карысць; ~ *götürmək мець карысць, ~ çoxdur шмат карысці; 2. выгада; maddi ~ матэрыяльная выгада.*

FAYDALANMAQ feil 1. атрымліваць, атрымаць карысць; *təcrübədən ~ атрымаць карысць ад вопыту; 2. атрымліваць, атрымаць выгаду; ticarətdən ~ атрымліваць выгаду ад гандлю.*

FAYDALÍ sifət 1. карысны; ~ *iş карысная справа, ~ məsləhət карысны савет; 2. выгадны; ~ təklif выгадная прапанова.*

FAYDALILIQ isim 1. карыснасць; 2. выгаднасць.

FAYDASÍZ sifət 1. бескарысны, ~ *ətək бескарысная праца; 2. нявыгадны; ~ sövdə нявыгадная здзелка.*

FAYDASIZLIQ isim 1. бескарыснасць; 2. нявыгаднасць.

FAYTÓN I isim фэтон; ~a *minmək садзіцца ў фэтон; II sifət фэтонны; ~ təkəri фэтоннае кола.*

FAYTONÇÚ isim рамізнік, фурман фэтона.

FEİL isim дзеяслоў; ~in *zamanları час дзеяслова.*

FELÍ *sifət* 1. дзяслоўны; ~ *xəbər* дзяслоўны выказнік; 2. аддзяслоўны; ~ *isim* аддзяслоўны назоўнік.

FEVRÁL I *isim* люты; II *sifət* лютаўскі; ~ *günləri* лютаўскія дні.

FEYXOÁ *isim bot.* фейхоа.

FƏÁL I *sifət* актыўны; ~ *üzlər* актыўныя члены; ~ *iş* актыўная праца; II *zərf* актыўна; ~ *iştirak etmək* актыўна ўдзельнічаць.

FƏALİYYƏT *isim* дзейнасць; *elmi* ~ навуковая дзейнасць, *üçün* ~і дзейнасць сэрца.

FƏALİYYƏTSİZ I *sifət* бяздзейны, бяздзейны; II *zərf* бяздзейна.

FƏALİYYƏTSİZLİK *isim* бяздзейнасць; ~ *üzündən* з-за бяздзейнасці.

FƏALLAŞDIRMAQ *feil* актывізаваць.

FƏALLAŞMAQ *feil* актывізавацца.

FƏALLIQ *isim* актыўнасць; ~ *göstərmək* праявіць актыўнасць.

FƏDÁ *isim* ахвяра, самаахвяраванне..

FƏDAKÁR *sifət* самаадданы, самаахвярны; ~ *insan* самаадданы (самаахвярны) чалавек; ~ *iş* самаадданая (самаахвярная) праца.

FƏDAKARLIQ *isim* самаадданасць, самаахвярнасць; ~ *etmək* (göstərmək) праявіць самаадданасць.

FƏHLƏ I *isim* рабочы; *ixtisaslı* ~ кваліфікаваны рабочы; II *sifət* рабочы; ~ *hərəkət* рабочы рух; ~ *sınıf* рабочы клас; ~ *ailəsi* рабочая сям'я.

FƏHLƏLİK *isim* пасада; ~ *etmək* працаваць на пасадзе рабочага.

FƏXR *isim* гордасць; *Azərbaycanın* ~і гордасць Азербайджана.

FƏQQƏRƏ I *isim* пазванок; *boyun* ~ləri шыйныя пазванкі; II *sifət* пазваночны; ~ *qövsi* пазваночная дуга.

FƏQQƏT *bağlayıcı* аднак; ~ *bu mümkündür deyil* аднак гэта немагчыма.

FƏLAKƏT *isim* 1. бедства, бяда; *təbii* ~ стыхійнае бедства; 2. няшчасце; *bu ki ~dir* гэта ж няшчасце; 3. бяда, бядота, ліха; 4. катастрофа; *əsrimizin* ~і катастрофа (нашага) стагоддзя.

FƏLAKƏTLİ *sifət* 1. бяготны, гаротны; ~ *vəziyyət* гаротнае становішча; 2. катастрофічны; ~ *daşqın* катастрофічная наводка.

FƏLƏJK *isim* лёс; ~*yin gərdişi* воля лёсу.

FƏLSƏFƏ I *isim* філасофія; *materialist* ~ матэрыялістычная філасофія, *idealist* ~ ідэалістычная філасофія; II *sifət* філасофскі; ~ *elmləri doktoru* доктар філасофскіх навук; ◊ ~ *daşı* філасофскі камень.

FƏLSƏFİ *sifət* філасофскі; ~ *nəzəriyyə* філасофская тэорыя; ~ *əsaslar* філасофскія асновы; ~ *terminlər* філасофскія тэрміны.

FƏND *isim* 1. выкрут, выкрунтас; ~ *qurtmaq* выдумляць выкрунтасы; 2. трук; *akrobatik* ~ акрабатычны трук; 3. прыём; *texniki* ~lər тэхнічныя прыёмы.

FƏNDGİR *sifət* выкрутлівы, вёрткі, хітры.

FƏNÖR I *isim* ліхтар; *elektrik* ~і электрычны ліхтар; II *sifət* ліхтарны; ~ *dirəyi* ліхтарны слуп.

FƏNN I *isim* прадмет, дысцыпліна; *tədris* ~ləri навучальныя прадметы; II *sifət* прадметны; ~ *proqramı* прадметная праграма.

FƏRARİ *isim* 1. перабегчык; 2. дэзерцір.

FƏRARİLİK *isim* дэзерцірства..

FƏRASƏT *isim* кемлівасць, цямлівасць.

FƏRASƏTLİ *sifət* кемлівы, цямлівы; ~ *uşaq* кемлівае дзіця.

FƏRASƏTSİZ *sifət* някемлівы.

FƏRD *isim* індывідуум, індывід.

FƏRDİ *sifət* 1. індывідуальны; ~ *xüsusiyyətlər* індывідуальныя асаблівасці; ~ *dərs* індывідуальны ўрок; ~ *uzaqta* індывідуальны падыход; 2. персанальны; ~ *sərgi* персанальная выстава; II *zərf* індывідуальна; ~ *uzaqtaq* падыходзіць індывідуальна.

FƏRDİLƏŞDİRMƏK *feil* індывідуалізаваць.

FƏRDİYYƏTÇİ I *isim* індывідуаліст; II *sifət* 1. індывідуалістычны; 2. індывідуалісцкі; ~ *psixologiyası* індывідуалісцкая псіхалогія.

FƏRDİYYƏTÇİLİK I *isim* індывідуалізм; II *sifət* індывідуалістычны.

FƏRƏ *isim* курачка-малодка, маладая курчыца.

FƏRŌH *isim* радасць; ~ *hissi* пачуццё радасці.

FƏRƏHLƏNMŌK *feil* радавацца, цешыцца.

FƏRƏHLĪ *sifət* 1. радасны; ~ *sima* радасны твар, ~ *an* радаснае імгненне; 2. уцешны, уцешлівы; ~ *hisslər* уцешныя пачуцці.

FƏRQ I *isim* 1. розніца, адрозненне; 2. розніца; *aralarındaki* ~ розніца паміж імі, *əsas* ~ асноўная розніца, *böyük* ~ вялікая розніца; 3. рознасць; *iki ədədin* ~ і рознасць двух лікаў; II *sifət* рознасны; ~ *silsiləsi* рознасная прагрэсія; ◊ ~ *i nədir* якая розніца.

FƏRQLƏNDİRİCİ *sifət* 1. распазнавальны, адрознівальны; ~ *əlatət* распазнавальная прыкмета; 2. распазнавальны; ~ *nişanlar* распазнавальны знак (знак адрознення).

FƏRQLƏNDİRMŌK *feil* 1. распазнаваць, адрозніваць; ~ *yi bacarmaq* умець адрозніваць; 2. адрозніваць, распазнаваць.

FƏRQLƏNMŌK *feil* 1. адрознівацца, распазнавацца, адрознівацца; 2. вызнычацца; *döyüşdə* ~ вызначыцца ў баі.

FƏRQLĪ *sifət* 1. адметны, характэрны; ~ *səhətlər* адметная рыса; 2. адрозны, адменны; *başqalarından* ~ адрозны ад іншых.

FƏRQSİZ I *sifət* 1. нейтральны; ~ *tüvəzinət* нейтральная раўнавага; 2. нераспазнавальны, неадметны; ~ *əşyalar* неадметныя прадметы; II *zərf* абьякава.

FƏRLĪ *sifət* 1. прыгодны, прыдатны; ~ *bir şey tapmadım* нічога прыдатнага не знайшоў; 2. прыстойны; ~ *taas* прыстойная зарплата; 3. талковы, добры; ~ *övlad* талковае дзіця.

FƏRMÁN *isim* 1. указ; *prezidentin* ~ указ прэзідэнта; 2. грамата; *fəxri* ~ ганаровая грамата.

FƏRSİZ *sifət* 1. непрыгодны, непрыдатны, дрэнны; ~ *işçi drənni* (няздатны) работнік; 2. шалапутны; ~ *oğul* шалапутны сын; 3. бяздзейны; ~ *adam* бяздзейны чалавек.

FƏRYÁD *isim* лямант, крык; *ana* ~ мацярынскі лямант.

FƏRZ I *isim* меркаванне, дапушчэнне, здагадка; II *sifət* абавязковы; ~ *olmaq* быць абавязковым.

FƏRZİYYŌ *isim* 1. меркаванне, здагадка, дапушчэнне; ~ *yə görə* па меркаванні; 2. гіпотэза; ~ *irəli sürmək* выказаць гіпотэзу.

FƏSÁD *isim* 1. звадка, сварка; 2. падковы; ~ *törətmək* строіць падковы.

FƏSƏLĪ *isim* слоены праснак.

FƏSĪL¹ *isim* 1. час года; *ilin* ~ іллі года; 2. сезон; *yağ* ~ і летні сезон.

FƏSĪL² *isim* глава, раздзел; *kitabın birinci* ~ першы раздзел кнігі.

FƏSİLƏ *isim* сям'я; *təməllər* ~ сі сям'я млекакормячых.

FƏTH *isim* 1. пакарэнне, заваяванне; *şəhərin* ~ і заваяванне горада; 2. перамога.

FƏTİR *isim* тонкая аладка з прэснага цеста, праснак; *yağlı* ~ праснак на алеі.

FƏVVARƏ *isim* фантан; *şəhər* ~ лэри гарадскія фантаны, *neft* ~ сі нафтавы фантан.

FƏVVARƏLĪ *sifət* фантанны, фантанавы; ~ *quyu* фантанная свідравіна.

FƏZÁ I *isim* прастора; *sonsuz* ~ бясконца прастора; II *sifət* прасторавы; ~ *xətti* прасторавая лінія, ~ *dalğası* прасторавая хваля.

FINDİQ *isim* фундук.

FINDİQLĪQ *isim* арэшнік.

FINXİR|MÁQ *feil* пырхаць, фыркаць; *at* ~ *dı* конь фыркнуў.

FİR *isim* 1. нараст, нарасць; 2. выраст.

FİRÇÁ I *isim* 1. кісць, пэндзаль; *rəngsaz* ~ сі малярны пэндзаль, 2. шчотка; *diş* ~ сі зубная шчотка; II *sifət* шчотачны.

FİRFİRÁ *isim* ваўчок; ~ *küyü* шум ваўчка.

FİRLDÁQ *isim* 1. афера; 2. авантура; 3. махлярства, круцельства.

FİRLDAQÇÍ *isim* 1. аферыст; 2. авантурыст; 3. махляр.

FİRLDAQÇİLĪQ *isim* 1. авантурызм; 2. махлярства.

FİRLDATMÁQ *feil* шпурляць, шпурнуць, кідаць.

FİRLAMÁQ *feil* круціць, варочаць, вярцець.

FİRLANQÁC *isim* карусель.

FİRLAN|MÁQ *feil* круціцца, вярцецца, варочацца; *öz oxu ətrafıda ~maq* круціцца вакол сваёй восі; *♦ başım ~ır* галава круціцца.

FİRTINÁ I *isim* 1. бура, ураган; ~ *qorđu* паднялася бура; 2. шторм; II *sifət* 1. бурны, ураганны; ~ *havası* ураганнае надвор'е; 2. штармавы; ~ *siqnulları* штармавы сігнал.

FİSILDAMÁQ *feil* сапці, пыхаць.

FİSTÍQ I *isim* бук; II *sifət* букавы; ~ *yağ* букавая алей.

FİŞILDAMÁQ *feil* 1. шыпець; 2. світаць.

FİKİR *isim* 1. думка; *müstəqil* ~ самастойная думка, *maraqlı* ~ цікавая думка, *gizli* ~ тайная думка; 2. ідэя; 3. меркаванне; ~ *mübadiləsi* абмен меркаваннямі.

FİKİRLƏŞ|MƏK *feil* 1. мысліць; *məntiqi* ~тэк мысліць (разважаць) лагічна; 2. думаць; *gələcəyi* ~тэк думаць пра будучыню.

FİKİRLİ I *sifət* задуменны, задумлівы; ~ *adət* задуменны чалавек; II *zərf* задуменна, задумліва; ~ *cavab vertək* адказваць задум-енна.

FİKİRSİZ I *sifət* бестурботны, бесклапотны; ~ *adət* бестурботны чалавек; II *zərf* бестурботна, бесклапотна; ~ *yaşamaq* жыць бесклапотна.

FİKRƏN *zərf* 1. у думках, мысленна; 2. разумова.

FİKRİ *sifət* 1. мысленны, уяўны; 2. мысліцельны, разумовы; ~ *qabiliyyət* разумова здольнасць.

FİL I *isim* слон; II *sifət* слановы; ~ *dışı* слановая костка.

FİLİZ I *isim* руда; *dəmir* ~ жалезная руда; II *sifət* рудны; ~ *yatağı* рудны залеж.

FİLİZLİ *sifət* руданосны; ~ *təbiət* руданосная зямля.

FİN I *isim* фін, фінка; II *sifət* фінскі; ~ *dili* фінская мова.

FİNCÁN *isim* кубак; *saxsı* ~ фаянсавы кубак.

FİRAVÁN I *sifət* заможны; ~ *xalq* заможны народ; II *zərf* заможна; ~ *yaşamaq* жыць заможна.

FİRAVANLÍQ *isim* заможнасць, дастаток; *həyatın ~ğı* заможнасць жыцця.

FİRUZƏ I *isim* біруза; II *sifət* бірузовы; ~ *sırğa* бірузовыя завушніцы.

FİRUZƏYİ *sifət* бірузовы; ~ *rəng* бірузовы колер.

FİŞƏNG *isim* феерверк.

FİT *isim* 1. світ; *küləyin ~i* світ ветру; 2. свісток; *hakimin ~i* свісток суддзі; 3. сірэна; *final* ~і фінальная сірэна.

FİTRİ *sifət* прыродны; ~ *istedad* прыродны талент.

FİZİKİ *sifət* фізічны; ~ *proseslər* фізічныя працэсы, ~ *iş* фізічная праца.

FORMALAŞMAQ *feil* фарміравацца, сфарміроўвацца; *erkən* ~ рана фарміравацца, *şəxsiyyət kimi* ~ фарміравацца як асоба.

FÖVQƏLADƏ *isim* 1. незвычайны; ~ *şəxsiyyət* незвычайная асоба, ~ *istedad* незвычайны талент; 2. надзвычайны; ~ *hadisə* надзвычайнае здарэнне.

FRANSÍZ I *isim* француз; II *sifət* французскі; ~ *dili* французская мова.

FRANSÍZCA *zərf* па-французску; ~ *danişmaq* гаварыць па-французску.

FÜRSƏT *isim* 1. зручны выпадак; *ilk ~də* пры першым зручным выпадку; 2. зачэпка; 3. шанс; *axırıncı* ~ апошні шанс.

FÜSUNKÁR *sifət* 1. чароўны; ~ *görkəm* чароўная знешнасць; 2. абаяльны; ~ *gözəl* абаяльная прыгажуня.

- G -

GAH *bağl.* дык, то; ~ *istidir*, ~ *soyuq to* холодна, то горяча.

GAVALÍ I *isim* слива; ~ *qurusu* сушаная слива; II *sifət* сливавы; ~ *çəyirdəyi* сливавая костачка.

GEC *zərf* позна; ~ *durmaq* позна ўставаць.

GECƏ I *isim* 1. ноч; *dünən* ~ учора ноччу; 2. вечар; *buraxılış ~si* вытукскны вечар, *tiğat ~si* вечар мугама; II *sifət* начны; ~ *vaxtı* у начны час, ~ *pövbəsi* начная змена; III *zərf* ноччу; ◊ ~*niz xeyrə qalsın!* спакойнай ночы!

GECƏLƏMƏK *feil* начаваць; *mehmanxanada* ~ начаваць у гасцініцы, *yolda* ~ начаваць у шляху.

GECƏYARI I *isim* поўнач; ~ *oldu, yatmaq lazımdır* ужо поўнач, спаць трэба; II *zərf* апоўначы; о, ~ *qayıtdı* ён вярнуўся апоўначы.

GEC-GEC *zərf* рэдка; ~ *gəlmək* рэдка прыходзіць.

GECİKDİRMƏK *feil* затрымліваць; *maaşı* ~ затрымліваць зарплату.

GECİKMƏ *isim* затрымка, спазненне.

GECİKMƏK *feil* 1. затрымлівацца; *işə* ~ затрымлівацца на працы; 2. спазніцца.

GEC-TEZ *zərf* рана ці позна; ~ *aydınlashaq* рана ці позна высветліцца.

GEDIŞ *isim* 1. хада, ход; *hadisələrin ~i* ход падзей; *ağların ~i* ход белых (у шахматах); 2. праезд; ~ *haqqı* плата за праезд.

GEN I *sifət* шырокі; ~ *küçə* шырокая вуліца; II *zərf* шырока.

GEN-BOL I *sifət* 1. даволі прасторны; ~ *tənzil* прасторная кватэра; 2. раскошны; ~ *dop* раскошнае адзенне.

GENDƏN *zərf* здалёк, здалёку; ~ *baxtmaq* глядзець здалёку.

GENƏLMƏ *feil* расшырэнне, пашырэнне.

GENƏLMƏK *feil* расшырацца, пашырацца.

GENƏLTMƏK *feil* расшырыць, пашырыць; *yolu* ~ расшырыць (пашырыць) дарогу.

GENİŞ *sifət* 1. шырокі; ~ *küçə* шырокая вуліца, ~ *ekran* шырокі экран, ~ *kütlələr* шырокія масы, ~ *tənada* у шырокім сэнсе; 2. прасторны; ~ *otaq* прасторны пакой.

GENİŞLİK *isim* 1. прастор, шыр; *fəaliyyət dairəsinin ~yi* прастор для дзейнасці; 2. шырыня; *sahələrin ~yi* шырыня поля.

GERB I *isim* герб; *dövlət ~i* дзяржаўны герб; II *sifət* гербавы; ~ *rüsümü* гербавы збор.

GERÇƏK *zərf* правільна; ~ *dənışmaq* правільна казаць.

GERÇƏKDƏN *zərf* сапраўды, на самай справе.

GERÇƏKLİK *isim* рэчаіснасць, сапраўднасць; *obyektiv* ~ аб'ектыўная рэчаіснасць.

GERİ *zərf* назад; ~ *qaytarmaq* вярнуць назад, ~ *qayıtmaq* вярнуцца назад, ~ *baxtmaq* глядзець назад.

GERİDƏ *zərf* ззаду, за, па-за; ~ *adam sox idi* ззаду было шмат народаў.

GERİDƏN *zərf* ззаду; ~ *gəlmək* ісці ззаду.

GERİLƏMƏK *feil* адставаць, адстаць.

GERİLİK *isim* адставанне.

GERİYƏ *zərf* назад; ~ *dönmək* вярнуцца назад; ~ *baxtmaq* азірнуцца назад.

GETDİKCƏ *bağl.* чым далей, тым; ~ *ağrı şiddətlənir* чым далей, тым мацней становіцца боль.

GET-GƏL *isim* хаджэнне, хада.

GETMƏK *feil* ісці; *məktəbə* ~ ісці ў школу, *işə* ~ ісці на працу, *piyada* ~ ісці пешшу, *oxumağa* ~ ісці (найсці) вучыцца; ◊ *ərə* ~ выходзіць замуж.

GEYİL|MƏK *feil* насіцца.

GEYİM *isim* 1. адзенне, вопратка; *qış ~i* зімовая вопратка; 2. форма; *məktəbli ~i* школьная форма.

GEYİNDİRMƏK *feil* апранаць; *uşağı* ~ апрануць дзіця.

GEYİN|MƏK *feil* 1. апранацца; *kostyum* ~тэк апранацца ў касцюм; 2. надзяваць; *çəkmələrini* ~ надзяваць боты.

GEYIŞMƏ *isim* сверб, свярбенне; *dəri-nin* ~*si* свярбенне скуру.

GEYIŞ|MƏK *feil* свярбець, чухаць; *bə-dəni* ~*ir* цела яго чухаецца.

GEY|MƏK *feil* *bax* **GEYİN|MƏK**.

GƏVBƏ I *isim* дыван, кілім; *Azərbaycan* ~*ləri* азербайджанскія дываны; II *sifət* дывановы, кілімавы; ~ *istehsalı* дывановая вытворчасць.

GƏVBƏÇİ *isim* дываншчык, кілімшчык.

GƏDİK *isim* 1. перавал; 2. вяршыня.

GƏLƏCƏK I *isim* будучыня; *yaşın* ~*də* у недалёкай будучыні; II *sifət* будучы; ~ *zaman* будучы час.

GƏLƏCƏKDƏ *zərf* у будучыні, у далейшым.

GƏLƏN *sifət* будучы, наступны; ~ *il* у наступным годзе.

GƏLİN *isim* 1. нявеста, нарачоная; 2. нявестка; \diamond ~ *gətmək* (көчтək вийсци замуж.

GƏLİNCİK *isim* лялька.

GƏLİNLİK *sifət* вянчальны; ~ *paltarı* вянчальнага сукенка.

GƏLİR I *isim* 1. даход; *dövlət* ~*i* дзяржаўныя даходы, *milli* ~ нацыянальны даход; 2. паступленне; *büdcə* ~*ləri* бюджэтныя паступленні; II *sifət* даходны.

GƏLİRLİ *sifət* даходны, прыбытковы; ~ *iş* прыбытковая справа, ~*li sahə* прыбытковая галіна.

GƏLİRSİZ *sifət* бездаходны, непрыбытковы.

GƏLİŞ *isim* прыход; *qonaqların* ~*i* прыход гасцей.

GƏLMƏ I *isim* прышэлець; II *sifət* прышлы, нетутэйшы; ~ *adam* прышлы чалавек.

GƏL|MƏK *feil* прыходзіць, прыйсці; *iş* ~*tək* прыходзіць на працу, *kötəuə* ~*tək* прыйсці на дапамогу; \diamond *özünə* ~*tək* апрытомнець.

GƏMİ I *isim* карабель; *kosmik* ~ *kasmiçny* карабель; II *sifət* карабельны; ~ *doru* карабельная мачта.

GƏMİÇİ *isim* су-днавадзіцель, матрос.

GƏMİÇİLİK *isim* 1. суднаваджэнне, караблеваджэнне; 2. суднаходства.

GƏMİRCƏK *isim* хросток.

GƏMİRİCİ *isim* грызун.

GƏMİRMƏK *feil* грызці; *sümük* ~ *gryzçı* костку.

GƏNC I *sifət* 1. малады; ~ *qız* маладая дзяўчына; 2. юны, малады; ~ *idmançı* юны спартсмен; II *isim* малады; ~ *olmaq* быць маладым.

GƏNCLƏR 1. моладзь; *Azərbaycan* ~*i* азербайджанская моладзь; 2. маладыя.

GƏNCLƏŞMƏK *feil* 1. маладзець; 2. амалоджацца.

GƏNCLİK I *isim* 1. маладосць; ~ *illəri* гады маладосці; 2. моладзь; *müasir* ~ сучасная моладзь; II *sifət* юнацкі; ~ *yaşı* юнацкі ўзрост.

GƏNDALAŞ *isim* бузіна.

GƏNDALAŞLIQ *isim* бузіннік.

GƏNƏ *isim* клешч.

GƏNƏGƏRÇƏK I *isim* клешчавіна; II *sifət* клешчавінны; ~ *yağı* рыцынавы алей.

GƏNZİK *isim* насаглотка.

GƏRƏKLİ *sifət* 1. патрэбны; ~ *kitablar* патрэбныя кнігі; 2. карысны; ~ *məsləhətlər* карысныя парады.

GƏRƏKLİK *isim* неабходнасць.

GƏRƏKLİLİK *isim* *bax* **Gərəklilik**.

GƏRƏKSİZ *sifət* непатрэбны; ~ *paltar* непатрэбная вопратка.

GƏRGİN I *sifət* напружаны; ~ *iş* напружаная праца; II *zərf* напружана; ~ *işlətək* напружана працаваць.

GƏRGİNLƏŞDİRİLMƏK *feil* абвастрацца.

GƏRGİNLƏŞDİRMƏK *feil* абвастраць; *münasibətləri* ~ абвастраць адносіны.

GƏRGİNLƏŞ|MƏK *feil* 1. напружвацца, напінацца; 2. абвастрацца, абвастрыцца; *vəziyyət* ~*di* становішча абвастрылася.

GƏRGİNLİK *isim* 1. нацягнутасць, напятасць; 2. напружанасць; 3. напружанне; *sabit* ~*k* настаяннае напружанне.

GƏRİL|MƏK *feil* 1. нацягвацца, напінацца; *ip* ~*di* вяроўка нацягнулася 2. напружвацца, напінацца; *əzələlər* ~*di* мускулы напружыліся.

GƏRMƏ I *isim* кізьяк.

GƏRMƏK *feil* напружваць напінаць; *əsbələrini* ~ напружваць нервы.

GƏRMƏŞÖV *isim* брызгліна.

GƏRNƏŞMƏK *feil* пацягвацца.

GƏTİRİCİ *isim* 1. падносчык, падносчыца; 2. дастаўшчык, дастаўшчыца.

GƏTİRMƏK *feil* несці, прыносіць; *su* ~ прыносіць ваду, *yetək* ~ прыносіць ежу.

GƏYİRMƏK *feil* адрыгваць, адрыгаць.

GƏZDİRİLMƏK *feil* прагульвацца.

GƏZDİRMƏK *feil* 1. прагульваць; *kör-rəni* ~ прагульваць дзіцяці; 2. вадзіць; *şəhəri* ~ вадзіць на горадзе; 3. насіць; *silah* ~ насіць зброю, *əlində* ~ насіць на руках; \diamond **göz** ~ абвясці поглядам ~, **əl** ~ прывясці ў парадак.

GƏZƏRGİ *sifət* бадзяжны, валацужны.

GƏZƏYƏN *sifət* гуляшчы, блуднік.

GƏZİN MƏK *feil* прагульвацца.

GƏZİNTİ *isim* 1. прагулка; *piyada* ~ прагулка пехатой, *dəniz* ~si прагулка на моры; 2. гулянне.

GƏZMƏK *feil* 1. хадзіць; *küçələri* ~ хадзіць на вуліцах, *eynəkdə* ~ хадзіць у акулерах; 2. абыходзіць, абысці; *bütün respublikanı* ~ абысці ўсю рэспубліку; 3. ездзіць; 4. аб'язджаць, аб'ехаць; *dünyanı* ~ аб'ехаць (увесь) свет; 5. гуляць; *parkda* ~ гуляць у парку.

GƏZMƏLİ *sifət* надзвычайны, цудоўны, выдатны; ~ *yerlər* выдатныя месцы.

GİC I *sifət* дурны, неразумны; ~ *hərəkət* дурны ўчынак; II *isim* дурань.

GİCƏLLƏNDİRMƏK *feil* выклікаць галавакружэнне.

GİCƏLLƏN|MƏK *feil* кружыцца; *başım* ~ir галава кружыцца.

GİCGÁH I *isim* скронь; II *sifət* скроневы; ~ *sümtüyü* скроневая костка.

GİCİK *isim* сверб.

GİCİKMƏK *feil* дурнець.

GİCİŞ|MƏK *feil* свярбець, *bədəni* ~ir яго цела свярбіць.

GİCİTKƏN I *isim* крапіва; II *sifət* крапіўны; ~ *yarrağı* крапіўнае лісце.

GİCLƏŞMƏK *feil* дурнець.

-GİCLİJK *isim* дурнота, дурасць, неразумнасць; ~*yindən* на дурасці.

GİL I *isim* гліна; *qırmızı* ~ чырвоная гліна; II *sifət* гліняны; ~ *qablar* гліняны посуд.

GİLÁS I *isim* чарэшня; II *sifət* чарэшнены; ~ *mürəbbəsi* чарэшневае варэнне.

GİLASLÍQ *isim* чарэшневы сад.

GİLAVÁR *isim* вецер з мора.

GİLEÝ *isim* скарпа.

GİLEYLƏNMƏK *feil* скардзіцца, паскардзіцца; *öz taleyindən* ~ скардзіцца на свой лёс.

GİLEYLÍ *sifət* 1. жаласны; 2. незадаволены.

GİLƏ *isim* адна ягада; *üzüm* ~ləri ягада вінаграду.

GİLƏMEYVƏ I *isim* ягада; *quru* ~ сухая ягада; II *sifət* ягадны; ~ *kolluğu* ягадны хмызняк.

GİLƏNÁR I *isim* вішня; II *sifət* вішнёвы; ~ *mürəbbəsi* вішнёвае варэнне.

GİLLƏMƏK *feil* абмазваць глінай; *divarı* ~ абмазваць сцяну глінай.

GİLLİ *sifət* гліністы; ~ *torpaqlar* гліністыя глебы.

GİRDÁB *isim* вір, водаварот.

GİRDƏ *sifət* круглы; ~ *stol* круглы стол, ~ *çörək* круглы хлеб.

GİRDƏLƏMƏK *sifət* акругляць, акругліць.

GİRDƏLƏN|MƏK *feil* кругліцца, акругляцца; *gözləri* ~di вочы акругліліся.

GİRDİN *isim* палена; *palıd* ~ləri дубовае палена.

GİRƏCƏJK *isim* 1. уваход; *əsas* ~k галоўны ўваход; 2. уезд; *şəhərin* ~yi уезд у горад; 3. прыхожая, пярэдні пакой; ~*kdə* *dayanmaq* спыніцца ў прыхожай.

GİRƏVƏ *isim* засада; ~*də* *durmaq* сядзець у засаде.

GİRİNTİ *isim* упадзіна.

GİRİNTİLİ *sifət* з упадзінамі.

GİRİŞ I *isim* 1. уваход; *binanın* ~i уваход у будынак, ~ *qadağandır* уваход забаронены; 2. уезд; *şəhərə* ~ уезд у горад; 3. увядзенне; *kitabın* ~i уводзіны да кнігі, *dilçiliyə* ~

уводзіны ў мовазнаўства; II *sifət* уваходны; ~ *qarısı* ўваходныя дзверы.

GİRİŞMƏK *feil* 1. брацца, пачынаць, распачынаць; *işə* ~ *брацца за работу*; 2. уступаць, уваходзіць; *döyüşə* ~ *уступаць у бой*.

GİR|MƏK *feil* 1. уваходзіць, увайсці; *evə* ~ *тэк увайсці ў дом*; 2. уехаць, уязджаць; *şəhərə* ~ *тэк уехаць у горад*; 3. наступаць, наступіць; *yenı il* ~ *ді наступіў новы год*; 4. паступаць, паступіць; *işə* ~ *тэк паступаць на работу*; *universitetə* ~ *тэк наступіць ва ўніверсітэт*.

GİRÖV *isim* 1. залог, заклад; ~ *qoymaq* аддаць у заклад; 2. заложнік; ~ *götürmək* узяць у заложнікі.

GİZİLTİ *isim* лом, ламота; ~ *hiss etmək* адчуць ламату.

GİZİR *isim* дробны чыноўнік.

GİZLƏMƏK *feil bax Gizlətmək*.

GİZLƏNMƏK *feil* 1. хавацца; *otaqda* ~ *хавацца ў пакоі*, *yağışdan* ~ *хавацца ад дажджу*; 2. скрывацца, схавацца; *polisdən* ~ *схавацца ад паліцыі*.

GİZLƏNPƏÇ *isim* хованкі; ~ *oynamaq* гуляць у хованкі.

GİZLƏTMƏK *feil* 1. хаваць, схаваць; *açarı* ~ *хаваць ключ*, *üzünü* ~ *хаваць твар*; 2. хаваць, схаваць; *sirri* ~ *хаваць таямніцу*.

GİZLİ I *sifət* 1. тайны, таемны, патаемны; ~ *görüşlər* таемныя сустрэчы, ~ *yol* таемная дарога; 2. падпольны; ~ *təşkilat* падпольная арганізацыя; 3. патайны; ~ *qarı* патайныя дзверы; 4. сакрэтны; ~ *sənəd* сакрэтны дакумент; 5. схаваны, скрыты; ~ *yer* схаванае месца; 6. канфідэнцыяльны; ~ *təlumat* канфідэнцыяльнае паведамленне; II *zərf* тайна, таемна, тайком; ~ *görüşmək* сустракацца таемна.

GİZLİCƏ *zərf* тайна, употай, тайком; ~ *görüşmək* сустракацца ўпотаі.

GİZLİLİK *isim* сакрэтнасць, канфідэнцыяльна.

GİZLİN I *sifət* тайны, таемны, патаемны; ~ *görüş* таемная сустрэча; II *zərf* тайна, патаемна.

GİZLİNCƏ *zərf bax Gizlicə*.

GONBÚL I *isim* таўстун; II *sifət* тоўсты.

GONBULLÚQ *isim* тлустасць.

GOP *isim* балбатня, пустаслоўе.

GOPÇÚ I *isim* 1. балбатун; 2. хвалько; II *sifət* балбатлівы.

GOPLAMÁQ *feil* 1. казаць глупства; 2. выхваляцца; 3. хлусіць.

GOREŞÖN *isim* гіена.

GÖBƏK I *isim* 1. пупок; 2. пупавіна; ~ *yini kəsmək* перарэзаць пупавіну; II *sifət* пупочны; ~ *k nahiyəsi* пупочная вобласць.

GÖBƏLƏK I *isim* грыб; *yeməli* ~ *lər* ядомыя грыбы, *zəhərli* ~ *lər* атрутныя грыбы, *ağ* ~ *баравік*; II *sifət* грыбны; ~ *şorbası* грыбны суп.

GÖDƏK I *sifət* кароткі; ~ *saçlar* кароткія валасы; II *zərf* каратка.

GÖDƏKCƏ *isim* куртка; *nimdaş* ~ *наносная куртка*.

GÖDƏKCƏLİ *sifət* з курткай.

GÖDƏKLİ|K *isim* кароткасць.

GÖDƏLDİLMƏK *feil* укарочвацца.

GÖDƏLMƏK *feil* укарочвацца.

GÖDƏLTMƏK *feil* укарочваць, пакараціць; *saçını* ~ *пакараціць валасы*.

GÖDƏRƏK I *sifət* нізкарослы; ~ *kishi* нізкарослы мужчына; II *isim* карантыш.

GÖL I *isim* возера; *süni* ~ *lər* штучныя азёры, *şirin* ~ *lər* прэсныя азёры; II *sifət* азёрны; ~ *balığı* азёрная рыба.

GÖLMƏ *isim* лужа.

GÖLMƏÇƏ *isim* 1. лужа, лужына; 2. сажалка, стаў.

GÖLMƏÇƏLİ *sifət* з лужынамі.

GÖMRÜK I *isim* пошліна; *tranzit* ~ *yü* транзітная пошліна; II *sifət* 1. пошлінны; ~ *rüsumu* пошлінны збор, ~ *tarifi* пошлінны тарыф; 2. таможны, мытны; ~ *vergisi* мытны падатак.

GÖMRÜKXANÁ I *isim* таможня, мытня; ~ *işçiləri* работнікі мытні; II *sifət* таможны, мытны; ~ *yoxlanışı* мытны агляд.

GÖN *isim* скура; *aşılantı* ~ *дублёная скура*.

GÖNÇÚ *isim* гарбар.

GÖN-DƏRİ *sifət* гарбарны, скураны; ~ *zavodu* гарбарны завод..

GÖNDƏRİLMƏK *feil* 1. адпраўляцца; *ezatıyuat* ~ адпраўляцца ў камандзіроўку; 2. накіроўвацца, скіроўвацца.

GÖNDƏRİŞ *isim* адпраўленне; *sifarişli* ~ заказное адпраўленне, ~ *almaq* атрымаць адпраўленне.

GÖNDƏRMƏK *feil* 1. пасылаць, паслаць; *nımtayəndə* ~ паслаць прадстаўніка, *təktub* ~ паслаць ліст; 2. накіроўваць, скіроўваць; 3. прысылаць; *hədiyüə* ~ прысылаць падарункі.

GÖNLÜCƏ *isim* кажан; *dağ* ~si горны кажан.

GÖRƏ *qoşma* 1. па; *adətə* ~ па звычаю, *qanuna* ~ па закону; 2. за; *vətən qarşısındakı xidmətlərinə* ~ за заслугі перад радзімай; 3. з-за; *səpə* ~ *gəcikdik* з-за цябе мы спазніліся.

GÖRƏSƏN *ara s.* цікава; ~, *nıyə gəl-mədi?* цікава, чаму ён не прыйшоў?

GÖRK *zərf* напаказ; ~ *etmək* выстаўляць напаказ.

GÖRKƏM *isim* выгляд; *xarici* ~ знешні выгляд, *xoş* ~ прыемны выгляд, *siddi* ~ сур'ёзны выгляд, *yorğın* ~ стомлены выгляд.

GÖRKƏMLİ *sifət* бачны, прыметны; ~ *alim* бачны навуковец; 2. выдатны; ~ *şəxsiyüət* выдатная асоба.

GÖRKƏMSİZ *sifət* 1. несамавіты, непрыгожы; ~ *sifət* несамавітае твар, ~ *ısaq* несамавітае дзіця; 2. непрыглядны, непрывабны; ~ *tənzərə* непрывабны пейзаж.

GÖRKƏZMƏK *feil bax* **Göstərmək.**

GÖRMƏ I *isim* 1. зрок; ~ *üzvləri* органы зроку, ~ *qabiliyüətini itirmək* страціць зрок; 2. бачанне; II *sifət* зрокавы; ~ *əsbəbi* зрокавы нерв.

GÖRMƏK *feil* бачыць, убачыць; *uaxşı* ~ добра бачыць, *pis* ~ дрэнна бачыць, *ızaqdan* ~ бачыць здалёку, *təsadiüfən* ~ бачыць выпадкова.

GÖRMƏLİ *sifət* славуты, выдатны; ~ *yerlər* выдатныя месцы.

GÖRMƏMƏZLİK: *özünü görməməzliyə vurmaq* рабіць выгляд, што не бачыць.

GÖRMƏMİŞ *sifət* прагны, прагавіты, хцівы.

GÖRMƏMİŞLİK *isim* прагнасць, прагавітасць, хцівасць.

GÖRSƏDİLMƏK *feil bax* **Göstərmək.**

GÖRSƏNMƏK *feil bax* **Görünmək.**

GÖRSƏTMƏK *feil bax* **Göstərmək.**

GÖRÜCÜ *isim* аракул, прадракальнік, прадракальніца.

GÖRÜKMƏK *feil bax* **Görünmək.**

GÖRÜL|MƏK *feil* 1. бачыцца; 2. рабіцца, выконвацца.

GÖRÜN|MƏK *feil* 1. віднецца; *ızaqda dağlar* ~ir удалечыні віднеюцца горы; 2. паказвацца, паказацца; *ay* ~di паказаўся месяц.

GÖRÜNMƏMİŞ *sifət* нябачаны, незвычайны; ~ *hadisə* незвычайны выпадак.

GÖRÜNMƏZ *sifət* нябачны; ~ *qüvvə* нябачная сіла.

GÖRÜNÜR *ara s.* відавочна, мабыць; ~, *tən səhv başa düşmüşəm* відавочна, я зразумеў памылкова.

GÖRÜNÜŞ *isim* выгляд.

GÖRÜŞ *isim* 1. спатканне, сустрэча; ~ *təyİN* *etmək* прызначыць спатканне; 2. сустрэча, спатканне; *rəsmi* ~ афіцыйная сустрэча.

GÖRÜŞDÜRMƏK *feil* устроіваць, рабіць.

GÖRÜŞMƏK *feil* 1. сустракацца, сустрэцца; *təsadiüfən* ~ сустрэцца выпадкова, *rinqdə* ~ сустрэцца на рынку; 2. бачыцца; *tez-tez* ~ часта бачыцца.

GÖSTƏRİCİ *isim* 1. паказальнік; *yol* ~si паказальнік дарог; 2. паказчык; *iqtisadi* ~lər эканамічныя паказчыкі.

GÖSTƏRİL|MƏK *feil* 1. паказвацца; *yeni film* ~ir паказваецца новы фільм; 2. паказвацца, зазначацца.

GÖSTƏRİŞ *isim* паказванне; ~ *almaq* атрымаць указанні, ~lər *vermək* даваць ўказанні.

GÖSTƏRMƏK *feil* паказваць; *buraxılış vərəqəsini* ~ наказваць пропуск, *yeni tamaşa* ~ наказваць новы спектакль, *yolu* ~ наказваць

на дарогу; 2. праяўляць, выяўляць; *basarı-ğın* ~ праяўляць уменне.

GÖTÜRМӘК *feil* 1. браць, узяць; *əli ilə* ~ браць рукой, *borc* ~ браць у доўг, *əsir* ~ браць у палон; 2. падымаць, паднімаць; *dəst-malı yerdən* ~ падымаць (паднімаць) хустку з падлогі.

GÖTÜRÜLMӘК *feil* брацца.

GÖVDƏ I *isim* 1. ствол; *ağacın ~si* ствол дрэва; 2. *bot.* сцябло; *sarmaşan* ~ навойнае сцябло; 3. корпус; *gəminin ~si* корпус карабля; II *sifət* стваловы.

GÖVŞƏMӘК *feil* жаваць.

GÖY¹ I *isim* неба; ~ *qaraldı* неба пацямнела; II *sifət* нябесны; ~ *cisimləri* нябесныя целы.

GÖY² *sifət* сіні; ~ *gözlər* сінія вочы, ~ *rəng* сіні колер.

GÖY³ I *sifət* зялёны; ~ *çətmənlər* зялёныя лугі; II *isim* 1. зяленіва; 2. зялень.

GÖYÇӘK *sifət* прыгожы; ~ *qız* прыгожая дзяўчына.

GÖYÇӘKLƏŞDİRМӘК *feil* надаць прыгажосць.

GÖYÇӘKLƏŞMӘК *feil* стаць прыгажэй, прыгажэць, харашэць.

GÖYÇӘKLİK *isim* краса, прыгажосць.

GÖYÇİÇӘK *isim* васілёк, валошка.

GÖYDÄŞ *isim* медны купарвас.

GÖYƏM I *isim* цёрн; II *sifət* цярновы; ~ *mürəbbəsi* цярновае варэнне.

GÖYƏRÇİN I *isim* голуб; *poçt ~ləri* паштовыя галубы; *sülh ~i* голуб міру; II *sifət* галубіны; ~ *yumurtası* галубінае яйка.

GÖYƏRMӘК¹ *feil* сінець; *soyuqdan* ~ сінець ад холоду.

GÖYƏRMӘК² *feil* зелянець, пазелянець.

GÖYƏRTƏ *isim* палуба; *gəminin ~si* палуба карабля.

GÖYƏRTİ¹ *isim* зяляніна; *bir dəstə* ~ пучок зяляніны.

GÖYƏRTİ² *isim* падцёк, сіняк.

GÖYƏRTİLİ *sifət* з зялянінай; ~ *xörəklər* стравы з зялянінай.

GÖYNƏDİCİ *sifət* пякучы; ~ *şaxta* пякучы мароз.

GÖYƏRTMӘК *feil* сініць, пасініць; *parçanı* ~ сініць тканіну.

GÖYLÜ|K *isim* сіль; *səmanın ~yü* сіль неба.

GÖYNƏMӘK *feil* свярбець.

GÖYNƏRTİ *isim* нышчэ.

GÖYNƏTMӘK *feil* пячы.

GÖYRÜŞ I *isim* ясень; II *sifət* ясянёвы; ~ *yarrağı* ясеневы ліст.

GÖYÜMTÜL *sifət* 1. сіняваты, сінявы; 2. зяленаваты; ~ *rəng* зяленаваты колер.

GÖYÜN *isim* сляпень.

GÖZ I *isim* вока; *qara ~lər* чорныя вочы, ~ *iltihabı* запаленне вачэй; II *sifət* вочны; ~ *alması* вочны яблык, ~ *həkimı* вочны лекар.

GÖZCÜK *isim* вочка; ~ *dən* бахтаг глядзець у вочка.

GÖZDAXİLİ *sifət* унутрывочны; ~ *təzviq* унутрывочны ціск.

GÖZDƏYMƏ *isim* сурока; ~ *dən* *qorutmaq* загаварыць ад сурокаў.

GÖZƏGÖRÜNMƏZ I *sifət* нябачны; ~ *hissəciklər* нябачныя часціцы; II *isim* невідзімка.

GÖZƏL I *sifət* 1. прыгожы; ~ *qız* прыгожая дзяўчына, ~ *hərəkət* прыгожы ўчынак, ~ *söz* прыгожыя словы; 2. добры, выдатны, цудоўны; ~ *insan* вельмі добры (выдатны, цудоўны) чалавек; II *zərf* прыгожа, хораша; 1. ~ *danışmaq* прыгожа гаварыць; 2. выдатна; ~ *yaşamaq* выдатна жыць.

GÖZƏLLƏŞMӘK *feil* прыгажэць, харашэць; *Bakı gündən-günə ~ir* Баку з кожным днём прыгажэе.

GÖZƏLLİK *isim* 1. прыгожасць; 2. краса, хараство; *təbii* ~ прыродная прыгажосць.

GÖZƏMӘK *feil* цыраваць.

GÖZƏTÇİ I *isim* вартаўнік, стораж; *gəcə ~si* начны вартаўнік; II *sifət* вартавы; ~ *təntəqəsi* вартавы пункт.

GÖZƏYARİ *zərf* на вока; ~ *ölçmək* вымяраць на вока.

GÖZ-GÖZ *sifət* ячэйсты; ~ *aşınma* ячэйстае выветрыванне.

GÖZQAMAŞDIRICI *sifət* сляпучы, асляпляльны; ~ *işiq* асляпляльнае святло.

GÖZLƏMƏ I *isim* чаканне; ~ *salonu* зала чакання; II *sifət* чакальны; ~ *tövqeyi* чакальная пазіцыю.

GÖZLƏMƏK *feil* чакаць; *qatarı* ~ чакаць цягнік, *təktub* ~ чакаць ліст.

GÖZLƏNİLƏN *sifət* 1. чаканы, меркаваны; ~ *pəticə* меркаваны вынік; 2. будучы, наступны; ~ *hadisələr* будучыя падзеі.

GÖZLƏNİLMƏDƏN *zərf* нечакана, неспадзявана, раптоўна; ~ *qarşılaşmaq* нечакана сустрэцца.

GÖZLƏNİLMƏK *feil* чакацца; *axşam yağış* ~ir увечары чакаецца дождж.

GÖZLƏNMƏK *feil bax Gözlənilmək.*

GÖZLƏTMƏK *feil* прымусіць чакаць.

GÖZLÜ *sifət* відушчы.

GÖZLÜK I *isim* акуляры; ~ *taxmaq* націць акуляры; II *sifət* ачковы; ~ *sağanağı* акулярная аправа.

GÖZLÜKLÜ *sifət* у акуляррах.

GÖZLÜKSÜZ *zərf* без акулярраў; ~ *oxumaq* чытаць без акулярраў.

GÖZSÜZ *sifət* бязвокі.

GÖZUBAĞLI *zərf* з павязкай на вачах.

GÖZÜTÖX *sifət* не сквапн, задаволенасць малым.

GÖZÜYUMULU *zərf* з зачыненымі вачыма; ~ *oturmaq* сядзець з зачыненымі вачыма.

GÖZYAŞI I *isim* сляза; II *sifət* слёзны; ~ *axasağı* слёзная пратока.

GÖZYUVASI *isim* вачніца.

GUPPULTU *isim* тупанне; моцны глухі шум.

GUR *sifət* 1. моцны; ~ *yağış* моцны дождж; 2. яркі; ~ *işiq* яркае святло; 3. гучны, моцны; ~ *səs* гучны (моцны) голас; 4. густы; ~ *saçlar* густыя валасы.

GURLA|MÁQ *feil* грывець; *toplar* ~yur dı грывелі гарматы.

GURLAŞ|MÁQ *feil* узмацняцца; *yağış* ~dı дождж узмацняўся.

GURLAYICI *sifət* грывучы.

GURP *nida* гук ад удару.

GURULDAMAQ *feil bax Gurlamaq.*

GURULTU *isim* грукат, грук; ~ *ilə* з грукатам.

GURULTULU *sifət* 1. шумны; ~ *yağış* шумны дождж; 2. бурны; ~ *alqışlar* бурныя апладысменты.

GUŞƏ *isim* кут; *otağın* ~si кут накой; 2. куток.

GÜYA *bağl.* быццам, нібы, нібыта.

GÜBRƏ *isim* удабрэнне; *mineral* ~ мінеральныя ўдабрэнні.

GÜBRƏLƏMƏK *feil* угнойваць.

GÜC *isim* сіла; ~*ünü toplamaq* напружваць сілы, ~*ünü itirmək* губляць сілу, *sözün* ~ü сіла слова.

GÜCƏNMƏK *feil* п'яцца, тужыцца.

GÜCLƏ *zərf* з цяжкасцю, ледзь.

GÜCLƏNDİRMƏK *feil* узмацняць; *səsinə* ~ узмацняць гук.

GÜCLƏN|MƏK *feil* узмацняцца, узмацніцца; *külək* ~ir вецер узмацняецца.

GÜCLÜ I *sifət* 1. моцны; ~ *zərbə* моцны ўдар, ~ *külək* моцны вецер; 2. магутны; ~ *tühhərrik* магутны рухавік; II *zərf* моцна; ~ *səslənir* моцна гучыць.

GÜCLÜLÜK *isim* сіла, моц.

GÜCSÜZ *sifət* нядужы.

GÜCSÜZLÜK *isim* 1. слабы, нямоглы; 2. бясільны.

GÜDMƏK *feil* 1. пасвіць; *quzuları* ~ пасвіць ягнятаў; 2. сачыць; *oğrunu* ~ сачыць за злодзеям.

GÜDÜK *isim* 1. пасьба; 2. сачэнне.

GÜL I *isim* кветка, краска; *ağ* ~ белая кветка, ~ *uyğmaq* збіраць кветкі, *solmuş* ~завялыя кветкі; II *sifət* 1. кветкавы, кветачны; ~ *tağazası* кветкавы магазін; 2. ружовы; ~ *ləçəyi* ружовы п'ялётак.

GÜLÁB *isim* ружовая вада.

GÜLÇÜ *isim* кветавод.

GÜLÇÜLÜK *isim* кветаводства.

GÜLDÁN *isim* 1. ваза для кветак; 2. гаршчок для кветак.

GÜLDÜRMƏK *feil* рассяшыць, насяшыць; *tamaşaçıları* ~ рассяшыць глядачоў.

GÜLƏ-GÜLƏ I *nida* усяго добрага; II *zərf* смеючыся; ~ *danişmaq* казаць смеючыся.

GÜLƏR *sifət* вясёлы, ветлівыя; ~ *üz* ветлівы твар.

GÜLƏRÜZ *sifət* 1. ласкавы, сардэчны; 2. жыццярадасны.

GÜLƏŞ *isim* барацьба, змаганне.

GÜLƏŞCİ *isim* барэц.

GÜLƏŞMƏK *feil* змагацца.

GÜLƏYƏN *sifət* смяшлівы; ~ *qız* смяшлівая дзяўчынка.

GÜLLƏ I *isim* куля; II *sifət* кулявы; ~ *yarası* кулявое раненне.

GÜLLƏLƏMƏ *isim* расстрэл.

GÜLLƏLƏMƏK *feil* расстрэльваць.

GÜLLƏNMƏK *feil* расстрэльвацца.

GÜLLÜ *sifət* 1. квяцісты; ~ *halça* квяцісты дыван; 2. з кветкамі; ~ *ağaclar* дрэвы з кветкамі.

GÜLLÜK *isim* кветнік.

GÜLMƏK *feil* смяяцца, рагатаць.

GÜLMƏLİ I *sifət* смешны; ~ *hadisə* смешная гісторыя; II *zərf* смешна; ~ *danişmaq* смешна казаць.

GÜLMİX *isim* дробны цвік.

GÜLÖYŞƏ *isim* кісла-салодкі; ~ *nar* кісла-салодкі гранат.

GÜLŞƏN кветнік.

GÜLÜMSƏMƏK *feil* усміхацца.

GÜLÜMSƏR *sifət* усмешлівы; ~ *gözlər* усмешлівыя вочы.

GÜLÜNC *sifət* смешны; ~ *hərəkət* смешная выхадка.

GÜLÜŞ *isim* смех; *şən* ~ вясёлы смех.

GÜLÜŞMƏK *feil* смяяцца, рагатаць.

GÜMÁN *isim* 1. меркаванне; ~ *etmək* выказаць меркаванне; 2. падазрэнне; 3. надзея; ~ *tənədir* адна надзея на цябе.

GÜMRÁN I *sifət* бадзёры; ~ *qoca* бадзёры стары.

GÜMRAHLIQ *isim* бадзёрасць.

GÜMÜŞ I *isim* серабро; II *sifət* сярэбраны; ~ *qolbaq* сярэбраны бранзалет.

GÜN *isim* дзень; *bazar* ~ü нядзеля, *bütün* ~ü цэлы дзень, *hər* ~ кожны дзень, *istirahət* ~ü выхадны дзень.

GÜNÁH I *isim* 1. грэх; 2. віна; ~ *ini boyununa almaq* прызнаць сваю віну; II *sifət* грэшны; ~ *iş* грэшная справа.

GÜNAHKÁR I *isim* 1. грэшнік; 2. віноўнік; II *sifət* 1. грэшны; 2. вінаваты.

GÜNAHLI *bax* **Günahkar**.

GÜNAHSÍZ *sifət* 1. бязгрэшны; 2. невінаваты; ~ *insanlar* невінаватыя людзі, ~ *qurbanlar* бязвінная ахвяра.

GÜNAŞIRÍ *zərf* праз дзень; ~ *zəng edir* ён тэлефануе праз дзень.

GÜNBATÁN I *isim* 1. захад; ~ *a doğru* на захад; 2. захад сонца; II *sifət* заходні; ~ *tərəfində* на заходнім баку.

GÜNBBƏGÜN *zərf* з кожным днём.

GÜNBBƏZ *isim* купал.

GÜNDƏ *zərf* кожны дзень; ~ *idman edir* ён кожны дзень робіць зарадку.

GÜNDƏLİK I *sifət* 1. штодзённы; ~ *qayğılar* штодзённыя клопаты, ~ *qəzet* штодзённая газета; 2. дзённы; ~ *gəlir* дзённы прыбытак; II *isim* дзённік.

GÜNDƏN-GÜNƏ *zərf* што ні дзень, з кожным днём.

GÜNDOĞÁN I *isim* усход; II *sifət* усходні; ~ *tərəf* з усходняга боку.

GÜNDÜZ I *zərf* удзень, днём; II *sifət* дзённы; ~ *işığı* дзённае святло, ~ *növbəsi* дзённая змена.

GÜNÉY *sifət* паўднёвы; ~ *Azərbaycan* паўднёвы Азербайджан.

GÜNƏBAXÁN *isim* сланечнік.

GÜNƏMÚZD I *sifət* падзённы; ~ *iş* падзённая праца; II *zərf* падзённа; ~ *işləmək* працаваць падзённа.

GÜNƏŞ I *isim* сонца; ~ *in çıxması* усход сонца, *parlaq* ~ яркае сонца, ~ *in tutulması* зацьменне сонца; II *sifət* сонечны; ~ *saati* сонечны гадзіннік, ~ *vannası* сонечная ванна.

GÜNƏŞLİ *sifət* сонечны; ~ *gün* сонечны дзень.

GÜNLÜK *isim* 1. казырок, брыль; 2. парасон.

GÜNORTÁ I *isim* полудзень; ~ *dan sonra* пасля полудня; II *sifət* паўдзённы.

GÜNÜ-GÜNDƏN *zərf* з кожним днём, дзень ад дня.

GÜRCÜ I *isim* грузин; II *sifət* грузински; ~ *dili* *грузинская мова*.

GÜRCÜCƏ *zərf* па-грузинску; ~ *danışmaq* *гаварыць па-грузинску*.

GÜRZ *isim* 1. кувалда; 2. булава.

GÜRZƏ *isim* 1. гюрза; 2. гадзюка.

GÜVƏ *isim* моль.

GÜVƏNMƏK *feil* спадзявацца, разлічваць; *yaddaşına* ~ *спадзявацца на сваю памяць*.

GÜZDƏK *isim* 1. восенню.

GÜZƏM *isim* 1. воўна; 2. поўсьць.

GÜZƏRƏN *isim* 1. жыццё; 2. дабрабыт; *maddi* ~ *матэрыяльны дабрабыт*.

GÜZƏŞT *isim* 1. уступка; 2. ільгота; *əlillər üçün* ~ *л'готы для інвалідаў*.

GÜZƏŞTLİ *sifət* 1. са зніжкай; ~ *satış* *продаж са зніжкай*; 2. льготны; ~ *şərtlərlə* *на льготных умовах*.

GÜZƏŞTSİZ *sifət* 1. без уступак; 2. без зніжак.

GÜZGÜ I *isim* люстэрка; *divar* ~ *sü* *наценнае люстэрка*, ~ *də özünə baxmaq* *глядзець на сябе ў люстэрка*; II *sifət* люстраны; ~ *istehsalı* *люстраная вытворчасць*.

GÜZGÜLÜ *sifət* люстраны; ~ *salon* *люстраная зала*.

- Н -

HÁBELƏ *bağl.* таксама, а таксама.

HACÍ *isim* хаджы.

HACILEYLƏK I *isim* бусел; II *sifət* бусліны, буслаў; ~ *uyvası* *буслінае гняздо*.

HAÇÁ *isim* 1. развіліна; *ağacın* ~ *sı* *развіліна дрэва*.

HAÇALAMÁQ *feil* раздвойваць, раздвоіць.

HAÇALAN|MÁQ *feil* раздвойвацца, раздвоіць; *yol* ~ *dı* *дарога раздвоілася*.

HAÇALANMIŞ *sifət* раздвоены.

HAÇALAŞMÁQ *feil* *bax* **Haçalanmaq**.

HAÇALÍ *isim* 1. развілісты; ~ *qayalar* *развілістыя скалы*; 2. раздвоены; ~ *təpəcik* *падвоены пагорак*.

HÁÇAN *zərf* калі.

HADÍSƏ *isim* 1. здарэнне, прыгода, выпадак; *gözlənilməz* ~ *нечаканае здарэнне*, *bədbəxt* ~ *няшчасны выпадак*; 2. падзея; *beynəlxalq* ~ *міжнародны падзеі*, *tarixi* ~ *гістарычная падзея*; 3. з'ява; *kosmik* ~ *касмичныя з'явы*, *dilç. fonetik* ~ *л'р фанетычныя з'явы*, *torfoloji* ~ *марфалагічнае з'ява*.

HAFİZƏ *isim* памяць; *yaqşı* ~ *добрая памяць*, ~ *sini itirmək* *страціць памяць*.

HAFİZƏLÍ *sifət* памятливы; ~ *uşaq* *памятливы дзіця*.

HAFİZƏSİZ *sifət* бяспамятны.

HAKİM I *isim* суддзя; *beynəlxalq dərəcəli* ~ *суддзя міжнароднай катэгорыі*, *birinci dərəcəli* ~ *суддзя першай катэгорыі*; II *sifət* 1. судзейскі; ~ *lər kollegiyası* *судзейская калегія*; 2. кіруючы; ~ *partiya* *кіруючая партыя*.

HAKİMİYYƏT *isim* улада; *Ali* ~ *вярхоўная ўлада*, *dövlət* ~ *і дзяржаўная ўлада*.

HAKİMLİK *isim* 1. уладарнасць; 2. судзейства.

HAQDÁ *qoşma* наконт, аб, пра; *bu* ~ *наконт гэтага*.

HAQQ I *sifət* правы; ~ *söz* *правае слова*; II *isim* 1. плата; *эмэк* ~ *заработная плата*; 3. узнос; *üzvlük* ~ *членскія ўзносы*.

HAQQ-HESÁB *isim* разлік.

HAQQINDÁ *qoşma* аб, пра; *ədəbiyyat* ~ *söhbətlər* *супаткі пра літаратуру*.

HAQLÍ *sifət* 1. справядлівы; ~ *qərar* *справядлівае рашэнне*, ~ *hakim* *справядлівы суддзя*; 2. правы; ~ *olmaq* *быць правым*.

HAQLILÍQ *isim* 1. справядлівасць; 2. правільнасць.

HAQSÍZ I *sifət* несправядлівы; ~ *səza* *несправядлівае пакаранне*; II *zərf* несправядліва; ~ *dənışmaq* *несправядліва казаць*.

HAQSIZLÍQ *isim* несправядлівасць.

HAL¹ *isim* 1. стан; *huşsuz* ~ *несвядомае стан*, *xəstənin* ~ *стан хворага*, *тауе* ~ *вадкае стан*; 2. становішча; *çixılmaz* ~ *бязвыхадны стан*; 3. самаадчуванне; ~ *ınız* *несədir?* *як вы сябе адчуваеце?*, *як маецеся?* 4. склон; *adlıq* ~ *назоўны склон*; 5. лік; *tək* ~ *адзіночны лік*, *sət* ~ *множны лік*.

HAL² *isim* пярэварацень, ваўкалак.

HALÁL *sifət* 1. дазволенага шарыятам; 2. законны; 3. сумленны; ~ *qazanc* *сумленны заробак*.

HALALLÍQ *isim* прабачэння; ~ *almaq* *прасіць прабачэння*, ~ *vermək* *дараваць, прабачыць, выбачыць*.

HALBÚKÍ *bağl.* тады як, н ягледзячы на тое што.

HALQÁ *isim* 1. кольца; *polad* ~ *сталёвае калыцо*, *gimnastika* ~ *lari* *гімнастычныя калыцы*; 2. звяно.

HALQALAMÁQ *feil* калыцаваць, акальцоўваць, акальцаваць; *quşlqrın ayaqlarını* ~ *кальцаваць лапкі птушак*.

HALLANDIRMÁQ *feil* скланяць.

HALLANMÁ *isim* скланенне.

HALLANMÁQ *feil* скланяцца.

HALSÍZ I *sifət* нядужы, слабы; II *zərf* бяздушна, нячула, абьякава.

HALSIZLÍQ *isim* нядушасць, слабасць.

HALVÁ *isim* халва; ~ *bişirmək* *прыгатаваць халву*.

HALVAÇÍ *isim* халвичник, халвичница.

HAMÁM *isim* лазня.

HAMAMÇÍ *isim* лазеншчык.

HAMÁR *sifət* 1. гладкі; ~ *yol* *гладкая дарога*; 2. паліраваны.

HAMARLAMÁQ *feil* 1. раўнаваць, раўняць; 2. згладжваць, згладзіць.

HAMBÁL *isim* насільшчык, грузчык.

HÁMI *əvəz.* усе; ~ *üçün lazımdır* *усім трэба*.

HAMILÍQLA *zərf* усе (усім) разам; ~ *kötək etmək* *ўсе разам дапамагаць*.

HÁMISI *əvəz.* усе; *uşaqların* ~ *belədir* *усе дзеці такія*.

HAMÍ I *isim* апякун; ~ *si olmaq* *быць апекуном*; II *sifət* шэфскі; ~ *kötəyi* *шэфская дапамога*.

HAMİLÓ I *sifət* цяжарная; ~ *qadın* *цяжарная жанчына*; II *isim* цяжарная.

HAMİLƏLÍJK *isim* цяжарнасць; ~ *uğ* *görə təziniyyət* *водпуск на цяжарнасці*.

HAMİLİK I *isim* апека, апекаванне, апякунства; II *sifət* шэфскі; ~ *işi* *шэфская работа*.

HANÁ *isim* стан (у дыванаткацтве).

HÁNI *zərf* дзе; *oğlum* ~? *дзе ж мой сын?*

HANSÍ *əvəz.* 1. каторы; ~ *alma daha çox xoşunıza gəlir?* *які яблык вам больш падабаеца?* 2. які.

HÁRA *zərf* куды; *O ~ gedir?* *куды ён ідзе?*

HÁRADA I *zərf* дзе; ~ *işləyirsiniz?* *дзе вы працуеце?* II *bağl.* дзе; *Bilirsənmi o ~dır?* *не ведаеш, дзе ён?*

HÁRADAN *zərf* 1. адкуль; ~ *gəlırsən?* *адкуль ідзеш?* 2. дзе; *bu kostyumu ~ almısan?* *дзе ты купіў гэты касцюм?*

HÁRADANSA *zərf* аднекуль; ~ *məktub gəlib* *аднекуль прыйшоў ліст*.

HÁRADASA *zərf* гда-небудзь; ~ *görüşməliyi* *мы павінны як-небудзь сустрэцца*.

HÁRALI *predik.* адкуль; *sən ~san?* *ты адкуль родам?*

HARÁM *sifət* недазволены, забаронены, забаронны.

HÁRASA *zərf* кудысьці; ~ *getdi* *ён кудысьці сышоў*.

HARÁY I *isim* кліч, заклік, набат; II *sifət* набатны; ~ *səsi* набатны звон, ~ *salmaq* крычаць, клікаць на дапамогу.

HÁRAYASA *zərf* кудысьці; *hami* ~ *tələsirdi* усе кудысьці спяшаліся.

HARAYLAMÁQ *feil* зваць, клікаць, гукаць.

HASÁ *isim* палка.

HASÁR *isim* плот; *daş* ~ каменны плот.

HASARLAMÁQ *feil* загароджваць, абгароджваць.

HASARLANMÁQ *feil* засцерагацца, ахоўвацца, быць ограджэнным.

HASÍL *isim* *riyaz*. здабытак.

HASÍLÁT *isim* 1. здабыча; *neft* ~ і здабыча нафты; 2. выпрабаванне, выраб, выпрацоўка; *enerji* ~ і выпрацоўка энергіі.

HASÍYƏ *isim* 1. пруг; *parçanın* ~ і пруг тканіны; 2. кант.

HASÍYƏLƏMƏK *feil* 1. аблямоўваць, аблямаваць; 2. асаджваць, апраўляць; 3. акантаваць.

HASÍYƏLƏNMƏK *feil* 1. аблямоўвацца, быць абрамлены; 2. асаджвацца, апраўляцца

HASÍYƏLÍ *sifət* шлякаты, аблямаваны; ~ *yaıylıq* хустка са шлякам.

HAVÁ I *isim* 1. паветра; *təmiz* ~ чыстае паветра, *soyuq* ~ халоднае паветра, *dağ* ~ і горны паветра, ~ *nın çirklənməsi* забруджванне паветра, ~ *ya qalxmaq* узняцца ў паветра, *açıq* ~ да на вольным паветры; 2. пагода; *pis* ~ дрэнная пагода, *küləkli* ~ ветранае надвор'е; II *sifət* 1. паветраны; ~ *axını* паветраны паток, ~ *nəqliyyatı* паветраны транспарт, *Azərbaycan* ~ *yolları* азербайджанскія авіялініі; 2. кліматычны; *Abşeronun* ~ *şəraitı* кліматычныя ўмовы Анішерона.

HAVÁ² *isim* матыў, мелодыя; *Azərbaycan xalq* ~ *ları* азербайджанскія народныя мелодыі, *oyun havaları* танцавальныя матывы.

HAVADÁR *isim* 1. абаронца, абаронец; *uyetmələrin* ~ і абаронца сірот; 2. заступнік.

HAVALANMÁQ *feil* падымацца, паднімацца.

HAVASÍZ *sifət* душны, без паветра; ~ *otaq* душная пакой.

HAVAYÍ I *zərf* 1. бясплатна; ~ *işləmək* бясплатна працаваць; 2. дарма; II *sifət* бясплатны; ~ *iş* бясплатная праца.

HAY *isim* 1. водгук, водгалас, водгулле; *heç bir* ~ *yox idi* не было ніякага водгуку; 2. мітусня, беганіна, сумятня; ~ *salmaq* падняць шум; 3. дапамога, помач; ~ *a gəlmək* прыйсці на дапамогу.

HAYÁN *isim* падтрымка; ~ *olmaq* быць падтрымкай.

HAY-KÜY *isim* шум-гам, шуміха; ~ *qaldırmaq* падняць шум-гам.

HAZİR *sifət* гатовы; ~ *iş* гатовая праца; ~ *olmaq* быць гатовым.

HAZIRCAVÁB *isim* вынаходліваць у размове; ~ *adam* знаходлівы ў размове чалавек.

HAZIRDÁ *zərf* у цяперашні час, ў дзены момант, зараз.

HAZIRKÍ *sifət* цяперашні; ~ *vəziyyət* цяперашні стан.

HAZIRLAMÁQ *feil* 1. рыхтаваць, гатаваць; *dərslərini* ~ рыхтаваць урокі, *nahar uetməyi* ~ рыхтаваць абед, *sürpriz* ~ рыхтаваць сюрпрыз; 2. падрыхтоўваць, падрыхтаваць.

HAZIRLAN|MÁQ *feil* рыхтавацца, гатавацца.

HAZIRLAŞMÁQ *feil* рыхтавацца, прыгатавацца, падрыхтавацца; *bayram* ~ прыгатавацца да свята.

HAZIRLÍ|Q I *isim* 1. падрыхтоўка; *görişə* ~ *q* падрыхтоўка да сустрэчы; 2. загатоўка, нарыхтоўка; *yet* ~ *ği* нарыхтоўка корму; II *sifət* падрыхтоўчы; ~ *işləri* падрыхтоўчыя працы, ~ *kursları* падрыхтоўчыя курсы.

HAZIRLIQLÍ *sifət* падрыхтаваны; ~ *kadrlar* падрыхтаваныя кадры.

HAZIRLIQSÍZ *sifət* непадрыхтаваны; ~ *tələbə* непадрыхтаваны студэнт.

HECÁ I *isim* склад; *söz* ~ *lara ayırmaq* дзяліць слова на склады, *açıq* ~ адкрыты склад, *qapalı* ~ закрыты склад; II *sifət* складовы; ~ *vəzn* складовай памер.

HECALAMÁQ *feil* прамаўляць па складах.

HEÇ I *zərf* 1. ані, нічуць, ніколькі; ~ *qorxturam* ніколькі не баюся; 2. зусім; ~ *gözləmindim* зусім ня чакаў; II *qoşma* 1. нават; ~ *ağlma gətirtəmişəm* я нават не надумаў; 2. хіба, няўжо; 3. хоць; ~ *təktub yazır?* хоць лісты піша? III *əvəz*. ніякі; ~ *şübhə yoxdur ki, ...* няма ніякага сумневу.

HEÇLİK *isim* нябыт, небыццё.

HEÇ-HEÇÓ I *zərf* унічыю; *oyutu* ~ *qurtarmaq* скончыць гульнію унічыю; II *isim* нічыя; *ütümü hesab ~dir* агульны лік - нічыя; III *sifət* нічыйны; ~ *nəticəsi* нічыйны вынік.

HEKAUƏ *isim* расказ, апавяданне; *ta-raqlı* ~ цікавы расказ, ~ *oxumaq* апавяданне.

HEKAUƏT *isim* расказ, аповесць, *qətlı* ~ сумны апавяд, *qorxulu ~lər* страшныя апавяданні.

HEKTÁR *isim* гектар.

HERİK I *isim* папар; *körpə* ~ *pozni nar*; II *sifət* папарны; ~ *şutu* папарная ворыва.

HESÁB *isim* 1. рахунак; *şəxsi* ~ асабовы рахунак, *cari* ~ бягучы рахунак, ~ *astaq* адкрыць рахунак; 2. кошт; *öz ~ına saxlamaq* утрымліваць на свой кошт; ~ *ına* за кошт; 3. лік; *xal ~ı* лік ачкоў; 4. арыфметыка; ~ *dərsi* ўрок арыфметыкі.

HESABÁT I *isim* справаздача; *illik* ~ *gədavə* справаздачу, *malıyüə* ~ *finansavə* справаздачу; II *sifət* справаздачны; ~ *fondu* справаздачны фонд, ~ *dövrü* справаздачны перыяд; ~ *vertək* даваць справаздачу.

HESABDÁR *isim* 1. рахункавод; 2. падліковец.

HESABLAMÁQ *feil* 1. лічыць; *sayğacda* ~ лічыць на рахунках, *kiloqramla* ~ лічыць у кілаграмах; 2. вылічваць, вылічваць, вылічыць; *təxaric təbləğini* ~ вылічыць суму выдаткаў.

HESABLAN|MÁQ *feil* 1. разлічвацца; 2. вылічвацца, вылічацца; *səslər ~ıb* галасы падлічаныя; 3. налічацца, налічвацца.

HESABLAŞMÁQ *feil* 1. лічыцца; *təblələri ilə* ~ лічыцца з папрабаваннямі, *bə-*

üklərlə ~ лічыцца са старэйшымі; 2. разлічвацца; *saticı ilə* ~ разлічыцца з прадаўцом.

HESABLAYICÍ I *isim* лічыльнік; *elektrik enerjisi ~sı* лічыльнік электраэнергіі; II *sifət* падліковы, лічыльны; ~ *komissiya* падліковая камісія.

HEYÖT *isim* састаў, склад; *komanda* ~ *i* камандны састаў, *səxsi* ~ асабовы склад.

HEYF *xəbər* шкада; ~, *oxumağa bir şey yoxdur* пачытаць, шкада, няма чаго.

HEYFSİLƏNMÖK *feil* шкадаваць; *tutduğı işdən* ~ шкадаваць аб зробленым, *itirilmiş vaxta* ~ шкадаваць страчанага часу.

HEYKƏL *isim* 1. помнік; *S. Vurğunun ~i* помнік С. Вурғуну, ~ *qoymaq* паставіць помнік; 2. статуя; *tərtər* ~ мармуровая статуя.

HEYKƏLTƏRÁS I *isim* скульптар; *dahi* ~ геніяльны скульптар; II *sifət* скульптарскі; ~ *istedadı* скульпторскі талент.

HEYKƏLTƏRÁŞLÍQ I *isim* прафесія або занятак скульптара, разьбяра; II *sifət* скульптурны; ~ *əsərləri* скульптурныя творы.

HEYRÁN *sifət* захоплены, зачараваны; ~ *baxış* зачараваны погляд.

HEYRƏT *isim* здзіўленне; ~ *doğurmaq* выклікаць здзіўленне, ~ *dən* ад здзіўлення, ~ *lə* са здзіўленнем, ~ *etmək* дзівіцца, здзіўляцца.

HEYRƏTLƏNMÖK *feil* дзівіцца, здзіўляцца.

HEYRƏTLÍ *sifət* дзіўны, дзівосны; ~ *tənzərə* дзіўная карціна, ~ *heç nə yoxdur* нічога дзіўнага.

HEYVÁ I *isim* айва; II *sifət* айвовы; ~ *kəmpotu* айвова кампот.

HEYVÁN I *isim* жывёла, жывёліна; *ev ~ları* хатнія жывёлы, *vəhşi ~lar* дзікія жывёлы; II *sifət* жывёльны; ~ *aləti* жывёльны свет, ~ *yağları* жывёльныя тлушчы.

HEYVANDÁR *isim* жывёлавод, жывёлагадовец.

HEYVANDARLÍ|Q I *isim* жывёлагадоўля; *ətçilik* ~ *ğı* мясную жывёлагадоўлю; II *sifət* жывёлагадоўчы; ~ *q* *ferması* жывёлагадоўчая ферма.

HEYVANXANÁ *isim* звярынец.

HEYVANÍ *sifət* 1. жывёлны; ~ *yağlar жывёлныя тлушчы*; 2. свінскі; ~ *hərəkət свінскі ўчынак*.

HƏ *ədad* так, ага, але; *Hamı buradadır? – Hə. Усе тут? – Так (ага, але).*

HƏV I *isim* 1. пілюля; *acı ~ горкая пілюля*; 2. таблетка; *aspirin ~i таблетка аспирыну*; ~ *atmaq праглынуць таблетку*; II *sifət* 1. пілюльны; 2. таблетачны; ~ *dərmanları таблетачныя лекі*.

HƏVƏŞ I *isim* абісінец; II *sifət* абісінскі; ~ *xalqı абісынскага народ*.

HƏBS *isim* 1. арышт; *ev ~i хатні арышт, qapınsuz ~ незаконны арышт*; 2. зняволенне; *ötürlük ~ пажыццёвае зняволенне*, ~ *edilmək арыштоўвацца*, ~ *etmək арыштоўваць*, ~ *ə düştək трыпіць пад арышт*.

HƏBSXANÁ I *isim* турма, астрог; ~ *ya salmaq пасадыць у турму*, ~ *da yatmaq сядзець у турме*; II *sifət* турэмны, астрожны; ~ *pəzarətçisi турэмны наглядыч*.

HƏSM I *isim* аб'ём; *kubun ~i аб'ём куба*, *məhsulun ~i аб'ём прадукцыі*; II *sifət* аб'ёмны; ~ *ölçüsü аб'ёмнае вымярэнне*.

HƏSMLİ *sifət* 1. аб'ёмісты, вялікі; *böyük ~ вялікі па аб'ёме*; 2. ёмісты; ~ *qab ёмістая посуд*.

HƏCV *isim* 1. памфлет; 2. эпіграма; 3. пасквіль; *siyası ~ палітычны пасквіль*.

HƏDD *isim* мяжа, грань; *son ~ апошні рубеж*, *ölçtə ~i мяжа вымярэння*.

HƏDDİ-BÜLÜĞ *isim* паўналецце, даро-сласць; ~ *a çatmış паўналетнік, дарослы*.

HƏDƏ *isim* пагроза; *açıq ~ адкрытая пагроза*, ~ *gəlmək пагражаць, гразіць*.

HƏDƏF *isim* 1. цэль; *görünən ~ назіраная мэта*, ~ *ə vurmaq трыпіць у мэта*; 2. мішэн.

HƏDƏ-QORXÚ *isim* 1. пагроза; ~ *ya təruz qalmaq падваргацца пагрозам*; 2. запужванне, запалохванне; ~ *gəlmək запалохаць, запалохаць*.

HƏDƏLƏMƏK *feil* пагражаць, гразіць; *utırıqla ~ гразіць кулаком*, *ölümlə ~ пагражаць забойствам*.

HƏDƏR I *sifət* бескарысны, дарэмны, марны; ~ *zəhmət марныя намагі*; II *zərf* 1. дарэмна, дарма; ~ *dənışmə не кажы дарэмна*; 2. дарма; ~ *yerə дарэмна, марна, дарма*.

HƏDİK *isim* хядик (страву з збожжавых).

HƏDİYYƏ I *isim* 1. падарак, падарунак, гасцінец; *qiyətli ~ каштоўны падарунак*, *yeni il ~si навагодні падарунак*; 2. дар; ~ *vertək прынесці ў дар*; II *sifət* падарачны, падарункавы; ~ *dəsti падарункавы набор*, ~ *dükəni падарункавы магазін*.

HƏDSİZ I *sifət* бязмежна, бязмежна, бясконцыя, бязмерна; ~ *ınat бязмежная вера*, ~ *itkən бязмежныя (неабмежаваныя) магчымасці*; II *zərf* бязмежна, бязмежна, бясконцыя, бязмерна; ~ *sevintək бясконца падавацца*.

HƏDSİZLİK *isim* бязмежнасць, бяскрайнасць.

HƏFTƏ I *isim* тыдзень, тыдня; *hər ~ кожны тыдзень*, *iş ~si працоўны тыдзень*, *gələp ~ наступны тыдзень*; II *sifət* недзелавы; ~ *müddəti тыднёвы тэрмін*.

HƏFTƏLƏRLƏ *zərf* тыдняў; ~ *görüş-türlər тыднямі яны не бачацца*.

HƏFTƏLİK *sifət* 1. недзелавы, няслушны, тыднёвы; ~ *təzünüyət тыднёвы адпачынак*, ~ *plan тыднёвы план*; 2. штотыднёвы; ~ *jurnal штотыднёвы часопіс*.

HƏKİM I *isim* урач; *uşaq ~i дзіцячы урач (педыятр)*, *göz ~i вочнай урач (акуліст)*, *diş ~i зубны урач (стаматалаг)*, *baş ~ галоўны урач*; II *sifət* урачэбны; ~ *pəzarəti урачэбны нагляд*, ~ *kötəyi урачэбная дапамога*.

HƏKİMƏQƏDƏR *sifət* даўрачэбны; ~ *yardım даўрачэбнай дапамогі*.

HƏKİMLİK I *isim* прафесія лекара; II *sifət* урачэбны; ~ *fəaliyyəti ўрачэбная дзейнасць*.

HƏKK *isim* гравіроўка, гравёра, разбой; ~ *etmək гравіраваных, выгравіраваць*, ~ *olmaq быць выгравіраваным*.

HƏKKÁK *isim* гравёр, гравіроўшчык.

HƏKKAKLÍQ I *isim* гравіраванне; II *sifət* гравіравальны; ~ *sənəti гравіравальны мастацтва*.

НƏQARƏT *isim* крыўда; ~ *etmək* зрабіць крыўду.

НƏQARƏTLƏ *zərf* 1. з пагардай, пагардліва; 2. абразліва, зняважліва.

НƏQIQƏT *isim* 1. ісціна; *асі* ~ горкая ісціна, *mütləq* ~ абсалютная ісціна, ~ *axtarmaq* шукаць ісціну, ~ *ə inapmaq* верыць у праўду; 2. праўда; *tarixi* ~ гістарычная праўда, ~ *i demək* сказаць праўду.

НƏQIQƏTƏN *zərf* сапраўды, папраўдзе.

НƏQIQI *sifət* 1. праўдзiвы, сапраўдны; шчыры; ~ *vəziyyət* сапраўднае становішча, ~ *dost* шчыры (сапраўдны) сябар; 2. рэчаісны, сапраўдны; рэчаісныя ~ *faktlar* факты, ~ *əd-əd* сапраўдны лік, ~ *ehtiyat* сапраўдны запас; 3. рэальны; 4. сапраўдны; ~ *məhəbbət* сапраўднае каханне, ~ *qəhrəman* сапраўдны герой; ◊ ~ *hərbi xidmət* абавязковая ваенная служба.

НƏLĀK *isim* гiбель, пагiбель; ~ *etmək* а) забiваць; б) нiшчыць, знiшчаць; ~ *olmaq* гiнуць.

НƏLƏ *zərf* 1. пакуль што; ~ *məktəbdə* охиуір пакуль вучыцца ў школе; 2. яшчэ; ~ *qayıtmayıb* яшчэ не вярнуўся.

НƏLƏLĪK *zərf* пакуль што; ~ *burda gözəl* пакуль пачакай тут.

НƏLĪM¹ *sifət* 1. мяккі; ~ *adam* мяккі чалавек, ~ *xasiyyət* мяккі характар, ~ *səs* мяккі голас; 2. цёплы; ~ *münasibət* цёплае стаўленне.

НƏLĪM² *isim* адвар; *düyu* ~i рысавы адвар.

НƏLL¹ *isim* рашэнне; *məsələnin* ~i рашэнне пытаньня, *təliyin* ~i рашэнне раўнання, ~ *etmək* рашаць, вырашаць.

НƏLL² *isim* растварэнне; *duzun suda* ~i растварэнне солі ў вадзе, ~ *olunan* растваральны, распаўшчальны, ~ *etmək* раствараць.

НƏLLEDİCİ¹ *isim* рашаючы, вырашальны; ~ *görüş* вырашальная сустрэча.

НƏLLEDİCİ² *isim* растваральнік.

НƏLLOLMÁ *isim* 1. растварэнне; 2. растваральнасць.

НƏLMƏŞİK *isim* халадзец, халаднае.

НƏM *bağl.* і, ды; О ~ *gözəl*, ~ *də ağıllı idi* яна была і прыгожая, і разумная.

НƏMƏİL *isim* 1. каралі; 2. амулет.

НƏMÇİNS I *sifət* аднародны; ~ *heyvanlar* аднастайныя жывёлы; II *isim* сваяк, супляменнікаў, родзiчаў; ◊ ~ *üzlər* аднастайныя члены прапановы.

НƏMÇİNİN *bağl.* таксама, а таксама.

НƏMFIKİR *isim* аднадумец, аднамыслик.

НƏMİN *əvəz.* той (ж), гэты самы; ~ *müəssisələr* гэтыя (ж) прадпрыемства, *sabah* ~ *vaxt* заўтра ў гэты ж час.

НƏMİŞƏ *zərf* заўсёды, заўжды; ~ *səliqəlidir* ён заўсёды акуратны, ~ *hazırq* мы заўсёды гатовыя.

НƏMİŞƏKİ *sifət* заўсёдны, заўсёдашні, звычайны; ~ *vərdişlər* заўсёдныя звычкі, ~ *əhvalat* звычайная гісторыя, ~ *ndən* çox больш звычайнага.

НƏMİŞƏLİK I *zərf* назаўсёды, назаўжды; ~ *qalmaq* застацца назаўжды; II *sifət* вечны, пастаянны, сталы; ~ *ayrılıq* вечная расстанне.

НƏMİŞƏYAŞIL *sifət* вечназялёны; ~ *meşələr* вечназялёныя лясы.

НƏMKĀR *isim* 1. калега; 2. напарнік; ~ *lar ittifaqı* прафесійныя саюзы.

НƏMKƏNDLİ *isim* аднавясковец, аднасяльчанін.

НƏMLƏ *isim* 1. атака; *tank* ~ *si* танкавая атака, ~ *уə* *keçmək* перайсці ў атаку; 2. штурм; ~ *ilə* *almaq* браць штурмам.

НƏMMÜƏLLİF *isim* сааўтар; *kitabın* ~i сааўтар кнігі.

НƏMRƏY *sifət* салідарны; ~ *baxışlar* салідарныя погляды, ~ *kollektiv* аднадушны калектыў.

НƏMRƏYLİK *isim* 1. салідарнасць; *fəhlə* ~ *yi* рабочая салідарнасць, *dünya azərbaycanlılarının beynəlxalq* ~ *k* *günü* дзень міжнароднай салідарнасці азербайджанцаў усяго свету; 2. аднадушнасць; *xalq* ~ *yi* аднадушнасць народа.

НƏMVƏTƏN *isim* суайчыннік, зямляк.

НƏMYERLİ *isim* зямляк, зямлячка.

НƏNÁ *isim* хна; ~ *qoymaq* пакласці хну.

НƏNDBÓL I *isim* гандбол; II *sifət* гандбольны; ~ *topu* гандбольны мяч.

HƏNDBOLÇÚ *isim* гандбаліст; ~*lar komandası* каманда гандбалістаў.

HƏNDƏSƏ I *isim* геаметрыя; *analitik* ~ аналітычная геаметрыя; II *sifət* геаметрычны; ~ *təsələləri* геаметрычныя задачы.

HƏNDƏSÍ *sifət* геаметрычны; ~ *cisim* геаметрычнае цела; ~ *silsilə* геаметрычная прагрэсія.

HƏNDƏVƏR *isim* акруга, аколіца; *zəhərin* ~ і наваколлі горада.

HƏNİRTÍ *isim* 1. шорак; ~ *səsləri* зукі шоргату; 2. шэпт; *uçaq* ~ сі дзіцячы шэпт.

HƏR *əvəz.* кожны; ~ *adam* кожны чалавек, ~ *dəfə* кожны раз, ~ *gün* кожны дзень.

HƏRARƏT *isim* тэмпература; *xəstənin* ~ і тэмпература хворага, *yüksək* ~ павышаная тэмпература.

HƏRB I *isim* вайна; ~ *və sülh* вайна і свет; II *sifət* ваенны; ~ *gəmiş* ваенны карабель, ~ *sənəti* ваеннае мастацтва.

HƏRBÇÍ *isim* ваенны; *təcrübəli* ~ даведчаны ваенны.

HƏRBÍ *sifət* 1. ваенны; ~ *vəziyyət* ваеннае становішча, ~ *sirr* ваенная таямніца, ~ *xidmət* ваенная служба, ~ *bilet* ваенны білет; 2. воінскі; ~ *and* воінская прысяга, ~ *qulluq* ~ сі вайсковец.

HƏRÇƏND *bağl.* хоць, хаця.

HƏRDƏN *zərf* часам, часамі, падчас, іншы раз, калі-нікалі; ~ *yağış yağır* часам ішоў дождж.

HƏRDƏNBİR *zərf* *bax* Hərdən.

HƏRƏ *əvəz.* кожны; ~ *nin öz fikri var* у кожнага сваё меркаванне.

HƏRƏKÁT *isim* рух; *milli-azadlıq* ~ і нацыянальна-вызваленчы рух.

HƏRƏKƏT *isim* 1. рух; *planetlərin* ~ і рух планет, *dairəvi* ~ вярчальны рух, ~ *siz materiya yoxdur* няма матэрыі без руху, *maşınların* ~ *sürəti* хуткасць руху машын, ~ *in təhlükəsizliyi* бяспеку руху, *əllərin* ~ і рух рук; 2. учынак, чын; *qəhrəmancasına* ~ гераічны ўчынак (чын), *yersiz* ~ недарэчны ўчынак; 3. практыкаванне; *gimnastika* ~ лэгі гімнастычныя практыкаванні.

HƏRƏKƏTLÍ *sifət* рухомы; *maşının* ~ *hissələri* рухомыя часткі машыны.

HƏRƏKƏTSÍZ I *sifət* нерухомы; ~ *ulduz* нерухомая зорка, ~ *halda dayanmaq* стаць у нерухомым стане; II *zərf* нерухома, нерухава; ~ *uzanmaq* ляжаць нерухома.

HƏRƏKƏTSÍZLÍK *isim* нерухомасць, нерухавасць; *tam* ~ поўная нерухомасць.

HƏRƏKƏTVERİCÍ I *sifət* 1. рухаючы; ~ *qüvvələr* рухаючыя сілы; 2. рухальны; ~ *texnizm* рухальная ўстаноўка; II *isim* рухач.

HƏRƏMXANÁ I *isim* гарэм; II *sifət* гарэмны; ~ *adətləri* гарэмныя норавы.

HƏRF *isim* літара; *böyük* ~ вялікая літара, *baş* ~ загатоўная літара, *kiçik* ~ малая літара.

HƏRFÍ *sifət* 1. літаральны; ~ *tərcümə* літаральны пераклад; 2. літарны; ~ *işarələr* літарныя абазначэння, ~ *vuruq* літарны множнік.

HƏRÍS *sifət* прагны, прагавіты, хцівы.

HƏRİSLÍK *isim* прагнасць, прагавітасць; *pula* ~ прагнасць на грошы.

HƏRLƏMƏK *feil* круціць, варочаць, вярцець; *çarx* ~ круціць кола.

HƏRLƏNMƏ I *isim* кружэнне, варочанне; II *sifət* вярчальны; ~ *hərəkəti* вярчальны рух.

HƏRLƏN|MƏK *feil* 1. круціцца, вярцецца круціцца; *çarx* ~ іг кола круціцца; 2. кружыцца; *başım* ~ іг галава круціцца; 3. варочацца, вярцецца.

HƏRRÁC I *isim* аўкцыён; ~ *a qoymaq* прадаваць з аўкцыёну, ~ *da satmaq* прадаваць з аўкцыёну; II *sifət* аўкцыённы; ~ *bazarı* аўкцыённы торг.

HƏRTƏRƏFLÍ I *sifət* 1. усебаковы; ~ *hazırlıq* ўсебаковая падрыхтоўка, ~ *yardım* ўсебаковая дапамога; 2. рознастаронні; ~ *bilik* рознабаковыя веды; II *zərf* усебакова; ~ *tədqiq etmək* ўсебакова даследаваць.

HƏSƏD *isim* зайздрасць; ~ *oyatmaq* распачаць зайздрасць, ~ *arartmaq* зайздросціць, пазайздросціць.

HƏSİR *isim* цыноўка; ~ *toxumaq* сплесці цыноўку.

HƏSR *isim* адкрыванне; ~ *etmək* дзяліцца.

HƏSRƏT *isim* 1. туга, маркота; *vətən* ~ і туга на радзіме; 2. жаданне, смага; *görüŝ* ~ і смага сустрачы; 3. разлука; ~ *ağrısı* боль разлукі.

HƏSRƏTLƏ *zərf* тужліва, нудна, нудліва; ~ *gözləmək* тужліва чакаць.

HƏSRƏTLİ *sifət* смутны, засмучаны, тужлівы; ~ *günlər* тужлівыя дні.

HƏSSÁS *sifət* 1. чуткі, чуйны; ~ *adam* чуткі чалавек; 2. чуллівы, чулы; ~ *ürək* чулае сэрца.

HƏSSASLIQ *isim* 1. чуткасць, чуласць; ~ *ğim* *itirmək* не страціць чуласці; 2. чуллівасць, адчувальнасць; *dərini* ~ *ği* адчувальнасць скуру.

HƏSSASLIQLA *zərf* чутка, чуйна, уважліва; ~ *dinləmək* ўважліва слухаць.

HƏŞƏRÁT *isim* насыкомае.

HƏŞTÁD *say* восемдзесят; ~ *il* восемдзесят гадоў.

HƏVALÉ *isim* 1. плацеж; 2. даручэнне; ~ *etmək* даручаць, даручыць.

HƏVƏ *isim* невялікая выбівачкі.

HƏVƏS *isim* 1. ахвота; *musiqiyə* ~ паляванне да музыкі; 2. захапленне; *idmana* ~ захапленне спортам; 3. прызванне, схільнасць; *elmə* ~ прызванне да навукі; 4. настрой; *ounatağa* ~ *im* *uoxdur* няма настрою гуляць.

HƏVƏSİMƏK *feil* *bax* **Həvəslənmək**.

HƏVƏSKÁR *I isim* аматар, любіцель; *ədəbiyyat* ~ і аматар літаратуры, ~ *bəstəkar* кампазітар-аматар; *II sifət* аматарскі, любіцельскі; ~ *lar* *tamaşası* аматарскі спектакль.

HƏVƏSLƏ *zərf* ахвотна, з ахвотай; ~ *işləmək* працаваць з палявання.

HƏVƏSLƏNDİRİCİ *sifət* заахвочвальны; ~ *mükafat* заахвочвальная прэмія.

HƏVƏSLƏNDİRMƏK *feil* прыахвочваць, прыахвочыць, заахвочваць, заахвочыць.

HƏVƏSLƏNMƏK *feil* прыахвочвацца, заахвочвацца.

HƏVƏSSİZ *I sifət* не ахвотнік; *oxumağa* ~ *dir* неохоч вучыцца; *II zərf* неахвотна; ~ *işləmək* працаваць неахвотна.

HƏYÁ *isim* сорам; ~ *sini* *itirmək* страціць сорам, ~ *etmək* сароміць, сараміцца.

HƏYALÍ *sifət* сарамлівы, сарамяжлівы; ~ *qadın* сарамлівая жанчына.

HƏYASÍZ *I sifət* бессаромны, нахабны; ~ *adam* бессаромны чалавек; *II isim* бессаромнік, бессаромніца; *III zərf* нахабна, нахабна; *özünü* ~ *ararmaq* наводзіць сябе нахабна.

HƏYASIZLIQ *isim* бессаромнасць; ~ *etmək* нахабнічаць.

HƏYÁT *I isim* жыццё; *üzvi* ~ арганічная жыццё, *insan* ~ і чалавечае жыццё, ~ *sevmək* любіць жыццё, *ağır* ~ цяжкая жыццё, *hoşbəxt* ~ іччаслівае жыццё, ~ *tərzi* лад жыцця, *tələbə* ~ студэнцкая жыццё, *səbhə* ~ і франтавая жыццё, *təpəvi* ~ духоўнае жыццё; *II sifət* жыццёвы; ~ *yolu* жыццёвы шлях, ~ *təsrübəsi* жыццёвы вопыт, ~ *yoldaşı* муж, жонка; ~ *vermək* даць жыццё, ~ *im* *vermək* а) дадаць сваё жыццё, б) прысвяціць сваё жыццё.

HƏYƏCÁN *isim* 1. хваляванне; *daxili* ~ ўнутранае хваляванне; 2. трывога; ~ *siqnal* сігнал трывогі, *hava* ~ і наветраная трывога.

HƏYƏCÁNLA *zərf* 1. усхвалявана, хвалючыся; ~ *danişmaq* усхвалявана гаварыць, ~ *oxumaq* чытаць з хваляваннем; 2. трывожна, з трывогай; ~ *baxmaq* трывожна глядзець, ~ *gözləmək* з трывогай чакаць.

HƏYƏCANLANDIRİCİ *sifət* хвалючы; ~ *səs* хвалючы голас.

HƏYƏCANLANMÁQ *feil* 1. хвалявацца, усхвалявацца; *imtahan qabağı* ~ хвалявацца перад іспытам; 2. трывожыцца, устрывожыцца; *boş yerə* ~ дарма трывожыцца.

HƏYACANLI *I sifət* 1. усхваляваны; ~ *qadın* ўсхваляваная жанчына, ~ *səs* ўсхваляваны голас; 2. трывожны; ~ *gün* трывожны дзень, ~ *xəbərlər* трывожныя весткі; *II zərf* 1. усхвалявана; ~ *danişmaq* казаць усхвалявана; 2. трывожна, устрывожана; ~ *sorişmaq* спытаць трывожна.

HƏYACANSİZ I *sifət* спакойны; II *zərf* спакойна.

HƏYƏT I *isim* двор; *geniş* ~ *praistorны двор*, ~ə *çixmaq* *выйсьці ў двор*, ~ə *oynatmaq* *гуляць у двары*, *giriş* ~*dəndir* *уваход з двара*; II *sifət* дваровы; ~ *iti* *дваровая сабака*.

HƏYƏTYANÍ *sifət* прысядзібны; ~ *torraq* *прысядзібная зямля*.

HƏZÍN I *sifət* сумны, журботны, маркотны, смутны; ~ *tusiqi* *сумная музыка*; II *zərf* сумна, журботна, маркотна, смутна; ~ *səslənmək* *гучаць сумна*.

HƏZM I *isim* страваванне; ~ *orqanları* *органы стрававання*, ~*in rozulması* *засмучэнне стрававання*; II *sifət* стрававальны; ~ *prosesi* *стрававальны працэс*, ~ *üzləri* *стрававальныя органы*, ~ *etmək* *ператраўляць*.

HƏZZ *isim* здавальненне; ~ *almaq* *адчуваць здавальненне*.

HİÇQIRÍ|Q *isim* 1. усхліпванне, усхліп; 2. іканне, ікаўка; ~ *tutmaq* *начаць ікаць*.

HİÇQIRMÁQ *feil* 1. усхліпваць; *bərk-dən* ~ *гучна ўсхлінае*; 2. ікаць.

HİQQANMÁQ *feil* пяцца, тужыцца.

HİCRÁN *isim* разлука, расставанне.

HİDDƏT *isim* гнеў, абурэнне.

HİDDƏTLƏ *zərf* гнеўна, з гнеў; ~ *pislətmək* *гнеўна асуджаць*.

HİKMƏT *isim* 1. мудрасць; *xalq* ~*i* *народная мудрасць*; 2. выслоўе, афарызм.

HİKMƏTLÍ *sifət* мудры, разумны; ~ *ağsaqqallar* *мудрыя аксакалы*; ◇ ~ *sözlər* *крылатыя словы*.

HİL *isim* кардамон.

HİM: ~ *etmək* *падморгваць, падміргваць*.

HİMAYƏ *isim* апека, утрыманне; ~*də olmaq* *знаходзіцца на апецы*.

HİMN *isim* гімн; *Azərbaycan Respublikasının dövlət* ~*i* *Дзяржаўны гімн Азербайджанскай Рэспублікі*, *qələbə* ~*i* *гімн перамозе*.

HİN *isim* куратнік.

HİND *sifət* індыйскі; ~ *dili* *індыйскі мова*; ◇ *hind qoçu* *какас*.

HİNDÍ I *isim* індзеец, індыянка; II *sifət* індзейскі; ~ *dili* *індзейскі мова*.

HİNDLÍ *isim* індыец, індыянка.

HİNDUŞKÁ I *isim* індычка; ~ *balası* *індычаныя і індычанё*; II *sifət* індычны; ~ *umurtası* *індычнай яйка*.

HİRS *isim* гнеў, злосць; ~*indən əsmək* *дрыжаць ад злосці*, ~*indən ağlamaq* *плакаць ад гневу*.

HİRSLƏ *zərf* сярдзіта, злосна; ~ *bahtmaq* *злосна паглядзець*.

HİRSLƏNDİRMƏK *feil* злаваць, раззлаваць, узлаваць.

HİRSLƏNMƏK *feil* сердаваць, злаваць, злавацца, гневацца; *uşaqlara* ~ *гневацца на дзяцей*.

HİRSLÍ I *sifət* сярдзіты, злосны; ~ *adam* *злосны чалавек*; II *zərf* сярдзіта, злосна; ~ *dənışmaq* *казаць злосна*.

HİS *isim* 1. сажа; ~ə *bulaşmaq* *выпацацца сажай*; 2. куродым, курадым; *lampınlı* ~*i* *курадым лямпы*, ~ *etmək* *закуравацца*.

HİSLƏNMƏK *feil* вэндзіцца, завэндзіцца.

HİSLÍ *sifət* закураны, закуродымлены; ~ *tava* *закураны патэльня*, ~ *tavan* *закураны столь*.

HİSS *isim* пачуцце; ~ *üzləri* *органы пачуццяў*, *qorxu* ~*i* *пачуццё страху*, *agrı* ~*i* *пачуццё болю*, *qısqanclıq* ~*i* *пачуццё рэўнасці*, *analıq* ~*i* *матчына пачуццё*, *altıncı* ~ *шостае пачуццё*, ~ *etmək* *адчуваць, пачуваць*.

HİSSƏ *isim* 1. частка; *tərkib* ~*si* *складовая частка*, ~*lərə bölmək* *дзяліць на часткі*, *ehtiyat* ~*ləri* *запасныя часткі*, *tədris* ~*si* *вучэбная частка*, *elmi* ~ *навуковая частка*; 2. часць; *hərbi* ~ *воінская часць*; 3. часціна; *nitq* ~*ləri* *часціны мовы*.

HİSSƏCİK *isim* 1. часцінка, частачка, крупіначка, крупінка; *xırda* ~*lər* *дробныя часцінкі*; 2. часціца; *yüklü* ~*lər* *зараджаныя часціцы*.

HİSSƏ-HİSSƏ *zərf* па частках, часткамі; *rotanı* ~ *çar etmək* *надрукаваць раман па частках*.

HİSSİYYÁT *isim* 1. адчувальнасць; *dərini* ~*i* *адчувальнасць скуры*; 2. пачуццёвасць, адчувальнасць; *insan* ~*i* *пачуццёвасць*

чалавека; 3. пачуцце, прытомнасць; ~ *orqanlari* органы пачуццяў, ~ *ini itirtək straciqı* прытомнасць.

HİSSİZ *sifət* 1. неадчувальны; ~ *adam* неадчувальны чалавек; 2. нечуллівы, нячулы; ~ *dəri* нечуллівая скура.

HİYLƏ *isim* 1. хітрасць, хітрыкі; ~ *u əl atmaq* звярнуцца да выкрутаў; 2. выкручванне.

HİYLƏGƏR *I sifət* хітры; ~ *adam* хітры чалавек, ~ *olmaq* быць хітрым, ~ *təbəssüm* хітрая ўсмешка; *II isim* хітрун.

HİYLƏGƏRLİK *isim* хітрасць, хітрыкі.

HOQQÁ *isim* фокус; ~ *çixarmaq* строіць фокусы.

HOQQABÁZ *isim* фокуснік, шукар.

HOQQABAZLÍQ *isim* фокусніцтва, шукарства.

HOLLÁND *isim* галандзец, галандка.

HOLLÁNDCA *zərf* па-галандску; ~ *danışmaq* гаварыць па-галандску.

HOPDURMÁQ *feil* 1. убіраць, увабраць, усмоктваць; 2. прамочваць, прамачыць, насычаць, насыціць.

HOPDURULMÁQ *feil* 1. убірацца, усмоктвацца; 2. прамакаць, станавіцца мокрым.

HOPÍMÁQ *feil* убірацца, увабрацца, усмоктвацца, усмактацца; *su torpağa uaxşı ~ur* вада добра ўбіраецца ў глебу.

HOPRANMÁQ *feil* 1. скакаць; *bir ayağı üstə* ~ скакаць на адной назе; 2. пераскакваць, пераскочыць; *arxin üstündən* ~ пераскочыць праз канал.

HOVÚZ *isim* басейн; *üzgüçülük* ~ *u* плавальны басейн.

HÖCƏT *I isim* 1. упарты, упартая; 2. спрачальнік, зборшчыца; *II sifət* упарты, няўступчывы; ~ *adam* ўпарты чалавек.

HÖCƏTLƏŞMƏK *feil* 1. спрачацца адзін з адным; 2. упарціцца, упірацца.

HÖKM *isim* 1. наказ; *zamanın ~ü* наказ часу; 2. улада; *ata ~ü* ўлада бацькі, *sözün ~ü* ўлада словы; 3. прыгавор; *ölüm ~ü* смяротны прыгавор (прысуд); ~ *sürtək* цараваць, царстваваць.

HÖKMDÁR *isim* уладар, валадар, праціцель, кіраўнік; *adil* ~ справядлівы праціцель.

HÖKMDARLÍQ *isim* 1. панаванне, уладаранне; *Səfəvilərin ~q dövrü* перыяд валадарства Сефевідов; 2. валоданне; *feodal ~ği* феадальнае валоданне.

HÖKMƏN *zərf* абавязкова; *biz ~ görüşməliyə* мы абавязкова павінны сустрэцца.

HÖKMLÜ *I sifət* уладарны, уладны; ~ *qadın* ўладная жанчына; *II zərf* уладарна, уладна; ~ *danışmaq* уладна казаць.

HÖKMRÁN *I isim* уладар, валадар; *cahan* ~ *ı* валадар сьвету; *II sifət* пануючы; ~ *sinif* пануючы клас.

HÖKMRANLÍQ *isim* улада, панаванне; *siyasi* ~ палітычнае панаванне, ~ *etmək* наваць, праціць.

HÖKUMƏT *I isim* урад; ~ *üzvləri* члены ўрада; *II sifət* урадавы; ~ *dairələri* ўрадавыя колы.

HÖNKÜRMƏK *feil* рыдаць.

HÖNKÜRTÜ *isim* рыданне; ~ *ilə ağlatmaq* рыдаць.

HÖRGÜ *isim* 1. мур, кладка; *bünövrənin ~sü* мур надмурка, *kərpis ~sü* цагляны мур; 2. пляценне, пляцёнка; 3. вязанне; *torların ~sü* вязанне сетак.

HÖRMƏ *I isim* 1. мур, кладка; 2. вязанне; ~ *qaydaları* прыёмы вязання; 3. пляценне, пляцёнка; *səbət* ~ пляценне кошыка; *II sifət* 1. плецены; ~ *kreslo* плеценае крэсла; 2. вязаны; ~ *kofta* вязаная кофта.

HÖRMƏK *feil* 1. класці; *divar* ~ класці сцяну; 2. замураваць; *rəncəranı* ~ замураваць акно; 3. плесці; *çələng* ~ плесці кошык; 4. заплятаць; *saçını* ~ заплятаць валасы; 5. віць, звіць; *kəndir* ~ звіць вяроўку.

HÖRMƏT *isim* павага, паважанне; *böyü* ~ *ü* ~ павагу да старэйшых, *qanuna* ~ павагу да закона, ~ *etmək* аказаць павагу.

HÖRMƏTÇİL *sifət* уважлівы; ~ *adam* уважлівы чалавек.

HÖRMƏTLƏ *zərf* паважліва, з павагай, пачціва, з пашанай; ~ *ə salam* вертэк пачціва павітацца.

HÖRMƏTLİ *sifət* паважаны, шаноўны; ~ *tüəllim* паважаны настаўнік, ~ *yoldaş* паважаны таварыц.

HÖRMƏTSİZ *sifət* няўважлівы; ~ *adam* непаважлівы чалавек.

HÖRMƏTSİZLİK *isim* непавага, непашана, няўважлівасць; ~ *etmək* аказваць, аказаць (праявіць) непавагу, непачцівасць.

HÖRÜJK *isim* 1. каса; *uzun* ~*klər* доўгія косы; 2. гірлянда; *çiçək* ~*yü* гірлянда кветак.

HÖRÜKLÜ *sifət* 1. з касой; ~ *qız* дзяўчына з касой; 2. плечены, заплечены; ~ *saçlar* заплетёныя валасы.

HÖRÜMÇƏK I *isim* павук; II *sifət* павуковы, павукоў; ~ *toru* павуціна.

HÖVSƏLƏ *isim* цярплінасць, цярпенне; ♦ ~*dən çıxarmaq* вывесці з цярплінасці.

HÖVSƏLƏLİ *sifət* 1. цярплівы, тры-вучы; ~ *adam* цярплівы (трывучы) чалавек, цярплівец; 2. уседлівы; ~ *tələbə* уседлівых студэнт.

HÖVSƏLƏSİZ *sifət* 1. нецярплівы; 2. няўседлівы.

HUMANİST I *isim* гуманіст; II *sifət* 1. гуманістычны; ~ *ideyalar* гуманістычныя ідэі; 2. гуманны; ~ *adam* гуманны чалавек.

HUMANİTAR *isim* гуманітарны; ~ *elmlər* гуманітарныя навукі; ♦ ~ *kömək* гуманітарная дапамога.

HUŞ *isim* прытомнасць, памяць; ~*uni itirtək* траціць прытомнасць.

HUŞSUZ *sifət* 1. рассяяны, забыўчывы, няпамятлівы; ~ *adam* рассяяны чалавек; 2. непрытомны; ~ *halda* у стане непрытомнасці.

HUŞSUZLÚQ *isim* 1. рассяянасць, бяспамятнасць; 2. несвядомасць, неўсвядомленасць.

HÜCEYRƏ *isim* клетка; *sinir* ~*si* нервовая клетка.

HÜCÚM *isim* наступ, наступленне; ~*a keşmək* перайсці ў наступ.

HÜCUMÇU *isim* нападаючы.

HÜDÚD *isim* мяжа, граніца, рубеж; *hündürlüyün hüdudu* мяжа вышыні.

HÜQÚQ I *isim* права; *vətəndaşlıq* ~*u* грамадзянскае права, *beynəlxalq* ~ міжна-

роднае права, *vərəsəlik* ~*u* права атрымання ў спадчыну, *təpəvi* ~ маральнае права; II *sifət* 1. прававы; ~ *normaları* прававыя нормы; 2. юрыдычны; ~ *fakültəsi*, юрыдычны факультэт ~ *məsləhətxanası* юрыдычная кансультацыя.

HÜQUQÇU *isim* юрыст.

HÜQUQİ *sifət* 1. прававы; ~ *münasibətlər* прававыя адносіны, ~ *qaydada* у прававым парадку, 2. юрыдычны; ~ *şəxs* юрыдычная асоба, ~ *məsələlər* юрыдычныя (прававыя) пытанні, ~ *dövlət* прававая дзяржава.

HÜQUQLU *sifət* які мае права.

HÜQUQSUZ *sifət* бяспраўны; ~ *qadın* бяспраўная жанчына.

HÜQUQSUZLÚQ *isim* бязмежнасць, бяскрайнасць.

HÜQUQŞÜNÁS *isim* прававед, правазнавец, юрыст.

HÜLQÚM *isim* глотка.

HÜNDÜR *sifət* высокі; ~ *ağac* высокае дрэва, ~ *adam* высокі чалавек.

HÜNDÜRLÜJK *isim* вышыня; *divarın* ~*yü* вышыня сцены, ~*yə tullanmaq* скачок у вышыню.

HÜNÖR *isim* 1. умельства, уменне; 2. подзвіг; ~ *göstərmək* здзейсніць подзвіг.

HÜRKƏK *sifət* пужлівы, палахлівы, баязлівы.

HÜRKMƏK *feil* пужацца, палохацца.

HÜRKÜŞMƏK *feil* спалохацца, спужацца.

HÜRKÜTMƏK *feil* успудзіць, адпужаць, адпудзіць.

HÜRMEK *feil* брахаць, гаўкаць.

HÜRÜŞ *isim* браханне, брэх, гаўканне; *itlərin* ~*ü* брэх сабак.

HÜRÜŞMƏK *feil* брахаць, гаўкаць, забрахаць.

HÜSNXƏT *isim* чыстапісанне; ~ *dəftəri* сшытак па чыстапісанню.

HÜZN *isim* сум, смутак, нуду, жалем.

HÜZNLÜ *sifət* 1. сумны, журботны, маркотны, смутны; ~ *adam* сумны чалавек; 2. смутны, засмучаны, тужлівы, журботны; ~ *səs* журботны голас.

- X -

ХАҢ I *isim* крыж; *Qırmızı* ~ *və Qırmızı Ay-para Sətiyuəti Təvəryəti* Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца; II *sifət* 1. крыжовы; ~ *yürişü* крыжовы паход; 2. хрышчоны, хросны; ~ *atası* хрышчоны (хросны) бацька, ~ *atası* хрышчоная (хросная) маці.

ХАҢПƏRƏST *isim* хрысціянін, хрысціянка.

ХАДІМ *isim* 1. дзеляч; *siyasi* ~ *палітычны дзеляч*, *əməkdar elm* ~ *і заслужаны дзеляч навукі*.

ХАДІМƏ *isim* 1. служба, служанка; 2. прыбіральшчыца; *məktəb* ~ *сі прыбіральшчыца школы*.

ХАҺИŞ *isim* просьба; *xahış edirəm* прашу.

ХАИՆ I *sifət* 1. вераломны; ~ *dost* вераломны сябар; 2. каварны; ~ *qonşu* каварны сусед; 3. здрадніцкі, прадажніцкі; ~ *addım* здрадніцкі крок; 4. прадажны; ~ *təmir* прадажны чыноўнік; II *isim* здраднік, прадажнік; *vətən* ~ *і здраднік радзімы*.

ХАИՆCƏSINƏ *zərf* здрадлівы, зменнічэска, вераломна; ~ *hücum etmək* вераломна атакаваць.

ХАИՆLİK *isim* здрада, здрадніцтва.

ХАL¹ *isim* 1. радзімка, радзімы знак; *qara* ~ *чорная радзімка*; 2. мушка; *ögrəyin* ~ *ları* мушкі хусткі.

ХАL² *isim* 1. ачко; *əlavə* ~ *дадатковае ачко*; 2. бал; ~ *toplamaq* набраць балы.

ХАLÁ *isim* цётка, цёця.

ХАLАQIZÍ *isim* стрыечная сястра па маці.

ХАLАOĞLÚ *isim* стрыечны брат з боку маці.

ХАLÇÁ I *isim* дыван, кілім; *Azərbaycan* ~ *ları* азербайджанскія дываны, ~ *muzeyi* музеі дывана, ~ *toxumaq* ткаць дыван; II *sifət* дывановы, кілімавы; ~ *istehsalı* дывановая вытворчасць.

ХАLÇAÇILÍQ *isim* дыванаткацтва.

ХАLÍ *isim* вялікі дыван; ~ *döşəmək* націлаць дываны.

ХАLÍS *sifət* чысты; ~ *qızıl* чыстае золата, ~ *çəkisi* чыстая вага, ~ *gəlir* чысты прыбытак.

ХАLQ I *isim* народ; *Asiya* ~ *ları* азіяцкія народы, ~ *a xidmət etmək* служыць народу, ~ *ın səsi* голас народа, *zəhmətkeş* ~ *працоўны народ*; II *sifət* народны; ~ *təsərrüfatı* народная гаспадарка, ~ *təbabəti* народная медыцына, ~ *artisti* народны артыст, ~ *rəssamı* народны мастак.

ХАLLI *sifət* 1. з радзімай плямкай; 2. плямісты; ~ *maral* плямісты алень.

ХАLТÁ *isim* ашыйнік, аброжак; *it* ~ *си сабачы ашыйнік*.

ХАМ *sifət* 1. прыручаны; 2. неаб'езджаны; ~ *at* неаб'езджаны конь; 3. цалінны; ~ *torpaqlar* цалінная зямля.

ХАМА *isim* смятана.

ХАМЛАМАQ *feil* адвыкаць, адвыкнуць.

ХАММАL I *isim* сыравіна; ~ *ehtiyatı* запасы сыравіны, *yerli* ~ *мясцовую сыравіну*; II *sifət* сыравінны; ~ *bazası* сыравінная база.

ХАՆ I *isim* хан; *Qarabağ* ~ *Карабахскі хан*; II *sifət* ханскі; ~ *fərmalı* ханскі фірман (указ).

ХАՆƏNDƏ I *isim* спявак, спевака; II *si-fət* пеўчы.

ХАՆÍ *isim* акунь.

ХАՆÍM *isim* лэдзі; *ölkənin birinci* ~ *першая лэдзі краіны*; 2. жонка; *nazirin* ~ *жонка міністра*; 3. гаспадыня; *evin* ~ *гаспадыня дома*.

ХАՆИMOTÚ *isim* беладонна.

ХАՆИMLIQ *isim* жаночкасць.

ХАՆLIQ *isim* ханства; *Şəki* ~ *ği* Шекінское ханства.

ХАRÁB *sifət* 1. дрэнны, кепскі, благі; ~ *mal* дрэнны тавар; 2. сапсаваны; ~ *saat* няспраўныя гадзіны, ~ *etmək* псаваць.

ХАRABÁ I *isim* руіна, разваліна; II *sifət* 1. разбураны, паразбураны, паразбураны, развалены; ~ *ev* разбураны дом; 2. разораны, спустошаны; ~ *kənd* спустошаныя сяло.

XARABALÍQ *isim* 1. руїны; 2. трушчоба.

XARABLAMÁQ *feil* псаваць, сапсаваць; *tətni* ~ сапсаваць тэкст, *işi* ~ сапсаваць справу, *gözünü* ~ псаваць вочы (зрок).

XARABLAŞMÁQ *feil* псавацца, сапсавацца, папсавацца.

XARDÁL I *isim* гарчыца; II *sifət* гарчычны; ~ *yađı* гарчычны алей.

XARÍCÍ *sifət* 1. вонкавы, знадворны; 2. знешні, замежны; ~ *görüniş* знешні выгляд, ~ *siyasət* знешняя палітыка, ~ *ticarət* знешні гандаль; 3. зарубежны, замежны; ~ *tələbələr* замежныя студэнты, ~ *qonaqlar* замежныя госці, ~ *dillər* замежныя мовы, ~ *dövlətlər* замежныя дзяржавы, ~ *işlər nazirliyi* міністэрства замежных спраў.

XARRÁT I *isim* сталяр; II *sifət* сталярны; ~ *уарышқат* сталярны клей.

XARTILDAMÁQ *feil* хрусцець, храбуцець, хруснуць.

XAS *sifət* уласцівы; *müəllimə* ~ уласцівы настаўніку.

XASİYYƏT *isim* характар, натура; *уишсақ* ~ мяккі характар (мяккая натура), *sərt* ~ суровы характар, *ađır* ~ цяжкі характар.

XASİYYƏTCƏ *zərf* характар, па характары; ~ *atasına çəkib* характарам пайшоў у бацьку.

XASİYYƏTLÍ *sifət* характарам; *pis* ~ з дрэнным характарам.

XASİYYƏTNAMƏ *isim* характарыстыка; *şagirdin* ~ *si* характарыстыка вучня.

XASSƏ *isim* уласцівасць; *fiziki* ~ *lər* фізічныя ўласцівасці, *metalin* ~ *ləri* ўласцівасці металу.

XAŞ *isim* хаш (страву з барановых або каровіных ножак).

XAŞXÁŞ I *isim* мак; II *sifət* макавы; ~ *тохити* макавыя насенне.

XATÁ *isim* непрыемнасць, бяда; ~ *baş verdi* здарылася непрыемнасць.

XATALÍ *sifət* небяспечны, апасны; ~ *iş* небяспечная справа.

XATASÍZ *sifət* бяспечны, няшкодны; ~ *adam* бяспечны чалавек.

XATIRLAMÁQ *feil* 1. помніць, памятаць; *keçtişi* ~ памятаць аб мінулым; 2. успамінаць, прыгадваць.

XATIRLANMÁQ *feil* 1. успамінаю; 2. згадваецца, быць згаданым.

XATIRLA|TMÁQ *feil* 1. напамінаць, напамніць; *vəzifəsini* ~ *tmaq* нагадаць пра абавязкі; 2. нагадваць, нагадаць; *bacısını* ~ *dir* нагадвае сваю сястру.

XATİRÁT *isim* 1. успаміны; 2. мемуары; ~ *уазтақ* ніцаць мемуары.

XATİRƏ I *isim* памяць, успамін; *хоş* ~ прыемнае успамін, ~ *sinə həsr etmək* прысвяціць памяці; II *sifət* 1. памятны; ~ *hədiyüvəsi* памятны падарунак; 2. мемарыяльны; ~ *lövhəsi* мемарыяльная дошка.

XEYİR I *isim* 1. карысць; *хеурипə* на карысць, *хеуір görmək* займець карысць; 2. выгада; ~ *götürmək* атрымаць выгаду; 3. дабро; ~ *dir* зэта на дабро, ~ *dəyil* не да добра; \diamond ~ *ola* якімі лёсамі; II *sifət* добры; ~ *xəbər* добрая навіна; \diamond *sabahın* ~ добрай раницы, *axşamın* ~ добрай ночы, ~ *iş* вяселле.

XEYİR-DUÁ *isim* пажаданнем, дабраславеньне, добрае пажаданне; ~ *vermək* даваць, даць дабраславеньне, дабраслаўляць, дабраслаўляць, наказваць.

XEYİRXÁN I *isim* добразычлівец, добразычлівага; добразычліўцаў, дображелательница; II *sifət* дабрадзейным, добразычлівыя; ~ *adam* добразычлівы чалавек.

XEYİRXANLÍQ *isim* добразычлівага, добразычлівага, непрыязненых; ~ *etmək* працяўляць прыязнасць.

XEYİRLÍ *sifət* выгадны, карысны; ~ *iş* выгадная праца.

XEYİRSÍZ *sifət* нявыгадны, невыгодны, нязручны; ~ *sövdələşmə* нявыгадная зделка.

XEYLÍ *zərf* нямала, даволі шмат (доўга), прыстойна; ~ *gözlədik* прыстойна (даволі доўга) чакалі.

XEYR *ədat* не; *Xəstəsiniz?* - *Xeyr* Вы хворыя? - *He*.

XEYRİYYƏ *sifət* дабрачынны; ~ *sətiyüvəti* дабрачыннае таварыства.

ХЕЙРІYYƏÇІ *isim* дабрачынцы, мэцэ-натка; філантроп.

ХЕЙРІYYƏÇІЛІК I *isim* дабрачын-насць, філантропія; ~ *etmək* займацца дабрачыннасцю; II *sifət* дабрачынны; ~ *fəaliyyət* дабрачынная дзейнасць.

ХƏBƏR *isim* 1. паведамленне, вестка; *gözlənilməz* ~ нечаканае вестку, ~ *almaq* атрымаць вестку; 2. *dilç*. выказнік.

ХƏBƏRÇİ *isim* 1. пляткар, пляткарка; 2. даносчык, даносчыца, стукач, стукачка.

ХƏBƏRDÁR *isim* дасведчаны; ~ *olmaq* быць дасведчаным, ~ *etmək* папярэдзваць, паведамляць.

ХƏBƏRDARLIQ *isim* папярэджванне; ~ *almaq* атрымаць папярэджанне, ~ *etmək* даць папярэджанне.

ХƏBƏRSİZ I *zərf* без ведама, не пытаючыся; II *sifət* недасведчаны.

ХƏCALƏT *isim* 1. сорам; 2. сарамлі-васць, абмежаванне; ◊ ~ *vertmək* прымусіць саромецца.

ХƏFƏ *isim* духата.

ХƏFİF *sifət* 1. ціхі, мяккі; ~ *meh* мяккае подых ветру; 2. пяшчотны, ласкавы; ~ *gülüş* пяшчотная ўсмейка.

ХƏFİFLİK *isim* 1. мяккасць; *küləyin* ~уі мяккасць ветру; 2. пяшчотнасць, ласка-васць; *səsin* ~уі пяшчота галасы.

ХƏLBİR I *isim* рэшата; ~*dən keçirmək* просеять праз рэшата.

ХƏLBİRLƏMƏK *feil* прасейваюць.

ХƏLBİRLƏNMƏK *feil* прасявацца, прасейвацца.

ХƏLƏF *isim* пераемнік; *Nizaminin* ~ləri пераемнікі Нізамі.

ХƏLƏL *isim* шкода; ~ *gətirmək* прычи-раць шкоду.

ХƏLƏT *isim* халат; *çit* ~ паркалёвы халат.

ХƏLİFƏ *isim* халіф.

ХƏLVƏT I *sifət* 1. бязлюдны, малалюд-ны; ~ *küçə* бязлюдная вуліца; 2. самотны, ад-зінокі; ~ *yer* зацішнае месца; II *zərf* тайна, таемна, патаемна; ~ *görüştək* сустракацца ўнотай.

ХƏLVƏTCƏ *zərf* тайна, таемна, пата-емна.

ХƏLVƏTİ I *sifət* 1. бязлюдны; ~ *küçə* бязлюдная вуліца; 2. тайны, таемны, патаем-ны, сакрэtnы; ~ *görüş* таемная сустрачка; II *zərf* тайна, таемна, патаемна; ~ *danişmaq* та-емна казаць.

ХƏLVƏTLİK *isim* зацішнае месца.

ХƏMİR *isim* цеста; ~ *yoğurmaq* замя-сіць цеста.

ХƏNCƏR I *isim* кінжал; ~i *siyurmaq* вы-няць кінжал з ножан; II *sifət* кінжальны; ~ *qıl* кінжальны ножны, ~ *yarası* кінжальны рана.

ХƏNDƏK *isim* роў, канава; ~ *qazmaq* рыць канава.

ХƏNGƏL *isim* хингал (мучное страва).

ХƏRC *isim* расход; *dövriyyə* ~ləri аба-ротныя выдаткі, ~ *etmək* зрасходаваць, рас-ходаваць, ~ə *salmaq* увесці ў страту.

ХƏRCLƏMƏK *feil* зрасходаваць, рас-ходаваць; *qənaətlə* ~расходаваць эканомна.

ХƏRCLƏNMƏK *feil* расходавацца, вы-даткоўвацца.

ХƏRCLİK *isim* расходныя грошы; ~ *vertmək* даць грошы на выдаткі.

ХƏRÇƏNG¹ I *isim* рак; II *sifət* ракавы; ~ *qıl* ракавы панцыр.

ХƏRÇƏNG² I *isim* рак; *qaraciyər* ~i рак печані; II *sifət* ракавы; ~ *şişi* ракавая пухліна.

ХƏRƏJK *isim* насілка; *sanitar* ~уі сани-тарныя насілка.

ХƏRİTƏ *isim* карта; *coğrafi* ~ *geagra-фічная карта*, *dünyanın siyasi* ~si палітыч-ная карта свету.

ХƏSARƏT *isim* псаванне, пашкод-жванне; *bədən* ~i цялеснае пашкоджанне, ~ *almaq* атрымаць пашкоджанне.

ХƏSİS *sifət* сквапны, прагны; ~ *adam* сквапны чалавек.

ХƏSİSLİK *isim* сквапнасць, прагнасць; ~ *etmək* скуніцца, гнацца.

ХƏSTƏ I *sifət* хворы; ~ *adam* хворы ча-лавек, ~ *ürək* хворае сэрца; II *isim* хворы; *və-rətlі* ~ туберкулёзны хворы, *ağır* ~ цяжкі хворы, *ruhi* ~ псіхічнахворы,

XƏSTƏXANÁ I *isim* бальніца; *şəhər ~sı* гарадская бальніца, *uşağ ~sı* дзіцячая бальніца; II *sifət* бальнічны; ~ *şarprayısı* бальнічная койка.

XƏSTƏLƏNMƏK *feil* захворваць, пачынаць балець; *ağır ~* цяжка захварэць.

XƏSTƏLİK *isim* хвароба; *yołuxucu ~* заразная хвароба; \diamond ~ *vərəqi* бальнічны ліст.

XƏŞƏM *isim* жэрах.

XƏTÁ *isim* хіба, хібнасць, памылка; ~ *etmək* данукаць, дануціць памылку.

XƏTASÍZ I *sifət* беспамылковы; II *zərf* беспамылкова.

XƏTƏR *isim* небяспека, небяспечнасць; *ciddi ~* сур'ёзная небяспека, ~ *yetirmək* падваргаць небяспецы.

XƏTİİR *isim* 1. павага, паважанне; ~*rini istəmək* наважаць, 2. самалюбства; ~*rinə toxunmaq* падзець, закрануць самалюбства; 3. крыўда; ~*rinə dəutmək* крыўдзіць.

XƏTKƏŞ *isim* лінейка; *miqyas ~i* маштабная лінейка.

XƏTM *isim* 1. канец; 2. спыненне; ~ *etmək* заканчваць, канчаць.

XƏTT¹ *isim* почырк.

XƏTT² *isim* лінія; *düz ~* прамая лінія, *ekvator ~i* лінія экватара, *üfüq ~i* лінія гарызонту, *sərhəd ~i* лінія мяжы, *müdafiə ~i* лінія абароны, *finiş ~i* лінія фінішу, *metro ~i* лінія метро, *telefon ~i* тэлефонная лінія, *elektrik ~i* лінія электраперадачы.

XƏYÁL *isim* 1. уяўленне; ~*nda canlandı* паўстала ва ўяўленні, *boş ~* пустое ўяўленне; 2. фантазія; ~*lar dünyası* свет фантазіі; 3. мроя; ~*a dalmaq* нагрузіцца ў мроі.

XƏYÁLƏN *zərf* у думках, мысленна; ~ *dənışmaq* гаварыць у думках.

XƏYANƏT *isim* здрадніцтва, прадажніцтва; *dostluqda ~* здрада ў дружбе, ~ *etmək* мяняць, зменьваць, змяніць.

XƏZ I *isim* футра; *dələ ~i* футра куніцы; II *sifət* футровы, футравы; ~ *parağ* футравая шапка.

XƏZƏL *isim* апалае восенню сухое лісце.

XƏZİNƏ *isim* 1. казна; *dövlət ~sı* дзяржаўная казна; 2. скарб; ~ *tapmaq* знайсці скарб.

XILT *isim* 1. асадак; 2. гушча.

XINÁ *isim* хна; ~ *qoumaq* фарбаваць хной.

XINALÍ *sifət* выфарбаваны, пафарбаваны, афарбаваны; ~ *əllər* рукі, выфарбаваныя хной.

XIRÇILDA|MÁQ *feil* 1. хрусцець, храбусцець; *qar ~yurdi* снег храбусцеў; 2. скрыгатаць, скрыгаць; *dişləri ~yurdi* скрыгаталі зубы.

XIRÇILDATMÁQ *feil* 1. лускаць, люзаць; *dişlərini ~* нстрыкаць зубамі; 2. скрыгатаць, скрыгаць.

XIRÇILTÍ *isim* 1. хруст; *budaqların ~sı* хруст галля; 2. скрып; *çarxların ~sı* скрып колаў; 3. скрыгат; *dişlərin ~sı* скрыгат зубоў.

XIRDÁ I *sifət* дробны; ~ *düüi* дробны рыс, ~ *qruplar* дробныя групы, ~ *addımlarla* дробнымі крокамі, ~ *dişlər* дробныя зубкі; II *zərf* дробна; ~ *doğramaq* дробна нарэзаць; III *isim* дробныя; ~*n var?* ёсць у цябе дробязь?

XIRDAÇÍ I *sifət* дробязны; ~ *adam* дробязны чалавек; II *isim* крыхабор.

XIRDAÇİLÍQ *isim* 1. крыхаборства; 2. педантызм; 3. дробязнасць; ~ *etmək* крыхаборнічаць.

XIRDALAMÁQ *feil* 1. драбіць, драбніць, крышыць, раздрабіць; *daşı ~* раздрабіць камень; 2. драбніць, здрабніць, падрабніць; 3. разменьваць, мяняць; *onluğu ~* размяняць дзiesiąтку.

XIRDALAN|MÁQ *feil* 1. драбіцца; *bəzi dağ sıxurları ~ir* некаторыя горныя народы лёгка драбняцца; 2. разменьвацца; *pullar ~ib* грошы разменную.

XIRDAVÁT I *isim* галантарэя; II *sifət* галантарэйны; ~ *tağazası* галантарэйная крама.

XIRILDA|MÁQ *feil* храпіць; *səsi ~yür* голас храпіць.

XIRILTÍ *isim* 1. хрып; *ciyərlərdə ~* хрыпы ў лёгкіх; 2. хрыпата; *səsindəki ~* хрыпаты ў голасе.

XIRILTILÍ *sifət* хрыплы; ~ *səs* хрыплы голас.

XIRMÁN *isim* ток, гумно.

XIŞ I *isim* саха; ~*n aǵzi* сашик сахи; II *sifət* сошны; ~ *şutu* сошна ворыва.

XIŞILDÁ|TMÁQ *feil* прымусіць шамацець; *külək yarpaqları ~dır* вецер шамацеў лісцем.

XIŞILTÍ *isim* 1. шолах лісця; 2. шастанне; *paltarın ~sı* шамаценне сукенкі.

XİDMƏT I *isim* 1. служба; *orduda ~* служба ў арміі, *hərbi ~ə* çağırтақ заклікаць на ваенную службу, *inzibati ~* адміністрацыйная служба, *kommunal ~* камунальная служба; 2. абслугоўванне; *tibbi ~* медыцынскае абслугоўванне, *müştərilərə ~* абслугоўванне кліентаў; 3. служэнне; *vətənə ~* служэнне радзіме; 4. паслуга; ~ *göstərmək* аказаць паслугу; II *sifət* службовы; ~ *telefonu* службовы тэлефон, ~ *kodu* службовы код.

XİDMƏTÇİ I *isim* 1. служыцель; *muzeu ~sı* служыцель музея; 2. слуга; 3. прыбіральшчыца; II *sifət* абслуговы; ~ *personal* абслуговы персанал.

XİDMƏTİ *sifət* службовы; ~ *ezamiyyət* службовая камандзіроўка.

XİFFƏT *isim* сум, журба, маркота; ~ *çəktək* сумаваць, смуткаваць, журыцца, маркоціцца.

XİLAFKÁR *isim* праціўнік.

XİLÁS *isim* ратаванне; ~ *etmək* ратаваць.

XİLASEDİCİ I *sifət* ратаўнічы, выратавальны; ~ *qayıq* выратавальная лодка; II *isim* ратавальнік, ратаўнік.

XİLASKÁR *isim* ратавальнік, ратаўнік.

XİRTDƏK I *isim* гартань; II *sifət* гартань; ~ *samitləri* гартаньня зычныя.

XİTÁB *isim* зваротак.

XİTÁM *isim* 1. канец; 2. спыненне; ~ *vermək* спыняць, спыніць.

XİYABÁN *isim* прысады; *mərkəzi ~* цэнтральная алея; *♦ fəxri ~* алея ганаровага нахавання.

XİYÁR I *isim* агурок; *təzə ~* свежы агурок, *düzlu ~* салёны агурок; II *sifət* агурочны; ~ *qabığı* агурочная лупіна.

XİZƏK I *isim* 1. сані; 2. лыжы; *tourist ~ləri* турысцкія лыжы; II *sifət* 1. санны; ~ *yolu* санныя дарога; 2. лыжны; ~ *idmanı* лыжны (санкавы) спорт.

XLORLAMÁQ *feil* хлараваць; *suyu ~* хлараванай ваду.

XOF *isim* спалох, перапуд; ~ *etmək* баўца, ~*a salmaq* страшыць.

XOFLANMÁQ *feil* баяцца, пабаяцца; *düşmənlərdən ~* спалохаліся ворагаў.

XONÇÁ *isim* паднос з прысмакамі, з падарункамі для нявесты.

XORÁ I *isim* язва; *mədə ~sı* язва страўніка; II *sifət* язвавы; ~ *ouyiği* язвавая ніша.

XORTDÁN *isim* вампір, ваўкалак.

XORTLAMÁQ *feil* уваскрасаць, уваскрэснуць, ажываць, ажыць.

XORTÚM *isim* хобат; *filin ~u* хобат слана, *arının ~u* хобат восы, *dəzğahın ~u* хобат станка.

XORULDA|MÁQ *feil* храпіць; *gecələr ~* храпіць начамі.

XORULTÚ *isim* храп.

XORÚZ I *isim* певень; II *sifət* пеўневы; ~ *lələyi* пеўневых пяро, ~ *döyüşü* пеўневы бой.

XOŞ I *sifət* 1. прыемны; ~ *günlər* прыемныя дні, ~ *xəbər* прыемная вестка; 2. добры; ~ *niyyət* добры намер; II *zərf* прыемна; ~ *danışmaq* прыемна казаць.

XOŞAGƏLƏN *sifət* 1. прыемны; ~ *söz* прыемнае слова; 2. мілы, мілавідны, прыгожы; ~ *qız* мілавідная дзяўчына.

XOŞALLANMÁQ *feil* нажыцца.

XOŞBƏXT I *sifət* шчаслівы; ~ *ailə* шчаслівая сям'я, ~ *həyat* шчаслівае жыццё; II *zərf* шчасліва; ~ *yaşamaq* жыць шчасліва.

XOŞBƏXTLİK *isim* шчасце; *ailə ~yi* сямейнае шчасце, ~*k arzu etmək* жадаць, пажадаць шчасця.

XOŞLAMÁQ *feil* любіць, палюбіць.

XOŞTƏBİƏT *sifət* добры, лагодны, добрасардэчных, сардэчны, душэўныя.

XOV *isim* ворс.

XOVLÚ *sifət* 1. варсісты; ~ *xalça* варсісты дыван; 2. ворсавы; ~ *parça* ворсавая

тканіна; 3. варсінчаты; ~ *qışa* *ворсинчатая абалонка*.

XÖRÖK *isim* страва; *milli ~lər* *нацыянальныя стравы*, ~ *hazırlamaq* *рыхтаваць страва*, ~ *qaşığı* *сталовая лыжка*, ~ *duzu* *поваренная соль*.

XÖTÖK *isim* буйваляня *и* буйвалянё.

XRİSTİANLÍQ *isim* хрысціянства; ~*ğa etiqad* *etmək* *вызнаваць хрысціянства*.

XUDMANÍ I *sifət* інтымны, свойскі; ~ *təclis* *інтымная кампанія*; II *zərf* інтымна, свойскі; ~ *söhbət* *etmək* *інтымна пагаварыць*.

XULİQÁN I *isim* хуліган; II *sifət* хуліганісты; ~ *oğlanlar* *хуліганістыя хлопцы*.

XUMARLANMÁQ *feil* п'янець, ап'янець.

XURAFÁT *isim* 1. забабоны; *dini* ~ *рэлігійныя забабоны*.

XURCÚN *isim* хурджун (перамётныя торба).

XURMÁ¹ *isim* хурма.

XURMÁ² I *isim* фінік; II *sifət* фінікавы; ~ *ağacları* *фінікавыя дрэвы*.

XURMAYÍ *sifət* каштанавы, карычневы; ~ *saçlar* *каштанавыя валасы*.

XÜLASƏ¹ *ara söz* словам, адным словам.

XÜLASƏ² *isim* 1. сутнасць; *əsrin* ~*si* *сутнасць творы*; 2. рэзюмэ; ~ *çıxarmaq* *зрабіць рэзюмэ*; 3. агляд; *qısa* ~ *кароткі агляд*.

XÜLYÁ *isim* 1. фантазія, хімера; ~*larla* *yaşamaq* *жыць хімерамі*; 2. выдумка, вымысел.

XÜSÚSƏN *zərf* у асаблівым, асабліва.

XÜSUSÍ *sifət* 1. асаблівы, адмысловы, спецыяльны; ~ *tapşırıq* *спецыяльнае заданне*, ~ *biraxılış* *спецыяльны выпуск*, ~ *müxbir* *спецыяльны карэспандэнт*; 2. асобны, асобы, адменны; ~ *dəstə* *асобы атрад*, ~ *qərar* *асобы указ*; 3. уласны, свой; ~ *ev* *уласны дом*, ~ *isimlər* *dilç. імя ўласнае*; 4. прыватны; ~ *mülkiyyət* *прыватная ўласнасць*, ~ *təktəb* *прыватная школа*.

XÜSUSÍLƏ *zərf* у асаблівым.

XÜSUSIYYƏT *isim* 1. асабліваць; *torpağı* ~*ləri* *асаблівацьці глебы*; *morfoloji* ~*lər*

dilç. марфалагічныя асаблівацьці; 2. уласціваць; *suuun kimyəvi ~ləri* *хімічныя ўласцівацьці вады*; 3. спецыфіка; *elmin* ~*i* *спецыфіка навукі*; 4. своеасабліваць; *azərbaycan dilinin ~ləri* *своеасаблівацьці азербайджанскага мовы*.

- İ -

İANƏ *isim* ахвяраванне; ~ *vertək рабиць ахвяраванні*, ~ *toplamaq збіраць ахвяраванні*.

İAŞƏ *isim* харчаванне, прадукты харчавання, правізія; *ictimai ~ müəssisəsi прадпрыемства грамадскага харчавання*.

İBADƏT *isim* 1. набажэнствы, маленне, малітва, службы; ~ *etmək хадзіць на набажэнства*; 2. глыбокай пашане, шанаванне, культ; *bütlərə ~ накланенне ідалам*.

İBADƏTGĀH *isim* храм.

İBARƏT *sifət* які складаецца з да аб г о, ч е г а; *beş nəfərdən ~ ailə сям'я, якая складаецца з пяці чалавек*.

İBLİS *isim* д'ябал, сатана, чорт.

İBRƏT *isim* урок, навучанне, настаўленне; ~ *almaq a) здабываць, атрымаць ўрок з ч е г о-л; b) брать, взятъ пример с к о г о-л*.

İBRƏTAMİZ *sifət* павучальных, павучальных, павучальна.

İBTİDAİ *sifət* 1. пачатковы; ~ *təktəb пачатковая школа*, ~ *təhsil пачатковая адукацыя*; 2. першабытны; ~ *insan першабытны чалавек*, ~ *sətiyyət першабытнае грамадства*.

İBTİDAİ-İCMĀ *sifət* першабытнаабшчынны; ~ *quruluşu першабытнаабшчынны лад*.

İCĀD *isim* 1. вынаходства; 2. вынаходка; 3. выдумка; ~ *etmək вынаходзіць, вынайсьці*.

İCARƏ I *isim* арэнда; ~ *yə vertək аддаваць у арэнду*; II *sifət* арэндны; ~ *haqqı арэндная плата*.

İCARƏDĀR *isim* арандатар.

İCAZƏ *isim* 1. дазвол; ~ *almaq атрымаць дазвол*; 2. вырашэнне; ~ *nizlə з вашага дазволу*.

İCAZƏLİ *sifət* з дазволу, які мае дазвол.

İCAZƏSİZ *zərflər* без дазволу; ~ *danışmaq гаварыць без дазволу*.

İCBARİ I *sifət* 1. прымусовы; 2. абавязковы; *ütümü ~ təhsil ўсеагульнае абавязковае навучанне*, ~ *siğorta абавязковае страхаванне*; II *zərflər* прымусова.

İCLĀS *isim* 1. сход; *açığ ~ адкрыты сход*, *qapalı ~ закрытае сход*, *valideynlər ~ і бацькоўскі сход*; 2. пасяджэнне; *kollegiya ~ і пасяджэнне калегіі*, ~ *etmək праводзіць, правесці сход*.

İCMĀ I *isim* 1. абшчына; *ibtidai ~ першабытная абшчына*, *qəbilə ~ і радавая абшчына*; 2. суполка, таварыства; *dini ~ рэлігійная суполка (рэлігійнае таварыства)*; II *sifət* абшчынны; ~ *torraqları абшчынны зямлі*.

İCMĀL I *isim* агляданне, агляд; *ədəbi ~ літаратурны агляд*, *həftəlik ~ штотыднёвае агляд*; II *sifət* аглядны; ~ *təqalə аглядны артыкул*.

İCMALÇI *isim* аглядальнік; *idman ~ і спартыўны аглядальнік*, *siyasi ~ і палітычны аглядальнік*.

İCRĀ I *isim* выкананне, здзяйсненне; ~ *sına başlamaq прыступіць да выканання*, *əmrin ~ і выкананне загаду*, *müqavilənin ~ і выкананне дагавора*; II *sifət* выканаўчы; ~ *orqanları выканаўчыя органы*, ~ *vəzqəsi выканаўчы ліст*, ~ *başçısı кіраўнік выканаўчай улады*; ~ *etmək выконваць, выканаць*.

İCRAÇI *isim* выканаўца; *iş ~ і a) выканаўца працы*, *b) вытворца працы (прааб)*; *təhkətə ~ і судовы выканаўца*.

İCRAİYYƏ *sifət* выканаўчы; ~ *komitəsi выканаўчы камітэт*.

İCTİMAİ *sifət* 1. грамадскі; ~ *quruluş грамадскі лад*, ~ *fəaliyyət грамадская дзейнасць*, ~ *vəziyyət грамадскае становішча*, ~ *mülkiyyət грамадская ўласнасць*, ~ *nəqliyyat грамадскі транспарт*, ~ *təşkilat грамадская арганізацыя*; 2. сацыяльны; ~ *bərabərsizlik сацыяльная няроўнасць*, ~ *tənşə ацыяльнае паходжанне* ~ *siğorta сацыяльнае страхаванне*.

İCTİMAİ-SİYASİ *sifət* грамадска-палітычны; ~ *fəaliyyət грамадска-палітычная дзейнасць*.

İCTİAİYYƏT *isim* грамадскасць; *beynəlxalq* ~ міжнародная грамадскасць, *el-ti* ~ навуковая грамадскасць.

İCTİMAİYYƏTÇİ *isim* грамадскі работнік, грамадская работніца; *fəal* ~ актыўны абшчэсцвеннік.

İÇ I *isim* 1. унутранасць, нутро; *evin* ~ і нутро хаты; 2. ядро; *qozun* ~ і ядро арэха; 3. начынка; *şəkərburanın* ~ і начынне шекербуры; II *sifət* унутраны; ~ *tərəf* унутраны бок, ~ *imizdə* сярод нас, ~ *imizdə* сярод вас.

İÇALÁT *isim* 1. вантробы; 2. трыбухі.

İÇƏRİ I *zərf* усярэдзіну, унутр; ~ *girtək* увайсці ва ўнутр; II *sifət* унутраны; ~ *otaqlar* ўнутраныя накоі; III *isim* унутранасць, нутро; *otağın* ~ і нутро накоя.

İÇƏRIDƏN *zərf* 1. знутры, з сярэдзіны; ~ *səs gəlirdi* знутры даносіўся голас; 2. з унутранага боку; *qarı* ~ *bağlıdır* дзверы зачынены знутры.

İÇİBÖŞ *sifət* полы, пустуе, пустотелого; ~ *gövdə* полы сцябло.

İÇİLMƏK *feil* выпівацца, быць выпіты.

İÇİNDƏ *qoşma* усярэдзіне, унутры; *dənizin* ~ ў моры, *suyun* ~ ў вадзе, *tozun* ~ у пылу.

İÇİNDƏKİ I *sifət* змешчаны ўсярэдзіне; II *isim* ~ *lər* змешчана, тое, што змяшчаецца, знаходзіцца; *çatadanın* ~ *lər* змешчана валізкі.

İÇİNDƏN I *qoşma* 1. з, са; *kitabın* ~ з кнігі, *adamların* ~ з натоўну; 2. праз; *kəndin* ~ праз сяло; 3. скрозь; *odun* ~ скрозь агонь; II *zərf* знутры, з сярэдзіны; ~ *çixartmaq* выняць знутры.

İÇİNƏ I *zərf* усярэдзіну, унутр; ~ *qoymaq* пакласці ўнутр, ~ *бахтаq* глядзець ва ўнутр; II *qoşma* у, ў, ва, ува; *gözlərinin* ~ *бахтаq* глядзець у вочы.

İÇİRMƏK *feil* паіць, напоіваць, напаіць; *su* ~ *napaіць* вадой.

İÇKİ *isim* 1. напітак; *spirtli* ~ *lər* спіртныя напіткі, *sərinləşdirici* ~ прахаладжальныя напіткі; ◊ ~ *düşgünü* алкаголік.

İÇKİLİ *sifət* з выпіўкай, са спіртнымі напоямі; ~ *qonaqlıq* пачастунак з выпіўкай.

İÇKİSİZ *sifət* без выпіўкі, без спіртных напояў; ~ *süfrə* стол без выпіўкі.

İÇMƏK *feil* піць; *su* ~ *піць* вадy, *südə* ~ *піць* каву, *sağlığın* ~ *выпіць* за здароўе.

İÇMƏLİ *sifət* пітны; ~ *su* пітныя вады.

İDARƏ I *isim* 1. кіраванне; *nəqliyyatın* ~ *si* кіраванне транспартам, *dövlətin* ~ *si* кіраванне дзяржавай; 2. упраўленне, кіраўніцтва; ~ *nin rəisi* начальнік упраўлення, *inzibati* ~ *lər* адміністрацыйныя ўстановы; II *sifət* кіраўніцкі; ~ *heyuəti* кіраўніцкі апарат, ~ *xərc-ləri* выдаткі на кіраўніцтвy.

İDARƏETMƏ *sifət* 1. кіраванне; ~ *maşını* кіраванне машынай; 2. упраўленне, кіраўніцтва.

İDDİA I *isim* дамаганне, прэтэнзія; *ərazi* ~ *lari* тэрытарыяльныя дамаганні; II *sifət* іскавы; ~ *ərizəsi* іскавую заяву.

İDDİALİ *sifət* 1. пыхатага, пагардлівы, пыхай, ганарысты; 2. прэтэнцыёзны; ~ *çixış* прэтэнцыёзны выступ.

İDXÁL *isim* імпарт; *əmtəə* ~ *ı* імпарт тавараў, ~ *ətmək* імпартаваць.

İDXALÁT I *isim* імпарт; II *sifət* уважны, імпартны; ~ *gömrüyü* ўважны пошліна.

İDMÁN I *isim* спорту; ~ *növləri* віды спорту, ~ *ustası* майстар спорту; II *sifət* спартыўны; ~ *oyunları* спартыўныя гульні, ~ *zalı* спартыўная зала.

İDMANÇI *isim* спартсмен, спартсменка; *yüksək dərəcəli* ~ *спартсмен* высокага класа.

İDRÁK I *isim* 1. усведамленне, разуменне, розум; ~ *in təntənəsi* ўрачыстасць розуму; 2. пазнанне; II *sifət* пазнавальны; ~ *fəaliyyəti* пазнавальная дзейнасць.

İFÁ *isim* выкананне; *miğatın* ~ *si* выкананне мугама, *rolun* ~ *si* выкананне ролі, ~ *ətmək* выконваць, выканаць.

İFAÇI *isim* выканаўца; *miğatın* ~ *si* выканаўца мугама.

İFADƏ *isim* 1. выказванне, выражэнне; *sözlə* ~ *выраз* словамі, ~ *vasitələri* сродкі выражэння, *frazеoloji* ~ *lər* фразеалагічныя выказвання; 2. пераказ; ~ *уазтаq* пісаць пераказ; 3. паказанне, сведчанне; ~ *vertək* даваць паказанні, сведчыць, ~ *ətmək* выяўляць,

адлюстроўваць, выявіць, адлюстраваць, выказаць.

İFADƏLİ *sifət* выразны; ~ *gözlər* выразныя вочы.

İFLÁS *isim* банкруцтва, крах; *bankın ~i* крах банкі, ~ *etmək* разбурыць.

İFLÍC *isim* параліч, паралюш; *birtərəfli ~* параліч аднаго боку.

İFRÁT I *isim* крайнасць; ~*a varmaq* ўдавацца ў крайнасці.

İFRÁZ *isim* 1. выдзяленне; *tər ~i* выдзяленне поту; 2. сакрэцыя; *tədə şirəsi ~i* сакрэцыя страўнікавага соку, ~ *etmək* вылучаць, выбіраць, вылучыць.

İFRAZÁT I *isim* 1. выдзяленні; *irinli ~* гнойныя вылучэнні; 2. сакрэт; II *sifət* выдзяляльны; ~ *orqanları* вылучальныя органы.

İFŞÁ *isim* раздзяванне, распрананне, выкрыццё, выяўленне, выкрыванне; ~ *etmək* выкрываць, выяўляць, выкрыць, выявіць.

İFTÁR *isim* вячэрняя трапеза падчас ураза; ~ *etmək* значыць насля заходу сонца.

İFTİXÁR *isim* гордасць; ~ *hissi* пачуццё гордасці.

İFTİRÁ I *isim* паклёп, інсінуацыя; *əsas-sız ~* неабгрунтаваная паклёп; II *sifət* паклёпніцкі; ~ *sözlər* паклёпніцкія словы.

İFTİRACÍ I *isim* паклёпнік, паклёпніца.

İGÍD I *sifət* храбры, адважны, смелы, бяспрашны; ~ *döyüşçülər* адважныя байцы (воіны); II *isim* храбрацоў, хлапец, смельчакі.

İGÍDLÍK *isim* 1. храбрасць, смеласць, адвага, мужнасць; “~*yə görə*” *medalı* медаль “За адвагу”; 2. подзвіг; ~*k göstərmək* здзейсніць подзвіг.

İXRÁC I *isim* экспарт; *neft ~i* экспарт нафты; II *sifət* экспартны; ~ *qiyətəti* экспартная цана, ~ *etmə* экспартаванне, ~ *etmək* экспартаваць.

İXRACÁT I *isim* экспарт; II *sifət* экспартны; ~ *malları* экспартныя тавары; 2. вывазны; ~ *götürüyü* вывазная пошліна.

İXTİLÁF *isim* 1. рознагалоссяў, нязгону, разыходжанні; *ailə ~ları* сямейныя рознагалосці, ~ *salmaq* выклікаць рознагалосці; 2. спрэчка.

İXTİRÁ *isim* 1. вынаходства; *radionun ~sı* вынаходства радыё; 2. вынаходка; *yeni ~lar* новыя вынаходкі.

İXTİRACÍ I *isim* вынаходнік, вынаходца; *gənc ~lar* маладыя вынаходнікі; II *sifət* вынаходніцкі; ~ *istedadı* вынаходніцкай талент.

İXTİSÁR *isim* скарачэнне; *mətnin ~i* скарачэнне тэксту, *ştatların ~i* скарачэнне штатаў, *kəsrin ~i* скарачэнне дробаў, ~ *etmək* скарачаць, скараціць.

İXTİSÁRLA *zərf* скарочана, у скарачэнні; ~ *yazmaq* пісаць скарочана.

İXTİSÁS I *isim* 1. спецыяльнасць; *azərbaycan dili ~i üzrə* на спецыяльнасці азербайджанская мова; 2. прафесія, кваліфікацыя; ~*i üzrə işləmək* працаваць на прафесіі; II *sifət* 1. спецыяльны; *ali və orta ~ təhsili* вышэйшую і сярэднюю спецыяльную адукацыю; 2. кваліфікацыйны; ~*n artırılması* павышэнне кваліфікацыі, *yüksək ~* высокая кваліфікацыя.

İXTİSASLAŞMAQ *isim* спецыялізавацца.

İXTİSASLÍ *sifət* кваліфікаваны; ~ *mütəxəssislər* кваліфікаваныя спецыялісты, ~ *təşqci* кваліфікаваны трэнер.

İXTİYÁR *isim* 1. воля; *öz ~i ilə* на сваёй волі, ~ *sizindir* воля ваша; 2. права; ~*miz* уоход не маеце права.

İXTİYÁR *sifət* 1. стары; ~ *adam* стары чалавек; 2. вельмі стары; ~ *qoca* вельмі стары чалавек.

İKÓN *bağl.* калі быў ..., будучы; *Bakıda ~* калі быў ў Баку, *uşaq ~* быўшы дзіцем.

İKİ I *say* 1. два; ~ *kitab* дзве кнігі, ~ *min manat* дзве тысячы манатов; 2. двое; ~ *kişi* двое мужчын; II *isim* двойка; ~ *yazmaq* пісаць двойку.

İKİAYLÍQ *sifət* двухмесячны; ~ *uşaq* двухмесячны дзіця.

İKİBAŞLÍ *sifət* 1. двухгаловы; ~ *heyvan* двухгаловых жывёла; 2. двухбаковы; ~ *əlaqə* двухбаковая сувязь.

İKİBİR *zərf* парамі, па два; ~ *getmək* ісці парамі.

İKİCANLÍ *sifət* цяжарная; ~ *olmaq* быць цяжарнай.

İKİCƏRGƏLÍ *sifət* двухрадны, двухрадковы; ~ *tikiş* двухрадковы шво.

İKİCİLDLÍ *sifət* двухтомны; ~ *lüğət* двухтомны слоўнік.

İKİDİLLÍ *sifət* двухмоўны; ~ *lüğət* двухмоўны слоўнік.

İKİƏLLÍ *zərf* аберуч, моцна, вельмі; ~ *tutmaq* трымаць абедзвюма рукамі.

İKİNAKİMİYYƏTLİK *isim* двоеўладдзе, двоеўладства; ~ *dövründə* у перыяд двоеўладдзя.

İKİNECALÍ *sifət dilç.* двухскладовы; ~ *söz* дзусложнае слова.

İKİNƏDLÍ I *sifət* двухчленны; ~ *tənlük* двучленнае раўнанне; II *isim* двухчлен.

İKİİLLİK *sifət* 1. двухгадовы; ~ *kurs* двухгадовыя курсы; 2. двухгадовы; ~ *dayça* двухгадовы жарабец.

İKİQARAQLÍ *sifət* двухстворкавы; ~ *ibizlər* двухстворкавыя малюскі.

İKİQÁT I *sifət* 1. падвойны, дубальтовы; ~ *rəncərə* падвойнае акно; 2. дваіны; ~ *cəritə* дваіны *итраф*; 3. двух'ярусны; ~ *inversiya* двух'ярусная інэрвацыя; II *zərf* удваяне, удвая, у два разы больш; ~ *ödəmək* плаціць ўдвая.

İKİLƏPƏLÍ *sifət* двухдольны; ~ *bitkilər* двухдольных раслін.

İKİLƏŞ|MƏK *feil* раздвойвацца, раздвоіцца; *burada yol ~ir* тут дарога раздвойваецца.

İKİLÍ *sifət* 1. падвойны дубальтовы; ~ *nüvələr* падвойныя ядра, ~ *vətəndaşlıq* падвойнае грамадзянства; 2. другасны; ~ *spirtlər* другасныя спірты.

İKİLİKDƏ *zərf* удваіх, сам-насам, на адзіноце, на самоце; ~ *söhbət etmək* гутарыць сам-насам.

İKİMƏNALÍ I *sifət* 1. двухзначны; ~ *söz* двухзначны слова; 2. двухсэнсавы, двухсэнсоўны; ~ *dənışıqlər* двухсэнсоўныя размовы; II *zərf* двухсэнсава, двухсэнсоўна; ~ *dənışmaq* казаць двухсэнсоўна.

İKİMƏRTƏVBƏLÍ *sifət* 1. двухпавярховы; ~ *bina* двухпавярховы будынак; 2. двух'ярусны; ~ *qəfəs* двух'ярусны стэлаж.

İKİNCÍ *say* 1. другі; ~ *tərtəbə* другі паверх, ~ *planda* на *drugim* плане; 2. паўторны, другаразовы; ~ *gəliş* паўторны (другі) прыезд.

İKİNƏFƏRLİK *sifət* двухмесны; ~ *ka-bina* двухмесная кабіна.

İKİNÖVBƏLÍ *sifət* двухзменны; ~ *iş* двухзменная праца.

İKİTƏKƏRLÍ *sifət* двухколавы, двухколы; ~ *velosiped* двухколавы ровар.

İKİTƏRƏFLÍ *sifət* двухбаковы; ~ *qəfəs* двухбаковы стэлаж, ~ *müqavilə* двухбаковае пагадненне, ~ *hərəkət* двухбаковы рух.

İKİTƏRKİBLÍ *sifət* двухсастаўны; ~ *cümlə* двухсастаўны сказ.

İKİÜZLÜ¹ *sifət* 1. двухбаковы; ~ *freza* двухбаковая фрэза; 2. двухгранны; ~ *cisim* двухграннага цела.

İKİÜZLÜ² I *sifət* двудушны, крывадушны; ~ *adam* двудушны чалавек; II *isim* крывадушнік, крывадушніца.

İKİYERLÍ *sifət* двухмесны; ~ *kupe* двухмеснае купэ.

İQAMƏTGÁH *isim* рэзідэнцыя; *prezidentin ~i* рэзідэнцыя прэзідэнта.

İQLİM I *isim* клімат; *rütubətli ~* вільготны клімат, *dəniz ~i* марскі клімат; II *sifət* кліматычны; ~ *şərait* кліматычныя ўмовы.

İQTİBÁS *isim* цытаванне.

İQTİDÁR *isim* улады; ~ *nümayəndələri* прадстаўнікі ўлады.

İQTİSÁD I *isim* эканомія; *siyasi ~* палітычная эканомія; II *sifət* эканамічны; ~ *elm-ləri doktoru* доктар эканамічных навук.

İQTİSADÇÍ *isim* эканаміст.

İQTİSADÍ *sifət* эканамічны; ~ *böhran* эканамічны крызіс, ~ *əməkdaşlıq* эканамічнае супрацоўніцтва, ~ *coğrafiya* эканамічная геаграфія.

İQTİSADİYYÁT I *isim* эканоміка; *respublikanın ~i* эканоміка рэспублікі; II *sifət* эканамічны; ~ *elmi* эканамічная навука.

İL *isim* год; *keçən ~* летась, у мінулым годзе, ~ *in fəsilləri* поры года, *gələn ~* будучы

год, *doğulduğı* ~ год нараджэння, *gәnclik* ~lәri гады маладосці, *tәlәbәlik* ~i студэнцкія гады; *yeni* ~новы год.

ІЛАНӘ *isim* багіня; *gözәllik* ~si багіня прыгажосці.

ІЛАНІ I *sifәt* 1. боскі, божы; ~ *gözlәr* боскія вочы; 2. платанічны; ~ *mәhәbbәt* платанічнае каханне; II *isim* Алах.

ІЛАНІYYAT *isim* багаслоўе, тэалогія.

ІЛАН I *isim* змяя; *zәhәrlі* ~ атрутная змяя, *gözlüklü* ~ змяя-акулярніца, кобра, *zıngırovlu* ~ грымучая змяя; II *sifәt* змяіны, вужачы; ~ *zәhәri* змяіны яд.

ІЛBӘİL *zәrf* з году ў год, год ад годзе.

ІLBİZ *isim* смоўж, слімак.

İLDӘN-İLӘ *zәrf* з году ў год, з кожным годам.

İLDİRİM I *isim* маланка, бліскавіца; ~ *çaxdı* бліснула маланка; II *sifәt* маланкавы.

İLDİRİMÖTÜRӘN *isim* маланкаадвод, грамаадвод.

İLDÖNÜMÜ *isim* гадавiна; *onuncu* ~ дзясятая гадавiна, ~ni *qeyd etmәk* адзначаць гадавiну.

İLӘ (-la, -lә) *qoşma* са; з; *mәnimlә* са мной, *kitabla* з кнігай, *qardaşı ilә getmәk* ісці з братам.

İLGӘK *isim* 1. пятля; ~ *tiktәk* абкідаюць пятлю; 2. пятліца.

İLGӘKLİ *sifәt* 1. з пятлю; 2. пятлісты.

İLGİM *isim* міраж.

İLNÄM *isim* натхненне; *yaradıcılıq* ~ творчае натхненне.

İLNAMLİ *sifәt* натхнёны; ~ *şair* натхнёны паэт.

İLNAMVERİCİ *sifәt* натхняльны; ~ *qüvvә* натхняльная сіла.

İLXİ I *isim* табун; II *sifәt* табуновы, табунны; ~ *atları* табуны коней.

İLXİCİ *isim* табуншчык.

İLİK *isim* касцяны мозг.

İLİQ I *sifәt* цёплы; ~ *su* цёплая вада; II *zәrf* усмятку; *yumurtanı* ~ *bışirtәk* зварыць яйка ўсмятку.

İLİŞDİRMӘK *feil* чапляць, зачапляць, зачэпліваць, зачапіць; *paltarı* тiха ~ зачапіцца адзеннем за цвік.

İLİŞİKLİ *sifәt* блытаны, забытаны; ~ *iş* блытанае справу.

İLİŞMӘK *feil* 1. чапляцца, зачапляцца, зачэплівацца, зачапіцца; *stula* ~*tәk* зачапіцца за крэсла; 2. блытацца, зблытвацца, зблытацца; *saplar* ~di *nimki* забыталіся.

İLК *sifәt* першы; ~ *vaxtlar* спачатку, першыя часы, на першым, ~ *yardıм* першая дапамога, ~ *baxışdan* з першага позірку, ~ *addımlar* першыя крокі, ~ *baxışda* на першы погляд, ~ *növbәdә* у першую чаргу, ~ *tәәssürat* першае ўражанне, ~ *görüş* першая сустрэча, ~ *mәhәbbәt* першае каханне.

İLКİN *sifәt* 1. першы; ~ *tanişlaq* першае знаёмства; 2. першасны, першы; 3. папярэдні; ~ *mәrhәlә* папярэдні этап.

İLLӘRLӘ *zәrf* годамі, на працягу многіх гадоў; ~ *gözlәtmәk* чакаць гадамі.

İLLİK *sifәt* гадавы; ~ *qiyәt* гадавая адзнака, ~ *gәlir* гадавы даход.

İLMӘ *isim* пятля; ~ni *sökmәk* снуціць пятлю.

İLTİHÄB I *isim* запаленне; *ağciyәр* ~i запаленне лёгкіх; II *sifәt* запалены; ~ *prosesi* запалены працэс.

İLTİHÄBLİ *sifәt* запалены, чырвоны; ~ *gözlәr* запалёныя вочы.

İLTİZÄM *isim* абавязацельства.

İLTİZÄMNAМӘ *isim* пісьмовае абавязацельства; ~ *vertәk* даць абавязацельства.

İMALӘ *isim* клізма, клісцір.

İMÄN *isim* вера.

İMANLİ *sifәt* набожны.

İMANSİZ I *sifәt* няверуючы; II *isim* бязбожнік, нявернік;

İMARӘT *isim* вялікі дом, будынак.

İMDÄD *isim* дапамога, садзейнічанне; ~ *etmәk* аказаць садзейнічанне, дапамагчы; \diamond ~a *çağırmaq* клікаць на дапамогу, ~ *istәmәk* прасіць аб дапамозе.

İMӘCİLİK *isim* суботнік; ~ *keçirtmәk* праводзіць, правесці суботнік.

İMƏKLƏ|MƏK *feil* poʻuzacʻ; *uʃaq artuq ~yir* dziqʻa ŷʃo poʻuzae.

İMKÁN *isim* maɣcʻymasɔʻ, maɣlʻivascʻ; *oxitmaq ~i* maɣcʻymasɔʻ vucʻyɔʻqʻa, *axirincʻi ~* apoʃnʻya maɣcʻymasɔʻ, *maddi ~lar* matəryʻyʻlyʻnyʻa maɣcʻymasɔʻi.

İMKANLÍ *sifət* baɣaty, zamoɣny.

İMKANSÍZ *sifət* bedny, nemaʻemnyʻa.

İMKANSIZLÍQ *isim* 1. nemaɣcʻyʻma; ~ *üzündən 3-za* nemaɣcʻymasɔʻi; 2. bednascʻ, matəryʻyʻlyʻnyʻa bezgruntoʻnascʻ.

İMLÁ I *isim* 1. pravaɣicʻ; ~ *qaydaları* pravʻily pravaɣicʻy; 2. dyktant; ~ *aparmaq* pravaɣicʻi dyktoʻyʻku; II *sifət* pravaɣicʻny; ~ *səhləri* pravaɣicʻnyʻa namylki.

İMTAHÁN I *isim* ekzamen; *qəbul ~i* ustunny ekzamen, *buraxılış ~i* vypuskny ekzamen, ~ *vertək* zɔɔaɔʻ, zɔɔaɔʻ ekzamen; II *sifət* ekzameɣnacʻyʻny; ~ *dövrü* ekzameɣnacʻyʻny *pe-ryad*, ~ *vəgədi* ekzameɣnacʻyʻny *liɔt*.

İMTAHANQABAĞÍ *sifət* peradəkzameɣnacʻyʻny; ~ *hazırlıq* peradəkzameɣnacʻyʻnıy *naɔrɔxtoʻyʻka*.

İMTAHANSÍZ *zərf* bez ispyty, bez zɔɔaɔʻy ekzameɣnaʻy; ~ *qəbul olmaq* zalıɔvaɔʻqʻa, *byɔʻ* zalıɔanym bez ispytaʻy.

İMTİNÁ *isim* admoʻva; *ifadə verməkdən ~* admoʻvu *ad* dacy *paɔkazannʻy*, ~ *etmək* admaʻylyqʻa, admoʻvıqʻa.

İMTİYÁZ *isim* 1. prıvıleya; ~*lardan isti-fadə etmək* *karystaɔqʻa* prıvıleyaɣı; 2. ilyɔta, ilyɔta; 3. *iqtis*. kanɔɔsıya.

İMTİYAZLÍ *sifət* 1. prıvıleyavanı, prıvıleyıny; ~ *zımrə* prıvıleyavanae *saɔloʻye*, ~ *səhlələr* prıvıleyavanae *aqcy*; 2. ilyɔtnı; ~ *şərtl-ər* ilyɔtnıyʻ ŷmoʻvy; 3. kanɔɔsıyıny; ~ *müqavilə* kanɔɔsıyıny *daɣavɔr*.

İMZÁ *isim* podpıɔ; ~ *üçün yer* *meɔca* *dlya* *podpıɔsy*, *müəllifin ~sı* *podpıɔc* *aʻytara*, ~ *atmaq* *podpıɔvaɔʻy*, *padpıɔaɔʻy*, *paɔstavıɔʻy* *podpıɔ*, *podpıɔvaɔʻqʻa*, *padpıɔaɔʻqʻa*.

İMZALAMÁQ *feil* padpıɔsalıɔya, padpıɔsaɔʻy; *ətrı ~* *padpıɔaɔʻy* *zaɣad*, *müqavilə ~* *padpıɔaɔʻy* *damovu*.

İMZALÍ *sifət* padpıɔsany, da podpıɔsam.

İMZASÍZ *sifət* 1. nepadpıɔsany, bez podpıɔsy; ~ *sənədlər* nepadpıɔsanyʻa *daɔkumenty*; 2. ananıny; ~ *təktub* ananıny *liɔt*.

İNÁD I *sifət* uparty, nastoylıvy, uparty; ~ *adam* ŷnarty *ɔalavek*; II *isim* 1. uparty; 2. upartascʻ.

İNADKÁR I *sifət* ŷparty, uparty, nastyryny, nastoylıvy; II *isim* upryameɔ; ~ *o lmaq* *byɔʻ* *nastoylıvy*ym, *uparty*ym.

İNÁDLA *zərf* uparta, zaɔyta, nastoylıva; ~ *çalışmaq* ŷnarta *praɔavaɔʻy*.

İNÁM *isim* 1. vera; *özünə ~* *vera* ŷ *saɔbe*; 2. daʻver'e, daʻver; ~*ni* *qazanmaq* *zəɔlʻuɔyɔʻy* *daʻver*.

İNÁMLA *zərf* upəʻŷnenascı, z upəʻŷnenascıy; ~ *dənışmaq* ŷnəʻŷnena *kaɔaɔʻy*.

İNAMLÍ *sifət* 1. upəʻŷnenı, perakananı; ~ *səs* ŷnəʻŷnenı *ɔolas*; 2. daʻverlıvy, poʻŷny daʻveru, zasnavanı na daʻverı.

İNAMSÍZ I *sifət* 1. nıyŷpəʻŷnenascʻ, nerashıy, vaɣalyny; 2. nıyveruıy, bez veyı; II *zərf* nıyŷpəʻŷnena, nerashıy.

İNANDIRICÍ I *sifət* perakanayıɔy, doɔkazny, vaɣkı; ~ *saɔav* *perakanaʻıy* *adkaɔ*; II *zərf* perakanayıɔy; ~ *dənışmaq* *perakanaʻıy* *ɣavaryıɔʻy*

İNANDIRMÁQ *feil* perakonvaɔʻy, perakanayıɔʻy, upəʻŷnıvaɔʻy, upəʻŷnıɔʻy; *dostunu ~* *perakanaɔʻy* *adnaɔo*.

İNANILMÁZ *sifət* neʻveraɔodny, neprayıdaɔadobna; ~ *hadisə* *neʻveraɔodny* *vıpaɔad*.

İNANMÁQ *feil* veyıɔʻy, paveryıɔʻy; *sözünə ~* *veyıɔʻy* *na* *slava*, *qulaqlarına (gözlərinə)* *ınapatmaq* *ne* *veyıɔʻy* *saım* *vıɔam* (*vacyam*).

İNCƏ I *sifət* tonkı, dalıkatny; ~ *iş* *tonkay* *rabota*, ~ *bel* *tonkay* *malıya*; 2. myakı; ~ *dəri* *myakkey* *skura*; *dilç*. ~ *saitlər* *myakkey* *ɣalony*.

İNCƏLÍK *isim* 1. tonkascʻ; *riyaziyyatın ~kləri* *tonkascı* *matəmatıky*; 2. myakcascʻ; *dərinin ~yi* *myakcascʻ* *skury*.

İNCƏSƏNƏT *isim* maɔtaɔtva; *Azərbaycan ~i* *maɔtaɔtva* *Azərbaydɣana*, ~ *əsərləri* *tvoıry* *maɔtaɔtva*, *təsviri ~* *vıyaylenɔae* *maɔtaɔtva*.

İNCİ I *isim* 1. жэмчуг; *dəniz ~si марски жэмчуг*; 2. жамчужына; *Aərbaycan musiqisi-nin ~si жамчужына азербайджанскай музыкі*; II *sifət* жамчужны; ~ *dənəsi жамчужнае зерне*.

İNCİCİCƏYİ I *isim* ландыш; II *sifət* ландышавы; ~ *ətəri ландышавай пах*.

İNCİKLİK *isim* крыўда; *xırda ~ дробная крыўда*.

İNCİL I *isim* евангелле, дабравесце; II *sifət* евангельскі, евангелічны; ~ *tətni евангельскі тэкст*.

İNCİMƏK *feil* 1. крыўдзяць, пакрыўдзіць; 2. адчуваць, выпрабаваць боль; 3. змучаныя, істрадацца.

İNCİTMƏK *feil* 1. крыўдзяць, пакрыўдзіць; 2. прычыняць, прычыніць боль; 3. турбаваць, побескоіць.

İNDİ *zərf* цяпер, сягоння, у цяперашні час, зараз; ~ *işə başla цяпер прыступай да працы*.

İNDİCƏ *zərf* зараз, толькі што; ~ *gəlmişəm толькі што прыйшоў (прыйшла)*.

İNDİDƏN *zərf* 1. з гэтага часу, з гэтага гадзіны, з гэтага дня, з гэтай хвіліны, цяпер; 2. загадзя, загадзя; ~ *ehtiyat götürmək lazımdır загадзя трэба назапасіцца*.

İNDİ-İNDİ *zərf* толькі цяпер, толькі-толькі; ~ *özümə gəlirəm толькі цяпер прыходжу ў сябе*.

İNDİKİ *sifət* 1. цяперашні, цяперашнім; ~ *vəziyyətə цяперашняе становішча*; 2. сённяшня, сапраўдны; ~ *zaman цяперашні час*; 3. сучасны; ~ *bitkilər сучасныя расліны*.

İNDİYƏDƏK *zərf* да гэтага часу, да гэтага часу, па гэты дзень; ~ *harada idin? дзе ты быў да гэтага часу?*

İNƏK I *isim* карова; II *sifət* каровін; ~ *südü каровіна малако*.

İNGİLİS I *isim* англічанін, англічанка; II *sifət* англійскі; ~ *dili англійская мова*.

İNGİLİSCƏ *zərf* па-англійску; ~ *danışmaq гаварыць па-англійску*.

İNİSAR *isim* манаполія; *neft ~i нафтавая манаполія*.

İNİLDƏMƏK *feil* стагнаць, ныць; *əğri-dən ~ стагнаць ад болю*.

İNİLTİ *isim* стон, стагнанне.

İNİŞİL I *isim* пазамінулы год; II *zərf* пазалетась; *məktəbi ~ qurtarıb ён скончыў школу ў пазамінулым годзе*.

İNİKAR *isim* адмаўленне; ~ *etmək адмаўляць*.

İNİKİŞAF *isim* развіццё; *fiziki ~ fizичнае развіццё, əqli ~ разумовае развіццё*.

İNQİLAB *isim* рэвалюцыя.

İNQILABÇI *isim* рэвалюцыянер, рэвалюцыянерка.

İNQILABI *sifət* рэвалюцыйны; ~ *hərəkət рэвалюцыйны рух*.

İNSAF *isim* 1. сумленне; 2. справядлівасць.

İNSAFLA *zərf* справядліва; ~ *danışmaq казаць справядліва*.

İNSAFLI *sifət* 1. сумленны; ~ *adam сумленны чалавек*; 2. справядлівы; ~ *hakim справядлівы суддзя*.

İNSAFSİZ I *sifət* 1. несумленны, бессаромны; ~ *adam несумленны чалавек*; 2. несправядлівы; II *isim* несумленны, бессаромны.

İNSAFSIZLIQ *isim* 1. несумленны, бессаромны; 2. несправядлівасць.

İNSAN I *isim* чалавек; *sadə ~ просты чалавек, gözəl ~ выдатны чалавек*; II *sifət* чалавечы, людскі; ~ *ətəyi чалавечы працу*.

İNSANI *sifət* чалавечы; ~ *hisslər чалавечыя пачуцці*.

İNSANLIQ I *isim* 1. чалавецтва, людства; ~ *ğa xidmət служэнне чалавецтву*; 2. чалавечнасць; ~ *q etmək праяўляць, праявіць чалавечнасць*; II *sifət* чалавечы; ~ *q ləyaqəti чалавечую годнасць*.

İNSANPƏRVƏR I *sifət* гуманны; ~ *qanun гуманны закон*; II *isim* гуманіст.

İNSANPƏRVƏRLİK I *isim* 1. чалавечнасць, гуманнасць, чалавекалюбства; 2. гуманізм; II *sifət* гуманны; ~ *duyguları гуманныя пачуцці*.

İNSA *isim* 1. будаўніцтва, будоўля, пабудова; *metronun ~si будаўніцтва метро*; 2. *ped.* сачыненне; ~ *uzmaq пісаць сачыненне*.

İNŞAÁT I *isim* будаўніцтва; II *sifət* будаўнічы; ~ *işləri* будаўнічыя работы, ~ *materialları* будаўнічыя матэрыялы.

İNŞAATÇI *isim* будаўнік; *yol* ~*si* будаўнік дарог.

İNTƏHÁ *isim* канец, мяжа; *hər şeyin* ~*si var* усе мае канец.

İNTƏHASÍZ I *sifət* бясконцыя, бязмежны; ~ *yollar* бясконцыя дарогі; II *zərf* бясконца, бязмежна, бязмежна.

İNTİBÁH *isim* адраджэнне; ~ *dövrü* эпоха Адраджэння.

İNTİHÁR *isim* самагубства, самазабойства; ~ *etmək* скончыць жыццё самагубствам.

İNTİQÁM *isim* 1. помста; ~ *hissi* пачуццё помсты; 2. адплата; ~ *almaq* помсціць, адпомсціць.

İNTİZÁM I *isim* дысцыпліна; *hərbi* ~ *voynskaya* дысцыпліна, *etmək* ~*i* працоўная дысцыпліна; II *sifət* дысцыплінарны; ~ *nizamnaməsi* дысцыплінарны статут.

İNTİZAMLÍ *sifət* дысцыплінаваны; ~ *işçi* дысцыплінаваны працаўнік.

İNTİZAMSÍZ *sifət* недысцыплінаваны; ~ *şagird* недысцыплінаваны вучань.

İNTİZAMSIZLÍQ *isim* недысцыплінаванасць; ~ *göstərmək* праяўляць недысцыплінаванасць.

İNTİZÁR *isim* чаканне; ~*da qalmaq* чакаць турбуючыся (нецярпліва).

İNZİBATÍ *sifət* адміністрацыйны; ~ *organlar* адміністрацыйныя органы, ~ *səza* адміністрацыйнае пакаранне.

İP *isim* 1. вярочка, аборка; 2. вяроўка; ~*lə bağlamaq* звязаць вяроўкай; 3. праж.

İPƏK I *isim* шоўк; *süni* ~ *штучны шоўк*; II *sifət* шаўковы; ~ *sap* шаўковая нітка.

İPƏKÇİLİK I *isim* шаўкаводства; II *sifət* шаўкаводчы; ~ *rayonları* шаўкаводчы раёны.

İPLİK I *isim* баваўняная праж; II *sifət* баваўняных, папяровы; ~ *köpnək* баваўняная кашуля.

İRÁD *isim* заўвага; *tənqidi* ~*lar* крытычныя заўвагі.

İRADƏ *isim* воля; ~ *göstərmək* праявіць волю, *dəmir* ~ *жалезная воля*, ~*sini qırmaq* зламаць волю.

İRADƏLÍ *sifət* валявы; ~ *adam* валявы чалавек.

İRADƏSÍZ *sifət* бязвольны, бесхарактарны, нерашучы.

İRADƏSIZLÍK *isim* бязволле, слабасці, бесхарактарнасць.

İRƏLÍ *zərf* наперад, уперад; *bir addım* ~ *крок наперад*, ~ *getmək* ісці наперад.

İRƏLİLƏYİŞ *isim* 1. прасоўванне; 2. рух наперад.

İRİ I *sifət* буйны; ~ *almalar* буйныя яблыкі, ~ *yumurt* буйное яйка, ~ *təsərrüfat* буйная гаспадарка, ~ *pullar* буйныя грошы.

İRİN I *isim* гной.

İRİNLƏ|MƏK *feil* гнаіцца, нагнойваюцца, загноіцца; *yara* ~*yib* рана загноілася.

İRİNLÍ *sifət* гнойны; ~ *iltihab* гнойнае запаленне.

İRQ *isim* раса; *ali* ~ *вышэйшая раса*.

İRQÇİLİK I *isim* расізм; II *sifət* расісцкі; ~ *siyasəti* расісцкая палітыка.

İRQÍ *sifət* расавы; ~ *əlatətlər* расавыя прыкметы.

İRS *isim* спадчына; *ədəbi* ~ *літаратурная спадчына*, *mədəni* ~ *культурная спадчына*.

İRSƏN *zərf* па спадчыне.

İRSÍ *sifət* спадчынны; ~ *xəstəlik* спадчынная хвароба.

İRTİCÁ I *isim* рэакцыя; ~ *dövrü* перыяд рэакцыі; II *sifət* рэакцыйны; ~ *qüvvələri* рэакцыйныя сілы.

İRTMƏK *isim* 1. хвасец; 2. хвост.

İSBÁT *isim* доказ; ~ *etmək* даказваць, даводзіць.

İSHÁL *isim* панос; *qanlı* ~ *крывавы панос*.

İSİM *isim* 1. імя; 2. *dilç*. назоўнік; *ismin halları* склоны назоўнікаў.

İSİNİŞMƏK *feil* 1. прывыкаць, прывыкнуць; 2. звыкнуцца, прывыкнуць.

İSİN|MƏK *feil* грэцца, сагрэцца; *su* ~*ir* вада грэцца.

İSITMƏK *feil* грэць; *suu* ~ *грэць ваду*.

İSKƏNƏ *isim* стамеска.

İSLÁH *isim* папраўка; ~ *olmaq* выпраўляцца, ~ *etmək* паляпшаць.

İSLAHÁT *isim* рэформа; *pul* ~ *ı* грашовая рэформа, *sosial* ~ сацыяльная рэформа.

İSLAHATÇÍ *isim* 1. рэфарматар; 2. рэфарміст.

İSLANMÁQ *feil* змакаць, макрэць, намокнуть; *yağışdan* ~ прамокнуць ад дажджу.

İSLANMÍŞ *sifət* прамоклы, мокрае, вымаклы; ~ *saçlar* намоклыя валасы.

İSLATMÁQ *feil* 1. мачыць, вымачыць; *saçını* ~ намачыць валасы; 2. абліваць, абліць; *su ilə* ~ абліць вадой.

İSMƏT *isim* гонар; ~ *ini saxlamaq* берагчы гонар.

İSMƏTLÍ *sifət* сумленная, бязгрэшная (пра жанчын).

İSMƏTSÍZ *sifət* ганебныя, несумленная (пра жанчын), заганная.

İSNÁD I *isim* ссылка; ~ *etmək* асноўвацца; II *sifət* спасылчны; ~ *kartoçkası* спасылчныя картка.

İSPÁN I *isim* іспанец; II *sifət* іспанскі; ~ *dili* іспанскую мову.

İSPANÁQ I *isim* шпінат; II *sifət* шпінатны, шпінатавы; ~ *yağrađı* шпінатный ліст.

İSPÁNCA *zərf* па-іспанску; ~ *danışmaq* гаварыць па-іспанску.

İSRÁF *isim* 1. расходаваннем, выдатак, трата, извод; *yersiz* ~ недарэчныя выдаткі; 2. растрата, растрачванне; ~ *a yol* *vermək* дапускаць, дапусціць растрату.

İSRAFÇILÍQ *isim* марнатраўства, марнатраўнасць.

İSRÁRLA *zərf* настойліва, настойліва, упарта; ~ *danışmaq* настойліва казаць.

İSRARLÍ *sifət* настойлівыя, настойлівы; ~ *tələblər* настойлівыя патрабаванні.

İSTEDÁD *isim* талент, дар, здольнасць; *qeyri-adi* ~ незвычайны талент, *xüsusi* ~ асаблівы талент.

İSTEDADLÍ *sifət* таленавіты, адораны, таленавіты; ~ *artist* таленавіты артыст, ~ *gənclər* таленавітая моладзь.

İSTEFÁ *isim* адстаўка, звальненне; ~ *ya cıxmaq* выйсці ў адстаўку, ~ *vermək* падаць у адстаўку.

İSTENKÁM *isim* умацаванне, умацоўванне; ~ *xətti* лінія ўмацавання, *sahil* ~ і берагавыя ўмацаванні.

İSTENKÁMÇI I *isim* сапёр; II *sifət* сапёрны; ~ *batalyonu* сапёрны батальён.

İSTEHLÁK *isim* спажыванне.

İSTEHLAKÇÍ *isim* спажывец; ~ *lar cətiyuətí* таварыства спажывцоў.

İSTENSÁL *isim* вытворчасць, выраб; **kağız** ~ *ı* выраб паперы, ~ *alətləri* прылады вытворчасці, ~ *vasitəsi* сродкі вытворчасці, ~ *üsulu* спосаб вытворчасці, ~ *etmək* вырабляць.

İSTENSALÁT *isim* вытворчасць, выраб; ~ *da işləmək* працаваць на вытворчасці.

İSTENSÁLÇI *isim* вытворца.

İSTƏJK *isim* жаданне; ~ *yinə nail olmaq* дамагчыся выканання жаданняў, *öz* ~ *yü* *ilə* на сваім (ўласным) жаданні.

İSTƏKLÍ *sifət* жадаю, любімых, дарагі; ~ *dost* жаданы сябар, ~ *qonaqlar* жаданыя госці.

İSTƏKSÍZ *zərf* 1. неахвотна; ~ *işləmək* працаваць неахвотна; 2. не любячы, без жадання, без кахання; ~ *yaşatmaq* жыць без кахання.

İSTƏ|MƏK *feil* хацець, жадаць; *azadlıq* ~ *yürət* хачу свабоды, *işləmək* ~ *yürət* хачу працаваць.

İSTƏR *bağl.* хоць, хай хоць; ~ *yağış*, ~ *qar* хоць дождж, хоць снег.

İSTÍ *sifət* цёплы; ~ *süd* цёплае малако, ~ *gün* цёплы дзень, ~ *ölkələr* цёплыя краіны, ~ *paltar* цёплая вопратка, ~ *mənzil* цёплая кватэра, ~ *münasibətlər* цёплыя адносіны.

İSTİFADƏ *isim* карыстанне, уладанне; ~ *etmək* выкарыстоўваць, скарыстоўваць, ужываць.

İSTİFADƏSÍZ *sifət* нявыкарыстаны, нескарыстаны; ~ *torpaqlar* нявыкарыстаныя зямлі.

İST-İSTÍ *zərf* у гарачым выглядзе, пакуль гарача; ~ *ıçtək* ніць у гарачым выглядзе.

İSTİXANA *isim* цяпляца.

İSTİQAMƏT *isim* кірунак, напрамак.

İSTİQAMƏTLƏNDİRMƏK *feil* накіроўваць, накіраваць, скіроўваць, скіраваць.

İSTİQAMƏTLƏNMƏK *feil* накіроўвацца, накіравацца, скіроўвацца, скіравацца; *şimala doğru* ~ накіроўвацца на поўнач.

İSTİQBÁL *isim* будучыня, будучае; *parlaq* ~ светлую будучыню.

İSTİQLALIYYƏT *isim* свабода, незалежнасць; *milli* ~ нацыянальная незалежнасць, ~ *qazanmaq* заваяваць незалежнасць.

İSTİQRÁZ *isim* пазыка; *dövlət* ~ і дзяржаўны пазыка.

İSTİLƏN|MƏK *feil* сагравацца, сагрэцца; *hava* ~ ір цяплее, надвор'е становіцца цяплей.

İSTİLƏŞMƏK *feil* падагравацца, падагрэцца, нагрэцца.

İSTİLİK I *isim* цеплата, цеплыня, цяпло; ~ *reaksiysi* рэакцыя цяплыні; II *sifət* цеплавы, тэрмічны; ~ *enerjisi* цеплавая энергія.

İSTİLİKÖLÇƏN *isim* 1. тэрмометр; 2. цепламер.

İSTİNÁD I *isim* апора, апірышка; ~ *nöqtəsi* кропка апоры; II *sifət* падпорны; ~ *divarı* падпорная сцяна.

İSTİNTÁQ I *isim* 1. допыт; ~ *zamanı* падчас допыту; 2. следства; *təhkətə* ~ і судовае следства, *ibtidai* ~ напярэдняе следства; II *sifət* следчы; ~ *orqanları* следчыя органы, ~ *aparmaq* весці следства.

İSTİÖT I *isim* перац; *qara* ~ чорны перац, *qırmızı* чырвоны перац; II *sifət* 1. перцавы; ~ *dənəsi* пераліках зерне; 2. пярцовы; ~ *arağı* пярцовы гарэлка.

İSTİOTLU *sifət* 1. пярцовы, з перцам; ~ *xörək* трава з перцам; 2. перчаны.

İSTİRAHƏT *isim* адпачынак; ~ *evi* дом адпачынку, ~ *etmək* адпачываць, адпачыць.

İSTİSMÁR *isim* эксплуатацыя; ~ *etmək* эксплуатаваць.

İSTİSMARÇI *isim* эксплуатаатар.

İSTİSNÁ *isim* выключэнне; ~ *təşkil etmək* з'яўляцца выключэннем, ~ *etmədən* без

выключэння, ~ *olmaq şərti ilə* за (невялікім) выключэннем (выняткам).

İSVÉCCƏ *zərf* па-шведску; ~ *danışmaq* гаварыць па-шведску.

İSVEÇLİ *isim* швед, шведка.

İSVÉCRƏLİ *isim* швейцарац, швейцарка.

İŞ *isim* работа, праца; *fiziki iş* фізічная праца, *zehni iş* разумовая праца, *elmi iş* навуковая праца, *ictimai iş* грамадская праца, *işə başlamaq* узяцца за работу (працу), *tarla işləri* палявыя работы, *kənd təsərrüfatı işləri* сельскагаспадарчыя работы, *iş yeri* месца працы (работы), *işə girmək* наступіць на працу (работу), *daimi iş* настаянная праца, *işdən çıxarmaq* звольніць з працы (работы), *uzat işi* пісьмовая работа, *yoxlama işi* кантрольная работа.

İŞARƏ *isim* 1. знак; *susmaq razılığı* ~ *siddir* маўчанне - знак згоды, *yol* ~ *ləri* дарожныя знакі, *durğu* ~ *ləri* знакі прыпынку, *sual* ~ *si* пытальнік, *nida* ~ *si* клічнік; 2. памета; *grammatik* ~ граматычная памета; 3. намёк; ~ *vurmaq* зрабіць намёк.

İŞARƏLƏMƏK *feil* абазначаць, пазначыць, намячаецца, намеціць, адзначаць, адзначыць; *xəritədə* ~ пазначаць на карце.

İŞARƏLƏNMƏK *feil* 1. абазначацца, быць абазначэнне; 2. намячаецца, быць незаўважаным; адзначаецца, быць адзначаным, помечаться, быць помеченым.

İŞÇI I *isim* работнік, працаўнік, работніца, працаўніца; *bacarıqlı* ~ здольны (умелы) работнік, *təcrübəli* ~ вопытны работнік, *elmi* ~ навуковы работнік; II *sifət* рабочы; ~ *qüvvəsi* рабочая сіла.

İŞƏMƏK *feil* мачыцца, памачыцца; *öz altına* ~ мачыцца пад сябе.

İŞƏMÚZD I *isim* здзельны; ~ *iş* здзельная работа; II *zərf* здзельна; ~ *işləmək* здзельна працаваць.

İŞGƏNCƏ I *isim* катаванне; ~ *lərə* *təruz qalmaq* падвяргацца катаванням; II *sifət* катавальны; ~ *alətləri* катавальныя прылады.

İŞGÜZÁR *sifət* 1. дзелавы; ~ *adam* дзелавой чалавек, ~ *söhbət* дзелавая гутарка; 2. дзелавіты; ~ *görkəm* дзелавіты выгляд; 3. дзелавіты, дзелавы.

İŞĖĀL *isim* захоп, акупація; *ölkənin* ~і акупація країни, ~ *etmək* захоплювати, захищати, акупирувати.

İŞĖĀLCĪ I *isim* захопник, акупант; *ya-delli* ~lar чужаземный захопник; II *sifət* акупаційний; ~ *ordu* акупаційна армія.

İŞĖĀLCİLĪQ *sifət* захопницькі; ~ *siyasəti* захопницька політика.

İŞĪQ *isim* святло; *gündüz* ~ġi дзенна святло, *gün* ~ġi сонечна святло, *ay* ~ġi місячна святло, *elektrik* ~ġi електрична святло, ~ġi *söndürmək* потушити святло, ~ġi *yandırmaq* запалити святло

İŞĪQCĪ *isim* асвятляльнік.

İŞĪQLANDIRMĀQ *feil* 1. асвятляць, асвятити, асвятити; *otaġı* ~ асвятляць накой; 2. святити, пасвятити; *şatla* ~ пасвятити свечкай.

İŞĪQLAN|MĀQ *feil* 1. асвятляцца, асвятити, асвятити; *sevincədən gözləri* ~di радасцю асвятити вочы; 2. світаць, развідняцца, развідняцца, днець, днешца; 3. святлеть, просветлеть; *göyün üzü* ~di неба прасвятлела.

İŞĪQLAŞMĀQ *feil* святлеть, віднець.

İŞĪQLĪ *sifət* светлы; ~ *otaq* светлы накой ~ *gecə* відная ноч.

İŞĪQSĪZ I *sifət* без святла, без асвятлення, ня асветлены; II *zərf* без святла; ~ *qalmaq* застацца без святла.

İŞĪLDA|MĀQ *feil* ззяць, святло, зіхаць, бліскаець; *gözləri* ~yır вочы свецяцца.

İŞĪLDĪLMĀK *feil* скарыстоўвацца, ужывацца, быць ужыты; *istehsalatda* ~ ўжывацца ў вытворчасці.

İŞĪLĀK *sifət* 1. працавіты; ~ *adam* працавіты чалавек; 2. рабочы; ~ *arılar* працоўныя пчолы; 3. хадавы; ~ *nəqliyyat* хадавы транспарт, ~ *mal* ходкі (хадавы) тавар, ~ *vint* хадавы вінт.

İŞĪLMĀK *feil* працаваць, рабіць; *günə-tuzd* ~ працаваць на найму, *kitab üzərində* ~ працаваць над кнігай, *öz üzərində* ~ працаваць над сабой, *liğətlə* ~ працаваць са слоўнікам, *zavodda* ~ працаваць (рабіць) на заводзе; 2. дзейнічаць, служыць; *qolunt* ~ *işləmir* рука не дзейнічае (не служыць).

İŞĪLĀNĀN *sifət* ужывальны, ужытны; ~ *söz* ужытных слова.

İŞĪLĀN|MĀK *feil* 1. ўжывацца, быць ужыты; *məişətdə* ~mək ўжывацца ў побыце; 2. спажывацца, быць спажыты; 3. распрацоўвацца, быць распрацаваным; *yeni metodika* ~ir распрацоўваецца новая методика.

İŞĪLĀTMĀ *sifət* слабительны; ~ *dərman-ları* слабительныя сродкі.

İŞĪLĀTMĀK *feil* выкарыстоўваць, скарыстоўваць, ужываць.

İŞĪSĪZ *sifət* беспрацоўны.

İŞĪSĪZLĪK *isim* безработце.

İŞĪTĀH *isim* бая іштара.

İŞĪTĀHĀ *isim* апетыт.

İŞĪTĀHASĪZ *zərf* без апетыту; ~ *yemək* ёсць без апетыту.

İŞĪTĀHLA *zərf* з апетытам, са смакам, усмак; ~ *yemək* ёсць (есці) з апетытам.

İŞĪTĪRĀK *isim* удзел; ~ *etmək* прымаць удзел.

İŞĪTĪRĀKĪ *isim* удзельнік; *qurultayın* ~sı удзельнік з'езду, *müharibə* ~sı удзельнік вайны, *yarış* ~sı удзельнік спаборніцтва.

İT I *isim* сабака; *it saxlamaq* трымаць сабаку, *ov itti* паляўнічы сабака; \diamond *itlə pişik kimi* як кот з сабакам; II *sifət* сабачы; *it dattı* сабачая будка.

İTĀĀT *isim* паслушэнства, падпарадкаванне; ~ *etmək* падпарадкавацца, пакарацца, скарацца.

İTĀĀTKĀR *sifət* паслухмяны, пакорны, пакорлівы.

İTĀĀTKĀRLĪQ *isim* падпарадкаванне, пакорнасць, паслушэнства.

İTĀĀTSĪZLĪK *isim* непаслушэнства, непадпарадкаванне, непакорлівасць; ~ *etmək* не слухацца, праяўляць непаслушэнства.

İTĀLĪYALI *isim* італьянец, італьянка.

İTĀLYĀN I *isim* італьянец, італьянка; II *sifət* італьянскі; ~ *dili* італьянскі мова.

İTĀLYANCĀ *zərf* па-італьянску; ~ *danışmaq* гаварыць па-італьянску.

İTĀRĪSĪ I *isim* аса; II *sifət* асіны; ~ *uyğıpı* асіны роў.

İTBURNÚ I *isim* шыпшына; *qurudulmuş* ~ сушений шыпшыник; II *sifət* шыпшынавы; ~ *çaу* шиповниковый гарбату.

İTƏLƏMƏK *feil* штурхаць, пхаць, пхнуць; *kimisə* ~ штурхаць каго-небудзь.

İTƏLƏŞMƏK *feil* штурхацца, пхацца, штурхаць адзін аднаго.

İTHAF *isim* прысвячэнне; ~ *etmək* да-рыць, адорваць, рабіць падарункі.

İTİ¹ I *sifət* востры; ~ *dişlər* вострыя зубы, ~ *bıçaq* востры нож; II *zərf* востра; ~ *danışmaq* востра казаць.

İTİ² I *sifət* быстры, імклівы, імпэтны; ~ *axın* быстрае цячэнне, ~ *qasıq* быстры (шпаркі) бег; II *zərf* быстра, шпарка, імкліва, імпэтна, хутка.

İTİK *isim* страта, прапажа.

İTİLƏMƏK *feil* тачыць; *bıçağı* ~ тачыць нож, *qələti* ~ тачыць аловак.

İTİLƏNMƏK *feil* точыцца, востраць, быць заменчаным.

İTİRİLMƏK *feil* губляцца, быць загубленым, утэрыцца.

İTİRMƏK *feil* траціць, страціць, губляць, згубіць; *çantanı* ~ згубіць сумку, *pulu-nu* ~ губляць грошы, *huşunu* ~ страціць прытомнасць, *gücünü* ~ траціць сілу, *çəkisini* ~ траціць у вазе, *vaxt* ~ траціць час, *başını* ~ губляць галаву, *heç nə itirmətək* няма чаго траціць (губляць).

İTKİ *isim* страта, трата; *ağır* ~ цяжкая страта, *yahtsız* ~ заўчасная страта.

İTKİN *sifət* зніклы без вестак; ~ *düşmək* прорву без вестак.

İTKİSİZ *zərf* без страт; ~ *geri çəkmək* адступаць без страт.

İT|MƏK *feil* прападаць, прайсці; *saatı* ~ib гадзіны зніклі, *iştahası* ~ib прапаў апетыт.

İTMİŞ *sifət* 1. зніклы; ~ *sənədlər* зніклыя дакументы; 2. страчаны.

İTTİFÁQ *isim* саюз; ~ *bağlamaq* заключыць саюз.

İTTİHÁM I *isim* абвінавачанне; *əsassız* ~ марны абвінавачванне; II *sifət* абвінаваўчы; ~ *akti* абвінаваўчы акт.

İTTİHAMÇI *isim* абвінаваўца; *dövlət* ~*sı* дзяржаўны абвінаваўца.

İTTİHAMNAMƏ *isim* абвінавачванне, абвінаваўчы прысуд.

İY¹ I *isim* пах; *kəskin* ~ востры пах; II *sifət* пахучы; ~ *vəziləri* пахкія залозы.

İY² *isim* верацяно.

İYBİLMƏ I *isim* нюх; II *sifət* нюхальны; ~ *sinirləri* нюхальныя нервы.

İYDƏ *isim* лох.

İYİRMİ *say* дваццаць; ~ *il* дваццаць гадоў.

İYİRMİQƏRİKLİK I *sifət* дваццацікапеечны; ~ *dəftər* дваццацікапеечны сшытак; II *isim* саракоўка, дзве грыўні.

İYİRMİNCİ *say* дваццаты; ~ *əsr* дваццатае стагоддзе.

İYLƏMƏK *feil* нюхаць, панюхаць; *gül* ~ нюхаць кветка.

İYLƏNMƏK *feil* тухнуць, пратухаць; *ət* ~*ib* мяса протухло.

İYLƏNMİŞ *sifət* пратухлы, тухлы, прапахлы; ~ *balıq* пратухлых рыба.

İYLİ *sifət* пахучы, пахучы, духмяны; ~ *bənövşə* пахкая фіялка.

İYNƏ *isim* 1. іголка; шаршатка; *taşın* ~*sı* машынная іголка, *sərrah* ~*sı* хірургічная іголка; 2. укол; ~ *vurmaq* рабіць укол.

İYNƏLƏMƏK *feil* 1. уколваць, укалоць; 2. рабіць, зрабіць укол.

İYNƏLİ *sifət* іглісты, калючы; ~ *kaktus* калючы кактус; 2. ігольчасты.

İYNƏYARPAQLI *sifət* хвойны, хваёвы; ~ *meşə* хвойны (хваёвы) лес, хвойнік.

İYRƏNC I *sifət* гадкі, брыдкі, агідны; ~ *iy* агідны пах; II *zərf* агідна, гадка.

İYRƏNCLİK *isim* агіднасць.

İYRƏNDİRMƏK *feil* выклікаць, выклікаць агіду.

İTRƏNMƏK *feil* грэбаваць, грэбуюць.

İYSİZ *sifət* непахучая.

İYUL *isim* ліпень; *bir* ~ першае ліпеня.

İYUN *isim* чэрвень.

İZ *isim* след; *dovşan izi* заячы (заечы) след, *izinə düşmək* напасці на след, *izilə getmək* ісці на слядах, *izini itirmək* замесці

(зблытаць, заглядзіць) сляды, *isti izlərlə na гарачых слядах*.

İZAFİ *sifət* 1. лішні, залішні; ~ *çalışqanlıq* залішняя (празмерная) стараннасць; 2. прыбавачны; ~ *təhsul* прыбавачны прадукт, ~ *əmək* прыбавачная праца.

İZAH *isim* тлумачэнне, растлумачэнне; ~ *əmək* тлумачыць, растлумачыць.

İZAHÁT I *isim* 1. тлумачэнне; *yazılı* ~ пісьмовае тлумачэнне, ~ *vertək* даць тлумачэнне; 2. каментарый; *hadisələrə* ~ каментары да падзеяў; II *sifət* тлумачальны; ~ *vərəqəsi* тлумачальная запіска.

İZANLI *sifət* тлумачальны; ~ *imla* тлумачальны дыктоўка; ~ *lüğət* тлумачальны слоўнік.

İZDİHÁM *isim* натоўп, гурт.

İZİN *isim* дазвол; ~ *almaq* атрымаць дазвол, ~ *vertək* даць дазвол.

İZLƏMƏK *feil* 1. праследаваць, пераследаваць; 2. сачыць.

İZLƏNMƏK *feil* праследавацца.

İZSİZ I *sifət* бяследны, не пакідае слядоў; II *zərf* бяследна; ~ *yoх olmaq* знікнуць бяследна.

İZTİRÁB *isim* 1. пакуты, мука; *ayrılıq* ~ і пакуты расстання; 2. перажыванне; ~ *çəktək* пераносіць пакуты, пакутаваць.

İZTİRABLI *sifət* пакутлівы; ~ *dəqiqələr* пакутлівыя хвіліны.

- К -

KABÁB I *isim* шашлык; II *sifət* шашлычны; ~ *iyi* шашлычны пах.

KABABÇI *isim* шашлычнік.

KABAXANÁ *isim* шашлычная.

KABİNÉT I *isim* кабінет; *müdirin* ~ і кабінет загадчыка; II *sifət* кабінетны; ~ *mebeli* кабінетная мэбля.

KABİNÓ *isim* кабіна; *təyyarəçi* ~ і кабіна лётчыка, *danişiq* ~ і перамоўная кабіна.

KAFEDRA *isim* кафедра; ~ *müdiri* загадчык кафедры, *rus dili* ~ і кафедра рускай мовы.

KAFÍ I *sifət* 1. здавальняючы, надрэнны, някепскі, неблагі; ~ *vəziyyət* здавальняючы стан; II *isim* здавальняюча; *fizikadan* ~ *almaq* на фізіцы атрымаць здавальняюча.

KAFİR *isim* богаадступнік.

KAFTÁR *isim* гіена; *xalli* ~ плямістая гіена.

KAĞÍZ I *isim* папера; *papiros* ~ і панярская папера, *yazı* ~ і пісчая папера, ~ *ları imzalamaq* падпісваць паперы; II *sifət* папяровы; ~ *fabriki* паняровая фабрыка, паперня, ~ *pul* паняровыя грошы.

KAHÍ *isim* латук агародны, салата.

KAİNÁT I *isim* сусвет.

KAL *sifət* зялёны; ~ *alma* зялёны яблык.

KALAFÁ *isim* руіны, разваліна; *evin* ~ і руіны дома.

KALÍŞ *isim* гумай (пустазелле).

KAM *isim* 1. жаданне, мара; 2. асалода, здавальненне; *kam almaq* атрымаць задавальненне.

KAMÁL *isim* 1. спеласць; 2. розум.

KAMANÇÁ *isim* кяманча (музычны інструмент).

KAMÍL *sifət* 1. дасканалы; ~ *şəxsiyyət* дасканалая асоба; 2. сталы; ~ *fikir* сталая думка.

KAMİLLƏŞMƏK *feil* 1. удасканалы-вацца, удасканалыцца; 2. дасягаць, дасягнуць сталасці, паўналецця.

KAMİLLİK *isim* 1. дасканаласць; ~уә *çatmaq* дасягнуць дасканаласці; 2. сталасць.

KANDĀR *isim* парог; *evin ~i* парог хаты.

KAR *sifət* глухі; *anadangəlmə ~* глухі ад нараджэння, ~ *samit d i l ç.* глухі зычны.

KARGÜZĀR *isim* справавод, справаводка.

KARGÜZĀRLIQ *isim* справаводства.

KARXANĀ *isim* 1. завод, фабрыка, майстэрня; *halça ~sı* дывановая фабрыка; 2. кар'ер; *daş ~sı* каменны кар'ер.

KARIXDIRMĀQ *feil* былтаць, збытаць; *suallarla ~* заблытаць пытаннямі.

KARIXMĀQ *feil* 1. былтацца, збытацца, заблытвацца, заблытацца, збівацца, збіцца з панталыку; 2. губляцца, разгубіцца, прыходзіць, прыйсці ў замяшанне, у разгубленасць.

KARLAŞMĀQ *feil* 1. глухнуць; 2. аглушацца, аглушвацца.

KARLĪQ *isim* глухата.

KARSĪZ *sifət* нікчэмны, бескарысны, непатрэбны, непрыдатны; ~ *alət* бескарысны інструмент.

KARTÓF *I isim* бульба; ~ *uğımı* ўборка бульбы; *II sifət* бульбяны; ~ *qabığı* бульбяная шалупіна, ~ *püresi* бульбяное тюрэ.

KARVĀN *I isim* караван; *dəvə ~i* караван вярблюдаў; *II sifət* караванны; ~ *yolu* караванны шлях.

KASĀ *I isim* чаша, кубак.

KASĀD *I sifət* бедны, мізэрны, заняпалы, убогі; *II isim* застоў, зацішша ў гандлі, адсутнасць збыту; *bazar ~dır* на рынку застоў.

KASADLĪQ *isim* 1. беднасць, мізэрнасць; 2. патрэба.

KASĪB *I sifət* бедны, убогі; ~ *adam* бедны чалавек, ~ *aılə* бедная сям'я; *II isim* бедны; *III zərf* бедна; ~ *yaşataq* жыць бедна.

KASIBLAMĀQ *feil* бяднець, абяднець, збяднець.

KASIBLĪQ *isim* беднасць, патрэба, галеча; ~ *içində yaşataq* жыць у беднасці.

KAŞ *ədat* хоць бы, добра б (калі), хай бы; ~ *gələydi* хоць бы прыйшоў.

KAŞI *I isim* кафля; *tavi ~* блакітная кафля; *II sifət* кафельны.

KATĪB *isim* сакратар; *məhkəmə ~i* сакратар суда, *şəxsi ~* асабісты сакратар.

KATĪBƏ *isim* сакратарка; *rektorun ~sı* сакратарка рэктара.

KEÇƏ *isim* лямец; ~ *parçası* кавалак лямцу.

KEÇƏL *I sifət* 1. паршывы; 2. лысы, пляшывы.

KEÇƏLLƏMƏK *feil* 1. станавіцца, стаць паршывай, пакрыцца шолудзіямі; 2. станавіцца, стаць пляшывым, лысець, аблысець.

KEÇƏLLİK *isim* парша; 2. лысасць.

KEÇƏN *sifət* мінулы, леташні; ~ *il* у мінулым годзе.

KEÇƏNĪLKİ *sifət* леташні, мінулагодні; ~ *hadisələr* леташнія падзеі.

KEÇİ *I isim* 1. каза; 2. казёл; *II sifət* 1. казліны; ~ *dərisi* казліная скура; 2. казіны; ~ *уипи* казіная шэрсць.

KEÇİCİ *sifət* 1. пераходны; ~ *bayraq* пераходны сцяг; 2. заразны; ~ *xəstəliklər* заразныя хваробы; 3. мінучы; ~ *sevinc* мінучая радасць.

KEÇİD *I isim* 1. праход; *dar ~* вузкі праход, *arxa ~* задні праход, *dağ ~i* горны праход; 2. пераход; *yeraltı ~* падземны пераход; *II sifət* 1. прахадны; 2. пераходны; ~ *dövrü* пераходны перыяд.

KEÇİLMƏZ *feil* непраходны, непралазны; ~ *тегә* непраходны лес.

KEÇİNMƏK¹ *feil* абыходзіцца, абысціся; *kötəksiz ~* абысціся без чыёй-н. дапамогі.

KEÇİNMƏK² *feil* сканаць, памерці.

KEÇİRİCİLİK *isim* 1. праводнасць; *elektrik ~yi* электрычная праводнасць; 2. праходнасць; ~ *k itkisi* страта праходнасці.

KEÇİRİLMƏK *feil* праводзіцца, быць праведзеным; *müsabiqə ~mişdir* праведзены конкурс.

КЕЇРМӘК *feil* праводзіць, правесці; *çaydan* ~ *правесці праз раку*.

КЕЇМӘК¹ *feil* праходзіць, прайсці; *meşədən* ~ *прайсці праз лес*.

КЕЇМӘК² *feil* патухаць, патухнуць, пагасіць, згаснуць; *tonqal* ~ *dı* *вогнішча патухла*.

КЕЇМІŞ *sifət* мінулы, леташні; ~ *səhv-lər* *мінудыя памылкі*, ~ *zaman* *мінулы час*.

КЕЇМІŞDƏ *zərf* некалі, калісьці, калісь; ~ *və* *indi* *раней і цяпер*.

КЕҒ *isim* самаадчуванне; ~ *iniz* *нецədir?* *Як ваша самаадчуванне?* ◊ ~ **çəktək** *кей-фаваць*.

КЕҒЛӘНМӘК *feil* п'янець, ап'янець; *bərk* ~ *моцна ап'янець*.

КЕҒЛІ *sifət* п'яны, нецвярозы; ~ *adam* *п'яны чалавек*; ◊ ~ **olmaq** *быць п'яным*.

КЕҒСІЗ I *sifət* нездаровы, хваравіты; ~ *uşaq* *нездаравае дзіця*; II *zərf* не ў настроі.

КЕҒІК *isim* варта, каравул; ~ *k* **çəktək** *несці каравул*.

КЕҒІКÇІ I *isim* 1. каравульны, вартавы; 2. варта; *sərhəd* ~ *si* *намежная ахова*; II *sifət* 1. каравульны, вартаўнічы, вартавы; ~ *əsgər* *каравульны салдат*; 2. вартавы; ~ *postu* *вартавы пост*.

КЕҒІŞ I *isim* 1. свяшчэннік, поп; ~ *rüt-bəsi* *сан святара*; 2. пастыр; II *sifət* 1. святарскі, папоўскі; ~ *əbası* *папоўская раса*; 2. пастырскі.

КЕҒНІŞ *isim* кінза.

КЕҒ I *sifət* нечуллівы; ~ *dəri* *нечуллівая скура*; II *isim* тупіца.

КЕҒҒІҒҒ *isim* якасць; *insani* ~ *lər* *чалавечыя якасці*, *əxlaqı* ~ *lər* *маральныя якасці*.

КЕҒҒІҒҒТЛІ *sifət* якасны, дабраякасны; ~ *təhsul* *якасная прадуцыя*.

КЕҒҒІҒҒТСІЗ *sifət* няякасны, недабраякасны, дрэннай якасці; ~ *iş* *няякасная праца*.

КЕҒІМӘК *feil* 1. нямець, дранцвець; *əlləri* ~ *yir* *рукі ў яго нямеюць*; 2. адубець, скарчанець, скалець; *soyuqdan* ~ *tək* *здранцвець ад холоду*.

КЕҒІТМӘК *feil* абязбольваць.

КЕҒЛӘŞМӘ *isim* 1. аняменне; 2. ане-стэзія.

КЕҒЛӘŞМӘК *feil* *bax* **КеҒимәк**.

КӘВІН I *isim* шлюб; ~ *kəsdirmək* *браць*, узяць шлюб; II *sifət* шлюбны; ~ *kağızı* *шлюбнае пасведчанне*.

КӘВІНЛІ *sifət* які складаецца ў шлюб.

КӘДӘР *isim* смутак, глыбокі смутак; ~ *inə* *şərik olmaq* *падзяляць чы ў - н. смутак*.

КӘДӘРЛӘНМӘК *feil* смуткаваць; ~ *уə* *dəutəz* *не варта засмучацца*.

КӘДӘРЛІ *sifət* 1. смутны, засмучаны; ~ *hekayə* *журботны аповед*; 2. журботны; ~ *mahnı* *журботная песня*.

КӘҒ *isim* накіп.

КӘҒӘН *isim* саван.

КӘҒӘНСІЗ *sifət* без савана.

КӘҒКІР *isim* шумоўка; *mis* ~ *медная шумоўка*.

КӘҒКІРЛІ *sifət* маятнікавы, з ківачом; ~ *saat* *маятнікавы гадзіннік*.

КӘНӘР *sifət* гняды; ~ *at* *гнады конь*.

КӘНКӘŞӘН *isim* галактыка, Млечны Шлях.

КӘНРӘВӘ I *isim* янтар; *süni* ~ *штучны бурштын*; II *sifət* янтарны, бурштынавы; ~ *boyunbağı* *бурштынавы каралі*.

КӘНРІЗ *isim* кярыз, артэзіянская студня; ~ *vurdurmaq* *правесці кярыз*.

КӘКӘЛӘМӘ *isim* заіканне.

КӘКӘЛӘМӘК *feil* заікацца.

КӘКІЛ *isim* 1. чуб; 2. грыўка.

КӘКЛІК *isim* курапатка; *ağ* ~ *белая курапатка*.

КӘКЛІКОТУ *isim* чабор.

КӘЛ *isim* буйвал.

КӘЛАҒАҒАҒ *isim* келагай (жаночы га-лаўны ўбор).

КӘЛАМ *isim* выслоўе, афарызм; *el* ~ *народнае выслоўе*.

КӘЛВӘТІН *isim* 1. абцугі, клешчы; ~ *lə* *sıxmaq* *сціскаць абцугамі*; 2. кусачкі; 3. шчыпцы.

КӘЛӘ *isim* бугай; *cins* ~ *племянны бугай*.

КӘЛӘҒ *isim* 1. клубок; ~ *i* *ақтақ разма-таць клубок*; 2. спляценне.

KƏLƏK *isim* хітраць.

KƏLƏKBÁZ I *isim* хітрун, каварны; II *sifət* хітры.

KƏLƏ-KÖTÜR *sifət* шурпаты; ~ *dəri* шурпатая скура.

KƏLƏ-KÖTÜRLÜ *sifət* бax **Kələ-kötür**.

KƏLƏM I *isim* капуста; *gül* ~ *цвятная капуста*; II *sifət* капустны; ~ *уаграғи* капустны ліст.

KƏLƏMDOLMASÍ *isim* галубцы.

KƏLƏMLÍK *isim* капустнік.

KƏLLƏ *isim* I *isim* 1. галава; ~ *vurmaq* удараць галавой; 2. чэрап; ~ *sınıғи* пералом чэрапа; II *sifət* чэрапны; ~ *qutusu* чэрапная каробка.

KƏLLƏ-BEYİN *isim* чэрапна-мазгавы; ~ *zədələnməsi* чэрапна-мазгавая траўма.

KƏLMƏ *isim* 1. слова; 2. фраза, выказванне; *kitab* ~*ləri* кніжныя фразы.

KƏM I *zərf* 1. няшмат, нямнога, мала; 2. груба; ~ *danişmaq* груба казаць; II *isim* нястача, няхватка.

KƏMƏND *isim* аркан; ~ *atmaq* накідаваць аркан.

KƏMƏNDLƏMƏK *feil* арканіць; *dayşatı* ~ *заарканиў жарабя*.

KƏMƏR¹ *isim* пояс; *enli* ~ *шырокі пояс*.

KƏMƏR² *isim* трубаправод; *neft* ~*i* *нафтаправод*.

KƏMİYYƏT *isim* 1. колькасць; ~*in* *keyfiyyət* *keçməsi* пераход колькасці ў якасць; 2. велічыня; ~*in ölçülməsi* вымярэнне велічыні.

KƏMSAVÁD *sifət* малапісьменны, напаяпісьменны.

KƏMSÍK *isim* прывязь; ~*də saxlamaq* трымаць на прывязі.

KƏNÁR I *isim* 1. край; *stolun* ~*i* *край стала*; 2. пруг; 3. ускраіна; *kəndin* ~*i* *ўскраіна горада*; II *sifət* крайні; ~ *ev* *крайні дом*.

KƏNARLAŞDIRMÁQ *feil* адхіляць, адсоўваць; *vəzifədən* ~ *адхіліць ад пасады*.

KƏNARLAŞMÁQ *feil* адхіляцца, адхіліцца.

KƏND I *isim* 1. сяло, вёска; *yeni* ~ *новае сяло*; II *sifət* сельскі, вясковы; ~ *müəllimi* *вясковы настаўнік*.

KƏNDİR *isim* вяроўка, вярочка; *uğun* ~ *тоўстая вяроўка*.

KƏNDLÍ I *isim* селянін; II *sifət* 1. сялянскі; ~ *hərəkəti* *сялянскі рух*; 2. сельскі, вясковы.

KƏPƏK *isim* 1. высеўкі; 2. вотруб'е; 3. перхаць.

KƏPƏNƏK *isim* матылёк, матыль; *gecə* ~*yi* *начны матылёк (матыль)*.

KƏRƏ *isim* масла.

KƏRƏNTÍ *isim* каса.

KƏRƏVÍZ *isim* сельдэрэй.

KƏRGƏDÁN *isim* насарог.

KƏRKÍ *isim* цясла.

KƏRPÍC I *isim* цэгла, цагліна; *bişmiş* ~ *смаленая цэгла*; II *sifət* цагельны; ~ *zavodu* *цагельны завод, цагельня*.

KƏRTƏNKƏLƏ *isim* яшчарка, яшчарыца.

KƏRTÍK *isim* зарубка, зарубіна.

KƏRTMƏK *feil* зарубліваць, засякаць.

KƏSƏ I *sifət* найкарацейшы; ~ *yol* *самая кароткая дарога*; II *zərf* *коратка*; ~ *yazmaq* *напісаць коратка*.

KƏSƏK *isim* 1. ком зямлі; 2. глыба.

KƏSƏKLÍ *sifət* 1. камыкаваты; 2. купісты, купінаваты; ~ *yer* *купістая зямля*.

KƏSƏR *isim* 1. усялякі рэжучы інструмент; 2. халодная зброя.

KƏSƏRLÍ *sifət* 1. востры; ~ *biçaq* *востры нож*; 2. паражаючы.

KƏSƏYƏN *isim* грызун.

KƏSÍCÍ I *sifət* 1. рэжучы, рэзкі; ~ *alətlər* *рэжучыя інструменты*; 2. разцовы; II *isim* *рэзальшчык, рэзчык*.

KƏSÍK *sifət* адрэзаны; ~ *parça* *адрэзаная тканіна*.

KƏSÍK-KƏSÍK I *zərf* адрывіста, перарывіста; ~ *danişmaq* *казаць адрывіста*; II *sifət* адрывісты, перарывісты; ~ *səs* *адрывісты голас*.

KƏSÍL|MƏK *feil* рэзацца, адрэзацца; *yaхşı* ~*ir* *добра рэжацца*.

KƏSÍM *isim* 1. рэзка; 2. разрэз; *uzununa* ~ *падоўжыны разрэз*.

KƏSİNTÍ *isim* 1. абрэзак; *parça* ~*ləri* *абрэзкі тканіны*; 2. абрубак.

KƏSİR *isim* 1. недахоп, дэфект; ~ləgi düzəltmək ліквідаваць недахопы; 2. прарыў.

KƏSİŞÖN *sifət* перасякальны, перасечны, перакрываваны; ~ *xətlər* перасякальныя (перасечныя) лініі.

KƏSİŞ|MƏK *feil* перасякацца, перасячыся; *yollar kəşişir* дарогі перасякаюцца.

KƏSKİN *sifət* востры; ~ *ağrı* востры боль.

KƏSKİNLƏŞMƏK *feil* заострывацца, завастрацца, завастрыцца.

KƏSMƏ *isim* рэзанне.

KƏSMƏK *feil* рэзаць, кроіць; *çörək* ~ рэзаць хлеб.

KƏSMİK I *isim* тварог; II *sifət* тварожны; ~ *tətulətləri* тварожныя прадукты.

KƏSR *isim* дроб; *onluq* ~ дзесятковы дроб.

KƏŞF *isim* адчыненне; *mədən sularının* ~ і адкрыццё мінеральных крыніц.

KƏŞFİYYÁT I *isim* 1. разведка; *hava* ~ і наветраная р-азведка; 2. рэкагнасыроўка; II *sifət* разведачны; ~ *işləri* разведачныя работы.

KƏŞFİYYATÇÍ *isim* разведчык, разведчыца.

KƏTÁN I *isim* лён, льны; *mədəni* ~ культурны лён; II *sifət* лёнавы, ільняны; ~ *parçalar* ільняныя тканіны, ~ *fabriki* льняная фабрыка.

KƏTANÇÍ *isim* ільнавод, льнавод.

KƏTANÇILÍQ I *isim* ільнаводства, льнаводства; ~ *la məşğul olmaq* займацца ільнаводствам; II *sifət* ільнаводчы, льнаводчы, ільнаводны, льнаводны.

KƏTƏ *isim* кутабы (піражкі-аладкі); *göy* ~ si кутабы з зелянінай.

KƏTİL *isim* табурэт, табурэтка.

KƏTMƏN *isim* матыка.

KƏVƏR *isim* 1. каперс; 2. парэй.

KÍ *bağl.* што; *bilirəm ki. vedaio, што..*

KÍBRIT *isim* запалка, сярнічка; ~ *yan-dırmaq* запаліць запалку.

KÍÇÍK *sifət* 1. маленькі; ~ *otaq* маленькі пакой; 2. малы; ~ *ölçü* малы памер.

KÍÇİLMƏK *feil* 1. памяншацца, паменшавацца; 2. паніжацца, зніжацца, панізіцца, знізіцца.

KÍÇİLTMƏK *feil* памяншаць, змяншаць, паменшыць, зменшыць.

KÍF *isim* цвіль, плесня.

KÍFAYƏT *sifət* дастатковы; ~ *qədər* у дастатковай колькасці.

KÍFAYƏTLƏNMƏK *feil* 1. здавальвацца, здаволіцца; 2. забяспечвацца, здаволіцца; *azla* ~ здавальвацца малым.

KÍFLƏN|MƏK *feil* цвісці, зацвітаць, плеснець, зацвісці, заплеснець, запляснець; *çörək* ~ іb хлеб засохлы.

KÍFLƏNMİŞ *sifət* цвілы, спляснелы, зброснелы; ~ *çörək* зброснелы хлеб.

KÍLÍD *isim* замок; ~ *altında* пад замком.

KÍLÍDLƏMƏK *feil* замыкаць, замкнуць; *qapını* ~ замкнуць дзверы на замок.

KÍLÍDLƏNMƏK *feil* замыкацца, замкнуцца.

KÍLÍDLÍ *sifət* зачынены на замок; ~ *qapı* замкнутыя дзверы.

KÍLÍM *isim* палас.

KÍLKƏ¹ *isim* кудлы.

KÍLKƏ² *isim* кілька; II *sifət* кілечны.

KÍLSƏ I *isim* царква; *pravoslav* ~ si праваслаўная царква; II *sifət* царкоўны; ~ *ədəbiyyatı* царкоўная літаратура.

KÍM *əvəzlik* хто; *bu* ~ dir? Хто гэта?

KÍMÍ *bağl.* як, дакладна, нібы; *dəniz* ~ як свята, *dost* ~ як адзін.

KÍMSƏ *əvəz.* 1. хтосьці, нехта, хто-небудзь; *otaqda* ~ var у пакой нехта ёсць; 2. ніхто; ~ *ni görmədik* нікога не бачылі.

KÍMSƏSİZ I *sifət* 1. адзінокі; ~ *adamlar* адзінокія людзі; 2. бязлюдны, пустынный; ~ *yərlər* бязлюдныя месцы; II *isim* адзінокі, адзінокая; ~ *lər üçün yataqxana* інтэрнат для адзінокіх.

KÍMSƏSİZLİK *isim* 1. адзінота; 2. бязлюддзе.

KÍMYA I *isim* хімія; *fiziki* ~ фізічная хімія, *neft* ~ si хімія нафты; II *sifət* хімічны; ~ *sənayesi* хімічная прамысловасць.

KÍMYAÇÍ *isim* хімік.

KİMYƏVİ *sifət* хімічны; ~ *xassələr* хімічныя ўласцівасці, ~ *reaksiya* хімічная рэакцыя.

KİN *isim* злосць, зло; ~ *saxlamaq* таіць злосць.

KİNAYƏ *isim* 1. насмешкі; ~ *ilə danışmaq* гаварыць з насмешкай; 2. інша-сказанне, алегорыя.

KİNAYƏLİ I *sifət* 1. насмешлівы, з'едлівы; ~ *baxış* насмешлівы позірк; 2. інша-сказальна; II *zərf* 1. насмешліва; са здэкам, з'едліва; 2. іншасказальна.

KİNLİ I *sifət* зласлівы, з'едлівы; II *zərf* зласліва, з'едліва.

KİNO *isim* кіно; ~*ya* бахтаq глядзець кіно.

KİP I *sifət* 1. шчыльны; 2. глухі; II *zərf* шчыльна, ушчыльную; *qarıları* ~ *bağlamaq* шчыльна (наглуха) зачыніць дзверы.

KİR *isim* бруд; ~ *basmaq* забрудзіцца.

KİRAYƏ I *isim* 1. арэнда; ~ *vermək* здаваць у арэнду; 2. наём; *tənzil* ~*si* наём кватэры; II *sifət* 1. арэндная; ~ *qiyətəti* арэндная цана; 2. наёмны; ~ *haqqı* наёмная плата.

KİRƏC I *isim* 1. гіпс; 2. алебастр; 3. вапна; II *sifət* вапнавы.

KİRƏCLƏMƏK *feil* 1. пакрываць, пакрыць алебастрам; 2. гіпсаваць, загіпсаваць.

KİRƏCLƏNMƏK *feil* 1. пакрывацца алебастрам, быць пакрытым алебастрам; 2. гіпсавацца, быць загіпсаным.

KİRƏCLƏŞMƏK *feil* ператварацца, ператварыцца ў вапну.

KİRƏMİT I *isim* чарапіца; *qırmızı* ~ чырвоная чарапіца; II *sifət* чарапічны; ~ *zavodu* чарапічны завод.

KİRİMƏK *feil* замаўчаць, замоўкнуць, змоўкнуць.

KİRİŞ *isim* 1. трывалая нацягнутая вяроўка; 2. цеціва.

KİRİTMƏK *feil* 1. прымусіць замаўчаць, змоўкнуць; 2. сущыць, супакоіць.

KİRKİRƏ *isim* ручны млын.

KİRLƏNDİRMƏK *feil* брудны, забрудзіць, запэчкаць, выпакцаць; *könpəyini* ~ запэчкаць кашулю.

KİRLƏNMƏK *feil* брудны, забруджвацца, забрудзіцца, пэчкацца, запэчкацца, выпакцацца.

KİRLƏNMİŞ *sifət* забруджванне, запэчканы; ~ *yaılıq* запэчканая хустка.

KİRLİ *sifət* брудны, запэчканы, нячystы; ~ *əllər* брудныя рукі.

KİRLİ-KİRLİ *zərf* у брудным выглядзе, вельмі брудны.

KİRPİ *isim* вожык; *dəniz* ~*si* марскі вожык.

KİRPİK *isim* вейкі; *uzun* ~*lər* доўгія вейкі.

KİRVƏ *isim* кум, кума.

KİSƏ *isim* 1. мяшок; *kağız* ~*lər* папяровыя мяшкі, *bir* ~ *ün* мяшок мукі; 2. капшук; *tütün* ~*si* тытунёвы капшук.

KİSƏLİ *sifət* сумчаты; ~ *heyvanlar* сумчатыя жывёлы.

KİŞİ I *isim* мужчына; *hündür* ~ *высокі* мужчына; II *sifət* мужчынскі; ~ *səsi* мужчынскі голас.

KİŞİLİK *isim* мужнасць; ~ *göstərmək* праяўляць мужнасць.

KİŞLƏMƏK *feil* адганяць птушак воклічам "кыш".

KİŞMİŞ *isim* кишмиш.

KİŞNƏMƏK *feil* іржаць, засмяцца; *at kimi* ~ іржаць як конь.

KİTAB I *isim* кніга; *maraqlı* ~ цікавая кніга, *şikayət* ~*i* кніга скаргаў, *hesab* ~*l* рахунковая кніга; II *sifət* кніжны; ~ *tağazası* кнігарня, кніжны магазін, ~ *rəfi* кніжная паліца.

KİTABÇA *isim* кніжка; *əmək* ~*si* працоўная кніжка.

KİTABƏ *isim* 1. надпіс на помніках даўніны; 2. надмагілле, надмагільны надпіс, эпітафія.

KİTABXANA I *isim* бібліятэка; *şəhər* ~*si* гарадская бібліятэка; II *sifət* бібліятэчны; ~ *işçisi* бібліятэчны работнік.

KİTABXANAÇI *isim* бібліятэкар, бібліятэкарка.

KİTABXANAÇILIQ I *isim* 1. бібліятэчная справа; 2. занятак, пасада бібліятэкара; II *sifət* бібліятэчны; ~ *kursu* бібліятэчныя курсы.

KOVUD I *sifət* грубы; ~ *adam* грубы чалавек; II *zərf* грубы; ~ *danişmaq* казаць груба.

KOVUDLU|Q *isim* грубасць; *əllərin* ~*ğ*и грубасць рук; \diamond ~ *etmək* грубіяніць, нагрукібіяніць.

KOĞUŞ *isim* ракавіна.

KOL I *isim* куст; *çay* ~и куст гарбаты; II *sifət* хмызняковы; ~ *bitkiləri* хмызняковыя расліны.

KOLLUQ I *isim* хмызнякі; II *sifət* хмызняков-ы; ~ *sahə* хмызняковая плошча.

KOMÁ¹ *isim* ком, куча; *qut* ~си куча пяску.

KOMÁ² *isim* хата, хаціна.

KOMANDAN *isim* камандуючы; *Ali baş* ~ Вярхоўны Галоўнакамандуючы.

KOMANDİR I *isim* камандзір; *bölmə* ~и камандзір падраздзялення; II *sifət* камандзірскі; ~ *kəşfiyyatı* камандзірская выведка.

KOMİTƏ *isim* камітэт; *yerli* ~ мясцовы камітэт.

KONFRANS *isim* канферэнцыя; *elmi* ~ навуковая канферэнцыя.

KOR *isim* сляпы; ~ *kizi* сляпы мужчына.

KOR-KORANƏ *zərf* сляпы; ~ *inanmaq* слепа верыць.

KORLAN|MAQ *feil* 1. псавацца, сапсавацца; *yollar* ~иb дарогі сапсаваліся; 2. каверкацца, сапсаватца; *təntn* ~иb тэкст сапсаваны.

KORLUQ¹ *isim* слепата; *siyasi* ~ палітычная слепата.

KORLUQ² *isim* патрэба; ~*da böyümək* вырасці ў патрэбе.

KORTƏVİİ I *sifət* стыхійны; II *zərf* стыхійна; ~ *iştirak etmək* стыхійна ўдзельнічаць.

KOTAN I *isim* плуг; *traktor* ~и трактарны плуг; II *sifət* плугавы.

KOTANÇI *isim* плугар.

KÖÇƏRİ *sifət* 1. качавы; ~ *qəbilələr* качавыя плямёны; 2. пералётны; ~ *quşlar* пералётныя птушкі.

KÖÇKÜN *isim* перасяленец, перасяленка

KÖÇMƏK *feil* перасяліцца; *təzə mənzilə* ~ перасяліцца ў новую кватэру.

KÖÇÜRDÜLMƏK *feil* перасяляцца, быць пераселеным.

KÖÇÜRMƏK *feil* 1. перасяляць, перасяліць; *əhalin* ~ перасяляць насельніцтва; 2. перапісаць, перапісваць; *əlyazmanı* ~ перапісаць рукапіс.

KÖHNƏ *sifət* стары; ~ *şəhər* стары горад, ~ *dost* стары сябар.

KÖHNƏDƏN *zərf* здаўна, з даўніх часоў; ~ *belədir* здаўна так заведзена.

KÖHNƏLİ|K *isim* старасць.

KÖHNƏL|MƏK *feil* зношвацца, знасціцца; *ayaqqabı* ~иb абутак знасціся.

KÖHNƏLMİŞ *sifət* зношаны; ~ *paltar* зношанае адзенне.

KÖK¹ I *isim* 1. карань; *ağacın* ~и карань дрэва, *sözün* ~и d i l ç. карань слова, *kvdrat* ~ квадратны карань; 2. морква; ~ *almaq* купіць моркву; II *sifət* 1. каранёвы; ~ *tumurcuğı* каранёвая нырка; 2. маркоўны; ~ *şirəsi* маркоўны сок.

KÖK² *sifət* 1. поўны, тоўсты; 2. укормлены; ~ *qoyp* укормлены баран.

KÖKƏ *isim* хлябец; *dadlı* ~ смачны хлябец.

KÖKƏLMƏK *feil* таўсцець; паўнець, распаўнець.

KÖKƏLTMƏK *feil* адкармливаць, адкарміць.

KÖKLƏMƏK *feil* наладжваць, наладзіць.

KÖKLÜ *sifət* 1. які мае карань, з каранем; 2. каржакаваты; ~ *palıd* каржакаваты дуб.

KÖKS I *isim* грудзі; ~*ünə basmaq* прыціснуць да грудзей; II *sifət* грудны; ~ *qəfəsi* грудная клетка.

KÖKÜNDƏN *zərf* у каранях, карэнным чынам.

KÖLƏ I *isim* раб; II *sifət* рабскі; ~ *ətəyi* рабская праца.

KÖLƏLİK *isim* рабства; ~ *dövri* перыяд рабства, ~*dən azad olmaq* вызваліцца ад рабства.

KÖLGƏ *isim* цень; ~*də dincəlmək* адначываць у цені.

KÖLGƏLİK *isim* 1. цень; ~də *yatmaq* спаць у цени; 2. павець.

KÖMBƏ *isim* калач, баханка.

KÖMƏJK *isim* дапамога, садзейнічанне, падтрымка; *qardaşlıq* ~yi *bratэрская дапамога*, ~уə *çağırmaq* клікаць на дапамогу, ~yi-nə *gəlmək* прыйсці на дапамогу.

KÖMƏKÇİ *I isim* памочнік, памочніца; *etibarlı* ~ надзейны памочнік, *direktor* ~si *намочнік дырэктара*; *II sifət* дапаможны; ~ *vasitə*lər дапаможныя сродкі.

KÖMƏKLİ *zərf* супольна, сумесна, разам; ~ *işləmək* працаваць разам.

KÖMƏKLİK *isim* дапамога, падтрымка, садзейнічанне; ~ *göstərmək* аказваць дапамогу, *maddi* ~ матэрыяльная дапамога.

KÖMƏKSİZ *sifət* бездапаможны; ~ *qalmaq* застацца бездапаможным.

KÖMƏKSİZLİK *isim* бездапаможнасць, безабароннасць.

KÖMÜR *I isim* вугаль; ~ *yandırmaq* выпальваць вугаль, *daş* ~ каменны вугаль; *II sifət* вугальны; ~ *sənayesi* вугальная прамысловасць.

KÖMÜRÇÜ *isim* вугальшчык.

KÖNÜL *I isim* душа, сэрца; ~*lündə* на душы; *II sifət* душэўны, сардэчны; ~*ül xoşluğu* душэўная радасць, ~*ül bağlamaq* прывязацца ўсім сэрцам.

KÖNÜLLÜ *I sifət* 1. добраахвотна; ~ *vergi* добраахвотны падатак; 2. добраахвотніцкі; ~ *dəstə* добраахвотніцкі атрад; *II zərf* добраахвотна; ~ *yazılmaq* добраахвотна запісацца.

KÖNÜLSÜZ *zərf* неахвотна, з неахвотай, без жадання, неахвотна; ~ *danışmaq* неахвотна казаць.

KÖNÜLSÜZLÜK *isim* неахвота, нежаданне.

KÖP *isim* 1. ўздуцце; *qarın* ~ü *ўздуцце жывата*; 2. пухлость, прыпухласць, пухліна.

KÖPÜJK *isim* пена; *qəhvə* ~yü *кававая пена*, *sabun* ~yü *мыльная пена*.

KÖPÜKLƏN|MƏK *feil* пеніцца, успеўнацца, успеніць; *pivə* ~ir *nivə* пеніцца.

KÖPÜKLÜ *sifət* пеністы, пенны; ~ *südə* пеністае малако.

KÖRPƏ *I isim* дзіця і дзіцё; ~ *səsi* голас дзіця; *II sifət* 1. грудны; ~ *uşaq* грудное дзіця (немаўля); 2. дзіцячая; ~ *yaşlarından* з малалецтва.

KÖRPƏLİ *sifət* з немаўляткам, з малым, з грудным дзіцём; ~ *qadın* жанчына з немаўлём, з грудным дзіцём.

KÖRPƏLİK *I isim* маленства; ~*dən tanınmaq* ведаць з маленства; *II sifət* дзіцячы; ~ *dövrü* дзіцячы перыяд.

KÖRPÜ *I isim* мост; *ağac* ~ драўляны мост, *asma* ~ вісячы мост; *II sifət* маставы; ~ *dayağı* маставая апора.

KÖRPÜCÜK *isim* 1. масток; *taxta* ~ дашчаны масток; 2. ключыца; ~ *sınığı* пералом ключыцы.

KÖRÜK *isim* мех, мяхі; *dəmirçi* ~i *кавальскі мех*.

KÖSÖV *isim* галавешка, абгарэлае палена; *odlu* ~ надпаленае палена.

KÖSTƏVƏK *I isim* крот; *II sifət* кротавы; ~ *yuvası* кротавае нара.

KÖŞƏ *isim* выразаныя са скуры тонкія рамяні для пашыву збруі.

KÖŞƏK *isim* верблюдзяня і верблюдзянэ.

KÖTƏK *isim* удары, якія наносацца па целе палкай, дубінкай; пабоі.

KÖTÜJK *isim* пень; *palıd* ~yü *пень дуба*.

KÖVRƏK *sifət* 1. далікатны; ~ *buz* далікатны лёд; 2. чулівы, чулы; ~ *adam* чулівы (чулы) чалавек.

KÖVRƏLMƏK *feil* расчуліцца.

KÖVŞƏN *isim* 1. мокрае ржышча; 2. салома.

KÖYNƏK *I isim* кашуля; *ipək* ~ шаўковая сарочка; *II sifət* кашульны, на кашулі, ад кашулі; ~ *düyməsi* кашульны гузік, гузік ад кашулі.

KÖZ *isim* жар; *osağın* ~ü *жар вогнішча*.

KÖZƏR|MƏK *feil* 1. напальваць, напаліць; *kömür* ~ibdir *вуголле напаліліся*; 2. тлець; *tonqal* ~ir *вогнішча тлее*.

KÖZƏRTMƏK *feil* напальваць, напаліць.

KРАН *isim* кран; *su* ~i *водаправодны кран*.

KRANÇI *isim* кранаўшчык, кранаўшчыца.

KUMIK I *isim* кумык, кумычка.

KÜBAR I *isim* арыстакрат, арыстакратка; II *sifət* арыстакратычны; ~ *sətiyyəti арыстакратычнае (свецкае) грамадства*.

KÜÇƏ I *isim* вуліца; *geniş ~ шырокая вуліца, ~уə çықтағ выйсуци на вулицу*; II *sifət* вулічны; ~ *fənləri вулічныя ліхтары, ~ uşaqları вулічныя дзеці*.

KÜÇÜK *isim* шчанок.

KÜFTƏ *isim* фрыкадэлька.

KÜKNAR I *isim* елка, яліна; II *sifət* яловы; ~ *qozası яловая шышка*.

KÜKRƏMƏK *feil* бушаваць; *dalğalar ~yir хвали бушуюць*.

KÜKÜ *isim* кюке (яечня з зелянінай).

KÜKÜRD I *isim* сера; II *sifət* серны; ~ *zavodu серны завод*.

KÜKÜRDÜ *sifət* сярністы; ~ *qazlar сярністыя газы*.

KÜL *isim* попел; *siqaretin ~ü nonel (ad) цыгарэты*.

KÜLÇƏ *isim* 1. злітак; 2. самародак; *qızıl ~ залаты самародак*; 3. руда; *dəmir ~ жалезная руда*.

KÜLƏK *isim* вецер; *bərk ~ əsir дзьме моцны вецер*.

KÜLƏŞ I *isim* салома.

KÜLLƏMƏK *feil* пасыпаць, пасыпаць попелам; *ləkləri ~ насытаць попелам градкі*.

KÜLÜNG *isim* кірка; ~ *lə işlətək працаваць кіркай*.

KÜNC I *isim* вугал; *otağın ~ü вугал пакоя*; II *sifət* вуглавы.

KÜNCÜD I *isim* кунжут; II *sifət* кунжутны; ~ *yağı кунжутны алеі*.

KÜNDƏLƏMƏK *feil* катаць цеста.

KÜP¹ *isim* скарбонка.

KÜP² *isim* прыклад; *tüfəngin ~ü прыклад вінтоўкі*.

KÜPƏ *isim* гаршчок.

KÜR *sifət* капрызны; ~ *uşaq капрызнае дзіця*.

KÜRD I *isim* курд; II *sifət* курдскі; ~ *dili курдская мова*.

KÜRƏ¹ *isim* шар, сфера; ~ *nin mərkəzi цэнтр шара, Yer ~si Зямны шар*.

KÜRƏ² *isim* горан; *dəmirçi ~si кавальскі горан*.

KÜRƏK¹ *isim* лапата, лапатка.

KÜRƏK² I *isim* 1. спіна; ~ *yü üstə на спіне*; 2. лапатка; *sağ ~k правая лапатка*; II *sifət* лапатачны; ~ *k sütiyü лапатачная костка*.

KÜRƏN I *isim* рыжак; II *sifət* рыжы; ~ *at рыжы конь*.

KÜRК I *isim* шуба, футра; ~ *geyintək насіць футра*; II *sifət* шубны; ~ *uaخالığı шубны каўнер*.

KÜRSƏK *isim* спарванне.

KÜRSÜ¹ *isim* 1. табурэт, табурэтка; 2. крэсла; 3. кафедра; ~ *dən danışmaq гаварыць з кафедры*.

KÜRSÜ² I *isim* цокаль; II *sifət* цокальны.

KÜRT *isim* наседжванне; ~ *düşmək наседжаць яйкі*.

KÜRÜ *isim* ікра; ~ *töktək кідаць ікру*.

KÜRÜMƏK *feil* зграбаць лапатай.

KÜSDÜM I *isim* мімоза; II *sifət* мімозавы; ~ *yarpaqları мімозавае лісце*.

KÜSDÜRMƏK *feil* 1. пакрыўдзіць; *uşağı ~ пакрыўдзіць дзіця*; 2. пасварыць; *rəfiqləri ~ пасварыць сябровак*.

KÜSƏYƏN *sifət* крыўдлівасць; ~ *uşaq крыўдлівае дзіця*.

KÜSKÜN *sifət* пакрыўджаны; ~ *baxış پاکрыўджаны погляд*.

KÜSMƏK *feil* крыўдзіцца, пакрыўдзіцца; *dostundan ~ пакрыўдзіцца на аднаго*.

KÜSÜ *isim* крыўда; ~ *saxlamaq быць у крыўдзе*.

KÜSÜLÜ *sifət* пакрыўджаны, у сварцы; ~ *olmaq быць у сварцы*.

KÜSÜLÜLÜK *isim* перапалка, разлад.

KÜT I *sifət* тупы; ~ *balta тупая сякера*, ~ *adam тупы чалавек*; II *isim* тупы, тупіца.

KÜTLƏ *isim* маса; *soyuq hava ~ləri халодныя масы наветра, maddənin ~si маса рэчываў*.

KÜTLƏŞMƏK *feil* прытупляецца, прытупіцца; *bıçaq ~ib нож прытупіўся*.

KÜTLƏVİ *sifət* масавы; ~ *hərəkət* масавы рух.

KÜTLÜ|K *isim* тупасць; *baltanın* ~*yü* тупасць сякеры.

KÜTÜM *isim* кутум.

KÜY *isim* шум; *küçədəki* ~ вуличны шум, ~ *qaldırmaq* падняць шум.

- Q -

QAB *isim* 1. посуд, пасуда; *tətbəx* ~ і кухонны посуд, *gil* ~ гліняны посуд, *saxsı* ~ фаянсавы посуд; 2. футляр; *eynək* ~ і футляр (футарал) для акуляр; 3. тара; *şüşə* ~ шкляная тара.

QABÁ *sifət* грубы, гаматны, звераваты; ~ *adat* грубы чалавек, ~ *söz* грубы слова, ~ *uyn* грубы воўна, ~ *paçsa* грубая тканіна, ~ *dəri* грубая скура, ~ *zarafat* грубы жарт, ~ *yemlər* грубыя кармы.

QABÁQ¹ *isim* гарбуз; ~ *bişirmək* варыць (гатаваць) гарбуз.

QABÁ|Q² I *qoşma* перад; *evin* ~*ğında* перад домам, *yeməkdən* ~ перад ядой; II *zərf* спачатку, спарша, перш.

QABÁQCADAN *zərf* спачатку, спярша, перш, раней; *bu* ~ *olub* гэта было раней.

QABAQCÍL *sifət* перадавы; ~ *müəssisə* перадавое прадпрыемства, ~ *dəstə* перадавы атрад.

QABAQLAMÁQ *feil* 1. апярэдзіць, выперадзіць; *rəqibi* ~ апярэдзіць саперніка; 2. папярэдзіць; *təhlükəni* ~ папярэдзіць аб набяспецы, *hadisələri* ~ папярэдзіць падзеі.

QABAQLÍQ *isim* 1. налобнік (жаночнае аздабленне); 2. бах **Önlük**.

QABALAŞMÁQ *feil* грубець.

QABALÍQ *isim* грубасць, грубіянства.

QABÁN *isim* кабан, дзік, парсюк, вяп-рун; ~ *ovı* паляванне на кабану (дзікоу); \diamond *yaralı* ~ *a dönmək* разюшыца, разлютавацца.

QABÁR *isim* 1. пухір, выдыр, гуз; 2. мазоль.

QABARCÍQ *isim* пухір, вадыр, бурбалка; *sabun* ~ *ları* мыльныя бурбалкі.

QABARCIQLÍ *sifət* пузыраваты, пузыркаваты, пузырысты, пухірысты; ~ *polad* тэх. пузыркаватая сталь.

QABARÍQ *sifət* выпуклы, пукаты; ~ *güzgü* выпуклая люстра, ~ *şüşə* выпуклае шкло, ~ *tikiş* выпуклы шво.

QABARIQLÍ *sifət* узгоркаваты, узгорысты, гузаваты, мышкаваты; ~ *yer* гузаватая мясціна.

QABARIQLÍQ *isim* пукатасць, выпукласць, узгорыстаць; *yerin* ~*ği* узгорыстаць мясціны.

QABARLAMÁQ *feil* набракаць, напухаць, успухаць.

QABARLÍ *sifət* узгоркаваты, узгорысты, гузаваты, мазольны; ~ *əllər* мазольныя рукі.

QABARMÁQ *feil* 1. узнімацца; 2. падысці, падыходзіць; *xətir* ~*ır* падыходзіць цеста; 3. грубіяніць, дзерзкапаводзіць (трымаць) сябе.

QABARTÍ *isim* вапукласць, пукатасць; *süžənin* ~*si* выпукласць шкла.

QABARTMAQ *feil* 1. узнімаць, узняць; 2. узлахмаціць, ускалмаціць, ускудлаціць, натапырыцьшэрсць, пёры; 3. мазоліць, намазоліць.

QABÍQ *isim* 1. кара; *ağacın* ~*ği* кара дрэва; 2. шалупайка (шкарлупіна); *uturtan* ~*ği* шалупайка яйца; 3. лупіна; *portağal* ~*ği* апельсінавая лупіна; 4. шалупіна; *kartof* ~*ği* бульбяная шалупіна; 5. скура; *ilan* ~ *ği* змяіная скура; *QYer* ~*ği* змяіная кара, *beyin* ~*ği* кара галаўнога мозгу; ~*q qoymaq* (~*qdan sıxmaq*) лезціса скуры.

QABIQLÍ *sifət* пакрыты абалонкай, шалупайкай (шкарлупінай).

QABIQSÍZ *sifət* лушчаны, лузаны, шатравальны, шатраваны; ~ *yarma* шатраваны крупы.

QABIRĜÁ *isim* рабро; ~ *sinıği* пералом рабра.

QABIRĜALÍ *sifət* рабрысты, моцны; ~ *toz ağacı* рабрыстая бяроза, ~ *adam* моцны чалавек.

QABIRĜASÍZ *sifət* без рабра.

QAB-QACÁQ *isim* начынне; *mis* ~ медная начынне.

QABLAMÁQ *feil* запаковаць, пазапакоуваць, упакоуваць; *aşuraları* ~ запакаваць рэч.

QABLÍ *sifət* футлярны, футаральны.

QABÓY *isim* гобой.

QABSÍZ *sifət* без посуд.

QAÇAĜÁN *isim* бягун.

QAÇÁQ *isim* бягляк.

QAÇAQÇÍ *isim* кантрабандыст.

QAÇAQÇILÍQ *isim* разбойніцтва, кантрабанда; ~ *eləmək* (*etmək*) разбойнічаць.

QAÇÍŞ *isim* бег, прабег; *avtomobil* ~*i* аўтамабільны прабег.

QAÇIŞÇÍ *isim* бягун.

QAÇQÍN *isim* бежанец.

QAÇQINÇILÍQ *isim* бежанства.

QAÇMÁQ *feil* 1. бегчы; *yüz metr* ~ бегчы сто метраў; 2. уцякаць, унікаць; *var gücü ilə* ~ уцякаць з усіх ног, *əsirlikdən* ~ уцякаць з палону.

QADÁ *isim* бяда, бядота, ліха.

QADAĜÁN *isim* забарона; ~ *etmək* забараніць.

QADÁ|Q *isim* заклёпка; *qayçıtn* ~*ği* заклёпка нажніц (ножан).

QADÍN I *isim* жанчына; *evdar* ~ хатняя гаспадыня, *dul* ~ удава; II *sifət* жаночы; ~ *ətəyi* жаночая праца, ~ *sinsi* жаночы род, ~ *məsləhətxanası* жаночая кансультацыя; *Q Beynəlxalq ~lar günü* Міжнародний жіночы день.

QADINLÍQ *isim* жаночкасць.

QAFİYƏ *isim* рыфма.

QAFİYƏBÁZ *sifət* рыфмаплёт, рыфмач.

QAFİYƏBAZLÍQ *isim* рыфмаплётства, рыфмацтва.

QAFİYƏLÍ *sifət* рыфмованы; ~ *seir* рыфмованы верш.

QAFİYƏLƏNDİRİLMƏK *feil* рыфмавацца.

QAFİYƏSÍZ *sifət* нерыфмованы.

QAFİYƏSİZLİK *isim* без рыфмы.

QAĜAYÍ *isim* чайка; *ağ* ~ беляя чайка.

QAX *isim* сухафрукты, сушаныя фрукты; ~*dan kompot bişirmək* варыць кампот з сушаных фруктаў.

QAXÁC *isim* вяленае мяса, вяленая рыба.

QAXACIMÁQ *feil* 1. сохнуць, засыхаць, высахнуць; 2. худзець.

QAXACLAMÁQ *feil* вяліць, правяліць.

QAXÍNC *isim* упікі (упіканне), дакор (дакаранне).

QAXSI|MÁQ *feil* горкнуць, прагоркнуць, зялчаць, зялчэць; *istidən yağ ~yır ad snëki aley* горкнет.

QALÁ *isim* 1. крэпасць; 2. вежа; \diamond **Qız ~si** Дзявочая вежа; 3. цытадэль; 4. турма, астрог.

QALÁQ *isim* стос, куча, кіпа.

QALAMÁQ *feil* 1. складаць, складваць, навальваць, накідаць, накідваць; 2. паліць, ацяпляць, распаліць, распальваць; *sobanı ~ paliçy u peçy.*

QALÁY *isim* волава, палуда.

QALAYÇÍ *isim* лудзільшчык.

QALAYÇILÍQ *isim* рамяство лудзільшчыка.

QALAYLAMÁQ *feil* лудзіць; *mis qabı ~ ludziçy medny posud, samavarı ~ ludziçy samavar.*

QALAYLÍ *sifət* алавянны; *~ qab ludžany posud.*

QALDIRICÍ *sifət* падёмны; *~ kran padëmny kran.*

QALDIRMÁQ *feil* 1. падняць, падымаць, паднімаць; *dəsmalı döşətdədn ~ padymaçy (padnimaçy) xustku z padlogi, ştanqı ~ padnyaçy ştanqu, bayraq ~ padymaçy (padnimaçy) flag;* 2. узвышаць, павышыць; *nüfuzını ~ uznimaçy (navyшыць) autarýtət;* 3. ліквідаць, устараніць, знішчыць; *manəələri aradan ~ ustaraniçy (znішчыць) перашкоду;* \diamond *ayağá ~ padnyaçy na nogi, məsələ ~ padnyaçy pytanne, üsyan ~ padnyaçy pauçstanne.*

QALXÁN *isim* шчыг; *dairəvi ~ kruzly шычыт.*

QALXANVARÍ *sifət* шчытападобны; *~ vəz шычытападобная залоза.*

QALXMÁQ *feil* 1. падняцца, устаць; *ayağá ~ ustaçy, dağá ~ padnyaçy na гару;* 2. паправіць; *yataqdan ~ napraviçy;* 3. пачаць, распачаць, арганізваць, узяцца; *mübarizəyə ~ pачаць барацьбу.*

QALÍQ *isim* 1. астатак, рэшта, астача; *təbləğın ~ğı rəştu сумы, qida ~ğı rəştu ежы;* 2. перажытак; *keçmişin ~ları перажыткі мінулага.*

QALİQLÍ *sifət* *riyaz.* з астачай; *~ bölünmə* дзяленне з астачай.

QALİQSÍZ *sifət* *riyaz.* без астачі.

QALÍN *sifət* 1. тоўсты, шчыльны; *~ parça* шчыльная матэрыя, *~ kitab* тоўстая кніга, *~ dodaqlar* тоўстыя губы; 2. густы; *~ meşə* густы лес.

QALINLAŞDIRMÁQ *feil* патаушчаць, патаусціць.

QALINLÍQ *isim* таушчыня, гушчыня, густата; *kitabın ~ğı таушчыня кнігі.*

QALİB *isim* пераможца, пераможніца; *~ qəlmək* перамагчы.

QALMÁQ *feil* застацца (заставацца), астацца (аставацца); *tək ~ заставацца (аставацца) аднаму, öz fikrində ~ заставацца пры сваёй думцы, qüvvədə ~ заставацца у сіле, uerdə ~maq* застацца ў жытых.

QALMAQÁL *isim* скандал, крык, дэбош, шуміха; *~ salmaq* іскандаліць, заскандаліць.

QALMAQALÇÍ *isim* скандаліст, скандалсітка, дэбашыр.

QALMAQALLÍ *sifət* скандальны; *~ iş* скандальная справа, *~ hadisə* скандальное здарэнне.

QALPÁQ *isim* каупак, шлем; *dalğic ~ğı* вадалазны шлем.

QALPAQLÍ *sifət* з каупакам.

QALTÁQ *isim* ленчык, падсядзелік.

QALTAQÇÍ *isim* седзельнік.

QAMAŞDIRMÁQ *feil* 1. асляпляць, асляпіць; 2. нагнаць аском;

QAMAŞMÁQ *feil* 1. асляпляцца; *gözü ~ быць аслепленым;* 2. нагнаць аскому; *dişi ~ зубы звесці аскому.*

QAMÇÍ *isim* пугу, канчук, нагайка.

QAMÇILAMAQ *feil* хвастаць, сцёбаць, сцябаць, біць пугай; *atı ~ хвастаць (сцёбаць, сцябаць) каня пугай.*

QAMƏT *isim* стан, целасклад, фігура, постаць; *gözəl* ~ прыгожая фігура.

QAMƏTLİ *sifət* стройны, самавіты, паважны, мажны; ~ *qız* стройная (зграбная) дзяучына.

QAMİŞ *isim* чарот, трыснэг (трысцё); *şəkər* ~ і цукровы трыснэг.

QAMIŞLIQ *isim* чаротавы (чарацяны) зараснік.

QAN I. *isim* кроў; ~ *qruru* група крыві, ~ *in laxtalanması* згусанне крыві, ~ *tökmək* праліць кроў; II. *sifət* крываваы, крывяной; ~ *təzyiqi* крывяны ціск, ~ *qardaşları* крэўныя браты; \diamond ~ *in qaraltmaq* псаваць, сапсаваць настрой, ~ *in tökmək* праліць, праліваць кроў.

QANACAQ *isim* ветліваць, ветласць, далікатнасць, разуменне.

QANACAQLI *sifət* свядомы, ветлівы, далікатны, выхаваны; ~ *adam* свядомы чалавек.

QANACAQSIZ *sifət* недалікатны, няветлівы, непачцівы, нявыхаваны; ~ *adam* нявыхаваны чалавек.

QANAD *isim* крыло; *quşun* ~ *ları* крылы птушкі; ~ *calmaq* махаць крыламі, *təuyarənin* ~ і крыло самалёта.

QANADLANMAQ *feil* акрыляцца, распасцерці крылы.

QANADLI *sifət* крылаты; ~ *qarışqa* крылаты мурашка.

QANADSIZ *sifət* бяскрылы; ~ *arı* бяскрылая пчала.

QANA|MÁQ *feil* кроватачыць; *yara* ~ *di* рана кроватачыла.

QANÇIR *isim* кровападцёк, сіняк.

QANDÁL *isim* 1. кайданы; ~ *vurmaq* захаваць у кайданы; 2. наручнікі; 3. аковы, пумы.

QANDALLAMAQ *feil* закаваць, закоўвалі ў кайданы.

QANDALLI *sifət* закаваны, пазакоуваны.

QANÉ: ~ *etmək* задавальняць, задавольліць; ~ *olmaq* здавольвацца, задавальняцца.

QANIQ *sifət* крыважэрны; ~ *it* крыважэрная сабака.

QANIRMAQ *feil* выкручваць, выварочваць; *qollarını* ~ выкручваць рукі.

QANQÁL *isim* бадзьяк, чартапалох, тарнік.

QANQALLI *sifət* з чартапалохам, з татарнікаў; ~ *sahə* ўчастак, зарослы татарнікаў.

QANQALLIQ *isim* зараснік бадзьяка, чартапалоха.

QANLI *sifət* крываваы; ~ *göz yaşları* крываваы слёзы, ~ *koynək* крываваы кашуля, ~ *izləg* крываваы сляды.

QANMAQ *feil* разумець, ведаць, знаць, зразумець.

QANMAZ *sifət* няцямлiвы, някемны, тупы; ~ *adam* няцямлiвы чалавек.

QANMAZLIQ *isim* няцямлiвасць, някемнасць; ~ *etmək* хаміць, наводзіць сябе нахамску.

QANSIZ *sifət* 1. малакроўны, бледны; 2. бязлітасны, люты, жорсткі, бессардэчны.

QANSIZLIQ *isim* 1. малакроўе, анемія; 2. бяздушнасць, бессардэчнасць.

QANUN *isim* пастанова, закон; *əsas* ~ асноўны закон, *seçki* ~ і выбарачны закон, ~ *u gözlətmək* выконваць закон, ~ *rozuntusu* парушэнне закона.

QANUNÇULUQ *isim* законнасць.

QANUNİ *sifət* 1. законны; ~ *nigah* законны шлюб; 2. заканамерны; ~ *proses* заканамерны працэс.

QANUNİLƏSMƏK *feil* узаконьвацца.

QANUNİLİK *isim* 1. законнасць; 2. заканамернасць.

QANUNLAŞDIRMAQ *feil* узаконьваць, узаконіць.

QANUNSUZ *sifət* беззаконны, незаконны; ~ *hərəkət* незаконны учынак.

QANUNSUZLÚQ *isim* 1. беззаконнасць; 2. незаконнасць.

QANUNŞÜNÁS *isim* заканазнавец, юрыст.

QANUNŞÜNASLIQ *isim* заканазнаўства.

QAPÁ|Q *isim* 1. накрыўка; 2. клапан, заглушка, засланка; *soba* ~ *ği* засланка печы; 3. каронка; *diş* ~ *ği* зубная каронка.

QARAQLAMÁQ *feil* закрываць, затыкаць, пакрыць, зашпунтоваць.

QARAQSÍZ *sifət* безнакрыўкі, адчынены; ~ *yeşik* адчыненая скрынка.

QAPALÍ *sifət* 1. крыты; ~ *stadion* крыты стадыён; 2. закрыты; ~ *royal* закрыты раяль, ~ *heca* закрыты склад; 3. замкнуты, замкнёны; ~ *fəza* замкнутая прастора, ~ *xətt* замкнутая лінія.

QAPALILÍQ *isim* замкнутасць, замкнёнасць.

QAPAMÁQ *feil* 1. зачыняць, загортваць; *qarını* ~ зачыняць дзверы, *kitabı* ~ загортваць кнігу; 2. заткнуць; *deşiyi* ~ заткнуць дзірку; 3. закрываць; *iclası* ~ закрываць сход.

QAPÁN *isim* дзесятковыя вагі, рыначныя вагі.

QAPANÇÍ *isim* вагаушчык, вагаушчыца.

QAPANÇILÍQ *isim* праца (пасада) вагаушчыка.

QAPAN|MÁQ *feil* 1. зачыняцца, загортвацца; 2. заткнуцца, зашпунтавацца, закупаць; 3. закрывацца, закрывацца; *gözlər* ~ді закрылісь вочы.

QAPÁZ *isim* удар далонью; ~ *vurmaq* нанесці удар далонью.

QAPAZLAMÁQ *feil* удараць, ударыць па галаве, біць па галаве далонью.

QAPAZLAŞMÁQ *feil* біць адзін аднаго (адзін другога) па галаве далонью.

QAPÍ *isim* дзверы; *acıq* ~ адкрытая дзверы, ~ *dəstəyi* ручка дзвярэй, ~ *nı* астақ адчыніць дзверы, ~ *nı örtmək* зачыніць дзверы.

QAPİÇÍ *isim* 1. брамнік, вартаунік; 2. варатар, галкіпер.

QAPİÇİLÍQ *isim* 1. пасада (праца) брамніка, вартауніка; 2. абавязкі галкіпера, варатара.

QAP|MÁQ *feil* 1. хапаць, хватаць, схапіць; 2. кусаць, укусіць, кусацца; *it* ~ді сабака ўкусіла.

QAR *isim* снег; *sulu* ~ мокры снег, ~ *yağır* снег ідзе, ~ *əriyir* снег растае.

QARÁ *sifət* чорны; ~ *rəng* чорны колер, ~ *dop* чорны плацце, ~ *saç* чорныя валасы, ~ *çörək* чорны хлеб, ~ *metalurgiya* чорная ме-

талургія; \diamond ~ *qızıl* чорнае золата (нафта), ~ *qüvvələr* чорныя сілы, ~ *gün* чорны дзень; ~ *ca-maat* чэрнь(чэрні); ~ *fəhlə* чорнарабочы.

QARAÇÍ *isim* цыган, цыганка.

QARALAMÁQ *feil* 1. чарніць; 2. закрэсліваць; *yazını* ~ закрэсліваць ліст.

QARALÍ|Q *isim* чарната; *dərinin* ~ğı чарната скуры.

QARAL|MÁQ *feil* 1. чарнець; *qümüş* ~ *ır* серабро чарнее; 2. віднецца, быць бачным; *uzaqda meşə* ~ *ırdı* удалечыні відаць быў лес; 3. цямнець; *hava* ~ *ır* цямнее.

QARAMÁL *isim* жывёла, скаціна, быдла; *sıns* ~ племянная жывёла.

QARANQÜŞ *isim* ластаўка; *şəhər* ~ *ı* гарадская ластаўка; \diamond *ilk* ~ першая ластаўка.

QARASÍZ *sifət* без прыправы (аб плоу).

QARASÓV *sifət* чарнаваты; ~ *rəng* чарнаваты колер.

QARAŞÍN *sifət* чарнявы, смуглы; ~ *qız* чарнявая дзяўчына (дзеўчына).

QARAŞÁM *isim* лістоўніца.

QARDÁŞ *isim* брат; *doğma* ~ родны брат, *süd* ~ *ı* малочны брат, *ögey* ~ неродной брат, *böyük* ~ старэйшы брат.

QARDAŞLAŞMÁ *isim* братанне.

QARDAŞLAŞMÁQ *feil* братацца.

QARDAŞLÍQ *isim* брацтва, братэрства.

QARÓT *isim* аграбленне, апрабаванне, рабаванне; ~ *etmək* рабаваць, апрабаваць.

QARƏTÇÍ *sifət* грабежніцкі, рабауніцкі.

QARƏTÇİLİK *isim* рабунак, рабаванне, разбойніцтва.

QARĞÁ *isim* варона, крумкача; *ala* ~ варона, *qara* ~ чорная крумкача.

QARĞÍ *isim* трыснёг, чарот.

QARĞIDALÍ *isim* кукуруза.

QARĞIDALİÇÍ *isim* кукурузавод.

QARĞIDALİÇİLÍQ *isim* кукурузаводства.

QARĞIDALİLİK *isim* кукурузны ўдзел.

QARĞIMÁQ *feil* праклясці, праклінаць.

QARĞIŞ *isim* праклён; ~ *etmək* праклінаць.

QARĞIŞLAMÁQ *feil* бах **Qarğamaq**.

QARÍ *isim* старая, бабка, бабуля.

QARIMÁQ *feil* 1. старыцца, старэць; *qoşa* ~ разам састарэць; 2. заседзецца, засядзецца у деуках.

QARÍM *isim* яма, яміна, упадзіна, западзіна; ~ *aştaq* *вырыць роў*.

QARÍN *isim* 1. жывот, жыццё; 2. *dan*. страўнік.

QARINCÍQ *isim* брушко, *dan*. живоцік.

QARINLÍ *sifət* пузаты, таустапузы, таустабрухі; ~ *satovar* *пузаты самавар*.

QARÍŞ *isim* пядзя; *bir* ~ *torraq* пядзю зямлі, *hər* ~ *кожная пядзя*.

QARIŞDIRMÁQ *feil* змешваць, перамешваць, змваць; *gili* ~ *перамешваць гліну*, *uşi* ~ *перамешваць муку*, *közü sobada* ~ *перамешваць вуголле у печцы*.

QARIŞIŖ *sifət* змяшаны, мяшаны, зблытаны; ~ *ədədlər* *змешаны лік*, ~ *teşə* *мяшаны*.

QARIŞIQLÍQ *isim* змяшанасць, змешанасць, зблытанасць.

QARIŞIQSÍZ *sifət* чысты, суцэльны, неразведзены; ~ *qızıl* *чысты золата*, ~ *spirt* *чысты спирт*, ~ *süüd* *неразведзенае малако*, ~ *şaxır* *неразведзенае віно*, ~ *parca* *суцэльны кавалак*.

QARIŞQÁ *isim* мурашка; *teşə* ~*si* *лесная мурашка*, *qırtızı* ~ *чырвоная мурашка*.

QARÍŞ-QARÍŞ *zərř* 1. пядзяю; ~ *ölçmək* *вымяраць пядзяю*; 2. пядзю за пядзяю, паўсюдна; ~ *gəztək* *хадзіць пядзю за пядзяю*.

QARIŞMÁQ *feil* 1. мяшацца, змешвацца, перамешвацца; 2. мяшацца, умешвацца; *özqələrin işlərinə* ~ *умешвацца (мяшацца) у чужыя справы*.

QARQARÁ¹ *isim* катушка, шпуля, шпулька; *ağ sap* ~*si* *шпулька белых нітак*.

QARQARÁ² *isim* паласканне; ~ *etmək* *паласкаць*, *boğazı* ~ *etmək* *паласкаць горла*.

QARLA|MÁQ *feil* снег ісці; ~*ur* *снег ідзе*.

QARLÍ *sifət* снежны; ~ *qış* *снежная зіма*, ~ *tufan* *снежная бура*.

QARMÁ|Q *isim* 1. кручок, аплік, подвесной крюк; 2. вуда, вудочка; ~*ği suya atmaq* *закінуць вуду (вудочку)*.

QAROVÚL *isim* варта, каравул; ~ *çəktək* *несці варту*, *varтаваць*, ~*и дәүізмək* *змяніць каравул*, *fəxri* ~ *ганаровая варта*.

QAROVULÇÚ *isim* вартаўнік, каравульшчык.

QAROVULÇULÚQ *isim* служба каравульшчыка (вартаўнікі); ~ *eləmək* (*etmək*) *служыць вартаўнікам*.

QAROVULLAMÁQ *feil* каравуліць, вартаваць, пільнаваць.

QARPÍZ *isim* кавун; ~ *dilimi* *кусок кавуна*.

QARPIZLÍQ *isim* кавуновы участак (участак, засаджаны кавунамі).

QARPISATAN *isim* прадавец кавунав.

QARŞÍ *sifət* процілеглы, супрацьлеглы; ~ *tərəf* *процілеглы бок*, ~ *sahil* *процілеглы бераг*.

QARŞILAMÁQ *feil* сустракаць, сустрэць; *qonaqları* ~ *сустрэць гасцей*.

QARŞILÍ|Q *isim* 1. аплата, адказ, кампенсацыя; 2. адпаведнік; *Azərbaycan sözlərinin belarusca* ~*ği* *беларускія адпаведнікі азербайджанскіх слоў*.

QARŞILİQLÍ *sifət* узаемны; ~ *münasibətlər* *узаемныя адносіны*.

QART *sifət* 1. стары, узмужнелы, сталы, застарэлы; ~ *toyuq* *старая курыца*.

QARTÁL *isim* арол.

QARTMÁQ *isim* струп, скарынка.

QARTMAQLANMÁQ *feil* пакрывацца ступамі.

QARTMAQLÍ *sifət* струпавы.

QASÍQ *isim* пахвіна, лабок.

QASIRĖÁ *isim* віхор (віхура), смерч, ураган.

QASIRĖALÍ *sifət* віхравы, ураганны; ~ *hərəkət* *fiz. віхравы рух*.

QASİD *isim* ганец, пасланец, нарачны; ~ *göndərmək* *наслаць ганца*.

QASNÁQ *isim* бax **Qartmaq**.

QAŞ *isim* 1. брыво, бровы; *qara* ~*lar* *чорны бровы*; \diamond ~*larını çatmaq* *насупліваць бровы*; 2. каштоуны камень на кольце; 3. лука; 4. змрок, прыщмак; \diamond ~ *qaralanda* *прыщмакам*.

QAŞÍ|Q *isim* ложка; *çay ~ği* чайная ложка, *xöräk ~ği* столовая ложка, *qıtmış ~syrэbrаная ложка*.

QAŞIQLAMÁQ *feil* хлебаць, сёрбаць лыжкай.

QAŞIMÁQ *feil* 1. чухаць, церці, шараваць, пачухаць (папачухаць, папачухаць); *ayağıtı ~ пачухаць нагу, üzünü ~ церці твар*; **♦** *boynunun ardını ~ натыліцу чухаць*; 2. выскрабці, павыскрабаць, павыскрэбаць.

QAŞINMÁ *isim* 1. чуханне; 2. саскрабанне, выскрабанне, саскрэбанне, выскрэбанне.

QAŞINMÁ|Q *feil* чухацца, свярбець; *beli ~ır spına свярбіць*.

QAŞQÁ *isim* 1. зорачка, лапіна (у жывелы, у жылеліны); 2. лоб, ілба.

QAŞLI¹ *sifət* броўны; *qara ~ чарнабровы*,

QAŞLI² *sifət* з каменем; *~ üzük пярсцёнак з каменем, пярсцень з камням*.

QAŞÓV *isim* скрабніца.

QAŞOVLAMÁQ *feil* чысціць; *atı ~maq чысціць каня скрабніцай*.

QAT *isim* 1. слой, пласт; *yerin (torpağın) uyxarı ~ları верхніе слаі (пласты) глебы*; 2. нябесы, гарызонт; **♦** *göyün yeddinci ~ında на сёмым небе*.

QATÁR¹ *isim* 1. чарада, караван; *durna ~ı журауліны караван*; 2. поезд, цягнік; *sərnışın ~ı пасажырскі поезд, yük ~ı таварны поезд (цягнік)*.

QATÁR² *isim* *mus.* усходні мелодыя (мугам).

QATÍ *sifət* 1. густы, шчыльны; *~ mürəbbə густое варэнне, ~ tüstü густы дым*; 2. заўзяты; *~ düştən заўзяты вораг*; 3. канцэнтраваны; *~ yemlər канцэнтраваныя кормы*.

QATÍQ *isim* сыракваша, кіслае малако; *~ çalmaq заквасіць малако*.

QATIQLÍ *sifət* з сыраквашай.

QATILANMÁQ *feil* згушчацца, згушціцца.

QATILÍQ *isim* 1. гушчыня, густата; 2. канцэнтрацыя.

QATILMÁQ *feil* 1. прыбауляцца, прыбываць, дабауляцца, дадавацца; 2. разбауляцца; 3. прымешвацца, дамешвацца.

QATÍM *isim* мешаніна, сумесь.

QATÍR *isim* мул.

QATIRÇÍ *isim* той, хто разгадоувае мулава.

QATIRÇILÍQ *isim* мулаводства, мулагадоуля.

QATIŞÍQ *sifət* змяшаны, змешаны, мяшаны; *~ hörgü мяшаны мур, ~ тауе змяшаная вадкасць*.

QATÍL *isim* забойца.

QATÍLLİK *isim* 1. забойства; зрабіць забойства; 2. злачыства, ліхадейства.

QATQÍ *isim* 1. прымесь, прымешка, дамешка; 2. лігатура (прымесь металаў).

QATLAMÁ¹ *isim* 1. складанне, складванне; *vərəqləri ~ складванне лістав*; 2. згінанне, згібанне, загінанне.

QATLAMÁ² *isim* пластовасці праснак.

QATLAŞMÁQ *feil* 1. слаіцца, наслаіцца, напластавацца; 2. цярпець, пераносіць; *zəhmətə ~ працаваць, çətinliyə ~ пераносіць цяжкасці*.

QATMACÁ *isim* мешаніна, сумесь.

QATMÁQ *feil* 1. умешваць, пры-мешваць прыбауляць, дамешваць, дабауляць; 2. ублытываць, ублытаць, умяшваць.

QATRÁN *isim* смала, дзёгаць; *ağac ~ı дрэўная смала, şat ~ı сасновая смала*.

QATRANÇÍ *isim* смалакур.

QATRANLAMÁQ *feil* смаліць, засмольваць, засмаліць, прасмаліць; *qayığı ~ прасмаліць лодку*.

QATRANLÍ *sifət* дзягцярыны, дзёгцеы; *~ sabun дзягцярыны мыла*.

QAVÁL *isim* бубен; *~ vurmaq (çalmaq) іграць на бубне*.

QAVALÇÍ *isim* хто іграе на бубні.

QAVRAMÁQ *feil* успрымаць, успрыняць, улоуліваць, улавіць, засвойваць; *dərsi ~ засвойваць урок*.

QAVRAYÍŞ *isim* успрыманне; *~ qanunları законы успрымання*.

QAYÁ *isim* скала, вагацца.

QAYALÍ *sifət* скалісты; ~ *dağlar* скалістыя горы, ~ *sahil* скалісты бераг.

QAYALÍQ *isim* скалісты мясцовасць.

QAYĆÍ *isim* нажніцы; *manikür* ~ *si* манікюрныя нажніцы, *bağ* ~ *si* садовыя нажніцы, *əl* ~ *si* ручныя нажніцы.

QAYÇILAMÁQ *feil* стрыгчы, астрыгаць, абстрыгаць.

QAYDÁ *isim* 1. правіла; *davranış* ~ *lari* правіла наводзін, граматычнае правіла; 2. парадак; *inzibati* ~ *da* у адміністрацыйным парадку, *mütəşəkil* ~ *da* арганізаваным парадкам, *səsvərtə* ~ *si* парадак галасавання; ♠ ~ *yaratmaq* наводзіць парадак.

QAYDALÍ *sifət* акуратны, правільны.

QAYDASÍZ *sifət* неакуратны, неправільны, бязладны, хаатычны; ~ *ouun* гульня без правілаў.

QAYDASIZLÍQ *isim* беспарадак, непарадак, бязладдзе, неакуратнасць, нядбайнасць, бязладнасць; *ütümü* ~ *agulyňy* беспарадак.

QAYĞANÁQ *isim* яечня; ~ *bişirtmək* падпячы(падпражыць) яечню

QAYĞÍ *isim* клопат, турбота; ~ *sinü çəktək* *kiminsə* наклапаціцца аб кім-небудзь, ~ *göstərmək* праяўляць клопат.

QAYĞIKÉŞ *sifət* клапатлівы, спагадлівы, чулы; ~ *apa* клапатлівая маці.

QAYĞIKESLİK *isim* клапатлівасць, заклапочанасць.

QAYĞILANMÁQ *feil* клапаціцца, турбавацца.

QAYĞILÍ *sifət* клапатлівы, заклапочаны; ~ *baхіş* заклапочаны погляд.

QAYĞISÍZ *sifət* без клопат, без турбот.

QAYĞISIZLÍQ *isim* бесклапотнасць, беспечнасць; ~ *göstərmək* праявіць бепечнасць.

QAYIDÍŞ *isim* вяртанне, зварот.

QAYÍQ *isim* лодка; *sualtı* ~ падводная лодка.

QAYIQĆÍ *isim* лодачнік, чаўняр.

QAYÍN *isim* 1. дзевер; 2. швагер.

QAYINANÁ *isim* 1. свякроу, свякруха; 2. цешча.

QAYINATÁ *isim* 1. свёкар; 2. цесць.

QAYIRMÁQ *feil* 1. рабіць, зрабіць, па-рабіць, вырабіць, гатаваць; *üzük* ~ рабіць кольца; 2. чыніць, учыняць, паправіць, адрамантаваць.

QAYÍŞ *isim* 1. рэмень, папруга, дзяга; *tüfəng* ~ *i* рэмень вінтоўкі, *uđəhər* ~ *i* седлавы рэмень; 2. тэх. пас.

QAYITMÁQ *feil* варочацца, вяртацца; *vətəpə* ~ варочацца на радзіму, *səbhədən* ~ вярнуцца з фронту.

QAYMÁQ *isim* смятанка, сливки; ~ *уетək* есці смятанку.

QAYNÁQ¹ *isim* крыніца.

QAYNÁQ² *isim* кіпцюр, капцюр, кіпец.

QAYNÁ|Q³ *isim* зварка; *avtoğen* ~ *ğı* аўтагенная зварка, *elektrik* ~ *ğı* электрычная зварка, ~ *етək* зварыць.

QAYNAQĆÍ *isim* зваршчык, зваршыца.

QAYNAQLAMÁQ *feil* 1. зварваць, зварыць; *boruları* ~ зварваць трубы; 2. прыпяць, паяць, прылітаваць, літаваць.

QAYNA|MÁQ *feil* 1. кіпец, закіпец; *su* ~ *yır* вада кініць, *iş* ~ *yır* работа кініць; 2. бурліць; *meydan* ~ *yırdı* плошча бурліла.

QAYNAMÍŞ *sifət* кіпячыны, гатаваны, параны; ~ *su* кіпячоная (гатаваная) вада, ~ *süđ* кіпячонае (паранае) малако.

QAYNÁR *sifət* гарачы; ~ *saу* гарачы чай, ~ *su* гарачая вада; ♠ ~ **xətt** гарачая лінія.

QAYSÁQ *isim* скарынка; ~ *bağlamaq* пакрыцца скарынкай.

QAYSÍ *isim* бax Ərik.

QAYTÁN *isim* шнур, матузок; *ayaqqabı* ~ *i* шнуркі для абутку.

QAYTANLAMÁQ *feil* 1. шнураваць, зашнураваць; *botinkaları* ~ шнураваць чаравікі, *kitabı* ~ шнураваць кнігу; 2. кантаваць, аблямоуваць.

QAYTANLÍ *sifət* шнуравы, акантаваны; ~ *kitabı* шнуравая кніга.

QAYTARMÁ *isim* адбтак, адображанне.

QAYTARMÁQ *feil* 1. варочаць, вяртаць, вярнуць; *kitabı* ~ вярнуць кнігу, *borcını* ~ вярнуць доўг, *işinə* ~ вярнуць на працу; 2. адлюстроўваць, адлюстраваць; *şüarı* ~ адлюстроў-

ваць прамяні; 3. парыраваць; *zərbəni* ~ парыраваць ўдар; ♦ *cavab* ~ парыраваць адказ.

QAZ *isim* гусь; ~ *əti* гусяціна, *erkək* ~ гусак, *ana (anaş)* ~ гуска.

QAZÁX *isim* казах, казашка; ~*lar* казахі.

QAZAMÁT *isim* каземат, турма, астрог; ~*a salmaq nasadziçy* у турму (астрог).

QAZÁN *isim* кацёл, казан; *mis* ~ медны казан, *qaunar* ~ кінячы кацёл.

QAZÁNC *isim* 1. заробок, заробак; 2. даход, прыбытак, карысць; ~ *götürmək at-rymlıvaçy* прыбытак; 3. нажыва.

QAZANCLÍ *sifət* прыбытковы, даходны, рэнтабельны; ~ *iş* даходны (прыбытковы) занятак, ~ *tüəssisə* рэнтабельнае прадпрыемства.

QAZANCSÍZ *sifət* бездаходны, непрыбытковы, нерэнтабельны.

QAZANÇÁ *isim* кацялок.

QAZANÇÍ *isim* кацельшчык, качагар.

QAZANXANÁ *isim* кацельня, кацельная, качагарка.

QAZANMÁQ *feil* 1. зарабіць, запрацаваць, зарабляць, нажыць; *çörək pulu* ~ зарабляць на хлеб; 2. набываць, здабываць; ♦ *ad-san* ~ здабываць славу; 3. нажываць, нажыць; *var-dövlət* ~ нажыць стан.

QAZÍ *isim* кады.

QAZÍQ *isim* упадзіна, яміна, выманне, выразка.

QAZIMÁQ *feil* саскрабаць, саскрэбваць, драць, дзеці, шараваць; *döşətməni* ~ драць (дзерці, шараваць) падлогу дзеркачом.

QAZMÁ I. *isim* 1) праходка, свідраванне, капанне, бурэнне; *metro tunelinin* ~*si* праходка тунелю метро; 2) свідравіна (буровая), шахта; *kəşfiyyat* ~*si* разведачная свідравіна, *neft* ~*si* нафтавая свідравіна; II *sifət* свідравой, свідравінна; ~ *işləri* свідравыя працы, ~ *alətləri* бурільныя інструменты.

QAZMAÇÍ *isim* праходчык, бурільшчык, буравік.

QAZMÁQ¹ *feil* 1. рыць, капаць, выкапаць, павыкопваць; *bünövrə* ~ рыць надмурак, *bellə* ~ рыць лапатай, *yer* ~ капаць зямлю, *quyu* ~ рыць студню; 2. бурыць, свідра-

ваць; *neft quyusu* ~ прасвідраваць нафтавую свідравіну.

QAZ|MÁQ² *isim* скарынка, скарыначка; *aş* ~*ği* скарынка плову.

QEYB *isim* 1. знікненне; *qeyb olmaq* (~*ə çəkilmək*) знікаць, знікнуць; 2. невядомасць; 3. нябачнысвет; ♦ ~*dən xəbər verən* вяшчун, прадказальнік, прадвеснік, прадракальнік.

QEYBŌT *isim* плётка (плёткі), абгаворы; ♦ ~ *eləmək* займацца плёткамі, ~ *qırmaq* пляткарыць, перапываць костачкі.

QEYD *isim* 1. заўвага; 2. запіс, записка, знак; ~ *etmək* адзначыць, рабіць запіс, ~*ə almaq* браць на записку, ~ *olunmaq* запісвацца; 3. клопат, турбота; ~*inə qalmaq* нахлупаціцца аб кім-небудзь.

QEYRŌT *isim* 1. гонар, чэсць; ♦ ~*i olmaq* мець гонар; 2. храбрасць, смеласць, мужнасць, трываласць; ♦ ~*ə qəlmək* набрацца храбрасці.

QEYRƏTLÍ *sifət* сумлены, мужны, дастойны, варты; ~ *adam* дастойны чалавек.

QEYRƏTSÍZ *sifət* 1. бязвольны, маладушны; 2. ганебны.

QEYRÍ *sifət* 1. другі, іншы, чужы, пабочны; ~ *adamlar* чужыя людзі, ~ *işlər* пабочныя справы; 2. выражаць адмоўе (адмаўленне).

QEYRÍ-ADÍ *sifət* незвычайны, дзіўны; ~ *hərəkət* дзіўны ўчынак.

QEYRÍ-ARDICÍL *sifət* непалядоўны.

QEYRÍ-BƏRABŌR *sifət* нераўнамерны, няроўны; ~ *döyüş* няроўны бой.

QEYRÍ-CİDDÍ *sifət* несур'ёзны, легкадумны; ~ *görünüş* несур'ёзны выгляд.

QEYRÍ-ƏXLAQÍ *sifət* амаральны; ~ *davranış* амаральнае паводзіны.

QEYRÍ-HÜQUQÍ *sifət* неправамерны; ~ *iddialar* неправамерны дамаганні.

QEYRÍ-İNSANÍ *sifət* бесчалавечны; ~ *rəftar* бесчалавечнае зварот.

QEYRÍ-İRADÍ *sifət* міжвольны; ~ *hərəkətlər* міжвольны ярыху.

QEYRÍ-KAFÍ *sifət* незадавальняючы, дрэнны; ~ *qiyət* незадавальняючая адзнака.

QEYRİ-QANUNİ *sifət* незаконны, супрацьзаконны; ~ *tələblər* незаконныя патрабаванні.

QEYRİ-QƏNAƏTBƏXŞ *sifət* незадавальняючы.

QEYRİ-MÜƏYYƏN *sifət* невыразны, няпэуны, неазначальны; ~ *müəyyən vəziyyət* невыразнае (няпэунае) становішча.

QEYRİ-RƏSMİ *sifət* неафіцыйны; ~ *təlimatlar* неафіцыйныя дадзеныя.

QEYRİ-SABİT *sifət* непастаянны, няўстойлівы; ~ *hava nəyüstoylivaе* надвор'е.

QEYRİ-SƏMİMİ *sifət* няшчыры, крывадушны; ~ *münasibət* няшчырае стаўленне.

QEYRİ-SƏRBƏST *sifət* несамастойны, нявольны.

QEYRİ-TƏBİİ *sifət* ненатуральны; ~ *səs* ненатуральны голас.

QEYRİ-ÜZVİ *sifət* неарганічны; ~ *ki-tua* неарганічная хімія.

QƏVANƏT *isim* загана, распуста, недахоп, агідна; ~ *etmək* наступіць агідна.

QƏVANƏTLİ *sifət* паскудны, гнюсны, заганнага; ~ *hərəkət* заганнага ўчынак.

QƏVİLƏ *isim* 1. тар. род племя; 2. пакаленне; ~ *dən* ~уэ з пакалення у пакаленне.

QƏVİR *isim* магіла, дол, грабніца, магілья; ~ *qazmaq* выкапаць магілу.

QƏVİZLİK *isim* запор.

QƏBÛL I *isim* прыём, прыманне, прыняцце; *sənədlərin* ~у прыём дакументаў, *xəstələrin* ~у прыём хворых, ~а *yazılmaq* запісацца на прыём, ~ *etmək* прымаць, *dərmanı* ~ *etmək* прымаць лекі, ~ *olmaq* быць прынятым; II *sifət* прыёмны; ~ *otağı* прыёмная пакой (прыёмная), ~ *komissiyası* прыёмная камісія.

QƏBZ *isim* 1. квітанцыя, квіток; *poçt* ~ і паштовая квітанцыя, ~ *uazmaq* выпісаць квітанцыю, ~ *vermək* выдаць квітанцыю; 2. распіска, чэк; ~ *almaq* атрымаць распіску.

QƏDD *isim* 1. стан, фігура, постаць, рост; *onun* ~і *gözdür* у яе стройная фігура (постаць); 2. спіна, плечы; \diamond ~*ini düzəltmək* выпрастаць спіну (плечы).

QƏDDĀR *sifət* бязлітасны, люты, жорсткі, зацяты; ~ *düştən* люты вораг.

QƏDDARCASINA *zərf* жорстка, бязлітасна.

QƏDDARLIQ *isim* жорсткасць, бязлітаснасць, лютасць.

QƏDDƏMƏK *feil* тачыць, адтачыць; *karandaşı* ~ адтачыць аловак.

QƏDƏH *isim* чара, чаша, келіх, бакал; *şərab* ~і кубак для віна, *gümüş* ~ сярэбраная чара.

QƏDƏK I *isim* бязь; II *sifət* бязевы; ~ *köpnək* бязевая сарочка.

QƏDƏR I *isim* колькасць, лік; *nə* ~? Якая колькасць (колькі?), *istənilən* ~ у неабмежаванай колькасці, *kifayət* ~ у дастатковай колькасці; II *qoşma*; каля, да; *iyirtiyə* ~ каля дваццаці, *səhərə* ~ да ранняцы, *axşama* ~ да вечара, *dünənə* ~ да ўчорашняга дня, *şəhərə* ~ да горада, *avtobusa* ~ да аўтобуса, *dizə* ~ да каленяў, *saat ona* ~ да дзесяці гадзін; \diamond *bir* ~ некалькі, *troxi*, *некаторы*; **bu** ~ столькі; **nə** ~ колькі; **nə** ~ **ki** пакуль, да таго часу, пакуль; **o** ~ столькі, настолькі, да таго; **boğaza** ~ на горла; **buraya** ~ да гэтага часу; **nə vaxta** ~ да якога часу?; **bu vaxta** ~ да гэтага часу.

QƏDİM *sifət* старажытны, старадаўні; ~ *dünya* старажытны свет, ~ *tarix* старажытная гісторыя, ~ *adət* старадаўні (старажытны) звычай.

QƏDİMDƏN *zərf* здаўна, спакон веку, здаўна, спрадвеку.

QƏDİMLİK *isim* старажытнасць, стараць, старадаўнасць.

QƏDİR *isim* годасць, значэнне, паважанне, павага; \diamond ~*ni bilmək* шанаваць, ацаніць.

QƏFƏS *isim* 1. клетка; *quş* ~і клетка для птушак, *döş* ~і грудная клетка; 2. рашотка.

QƏFİL *sifət* раптоўны, неспадзяваны; ~ *atəş* неспадзяваны выстрал, ~ *ölüm* раптоўная смерць.

QƏFİLDƏN *zərf* раптам, ураз, разам, зняцку, нечакана; ~ *yağış* *yağdı* раптам ліну дождж.

QƏFLƏTƏN *zərf* бах **Qəfildən**.

QƏHƏR *isim* 1. шаленства, гнеў; ~ *onu boğdu* шаленства яго наедушыла; 2. смутак, сум.

QƏHƏRLƏNMƏK *feil* замілоувацца, замілавацца, расчульвацца, расчуліцца, праслязіцца.

QƏHƏT *isim* неураджай, неурод, няста-ча, дэфіцыт; ~ə *çixmaq* знікнуць, ~ *olmaq* скончыцца.

QƏHƏTLİK I *isim* неураджайнасць, неурадлівасць; II *sifət* неўрадлівы; ~ *illəri* неўраджайныя гады.

QƏHQƏHƏ *isim* ха-ха, хохотание, рогат; ~ *çəktək* смяяцца.

QƏHRƏMÁN I *isim* 1. герой, храбрэц; *müharibə ~ları* героі вайы, *ətək ~ı* героі працы; 2. літаратурны герой; *əsərin baş ~ı* галоўны герой твора; II *sifət* гераічны; ~ *xalq* гераічны народ; **QƏHRƏMÁN** *isim* *Milli* ~ı Нацыянальны Герой Азербайджанскай Рэспублікі, ~ *ana* Маці-гераіня, ~ *şəhər* горад-герой.

QƏHRƏMANLIQ *isim* 1. геройства, подзвіг; ~ *göstərmək* зрабіць подзвіг; 2. гераізм.

QƏHVƏ I *isim* кава, чорная кава; II *sifət* кававы, кафеінны; ~ *dənələri* кафеінныя збожжа, ~ *ağacı* кававае дрэва.

QƏHVƏÇİ *isim* прадавец кавы.

QƏHVƏDÁN *isim* кафеїнік; *çini* ~ *far-faravay* кафеїнік.

QƏHVƏXANÁ *isim* кафеїня (кавярня).

QƏHVƏÜYÜDƏN *isim* кавамолка.

QƏHVƏYİ *sifət* карычневы; ~ *rəng* карычневы колер, *tünd-qəhvəyi* цёмна-карычневы.

QƏLB *isim* душа, сэрца; **QƏLB** ~ *inə dəymək* пакрыўдзіць.

QƏLBİQARÁ *sifət* 1. недаверлівы; 2. раўнівы.

QƏLBİSİNİQ *sifət* пакрыўджаны.

QƏLƏVBƏ *isim* 1. перамога; ~ *günü* Дзень перамогі, ~ *bayramı* Свята перамогі; **QƏLƏVBƏ** ~ *qazanmaq* атрымаць перамогу; 2. поспех.

QƏLƏM *isim* 1. пяро, ручка; *diyircəkli* ~ шарыкавая ручка; ~ *lə yazmaq* пісаць ручкай; 2. тронак, чаранок; **QƏLƏM** ~ *ə almaq* браць на заметку.

QƏLƏMDÁN *isim* пенал.

QƏLƏVİ *isim* шчолач.

QƏLƏVİLİK *isim* шчолачнасць.

QƏLİB *isim* форма, фармоўка; *tökmə* ~ *liçeyin* форма, *kərpis ~i* цагляная фармоўка.

QƏLİBLƏMƏK *feil* фармаваць; *fincanları* ~ *farmavaç* шклянкі.

QƏLİBLƏYİCİ *isim* фармоушчык, фармоушчыца.

QƏLİZ I. *sifət* 1. густы; ~ *siyiq* густая каша; 2. напышлівы, вычварны; ~ *söz* напышлівае слова; II *zərf* высакамоўна, напышліва; ~ *dənizmaq* казаць высакамоўна.

QƏLP *sifət* фальшывы, падроблены; ~ *pul* фальшывыя грошы.

QƏLPƏ *isim* асколак; *minə ~ləri* мінныя асколакі.

QƏLSƏMƏ *isim* жабры, шчэлепы.

QƏLSƏMƏLİ *sifət* жабравы, жаберны, шчэлепны; ~ *heyvanlar* жабравыя жывёлы.

QƏLYÁN *isim* трубка, люлька, кальян; *sulu* ~ *çəktək* курцыць люльку.

QƏM *isim* сум, маркота, журба, смутак, клопат, туга; *acı* ~ *gorki* клопат; **QƏM** ~ *çəktək* сумаваць, гараваць.

QƏMƏ *isim* маленькі кінжал.

QƏMGİN *sifət* сумны, журботны; ~ *qadın* сумная жанчына.

QƏMLİ *sifət* сумны, журботны, смутны; ~ *nəğmə* журботная песня, ~ *gözlər* сумныя вочы.

QƏMSİZ *sifət* бестурботны, безжурботны, бесклапотны.

QƏNAƏT *isim* эканомя, беражлівасць, ашчаднасць, эканомнасць, зберажэнне; **QƏNAƏT** ~ *ətmək* эканоміць.

QƏNAƏTCİL *sifət* эканомны, беражлівы, гаспадарны; ~ *adam* гаспадарны чалавек.

QƏNAƏTCİLLİK *isim* эканомнасць, беражлівасць.

QƏNAƏTLƏNMƏK *feil* задавальняцца, задавольвацца, здавальняцца, забяспечвацца, здаволіцца.

QƏNAƏTLİ *sifət* эканомны, беражлівы, ашчадны.

QƏNAƏTSİZLİK *isim* неэканомнасць, неэканамічнасць.

QƏND *isim* цукар; *kəllə* ~ *galoçka* цукру, *bir kilo* ~ *kilo* цукру, *xırdə* ~ *kolaty* цукар.

QƏNDĐÁN *isim* цукарніца.

QƏNDİL *isim* люстра, жырандоля; *bül-lur* ~ хрустальная люстра.

QƏNİMƏT *isim* здабыча, трафей; *hərbi* ~ ваенны трафей.

QƏNNADİ *sifət* кандытарскі; ~ *fabriki* кандытарская фабрыка.

QƏPİJK *isim* капейка, грош; *beş ~k* пяць капеек, *on ~k* дзесяць капеек; **QƏXRİNCİ** ~ *yinə kimi* да апошняй капейкі, **KOR (qara)** ~ *yə dəy-məz* не варт, ні гроша не варт.

QƏPİK-QƏPİK *zərf* пакапейцы, пакапейкам; ~ *uyğmaq* збіраць па капейкам.

QƏRĀR *isim* 1. пастанова, палажэнне; *təhkəmənin ~i* пастанова суда; 2. рашэнне, вывад; ~ *qəbul etmək* прынець (вынесці) рашэнне; **QƏGĀLMĀK** прысці да вываду, ~ *çixarmaq* вынесці рашэнне.

QƏRARGĀH *isim* штаб, стаўка.

QƏRARLİ *sifət* устойлівы, цвёрды, рашучны, несумненны, бяспрэчны.

QƏRARSİZ *sifət* бесперапынны, няспынны, працяглы.

QƏRARSİZLİQ *isim* бесперапыннасць, няспыннасць, хвалеванне.

QƏRB *isim* 1. захад; ~ *ə doğru yol* дарога на захад; 2. Заходняя Еуропа.

QƏRBİ *sifət* заходні; ~ *Azərbaycan* Заходні Азербайджан, ~ *Avropa* Заходняя Еуропа, ~ *Ukrayna* Заходняя Украіна, ~ *Sibir* Заходняя Сібір.

QƏRBLİ *isim* еўрапеец.

QƏRƏNFİL *isim* гвадзік; *bir dəstə ~* букет гвадзік, *qırmızı ~lər* ярка-чырвоныя гвадзікі, *çöl ~i* палевы гвадзік.

QƏRƏNFİLLİK *isim* мясціна (мясцовасць), засаджанная гвадзікамі.

QƏRƏZLİ *sifət* 1. карыслівы, каварны, вераломны; ~ *təqsədlə* з карыслівай мэтай; 2. прадужаты, небеспристрастны; ~ *fikir* прадужатае меркаванне; ~ *tənqid* небеспристрастная крытыка.

QƏRƏZLİK *isim* небесстароннасць, несправядлівасць, прадужатасць, неаб'ектыўнасць, нядобразычлівасць, варожасць, непрыхільнасць.

QƏRƏZSİZ *sifət* бесстаронні, справядлівы, непрадужаты; ~ *hakim* справядлівы суддзя, ~ *tənqid* непрадужатая крытыка.

QƏRƏZSİZLİK *isim* бескарысліваць, бесстароннасць, непрадужатасць.

QƏRİB I *isim* чужаземец, прышэлец, чужынец, чужаніца; II *sifət* 1. чужы; ~ *ölkə* чужая краіна; 2. нетутэйшы, прышлы, адзінокі; ~ *qız* адзінокая дзяўчына.

QƏRİBÇİLİK *isim* настальгія, туга па радзіме.

QƏRİBƏ I *sifət* 1. нябачаны, нечуваны; ~ *iş* нябачанае справа; 2. дзівосны, дзіўны; ~ *yaddaş* дзівосная памяць; 3. незвычайны; ~ *əhvalat* незвычайная гісторыя; II *zərf* дзівосна, дзіўна; ~ *dənışmaq* дзіўнаказаць; **QƏİŞDİR** дзіўная справа, ~ *gəlmək* здацца дзіўным.

QƏRİBƏLİK *isim* дзівацтва.

QƏRİBLİK *isim* адзінота, стан чужаземца; **QƏSÖZÜNÜ** ~ *yə salmaq* ненадаваць значэння чым-небудзь словах, ~ *yə düşmək* апынуцца на чужыне, ~ *də yaşamaq* жыць на чужыне.

QƏRİBSƏMƏK *feil* збудзіцца, засумаваць, замаркоціцца; *vətən üzün* ~ збудзіцца па радзіме.

QƏRİNƏ *isim* эпоха, трэць стагоддзя (веку).

QƏRZƏJK *isim* зялёная шкарлупіна; *qozun ~yü* зялёная шкарлупіна арэха.

QƏSDƏN *zərf* наўмысна, свядома; ~ *etmək* наўмысна зрабіць.

QƏSƏBƏ *isim* пасёлок; *şəhər tipli* ~ гарадскі пасёлок.

QƏSİDƏ *isim* касыда (хвалебны верш), ода.

QƏSİDƏÇİ *isim* одапісец.

QƏSİDƏÇİLİK *isim* праца одапісца.

QƏSSĀB *isim* мяснік.

QƏSSABLİQ *isim* праца мясніка; **QƏETMƏK** працаваць мясніком.

QƏSSABXANĀ *isim* бойня, разніца.

QƏŞƏNG I *sifət* прыгожы, зграбны, вытанчаны; ~ *qız* прыгожая дзяўчына, ~ *sifət* прыгожы твар, ~ *sözlər* прыгожыя словы, ~ *xətt* вытанчаны почырк; II *zərf* прыгожа, вы-

танчана; ~ *узмаг прыгожа пісаць*, ~ *geyin-tæk* вытанчана апранацца.

QƏŞƏNGLƏŞMƏK *feil* харащэць, прыгажэць, пахаращэць, папрыгажэць.

QƏŞƏNGLİJK *isim* зграбнасць, прыгажаць, грацыёзнасць; *bədənin ~yi* грацыёзнасць фігуры.

QƏTFƏ *isim* лазневы ручнік, лазневая прасціна.

QƏTİ *sifət* 1. канчатковы; ~ *qərar* канчатковы прыговор; 2. катэгарычны; ~ *addım* катэгарычны шаг; 3. канчатковы, рашучы; ~ *tədbirlər* рашучыя меры (захады), ~ *savab* канчатковы адказ.

QƏTİLİK *isim* 1. безагаворачнасць; 2. катэгарычнасць; 3. рашучасць.

QƏTİYYƏN *isim* 1. катэгарычна; 2. зусім, цалкам, абсалютна; ~ *düzdür* зусім правільна; 3. ніколькі.

QƏTİYYƏTLİ *sifət* рашучны, цвёрды; ~ *adam* рашучы чалавек, ~ *niyyət* цвёрды намер.

QƏTL *isim* забойства, пакаранне, смерцю, смяротная кара; ~ *günü* дзень пакарання смерцю, ~ *ə yetirmək* забіць, пакараць смерцю.

QƏTNAMƏ *isim* рашэнне, пастанова, рэзалюцыя; *məhkəmə ~si* судовая рашэнне.

QƏTRÁN *isim* бях **Qatran**.

QƏTRANLÍ *sifət* бях **Qatranlı**.

QƏTRƏ *isim* капля, кропля; *bir ~* адна кропля.

QƏTRƏ-QƏTRƏ *zərf* па капле, нямнога, няшмат, мала, трохі, крыху.

QƏYYÚM *isim* апякун, душапрыказчык; ~ *olmaq* быць апекуном.

QƏYYUMÇULÚQ *isim* апякунства, апекаванне.

QƏYYUMLÚQ *isim* апека, апякунства; ~ *etmək* апекавацца, быць апекуном.

QƏZÁ *isim* 1. катастрофа, крушэнне, аварыя; *qatar ~si* крушэнне поезда (цягнка); \diamond ~ *ya* **uğramaq** (**düşmək**) пацарпець аварыю; 2. лёс, доля.

QƏZALÍ *sifət* аварыйны; ~ *vəziyyət* аварыйнае становішча.

QƏZÉT I *isim* газета; *divar ~ i* насценная газета, ~ *oxumaq* чытаць газету; II *sifət*

газэтны; ~ *kağızı* газетная папера, ~ *səhifəsi* газетная старонка.

QƏZETÇİ *isim* газетчык, газетчыца.

QƏZETÇİLİK *isim* праца газетчыка.

QƏZƏB *isim* гнеу, лютасць, злосць (злоснасць), раз'юшанасць; \diamond ~ *ə* **qəlmək** прывесці у лютасць, разлютаваць, раззлаваць.

QƏZƏBLƏ *zərf* гнеўна, люта, злосна; ~ *бахмаг* гнеўна глядзець.

QƏZƏBLƏNMƏK *feil* гневацца, сердаваць, злаваць, злавацца, раз'юшыцца.

QƏZƏBLÍ *sifət* гнеуны, люты, раз'юшаны; ~ *baxış* разлютаваны погляд.

QƏZƏL *isim* газель, газела; ~ *узмаг* складаць газель.

QƏZƏLÇİ *isim* той хто піша, складаец газель.

QƏZƏLÇİLİK *isim* дзейнасць паэта газелу.

QƏZİL *isim* казіны пух.

QİC *isim* сутарга, аняменне, зняменне, канвульсія; ~ *olmaq* нямець.

QİCAMÁQ *feil* сціскаць, сціснуць, пасціскаць; *dişlərini ~* сцяшушы зубы.

QİCANMÁQ *feil* замахвацца, замахнуцца; *ağacla ~* замахнуцца палкай.

QİCİQ *isim* раздражненне, злосць.

QİCİQLANDIRMÁQ *feil* злаваць, раздражняць; *əsbəbi ~* раздражняць нервы.

QİCİQLANMÁQ *feil* раздражняцца.

QİÇ *isim* бях **Ayaq**.

QİÇÁ *isim* 1. скрыль; 2. пачатак; *qarğı-dalı ~si* пачатак кукурузы.

QİÇALAMÁQ *feil* разрэзаць, разразаць на лустачкі, скрылікі, частачкі, длкі.

QİDİ|Q *isim* козыт; ~ *ği* **gəlmək** баяцца козыту.

QİDİQLAMÁQ *feil* казытаць.

QİF *isim* лейка, варонка.

QİFİL *isim* замок; *qarı ~i* дзвярны зам, ~ *la bağlamaq* замкнуць на замок.

QİFİLÇÍ *isim* замочнік.

QİFİLLAMÁQ *feil* замыкаць, запіраць.

QİFİLLÍ *sifət* замкнёны, запёрты, пазапіраны; ~ *qarı* замкнутая дзверы.

QIĠ *isim* памёт, кодла (спаражнення коз, авечак, вярблюдаў); *keci* ~и казіны кодла.

QIĠILCİM *isim* іскра, пробліск; *elektrik* ~ları *електрычныя іскры*, *ümid* ~и *пробліск надзеі*.

QIĠILCIMLAN|MÁQ *feil* іскрыцца, заіскрыцца; *od* ~ır *агонь іскрыцца*.

QIĠILCIMLÍ *sifət* іскравы, іскрысты.

QIĠILDA|MÁQ *feil* выдаваць гукі, лапатаць; *ısqaq* ~yır *дзіця лапача*.

QIĠIRDÁQ *isim* хросток, жвір.

QIĠIRDAQLÍ *sifət* хростковы, жвіровы.

QIJÍ *isim* папараць.

QIJÓV *isim* быстрыня, быстрак.

QIL *isim* шчацінне, шчэць, волас (валоссе); *donuz* ~и *свіное шчацінне*, *свіная шчэць*.

QILÍNC *isim* меч, шашка, шабля; ~ *tüyə-si* *лязо мяча*; ♠ ~ **çakmak** *падымаць меч*.

QILINCLAMAQ *feil* узбройвацца, падбівацца, падвяргацца, падпадаць пад удары мяча.

QILLANMÁQ *feil* абрастаць шчаціннем.

QILLÍ *sifət* 1. мазнаты, касматы, калматы, кудлаты, кашлаты; ~ *ауи* *касматы мядзведзь*; 2. валасаты; ~ *kürək* *валасатая спіна*.

QILMÁQ *feil* 1. зрабіць, справіць, адправіць; *namaz* ~ *справіць намаз* (*малітву*); 2. прыняць; *tədbir* ~ *прыняць меры* (*заходы*).

QIMİŞ|MÁQ *feil* усміхацца, усміхнуцца; *o şən* ~irdi *ён весела усміхаўся*.

QIN *isim* 1. ножны; *xəncərin* ~и *ножны шаблі*; 2. панцыр, струк, стручок; *tusbağa* ~и *панцыр чаранакі*.

QINÁQ *isim* папрок, упікі, заکید, дакор, асуджэнне, прысуд, ганьбаванне;

QINAMÁQ *feil* 1. папракаць, упікаць, дакараць; 2. асуджаць, асудзіць, ганіць, зганіць.

QINLÍ *sifət* з ножнамі; ~ *qılınc* *шапка з ножнамі*.

QINDÍ *isim* гынды (вадкая страва з малага і мукі).

QIRÇÁQ *isim* полавец, палаучанка.

QIRÍQ *sifət* прыжмураны; ~ *gözlər* *прыжмураныя вочы*.

QIRQIRMIZÍ *sifət* ярка-чырвоны.

QIR *isim* кір (род асфальту); ~ *salmaq* *слаць кір*.

QIRÁ|Q I *isim* ускраіна; *şəhərin* ~ği *ускраіна горада*; II *sifət* чужы, пабочны; ~ *adamlar* *чужыя людзі*, ~ *işlər* *пабочныя справы*.

QIRÇÍN *isim* складка, зборка, гафрыроўка, плісэ; *donun* ~и *зборкі сукенкі*, *pərdənin* ~и *зморшчыны фіранкі*.

QIRÇINLAMÁQ *feil* зрабіць (парабіць) складку, гафрыраваць, плісіраваць.

QIRÇINLÍ *sifət* складкаваты, плісіраваны, гафрыраваны, у зборкі, са зборкамі; ~ *ətək* *спадніца у зборкі* (*са зборкамі*).

QIRĠÍ *isim* ястраб; ♠ ~ni *qarğaya dəyişmək* *прамянаць быка на індюка*, ~ *kimi görünmək* *выглядаць або здацца малайцом*.

QIRĠÍN *isim* разня, бойня, кровапраліцце.

QIRĠÍZ *isim* кіргіз, кіргізка; ~lag *кіргізы*.

QIRX *say* 1. сорок, сарака; 2. саракоўка (памінкі).

QIRXDIRMÁQ *feil* пагалицца, пастрыгчы; *üzünü* ~ *пагалицца твар*, *başını* ~ *пастрыгчы галаву*.

QIRXÍQ *sifət* голены, брыты, стрыжаны, падстрыжаны.

QIRXÍN *isim* настрыг, стрыжка воуны.

QIRXINCÍ *sifət* саракавы.

QIRXMÁQ *feil* 1. галіць, брыць; *saqqalı* ~ *брыць бараду*; 2. стрыгчы; *qouyuni* ~ *стрыгчы воўну*, *авечку*.

QIRICÍ *isim* знішчальнік; ~ *təyyarə* *самалёт-знішчальнік*.

QIRÍQ *sifət* 1. ламаны, ломаны, зламаны, паламаны; ~ *əşu* *зламаныя рэч*, ~ *xətt* *ломаная лінія*; 2. разбіты; ~ *taşın* *разбітая машина*, ~ *fincan* *разбіты кубак*.

QIRÍQ-QIRÍQ *zərf* 1. адрывіста; ~ *dağıntı* *казаць адрывіста*; 2. дашчэнтэ; ~ *olmaq* *разбіцца ў дашчэнтэ* (*абпосудзе*).

QIRILDA|MÁQ *feil* курлыкалі, крумкаць; *qarğa* ~yır *варона крумкае*.

QIRIL|MÁQ *feil* 1. ламацца, зламацца; *buz* ~di *лёд зламаўся*; 2. разбівацца, раскалоцца; *butulka* ~di *бутэлька разбілася*;

3. разрывацца, абрывацца; *kanat ~di канат абарвалася*; 4. высякаць, быць высечаным; *теşә ~ir лесвы сякаецца*; 5. дыхнуць, перадыхнуць; *mal ~ir быдла дыхне*; 6. гінуць, загінуць.

QIRÍLMAYAN *sifət* небіткага; ~ *qab* небіткага посуд.

QIRINTÍ *isim* кавалачкі, крошкі, крыхі; *tərtər ~si мармуровая крошка*, *şüşə ~si асколок шыбы*.

QIRÍŞ *isim* 1. складка, зморшчына; *şalvarın ~ları зморшчыны штаноў*; 2. маршчына, зморшчына, маршчак; *dərin ~lar глыбокія маршчыны*, *üzünüň ~ları маршчыны твару*.

QIRIŞDIRMÁQ *feil* 1. моршчыць, зморшчыла; *alını ~ моршчыць лоб*; 2. камячыць, скамячыць, измяць; *paltarı ~ скамячыць сукенка*.

QIRIŞÍQ *sifət* маршчынсты, складкаваты, пакамечаны, змяты; ~ *paltar змяты сукенка*.

QIRIŞ|MÁQ *feil* 1. мяцца, камячыцца, моршчыцца; *paltar ~ir сукенка камечыцца*; 2. моршчыцца, маршчыніцца, зморшчыцца; *üzü ~ir твар моршчыцца*.

QIRQOVÚL *isim* фазан; ~ *əti мяса фазана*.

QIRMÁ *isim* пошчак, дробина.

QIRMÁQ *feil* 1. ламаць, зламаць, паламаць; *buzı ~ зламаць лёд*, *ağacın budağını ~ зламаць галінку дрэва*; 2. разбіваць, разбіць; *fincanı ~ разбіць чашку*; 3. цкаваць, зьнішчаць; *siçanları ~ зьнішчаць мышэй*; 4. секчы, высякаць; *теşəni ~ секчы літву*; 5. калоць, трушчыць; *findıq ~ калоць арэхі*; **Q** *iradəsini ~ зламаць волючыю*.

QIRMÁNC *isim* нагайка, бізун, пугу.

QIRMANCLAMÁQ *feil* сцябаць, хвастаць; *atı ~ хвастаць конь пугай*.

QIRMIZÍ *sifət* чырвоны, хваёвы; ~ *bayraq чырвоны сцяг*, ~ *ağac чырвонае дрэва*, ~ *istiot чырвоны перац*, ~ *şərab чырвонае віно*, ~ *теşə хваёвы лес*, ~ *kitabá dūştək патрапіць ў чырвоную кнігу*; **Q** ~ *guşə чырвоны куток*.

QIRMIZILÍQ *isim* 1. чырвань, пачырваненне; *boğaz ~ği пачырваненне у горле*; 2. румянец, - барвянасць, барвовасць.

QIRMIZIYANÁQ *sifət* ружовашчокі.

QIRÓV *isim* іней, шэрань, намаразь; ~ *düşüb выпай іней*.

QIROVLAMÁQ *feil* інець, пакрывацца інеем, заінець.

QIRPILMÁQ *feil* абшчывацца, абскубацца, аскубацца.

QIRPÍM *isim* міг, вокамгненне, імгненне, момант; **Q** *bir göz ~ında у той жа момант*.

QIRPINMÁQ *feil* мігаць, маргаць, моргаць (апавеках, вачах).

QIRPMÁQ *feil* мігаць, міргаць, моргаць; *gözünü ~ міргаць вачыма*; **Q** *göz qurpınca у адзін міг, мігам*, *gözlərini qurpandan* вокамне змаргнуўшы.

QIRT *sifət* успалучэнні; ~ *тоуиқ квактуха*, ~ *уатмақ сядзець на яйках*.

QISÁ I *sifət* 1. кароткі; ~ *saçlar кароткія валасы*, ~ *pençək кароткі пілжак*, ~ *müddətdə у кароткія тэрміны*, ~ *təsvir кароткае апісанне*, ~ *saitlər кароткія галосныя*; 2. нізкі; ~ *ağac нізкае дрэва*; II *zərf* каротка, сціснута; ~ *danışmaq каротка казаць*.

QISABÓY *sifət* нізкарослы, маларослы; ~ *adam нізкарослы чалавек*.

QISAQÓL *sifət* з кароткімі рукамі; ~ *коупək кашуля з кароткімі рукамі*.

QISALTMÁQ *feil* караціць, пакараціць, скарачаць, скараціць; *paltarı ~ акараціць сукенка*, *təqaləni ~ скараціць артыкул*.

QISAMÜDDƏTLÍ *sifət* 1. кароткачасовы; ~ *təziniyüət кароткачасовы адпачынак*; 2. кароткатэрміновы; ~ *kredit кароткатэрміновы крэдыт*.

QISÍQ *sifət* здаулены (а голасе), лагодны, ціхі, рахманы, пакорлівы.

QISIQLÍQ *isim* лагоднасць, рахманасць, ціхасць, пакорлівасць.

QISILMÁQ *feil* 1. ціснуцца, прыціснуцца; *ürəyi ~ сэрца (душа) сціскаецца*; 2. прытойваўся, стаіўся.

QISÍR *sifət* ялавай; ~ *inək ялавай карова*.

QISQÁC¹ *isim* вухавёртка.

QISQÁC² *isim* 1. заціск; 2. клямар.

QISQÁNC *sifət* 1. раунівы; ~ *ər* раунівы муж, ~ *baxıx* раунівы позірк;

2. зайздросны, зайздрослівы; 3. скупы, прагны, прагавіты, хцівы.

QISQANCLÍQ *isim* 1. раунівасць; 2. зайздравасць; 3. скупасць, прагнасць, прагавітасць, хцівасць.

QISQANMÁQ *feil* 1. раунаваць; 2. зайздросціць; 3. скупіцца, скнарнічаць, гнацца, кваліцца.

QISQIRT MÁQ *feil* натручваць, атручваць, натрауліваць, вытрауляць, нацкоўваць, нацкаваць; *iti* ~ нацкоўваць сабаку.

QISMÁQ *feil* 1. ціснуць, ціскаць, падціскаць; *boynuni* ~ падціскаць шыю; 2. скарнічаць; \diamond *quyruğunu* ~ падтуліць хвост.

QISNÁQ *sifət* сціснуты, цяжкі, песны.

QISNAMÁQ *feil* 1. панукваць, падганяць, прыскорваць, прыспешваць; 2. прыціскаць, прыціснуць, прыгнятаць, прыгнеці, прыперці; \diamond *divara* ~ *kimi* прыперці да сцяны каго-небудзь.

QISRÁQ *sifət* ялавы; ~ *tadyan* ялавая кабыла.

QIŞ I *isim* зіма, зіміца; *qarlı* ~ снежнае зіма, ~ *qirdi* наступіла зіма; II *sifət* зімовы; ~ *aqxatı* зімовы вечар, ~ *geyimi* зімовая адзенне, ~ *uxusu* зімовая спячка, ~ *günləri* зімовыя дні.

QIŞADAVAMLÍ *sifət* зимастойкий.

QIŞDÁ *zərf* зімой; ~ *istirahət etmək* адпачываць зімой.

QIŞQIRÍQ *isim* крык, гвалт, лямант; ~ *qorđu* прагучаць, пачуцца крык.

QIŞQIRIQCI *isim* крыкун.

QIŞQIRIŞMÁ *isim* галас, гам, выкрык, выгун.

QIŞQIRMÁQ *feil* крычаць; \diamond *bərk* ~ крычаць на усё горла, ~ *dan səsi batmaq* крычаць не сваім голасам.

QIŞQIRTÍ *isim* крык.

QIŞLÁQ *isim* зімнік, зімовішча; стары зімнік.

QIŞLAMÁQ *feil* зімаваць, перазімаваць.

QIŞLÍQ *sifət* зімні, зімовы; ~ *paltar* зімніе адзенне.

QIT *sifət* 1. недастатковы, недастатны, малы, невялікі; 2. дэфіцытны; ~ *olmaq* бракаваць (неставаць).

QITIQTOTÚ *isim* хрэн.

QITLAŞMÁQ *feil* нестываць, нехапаць, стаць рэдкім, становіцца рэдкім.

QITLÍQ *isim* недахоп, нястача.

QIVRÁQ *sifət* 1. бадзёры, рухавы, жвавы, гібкі, гнуткі; ~ *uşaq* жвавае (рухавае) дзіця, ~ *ouunlar* рухавыя (жвавыя) гульні; 2. жывы, рухомы; ~ *qoca* жывы стары.

QIVRAQLAŞMÁQ *feil* бадзёрыць, ачуньваць, папрауляцца.

QIVRAQLÍQ *isim* 1. бадзёрасць, рухавасць; 2. бойкасць, жвавасць, люднасць.

QIVRICÍQ *sifət* завіток.

QIVRÍQ *sifət* бax **Qivrim**.

QIVRILMÁQ *feil* 1. кучаравіцца; *sac-ları* ~ *ır* валасы кучаравілісь; 2. віцца, скруціцца; *ilan kimi* ~ *maq* віцца змяёй; 3. згортвацца, згарнуцца; *it* ~ *ır* сабака згарнулася; 4. курчыцца, скурчыцца, паскурчывацца, скрывіцца; *ağrıdan* ~ *maq* болю курчыцца.

QIVRILMIŞ *sifət* віты, кручаны; ~ *biğ-lar* кручаны вусы.

QIVRÍM *sifət* кучаравы; ~ *saclar* кучаравы валасы.

QIVRIMSÁÇ *sifət* кучаравы; ~ *oğlan* кучаравы юнак.

QIY *isim* 1. кліч, прызыў, покліч; 2. гуканне, клёкат; ~ *vurmaq* клікаць, клекатаць.

QIYÍQ *isim* шаршатка.

QIYIQGÖZ *sifət* узкоглазым.

QIYILMÁQ *feil* жмурыцца; *gözləri* ~ *dı* вочы жмурыліся.

QIYMÁQ¹ *feil* жмурыць, прыжмурыць, зажмурыць, шурыць; *gözlərini* ~ шурыць вочы.

QIYMÁQ² *feil* не шкадаваць, не скупіцца, дазволіць; *özünə* ~ дазволіць сабе.

QIYMAMÁQ *feil* шкадаваць, скупіцца.

QIZ I *isim* 1. дзяучынка; 2. дзяучына; ~ *lar* дзяучаты; 3. дачка; *tənim* ~ *ım* мая дачка; II *sifət* дзявочы; ~ *paltarı* дзявочае сукенка; \diamond ~ *qalası* Дзявочае вежа.

QIZAR|MÁQ *feil* 1. чырванець, пачырванець; *pomidorlar ~ır* памідоры чырванеюць; 2. саромецца; *utandığından ~maq saromecca*.

QIZARTÍ *isim* чырвань.

QIZARTMÁQ *feil* смажыць, пасмажыць; *kartofu ~ смажыць бульбу, әti ~ пасмажыць мяса*.

QIZCIĖÁZ *isim* дзяучынка, дзеучанё.

QIZDIRICÍ *isim* награвальнік; *elektrik ~электрычны награвальнік*.

QIZDIRMÁ *isim* тэмпература; *yüksək ~высокі тэмпература, ~ni öltək вымяраць тэмпература*.

QIZDIRMÁQ *feil* 1. грэць, саграваць, падаграваць; *yetəyi ~ падаграваць ежу*; 2. ацяпляць, абаграваць; *otağı ~ абаграваць пакой*.

QIZĖİN *sifət* I гарачы; *~ çaynik гарачы чайнік, ~ mübahisə гарачы спрэчку*; 2. напружаны; *~ iş напружаная праца*.

QIZİL I *isim* золато; *saf ~ чыстае золата*; II *sifət* 1. чырвоны; *~ bayraq чырвоны сцяг*; 2. залаты; *~ ehtiyatı залаты запас, ~ tədənləri залатыя капальні, ~ medal залатая медаль, ~ dişlər залатыя зубы*; **Q** *~ Ordu Чырвоная Армія, ~ payız залатая восень*.

QIZİLBALIQ I *isim* ласось; II *sifət* ласасёвы; *~ kürüsü ласасёвая ікра*.

QIZILCA *isim* адзёр; *~ sıxartmaq захварэць на адзёр*.

QIZİLGÜL I. *isim* ружа; II *sifət* ружовы; *~ türəbbəsi ружовае варэнне, ~ yağı ружовае алей*.

QIZILÍ *sifət* залацісты; *~ rəng залацісты колер, ~ saçlar залацістыя валасы*.

QIZİLQUŞ *isim* сокал.

QIZİLYEL *isim* рожа.

QIZINMÁQ *feil* грэцца, сагравацца, сагрэцца.

QIZIŞDIRMÁQ *feil* падахвочваць.

QIZIŞQÁN *sifət* запальчывы, задзірысты, заузяты.

QIZIŞQANLÍQ *isim* запальчывасць, палкасць, гарачнасць.

QIZLÍ|Q *isim* 1. дзявоцтва; 2. нявіннасць, натлівасць; 3. падчырыца (падчырка); 4. Прыёмная дачка; **Q** *~ğa götürmək ўдачырыць*.

QIZ|MÁQ *feil* 1. сагравацца; *hava ~dı наветра сагрэўся, torraq ~dı зямля сагрэлася*; 2. разлавацца, узлавацца; *bərk ~maq разлавацца не на жарты*; 3. заводзіцца, узбуджацца, распальвацца.

QIZMÁR *sifət* гарачы, напалены, нагрэты; *~ günəş гарачае сонца*.

QİBTƏ *isim* зайздрасць; *~ etmək зайздросіць*.

QİDÁ I *isim* 1. ежа, харч, яда, страва; *sağlam ~ здаровая ежа*; 2. харчаванне; *sunı ~ штучны харчаванне*; II *sifət* харчовай; *~ maddələri харчовыя прадукты*; **Q** *~ borusu стрававод*.

QİDALANDIRMÁQ *feil* 1. карміць, даваць ежу; *uşağı ~ карміць дзіця*; 2. сілкаваць; *beyini ~ сілкаваць мозг*.

QİDALAN|MÁQ *feil* 1. карміцца, харчавацца, сталавацца, есці; *meyvə ilə ~maq харчавацца фруктамі (садавіной)*; 2. жывіцца; *orqanizm ~ır арганізм жывяцца*; *beyinin hüceyrələri qanla ~ır клеткі мозгу сілкуюцца крывёй*.

QİDALÍ *sifət* пажыўны; *~ yetək пажыўная страва, ~ maddə пажыўнае рэчыва, ~ şirələr пажыўныя сокі, ~ mühit пажыўнае асяроддзе, ~ torraq пажыўная глеба*.

QİDALILÍ|Q *isim* пажыўнасць; *yetəyin ~ği пажыўнасць ежы*.

QİDASÍZ *sifət* непажыўны; *~ yetək непажыўная страва*.

QİDASIZLÍQ *isim* непажыўнасць, адсутнасць ежы.

QİRAƏT I *isim* чытанне; *bədii ~ мастацкае чытанне, ifadəli ~ выразнае чытанне*; II *sifət* чытальная; *~ zalı чытальная зала*.

QİRAƏTÇİ *isim* чытач, чытальнік; *~lərin müsabiqəsi конкурэ чытальнікаў*.

QİRAƏTXANÁ *isim* чытальня, хатачытальня.

QİSÁS *isim* помства, расплата; **Q** *~ almaq адпомсціць*.

QİSASÇÍ *isim* мсцівец, мсцівіца.

QISASÇILIQ *isim* рэваншызм.

QISMƏT *isim* 1. лёс, доля; \diamond ~ **olmaq** *дастацца*, ~ **olarsa** *калі лёс будзе заўгодна*; 2. *riy.* дзель.

QIŞÁ *isim* абалонка; *qüzehli* ~ *радужная абалонка*, *beyin* ~ *сы мазгавая абалонка*, *buynuz* ~ *сы рагавая абалонка*, *selikli* ~ *слізістая абалонка*.

QITƏ I *isim* мацярык, кантынент, частка свету; *Afrika* ~ *сі афрыканскі мацярык*, *Avropa* ~ *сі еўрапейскі мацярык*, ~ *лэр часткі свету*; II *sifət* мацерыковы, кантынентальны; ~ *ölkələri* *кантынентальныя краіны*.

QIYABÍ I *sifət* завочны; ~ *təhsil* *завочнае навучанне*; II *zərf* завочна; ~ *oxumaq* *завочна вучыцца*.

QIYABİCÍ *isim* завочнік, завочніца.

QIYAFƏ *isim* адзенне, адзежа, вопратка.

QIYAFƏT *isim* выгляд, вонкавы, знадворны, аблічча.

QIYÁM *isim* мяцеж; ~ *qaldırmaq* *падняць мяцеж*.

QIYAMCÍ *isim* мяцежнік, мяцежніца.

QIYAMƏT I *isim* канец свету; II *sifət* дзіўны, дзівосны, цудоўны; ~ *səs* *цудоўны голас*; \diamond ~ **günü** *судны дзень*.

QIYMƏ *isim* фарш; *ət* ~ *сі мясны фарш*.

QIYMƏLƏMƏK *feil* фаршыраваць, зафаршыраваць.

QIYMƏLÍ *sifət* фаршыраваны; ~ *bibər* *фаршаваны перац*.

QIYMƏLİK *isim* мяса для фаршу.

QIYMƏT *isim* 1. цана, кошт; *malın* ~ *i* *цана тавару*, *ucuz* ~ *танная цана*, *baha* ~ *дарагая цана*, *parakəndə* ~ *рознічная цана*, *bazar* ~ *рынкавы кошт*, *satış* ~ *і прадажная цана*, ~ *qoymaq* *ацаніць*; 2. цана, каштоўнасць; *dostluğun* ~ *і цана (каштоўнасць) дружбы*; 3. ацэнка, адзнака; *əla* ~ *выдатная ацэнка*, ~ *almaq* *атрымаць ацэнку*.

QIYMƏTLƏNDİRMƏK *feil* 1. вызначаць, прызначаць цану, ацаніць; 2. даражыць (кім-чым), шанаваць (каго-што).

QIYMƏTLÍ *sifət* цэнны, каштоўны, дарагі; ~ *daşlar* *каштоўныя камяні*, ~ *material-*

lar *дарагія матэрыялы*, ~ *təktub* *каштоўнае ліст*.

QIYMƏTSİZ *sifət* 1. малакаштоўны; ~ *əzuu* *малакаштоўная рэч*; 2. бясцэнны, неацэнны; ~ *dost* *бясцэнны (неацэнны) друг*.

QOBÚ *isim* 1. бэлька, яр, лагчына, рэчышча (ручво) высахлай ракі; 2. неглыбокая даліна, лог.

QOCÁ I *sifət* стары, састарэлы; ~ *adam* *стары чалавек*, ~ *küsi* *дзед*, ~ *qarı* *старуха*; II *isim* стары.

QOCALÍQ I *isim* старасць; ~ *təqaüdü* *пенсія на старасці*; II *sifət* старэчы; ~ *dövrü* *старэчы ўзрост*.

QOCALMÁQ *feil* старэць, пастарэць.

QOCAMÁN *sifət* 1. найстарэйшы, самы старэйшы; 2. старшы; ~ *alim* *старшы вучоны*.

QOÇ *isim* 1. баран, маркач; 2. олат, асілак; ~ *kimi* *які волат*; \diamond ~ *bürücü* *Авен*.

QOÇÁQ *sifət* храбры, адважны, удалы, маладзецкі; ~ *əsgər* *храбры салдат (жаўнер)*, ~ *oğlan* *храбры хлопец*.

QOÇAQLÍQ *isim* храбрасць, удаласць, адвага, маладзецтва.

QOÇLUQ *isim* маркач.

QOÇÚ *isim* гочу, гарэза, сарвігалава, атаман.

QOÇULÚQ *isim* атаманства.

QODÚQ *isim* асляня (аслянё).

QODÚ-QODÚ *isim* калядкі.

QOĞÁL *isim* гогал (злобная аладка).

QOHÚM *isim* сваяк, сваячка, радня.

QOHUMBÁZ *sifət* той хто пратэжыруе радне.

QOHUMBAZLÍQ *isim* пратэжыраванне радне, пратэкцыянізм радне, спрыянне радне.

QOHUMLAŞMÁQ *feil* радніцца, здрадніцца, парадніцца.

QOHUMLÚQ *isim* роднасць, сваяцкасць, сваяцтва.

QOXÚ *isim* пах, духмянасць, водар, *çiçeklərin* ~ *su* *пах кветак*, *barıt* ~ *su* *пах пораху*.

QOXULAMÁQ *feil* нюхаць, панюхаць.

QOXULÚ *sifət* пахучы, духмяны.

QOXU|MÁQ *feil* пахнуць, запахнуць; *güllər* ~ *yur* *кветкі пахнуць*.

QOL¹ *isim* 1. рука; *sağ* ~ правая рука, *sol* ~ левая рука; \diamond ~ *undan tutmaq* падаць руку дапамогі; 2. рукаў; *paltarın* ~ и рукаў сукенкі; 3. подпіс; ~ *çəktək* надпісваць, надпісаць; 4. прыток ракі; *saun* ~ и прыток ракі.

QOL² *isim* гол; ~ *virmaq* забиць гол.

QOLÁC *isim* голач (мера, роўная даўжыне разведзеных рук).

QOLBAĞI *isim* бранзалет; *qızıl* ~ залаты бранзалет.

QOLÇÁ|Q *isim* 1. нарукаўнік; *çörəkçi* ~ ğи нарукаўнік некара; 2. налакотнік.

QOLLÚ *sifət* з рукавамі; ~ *paltar* сукенка з рукавамі.

QOLSÚZ *sifət* 1. бязрукі; 2. безрукаўны; ~ *paltar* безрукавы сукенка.

QOLTÚ|Q I *isim* падпаха; ~ *ğuna* *virmaq* ўзяць у падпаху; II *sifət* унутраны; ~ *cibi* унутраная кішэня.

QOLTUQLÚ *sifət* з падлакотнікам; ~ *kürsü* крэсла.

QOM *isim* вязка, звязак, пучок (траў, зелені, зеляніва); *səfəri* ~ и пучок пятрушкі.

QONÁQ *isim* госьць; *əziz* ~ *darəgi* госьць, ~ *getmək* у госьці найсьці, ~ *olmaq* быць госьцім, ~ *çağırtmaq* запрасьціць, ~ *etmək* частаваць; \diamond ~ *otağı* гасьціўня.

QONAQLÍQ *isim* пачастунак (пачастка), вечарынка (вечарына), званы абед.

QONAQSEVƏN *sifət* гасьцінны; ~ *adam* гасьцінны чалавек.

QONDARMÁ *sifət* фіктыўны, ілжывы; ~ *xəbər* ілжывы слых.

QON|MÁQ *feil* 1. садзіцца, сесці куды (а птушках, насякомах); *qış budağa* ~ *di* птушка села на галінку; 2. асядаць, асесці, паасядаць; *paltara toz* ~ *di* пыл асела на адзенне.

QONSÚ I *isim* сусед, суседка; *bağ* ~ *su* сусед на даче, ~ *larla dostluq etmək* дружыць з суседямі; II *sifət* 1. суседні; ~ *bina* суседні будынак; 2. суседскі; ~ *uzaqları* суседскія хлопцы.

QONŞULÚQ *isim* суседства; ~ *etmək* жыць на суседстве.

QONÚR *sifət* буры, карычневы, руды, кары, каштановы; ~ *kötür* буры вугаль, ~ *ayl*

буры мядзведзь, ~ *torpaqlar* каштанавая глебы (буразём).

QOPARMÁQ *feil* 1. адарваць, паадарваць, выдраць, выдзіраць; *düyünəni* ~ *adərvaçy* гузік, *vərəqləri* ~ *vydзіраçy* лісты; 2. зрываць, сарваць; *çiçək* ~ *sərvaçy* кветку, *alta* ~ *sərvaçy* яблык.

QOPARTMÁQ *feil* *bax* **Qoparmaq**.

QOP|MÁQ *feil* 1. адрывацца, адкопвацца; 2. адарвацца, паадрывацца; *düyünə* ~ *di* гузік адарвалася; 3. сарвацца, зрывацца; *külək* ~ *di* вецеç сарваўся.

QOR *isim* прысак, вугольчыкі.

QORÁ *isim* неспелы вінаград, дзікі вінаград; \diamond *gözünün* ~ *sını tökmək* плакаць знарок.

QORXÁQ I *sifət* баязлівы, палахлівы; ~ *adam* баязлівы чалавек; II *isim* баязлівец, баязліўка.

QORXAQLÍQ *isim* боязнасць; ~ *etmək* баяцца.

QORXÁ-QORXÁ *zərf* нясмела, баязліва; ~ *soruşmaq* нясмела спытаць, ~ *yeritmək* ісці з асыярогай.

QORXMÁQ *feil* 1. баяцца, спужацца, спудзіцца; *itdən* ~ *баяцца* сабакі, *oddan* ~ *баяцца* агню; 2. апасацца, асцерагацца, бойвацца.

QORXMÁZ *sifət* бязбоязны, бесстрашны, адважны, смелы; ~ *oğlan* адважны хлопец, ~ *alay komandiri* адважны камандзір палка.

QORXÚ *isim* 1. страх, боязь; ~ *hissi* пачуццё страху, *pəinsə* ~ *sundan* над страхам чаго-небудзь, ~ *bilmətək* ня ведаць страху, ~ *çəktək* адчуваць страх; 2. небяспека; *gözlənilməz* ~ *нечаканая* небяспека.

QORXUDÁN *zərf* са страху, ад страху; ~ *əsmək* дрыжаць ад страху, ~ *yatmur* не магла спаць ад страху.

QORXULÚ *sifət* 1. страшны, страшэнны; ~ *görkəm* страшны выгляд, ~ *nağıl* страшэнная казка (байка), ~ *xəbər* страшная вестка; 2. грозны; ~ *təktüb* грознае пісьмо; 3. небяспечны; ~ *yer* небяспечная мясцовасць, ~ *ətəliyyat* небяспечная аперацыя.

QORXUSÚZ *sifət* 1. бяспрашны; 2. бяспечны; ~ *yol* бяспечная дарога, ~ *gecələr* бяспечныя ночы.

QORXUTMÁQ *feil* 1. палохаць, спалохаць; 2. запалохаць; *düşməni* ~ запалохаць ворага; 3. пагражаць, папярэдзіць; *uşağı* ~ папярэдзіць дзіцяці; \diamond *gözünü* ~ палохаць.

QORÚ|Q *isim* запаведнік; *dövlət* ~ǵи дзяржаўны запаведнік.

QORUQÇÚ *isim* стораж, вартаўнік, каравульшчык, ахоўнік.

QORUQÇULÚQ *isim* праца каравульшчыка; ~ *etmək* ахоўваць.

QORUMÁQ *feil* 1. ахоўваць, бараніць; *dövlət sərhədləri* ~ ахоўваць дзяржаўныя межы; 2. абараняць, абараніць; *Vətəni* ~ абараняць Радзіму; 3. берагчы; *səhhətini* ~ берагчы здароўе.

QORUN|MÁQ *feil* 1. ахоўвацца; *abidələr* ~nur помнікі ахоўваюцца; 2. берагчыся; 3. засцерагацца; *qripdən* ~maq засцерагацца ад грыпу.

QORUYUCÚ *sifət* ахоўны, засцерагальны; ~ *texas* ахоўная пробка, ~ *qifil* ахоўны замок.

QOŞÁ *sifət* 1. парны, дзве; ~ *ağac* дзве дрэва, ~ *qanad* дзве крыла, ~ *biyuziz* дзве рогі, ~ *qoşqu* парная запрэжка; 2. сумежны; ~ *bisəqlar* сумежныя куты; 3. дваіны, падвойны; ~ *ad* падвойнае імя.

QOŞALAMÁQ *feil* здвойваць, здвоіць, падвойваць, падвоіць.

QOŞALÜLƏ *isim* дубальтоўка.

QOŞQÚ I *isim* 1. вупраж, збруя; *qayıç* ~su раменная вупраж, *at* ~su конскія вупраж; 2. запрэжка; *qoşa* ~ парны экіпаж; 3. цяга; *texaniki* ~ механічная цяга; II *sifət* запражны; ~ *heuvani* запражная жывёла.

QOŞMA¹ *isim dilç.* паслялог.

QOŞMA² *isim ədəb.* гошма (чатырхстрофный верш).

QOŞMÁQ ¹ *feil* 1. запрагаць, запэгчы, пазапрагаць; *at* ~ запрагаць каня; 2. прычапляць, прычапіць; *vaqonı qatara* ~ прычапляць вагон да цягніка.

QOŞMÁQ² *feil* складаць, складваць; *şeir* ~ складаць вершы, *pəğtə* ~ складаць песню.

QOŞULMÁQ *feil* 1. запрагаць, запречься; *arabaya* ~ запрагалі ў калёсы; 2. далучацца, далучыцца; *çağırışa* ~ далучацца да кліку; 3. ўключацца, ўключыцца; *mübarizəyə* ~ ўключацца ў барацьбу.

QOŞÚN *isim* войска, войскі; *nizami* ~lar рэгулярныя войскі, *sərhəd* ~ları памежныя войскі, *quru* ~ları сухапутныя войскі; ~ *uyğmaq* збіраць войска.

QOTÁZ *isim* кутас, кутасік, пампон; *hörülmüş* ~ плецены кутас, *ipək* ~ шаўковы кутасік.

QOTAZLÍ *sifət* з кутасам, з пампонам.

QOTÚR I *isim* кароста; II *sifət* карослівы; ~ *keçi* карослівы казёл.

QOTURLUQ *isim* 1. кароста; 2. лысаць, пляшывасць.

QOVAQ¹ I *isim* таполя; II *sifət* таполевы; ~ *tozu* таполевы пух.

QOVÁQ² *isim* перхаць.

QOVAQLÍ *sifət* з перхаццю.

QOVAQLÍQ *isim* тапольнік.

QOVĜÁ *isim* бойка, скандал.

QOVLÚQ *isim* папка.

QOVMÁQ *feil* 1. гнаць, прагнаць; *iti* ~ гнаць карак; 2. праганяць, выгнаць; *evdən* ~ прагнаць з дому.

QOVŞÁ|Q *isim* вузел; *rabitə-teleqraf* ~ǵи наштава-тэлеграфны вузел, *dəmiryol* ~ǵи чыгуначны вузел, *sanitar* ~ǵи санітарны вузел.

QOVÚQ *isim* 1. пухыр, бурбалка; *sabun* ~и мыльная бурбалка; 2. вадыр, пухір.

QOVUQCÚQ *isim* пухырок, бурбалочка, пухірок.

QOVÚN *isim* дыня; *şirin* ~ салодкая дыня.

QOVURĜÁ *isim* пражанья, прэжанья зярняты кукурузы, пшаніцы, рысу.

QOVURMÁ *isim* смажаніна, смажанка (смажанае мяса).

QOVURMÁQ *feil* пячы, смажыць, скварыць, пражыць, прэгчы; *soğan* ~ пячы

цыбулю, *ət* ~ смажыць мяса, *tut* ~ пражыць семечкі.

QOVURMALÍ *sifət* з смажынай.

QOVUŞ|MÁQ *feil* 1. сходзіцца, сыходзіцца, злучацца; 2. злівацца, знімацца, уз'яднацца; *çaylar ~ur* рэкі злівацца.

QOVUŞÚQ *sifət* 1. самкнуты, злучаны; 2. сумежны; ~ *elm sahələri* сумежныя навуковыя вобласці.

QOVÚT *isim* говут (тоўчаная пражаная пшеница).

QOY *ədat* хай, няхай; ~ *gəlsin nяхай idəzə*, ~ *oxusun хай чытае*; ♦ ~ **olsun** так і быць.

QOYMÁQ *feil* 1. ставіць; *kitabları rəfə ~ ставіць кнігі на паліцу*, *gülləri güldana ~ ставіць кветкі ў вазу*; 2. Захоўваць (трымаць); *pulu əmanət bankına ~ захоўваць (трымаць) грошы ў ашчадным банку*; 3. назначаць; *təktəb müdiri ~ прызначаць дырэктарам школы*; 4. пакідаць, пакінуць; *evdə ~ пакідаць дома*; 5. удакладніць; *vaxt ~ удакладніць час*; 6. ажыцця ўляць пастаноўку на сцэне; *tamaşa ~ ажыцця ўляць спектакль*; 7. адпусціць; *saqqal ~ адпусціць баряду*.

QOYÚN¹ *I isim* авечка; ~ *sürüsü статак авечак*, ~ *otarmaq пасвіць авечак*; II *sifət* авечы; ~ *pendiri авечы сыр*, ~ *südü авечае малако*, ~ *уynu* воўна.

QOYÚN² *isim* 1. пазуха; ~ *nuna qoymaq* пакласці за пазуху, ~ *nunda qizlətmək* схваць за пазухай; 2. ўлонне; *təbiətin ~nunda* на ўлонні прыроды.

QOYUNÇÚ *isim* авечкавод, авечкагадовец.

QOYUNÇULÚQ *isim* авечкагадоўля.

QOZ *I isim* арэх грэцкі (валоскі); ~ *sındırmaq* калоць арэхі, *iri ~буйны арэх*; II *sifət* арэхавы; ~ *ağacı арэхавае дрэваў*, ~ *lərəsi арэхавыя ядзеркі*, ~ *qabığı арэхавая шарка*, ~ *mürəbbəsi арэхавае варэнне*.

QOZÁ *isim* 1. шышка; *çat ~si* хваёвая (сасновая) шышка; 2. жолуд; *ralid ~si* жолад; 3. каробачка, скрыначка, куфэрчык; *rambıq ~si* баваюнавая (баваюнная) каробачка, скрыначка.

QOZBÉL *sifət* гарбаты; ~ *qosa* гарбаты стары; ♦ ~ *ı qəbir düzəldər* гарбатага магіла выправіць.

QÖNÇƏ *isim* бутон; *qızılgül ~ləri* бутоны руж.

QÖVS *isim* 1. лук, цецыва; 2. дуга; *elektrik ~* электрычная дуга.

QUCÁ|Q *isim* 1. абдымкі; *ana ~ğı* матчыны (мацярынскіе) абдымкі, *uşağı ~ğına almaq* узяць дзіця на рукі; 2. ахапак; *bir ~ odun* ахапак дроў.

QUCAQLAMÁQ *feil* абнімаць, паабнімаць, абдымаць, паабдымаць; *dostunu ~ абнімаць (абняць) друга*.

QUCAQLAŞMÁQ *feil* абнімацца, абдымацца.

QUDÁ *isim* сват, сваяк, свацця; ~ *lar* сваты.

QUDURĜÁN *sifət* 1. шалёны; 2. буяны, ганарысты; ~ *xasiyyət* буяны характэр.

QUDURĜANLÍQ *isim* высакамернасць, фанабэрлівасць, ганарыстасць.

QUDUR|MÁQ *feil* 1. ашалець (а жывёлінах); *it ~du* сабака ўзвар'явалася; 2. азвар'яць, разгневацца, зазнацца.

QUDÚZ *sifət* шалёны; ~ *it* шалёная сабака.

QUDUZLÚQ *isim* шаленства (шал).

QUQÚ *isim* зязюля.

QUL *I isim* раб, рабыня, нявольнік, нявольніца; ~ *olmaq* быць рабом, ~ *ların üsyarı* паўстанне рабоў; II *sifət* рабская; ~ *ətəyi* рабская праца.

QULÁ|Q *I isim* 1. вуха; *orta ~ğın iltihabı* запаленне сярэдняе вуха; ♦ ~ **asmaq** слухаць, пачуць, ~ *larını şəklətmək* напавырыць вушы, ~ *larına inanmaq* не верыць сваім вушам; 2) з вушкамі; *parağın ~ları* вушкі шапкі; II *sifət* вушной; ~ *damcları* вушныя кроплі, ~ *həkim* вушной лекар, ~ *seyvanı* вушная ракавіна, ~ *tanası* вушныя мочкі.

QULAQLAMÁQ *feil* хапаць, хватаць за вуха (вушы).

QULAQLÍ *sifət* 1. з вушкамі; ~ *parağ* шапка-вушанка; 2. вушасты, вушаты; ~ *kirpi*

вушасты (вушаты) вожык, ~ уаралақ вушасты (вушаты) пугач.

QULAQLÍQ *isim* навушнікі.

QULÁN *isim* **bax** Qulun.

QULANÇÁR *isim* спаржа.

QULAQSÍZ *sifət* бязвухі; ~ *it* бязвухія сабака.

QULDÁR *isim* рабаўладальнік, рабаўласнік.

QULDARLÍQ I *isim* рабовладальцество, рабства; II *sifət* рабаўладальніцкай; ~ *quruluşı* рабаўладальніцкі лад.

QULDÚR I *isim* разбойнік, разбойніца; II *sifət* разбойніцкі; ~ *dəstəsi* разбойніцкая хеўра.

QULDURLÚQ *isim* 1. разбой, грабёж, рабунак, рабаванне; 2. разбойніцтва; 3. бандытызм; ~ *etmək* разбойнічаць.

QULLÚ|Q I *isim* 1. паслуга; ~ *q* *etmək*: 1) служыць; 2) даглядаць; 3) абслугоўваць; *uşaqlara* ~ *etmək* абслугоўваць дзяцей; 2. догляд, дагляданне, дагажданне, слугаванне, частаванне, заляцанне; *uşaqlara* ~ *q* догляд дзяцей, *bitkilərə* ~ *q* дагажданне раслінай, *xəstəuə* ~ *q* дагляданне хворага; 3. служба; *dövlət* ~ *ğı* дзяржаўная служба, *hərbi* ~ *q* воінская служба, ~ *ğa* *girtək* наступіць на службу; II *sifət* службовы.

QULLUQÇÚ *isim* 1. слуга, служанка, хатняя работніца; ~ *tutmaq* наняць (згадзіць) служанку; 2. служачы, службовец, служачая; *dövlət* ~ *su* дзяржаўны служачы.

QULLUQÇULÚQ *isim* праца слуг, становішча служанкі, хатняй работніці; ~ *etmək* працаваць служанкай.

QULP *isim* ручка, дзяржанне, дзяржалька; *qəhvədanın* ~ *u* ручка кафеўніка, *fıncanın* ~ *u* ручка шклянк.

QULPLU *sifət* з ручкай, з дзяржалькай, з дужкай; ~ *şatdan* падсвечнік з ручкай.

QULPSÚZ *sifət* без ручкі, без дзяржалькі, без дужкі.

QULÚN *isim* жарабя (жарабё).

QUM *isim* пясок; *dəniz* ~ *u* марскі пясок, *sahil* ~ *u* прыбярэжны (узбярэжны) пясок, *sarı* ~ жоўты пясок.

QUMÁR *isim* карты, картчаная гульня; ~ *oynı* гульня ў карты, ~ *oynatmaq* гуляць у карты.

QUMARBÁZ *isim* карцёжнік.

QUMBARÁ *isim* граната; ~ *atmaq* кідаць гранату, *əl* ~ *su* ручная граната.

QUMBARAATÁN *isim* гранатамёт.

QUMQUMÁ *isim* фляга.

QUMLÁQ *isim* пяскі.

QUMLÚ *sifət* пясчаны; ~ *torpaqlar* пясчаны зямлі, ~ *səhra* пясчаная пустыня.

QUMLÚQ *isim* **bax** Qumlaq.

QUMRÁL *sifət* 1. русы, светла-русы; ~ *saç* русыя валасы; 2. каштанавы, кары; ~ *gözlər* карыя вочы.

QUMSÁL *sifət* пясчаны, пескаваты; ~ *torpaq* пескаватая глеба.

QUMÚQ I *isim* кумык, кумычка; II *sifət* кумыкскі; ~ *dili* кумыкская мова.

QUNDÁQ¹ *isim* пялёнка, полка; \diamond ~ *dan* з пялёнак, ~ *dan* *çixmaq* вырасці.

QUNDÁQ² *isim* ложка ружжа.

QUNDÚZ I *isim* бабёр; *çay* ~ *u* рачны бабёр; II *sifət* бабровы; ~ *xəzi* бабровы мех.

QURÁQ *sifət* сухі, засушлівы, бязводны; ~ *yaу* сухое лета, ~ *iqlim* засушлівы клімат.

QURAQLÍQ *isim* засуха, бяздажджоўе, бяздажджыца.

QURÁN *isim* Каран (святшчэнная кніга мусульман); ~ *ayələri* айаты Карана.

QURBAĞÁ *isim* жаба; *yaşıl* ~ зялёная жаба.

QURBÁN¹ *isim* ахвяра; *cinayətin* ~ *ı* ахвяра злачынства, *müharibə* ~ *ları* ахвяры вайны.

QURBÁN² *isim* ахвярапрынашэнне; ~ *kəsmək* закалоць ахвяру; ~ *bayramı* Курбан-байрам.

QURBANLÍQ I *isim* ахвярапрынашэнне; II *sifət* ахвярны; ~ *qoyun* ахвярная авечка.

QURBANSÍZ *zərf* безахвяр, безстрат; ~ *ötüşmək* абыйсціся без ахвяр.

QURD¹ I *isim* воўк; \diamond ~ *dan* *qorxan* *qoyun saxlamaz* ваўкрў баяцца у лес не ходзіць; II *sifət* воўчы; ~ *sürgüsü* ваўчыная ззяя.

QURD² *isim* 1. чарвяк; *ipək* (*barata*) ~ ішаўкоўнічны чарвяк; 2. гліст.

QURDALAMÁQ *feil* 1. калупаць, пакалупаць; *dişlerini ~ калупаць у зубах*; 2. чапаць, крануць; *aşyaları ~ чапаць рэчы*; 3. трывожыць, патрывожыць; *yaranı ~ трывожыць рану*.

QURDALANMÁQ *feil* 1. капацца, корпацца; 2. варушыцца, паварушыцца; 3. варочацца; *yerində ~ варочацца ў ложку*.

QURĖŪ *isim* 1. устаноўка; *qazanxana ~su кацельная ўстаноўка*; 2. будова, канструкцыя; *körpünün ~su будова (канструкцыя) моста*.

QURĖUŞÚN *isim* 1. свінец; 2. куля; *düşməni ~la qarşılادılar сустрэлі ворага свінцом*.

QURĖUŞUNLÚ *sifət* 1. свінцовы; 2. свінцовісты, асвінцаваны.

QURMÁQ *feil* 1. ствараць, стварыць; 2. будаваць; *körpü ~ будаваць мост*; 3. строіць, ствараць; *təclis ~ ствараць пасяджанне*; 4. заводзіць, завесці; *saatı ~ завесці гадзіннік*.

QURSÁ|Q *isim* сычуг; *♦ ~Ėi boş галодны, ~Ėi dar запальчывы*.

QURSÁ|Q *isim* 1. пояс, пасак; *~ bağlamaq падпяразваць пояс*; 2. абруч; *çəlləyin ~Ėi абруч бочкі*; 3. соĖr. пояс; *isti ~ гарачы пояс, mülayim ~ умерены (сярэдні) пояс*.

QURŞAMÁQ *feil* падпяразваць, апяразваць, падпяразваць поясам.

QURTARACÁ|Q *isim* канец; *kəndin ~Ėində ў канцы вёскі*.

QURTAR|MÁQ *feil* 1. канчаць, скончыць; *işləri ~maq скончыць справы*; 2. канчацца, скончыцца; *yoxlama ~di праверка скончылася, dərs ~di ўрок скончыўся*; 3. вычэрпвацца, скончыцца; *pul ~di скончыліся грошы*; 4. ратавацца, выратавацца; *ölümdən ~maq выратавацца ад смерці*.

QURTULMÁQ *feil* павыратаўвацца, уратавацца, вызваліцца.

QURTULUŞ *isim* 1. вызваленне; *~ günüü дзень вызвалення*; 2. выратаванне, збавенне.

QURTÚM *isim* глыток; *bir ~ su адзін глыток вады*.

QURÚ *sifət* 1. сухі; 1) бязводны; *~ paltar сухое сукенка*; 2) высмаглы, цвёрды; *~çö-*

rək сухі хлеб, ~ теууə сухія садавіна (сухафрукты); 3) перасохлы; *~ çay перасохлая рака, ~ göl перасохлае возера*; 4) высмаглы; *~ budaqlar сухія галінкі, ~ ağac сухое дрэва, ~ odun сухія дрэвы*; 5) сухі; *~ hava сухое паветра, ~ iqlim сухі клімат, ~ yer сухое месца*; 6) хударлявы, худы; *~ qol худая рука*; 7) невадкі; *~ xərkəklər невадкі травы*; 8) невлажний; *~ öskürək сухі кашаль*; 9) пазбаўленывады, бруды; *~ yol сухая дарога*; 2. бяссэнсавы, бяссэнсны, бяссэнсоўны, недарэчны; *~ böhtan бяссэнсавы паклёп*.

QURUCÚ *isim* стваральнік.

QURUCULÚ|Q I *isim* будаўніцтва; *dövlət ~Ėi дзяржаўнае будаўніцтва*; II *sifət* будаўнічы; *~ işləri будаўнічыя работы*.

QURUDUCÚ I *sifət* 1. сушыльны; *~ soba сушыльная печ*; 2. асушальны; *~ kanal асушальны канал*; II *isim* сушылка.

QURUDUL|MÁQ *feil* сушыцца, высушыць; *paltar ~ur адзенне сушыцца*.

QURULAMÁQ *feil* выціраць, выцерці, павыціраць дасуха; *masanı ~ выцерці стол, bədənini ~ выцерці цела дасуха*.

QURULANMÁQ *feil* выцірацца, выцерціся, абцірацца насуха.

QURULMÁQ *feil* 1. будавацца; 2. заводзіцца; 3. ўсталёўвацца; *yenidən ~ рэканструявацца*.

QURULTÁY *isim* з'езд; *~ çağırmaq склікаць з'езд, ~in gündəliyi расклад з'езду, ~ nutayəndələri дэлегаты з'езду*.

QURULTÚ *isim* буркатанне; *qarın ~su буркатанне жывата*.

QURULÚ *sifət* гатовы; *~ ev гатовы дом*.

QURULÚ|Q *isim* сухасць, сухата; *havanın ~Ėi сухасць паветра*.

QURULUŞ *isim* 1. строй, лад; *dövlət ~и дзяржаўны лад*; 2. прылада; *mühərrikin ~и прылада матара*; 3. будынак, будова; *yerin ~и будова зямлі, bədənini ~и будынак цела*.

QURÚM¹ *isim* 1. будова, пабудова; 2. будыніна, будунак; 3. арганізацыя; *ictimai ~lar грамадскія арганізацыі, dini ~lar рэлігійныя арганізацыі*.

QURÚM² *Isim* сажа; II *sifət* сажевый; ~ *zavodu сажевий завод*.

QURU|MÁQ *feil* 1. сохнуць, высыхаць, высахнуць; *torpaq ~du зямля высахла*; 2. завядаць, вянуць, завянуць, завяць, звянуць; *budaq ~du дрэва звянуцца*; 4. паралізаваць, дранцвець, нямець;

QURUTMÁQ *feil* 1. сушыць, высушыць; *paltarı ~ сушыць бялізну, теувәні ~ сушыць садавіна*; 2. асушваць, асушыць; *gö-lü ~ асушыць возера, bataqlığı ~ асушыць балота*.

QUS|MÁQ *feil* ірваць, рваць, ванітаваць.

QUŞ *isim* птушка, птах; *yurtı ~lar драпежныя птушкі, ev ~ları свойскія птушкі, su ~и вадзяная птушка*.

QUŞÇÚ *isim* 1. птушкагадовец, птушкавод, галубятнік; 2. прадавец птах.

QUŞÇULÚQ *isim* птушкагодоўля, птушкаводства.

QUTÁB *isim* кутаб (піражок з мясам, з зяленівай).

QUTÚ *isim* 1. скрынка, каробка; *konfet ~su каробка цукерак*; 2. пачак; *kibrit ~su пачак*; 3. *kartondan düzəldilən ~ кардонка*; 4. *tənəkədən düzəldilən ~ бляшанка*; 5. *ağacdan düzəldilən ~ скрыначка (пушка)*; 6. шуфлядка.

QUYRÚ|Q *isim* 1. хвост; *at ~ğı конскі хвост*; 2. курдзюк.

QUYRUQLAMÁQ *feil* хапаць, хватаць за хвост.

QUYRUQLÚ *sifət* хвастаты.

QUYRUQSÚZ *sifət* бясхвосты.

QUYÚ *isim* 1. студня, калодзеж; *artezi-an ~su артэзіянскі калодзеж*; 2. шчыліна, пора, сітавіна; 3. свідравіна; *neft ~su нафтавая свідравіна*,

QUZÉY *isim* поўнач.

QUZĠÚN *isim* сцярвятнік, крумкач, груган.

QUZÚ *isim* ягня (ягнѐ), баранчык.

QUZUÇÚ *isim* пастух, пастушок павіць гняц.

QUZULAMÁQ *feil* каціцца, ягніцца (аб авечке).

QUZULU *sifət* з ягням (з ягнѐм); ~ *goyup авечка з ягнѐм*.

QUZULÚQ *isim* 1. маткаавечкі; 2. ягнятнік.

QÜBBƏ *isim* 1. купал; *göy ~si купал неба*.

QÜBBƏLİ *sifət* з купалам; ~ *cirk цырк з купалам*.

QÜRBƏT *isim* чужына; ~ *çəktək знаходзіцца, быць на чужыне, ~də уаўатақ жыць на чужыне*.

QÜRBƏTLİK *isim* бax **Qürbət**.

QÜRÚR *isim* гордасць.

QÜRURLANMÁQ *feil* ганарыцца.

QÜRURLÚ *sifət* горды, ганарлівы.

QÜSSƏ *isim* сум, смутак, журба, маркота.

QÜSSƏLƏNMƏK *feil* сумаваць, журыцца, маркоціцца.

QÜSSƏLİ *sifət* сумны, журботны, маркотны.

QÜSSƏSİZ *sifət* безжурботны, бесклапотны; ~ *adam бесклапотны чалавек*.

QÜSÚR *isim* дэфект, загана, хіба, недахоп, вада; ~*ları aradan qaldırmaq знішчаць дэфекты*.

QÜTB *isim* полюс; *Şimal ~ü Паўночны полюс, Cənub ~ü Паўднёвы полюс*.

QÜTBÇÚ *isim* палярнік.

QÜTBLƏŞMƏK *feil* палярызавацца.

QÜVVƏ *isim* 1. сіла; *əzələ ~si мышачная сіла, at ~si конская сіла*; 2. часці грамацтва; *qabaqcıl ~lər перадавыя сілы, sülhsevər ~lər міралюбівыя сілы*; 3. войскі; *silahlı ~lər узброеныя сілы*.

QÜVVƏLƏNMƏK *feil* узмацняцца.

QÜVVƏLİ *sifət* 1. моцны; 2. сілавы; ~ *sahə сілавое поле*.

QÜVVƏT *isim* бax **Qüvvə**.

- L -

LABŪD *sifət* непазбежны; ~ *nəticə* непазбежнае следства.

LAÇÍN *isim* сакал, сокал, бізун.

LÁGER *isim* лагер; *hərbi* ~ ваенны лагер.

LAĞ *isim* насміхание, здзек, кпіны; ~а *доуаақ* кпіць, ~ *elətək* падвергаць насмешкам.-

LAĞÍM *isim* 1. падкоп; ~ *atmaq* зрабіць падкоп; 2. каналізацыя, клаака; 3. тунэль.

LAĞIMÇI *isim* праходчык.

LAĞLAĞI *isim* 1. балбатун, пустасоў; 2. гаварун, балака; 3. балбатня, пустаслоўе.

LAX¹ *sifət* хісткі; 2. нетесный, свабодны; ~ *ауаққабі* нетесная абутак.

LAX² *sifət* тухлы; ~ *уитурта* тухлае яйцо.

LAXLA|MÁQ *feil* хістацца, расхіствацца; *dişləri* ~уір зубы хістаюцца, *kürsü* ~уір крэсла хістаецца.

LAXLATMÁQ *feil* расхістваць, расхістаць; *dirəyi* ~ *расхістаць* слуп, *dişi* ~ *расхістаць* зуб, *tixi* ~ *расхістаць* цвік.

LAXTÁ *isim* згустак; *qan* ~си згустак крыві.

LAXTALANMÁ *isim* згусанне, згусальнасць; *qanın* ~си згусанне крыві.

LAXTALAN|MÁQ *feil* згусаць; *qan* ~ir кроў згусае.

LAK *I isim* лак; *dirnaq* ~і лак для пазноцяў, *tebel* ~і мэблевы лак, ~ *virnaq* пакрыць лакам; II *sifət* лакавы; ~ *boyalar* лакавыя фарбы.

LÁKIN *bağl.* але, аднак, а.

LAQÉYD *I sifət* раўнадушны, абьякавы; ~ *adat* раўнадушны чалавек; ~ *münasibət* абьякавае стаўлене; 2. *zərf* абьякава, безуважна; ~ *бахтақ* глядзець абьякава, ~ *уапаштақ* ставіць аабьякава.

LAQEYDLİK *isim* раўнадушнасць, раўнадушша, абьякавасць; ~ *göstərmək* аказаць поўнае абьякавасць.

LAL¹ *sifət* 1. нямы; ~ *uşaq* нямы дзіця, ~ *insan* нямы чалавек; 2. нямы, ціхі, бясшумны; ~ *бахışлар* нямыя позіркi, ~ *xəritə* нямая карта, ~ *əlifbası* нямая азбука, ~ *səhnə* нямая сцэна; ♦ *suyun* ~ *axanı adamın yerə baxanı* у ціхім балоце чэрці вядуцца.

LAL² *isim* нямка, нямый; ~lar *üçün* *məktəb* школа для нямых (нямкаў); ♦ ~in *dilini anası bilər* мова нямога разумее яго маці.

LALÓ *isim* 1. мак; *qızıl* ~lər чырвоныя макі, *tər* ~lər свежыя макі; 2. ♦ ~ *kimi* які мак, ~ *tək qızarmaq* чырванець які мак.

LALƏLİ *sifət* макавы; ~ *çollər* макавы поля, ~ *daqlar* макавы гары.

LALƏLİK *isim* макавы кветнік.

LALÍQ *sifət* сасьпелы, пераспелы; ~ *zoğal* сасьпелы кізіл.

LAL-KÁR *I sifət* глуханямы; ~ *oglan* глуханямы хлопчык; II *isim* глуханямой; ~ *məktəbi* школа для глуханямых.

LAMÍSƏ *I isim* дотык; II *sifət* датыкальны; ~ *üzvləri* датыкальныя органы.

LAMPÁ *I isim* лямпа; *neft* ~ *нафтовае* лямпа, *elektrik* ~ *электрычная* лямпа, *stolüstü* ~ *настольная* лямпа, *asma* ~ *падвесная* лямпа, ~*nin piltəsi* фіціль (кнот) лямпы, ~*ni yandırmaq* запаліць лямпу, ~*ni söndürmək* патушыць (пагасіць) лямпу; II *sifət* лямпавы; ~ *şişəsi* лямпавае шкло, ~ *zavodu* лямпавае завод.

LAP *I ədat* 1. вельмі; ~ *tezdən* вельмі рана, ~ *soyuq* вельмі халодны; 2. зусім, хутка; ~ *təzə* зусім новы; II *əvəz.* самы; ~ *vaxtidir* самы час, ~ *əvvəldən* з самага пачатку; ♦ ~ *yaхşı* вельмі добра, ~ *az* кот наплакаў.

LAVÁŞ *isim* лаваш; *təzə* ~ *свежы* лаваш, ~ *bişirmək* спячы лаваш, *kababı* ~а *bükmək* кабаб загарнуць у лаваш; ♦ ~ *qırağı sulamaq* угодничать.

LAY *isim* пласт, слой; *qum* ~і пласт пяску, *gil* ~і пласт гліны, *komur* ~і пласт вугалю, *buz* ~і пласт лёду, *atmosferin* ~ları *slai* атмасферы, *qalın* ~ тоўсты пласт, *nazik* ~ тонкі слой, *nefili* ~lar *нафтавыя* пласты.

LAYIŇƏ *I isim* праект; *yeni* ~ новы праект, *diplom işinin* ~si *праект* дыпломнай работы, *qanın* ~si *праект* закона, *qərar* ~si

праект настановы, ~ *üzərində işləmək* працаваць над праектам, ~ *sini vermək* праектаваць; II *sifət* праектны; ~ *institutu* праектны інстытут.

LAYİNHƏÇİ *isim* праекціроўшчык.

LAYİNHƏLƏNDİRMƏK *feil* праектаваць; *maşınqayırma zavodunu* ~ праектаваць машынабудавнічы завод.

LAYİQ *sifət* дастойны, паважны; *hörmətə* ~ *adam* дастойны павагі чалавек, *dıqqətə* ~ дастойны увагі, *tərifə* ~ дастойны пахвалы, ~ *olmaq* быць годным.

LAYİQİNCƏ *zərf* годна; ~ *qarşılaşmaq* годна сустракаць.

LAYİQLİ *sifət* 1. дастойны, паважны, заслужаны, годны; ~ *qələbə* заслужаная перамога, ~ *səza* дастойная кара, ~ *adam* дастойны чалавек, ~ *davətçisi* годны прадаўжальнік; 2. прыстойны, здавальняючы, вялікі, добры, прілічны; ~ *paltar* прілічная адзенне, ~ *mükafat* даволі вялікая (добрая) ўзнагарода.

LAYİQSİZ *sifət* няварты; ~ *hərəkət* няварты ўчынак.

LAYLÁ *isim* калыханка; *ana* ~ *si* матёрінская калыханка, ~ *çalmaq* спяваць калыханку.

LAYLAMÁQ *feil* слоить, расслаіць; *otu* ~ расслаіць сена.

LAY-LAY *zərf* насцеж, пластамі; ~ *uyğmaq* раскладваць пластамі.

LAYLÍ *sifət* 1. слаісты; ~ *süxurlar* слаістыя пароды; 2. пластавы, слаявы; ~ *yataq* пластавы залег.

LAZİM *sifət* патрэбны; ~ *olmaq* быць патрэбным, ~ *olan səpədlər* патрэбныя дакументы; 2. *predik. lazımdır*: 1) трэба; *tələstək* ~ трэба спяшацца, *yoxlamaq* ~ трэба праверыць, *vaxt* ~ трэба час; 2) патрэбен, патрэбна; *kötək* ~ патрэбна дапамога; ♢ ~ **şəkli d i l** ç. наклоненне неабходимости.

LAZIMLÍ *sifət* патрэбны, неабходимый; ~ *işçi* патрэбны работнік, ~ *aşular* патрэбныя рэчы, ~ *kitablar* патрэбныя кнігі, ~ *səpədlər* неабходныя дакументы.

LAZIMSİZ *sifət* непатрэбны; ~ *söhbətlər* непатрэбныя размовы, ~ *aşular* непатрэбныя рэчы.

LEHİM *isim* пріпой; *qızıl* ~ залаты пріпой, *gümüş* ~ серабрэннем пріпой, *polad* ~ сталёвы пріпой.

LEHİMÇİ *isim* 1. паяльшчык, літавальшчык; 2. спайшчык, літоўшчык.

LEHİMLƏMƏK *feil* паяць, літаваць; *boruları* ~ літаваць трубы, *məftilin uclarını* ~ злітаваць канцы дроту, *qazanı* ~ літаваць казан.

LEHİMLİ *sifət* паяніі; ~ *qazan* паяніі рондаль, ~ *saydan* паяніі чайнік.

LEŞ *isim* 1. падлу (падлы), мярцвячына, палена нейкае; *it* ~ і сабачая падлу, ~ *ueyən quşlar* дыхлятнікі.

LEYLƏK *isim* бях **Hacıeylək**.

LEYSÁN I *isim* лівень, залева; II *sifət* ліўневы; ~ *yağışı* ліўневы дождж, ~ *suları* ліўневыя вады.

LƏÇƏK *isim* 1. пялёстак; *gül* ~ *ləri* пялёсткі кветак; 2. хустка; *irək* ~ шаўковая хустка, ~ *yini aşmaq* зняць хустку, ~ *baqlamaq* насіць хустку.

LƏĞV *isim* 1. ліквідацыя; *pöqsanların* ~ і ліквідацыя недахопаў, *geriliyin* ~ і ліквідацыя адставання, *savadsızlığın* ~ і ліквідацыя непісьменнасці, *hərbi bazaların* ~ і ліквідацыя ваенных баз; 2. адмена; *qanunun* ~ і адмена закона, *təhkəmə qərarının* ~ і адмена рашэння суда, *hökmün* ~ і адмена прысуду; 3. ануляванне; *müqavilənin (sazişin)* ~ і ануляванне дамовы, *qərarın* ~ і ануляванне настановы; ♢ ~ **etmək** ліквідаваць.

LƏHCƏ *isim* гоман, гавор, гаворка; *yerli* ~ мясцовая гаворка, *şirin* ~ прыемны гоман, *öz* ~ *sində danışmaq* гаварыць на сваім гаворцы.

LƏK *isim* града, градка; *şüyüd* ~ *ləri* градкі кропу, ~ *düzəltmək* разбіваць градкі.

LƏKƏ *isim* пляма; *qara* ~ чорная пляма, *ağ* ~ белая пляма, *qan* ~ *si* пляма крыві, *yağ* ~ *si* масляністая пляма, ~ *ni təmizlətmək* вывесці пляма; ♢ ~ **salmaq** саджаць, пасадзіць пляма.

LƏKƏPARÁN *isim* плямавыводнік.

LƏKƏLƏMƏK *feil* запляміць, пэцкаць (пэцкаеце); *süfrəni* ~ пляміць абрус, *paltarı* ~ пэцкаць вопратку; \diamond *adını* ~ запляміць імя.

LƏKƏLİ *sifət* зплямамі, запятнаны; ~ *don* сукенка з плямамі, ~ *üz* твар з плямамі.

LƏKƏSİZ *sifət* безплям; ~ *paltar* адзенне без плям.

LƏQQƏB *isim* мянушка, прозвішча.

LƏL *isim* рубін.

LƏL-CƏVANĪRÁT *isim* каштоўнасць.

LƏLƏJK *isim* пярэ; *dəvə quşu* ~ *yü* страусавае пярэ.

LƏNƏT *isim* праклён, анатэма.

LƏNƏTLƏMƏK *feil* праклінаць.

LƏNG I *sifət* павольны, марудлівы, марудны; ~ *adam* марудны чалавек; II *zərf* павольна; ~ *işləmək* павольна працаваць.

LƏNGİMƏDƏN *zərf* без прамаруджання, без затрымкі; ~ *qayıtmaq* вярнуцца без прамаруджання.

LƏNGİMƏK *feil* затрымлівацца, затрымацца; *iş* ~ *yür* праца затрымліваецца, *qatar* ~ *yür* цягнік затрымліваецца.

LƏNGİTMƏK *feil* затрымліваць, затрымаць; *qatarı* ~ *tək* затрымліваць цягнік, *sənədləri* ~ *tək* затрымліваць дакументы.

LƏPƏ¹ *isim* невялікая хваля, баранчыкі; *dəniz* ~ *si* морская хваля.

LƏPƏ² *isim* ядро; *qoz* ~ *si* ядро арэха, *findıq* ~ *si* ядро фундука, *badam* ~ *si* ядро міндаля.

LƏPƏDÖYƏN *isim* прыбой.

LƏPƏLƏMƏK *feil* лузаць, вылузвацца; *qozu*, *findığı* ~ лузаць арэх, фундук.

LƏPİK *isim* галька.

LƏPİR *isim* слядоў; *at* ~ *i* слядоў коні, *dovşan* ~ *i* заячы слядоў.

LƏRZƏ *isim* 1. трапятанне, дрыжыкі; ~ *уә* *gəlmək* трапятаць, ~ *уә* *salmaq* прыводзіць у трапятанне; 2. страх, боязь; ~ *уә* *düşmək* дрыжаць ад страху.

LƏT *isim* мякаць; *altanın* ~ *i* мякаць яблыка.

LƏTAFƏT *isim* 1. мяккасць, спагадлівасць; 2. пшчота, пшчоты, ласкавасць; *qi-*

zın səsində bir ~ *var* у голасе дзяўчыны была пшчота.

LƏTAFƏTLİ *sifət* 1. мяккі, спагадны; 2. пшчотны, далікатны; ~ *səs* пшчотны голас, ~ *sözlər* далікатныя словы, ~ *pəğmələr* далікатныя песні.

LƏTİFƏ *isim* 1. жарт; 2. анекдот, анекдот, показка; ~ *danişmaq* распавядаць анекдоты, *Molla Nəsrəddinin* ~ *ləri* анекдоты Моли Насрэддзіна; \diamond ~ *si* *bizlərdən uzaq* спасі нас ад гэтага.

LƏTİFƏCİ *isim* апавядальнік анекдотаў, анекдотчик.

LƏTLƏNMƏK *feil* азызнуць.

LƏTLƏŞMƏK *feil* бax **Lətlənmək**.

LƏVAZİMÁT *isim* 1. прыналежнасці; *yazı* ~ *i* пісьмовыя прыналежнасці; 2. рыштунак; *əsgər* ~ *i* вайсковы рыштунак; 3. снасць; *balıq ovu* ~ *i* рыбалоўная снасць.

LƏVƏNGİ *isim* левенгі (страва з арэхавай і луковай начыннем); *balıq* ~ *si* левенгі з рыбы, *toyuq* ~ *si* левенгі з курыцы.

LƏYAQƏT *isim* 1. годнасць; ~ *hissi* начуццё ўласнай годнасці, *insanlıq* ~ *i* чалавечая годнасць, ~ *ini* *qorutmaq* абараняць годнасць; 2. прыстойнасць; ~ *ini* *itirmək* згубіць прыстойнасць, ~ *xatirinə* для прыліку; 3. здольнасць; ~ *sahibi* чалавек з здольнасцямі.

LƏYAQƏTLİ *sifət* дастойны, паважны, годны; ~ *insan* дастойны чалавек, ~ *şagird* годны вучань, ~ *davatçı* варты працягласць.

LƏYAQƏTSİZ *sifət* 1. няварты, няварты павагі; ~ *adam* чалавек, *nyavartı* павагі; 2. ганебны, амаральны; ~ *hərəkət* ганебны ўчынак.

LƏYAQƏTSİZLİK *isim* ганебнасць, ганебныя, амаральнасць.

LƏYƏN *isim* таз, балея; *mis* ~ медны таз, *mürəbbə* ~ *i* таз для варэння.

LƏYƏNÇƏ *isim* тазік, місачка.

LƏZGİ *isim* лезгін; ~ *qızı* лезгінка, ~ *ləg* лезгіны.

LƏZİZ *sifət* смачны; ~ *yetəklər* смачныя стравы.

LƏZZƏT *isim* 1. смак, густ; *xorəyin* ~ *i* густ стравы; 2. задавальненне; ~ *almaq* атрымаць задавальненне.

LƏZZƏTLƏ *zərf* 1. з густам, смачна; ~ *уетәк ёсць з густам*; 2. з задавальненнем, засалодай; ~ *işləтәк працаваць з задавальненнем*.

LƏZZƏTLİ *sifət* смачны; ~ *xorәklәр смачныя стравы*, ~ *plov смачны плоў*.

LƏZZƏTSİZ *sifət* нясмачны; ~ *уетәк нясмачная ежа*.

LİĞ *isim* слота, хлюпота, бруд; ~ *a gir-tәk залезці ў бруд*.

LİBÁS *isim* 1. адзенне, адзежа; *özünә tәzә ~ almaq купіць сабе новае адзенне*; 2. пакрываала, убранне.

LİBASLÍ *sifət* адзеты.

LİBASSÍZ *sifət* безадзуення, неадзеты.

LİF *isim* валакно; *rambıq ~i баваўнянае валакно*, *süni ~ штучнае валакно*, *kitүәvi ~ хімічнае валакно*.

LİL¹ *isim* глей; *qara ~ чорны глей*.

LİL² *isim* сінька; *paltara ~ vurmaq подсинить бялізну*.

LİMÁN *isim* 1. порт; *dәniz ~i марскі порт*, *saу ~i рачны порт*, *hava ~i аэрапорт*; 2. гавань.

LİMANÇI *isim* партавік.

LİMÓN I *isim* цытрына; ~ *la saу ітәк піць гарбаты з лімонам*; II *sifət* цытрынавы; ~ *qabiği цытрынавая скарынка (цэдра)*.

LİMONÁD *isim* ліманад; ~ *ітәк піць ліманад*, *bir şüşә ~ бутэлька ліманаду*.

LİMONLÚ *sifət* цытрынавы; ~ *saу цытрынавы чай*.

LİNG *isim* 1. лом; 2. рычаг.

LİTVACA *zərf* па-літоўску; ~ *danişmaq гаварыць па-літоўску*.

LİTVALÍ *isim* літовец, літоўка; ~ *lar літоўцы*.

LOBYÁ *isim* фасоля; *tәzә ~ свежая фасоля*, *goу ~ зелёная фасоля*, ~ *әктәк пасаdziць фасолю*, ~ *уigmaq сабраць фасолю*.

LOBYALÍ *sifət* фасолевы, з фасоляй; ~ *plov (aş) фасолевы плоў*, ~ *salat фасолевая салата*.

LOBYALIQ *isim* ўчастак, засеяны фасоляй.

LOĞMÁ *isim* лустачка, лусту хлеба, кавалак хлеба; *bir ~ адзін лусту хлеба*.

LOĞMALAMÁQ *feil* адломваць, ёсць хлеб кавалкамі; *cörәyi ~ адломваць хлеб*.

LOĞMÁN *isim* лекар, лекара.

LOPÁ *sifət* камяк, камячок; *qar ~si камяк снегу*, *rambıq ~ si камячок ваты*.

LOPABÍQ *sifət* з тоўстымі вусамі, вусач (усач); ~ *kişi мужчына з тоўстымі вусамі*.

LOPÁ-LOPÁ *zərf* 1. сьняжынкамі; ~ *yağtaq падаць сьняжынкамі*; 2. цэлымі кавалкамі.

LORÚ *sifət* простанародны, прастамоўны; ~ *sözlәр прастамоўныя словы*.

LOTÚ I *isim* махляр, круцель, шахрай, шельма; II *sifət* хітраваты; ~ *hәрәкәtlәр хітраваты ўчынкi*.

LOTULÚQ *isim* круцельства, мошеництва; ~ *elәтәк махлярыць, махляваць*.

LOVĞÁ *sifət* пагардлівы, пыхлівая, напышлівы; ~ *adam пагардлівы (ганарлівы) чалавек*.

LOVĞALANMÁQ *feil* хваліцца, пахваляцца.

LOVĞALÍQ *isim* пыху, высакамернасць.

LÖHRƏM *isim* рысь, хуткі алюр; *at ~ la qasır конь бяжыць рысцо*.

LÖVBƏR *isim* якар; ~ *atmaq кiдаць якар*, ~ *dә durmaq стаяць на якары*, ~ *i qaldırmaq падняць якар*, зняцца з якара; \diamond ~ *salmaq асталявацца*.

LÖVBƏRLÍ *sifət* з якарам, якарнай; ~ *zәncir якарныя ланцугi*.

LÖVNƏ *isim* 1. дошка; ~ *dә yazmaq пісаць на дошцы*, ~ *ní siltәk выцерці дошку*, ~ *уә қаğırmaq выклікаць да дошкі*; *certıyoj ~si чертежной дошка*; 2. пліта; *tәртәр ~ мармуровая пліта*, *mis ~ медная пліта*; 3. карціна; *dәniz ~si марская карціна*; 4. вывеска, шыльда; ~ *asmaq навесіць шыльду*; 5. дыск; *ıdm. ~ tullamaq кiдаць дыск*; \diamond *şәraf ~si дошка гонару*.

LÜĞƏT *isim* слоўнік; *ızahlı ~ тлумачальны слоўнік*, *azərbaycanca-belorusca ~ азербайджанско-беларускі слоўнік*, *ikidilli ~ двухмоўны слоўнік*.

LÜĞƏTÇİ *isim* словарник, лексікограф.

LÜĞƏTÇİLİK *isim* лексікаграфія, слоўнікавая справа.

LÜLƏ *isim* 1. ствол; *tüfəng* ~*si* ствол стрэльбы; 2. трубка; *kağız* ~ *папяровая трубка*; 3. лядзяш; *buz* ~*ləri* ледзяшы лёду.

LÜLƏ|K *isim* носік, дзюбка; *saydanın* ~*yi* носік чайніка, *samavarın* ~*yi* носік самавара.

LÜLƏ-KABÁB *isim* люлякабаб; *ləzzətli* ~ *смачны люлякабаб*, ~ *hazırlamaq* рыхтаваць люлякабаб.

LÜT I *sifət* 1. голы; ~ *uşaq* голы дзіця; 2. пазбаўлены расліннасці; ~ *daqlar* голыя горы, ~ *ağaclar* голыя дрэвы; ♠ ~ *qoymaq* абабраць; II *zərf* галышом; ~ *yatmaq* спаць галышом.

LÜTLƏN|MƏK *feil* агаляцца, агольвацца; *ağaclar artıq* ~*ib* дрэвы ўжо агаліліся.

LÜTFƏN *zərf* калі ласка; ~ *əyləşin* калі ласка сядайце, ~ *deyin* скажы (це) наласку (калі ласка)! ~ *qulaq asın* калі ласка слухайце.

LÜZÜM *isim* 1. патрэба, патрэбнасць; ~ *görmək* лічыць неабходнасцю, ~*u* *yoxdur* няма патрэбы, *nə* ~*u* *var* якая патрэба.

LÜZÜMLÜ *sifət* патрэбны, неабходны.

LÜZÜMSÜZ *sifət* непатрэбны; ~ *şeylər* непатрэбныя рэчы, ~ *söz* непатрэбнае слова.

- M -

MAARİF *isim* асвета; *xalq* ~*i* народны асвета, ~ *nazirliyi* міністэрства асветы.

MAARİFÇİ *isim* асветнік; *Azərbaycan* ~*ləri* азербайджанскія асветнікі.

MAARİFÇİLİK *isim* асветніцтва; ~*yin* *inkişafı* развіццё асветніцтва.

MAARİFLƏNDİRMƏK *feil* адукоўваць, адукаваць; *xalqı* ~ *адуюваць народ*.

MAARİFLƏNMƏK *feil* адукоўвацца, прасвяціцца.

MAAŞ *isim* аклад, зарплата; *aylıq* ~ *месячны аклад*, ~ *almaq* атрымаць зарплату.

MACÁL *isim* магчымасць, мажлівасць, дапушчальнасць; ~ *yoxdur* няма магчымасці.

MACÁR *isim* вугорац, венгерац, венгерка; ~*lar* вугорцы.

MACƏRÁ *isim* 1. падзея, здарэнне; *qəribə* ~ *дзіўнае здарэнне*; 2. прыгода, прыключэнне, авантура; ~ *axtarmaq* шукаць прыгода.

MACƏRACÍ *isim* шукальнік, прыгод.

MADDƏ¹ *isim* 1. рэчыва; *üzvi* ~ *арганічнае рэчыва*, *qeyri-üzvi* ~ *неарганічнае рэчыва*, *partlayıcı* ~ *выбуховае рэчыва*, ~*lər mübadiləsi* аб-мен рэчываў; 2. матэрыя; ~*nin quruluşu* будынак матэрыі.

MADDƏ² *isim* артыкул; *qanun* ~*si* артыкул закона.

MADDİ *sifət* 1. матэрыяльны; ~ *aləm* матэрыяльны свет, ~ *varlıq* матэрыяльнае быццё, ~ *vəziyyət* матэрыяльнае становішча, ~ *ziyan* матэрыяльны ўрон, ~ *yardım* матэрыяльная дапамога, ~ *təraq* матэрыяльная зацікаўленасць; 2. рэчавы; ~ *sübut* рэчавы доказ.

MADDİ-TEKNİKİ *sifət* матэрыяльна-тэхнічны; ~ *təchizat* матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне.

MADYÁN *isim* кабыла, кабыліца.

MAGİSTR I *isim* магiстр; II *sifət* магiстр-тэрскі; ~ *imtahanları magiстртэрскія экзамены*, ~ *dissertasiyası magiстртарская дысертацыя*.

MAGİSTRÁL *isim* магiстраль; *dəmiryol* ~ *чыгуначная магiстраль*.

MAGİSTRÁNT *isim* магiстрант.

MAGİSTRATÚRA *isim* магiстратура.

MAGİSTRLİK *isim* магiстерство.

MAĞÁR *isim* палатка; ~ *qurtaq ста-віць палатку*, *toy* ~ *вясельная палатка*, *uas* ~ *жалобная палатка*.

MAĞARÁ *isim* 1. пячора; *Azix* ~ *si* *Азых-ская пячора*; 2. берлога; *ayı* ~ *si* *мядзведжая берлога*.

MAĞÁZA *isim* *bax Dükán*.

MAHİR *sifət* майтэрскі, умелы; ~ *atıci* *майтэрскі стралок*, ~ *usta* *вялікі майстар*, ~ *rəssam* *майтэрскі мастак*.

MAHİRLƏŞMƏK *feil* станавіцца, стаць майтэрскім.

MAHİRLİK *isim* мастацтва, майтэрства.

MAHİYYƏT *isim* сутнасць; *məsələnin* ~ *i* *сутнасць пытання*, *işin* ~ *inə görə* *на сутнасці справы*.

MAHİC *isim* бавоўна-валакно, вата.

MAHNI *isim* песня; ~ *oxumaq* *спяваць песню*, ~ *qoşmaq* *складаць песню*, ~ *dinləmək* *слухаць песню*, *xalq* ~ *ları* *народныя песні*.

MAHÚD I *isim* сукно; II *sifət* суконны; ~ *parca* *суконная тканіна*.

MAİLİ *sifət* нахільны; ~ *xətt* *нахільныя лінія*.

MAKARÁ *isim* шпулька.

MAQQAŞ *isim* пінцэт.

MAQNİT I *isim* магніт; II *sifət* магнітны; ~ *sahəsi* *магнітнае поле*, ~ *seli* *магнітная бура*.

MAQNİTLƏŞİMƏK *feil* намагнічваецца, намагнітиться; *metal* ~ *di* *метал намагніціўся*.

MAQNİTLİ *sifət* 1. магнітны; ~ *antena* *магнітная антэна*; 2. намагнічаны; ~ *cisimlər* *намагнічаныя цэла*, ~ *dəmir* *намагнічанага жалеза*.

MAQNİTSİZLƏŞ|MƏK *feil* размагнічваюць, размагніціцца; *dəmir* ~ *ir* *жалеза размагніціцца*.

MAL¹ I *isim* быдла, хатнія жывотныя, жывёла; *iribuynuzlu* ~ *буўны рагатую жывёлу*, ~ *otarmaq* *пасвіць жывёлу*; II *sifət* жывёльны; ~ *dəti* *жывёльны загон*; \diamond ~ **həkim***i* *ветэрынарны ўрач*, ~ **əti** *ялавічына*.

MAL² I *isim* 1. тавар; *ərzaq* ~ *ları* *харчовыя тавары*, *sənaye* ~ *ları* *прамысловыя тавары*, *təsərrüfat* ~ *ları* *гаспадарчыя тавары*; 2. ўласнасць; *özgə* ~ *i* *чужая ўласнасць*, *dövlət* ~ *i* *дзяржаўная ўласнасць*; 3. матэрыял, тканіна; *ipək* ~ *lar* *шаўковыя тканіны*, *uun* ~ *lar* *ваўняныя тканіны*; II *sifət* таварны; ~ *anbarı* *таварны склад*.

MALÁ¹ *isim* барана; ~ *çəktək* *скародзіць*.

MALÁ² I *isim* 1. тынкоўка; 2. масцярок; II *sifət* тынкавы; ~ *işləri* *тынкавыя працы*.

MALABAXÁN *isim* даглядчык (хто глядзіць за скацінай).

MALACI *isim* тынкоўшчык.

MALALAMAQ *feil* скародзіць, баранаваць; *şuti* ~ *maq* *скародзіць раллю*.

MALDARLIQ I *isim* жывёлагадоўля; II *sifət* жывёлагадоўчы; ~ *kompleksi* *жывёлагадоўчы комплекс*.

MALDİLİ *bot. isim* кактус.

MALİK *sifət* які валодае, які мае; ~ *olmaq* *валодаць*; *biliyə* ~ *olmaq* *валодаць ведааннем*, *qüvvəyə* ~ *olmaq* *валодаць сілай*, *istədadı* ~ *olmaq* *мець талент*.

MALİKANƏ *isim* маёнтак, валоданне, сядзіба.

MALİYYƏ I *isim* фінансы; ~ *sistemi* *цiэтэма фінансаў*, ~ *nəzirliyi* *міністэрства фінансаў*; II *sifət* фінансавы; ~ *işləri* *фінансавыя справы*, ~ *şöbəsi* *фінансавы аддзел*.

MALİYYƏÇİ *isim* фінансіст.

MALİYYƏLƏŞDİRMƏK *feil* фінансавачь; *tikintini* ~ *фінансавачь будаўніцтва*.

MAL-QARÁ *isim* быдла; ~ *saxlamaq* *трымаць жывёлу*.

MAMÁ¹ *isim* цёця.

MAMÁ² *isim* акушэрка; ~ **həkim***i* *акушэр*.

MAMAŞÁ *isim* павітуха.

MAMAŞILÍQ *sifət* акушэрскі; ~ *kursu* акушэрскія курсы.

MAMALÍQ *isim* акушэрства; ~ *etmək* акушэрствовать.

MAMÍR *isim* мох; ~ *basmaq* накрыцца мохам, ~ *baqlamaq* обоміець.

MAMIRLAN|MÁQ *feil* замшець, обомшець; *torpaq* ~ *dí* зямля замішэлай.

MAMIRLÍ *sifət* імшысты, мохавыя, мшана; ~ *bataqlıqlar* мианья балоты, ~ *çə-tənlər* мишысты лугі.

MAMIRLÍ|Q *isim* моховина; *bataqlıq* ~ *ğí* моховина балоты.

MANÁT *isim* манат (грашовая адзінка ў Азербайджанскай Рэспубліцы); *iki* ~ *два* маната, *on* ~ *дзесяць* манатаў.

MANCANÁQ *isim* журавель (шост ля калодзежа).

MANEĞ *isim* перашкода.

MANEƏSİZ *zərf* бесперашкодна.

MANQÁ *isim* звяно; \diamond ~ *başçısı* звеневой, звенняявая.

MANQÁL *isim* мангал, жаровня (жароўня); ~ *qalamaq* развесці агонь у мангале, ~ *da kabab bişirtmək* рыхтаваць кабаб на мангале.

MANQALÇÍ *isim* мангальщик.

MANQÁN I *isim* марганец; II *sifət* марганцевый; ~ *təhlulu* марганцевый раствор.

MARÁQ *isim* 1. цікавасць; *musiqiyə* ~ *çikavasçy* да музыкі, ~ *oyatmaq* пабуджаць цікавасць, ~ *dən düşmək* губляць цікавасць; ~ *göstərmək* праяўляць цікавасць; 2. інтарэсы; *şəxsi* ~ *асабістыя* інтарэсы, *ictimai* ~ *грамадскія* інтарэсы.

MARÁQLA *zərf* зцікавасцю; ~ *qulaq asmaq* слухаць з цікавасцю.

MARACLANDIRMÁQ *feil* цікавіць, зацікавіць.

MARACLANMÁQ *feil* цікавіцца, зацікавіцца; *lüğətlə* ~ *зацікавіцца* слоўнікам, *futbola* ~ *çikaviçça* футболам, *Azərbaycan dili ilə* ~ *çikaviçça* азербайджанскім мовай.

MARACLÍ I *sifət* цікавы, цікаўны, займальны; ~ *futbol oyunu* цікавая футбольная гульня, ~ *iş* цікавая праца, ~ *hadisə* цікаўны вы-

падак, ~ *səyahət* цікавае падарожжа; II *zərf* цікава; *dərs* ~ *keçir* ўрок праходзіць цікава.

MARQSÍZ *sifət* нецікавы, абыхавы; ~ *həyat* нецікавая жыццё, ~ *iş* нецікавая праца, ~ *dərs* нецікавы ўрок, ~ *hekarə* нецікавы аповяд, ~ *kitab* нецікавая кніга.

MARÁL I *isim* алень; *xallı* ~ *плямісты* алень, *şimal* ~ *паўночны* алень; II *sifət* алені; ~ *biynuzları* аленевыя рогі, ~ *dərisi* аленевая скура; \diamond ~ *balası* аленяня, ~ *əti* аленіна.

MARALÇÍ *isim* аленявод, аленегадовец.

MARALÇILÍQ *isim* аленегадоўля.

MARKÁ *isim* марка; *post* ~ *sı* пашттовая марка, ~ *uyarıdırmaq* прыляпіць марку.

MART *isim* сакавік.

MASÁ I *isim* стол; *yazı* ~ *sı* пісьмовы стол, ~ *arxasında oturmaq* сядзець за сталом; II *sifət* настольны; ~ *lampası* настольная лямпа.

MASABƏYÍ *isim* тамада.

MASAÜSTÜ *sifət* настольны; ~ *saat* настольныя гадзіны, ~ *oynular* настольныя гульні.

MAŞÁ *isim* 1. абцугі; ~ *ilə közü götürmək* кўзяць абцугамі вугаль; 2. шчыпцы; 3. качарга.

MAŞÍN I *isim* 1. машына; *hesablayıcı* ~ *падліковая* машына, *kənd təsərrüfatı* ~ *ları* сельскага спадарчыя машыны, *tikiş* ~ *швейная* машына, *paltaryuyan* ~ *пральная* машына, *baş* ~ *машынка* для стрыжкі валасоў; 2. аўтамабіль; ~ *sürmək* вадзіць машыну, *yük* ~ *грузавая* машына, *təcili yardım* ~ *машына* хуткай дапамогі, *minik* ~ *легкая* машына; \diamond *ət* ~ *мясарубка*; II *sifət* машынны; ~ *yağı* машыннае масла.

MAŞINÇÍ *isim* машыніст; *parovoz* ~ *sı* машыніст паравоза.

MAŞINQAYIRMA I *isim* машынабудаванне; II *sifət* машынабудаўнічы; ~ *zavodu* машынабудаўнічы завод.

MAŞINLAMÁQ *feil* 1. штабнаваць, прострочена на машыне; *donun ətəyini* ~ *прострочена* падолсукенкі на машыне; 2. стрыгчы, пастрыгчы машынкай; *sacı* ~ *стрыгчы* валасы.

MAŞINŞÜNAS *sifət* машиновед.

MAŞINŞÜNASLIQ *isim* машиназна, машиназнаўства.

MAT *isim* 1. мат (у шахматнай гульні); ~ *elan etmək* аб'яўляць, аб'явіць мат, ~ *vertmək* паставіць мат, ~ *olmaq* атрымаць мат; 2. ў спалучэнні; ~ *qalmaq* здзіўляцца, дзівіцца; ~ *qoymaq* здзіўляць, паражаць, дзівіць.

MATƏM I *isim* жалоба; II *sifət* жалобны; ~ *tusiqisi* жалобная музыка, ~ *tərasimi* жалобная цырымонія.

MAT-MAT *zərf* здзіўлена, саздзіўленнем; ~ *baxmaq* глядзець саздзіўленнем.

MAVİ *sifət* блакітны; ~ *rəng* блакітны колер, ~ *gözlər* блакітныя вочы, ~ *uapasaq* блакітнае паліва (пра газ), ~ *ekran* блакітны экран, ~ *işiq* блакітны агеньчык.

MAVİGÖZLÜ *sifət* блакітнавокі; ~ *qız* блакітнавокая дзяўчына.

MAY *isim* травень; ~ *ayında* ў маі месяцы, ~ *in biri* першага траўня.

MAYÁ *isim* закваска, дрожджы; *xəmir* ~ *si* хлебныя дрожджы, *pivə* ~ *si* піўных дрожджаў, *şaxır* ~ *si* вінныя дрожджы, *qatıq* ~ *si* закваска для катык, *pendir* ~ *si* сырны закваска.

MAYALAMAQ *feil* заквашваць, заквасіць; *südü* ~ *zakvashvaçy* малако.

MAYAOTÚ *isim* хмель.

MAYASÍZ *sifət* незаквашенный, прэсны; ~ *xəmir* прэснае цеста.

MAYÉ *isim* вадкасць; *rəngsiz* ~ бескаляровая вадкасць, *şəffaf* ~ празрыстая вадкасць.

MAYMAQ *isim* разявакі, няўключода.

MÉBEL I *isim* мэбля; ~ *dəsti* камплект мэблі, *uymşaq* ~ мяккая мэбля, ~ *almaq* купляць мэблю; II *sifət* мэблевы; ~ *fabriki* мэблевая фабрыка, ~ *tağazası* мэблевы магазін, ~ *yağı* мэблевае алеі.

MEBELÇİ *isim* мебелышчык.

MEDÁL *isim* мэдаль; *qızıl* ~ залатая мэдаль, ~ *vertmək* ўзнагародзіць медалём, ~ *almaq* атрымаць мэдаль.

MEN *isim* лёгкі ветрык; *səhər* ~ і ранішні ветрык.

MENMÁN *isim* госць; ~ *olmaq* пабыць госцем.

MENMANXANÁ *isim* гасцініца; ~ *da qalmaq* спыніцца ў гасцініцы.

MENRİBÁN I *sifət* 1. ласкавы, пяшчотны; ~ *uşaq* ласкавы дзіця, ~ *apa* ласкавая маці, ~ *tünasibət* ласкавае стаўленне; 2. добры, любы; ~ *adamlar* добрыя людзі; 3. дружны; ~ *kollektiv* дружны калектыў, ~ *ailə* дружная сям'я; 4. цёплы, ветлы; ~ *görüş* цёплая сустрэча, ~ *sözlər* цёплыя словы; II *zərf* ласкава, пяшчотна, цяпло; ~ *qarşılamaq* цяпло сустракаць, ~ *qörüştək* цяпло сустрацца, ~ *yaşamaq* жыць дружна.

MENRİBANLAŞMAQ *feil* пасябраваць, зблізіцца.

MENRİBANLIQ *isim* пяшчоты, цеплыня; ~ *göstərmək* наказаць ветлівасць.

MENTÖR *isim* конюх.

MENTÖRLİK *isim* абавязак, працакоњуа.

MENVÖR *isim* ось; *çarxın* ~ і ось кола, *Yer kürəsinin* ~ і ось Зямнога шара.

MEMÁR *isim* архітэктар; *şəhərin baş* ~ і га-лоўны архітэктар горада.

MEMARLIQ I *isim* архітэктур; ~ *abidələri* помнікі архітэктурны; II *sifət* архітэктурны; ~ *fakültəsi* архітэктурны факультэт.

MEŞƏ I *isim* лес; *şat* ~ *si* сасновы лес, *six* ~ *gusty* лес, ~ *də gəzmək* упацыраваць у лесе; II *sifət* лясной; ~ *torraqları* лясныя глебы, ~ *yağımı* лясны пажар, ~ *səpəyesi* лясная прамысловасць.

MEŞƏBƏYİ *isim* ляснічы.

MEŞƏÇİ *isim* лесавод.

MEŞƏÇİLİK *isim* лесаўніцтва.

MEŞƏLİ *sifət* лясісты; ~ *dağlar* лясістыя горы.

MEŞƏLİK *isim* месца, засаджаныя лесам, лясістай месца.

MEŞƏSİZ *sifət* бязлесны; ~ *yer* бязлесных мясцовасць.

METR *isim* метр; *üz* ~ сто метраў.

MEYÁR *isim* крытэр (крытэрыі), мерка, мера; *keyfiyyət* ~ і крытэрыі якасці.

MEYDÁN *isim* 1. площчу; *Azadlıq* ~и площчу Свабоды, *tikinti* ~ строительная площу-адь; 2. поле; *geniş* ~ шырокае поле, *ucuş* ~и лётнае поле, *futbol* ~и футбольнае поле; 3. арэна; *fəaliyyət* ~и арэна дзейнасці; **♦ döyüş** ~и поле бою, поле брані, ~ **vermək** даць прастору.

MEYDANÇÁ *isim* пляцоўка; *idman* ~си спартыўная пляцоўка, *rəqs* ~си танцавальная пляцоўка, *tikinti* ~си будаўнічая пляцоўка.

MEYXOŞ *sifət* кісла-салодкі; ~ *alma* кісла-салодкае яблык.

MEYİT *isim* труп.

MEYİTXANÁ *isim* морг.

MEYMÜN *isim* малпа.

MEYNƏ *isim* вінаградная лаза.

MEYVƏ I *isim* садавіна; *təzə* ~ свежая садавіна, ~ *uyğmaq* збіраць садавіна; II *sifət* фруктовы; ~ *bağları* фруктовыя сады, ~ *şirəsi* фруктовы сок.

MƏVƏD *isim* храм.

MƏVLƏĞ *isim* сума.

MƏCÁZ *isim* іншасказанне.

MƏCAZİ *sifət* алегарычны, пераносны; ~ *təpə* пераноснае значэнне.

MƏCBÜR *sifət* вымушаны; ~ *olmaq* быць вымушаным, ~ *etmək* змушаць.

MƏCBÜRƏN *zərf* вымушана; ~ *etmək* зрабіць вымушана.

MƏCBURİ *sifət* 1. вымушаны; ~ *əmək* вымушаная праца, ~ *gediş* вымушаны ход; 2. прымусовы; ~ *tüalicə* прымусовае лячэнне, ~ *tədbirlər* прымусовыя меры.

MƏCBURİYYƏT *isim* 1. вымушанай, прымус; ~ *üzündən nad* прымусам, *heç bir* ~ *olmadan* без усялякага прымусу; 2. неабходнасць; ~ *qarşısında* перад неабходнасцю.

MƏCƏLLƏ *isim* кодэкс; *mülki* ~ грамадзянскі кодэкс, *sınayyət* ~си крымінальны кодэкс, *torpaq* ~си зямельны кодэкс.

MƏCHÚL *sifət* 1. невядомы; ~ *qüvvə* невядомая сіла, ~ *kətiyyət r i u a z* невядомая велічыня; 2. нявызначаны, невыразны; ~ *feil d i l c* залежны дзеяслоў, ~ *pöv d i l c* залежны стан.

MƏCHULLÚ *sifət* з невядомым, з шуканым; *iki* ~ *tənlük* ураўненне з двума невядомымі.

MƏCLİS *isim* Меджліс; **♦ Milli** ~ Мілі Меджліса (назва парламента ў Азербайджанскай Рэспубліцы).

MƏCMƏYİ *isim* паднос; *mis* ~ медны паднос.

MƏCMUƏ I *isim* 1. зборнік; *elmi əsərlər* ~си зборнік навуковых прац; 2. часопіс; ~ *nin birinci nömrəsi* першы нумар часопіса; II *sifət* часопісны; ~ *məqaləsi* часопісны артыкул.

MƏCRÁ *isim* рэчышча; *çayın* ~си рэчышча ракі.

MƏCÚN *isim* паста; *diş* ~и зубны паста.

MƏDAXİL *isim* прыход.

MƏDƏ I *isim* страўнік; ~ *xorası* язва страўніка; II *sifət* страўнікавы; ~ *şirəsi* страўнікавы сок.

MƏDƏALTÍ *sifət* падстраўнікавай; ~ *vəzi* падстраўнікавая жалеза.

MƏDƏ-BAĞIRSÁQ *sifət* страўнікава-кішачны; ~ *yolu* страўнікава-кішачны тракт.

MƏDƏCİK *isim* страўнічак; *ürəyin sol* ~yi левы страўнічак сэрца.

MƏDƏN *isim* 1. промыслы; *neft* ~ləri нафтавыя промыслы; 2. руднік; *mis* ~ləri медныя руднікі; 3. прыіск; *qızıl* ~ləri залатыя капальні; 4. залеж, паклад; *daş kömür* ~ləri каменна-вугальная паклады.

MƏDƏNÇİ *isim* промысловік.

MƏDƏNİ *sifət* культурны; ~ *səviyyə* культурны ўзровень, ~ *davranış* культурнае паводзіны, ~ *irs* культурная спадчына, ~ *əməkdaşlıq* культурнае супрацоўніцтва, ~ *əlaqələr* культурныя сувязі, ~ *inkişaf* культурнае развіццё.

MƏDƏNİ-KÜTLƏVİ *sifət* культурна-масавы; ~ *tədbirlər* культурна-масавыя мерапрыемствы.

MƏDƏNİ-MAARİF *sifət* культурна-асветніцкі; ~ *işi* культурна-асветніцкая праца.

MƏDƏNİ-MƏİŞƏT *sifət* культурна-бытавой; ~ *talları* культурна-бытавыя тавары.

MƏDƏNİYYƏT *isim* 1. культура; *qədim* ~ старажытная культура, *antik* ~ антычная

культура, *zəngin* ~ багатая культура, *dunya* ~ і сусветная культура, *milli* ~ нацыянальная культура; 2. асвечанасць, адукаванасць, выхаванасць; *yüksək* ~ высокая культура; 3. цывілізацыя; ~ *parki* парк культуры, ~ *sarayı* палац культуры, ~ *evi* дом культуры.

MƏDH *isim* ўсхваленне, расхваливанне, апяванне, ўслаўленне; ~ *etmək* праслаўляць.

MƏDHİYYƏ I *isim* дыфірамбы, ода, панегірык; ~ *oxumaq* спяваць дыфірамбы; II *sifət* панегирический; ~ *ədəbiyyatı* панегирическая літаратура.

MƏDHİYYƏÇİ *isim* панегірыст.

MƏDRƏSƏ *isim* мэдрэсэ (духоўная школа).

MƏƏTTƏL *isim* чаканне; ~ *qalmaq* здзіўляцца.

MƏFHÜM *isim* паняцце; *dil* ~и паняцце мовы.

MƏFKURƏ *isim* ідэалогія.

MƏFTİL I *isim* 1. дрот; *polad* ~ сталёвая дрот, *mis* ~ медны дрот, *tikanlı* ~ калючы дрот; 2. провад; *telefon* ~ і тэлефонны провад, ~*lərin tutumu* ёмістасць правадоў; II *sifət* драцяны; ~ *səpər* драцяное загароду.

MƏFTÜN *sifət* закаханы; ~ *olmaq* любляцца.

MƏĞƏR *ədat* хіба, няўжо; ~ *bilmirdin?* няўжо не ведаў? ~ *siz tənə inanmırsınız?* няўжо вы мне не верыце?

MƏĞLUB *sifət* пераможаны, зрынуты, уражаны; ~ *ölkə* пераможаная краіна, ~ *xalq* пераможаны народ; ♠ ~ *etmək* перамагчы, ~ *olmaq* пацярпець паразу.

MƏQLUBEDİLMƏZ *sifət* непераможны; ~ *ordu* непераможная армія.

MƏĞLUBİYYƏT *isim* паражэнне, параз; ~*ə uğrataq* пацярпець паразу, ~*ə uğratmaq* перамагчы.

MƏĞRÜR *sifət* 1. горды, ганарлівы; ~ *xalq* горды народ, ~ *qadın* ганарлівая жанчына, ~ *görmək* горды выгляд; 2. пагардлівы; ~ *baxış* пагардлівы погляд.

MƏĞRURLUQ *isim* гонар; ~ *hissi* пацуццё гонару.

MƏĞZ *isim* сутнасць, аснова; *sözün* ~ і сутнасць словы, *məsələnin* ~ і сутнасць пытання, *işin* ~ і сутнасць справы.

MƏHARƏT *isim* уменне, майстэрства, искусство; *aktivorluq* ~ і актёрскае майстэрства, ~ *ini göstərmək* наказаць сваё майстэрства.

MƏHARƏTLƏ *zərf* ўмела, памайстэрску; ~ *ifa etmək* на-майстэрску выконваць.

MƏHARƏTLİ *sifət* умелы, майстэрскі, виртуозны; ~ *çalqıcı* виртуозны музыкант, ~ *natik* майстэрскі прамоўца.

MƏHARƏTSİZ *sifət* няўмелы, неіскусны; ~ *adam* няўмелы чалавек.

MƏHBUS *isim* зняволеных; *siyasi* ~ палітычныя зняволеныя

MƏHBUSLÚQ *isim* заключэнне; ~ *həyatı* жыццё ўзняволенні.

MƏHDÚD *sifət* абмежаваны; ~ *vəsait* абмежаваныя сродкі, *imkanlar* ~*dur* магчымасці абмежаваныя, ~ *Məsuliyyətli Sətiyyət* Грамадства абмежаваных абязанностей.

MƏHDUDİYYƏT *isim* абмежаванне; *hec bir* ~ *olmadan* без усялякіх абмежаванняў.

MƏHDUDLAŞDIRMAQ *feil* абмяжоўваць, абмежаваць; *hərəkətlərini* ~ абмяжоўваць дзеянні.

MƏNƏVBƏT I *isim* 1. каханне; *ilk* ~ першае каханне, *qarşılıqlı* ~ узаемная любоў, *qızqın* ~ гарачае каханне, *apa* ~ і матчына любоў, *vətənpə* ~ любоў да радзімы, *ümitxalq* ~ і ўсенародная любоў; 2. цяга, цікавасць; *tusiqiyə* ~ цікавасць да музыкі; II *sifət* любоўны; ~ *lirikası* любоўная лірыка.

MƏNƏVBƏTLƏ *zərf* закахана, злюбоўю.

MƏNƏCCƏR *isim* парэнчы; *pilləkən* ~ і парэнчы лесвіцы, *eyvan* ~ і парэнчы балкона.

MƏNƏCCƏRLİ *sifət* перильчатый; ~ *eyvan* перильчатый балкон.

MƏNƏLLƏ I *isim* квартал; *yaşayış* ~ і жылы квартал; II *sifət* квартальны; ~ *komitəsi* квартальны камітэт.

MƏNKƏMƏ I *isim* суд; *xalq* ~ і на-родны суд, *rayon* ~ і раённы суд, *Ali* ~ Вярхоўны суд, *ədalətli* ~ справядлівы суд, ~ *nin qararı*

рашәнне суда; \diamond ~*yә vermәk* надаць у суд; II *sifät* судовы; ~ *orqanları* судовыя органы.

MӘHKӘMӘLİK *sifät* судовы; ~ *iş* судовая справа.

MӘHKÜM *isim* асуджаны, прысуджаны; ~*in әtlәki* маёмасць асуджанага, ~*in әrizәsi* заяву асуджанага, ~*la görüiş* сустрэча з асуджаным.

MӘHKUMLUQ *isim* 1. асуджанасць; 2. судзімасць; ~*ğın götürülmәsi* зняцце судзімасці.

MӘHLӘ *isim* двор.

MӘHLÜL *isim* раствор; *marqanes* ~*и* раствор марганца, *әһәng* ~*и* ваннавы раствор.

MӘHRӘBÄ *isim* ручнік.

MӘHRÜM *sifät* пазбаўлены; *atadan* ~ пазбаўлены бацькі, *torraqdan* ~ пазбаўлены зямлі, *azadlıqdan* ~ *etmәk* пазбаўляць свабоды.

MӘHSÜL *isim* 1. ўраджай; *bol* ~ багаты ўраджай, *yüksәk* ~ высокі ўраджай, *rambiq* ~*и* ўраджай бавоўны, *taxıl* ~*и* ўраджай збожжавых, *üzüm* ~*и* ўраджай вінаграда, ~ *uygıt* ізбор ўраджаю; 2. прадукт; *kәnd tәsәrrüfatı* ~*ları* прадукты сельскай гаспадаркі; 3. прадукцыя; *sәнауе* ~*и* валавая прамысловая прадукцыя, *sар* ~*и* друкаваная прадукцыя.

MӘHSULDAR *sifät* 1. прадукцыйны; ~ *әтәk* прадукцыйны праца; 2. прадуктыўны; ~ *tal-qara* прадуктыўны быдла; 3. ўрадлівы; ~ *torraqlar* ўрадлівыя землі.

MӘHSULDARLIQ *isim* 1. прадукцыйнасць; *yüksәk* ~*q* высокая прадукцыйнасць, *әтәk* ~*ğı* прадукцыйнасць працы; 2. прадуктыўнасць; *tal-qaranın* ~*ğı* прадуктыўнасць жывёлы; 3. урадлівасць; *torraqın* ~*ğı* урадлівасць зямлі; 4. ўраджайнасць; *taxılın* ~*ğıtı* artırmaq навывісіць ураджайнасць пшаніцы.

MӘHSULSÜZ *sifät* неўрадлівых; ~ *torraq* неўрадлівая глеба, ~ *il* неўрадлівы год.

MӘHV *isim* гібель; *meşәnin* ~*i* гібель лесу, *insanın* ~*i* гібель чалавека, ~ *etmәk* знішчаць, ~ *olmaq* гінуць.

MӘHVEDİCİ *sifät* пагібельны; ~ *tәsir* пагібельнае дзеянне.

MӘHZ *әdәd* менавіта; ~ *bu adam bızә lazımdır* менавіта гэты чалавек нам патрэбен, ~ *belә şәraitdә* менавіта ў гэтых умовах.

MӘXARİC *isim* расход, выдатак, выдаткі; ~ *smetası* каўтары срасходаў.

MӘXFİ *sifät* сакрэтны; ~*iş* сакрэтная справа, ~ *danişıqlar* сакрэтныя перамовы, ~ *görüiş* сакрэтная сустрэча.

MӘXFİLİJK *isim* сакрэтнасць, канфідэнцыйнасць, негалосна; *işin* ~*yi* сакрэтнасць працы, *danişıqların* ~*yunı* qorıtmaq захоўваць сакрэтнасць перамоваў.

MӘXLÜQ *isim* стварэнне, істота; *canlı* ~ жывое істота, *zәif* ~ слабое стварэнне.

MӘXMÖR I *isim* аксаміт; II *sifät* аксамітны; ~ *paltar* аксамітная адзенне, ~ *pәrdә* аксамітная парцьеры.

MӘXMÖRÖK *isim* краснуха; ~*yә tutulmaq* заразіцца краснухай.

MӘXMƏRİ *sifät* аксамітны, аксаміцісты; ~ *gül* аксамітная ружа, ~ *çay* байхавы чай.

MӘXRƏC *isim* 1. *riyaz.* назоўнік, множнік; *kәsrin* ~*i* назоўнік дробу, *ütümü* ~ агульны назоўнік; \diamond *ütümü* ~*ә gәlmәk* прыўсці да агульнага назоўніка.

MӘXSUS *sifät* які належыць; *bu kitablar tәпә* ~*dir* гэтыя кнігі належаць мне.

MӘİŞƏT I *isim* побыт; *kәndli* ~*i* сялянскі побыт, *şәһәр* ~*i* гарадскі побыт, *ailә* ~*i* сямейны побыт, *saglat* ~ здаровы побыт; II *sifät* бытавой; ~ *şәraiti* бытавыя ўмовы, ~ *tullantıları* бытавыя адходы.

MӘKÄN *isim* 1. месца; *doğta* ~ родны край, *роднае* месца; 2. прастору; *zaman* *vә* ~ *anlayışları* паняцці часу і прасторы; \diamond *hava* ~*i* наветраную прастору.

MӘKİK *isim* чайнок.

MӘKİRLİ *sifät* падступны; ~ *düşmәn* падступны вораг.

MӘKTӘV I *isim* школа; *orta* ~ сярэдняя школа, *ütumtәhsil* ~*i* агульна адукацыйная школа, *kәnd* ~*i* сельская школа, ~*dә oxıtmaq* вучыцца ў школе, *hәуат* ~*i* школа жыцця; II *sifät* школьны; ~ *illәri* школьныя гады.

МЭКТЭВЭҚӘДӘР *sifət* дашкольны; ~ *uçaq müəssisələri* дашкольныя дзицячыя ўстаноуы.

МЭКТЭВЛІ I *isim* школьнік, школьніца; *Bakı ~ ləri* Бакинскага школьнікі; II *sifət* школьны; ~ *forması* школьная форма, ~ *çantası* школьная сумка, ~ *ləvazimatları* школьныя прыналежнасці.

МЭКТЭВЯНІ *sifət* прышкольны; ~ *sahə* прышкольны ўчастак.

МЭКТУБ *isim* 1. ліст; ~ *uzmaq* пісаць ліст, ~ *yollamaq* насылаць ліст, *açıq ~* адкрыты ліст; 2. пасланне; *çavab ~* адказнае пасланне.

МЭКТУБЛАŞМАҚ *feil* перапісвацца.

МЭҚАЛӘ *isim* артыкул; ~ *uzmaq* пісаць артыкул, *elmi ~* навуковы артыкул, *təpqiđi ~* крытычны артыкул, *maraqlı ~* цікавая артыкул, *qəzet ~si* газетны артыкул,

МЭҚАМ *isim* месца, час, момант; ~ *axtarmaq* шукаць момант, ~ *catdı* надышоў момант.

МЭҚВУЛ I *sifət* прымальны; ~ *variant* прымальны варыянт; II *isim* залік; ~ *almaq* атрымаць залік.

МЭҚСӘД *isim* мэта; *əsas ~* асноўная мэта, *son ~* канчатковая мэта, *tədqiqatın ~i* мэта даследавання, ~ *i olmaq* мець якую-небудзь мэта, ~ *ə çatmaq* дасягнуць мэты, ~ *ə nail olmaq* дамагчыся мэты, *bu ~lə* з гэтай мэтай.

МЭҚСӘДӘУЙГՄН *sifət* мэтазгодны; ~ *tədbirlər* мэтазгодныя мерапрыемствы.

МЭҚСӘДЫӨНЛՄ *sifət* мэтанакіраваны; ~ *fəaliyyət* мэтанакіраваная дзейнасць.

МЭЛАНӘТ *isim* зачараванне, хараство, абаянне.

МЭЛАНӘТЛІ *sifət* обаятельный, чароўны, цудоўны; ~ *güliş* чароўны смех, ~ *səx* чароўны голас.

МЭЛӘФӘ *isim* прасціна.

МЭЛӘК *isim* анел.

МЭЛӘМӘК *feil* 1. бляяць; *quzu ~yir* ягня бляе; 2. мукаў, мычаць; *inəklər ~yir* каровы рыкаюць.

МЭЛӘС *sifət* кісла-салодкі; ~ *nar* кісла-салодкі гранат.

МЭЛHӘМ *isim* мазь; *yaraya ~* уахтаг прыкладаць мазь да раны.

МЭЛՄ I *sifət* вядомы; ~ *iş* вядомая справа, ~ *təsələ* вядомы пытанне; II хэбәр; ~ *dür* вядома, ~ *deyil* не вядома; ~ *pöv d i l c.* сапраўдны заклад.

МЭЛУМАТ I *isim* 1. звядзенне, звесткі; *mühüm ~lar* важныя звесткі, *gizli ~* сакрэтныя звесткі, ~ *almaq* атрымаваць звесткі, *elmi ~lar* навуковыя звесткі; 2. паведамленне; *qısa ~* кароткае паведамленне, *rəsmi ~* афіцыйнае паведамленне, *hava haqqında ~* паведамленне пра надвор'е; 3. донесенне; 4. інфармацыя; ~ *şöbəsi* аддзел інфармацыі; ~ *üçün* для інфармацыі, ~ *vertək* даць звесткі, ~ *almaq* атрымаваць звесткі. II *sifət* 1. даведачны; ~ *bürosu* даведачнае бюро; 2. інфармацыйны; ~ *materialları* інфармацыйныя матэрыялы;

МЭЛУМАТЛІ *sifət* дасведчаны; ~ *dairələr* дасведчаныя яколы.

МЭЛУМАТСІЗ *sifət* недасведчаны.

МӘМӘ I *isim* 1. грудзі; 2. сасок; II *sifət* соскова; ~ *əzələləri* соскова мышыцы; ~ *vertək* карміць грудзьмі; *♦ ~* *deyəndən pəpə* уе-уәпә кімі ад малога да вялікага.

МӘМӘЛІ *sifət* млекакормячыя, сысуны; ~ *heyvanlar* сысуны жывёлы.

МӘМӘЛİLӘR *isim* сысуны.

МӘМЛӘКӘТ *isim* краіна, край; *neft ~ləri* нафтаздабываючыя краіны.

МӘМНՄ *sifət* задаволены; ~ *olmaq* быць задаволеным.

МӘМНUNİYYƏTLƏ *zərf* 1. з задавальненнем, зрадасцю; ~ *sizə qulaq asıram* з задавальненнем слухаю вас; 2. зудзячнасцю.

МӘМУЛАТ *isim* выраб; *dəri ~ları* скураныя вырабы, *səpəyə ~ları* прамысловыя вырабы.

МӘМУR *isim* чыноўнік; *dövlət ~ları* дзяржаўныя чыноўнікі.

МӘN *əvəz.* я; ~ *ə* мне, ~ *i* мяне, ~ *lə* мною, ~ *də* у мяне ж, мне, ~ *dən* ад мяне, ~ *im* *haqqında* пра мяне; ~ *işləyirəm* я працую.

MƏNÁ *isim* 1. значэнне; *sözün müstəqim* ~si *прамае значэнне слова, təsəzi* ~ пераноснае значэнне, ~si *olmaq* мець значэнне, ~si *yoxdur* не мае значэнне; 2. сэнс; *hadisənin* ~si *сэнс падзеі, ~sini başa düşmək* зразумець сэнс, *yaşatağın* ~si *сэнс жыцця, sözün əsl* ~sında *у прамым сэнсе слова.*

MƏNÁCA *zərf* пазначэнні, пасэнсе.

MƏNAFÉ *isim* цікавасць, інтарэсы; *ictimai* ~ грамадскія інтарэсы, *şəxsi* ~ асабістыя інтарэсы.

MƏNALANDIRMAQ *feil* семантизироваць, ўразумець сэнс; *sözləri* ~ семантизироваць словы.

MƏNALÍ *sifət* 1. змястоўны; ~ *sözlər* змястоўныя словы, ~ *nitq* змястоўная размова; 2. выразны; ~ *gözlər* выразныя вочы.

MƏNASÍZ *sifət* 1. беззмястоўны; ~ *həyat* бессэнсоўная жыццё, ~ *sözlər* беззмястоўныя словы; 2. бессэнсоўны; ~ *söz* *yiğiti* бессэнсоўны набор слоў, ~ *hərəkət* бессэнсоўны ўчынак, ~ *söhbət* бессэнсоўны размова.

MƏNBÁ *isim* 1. крыніца; *suuyun* ~yi *крыніца вады, gəlir* ~yi *крыніца даходаў*; 2. выток; *çayın* ~yi *выток рекі.*

MƏNCƏ *ara söz* па-мойму, на мой погляд.

MƏNƏN *zərf* маральна.

MƏNƏVÍ *sifət* 1. духоўны; *insanın* ~ *aləti* духоўны свет чалавека, ~ *həyat* духоўнае жыццё; 2. маральны; ~ *kömtək* маральная падтрымка.

MƏNƏVİYYÁT *isim* мараль, маральнасць; *yüksək* ~ *высокая маральнасць.*

MƏNƏVİYYATSÍZ *sifət* амаральны; ~ *adam* амаральны чалавек.

MƏNƏVİYYATSIZLIQ *isim* амаральнасць.

MƏNFƏƏT *isim* 1. прыбытак; *xalis* ~ *чысты прыбытак*; 2. карысць, выгада; ~ *götürmək* атрымаваць выгаду *şəxsi* ~ асабістая выгада.

MƏNFƏƏTLÍ *sifət* 1. прыбытковы; ~ *iş* -прыбытковая праца; 2. карысны, выгадны; ~ *təsərrüfat* выгаднае гаспадарка.

MƏNFƏƏTPƏRƏST *sifət* карысьлівец, карыслівы; ~ *adam* карысьлівец чалавек.

MƏNFƏƏTPƏRƏSTLİK *isim* карыста-любства.

MƏNFƏƏTSÍZ *sifət* беспрыбытковымі; ~ *təsərrüfat* беспрыбытковымі гаспадарка, ~ *iş* беспрыбытковымі праца.

MƏNFƏƏTSÍZLİK *isim* бездоходнасць.

MƏNFİ I *sifət* 1. адмоўны; ~ *münasibət* адмоўнае стаўленне, ~ *səvab* адмоўны адказ, ~ *rəy* адмоўны водгук, ~ *qəhrətan* адмоўны герой, ~ *surət* адмоўны вобраз; 2. *riyaz.* меншы, чымнуль; ~ *ədədlər* адмоўныя лікі, ~ *kətiyyət* адмоўная велічыня; II *isim* мінус.

MƏNFÜR *sifət* 1. агідны; ~ *hərəkət* агідны ўчынак; 2. ненавісны; ~ *düşmən* ненавісны вораг.

MƏNGƏNƏ *isim* ціскі; *dəmirçi* ~si *кавальскія ціскі, əl* ~si *ручныя ціскі; ♠* ~yə *almaq* ўзяцьуціскі, ~yə *düşmək* трапляць, патрапіцьуціскі.

MƏNGƏNƏLÍ *sifət* з ціскамі, які мае ціскі; ~ *dəzgah* станок з ціскамі.

MƏNİM *əvəz.* мой, мая, маё, мае; ~ *evim* мой дом, ~ *kitabım* мая кніга, ~ *adım* маё імя, ~ *ailəm* мая сям'я.

MƏNİMSƏMƏK *feil* 1. прысвойваць, прысвоіць; *özgənin ətlakını* ~ прысвойваць чужую маёмасць; 2. засвойваць, засвоіць, асвойваць, асвоіць; *dərsi* ~ засвоіць урок.

MƏNLİJK *isim* самалюбства; ~k *hissi* пачуццё самалюбства, годнасці, ~yünə *toxunmaq* закрэнуць самалюбства.

MƏNSƏB¹ *isim* становішча, кар'ера; ~ *sahibi* чалавек з становішчам, ~ə *çatmaq* дасягнуць становішча.

MƏNSƏB² *isim* вусце; *sayın* ~ *i* вусце ракі.

MƏNSƏBPƏRƏST *isim* кар'ерыст.

MƏNSƏBPƏRƏSTLİK *isim* кар'ерызм.

MƏNSUBİYYƏT I *isim* прыналежнасць; *milli* ~ нацыянальная прыналежнасць, *dini* ~ рэлігійная прыналежнасць; II *sifət* d i l ç. прыналежны; ~ *şəkilçiliri* афіксаў

прыналежнасці, ~ *əvəzliyi* прыналежны займеннік, ~ *sifəti* прыналежны прыметнік.

MƏNŞƏ *isim* 1. паходжанне; ~ *etibarilə* па паходжанні; 2. ўзнікненне; *dilin* ~*yi* ўзнікненне мовы, *həyatın* ~*yi* паходжанне жыцця.

MƏNŞƏCƏ *zərf* генетычна, папаходжанні; ~ *belorus* беларус па паходжанні.

MƏNŞƏLİ *sifət* па паходжанні, па генезісу; *bitki* ~ *dərmanlar* раслінныя па паходжанні лекі.

MƏNTƏQƏ *isim* 1. пункт; *tibb* ~*si* медыцынскі пункт, *çağırış* ~*si* прызыўны пункт; 2. ўчастак; *seçki* ~*si* выбарчы ўчастак, *polis* ~*si* паліцэйскі ўчастак.

MƏNTİQ I *isim* логіка; II *sifət* лагічны; ~ *qanunları* лагічныя законы.

MƏNTİQCƏ *zərf* лагічна, палогіцы.

MƏNTİQLİ *sifət* лагічны; ~ *savab* лагічны адказ, ~ *mühakimələr* лагічныя развагі.

MƏNTİQLİLİK *isim* лагічнасць.

MƏNTİQSİZ *sifət* 1. алагічны; ~ *nitq* алагічная гаворка; 2. нелагічны; ~ *savab* нелагічны адказ.

MƏNTİQSİZLİK *isim* нелагічнасць.

MƏNZƏRƏ I *isim* 1. выгляд; *gözəl* ~ прыгожы выгляд; 2. краявід, пейзаж; *dag* ~*si* горны краявід, ~ *çəktək* пісаць пейзаж, *teşə* ~*si* лясной пейзаж; 3. карціна; II *sifət* пейзажны; ~ *rəsmi* пейзажны жываніс.

MƏNZƏRƏÇİ *isim* пейзажыст, пейзажистка.

MƏNZƏRƏLİ *sifət* маляўнічы; ~ *yerlər* маляўнічыя месцы, ~ *sahil* маляўнічы бераг, ~ *dağlar* маляўнічыя горы.

MƏNZİL I *isim* 1. кватэра; *uçotaqlı* ~ трохнакаёвая кватэра, *kommunal* ~ камунальная кватэра, ~ *almaq* купіць кватэру, ~*i dəyişmək* абмяняць кватэру; 2. пралёт; *körpünün* ~*ləri* пралёты моста; 3. далёкасць; *qüllənin* ~*i* далёкасць палёту кулі; II *sifət* 1. кватэрны; ~ *məsələsi* кватэрнае пытанне; 2. жыллёвы; ~ *şəraiti* жыллёвыя ўмовы.

MƏNZİLSİZ *sifət* бескватэрны; ~ *ailələr* бескватэрныя сям'і.

MƏNZŪM *sifət* вершаваны; ~ *hekayə* вершаваны апавед, ~ *roman* раман у вершах.

MƏRASİM *isim* 1. цырымонія; *dəfn* ~*i* пахавальная цырымонія, *toy* ~*i* вясельная цырымонія; 2. абрад; *dini* ~ рэлігійны абрад.

MƏRC *isim* заклад; ~*i* *udmaq* выйграць заклад, ~*i* *uduzmaq* прайграць заклад, ~ *gəltək* заключыць заклад.

MƏRCAN *isim* карал.

MƏRCANGİLƏ *isim* брусуница.

MƏRCANÍ *sifət* каралавы; ~ *rəng* каралавы колер, ~ *dodaqlar* каралавыя вусны.

MƏRCANLÍ *sifət* каралавы; ~ *boyun-bağı* каралавыя каралі.

MƏRCÍ I *isim* сачавіца; II *sifət* чэчэвічны; ~ *şorbasi* чэчэвічны суп.

MƏRCLƏŞMƏK *feil* заключыць заклад.

MƏRD I *isim* смяльчак, храбрэц, удалец; II *sifət* 1. мужны, смелы, адважны; ~ *döyüşçülər* адважныя ваяры; 2. вялікадушны; ~ *insan* вялікадушны чалавек.

MƏRDANƏ *zərf* мужна, адважна; ~ *döyüşmək* мужна біцца, ~ *mübarizə* апартаж мужна змагацца, *gözünə* ~ *bağmaq* мужна глядзець у вочы.

MƏRDİMAZÁR *isim* пакасьнікаў.

MƏRDLİK *isim* мужнасць, адвагу, бясстрашнасць; ~ *göstərmək* наказаць мужнасць.

MƏRƏKƏ *isim* шум, крыкі, скандал; ~ *salmaq* нарабіць шуму, ~ *qaldırmaq* падняць шум.

MƏRHƏLƏ *isim* перыяд; *yeni* ~ новы перыяд.

MƏRHƏLƏLİ *sifət* 1. паэтапны; ~ *hərəkət* паэтапнае рух, ~ *tənimətmə* паэтапнае засваенне; 2. стадыяльны, стадыйнасці; ~ *inkişaf* стадыяльнае развіццё, ~ *proses* стадыяльны працэс.

MƏRHƏLƏLİK *isim* паэтапнасць, стадыяльнасць; *işin* ~*yi* паэтапнасць працы, *inkişafın* ~*yi* стадыяльнасць развіцця.

MƏRHƏMƏT *isim* 1. ласку, літасць, міласць; ~ *göstərmək* зрабіць ласку, ~ 2. міласэрнасць; ~ *etmək* аказаць міласэрнасць.

MƏRHƏMƏTLİ *sifət* міласэрны, літасцівы; ~ *adamlar* міласэрныя людзі, ~ *qərar* літасцівае рашэнне.

MƏRHƏMƏTSİZ *sifət* нелітасцівы, жорсткі, бязлітасны; ~ *hökmdar* нелітасцівы кіраўнік, ~ *tətur* бязлітасны чыноўнік.

MƏRHÚM *isim* нябожчык, нябожчыца; ~ *u yad etmək* памянуць нябожчыка.

MƏRİFƏT *isim* 1. добрыя паводзіны, добрае выхаванне; ~ *göstərmək* наказаць добрыя паводзіны; 2. асабістая культура.

MƏRİFƏTLİ *sifət* добрага выхавання, пачцівы, ветлівы; ~ *insan* добрага выхавання чалавек.

MƏRİFƏTSİZ *sifət* нявыхаваны; ~ *oqlan* нявыхаваны хлопчык.

MƏRİFƏTSİZLİK *isim* нявыхаванасць; ~ *göstərmək* наказаць нявыхаванасць.

MƏRKƏZ I *isim* цэнтр; *şəhərin* ~ і цэнтр горада, ~ *də uşağaraq* жыць у цэнтры, *inzibati* ~ адміністрацыйны цэнтр, *ticarət* ~ і гандлёвы цэнтр, *vilayət* ~ і абласнога цэнтр, *çevrənin* ~ і цэнтр акружнасці, *sənaə* ~ і прамысловы цэнтр; **II** *sifət* цэнтральны; ~ *müdafiəçisi* цэнтральны абаронца.

MƏRKƏZİ *sifət* цэнтральны; ~ *küçə* цэнтральная вуліца, ~ *orqanlar* цэнтральныя органы, ~ *təbiiat* цэнтральная друк, ~ *siniir sistemi* цэнтральная нервовая сістэма.

MƏRMƏR I *isim* мармур; *ağ* ~ белы мармур, *qara* ~ чорны мармур; II *sifət* мармуровы; ~ *heykəl* мармуровая статуя.

MƏRMİ *isim* снарад; *qəlpələnpən* ~ асколачны снарад, *zirehdələp* ~ бранябойны снарад, *reaktiv* ~ рэактыўны снарад.

MƏROVÇÁ *isim* bot. сассапариль.

MƏRSİN *isim* мірт.

MƏRTƏBƏ *isim* паверх; *yeddinci* ~ сёмы паверх, *üst* ~ *lər* верхнія паверхі, *alt* ~ *lər* ніжнія паверхі.

MƏRTƏBƏSİJK *isim* этажэрка; *kitabları* ~ *uə* *qoutaq* настаўіць кнігі на этажэрку.

MƏRTƏBƏLİ *sifət* павярховы; ~ *ev* павярховы дом.

MƏRUZƏ *isim* даклад, справаздачу; *hesabat* ~ *si* справаздачны даклад, *elmi* ~ навуковы даклад.

MƏRUZƏÇİ *isim* дакладчык.

MƏSAFƏ *isim* 1. адлегласць; *kiçik* ~ маленькая адлегласць, *uaxın* ~ блізкае адлегласць, *uzaq* ~ далёкае адлегласць; 2. дыстанцыя; *qısa* ~ *uə* *qasıç* бег на кароткую дыстанцыю.

MƏSAFƏLİ *sifət* які мае адлегласць, з якім-л. адлегласцю; *müəuəp* ~ з пэўным адлегласцю.

MƏSCİD *isim* мячэць.

MƏSDƏR *isim* інфінітыў.

MƏSƏL *isim* прымаўка; ~ *çəktək* снажыць прымаўку.

MƏSƏLƏ *isim* 1. задача; *gündəlik* ~ штодзённая задача, *aktual* ~ *lər* актуальныя задачы, *mürəkkəb* ~ складаная задача, ~ *nin həlli* рашэнне задачы, ~ *nin cavabı* адказ задачы; 2. пытанне; *milli* ~ нацыянальнае пытанне, *şəxsi* ~ асабісты пытанне; **♦** ~ *burasındadırki* ... справа ў тым, што ..., ~ *qoutaq* ставіць, паставіць пытанне.

MƏSƏLƏN *əlavə söz* напрыклад, для прыкладу.

MƏSKƏN *isim* 1. месца; *istirahət* ~ і месца адпачынку; 2. месцапражыванне; ~ *salmaq* асталявацца.

MƏSLƏHƏT I *isim* 1. савет; ~ *vermək* даваць савет; 2. кансультацыя; ~ *almaq* атрымаць кансультацыю; II *sifət* кансультацыйны; ~ *günləri* кансультацыйныя дні.

MƏSLƏHƏTXANÁ *isim* кансультацыя; *hüquq* ~ *si* юрыдычная кансультацыя, *qadın* ~ *si* жаночая кансультацыя.

MƏSLƏHƏTLƏŞMƏK *feil* раіцца; *yoldaşlarla* ~ раіцца з таварышамі.

MƏSLƏK *isim* 1. ідэалогія, светапогляд, перакананні; 2. прынцып, ідэя, вера.

MƏSNƏVİ *isim* мэснэві, двухрадкоўе.

MƏSRƏF *isim* затраты, выдаткі; *pul* ~ *ləri* рашовыя выдаткі.

MƏSÚL *sifət* адказны; ~ *şəxs* адказная асоба, ~ *katib* адказны сакратар, ~ *iş* адказная праца, ~ *vəzifə* адказная пасада.

MƏSULIYYƏT *isim* адказнасць; ~ *hissi* пачуццё адказнасці, ~ *daşımaq* несці адказнасць.

MƏSULIYYƏTLİ *sifət* адказны; ~ *işçi* адказы *работник*, ~ *tapşırıq* адказнае заданне.

MƏSULIYYƏTSİZ *sifət* безадказны; ~ *çixış* безадказнае выступ.

MƏSULIYYƏTSİZLİK *isim* безадказнасць.

MƏSUM *sifət* нявінны; ~ *kögrə* нявінны дзіця.

MƏŞƏL *isim* 1. факел; ~ *yandırmaq* запальваць факел, *azadlıq* ~і факел свабоды; 2. маяк; ♦ *əbədi* ~ вечны агонь.

MƏŞĞƏLƏ *isim* занятак; ~*lərin cədvəli* расклад заняткаў, *pövbəti* ~ чарговы занятак, *təcrübə* ~*lər* практычныя заняткі.

MƏŞĞÜL *sifət* заняты; ~ *olmaq* займацца, заняцца, ~ *etmək* заняць.

MƏŞĞULIYYƏT *isim* 1. справа, праца, занятак; *özünə* ~ *tapmaq* знайсці сабе занятак; *heç bir* ~і *olmataq* ня мець ніякіх заняткаў; 2. прагулянка; *tənim ən sevimli* ~ім маё самае любімае прагулянка.

MƏŞĞULLUQ *isim* занятасць; *daimi* ~ пастаянная занятасць, ~ *tərkəzi* цэнтр занятасці.

MƏŞHÜR *sifət* вядомы, знакаміты; ~ *siyasixadim* вядомы палітычны дзеяч, ~ *alim* вядомы вучоны, ~ *uzıci* вядомы пісьменнік; ~ *olmaq* праславіцца.

MƏSHURLUQ *isim* вядомасць, слава, папулярнасць.

MƏŞQ *isim* трэніроўка; *futbolçuların* ~і *трэніроўка футбалістаў*, *müntəzəm* ~ *сталая трэніроўка*, ~ *etmək* трэніравацца.

MƏŞQCI I *isim* трэнер; *futbol komandasının* ~сі *трэнер футбольнай каманды*; II *sifət* трэнерскі; ~ *təktəbi* *трэнерская школа*.

MƏŞQCILİK *isim* трэнерство.

MƏŞVƏRƏTÇİ I *isim* саветнік; II *дардчы*; ~ *orqan* *дарадчы орган*, ~ *səsə malik olmaq* мець *дарадчы голас*.

MƏT *isim* сіроп; *meyvənin* ~і *ягодный сіроп*.

MƏTVƏƏ I *isim* друкарня; ~*də işləmək* *працаваць у друкарні*, *müasir* ~ *сучасная друкарня*; II *sifət* друкарскі; ~ *işçisi* *друкарскі работнік*.

MƏTVƏƏÇİ *isim* тыпограф.

MƏTVƏX I *isim* 1. кухня; *Azərbaycan* ~і *азербайджанская кухня*; II *sifət* кухонны; ~ *biçağı* *кухонны нож*.

MƏTVUÁT *isim* 1. друк; ~ *agentliyi* *агенцтва друку*, *tərkəzi* ~ *цэнтральны друк*, *yerli* ~ *мясцовы друк*, ~ *səhifələrində* *на старонках друку*, ~ *işçiləri* *работнікі друку*, ~ *orqanları* *органы друку*, *dövri* ~*перыядычны друк*; 2. прэса; *dövlət* ~і *дзяржаўная прэса*, ~ *konfransı* *прэс-канферэнцыя*.

MƏTİN *sifət* 1. дужы, ўстойлівы; ~ *müdəfiyəci* *ўстойлівы абаронца*; 2. непоколібимый; ~ *iradə* *непоколібимая воля*.

MƏTİNLİK *isim* стойкасць, непахіснасць; ~ *göstərmək* *наказаць стойкасць*.

MƏTLƏB *isim* 1. мэта; ~*ə yetmək* *дасягнуць мэты*, *əsas* ~ *асноўная мэта*; 2. справа, пытанне; ~ *aydındır* *пытанне ясны*, ~*dən uzaqlaşmaq* *сыходзіць ад пытання*; ♦ ~*ə yaxın* *бліжэй дасправы*, ~*ə daxil yoxdur* *да справы не адносіцца*.

MƏTN *isim* тэкст; *romanın* ~і *тэкст рамана*, ~і *əzbərləmək* *вывучыць тэкст на памяць*, ~*nin tərcüməsi* *пераклад тэксту*.

MƏTNŞÜNÁS *isim* тэкстолаг.

MƏTNŞÜNASLIQ *isim* тэксталагія.

MƏYÚS *sifət* змрочны; ~ *görkəm* *змрочны выгляд*, ~ *baxış* *змрочны погляд*.

MƏYUSLUQ *isim* прыгнечанасць, засмучанасць, змрочны настрой.

MƏZÁR I *isim* магіла; *naməlum əsgərin* ~і *невядомага салдата магіла*, *qardaşlıq* ~і *братэрская магіла*; II *sifət* магільны; ~ *daşları* *магільныя камяні*.

MƏZARÇI *isim* магільшчык.

MƏZƏMMƏT *isim* папрок, дакорамі, дакор; ~ *etmək* *упрэкаць, папракнуць*.

MƏZƏNNƏ *isim* такса, таксацы, курс; *keçən ilin* ~сі *ilə* *на летацінім таксе*, *səritmə* ~*ləri* *итрафныя таксы*, *əmtəə* ~*si* *таксацы*

тавараў, qiymətli kağızların ~si курс каштоўных папер.

MƏZHƏB *isim din.* вера, веравызнанне; *islam* ~i ісламская веравызнанне; ♦ *ara qarışib* ~ *itib* Садам і Гамора.

MƏSHƏBSİZ *sifət* хто няверыць.

MƏZLÚM I *isim* прыгнечаны, няшчасны; II *sifət* прыгнечаны; ~ *xalq* прыгнечаны народ.

MƏZMÚN *isim* змест; *kitabın* ~и змест кнігі, *dərin* ~глыбокі змест, *söhbətin* ~и змест гутаркі.

MƏZMUNLÚ *sifət* змястоўны; ~ *kitab* змястоўная кніга, ~ *mühazirə* змястоўная лекцыя.

MƏZMUNSÚZ *sifət* беззмястоўны; ~ *təqalə* бессэнсоўная артыкул.

MƏZMUNSUZLÚQ *isim* беззмястоўнае.

MƏZÚN *isim* выпускнік, выпускніца; *təktəb* ~ları выпускнікі школы, ~larla görüş *сустрача* з выпускнікамі.

MƏZUNİYYƏT *isim* адпачынак; *pönbəti* ~ чарговы адпачынак, ~ *götürmək* ўзяць адпачынак, ~ə *çixmaq* сысці ў адпачынак, *ya* ~i летні адпачынак, ~də *olmaq* знаходзіцца ў водпуску; ♦ *akademik* ~ акадэмічны адпачынак, *yaradıcılıq* ~i творчы адпачынак, *analıq* ~i дэкрэтны адпачынак.

MİGMİĞÁ *isim* моск.

MIX *isim* 1. цвік; *ayaqqabı* ~и шавецкі цвік, *dekorativ* ~lar дэкаратыўныя цвікі, ~dan *asmaq* навесіць на цвік; 2. кол; *heyvanı* ~a *baglamaq* прывязаць жывёла на кол.

MIXÇÁ *isim* 1. гваздзікоў; ~ *vurmaq* убіць гваздзікоў; 2. калок.

MLXLAMÁQ *feil* бax **Mismarlamaq.**

MIXLÍ *sifət* з цвікамі, з драцвелы.

MIRÍQ *sifət* бяззубы; ~ *uşaq* бяззубы дзіця.

MİŞOVÚL *isim* пацук; ~и *tutmaq* злавіць пацука.

MİXƏK *isim* гваздзік.

MİXƏKLÍ *sifət* з гваздзіком, гваздзіковае; ~ *çay* чай з гваздзіком.

MİQDÁR *isim* колькасць; *az* ~ *da* ў маляой колькасці, *çox* ~*da* ў вялікай колькасці, *külli* ~*da* ў вялікай колькасці.

MİQYAS *isim* маштаб; *xəritənin* ~и маштаб карты, *beynəlxalq* ~*da* ў міжнародным маштабе.

MİL *isim* спіца; *çarx* ~и *спіца* колы, *toxi-ma* ~ləri вязальныя спіцы; ♦ ~ **durmaq** выцягнуцца ў струнку.

MİLÇƏK *isim* муха; *at* ~yi конская муха, *ev* ~yi дамавая муха; ♦ ~**dən dəvə qayırmaq** рабіць з мухі слана.

MİLLƏT *isim* 1. нацыя; *Azərbaycan* ~и азербайджанская нацыя; 2. народ, натоўп; *meydanda* ~ *qaynaşır* на плошчы кінеў народ.

MİLLƏTÇİ *isim* нацыяналіст; ~ *olmaq* быць нацыяналістам.

MİLLƏTÇİLİK *isim* нацыяналізм.

MİLLƏTPƏRƏST *isim* бax **Millətçi.**

MİLLƏTPƏRƏSTLİK *isim* бax **Millətçilik.**

MİLLİ *sifət* 1.нацыянальны; ~ *mənafe* нацыянальныя інтарэсы, ~ *təsələ* нацыянальнае пытанне, ~ *ənənələr* нацыянальныя традыцыі; 2. міжнацыянальны; ~ *münasibətlər* міжнацыянальныя адносіны.

MİLLİ-AZADLIQ *sifət* нацыянальна-вызваленчы; ~ *hərəkəti* нацыянальна-вызваленчы рух.

MİLLİYYƏT *isim* нацыянальнасць; ~и *azərbaycanlıdır* азербайджанец па нацыянальнасці.

MİLYÁRD *sayı* мільярд; *ulduzların sayı* ~dan *çoxdur* лік зорак больш за мільярд.

MİLYARDÇI *isim* мільярдэр.

MİLYÓN *sayı* мільён.

MİLYONÇU *isim* мільянер.

MİN *sayı* тысяча; ~ *kilometr* тысяча кіламетраў.

MİNA¹ I *isim* міна; ~ya *düşmək* падарвацца; II мінны; ~ *tərmisi* мінны снарад.

MİNA² *isim* эмаль; *diş* ~si эмаль зуба.

MİNAAXTARÁN *isim* мінашукальнік.

MİNARƏ *isim* мінарэт; *məscidin* ~ləri мінарэты мячэці.

MĪNARĒLĪ *sifət* з мінарэтаў; *qoşa ~ təscid* мячэць з двума мінарэтамі.

MĪNARƏSİZ *sifət* без мінарэта; ~ *təscid* мячэці без мінарэта.

MĪNĪK I *isim* 1. транспарт; 2. пасадка; *təuyarəuə ~ başlanir* пачынаецца пасадка ў самалёт; II *sifət* 1. легкавы; ~ *avtomobili* легкавы аўтамабіль; 2. пасадачны; ~ *talonu* пасадачны талон.

MĪNILLĪK I *isim* тысячагоддзе; II *sifət* тысячагадовы; ~ *dövr* тысяча-гадовы перыяд.

MĪNINCI *say* тысячны.

MĪNLĪK *sifət* тысячны.

MĪNMƏK *feil* садзіцца, сесці верхам; *ata ~ səcü* (садзіцца) верхам на каня, *təuyarəuə ~ sadzića* ў самалёт, *avtobusa ~ sadzića* ў аўтобус; \diamond *hörmətə* ~ стаць аўтарытэтным, *cin atına* ~ прыйсці ў шаленства, ашалець.

MĪNNƏT *isim* свядомасць абавязкі за аказаны дабрадзейства; ~ *qoutaq* напракаць за зробленае дабро, ~ *etmək* прасіць аб ласцы.

MĪNNƏTÇİ *isim* просьбіт, хадайніцтва; ~ *düşmək* (*getmək*) прасіць, хадайнічаць за каго-небудзь.

MĪNNƏTDÁR *sifət* удзячнасць, удзячны; ~ *olmaq* быць ўдзячным, *diqqətinizə görə ~at* дзякую за ўвагу.

MĪNNƏTDARLIQ *isim* ўдзячнасць, падзяку; *dərin* ~ *hissi* пачуццё глыбокай удзячнасці.

MĪRÁS I *isim* спадчыну; *atadan qalan* ~ спадчыну ад бацькі, ~ *olaraq* на спадчыне, ~ *bölgüsü* раздзел спадчыны; II *sifət* спадчынны; ~ *ətlakı* спадчыннае маёмасць, ~ *hüququ* спадчыннае права.

MĪRVARİ I *isim* жэмчуг; *çay ~si* рачной жэмчуг; II *sifət* жамчужны; ~ *boyunbağı* жамчужны якаралі.

MİS I *isim* медзь; ~ *ərintisi* сплаў медзі; 2. *sifət* медны; ~ *sikkələr* медныя манеты, ~ *filizi* медная руда, ~ *rəngi* медны колер.

MİSÁL *isim* 1. прыклад; ~ *göstərmək* прывесці (паказаць) прыклад; 2. прыказка, прымаўка; *halq* ~і народная прыказка;

4. прыклад; *g i u a z. ~ları həll etmək* вырашаць прыклады.

MİSGÖR *isim* меднік, лудзільшчык.

MİSİLSİZ *sifət* 1. бяспрыкладны; ~ *qəh-rətanlıq* бяспрыкладны гераізм; 2. непараўнальны; ~ *gözəl* непараўнальная прыгажуня.

MİSİRLİ *isim* егіпцянін, егіпцянка; ~ләр егіпцяне.

MİSMÁR *isim* цвік; *xırda* ~ дробны цвік, ~*dən asmaq* навесіць на цвік.

MİSMARLAMÁQ *feil* прыбіваў; *taxtani* ~ прыбіць дошку, *çəçivələri* ~ прыбіваў рамы.

MİSRÁ *isim* полустышье; *şeyrin ilk ~si* першае полустышые верша.

MİŞÁR *isim* піла; *elektrik* ~і электрычная піла, *əl* ~і ручная піла; *mişar ağzi* пілавінне.

MİŞARLAMÁQ *feil* пілаваць, распілоўваць; *ağacı* ~ пілаваць дрэва.

MİZRÁB *isim* *mus.* медыятар, плектр; *tarın* ~і медыятар тара.

MOLDAVÁN I *isim* малдаван, малдаванка; ~*lar* малдаване; II *sifət* малдаўскі; ~ *dili* малдаўская мова.

MOLLÁ *isim* мула; *baş* ~ старэйшы мула.

MOLLALÍQ *isim* занятак мулы.

MONQÓL I *isim* мангол, монголка; ~лар манголы; 2. *sifət* мангольскі; ~ *uzası* мангольская пісьменнасць, ~ *dili* мангольская мова.

MONQOLSÜNASLIQ *isim* монголоўвядзенне.

MORÚ|Q I *isim* маліна; *meşə ~ği* лясная маліна, ~*q* *uğmaq* збіраць маліну; II *sifət* малінавы; ~ *mürəbbəsi* малінавае варэнне.

MORUQLÚQ *isim* маліннік.

MOZALÁN *isim* авадзень; *at* ~і конскі авадзень, *qoyun* ~і авечы авадзень.

MÖCÜZÉ *isim* цуд, дзіва; ~*uə* *inanmaq* верыць у цуд, ~ *baş verdi* адбыўся цуд.

MÖCÜZƏLİ *sifət* цудоўны, цуададзейны, чароўны; ~ *işlər* цудоўныя справы, ~ *sirlər* цудоўныя таямніцы.

MÖHKƏM *sifət* 1. моцны, трывалы; ~ *qarı* моцная дзверы, ~ *divar* моцная сцяна, ~

ayaqqabi моцная абутак, ~ *küläk* моцны ве-
цер; 2. цвёрды; ~ *iradä* цвёрдая воля.

MÖNKÄMLÄN|MÖK *feil* мацнець,
адужэць, ўмацоўвацца, ўмацавацца; *beynäl-
xalq älaqälär* ~ir мацнеюць міжнародныя су-
вязі.

MÖNKÄMLÄTMÖK *feil* ўмацаваць,
умацоўваць; *müdafianı* ~ умацаваць абарону,
sähhatini ~ умацоўваць здароўе.

MÖNKÄMLİJK *isim* крэпасць; *metalın*
~yi крэпасць металу; 2. трываласць; *parçanı*
~yi трываласць тканіны; 3. цвёрдасць;
aqidä ~yi цвёрдасць перакананняў.

MÖHLÄT *isim* 1. тэрмін; ~i *qurtarır* мі-
нае тэрмін; *birillik* ~ *almaq* ўзяць гадавы
тэрмін; 2. адтэрміноўку; ~ *vertäk* даць ад-
тэрміноўку.

MÖHTAC *isim* галеча, нэндза; ~ *olmaq*
мець патрэбу.

MÖHTACLİQ *isim* патрэба.

MÖHTÄKİR *isim* спекулянт, спеку-
лянткі; *bazar* ~lari рынкавыя спекулянты.

MÖHTÄKİRLİK *isim* спекуляцыя; ~
etmäk займацца спекуляцыяй.

MÖHTÄRÄM *sifät* 1. паважаны; ~ *ha-
kimlär* паважаныя суддзі; 2. шаноўны; ~
qonaqlar шаноўныя госці.

MÖHTÄŞÄM *sifät* грандыёзны; ~ *abidä*
грандыёзны помнік, ~ *planlar* грандыёзныя
планы.

MÖHTÄŞÄMLİJK *isim* грандыёзнасць;
şähärin ~yi грандыёзнасць горада.

MÖHÜR *isim* друк; *idaränin* ~ü друк
установы, *däyirmi* ~ круглая друк, *surqıc* ~ ü
сургучная друк, *gerbli* ~ гербавая пячатка, ~
virmaq прыкласці друк.

MÖHÜRLÄMÖK *feil* запячатваць, за-
пячатаць; *sänädi* ~ запячатваць дакументы.

MÖHÜRLÜ *sifät* з пячаткай; ~ *sänädlär*
дакументы з пячаткай.

MÖMİN *sifät* 1. прававерны; ~ *müsäl-
tan* прававерны мусульманін; 2. веруючы; ~
adam (bändä) веруючы чалавек.

MÖMİNLİK *isim* прававерны, правы-
яверы.

MÖTÄBÖR *sifät* 1. дакладны, не выклі-
кае сумненняў; ~ *tänbälär* пэўныя крыніцы,
~ *sänädlär* дакладныя дакументы; 2. важкі,
пераканаўчы; ~ *dälillär* пераканаўчыя дова-
ды, ~ *sübutlar* важкія доказы; 3. шаноўны,
паважаны; ~ *şəxslär* шаноўныя асобы; 4.
аўтарытэтны; ~ *alimlär* аўтарытэтныя на-
вукоўцы.

MÖTÄBÄRLİJK *isim* 1. дакладнасць,
сапраўднасць; *mälumatın* ~ yi

дакладнасць паведамлення; 2. важкасці;
dälillärin ~ yi важкасці довадаў; 3. шаноў-
ны, аўтарытэтнасць.

MÖTÄRİZÄ *isim* дужка, дужкі; *kiçik* ~
круглыя дужкі, *kvadrat* ~ квадратныя дуж-
кі, *böyük* ~ фігурныя дужкі, ~dä *yazmaq* ni-
саць у дужках.

MÖVCÜD *sifät* 1. існуючы; ~ *olmaq* іс-
наваць, ~ *qanunlar* снуючыя законы, ~ *qay-
dalar* снуючыя парадкі, ~ *älaqälär* снуючыя
связі; 2. наяўны.

MÖVCÜDLÜ|Q *isim* існаванне, быць-
цё; *həyatın* ~ğu існаванне жыцця.

MÖVHUMÁT *isim* забабоны.

MÖVQÉ *isim* 1. пазіцыя; *älverişli* ~ вы-
гадная пазіцыя; 2. становішча; *yüksək* ~ вы-
сокае становішча; ♦ ~ *tutmaq* мець вагу.

MÖVQELİ *sifät* з пазіцыяй, становішчам.

MÖVSÜM *isim* сезон; *qış* ~ü зімовы се-
зон, *yaş* ~ü летні сезон, *futbol* ~ü футбольны
сезон, *gül* ~u сезон кветак.

MÖVSÜMİ *sifät* сезонны; ~ *işlär* сезон-
ныя працы.

MÖVZÜ *isim* тэма: *actual* ~ актуальная
тэма, ~ *seçmäk* выбраць тэму, ~ *ni täsdiq et-
mäk* зацвердзіць тэму.

MUM I *isim* воск; *arı* ~u пчаліны воск,
bitki ~u раслінны воск, *texniki* ~ тэхнічны
воск; 2. васковай; ~ *şamı* свечка з воску.

MUMLAMÁQ *feil* вошціць, наващивать
(нацерлі).

MUMLÚ *sifät* ваксаванне, васковай; ~
kağız ваксаванай паперы.

MUNCÚQ *isim* каралі; *kəhrəba* ~ бур-
штынавыя каралі, *şişə* ~ шклянныя каралі, ~

düzmək нанізваць каралі, ~ *taxmaq* насіць каралі.

MUNCUQLÚ *sifət* з каралямі, пацэркавым.

MURÁD *isim* мара, мэта; ~а *yetişmək* (*çatmaq*) дасягнуць, дасягнуць жаданага.

MURDÁR I *isim* гад; II *sifət* 1. нячысты, грахоўны; ~ *su* нячыстая вада; 2. кепскі; ~ *hərəkət* кепскі ўчынак; ~ *olmaq* канаюць, здохнуць.

MURDARÇÁ *isim* крушына.

MURDARLAMÁQ *feil* апаганьваць, апаганіць.

MURDARLIQ *isim* 1. бруд, нечыстата; 2. скверность, мярзота; 3. неахайнасць.

MUSIQİ I *isim* музыка; ~ *tarixi* гісторыя музыкі, *klassik* ~ класічная музыка, *halq* ~ *si* народная музыка, ~уэ *qulaq asmaq* слухаць музыку; II *sifət* музычны; ~ *alətləri* музычныя інструменты, ~ *təktəbi* музычная школа.

MUSIQİÇİ *isim* музыкант.

MUSIQİLİ *sifət* музычны; ~ *komediya* музычны камедыя, ~ *veriliş* музычны перадача.

MUSIQİLİJK *isim* музычнасць; *şeyrin* ~уі музычнасць верша.

MUSIQİŞÜNAS *isim* музыказнавец.

MUSIQİŞÜNASLIQ *isim* музыказнаўства.

MUŞTULUQ *isim* 1. добрая, радасная вестка; ~ *gətirmək* прынесці добрую вестку; 2. ўзнагарода зарадасную вестку; ~ *almaq* палучіць ўзнагароду за радасную вестку, ~ *vertək* ўзнагародзіць за радасную вестку.

MUŞTULUQÇU *isim* чалавек, які паведамляе радасную вестку.

MUŞTULUQLAMÁQ *feil* паведамляць (паведаміць) за радасную вестку; *qonşuları* ~ паведаміць суседзям за радасную вестку.

MUZD *isim* мзда.

MUZDLÚ I *isim* наёмнік; II *sifət* наёмны; ~ *fəhlə* наёмны працоўны, ~ *ordu* наёмныя армія, ~ *ətək* наёмная праца.

MUZÉY *isim* музей; *ölkəşünaslıq* ~і краязнаўчы музей, *tarix* ~і гістарычны музей.

MÜALİCƏ I *isim* лячэнне; *xəstənin* ~сі лячэнне хворага, ~ *etmək* лячыць, ~ *olunmaq* лячыцца; II *sifət* лячэбны; ~ *korpusu* лячэбны корпус, ~ *müəssisələri* лячэбныя ўстановы, ~ *otları* лячэбныя травы.

MÜALİCƏSİZ *sifət* невылечны; ~ *xəstəlik* невылечная хвароба.

MÜALİCƏVİ *sifət* лячэбны; ~ *əhəmiyyətli* *olmaq* мець лячэбнае значэнне.

MÜASİR I *isim* сучаснік; II *sifət* сучасны; ~ *ədəbiyyət* сучасная літаратура, ~ *elm* сучасная навука, ~ *uazici* сучасны пісьменнік.

MÜASİRLƏŞMƏK *feil* осавременівацца (асучаснілі), мадэрнізавацца.

MÜASİRLİ I *isim* сучаснасць, актуальнасць; *təvzünun* ~уі сучаснасць тэмы, *romanın* ~уі актуальнасць рамана.

MÜAVİN *isim* намеснік; *nəzirin* ~і намеснік міністра, *sədr* ~і намеснік старшыні, *birinci* ~ першы намеснік.

MÜAVİNƏT *isim* дапаможнік; *birdəfəlik* ~ адначасовы дапаможнік, *əlilliyə görə* ~ дапаможнік па інваліднасці, ~ *almaq* атрымаваць дапаможнік.

MÜAVİNLİK *isim* пасаду намесніка, замяшчальства.

MÜAYİNƏ *isim* агляд, абследаванне; *xəstənin* ~сі агляд хворага. *tibbi* ~ медыцынскі агляд, ~ *etmək* абследаваць, ~ *olunmaq* (*dilmək*) абследавацца.

MÜBADİLƏ *isim* абмен; *ərzaq* ~сі абмен прадуктамі, *təcrübə* ~сі абмен вопытам, *maddələr* ~сі абмен рэчываў, ~ *etmək* абменьвацца, абмяняцца.

MÜBAHİSƏ *isim* спрэчка, палеміка; *qızgın* ~ гарачы спрэчку, *uzun* ~ бясконцы спрэчка, *tənasız* ~ бэссэнсоўную спрэчку, *ətlak* ~сі маёмасны спрэчка, ~ *etmək* спрацаваць.

MÜBAHİSƏÇİ *isim* спрачальнік, спорціца.

MÜBAHİSƏLİ *sifət* спрэчны; ~ *təsələ* спрэчнае пытанне, ~ *iş* спрэчную справу, ~ *ətlak* спрэчнае маёмасць.

MÜBALİĞƏSİZ *sifət* безперабольшанья.

MÜBARƏK *nida* віншую (віншаванне, прывітанне); *Bayramınız ~!* Віншую-сасвятам! *Toyunuz ~!* Віншую з вяселлем! *Ad gününüz ~!* Віншую з Днём Нараджэння!

MÜBARİZ I *isim* змагар, баец; II *sifət* баявой; ~ *ruh daü* баявым духу, ~ *şüarlar* баявыя лозунгі.

MÜBARİZƏ *isim* барацьба; *sülh uğrun-da* ~ барацьба за мір; ~ *ararmaq (etmək)* весці барацьбу, змагацца.

MÜBTƏDÁ *isim dilç.* дзейнік; *cümlənin ~si* якая падлягае прапановы.

MÜCƏRRƏD *sifət* абстрактны, адцягнены; ~ *təşhüt (anlayış)* абстрактнае паняцце, ~ *sənət* абстрактнае мастацтва.

MÜCƏRRƏDLƏŞMƏK *feil* абстрагавалца.

MÜCƏRRƏDLİK *isim* абстрактнасць, адцягнутасць.

MÜCRÜ *isim* куфэрак, шкатулка.

MÜDAFİƏ I *isim* абарона; *şəhərin ~si* абарона горада, *dissertasiyanın ~si* абарона дысертацыі, ~ *etmək* абараняць, ~ *edilmək (olunmaq)* абараняцца; II *sifət* абаронны; ~ *sənaəsi* абаронная прамысловасць, ~ *pazirlüyü* міністэрства абароны; ♦ ~ *şürası* дысертацыйнымі савет.

MÜDAFİƏÇİ *isim* абаронца; *vətənin ~ləri* абаронцы радзімы

MÜDƏFİƏSİZ *sifət* 1. Пазбаўлены абароны; 2. безабаронны; ~ *uşaq* безабаронны дзіця; 3. неабароненай; ~ *qala* неабароненая крэпасць.

MÜDAXİLƏ *isim* 1. ўмяшанне; *cərrahi* ~ хірургічнае ўмяшанне; 2. інтэрвенцыя; *hərbi* ~ ваенная інтэрвенцыя, *xarici* ~ замежная інтэрвенцыя.

MÜDAXİLƏÇİ *isim* інтэрвентаў.

MÜDAXİLƏSİZ *sifət* без умяшальніцтва.

MÜDDƏÁ *isim* становішча; *elmi ~lar* навуковыя палажэнні.

MÜDDƏT *isim* 1. тэрмін; *təhsil ~i* тэрмін вучобы, *beş il ~inə* тэрмінам на пяць гадоў, *təsir ~i* тэрмін дзеяння, *səza ~i* тэрмін пакарання, *xidmət ~i* тэрмін службы, *sınaq ~i* выпрабавальны тэрмін, *zəmanət ~i* гаран-

тыйны тэрмін; 2. час; *oxuduğu ~də* за час вучобы, *sərin ~i* час сяўбы.

MÜDDƏTLİ *sifət* тэрміновы, пратэрмінаваны; ~ *qulluq* тэрміновая служба, ~ *ətanət* тэрміновы ўклад.

MÜDDƏTSİZ *sifət* бестэрміновы; ~ *pasport* бестэрміновы пашпарт, ~ *icarə* бестэрміновая арэнда.

MÜDİR *isim* 1. загадчык (загадчыца); *kafedra ~i* загадчык кафедры, *bağça ~i* загадчыца дзіцячага сада; 2. дырэктар; *təktəb ~i* дырэктар школы; 3. ўпраўляючы, кіруючы, кіраўнік; *işlər ~i* кіраўнік справамi.

MÜDİRİYYƏT *isim* дырэкцыя, адміністрацыя.

MÜDİRLİK *isim* пасаду загадчыка.

MÜDRİK *sifət* мудры; ~ *qosa* мудры стары, ~ *məsləhət* мудры савет.

MÜDRİKLİK *isim* мудрасць.

MÜƏLLİF I *isim* аўтар; *əsərin ~i* аўтар творы, *dərslüyün ~i* аўтар падручніка, *layihənin ~i* аўтар праекта; II *sifət* аўтарскі; ~ *nüsxəsi* аўтарск іасобнік.

MÜƏLLİFLİK I *isim* аўтарства; ~ *şəhadətnaməsi* аўтарскае пасведчанне; 2. *sifət* аўтарскі; ~ *hüququ* аўтарскае права.

MÜƏLLİM I *isim* 1. настаўнік; *anadili ~i* настаўнік роднай мовы, *orta təktəb ~i* настаўнік сярэдняй школы, ~ *günü* дзень настаўніка, *ətəkdar* ~ заслужаны настаўнік, *gənc* ~ малады настаўнік, ~ *işlət-ək* працаваць настаўнікам; 2. выкладчык; *universitet ~ləri* выкладчыкі ўніверсітэта, *baş* ~ старшы выкладчык; II *sifət* настаўніцкі; ~*lər* *otəği* настаўніцкая.

MÜƏLLİMƏ *isim* настаўніца.

MÜƏLLİMLİK I *isim* настаўніцтва; II *sifət* 1. настаўніцкі; ~ *institutu* настаўніцкі інстытут; 2. выкладчыцкі; ~ *təcrübəsi* выкладчыцкі вопыт.

MÜƏMMÁ *isim* загадка; ~ *olaraq qalmaq* заставацца загадкай.

MÜƏMMALİ *sifət* загадкавы; ~ *vəziyyət* загадкавыя абставіны.

MÜƏSSISƏ *isim* 1. установы; *dövlət ~si* дзяржаўнае установы, *elmi* ~ навуковае уста-

новы, *ушаq* ~*lari* дэциячыя установы; 2. прадпрыемства; *səpauə* ~*lari* прамысловыя прадпрыемствы; 3. ведамства; *hərbi* ~ ваеннае ведамства, *gömrük* ~*si* мытнае ведамства.

MÜҮҮҮҮӨN *sifət* пэўны; ~ *yer* пэўнае месца, ~ *vaxt* пэўны час, ~ *уаша qədər da* пэўнага ўзросту, ~ *qiyət* пэўная кошт, ~ *dərgə-cədə* ў пэўнай ступені, ~ *tənpada* у пэўным сэнсе.

MÜҮҮҮҮӨN LƏŞDİRMƏK *feil* вызначаць, вызначыць; *tərkibini* ~ вызначыць склад, *həstini* ~ вызначыць аб'ём, *səbəbini* ~ вызначыць прычыну.

MÜҮҮҮҮӨN LİK *isim* пэўнасць, яснасць; *fikir* ~*yi* яснасць думкі.

MÜFƏSSƏL *sifət* падрабязны, дасканалы; ~ *rəu* падрабязны водгук.

MÜFƏTTİŞ *isim* рэвізор, інспектар; *bank* ~*i* рэвізор банка.

MÜFƏTTİŞ LİK *isim* інспекцыя; *avtomobil* ~*yi* аўтамабільная інспекцыя.

MÜFLİS I *isim* банкрут; ~ *olmaq* руйнавацца (згалець); II *sifət* збыднелы.

MÜFLİSLƏŞMƏK *feil* руйнавацца (згалець), збанкрутаваць.

MÜFTƏ *sifət* бясплатны, дармавой; ~ *çörək* дармавой хлеб.

MÜFTƏXÖR *isim* дармаед, дармаедка.

MÜFTƏXÖRLÜQ *isim* дармаедства.

MÜHACİR I *isim* эмігрант, эмігрантка; II *sifət* эміграцыйны; ~ *həyatı* эмігранцкае жыццё, ~ *ədəbiyyatı* эмігранцкае літаратура.

MÜHACİRƏT *isim* эміграцыя; ~ *etmək* эміграваць, ~*də olmaq* знаходзіцца ў эміграцыі.

MÜHACİRLİK *isim* знаходжанне ў эміграцыі.

MÜHAFİZƏ *isim* ахова.

MÜHAFİZƏÇİ *isim* ахоўнік.

MÜHAFİZƏÇİLİK *isim* 1. ахова; 2. абвязкі цэлаахоўніка.

MÜHAFİZƏKÂR *isim* кансерватар.

MÜHAKİMƏ *isim* меркаванне, разважанне; ~ *yürütmək* выказаць меркаванне.

MÜHARİBƏ I *isim* вайна; *vətəndaş* ~*si* грамадзянская вайна, *partizan* ~*si* партызан-

ская вайна, *nüvə* ~*si* ядзерная вайна, ~ *təhlükəsi* небяспека вайны, ~ *əlili* інвалід вайны, ~ *veteranı* ветэран вайны, ~ *elan etmək* аб'явіць вайну, ~*də iştirak etmək* ўдзельнічаць у вайне; II *sifət* ваенны; ~ *illəri* ваенныя гады.

MÜHASİB *isim* бухгалтар; *baş* ~ *стараэйшы* бухгалтар, ~ *işlətmək* працаваць бухгалтарам.

MÜHASİBÂT *isim* бухгалтэрыя.

MÜHASİBLİK *isim* 1. праца бухгалтара; 2. бухгалтэрыя; ~ *kursu* курс бухгалтэрыі.

MÜHASİRƏ *isim* 1. акружэнне; ~*уə düşmək* трыціць у акружэнне, ~*dən çıxmaq* выйсці з акружэння; 2. блакада; 3. аблога; *qalanın* ~*si* аблога крэпасці.

MÜHAZİRƏ I *isim* лекцыя; ~ *oxumaq* чытаць лекцыю; II *sifət* лекцыйны; ~ *dərsləri* лекцыйныя заняткі.

MÜHAZİRƏÇİ *isim* лектар.

MÜHƏNDİS *isim* інжынер; *baş* ~ *галоўны* інжынер.

MÜHƏRRİK *isim* рухавік; *buxar* ~*ki* наравы рухавік, *reaktiv* ~ *рэактыўны* рухавік, *elektrik* ~*i* электрычны рухавік, ~*ki işə salmaq* ўключыць рухавік.

MÜHİT *isim* 1. асяроддзе; *coğrafi* ~ *геаграфічнае* асяроддзе; 2. атмасфера, абстаноўка; *dostluq* ~*ində* у атмасферы дружбы, ~*ə alışmaq* прывыкнуць да абстаноўцы.

MÜHÜM *sifət* важны; ~ *hadisə* важная падзея, ~ *tərhələ* важны этап, ~ *qərar* важнае рашэнне, ~ *təsələ* важнае пытанне, ~ *əhəmiyyətə malik olmaq* мець важнае значэнне.

MÜHÜMLÜK *isim* важнасць; *işin* ~*yü* важнасць справы.

MÜXALİFƏT I *isim* апазіцыя; ~*də olmaq* быць у апазіцыі; II *sifət* апазыцыйнаму; ~ *partiyası* апазыцыйнаму партыя.

MÜXALİFƏTÇİ *isim* апазіцыянер.

MÜXBİR *isim* карэспандэнт; *hərbi* ~ ваенны карэспандэнт, *xüsusi* ~ спецыяльны карэспандэнт, *radio* ~*i* карэспандэнт радыё, ~ *olmaq* быць карэспандэнтам; ♦ *Milli Elmlər Akademiyasının* ~ *üzvü* член карэспандэнт Нацыянальнай Акадэміі навук.

MÜXBİRLİK *isim* праца, дзейнасць карэспандэнта.

MÜXTƏLİF *sifət* розны; ~ *adamlar* розныя людзі, ~ *talelər* розныя лёсы, ~ *üsullar* розныя метады, ~ *dillər* розныя мовы, ~ *yerlər* розныя месцы, ~ *meyvələr* розныя садавіна, ~ *güllər* розныя кветкі.

MÜXTƏLİFLİK *isim* разнастайнасць; *güllərin* ~*üi* разнастайнасць кветак, *fikirlərin* ~*üi* разнастайнасць думак.

MÜXTƏSÖR *sifət* кароткі; ~ *təlumat* кароткае паведамленне, ~ *nitq* кароткая гаворка, ~ *lüğət* кароткі слоўнік, ~ *söhbət* кароткая гутарка.

MÜKAFÁT *isim* 1. ўзнагарода; *yüksək* ~ высокая ўзнагарода, *birinci* ~ першая ўзнагарода; 2. прэмія; ~ *almaq* атрымаць прэмію, ~ *vermək* даць прэмію, *pul* ~ і грашовая прэмія; 3. прыз; ~ *uğrunda mübarizə* барацьба за прыз; 4. ўзнагароджанне; ~ *gözlətmək* чакаць ўзнагароджання; **♦** ~*a təqdim etmək* даставіць да ўзнагароды.

MÜKAFATLANDIRMÁQ *feil* 1. ўзнагародзіць, ўзнагароджваць; 2. прэміраваць; *filmi* ~ прэміраваць фільм.

MÜKALİMƏ *isim* гутарка, размова; ~*ü* *başlamaq* пачаць гутарку.

MÜKƏLLƏFİYYƏT *isim* 1. павіннасць; *hərbi* ~ ваенная павіннасць; 2. абавязкі.

MÜKƏLLƏFİYYƏTLİ *sifət* 1. павінностны; 2. абавязаны; *hərbi* ~ ваеннаабавязаны.

MÜKƏMMƏL *sifət* дасканалы, учынены, зроблены; ~ *dəsgahlar* учыненыя станкі, ~ *gözəllik* дасканалая прыгажосць.

MÜKƏMMƏLLƏŞDİRMƏK *feil* удаस्कанальваць, удаस्कаналіць; *texnoloji prosesi* ~ удаस्कаналіць тэхналагічны працэс.

MÜKƏMMƏLLİK *isim* дасканаласць, бездакорнасць; *əsrin* ~*üi* дасканаласць творы.

MÜQAVİLƏ I *isim* дагавор; *uzuntüddətli* ~ доўгатэрміновы дагавор, *sülh* ~*si* мірны дагавор, ~*nin tətbi* тэкст дагавора, ~ *bağlamaq* заключыць дагавор, *gömrük* ~ мытны дагавор; II *sifət* дамоўны; ~ *qiyətəti*

дагаворная цана, ~ *əsasında* на дамоўных пачатках.

MÜQAVİMƏT *isim* супраціў; *düşmənin* ~*ini sındırmaq* зламаць супраціў суперніка, ~ *göstərmək* аказаць супраціў; *elektrik* ~*i fiz.* электрычны супраціў, *materiallar* ~*i* супраціў матэрыялаў.

MÜQAYİSƏ I *isim* параўнанне; *dillərin* ~*si* параўнанне моў, *tipoloji* ~ тыпалагічнае параўнанне; ~ *etmək* параўноўваць, параўнаць; II *sifət* параўнальны; *sifətin* ~ *dərəcəsi* d i l c. спараўнальная ступень прыметніка.

MÜQAYİSƏLİ *sifət* параўнальны, супастаўляльны; ~ *dilçilik* параўнальнае мовазнаўства, ~ *grammatika* супастаўляльная граматыка.

MÜQƏDDƏRÁT *isim* лёс, судьба; *dövlət* ~*i* лёс у дзяржавы.

MÜQƏDDƏS *sifət* 1. святы; ~ *ruh* святы дух, ~ *su* святая вада, ~ *yerlər* святыя месцы, ~ *borc* святы абавязак, ~ *ayinlər* святыя абрады, ~ *kitab* святая кніга; 2. асьвечаны; ~ *torpaq* свяшчэнная зямля, ~ *vətən* свяшчэнная радзіма.

MÜQƏDDƏSLİK *isim* святасць, святым; *qanunların* ~*üi* святасць законаў.

MÜQƏDDİMƏ *isim* 1. ўступленне; *kitabın* ~*si* ўступленне да кнігі; 2. прадмова; *lüğətə* ~ *yazmaq* напісаць прадмову да слоўніка, *mühazirənin* ~*si* прадмову да лекцыі.

MÜQƏSSİR *isim* 1. віноўнік, віноўніца; ~*i axtarmaq* шукала вінаватага; 2. абвінавачваны, абвінавачаная; *hüq.* ~*i dindirmək* допыт абвінавачанага; 3. вінаваты, вінаватая; ~*i axtarmaq* шукала вінаватага, *özünü* ~ *sağmaq* прызнаць сябе вінаватым, ~ *olmaq* быць вінаватым.

MÜQƏSSİRLİK *isim* вінаватасці, вінаватасць.

MÜQƏVVÁ *isim* пудзіла; *ayı* ~*si* пудзіла мядзведзя, *qırqovul* ~*si* пудзіла фазана; **♦** ~*ya dönmək* ператварыцца ў пудзіла (укілет), ~ *kimi dayanmaq (durmaq)* стаяць як пудзіла.

MÜLANİZƏ *isim* меркаванне; *onun ~sına görə na yəro merkavannях, öz ~lərini söylətək* выказаць свае меркаванні.

MÜLAYİM *sifət* 1. лагодны, добры; ~ *qadın* добрая жанчына, ~ *münasibət* добрае стаўленне; 2. мяккі; ~ *xasiyyət* мяккі характар, ~ *iqlim* мяккі клімат, ~ *qış* мяккая зіма.

MÜLAYİMLƏŞ|MƏK *feil* 1. змякчыцца; *onun xasiyyəti ~ ib yəro* характар змякчэў; 2. станавіцца, стаць больш цёплым (аб надвор'і, клімаце); *hava ~di* надвор'е стала больш цёплай.

MÜLAYİMLİK *isim* 1. лагоднасць, дабрыйня; 2. мяккасць; *havanın ~yi* імяккасць надвор'я.

MÜLK *isim* валоданьне; *ata-baba ~ü* бацькава валоданне, ~ *almaq* купіць валоданне, ~ *satmaq* прадаць валоданне, ~ *sahibi* гаспадар валодання.

MÜLKƏDÄR I *isim* памешчык, землеўладальнік; *iri ~* вялікі памешчык; II *sifət* колішніпанскі, памешчыцкіх, абшарніцкі; ~ *torpağı* абшарніцкая зямля, ~ *təsərrüfatı* памешчыцкае гаспадарка.

MÜLKƏDARLIQ *isim* прыватна ўласніцкае земляробства.

MÜLKİ *sifət* грамадзянскі; ~ *məcəllə* грамадзянскі кодэкс, ~ *hüquq* грамадзянскае права, ~ *geyit* грамадзянская адзенне.

MÜLKİYYƏT *isim* ўласнасць; *şəxsi ~* асабістая ўласнасць, *xüsusi ~* прыватная ўласнасць, *ictimai ~* грамадская ўласнасць, *dövlət ~i* дзяржаўная ўласнасць, ~ *hüququ* права ўласнасці.

MÜLKİYYƏTÇİ *isim* ўласнік.

MÜMKÜN I *sifət* магчымы; ~ *iş* магчымае справа, ~ *variant* магчымы варыянт; II *predik.* магчыма; ~ *dü* rмагчыма; *hər şey ~dür* ўсё магчыма.

MÜMKÜNÄT *isim* магчымасці; *maddi ~* матэрыяльныя магчымасці.

MÜNAQİŞƏ *isim* канфлікт; *silahlı ~* ўзброены канфлікт.

MÜNAQİŞƏLİ *sifət* канфліктны; ~ *təslələ* канфліктны пытанне.

MÜNASİB *sifət* 1. прыдатны, падыходны, спрыяльны, зручны; ~ *yer* падыходнае месца, ~ *iş* падыходная праца, ~ *vaxt* зручны час; 2. адпаведны; ~ *savab* адпаведны адказ, ~ *adamlar* адпаведныя людзі; 3. даступны, агульнадаступны; ~ *qiymətlər* агульнадаступныя цэны.

MÜNASİBƏT *isim* стаўленне; *yaqşı ~* добрае стаўленне, *soyuq ~* халоднае стаўленне, *ailə ~ləri* сямейныя адносіны, *işə ~* стаўленне да працы.

MÜNASİBƏTİLƏ *qoşma* 1. з нагоды чаго-л., з прычыны чаго-л.; *bağrat ~* з нагоды чаго-л. свята, *Yeni il ~* з нагоды Новага года; 2. у сувязі з чым-л.; *qələbə ~* у сувязі з перамогай.

MÜNASİBLİK *isim* дарэчнасць; *sualın ~yi* дарэчнасць пытання.

MÜNBIT *sifət* ўрадлівы; ~ *torpaq* урадлівая зямля, ~ *sahələr* ўрадлівыя ўчасткі.

MÜNBITLİK *isim* урадлівая, урадлівасць; *torpağın ~yi* урадлівасць глебы.

MÜNDƏRİCAT *isim* змест; *kitabın ~i* змест кнігі.

MÜNƏCCİM *isim* астралаг, звездочет.

MÜNƏCCİMLİK *isim* занятак астралага; ~ *etmək* займацца астралогіяй.

MÜNSİF *isim* суддзя, арбітр; \diamond *~lər heyəti*: 1. арбітраж, трацейскі суд; 2. жэ-уры.

MÜNSİFLİK *isim* арбітраж, судзейства.

MÜNTƏXƏBÄT *isim* хрэстаматыя; *ədəbiyyat ~i* хрэстаматыя на літаратуры.

MÜNTƏZƏM I *sifət* 1. сістэматычны; *xarici dilin ~* дзяржаўная сістэматычная вывучэнне замежнай мовы; 2. рэгулярны; ~ *görürlər* рэгулярныя сустрачкі; II *zərf* сістэматычна; ~ *təşğul olmaq* сістэматычна займацца.

MÜRACİƏT *isim* зварот; *xalqa ~* зварот народу, ~ *etmək* звярнуцца; *həkimə ~* etmək звярнуцца да лекара, *müdiriyyətə ~* etmək звярнуцца да дырэктара.

MÜRƏBBƏ *isim* варэнне; *ərik ~si* абрыкосавае варэнне, *zoğal ~si* кизиловае варэнне, ~ *bişirtmək* варыць варэнне.

MÜRƏBBƏLİ *sifət* з варэннем; ~ *çay чай з варэннем*.

MÜRƏBBƏLİK *isim* прыдатны для ва- рэння.

MÜRƏKKƏB¹ *I isim* чарніла; ~*lə yaz- taq pısaç çарніламі*; \diamond ~ *qabı çарніліца*; *II sifət* чарнільны; ~ *ləkəsi çарнільная пляма*.

MÜRƏKKƏB² *sifət* складаны; ~ *dəzğah складаны станок*, ~ *məsələ складаны апы- танне*, ~ *vəziyyət складанае становішча*; *d i l c.* ~ *sümlə складанае прапанову*, ~ *söz скла- данае слова*,

MÜRƏKKƏBLƏŞMƏK *feil* ўскладня- ца, ўскладніцца.

MÜRƏKKƏBLİK *isim* складанасць; *iş- in ~yi складанасць справы*, *layihənin ~yi складанасць праекта*.

MÜRƏKKƏBSİZ *sifət* нячарнільны; ~ *qələt нячарнільная пяро*.

MÜRĞÜ *isim* дрымота; ~ *basır адоль- вае дрымота*, ~ *virtaq драмаць*.

MÜRĞÜLƏMƏK *feil* драмаць; *ayaq üstə ~mək драмаць на хаду*.

MÜRĞÜLÜ *sifət* санлявы, санлівы; ~ *adam санлявы чалавек*.

MÜŞABİQƏ *isim* конкурс; *şahmat üzrə ~ шахматны конкурс*, *beynəlxalq ~ міжна- родны конкурс*, ~ *elan etmək аб'явіць кон- курс*, ~*də iştirak etmək ўдзельнічаць у конкур- се*, ~*də qalib qəlmək перамагчы ў конкурсе*.

MÜŞABİQƏDƏNKƏNĀR *sifət* паза- конкурсны; ~ *qəbul пазаконкурсны прыём*.

MÜŞADİRƏ *isim* 1. канфіскацыя; *əmlak- kın ~si канфіскацыя маёмасці*, ~ *etmək кан- фіскаваць*, ~ *edilmək канфіскавацца*; 2. экс- прапрыяцыя.

MÜŞAFİR *isim* падарожнік, госць; ~ *ol- taq быць госцем*.

MÜŞAHİBƏ *isim* 1. бяседа, сумоўе; ~*də iştirak etmək ўдзельнічаць у сумоўі*; 2. ін- тэрв'ю; ~ *almaq браць інтэрв'ю*.

MÜSBƏT *sifət* 1. станоўчы; ~ *cavab станоўчы адказ*, ~ *pəticələr станоўчыя выні- кі*, ~ *rəy станоўчая рэцэнзія*, ~ *kətiyyət r i u a z. станоўчая велічыня*; 2. пазітыўны; ~ *tü- nasibətlər пазітыўныя адносіны*.

MÜSƏLMĀN *isim* мусульманін, му- сульманка.

MÜSƏLMANÇILIQ *isim* бax **Müsəl- manlıq**.

MÜSƏLMANLIQ *isim* мусульманства, іслам.

MÜSİBƏT *isim* бяда, гора, няшчасце, бедства.

MÜSİBƏTLİ *sifət* бядотнае, вельмі цяжкі; ~ *günlər вельмі цяжкія дні*.

MÜSTƏQİL *sifət* 1. самастойны; ~ *həyat самастойнае жыццё*, ~ *adam сама- стойны чалавек*; 2. незалежны; ~ *dövlətlər незалежныя дзяржавы*.

MÜSTƏQİLLİK *isim* 1. самастойнасць; 2. незалежнасць; *iqtisadi ~ эканамічная неза- лежнасць*, ~ *qazanmaq здабыць незалеж- насць*; \diamond *Müstəqillik günü Дзень незалежнасці*.

MÜSTƏMLƏKƏ *I isim* калонія; *II sifət* каланіяльны; ~ *asililiği каланіяльная залеж- насць*.

MÜSTƏNTİQ *isim* следчы.

MÜSTƏSNĀ *sifət* выключны; ~ *vəzziy- yət выключнае становішча*, ~ *hallar day вы- ключных выпадках*.

MÜSTƏVİ *isim* плоскасць; ~*lərin kəsiş- təsi скрыжаванне плоскасцяў*.

MÜŞAHİDƏ *I isim* назіранне; *elmi ~lər навуковыя назіранні*, ~ *arartmaq весці назі- ранне*; *II sifət* назіральны; ~ *təntəqəsi на- зіральны пункт*.

MÜŞAHİDƏÇİ *isim* назіральнік.

MÜŞAVİR *isim* саветнік, дараднік; *ədliyyə ~i саветнік юстыцыі*, *hərbi ~ ваенны саветнік*.

MÜŞAVİRƏ *isim* нараду, кансульта- цыя; *istehsalat ~si вытворчае нараду*, *elmi ~ навуковая кансультацыя*, *beynəlxalq ~ між- народная нарада*.

MÜŞAYİƏT *isim* суправаджэнне; ~ *et-mək*: 1) *суправаджаць*; 2) *акампанавачь*.

MÜŞAYƏTÇİ *isim* 1. праважаты; 2. акампаніятар.

MÜŞƏMBƏ *isim* цырата.

MÜŞƏMBƏLİ *sifət* клеёнчатый; ~ *kürsü клеёнчатое крэсла*.

MÜŞK *isim* мускус; *müşk qozu* мушка-товы арэх.

MÜŞKÜL *sifət* цяжкі, нялёгкі ~ *məsələ* цяжкая задача.

MÜŞTƏRƏK *sifət* агульны, сумесны, калектыўны; ~ *müqavilə* калектыўны дагавор, ~ *müəssisə* сумеснае прадпрыемства, ~ *iş* калектыўная праца.

MÜŞTƏRİ *isim* 1. пакупнік, пакупніца; ~*lərin tələbləri* патрабаванні пакупнікоў; 2. кліент; *atelyenin ~ləri* кліенты атэлье.

MÜTALİƏ *isim* чытанне; ~ *etmək* чытаць.

MÜTƏFƏKKİR *isim* мысляр.

MÜTƏXƏSSİS *isim* спецыяліст, спецыялістка; *gənc ~* малады спецыяліст, *dil ~si* спецыяліст па мове, *hərbi ~* ваенны спецыяліст.

MÜTƏKKƏ *isim* мутака (падушка тыпу валіка); *divan ~si* канапавая мутака.

MÜTƏMADİ *sifət* пастаянны, бесперапынны, рэгулярны; ~ *işlər* пастаянныя працы, ~ *hərəkətlər* пастаянныя руху.

MÜTƏNASİB *sifət* прапарцыйны; *düz ~* прама прапарцыйны, *tərs ~* назад прапарцыйны.

MÜTƏRCİM *isim* перакладчык, перакладчыца.

MÜTƏRƏQQİ *sifət* прагрэсіўны; ~ *bəşəriyyət* прагрэсіўнае чалавецтва.

MÜTƏŞƏKKİL *sifət* арганізаваны; ~ *cinayətçilik* арганізаваная злачыннасць.

MÜTƏŞƏKKİLLİK *isim* арганізацыянасць.

MÜTLƏQ I *zərf* абавязкова, непазбежна; ~ *gəlin* абавязкова прыходзьце; II *sifət* абсалютны; ~ *kətiyyət* абсалютная велічыня, ~ *hakimiyət* абсалютная ўлада.

MÜTLƏQİYYƏT *isim* самадзяржаўе, манархізм.

MÜTTƏFİQ I *isim* саюзнік, саюзніца; *etibarlı ~* надзейны саюзнік; II *sifət* саюзны; ~ *ordular* саюзныя арміі, ~ *dövlətlər* саюзныя дзяржавы.

MÜTTƏFİQLİK *isim* хаўрусніцтва.

MÜTTƏHİM *isim* 1. абвіняемы, абвінавачаная; 2. падсудны, падсудная.

MÜTTƏHİMLİK *isim* падсудныя.

MÜVAFİQ *sifət* адпаведны; ~ *qərar* адпаведнае рашэнне, ~ *dövr* адпаведны перыяд, ~ *iş* адпаведная работа, ~ *yer* адпаведнае месца, ~ *nəticə çıxarmaq* зрабіць адпаведны вывад, ~ *tədbirlər görmək* прымаць адпаведныя меры.

MÜVAZİNƏT *isim* ўстойлівасць; ~ *itirmək* страціць ўстойлівасць.

MÜVƏFFƏQ: müvəffəq olmaq дамагацца, дамагчыся.

MÜVƏFFƏQİYYƏT *isim* 1. поспех; ~ *qazanmaq* дамагацца, дамагчыся поспеха; 2. паспяховасць; *tələbələrini yüksək ~i* высокая паспяховасць студэнтаў; \diamond ~*dən başgicəllənməsi* галавакружэнне ад поспехаў.

MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ *zərf* паспяхова, удала, з поспехам; ~ *sıxış etmək* ўдала выступіць.

MÜVƏFFƏQİYYƏTLİ *sifət* 1. паспяховы; ~ *iş* паспяховая праца, ~ *tamaşa* паспяховы спектакль; 2. ўдалы; ~ *başlanğıc* ўдалы пачатак.

MÜVƏFFƏQİYYƏTSİZLİK *isim* беспаспяховасць, няўдача; ~*yə uğramaq* пацярпець няўдачу.

MÜVƏKKİL *isim* упаўнаважаны, ўпаўнаважаная; *sahə ~i* ўчастковы ўпаўнаважаны, *sığorta ~i* ўпаўнаважаны па страхаванні; ~ *etmək* ўпаўнаважваць, упономочыць.

MÜVƏKKİLLİK *isim* прадстаўніцтва; *ticarət ~yi* гандлёвае прадстаўніцтва.

MÜVƏQQƏTİ *sifət* часовы; ~ *iş* часовая праца, ~ *işçi* часовы работнік, ~ *çətinliklər* часовыя цяжкасці.

MÜYƏSSƏR *sifət* магчымы, дапушчальны; ~ *olmaq* стаць магчымым каму.

MÜZAKİRƏ *isim* 1. абмеркаванне; *məsələnin ~si* абмеркаванне пытання, *disertasiyanın ~si* абмеркаванне дысертацыі, ~ *etmək* абмяркоўваць; 2. спрэчка; 3. дыскусія, дыспут, дэбаты.

– N –

NABÁT *isim* набат (лядзяшы).

NABƏLƏD *sifət* недасведчаны; ~ *adam* недасведчаны чалавек.

NADÁN I *isim* невуқ, дурань; II *sifət* 1. невуцкі, неадукаваны; 2. няветліва, грубы, нявыхаваны.

NADANLIQ *isim* 1. невуцтва; 2. грубасць, нявыхаванасць.

NADINC I *sifət* гарэзлівы, гарэзны; ~ *uşaq* гарэзлівы дзіця; II *isim* гарэза, гарэзніца.

NADINCLİK *isim* свавольства, п'ястота, гарэзлівасць; ~ *etmək* (*elətmək*) сваволиць, пеціцца.

NADİR *sifət* 1. рэдкі; ~ *kitab* рэдкая кніга, ~ *nüsxələr* рэдкія асобнікі; ~ *ağac* рэдкае дрэва, ~ *hal* рэдкі выпадак; 2. унікальны; ~ *istedad* унікальны талент, ~ *əlyazma* унікальная рукапіс.

NADÜRÜST *sifət* непрыстойна, несумленны.

NAFTALÁN I *isim* нафталан (лячэбная нафту); II *sifət* нафталановый; ~ *vannası* нафталановая ванна.

NAĞARÁ *isim* нагара, барабан; ~ *çalmaq* гуляць на нагары; ♦ *toydan sonra* ~ пасля вячэры (абеду) гарчыца.

NAĞARAÇI *isim* нагарист.

NAĞD *sifət* наяўны; ~ *pul* наяўныя грошы, ~ *hesablaşma* наяўны расцёт; ♦ ~ *ı qoyub nisyə dalınca getmək* (*qaçmaq*) гнацца за чым-небудзь нерэальным.

NAĞİL *isim* казка; *Azərbaycan xalq əlari* азербайджанскія народныя казкі, *sehrli əlar* чарадзейныя казкі, ~ *danişmaq* расказваець казкі; ♦ ~ *açmaq* казка пра белага бычка.

NAĞILBÁZ *isim* аматар казак.

NAĞILBAZLIQ *isim* захапленне казкамі.

NAĞILÇI *isim* казачнік.

NAHÁQ *sifət* 1. дарэмны, марны, бескарысны; ~ *iş* дарэмны работа, ~ *zəhmət* бес-

карысны праца; 2. несправядлівы; ~ *söz* несправядлівае слова, ~ *hökm* несправядлівы прысуд; 3. нявінны; ~ *qan* нявінная кроў.

NAHAQDÁN *zərf* дарэмна, нездарма, залішне; ~ *danişmaq* залішне гаварыць.

NAHAMÁR *sifət* 1. няроўны; ~ *yol* няроўная дарога; 2. шурпаты; ~ *taxta* шурпатая дошка; 3. каравы; ~ *ağac* каравае дрэва.

NAHÁR I *isim* абед; ~ *dən əvvəl* перад абедам, ~ *dən sonra* пасля абеду, ~ *hazırlamaq* гатаваць (варыць) абед, ~ *etmək* абед, ~ *naabedə*; II *sifət* абедзенны; ~ *fasiləsi* абедзенны перапынак,

NAHARSÍZ *sifət* ня поевший, без абеду; ~ *qalmaq* застацца без абеду.

NAHİYYƏ *isim* вобласць; *ürək* ~ *si* вобласць сэрца, *qarın* ~ *si* вобласць жывота.

NAXİR *isim* статак; ~ *ı otlağa çıxarmaq* даведаўся статак на пацу, ~ *otarmaq* папча статак; ♦ *bir* ~ цэлы статак.

NAXIRÇI *isim* пастух.

NAXIRÇILÍQ *isim* занятак пастуха, пастухоўства; ~ *etmək* быць пастухом.

NAXIŞ *isim* 1. ўзор; *əlvən* ~ *lar* маляўнічыя ўзоры; 2. сцянные, потолочныя трафарэты; 3. вышыўка на шоўку; 4. разьба; *bədi* ~ (*oyma*) мастацкая разьба; 5. шанцаванне; ♦ ~ *ı qətirir kimin* вязе каму.

NAXIŞÇI *isim* майстар узораў.

NAXIŞLAMÁQ *feil* распісваць, распісаць; *qabları* ~ распісваць посуд, *divarları* ~ распісваць сцены.

NAXIŞLÍ *sifət* узорысты, узорны, размаляванай; ~ *parça* ўзорысты тканіна, ~ *şal* узорны шаль, ~ *divarlar* размаляваныя сцены.

NAXIŞSÍZ *sifət* без узораў, ня упрыгожаны ўзорамі, разьбой; ~ *parça* тканіна без узораў.

NAİL: *nail olmaq* дасягаць, дасягнуць, *təqsədinə* ~ *olmaq* дамагацца, дамагчыся сваёй мэты.

NAİLİYYƏT *isim* дасягненне; *elmi* ~ *navuqovae* дасягненне, ~ *əldə etmək* (*qazanmaq*) дамагацца, дамагчыся поспеху ў чым-л.

NAQIL *isim* 1. праваднік, правадыр; *elektrik ~ləri* *праваднікі электрычнасці*; 2. провад; *~in ucu* *канец провада*.

NAQQÁL I *sifət* балбатлівы; II *isim* балбатун, балбатуна.

NAQQALLAMAQ *feil* балбатаць, пустаасловіць.

NAQQALLÍQ *isim* пустааслоўе; *~ etmək* (*elətmək*) *пустаасловіць*.

NAQQÁŞ *isim* мастак.

NAQQAŞLÍQ *isim* мастацтва мастака.

NAL *isim* падкова; *çəktə ~i* *падковы ботаў*; *♦ gah ~a vurur, gah tıxa* *сем пятніц на тыдзень*.

NALABƏNZƏR *sifət* падковападобны; *~ taqnit* *падковападобны магніт*.

NALAYÍQ *sifət* непрыстойны, непрыстойны; *~ hərəkət* *непрыстойны ўчынак*, *~ sözlər* *непрыстойныя словы*.

NALBƏND *isim* каваль; *♦ dəvə ~ə baxan kimi baxmaq* *глядзець як баран на новыя вароты*.

NALƏ *isim* лямант, стогн; *anaların ~si* *стогны маці*; *♦ ~si ərsə çixmaq* *гучна галасіць*.

NALLAMAQ *feil* падкоўвалі, падкаваць; *atları ~* *падкаваць коней*.

NALLÍ *sifət* каваны; *~ at* *каваны конь*.

NALSÍZ *sifət* без падкавы, непадкаваны; *~ at* *конь без падковы*.

NAMÁZ *isim* намаз (мусульманскі рэлігійны абрад); *səhər ~i* *ранішні намаз*, *~ qıltaq* *здзяйсняць намаз*; *♦ ~ üstündə doğulub* *нарадзіўся ў кашулі*.

NAMƏ *isim* ліст, пасланне; *~ göndərmək* *адправіць ліст*.

NAMƏLÚM I *sifət* невядомы; *~ şəxs* *невядомая асоба*, *~ istiqamətdə* *у неведомым накірунку*; II *xəbər*; *naməlumdur* *невядома*; *yeri ~* *месца знаходжанне неведома*.

NAMİNƏ *qoşta* у імя; *sülh ~* *ў імя міру*, *təhəbbət ~* *у імя каханья*, *dostluq ~* *у імя дружбы*.

NAMİZƏD *isim* кандыдат; *deputatlığa ~* *кандыдат у дэпутаты*, *filologiya elmləri ~i* *кандыдат філалагічных навук*.

NAMİZƏDLİK I *isim* кандыдатура; *~yini irəli sürmək* *выставіць (вылучыць) кандыдатуру*; II *sifət* кандыдацкі; *~k dissertasiyası* *кандыдацкая дысертацыя*.

NAMÚS *isim* гонар; *~ işi* *справа гонару*, *~unu qorumaq* *берагчы гонар*.

NAMÚSLA *zərf* сумленна; *~ yaşamaq* *сумленна жыць*.

NAMUSLÚ *sifət* сумленны; *~ qadın* *сумленная жанчына*.

NAMUSSÚZ *sifət* несумленны, ганебны; *~ adamlar* *несумленныя людзі*.

NAMUSSUZLÚQ *isim* несумленнасць, ганебны, ганьба.

NANƏ I *isim* мята; *~ kolu* *куст мяты*, *bir dəstə ~* *пучок мяты*; II *sifət* мятны; *~ yarpağı* *мятны ліст*, *~ ətri* *мятны пах*, *~ cövhəri* *мятныя кроплі*.

NANƏLİ *sifət* мятны, з мятай; *~ konfet* *мятныя цукеркі*.

NANƏLİK *isim* месца, парослае мятай.

NANKÓR *sifət* няўдзячны; *~ oğul* *няўдзячны сын*, *~ olmaq* *быць няўдзячным*.

NANKORLÚQ *isim* няўдзячнасць; *dostun ~ği* *няўдзячнасць сябра*.

NAR I *isim* гранат; *~ dənələri* *зярняткі граната*, *~ yetək* *ёсць гранат*; II *sifət* гранатавы; *~ şirəsi* *гранатавы сок*.

NARAHÁT I *sifət* 1. неспакойны; *~ ürək* *неспакойнае сэрца*, *~ olmaq* *турбавацца*, *~ olmaın* *не турбуецца*; 2. нязручны; *~ yer* *нязручнае месца*; II *zərf* неспакойна; *~ yatmaq* *неспакойна спаць*, *özünü ~ hiss etmək* *адчуваць сябе неспакойна*.

NARAHATÇILÍQ *isim* *bax* *Narahatlıq*.

NARAHATLÍQ *isim* 1. неспакой; 2. нязручнасць.

NARAZÍ I *sifət* незадаволены; *~ olmaq* *быць незадаволеным*, *~ qalmaq* *заставацца незадаволеным*; II *zərf* незадаволена; *~ halda* *незадаволена*.

NARAZILÍQ *isim* незадаволенасць; *~ etmək* *праяўляць незадаволенасць*.

NARÍN *sifət* дробны; *~ qıt* *дробны пясок*; *~ duz* *дробная соль*.

NARINCI *sifət* аранжавы; ~ *rəng* аранжавы колер.

NARINLIQ *isim* дробязнасць; *duzun* ~ *ği* дробязнасць соли.

NARINGI I *isim* мандарын; *dadlı* ~ смачны мандарын; II *sifət* мандарынавы; ~ *qabıǵı* мандарынавыя лупіны, ~ *şirəsi* мандарынавы сок. **NASÁZ** *sifət* 1. нездаровы; ~ *uçaq* нездаровы дзіця; 2. няспраўны; ~ *tühərrik* няспраўны рухавік.

NASAZLIQ *isim* 1. недамаганне; 2. няспраўнасць; *tühərriyin* ~ *ği* няспраўнасць рухавіка.

NASİR *isim* прازیак.

NAŞI *sifət* неспрактыкаваны.

NAŞİR *isim* выдавец; *qəzetin* ~ *i* выдавец газеты.

NAŞÜKÜR *sifət* няўдзячны; ~ *insan* няўдзячны чалавек, ~ *olmaq* быць няўдзячным.

NATAMAM *sifət* няпоўны; ~ *orta təhsil* няпоўная сярэдняя адукацыя.

NATIQ *isim* прамоўца.

NATIQLİK *isim* прамоўніцтва.

NAZ *isim* 1. какецтва, гуллінасць; 2. капрыз; *~i ilə oynamaq* цярпець, выносіць чыйсьці капрыз.

NAZİK *sifət* тонкі; ~ *kağız* тонкая папера; ~ *məftil* тонкі дрот, ~ *sap* тонкая нітка.

NAZİKLİK *isim* 1. тонкасць; 2. нежність.

NAZİLMƏK *feil* танчэць, патанчацца.

NAZİR *isim* міністр; *təhsil* ~ *i* міністр адукацыі, *maliyyə* ~ *i* міністр фінансаў.

NAZİRLİK *isim* міністэрства; *ticarət* ~ *yı* міністэрства гандлю.

NAZLANMÁQ *feil* какетнічаць.

NAZLI *sifət* какетлівы, манерна; ~ *təbəssüm* какетлівая ўсмейшка.

NECƏ I *zərf* як; ~ *yaşayırsan?* Як ты жыў? II *xəbər necədir?* як? *işlər* ~? як справы?

NECƏ I *əvəz*. 1. колькі; ~ *yaşın var?* колькі табе гадоў? 2. які; *Saat* ~ *də qatar yola düşür?* А якой гадзіне цягнік адыходзіць? *Saat* ~ *dir?* Які гадзіну? II *xəbər necəyədir?* Колькі каштуе? *Kitab* ~ ? Колькі каштуе

kniga? *~ Bir* ~ некалькі; *bir* ~ *kitab* некалькі кніг, *bir* ~ *adam* некалькі чалавек.

NEÇƏNCİ *əvəz*. які? ~ *gündür?* які дзень? ~ *mərtəbədə yaşayırsan?* На якім паверсе жыеш?

NEFT I *isim* нафта; ~ *hasilatı* здабыча нафты; II *sifət* нафтавай; ~ *quyusu* нафтавая свідравіна, ~ *mədənləri* нафтавыя промыслы, ~ *sənayesi* нафтавая прамысловасць; *~* ~ *kəməri* нафтаправод.

NEFTÇI *isim* нафтавік.

NEHRƏ *isim* маслабойка.

NEMƏT *isim* даброта; *maddi* ~ *lər* матэрыяльныя даброты, *təbiətin* ~ *ləri* даброты (дары) прыроды, *təpəvi* ~ *lər* духоўныя даброты; 2. дабрабыт, шчасце.

NEY *isim* жалейка.

NEYÇI *isim* музыкант, які грае на жалейцы.

NƏ *əvəz*. 1. што; *bu* ~ *dir?* што гэта? ~ *olub?* што здарылася? ~ *isə* што-то; 2. які; ~ *rəngdədir?* якога колеру? ~ *boydadır?* якога росту?

NƏBATÁT *isim* 1. флора, раслінны свет, расліннасць; 2. батаніка, фларыстыка.

NƏBATATÇI *isim* батанік, фларыст.

NƏBZ *isim* пульс; ~ *i* *yoxlamaq* правесці пульс.

NƏCİB *sifət* высакародны; ~ *hərəkət* высакародны ўчынак, ~ *məqsədlər* высакародныя мэты, ~ *hisslər* высакародныя пачуцці.

NƏCİBLİK *isim* 1. высакароднасць; 2. пяшчота, вытанчанасць.

NƏDƏN *zərf* з-за чаго, чаму.

NƏFƏR *isim* чалавек; *bir* ~ адзін чалавек, *bir* ~ *xto-mo*, *beş* ~ пяць чалавек, *iç* ~ *lik* на траіх.

NƏFƏS *isim* дыханне; *burunla* ~ *almaq* дыхаць носам, ~ *ini cəktək* стрымліваць дыханне, ~ *vermək* выдыхаць; *~* ~ *dərmək* перадыхнуць, *son* ~ *inədək* да апошняга дыхання.

NƏFƏSLI *sifət* духавы; ~ *orkestr* духавы аркестр, ~ *musiqi aləti* духавы музычны інструмент.

NƏFƏSLİK *isim* фортачка; ~ *yı* аштад адкрыць фортачку (фортку).

NƏFİS *sifət* 1. майстэрскі; ~ *iş* майстэрская праца, ~ *naxışlar* майстэрскія ўзоры; 2. мастацкі; ~ *ornament* мастацкі арнамент.

NƏFS *isim* жаданне; ~ *i çəktir* няма жадання; ♠ ~ *ini saxlamaq* стрымліваць жаданне.

NƏĞMƏ *isim* 1. песьня; *şən* ~ вясёлая песня, ~ *oxumaq* пець песню; 2. спевы; ~ *dər-si* урок спеваў.

NƏĞMƏKÁR *sifət* спявак.

NƏĞMƏLİ *sifət* песенны; ~ *dünya* несенны свет.

NƏHAYƏT I *zərf* нарэшце; II *əlavə söz* nəhayət ki нарэшце-то.

NƏHƏNG *sifət* велічэзны, велізарны; ~ *ağac* велізарнае дрэва.

NƏHƏNGLİK *isim* велічэзнага, грандыёзнаць.

NƏİNKİ *bağlayıcı* нетолькі.

NƏQARÁT *isim* прыпеў; *mahnın* ~ і прыпеў песні.

NƏQLİ *sifət* апаবাদальны; ~ *cümlə* апавадальны сказ.

NƏQLİYYAT *isim* транспарт; *ictimai* ~ грамадскі транспарт.

NƏQLİYYATÇI *isim* транспартнік, транспортніца.

NƏLBƏKİ *isim* сподак.

NƏM *sifət* 1. вільготны; ~ *dəsmal* вільготны ручнік; 2. сырой; ~ *otaq* сыры пакой.

NƏMİŞLİK *isim* вільготнасць, волкасць; *havanın* ~ *yü* вільготнасць паветра.

NƏMLƏN|MƏK *feil* 1. увільгатняцца, завільгатнецць; *torpaq* ~ *dü* зямля стала вільготная; 2. адсырвацца.

NƏMLİ *sifət* вільготны; ~ *gözlər* вільготныя вочы.

NƏMLİK *isim* вільготнасць; *yüksək* ~ высокая вільготнасць.

NƏNƏ *isim* бабуля; ~ *olmaq* стаць бабуляй.

NƏR *isim* вярблюд-самец.

NƏRD *isim* нарды; ~ *oynamaq* гуляць у нарды.

NƏRDİVÁN *isim* лесвіца.

NƏRƏ¹ *isim* асепр.

NƏRƏ² *isim* роў; ~ *çəktək* люта крыкнуць.

NƏRGİZ *isim* нарцыс.

NƏSİHƏT *isim* настаўленьне, навучанне, павучанне; ~ *vermək* настаўляць.

NƏSİHƏTÇI *isim* настаўнік.

NƏSİL *isim* пакаленне; *gənc* ~ маладое пакаленне.

NƏSİLLİ *sifət* радавіты, патомны.

NƏSİLSİZ *sifət* бязродны, бясплодны.

NƏSR *isim* проза; *Azərbaycan* ~ *i* азербайджанская проза.

NƏŞR *isim* выданне; *kitabın* ~ *i* выданне кнігі, ~ *etmək* друкаваць, апублікаваць.

NƏŞRİYYÁT *isim* выдавецтва.

NƏŞRİYYATÇI *sifət* выдавец.

NƏTİCƏ¹ *isim* вынік, рэзультат; ~ *çıxartmaq* зрабіць выснову, ~ *уə* гəlmək прыўсці да высновы.

NƏTİCƏ² *isim* праўнук.

NƏTİCƏDƏ *zərf* у выніку.

NƏTİCƏSİNDƏ *qoşma* прычыны чаго.

NƏTİCƏSİZ *sifət* бязвыніковыя; ~ *iş* бязвынікова праца.

NƏVAZİŞ *isim* ласка, дабрата; *ana* ~ *i* матчына дабрата, ~ *göstərmək* прылашчыць (аблашчыць, палашчыць).

NƏVAZİŞKÁR *sifət* ласкавы, ласкальны, пяшчотны.

NƏVAZİŞLİ *sifət* бах *Nəvazişkar*.

NƏVAZİŞSİZ *sifət* неласкавы.

NƏVƏ *isim* унук, унучка.

NƏZAKƏT *isim* 1. ветлівасць, карэктнасць; ~ *göstərmək* праяўляць ветлівасць; 2. тонкасць, вытанчанасць.

NAZAKƏTLİ *sifət* ветлівы, пачцівы, карэктны; ~ *rəftar* ветлівае абыходжанне, ~ *səvab* пачцівы адказ.

NƏZAKƏTSİZ *sifət* няветліва, непачцівасць; ~ *adam* няветлівы чалавек.

NAZAKƏTSİZLİK *isim* няветлівасць, нявыхаванасць, грубасць.

NƏZARƏT *isim* кантроль; ~ *etmək* кантраляваць.

NƏZARƏTÇI *isim* 1. кантралёр; *dəmiryol* ~ *si* чыгуначны кантралёр; 2. наглядчык.

NƏZARƏTÇİLİK *isim* 1. работа кантралёра; 2. надзирательство.

NƏZARƏTSİZ I *sifət* бескантрольны; ~ *tikinti* бескантрольнае будаўніцтва; II *zərf* безкантрольна, без кантролю, без нагляду;

~ *qoymaq* пакінуць без кантролю, ~ *qalmaq* пакінуць без нагляду.

NƏZARƏTSİZLİK *isim* бескантрольнасць.

NƏZƏR *isim* 1. погляд; ~ *dən keçirmək* абвесці поглядам; ♦ ~ *salmaq* кінуць погляд, ~ *ə almaq* прыняць да ўвагі, ~ *indən qaçırmaq* ўпусціць з-пад увагі; 2. дурнывачэй, сурокі.

NƏZƏRİ *sifət* тэрэтычны; ~ *biliklər* тэрэтычныя веды.

NƏZƏRİYYƏ *isim* тэорыя; *elmi* ~ навуковая тэорыя.

NƏZİR *isim* обет, абяцанне; ~ *vermək* даваць, даць зарок, абяцанне.

NƏZM I *isim* паэзія; II *sifət* паэтычны; ~ *əsrələri* паэтычныя творы.

NİCÁT *isim* выратаванне, збаўленне; ~ *tarpaq* знайсці выхад са становішча.

NİDÁ I *isim* выклічнік; II *sifət* клічнік; ~ *cümləsi* клічны сказ.

NİFRƏT *isim* нянавісць; ~ *hissi* пачуццё нянавісці, ~ *bəsləmək* сілкаваць нянавісць, ~ *etmək* ненавідзець.

NİGARÁN *zərf* трывожна; ~ *qalmaq* трывожыцца, ~ *qoymaq* турбавацца, ~ *olmaq* непакоіцца.

NİGARANÇILIQ *isim* неспакой, трывога, хваляванне.

NİKÁH I *isim* шлюб; *vətəndaşlıq* ~ *l* грамадзянскі шлюб, *dini* ~ рэлігійны шлюб, ~ *in pozulması* скасаванне шлюбу; II *sifət* шлюбны; ~ *yaşı* шлюбны ўзрост, ~ *müqaviləsi* шлюбны дагавор.

NİKAHLANMAQ *feil* браць шлюб, звянчацца, пабрацца шлюбам.

NİKAHLÍ *sifət* які складаецца ў шлюб.

NİKAHSÍZ *sifət* пазашлюбны; ~ *qohumluq* пазашлюбная сваяцтва, ~ *evlənmək* ажаніцца пазашлюбна.

NİKBİN *sifət* аптымістычны; ~ *əhval-ruhiyüə* аптымістычны настрой.

NİKBİNLIK *isim* 1. аптымізм; 2. оптимистичность, жыццерадаснасць.

NİMÇƏ *isim* *bax* **Boşqab**.

NİMDÁŞ *sifət* патрапаны, паношаны.

NİSBƏT *isim* стаўленне.

NİSBƏTƏN I *qoşma* у параўнанні; *başqalarına* ~ у параўнанні з іншымі; II *zərf* параўнальна, адносна.

NİSBİ *sifət* адносны; ~ *anlayış* адноснае паняцце.

NİSYƏ *isim* ў крэдыт; ~ *almaq* купіць у крэдыт, ~ *mallar* тавары ў крэдыт.

NİŞÁN I *isim* 1. значак; *universitet* ~ *l* універсітэцкі значак; 2. заручыны, змовіны; ~ *mərasimi* абрад заручын, ~ *qoymaq* заручыць; II *sifət* заручальны; ~ *üzüü* заручальны пярсцёнак; ♦ ~ *almaq* браць на мушку.

NİŞANÇÍ *isim* стрэлак, снайпер; *mahir* ~ майстэрскі стралок.

NİŞANƏ *isim* 1. метка, пазнака; ~ *qoymaq* пакідаць пазнаку; 2. прымета; *yazın* ~ *si* прыметы вясны.

NİŞANGÁH *isim* мішэнь, мэта.

NİŞANLANMAQ *feil* 1. отмечаться, быць адзначаным; 2. заручыцца.

NİŞANLÍ *sifət* 1. пазначаны; 2. заручанай; ~ *qız* заручаная дзяўчына.

NİŞANSÍZ *sifət* безадзнакі, безпазнакі.

NİŞASTÁ *isim* крухмал; *düyü* ~ *si* рысавы крухмал, *kartov* ~ *si* бульбяны крухмал.

NİŞASTALAMÁQ *feil* крухмаліць, накрухмаліць; *köynəkləri* ~ крухмаліць кашулі.

NİŞASTALÍ *sifət* крухмальны, накрухмалены; ~ *köynək* накрухмаленая кашуля.

NİTQ *isim* 1. гаворка, размова, маўленне; *şifahi* ~ вусная размова, *yazılı* ~ пісьмовае маўленне, ~ *söyləmək* вымавіць размова; 2. слова; *təbrik* ~ *l* прывітальнае слова.

NİYƏ *əvəz.* чаму, з-за чаго, з якой прычыны, навошта; ~ *dinmirsən?* Чаму маўчышты?

NİYYƏT *isim* намер, задума; *hoş* ~ *lər* добрыя намеры; ♦ ~ *etmək* (*eləmək*) загадваць, загадаць жаданне.

NİZÁM *isim* парадак; ~ *a salmaq* прыводзіць, прывесці ў парадак.

NİZAMİ *sifət* 1. організовані; 2. регулярні; ~ *ordu* регулярна армія.

NİZAM-İNTİZAM *isim* 1. парадок; 2. дисципліна; *hərbi* ~ воїнська дисципліна.

NİZAMLAMÁQ *feil* регулювати, ґрегулювати.

NİZAMLANMÁQ *feil* регулюватися.

NİZAMLAYICI *isim* регулюючий.

NİZAMLI *sifət* 1. ґрегулювані, спародковані; ~ *hərəkət* упорядочене рух.

NİZAMNAMÉ *isim* 1. статут; *intizam* ~ *si* дисциплінарні статут, *döyüş* ~ *si* баявой статут; 2. становішча.

NİZAMSÍZ *sifət* бязладні, хаатычні; ~ *atışta* бязладная перастрелка.

NİZAMSIZLÍQ *isim* 1. непарадок, беспарадок; 2. бясчынства.

NİZÉ *isim* здіда.

NOHÚR *isim* 1. лужына; 2. вадаём.

NOXTÁ *isim* аброць.

NOXÚD *isim* гарох; *göy* ~ зялёны гарох.

NOXUDLÚ *sifət* гарохавы; ~ *şorba* гарохавы суп.

NOV *isim* жолаб.

NOVDÁN *isim* жалабок.

NOVLÚ *sifət* желобоватый.

NOVRUZ *isim* Наўруз (вяснвы свята).

NÖKÉR *isim* слуга.

NÖKƏRÇİLİK *isim* становішча і абавязкі слугі; ~ *etmək* быць слугой.

NÖKƏRLİK *isim* *bax* **Nökərçilik**.

NÖQSÁN *isim* недахоп, дэфект; *ciddi* ~ *lar* сурёзныя недахопы, *talın* ~ *l* дэфект тавару, *nitq* ~ *l* дэфект прамовы.

NÖQTÉ *isim* кропка; \diamond ~ *qoymaq* ставіць кропку.

NÖMRƏLƏMƏK *feil* номеровать, нумаравать; *sənədləri* ~ *tək* нумаравать дакументы.

NÖMRƏLİ *sifət* нумарны; ~ *nişan* нумарны знак.

NÖMRƏSİZ *sifət* безномерной, безнумара; ~ *uçot* безномерной ўлік, ~ *avtomobil* безномерной аўтамабіль.

NÖV *isim* 1. від; *silah* ~ *ləri* віды зброі; 2. гатунак; *əla* ~ *çay* чай вышэйшага гатунку; 3. род; *qoşun* ~ *ü* род войскаў.

NÖVBƏ *isim* 1. чаргу; ~ *ilə* пачарзе, ~ *tutmaq* заняць чаргу; 2. змена; *ikinci* ~ другая змена; 3. вахта; *gecə* ~ *si* начная вахта.

NÖVBƏLƏŞMƏK *feil* чаргавацца, перамяжоўвацца.

NÖVBƏLİ *sifət* 1. зменны, пазменна; *növbəli iş* зменная праца; 2. пераменны; ~ *əkin* севазварот.

NÖVBƏSİZ *zərf* безчаргі, па-зачаргой.

NÖVBƏTÇİ I *isim* 1. дзяжурны, дзяжурная; 2. гадзінны, паставой; II *sifət* дзяжурны; ~ *həkim* дзяжурны ўрач.

NÖVBƏTÇİLİK *isim* дзяжурства; ~ *etmək* дзяжуріць.

NÖVBƏTİ *sifət* 1. чарговы; ~ *məsələ* чарговае пытанне; 2. наступны; ~ *dayanacaq* наступная прыпынак; 3. бягучы.

NUR *isim* святло; ~ *saçmaq* сьвяціць, азараць.

NURANİ *sifət* дабравыяўны; ~ *qosa* дабравыяўны стары.

NUŞ *sifət* ўспалучэнні; ~ *olsun!* прыемнага аветыту!

NÜFÚZ *isim* аўтарытэт; *müəllimin* ~ *u* аўтарытэт настаўніка, ~ *qazanmaq* заяваць аўтарытэт, ~ *uni* *itirmək* губляць аўтарытэт.

NÜFUZLÚ *sifət* 1. уплывовы; ~ *adam* ўплывовы чалавек; 2. ўнушальны; ~ *görkəm* ўнушальны выгляд.

NÜMAYƏNDÉ *isim* 1. прадстаўнік, прадстаўніца; *hakimiyət* ~ *si* прадстаўнік улады, *diplomatik* ~ дыпламатычны прадстаўнік; 2. дэлегат; *konfras* ~ *si* дэлегат канферэнцыі, *qurultayın* ~ *si* дэлегат з'езду.

NÜMAYƏNDƏLİK *isim* прадстаўніцтва; *diplomatik* ~ дыпламатычнае прадстаўніцтва.

NÜMAYİŞ *isim* 1. дэманстрацыя; ~ *etdirmək* дэманстраваць; 2. маніфестацыя.

NÜMAYİŞÇİ *isim* 1. дэманстрант; 2. маніфестанты, манифестантка.

NÜMÜNÖ isim 1. ўзор; *kağız ~si ўзор наперы*; 2. прыклад; ~ *götürtäk браць прыклад*.

NÜMÜNƏVİ isim 1. ўзорны; ~ *nüsxə узорны экзэмпляр*; 2. прыкладны; ~ *şaqird прыкладны вучань*.

NÜSXƏ isim 1. асобнік; *əlyazmanın ~si асобнік рукапісы*; 2. рэцэпт.

NÜVƏ I isim 1. ядро; *atom ~si атамная ядро*, *Yerin ~si ядро Зямлі*; 2. стрыжань; II *sifət* ядзерны; ~ *reaksiyası ядзерная рэакцыя*, ~ *tüharibəsi ядзерная вайна*, ~ *silahı ядзерная зброя*.

NÜVƏSİK isim ядрышко.

- O -

O mest. ён; *O burada уşaуыг Ён живе тут*, *o evdə yoxdur яго няма дома*.

OBÁ isim 1. вёска, вёсачка; 2. качэўе.

OBASHÁN zərf *rana*, *ranıcaıy*, *раненька*; ~ *oyanmaq рана прачнуцца*.

OCÁ|Q isim 1. ачаг: 1) адзін з крыніц цяпли; ~ *ğın yanında oturmaq сядзець ля ачага*, ~ *ğa odun atmaq кідаць дровы на ачаг*; 2) сімвалізуе дом, сямю; *doğta ~ роднай ачаг*, *ailə ~ği сямейны ачаг*; 3) цэнтральны крыніца распаўсюджвання; *tədnıyyət ~ği ачаг культуры*, *tüharibə ~ği ачаг вайны*; 2. касцёр; ~ *qalataq развесці касцёр*; ◊ *~ği sönmək пазбавіцца наследнтков*, ~ *yanmasa tüstü çıxmaz няма дыму без агню*.

OCAQÇI isim качагар.

OD isim агонь; ~ *qalataq развесці агонь*, ~ *virmaq падпаліць*.

ODADAVAMLI sifət *вогнетрывалы*; ~ *kərpis вогнетрывалая цэгла*.

ODLU sifət 1. падпалены; *odlu kösov падпаленае палена*; 2. агнястрэльны; ~ *silah агнястрэльная зброя*.

ODÚN isim дрóвы; *quru ~ сухія дрóвы*, ~ *doğramaq калоць дрóвы (налатаць дроў)*.

ODUNCÁQ isim дрэва.

ODUNÇÚ isim дрывасек.

ODUNLÚQ I isim дрывотнік; II *sifət* дроўнай; ~ *meşə дроўнай лес*.

OĞLÁQ isim казляня і казлянё.

OĞLÁN isim хлóпчык.

OĞRÚ isim злóдзей.

OĞRÚN-OĞRÚN zərf кратком (употай, употайкі); ~ *бахтақ кратком глянуть*.

OĞ|ÚL isim сын; ~ *lu ilə fəxr etmək ганарыцца сынам*, *böyük (kiçik) ~ul старэйшы (малодшы) сын*.

OĞULLU|Q sim 1. прыёмыш, усыноўлены; ~ *ğa götürtək усынаўляць, усынавіць*; 2. пасынак.

OĞURLAMÁQ *feil* 1. красці; *pul* ~ красці грошы; 2. выкрадаць, выкрасці; *dövlət ətlakını* ~ выкрадаць дзяржаўнае маёмасць.

OĞURLÚQ *I isim* крадзеж, зладзейства; ~ *ətmək* здзейсніць крадзеж; *II sifət*; крадзены; ~ *mal* крадзены тавар.

OX *isim* 1. страла; *ox atmaq* пусціць стралу; 2. вось; *arabanın* ~и вось вазы.

OXLÓV *isim* качалка (для раскочванні тэсту).

OXLU: *oxlu kirpi* дикобраз.

OXŞAMÁQ *feil* быць падобным; *atasına* ~ быць падобным на бацьку.

OXŞÁR *I sifət* падобны; ~ *fiqurlar* падобныя фігуры; *II isim* двайнік; *onun* ~и уохдур у яго няма двайніка.

OXŞARLIQ *isim* падабенства, панабнасць.

OXU *I isim* чытанне; ~ *kitabı* кніга для чытання, *bədi* ~ мастацкае чытанне; *II sifət* чытальны; ~ *zalı* чытальны зал.

OXUCÚ *isim* чытач.

OXUMÁQ¹ *feil* 1. чытаць; *kitab* ~ чытаць кнігу, *şer* ~ чытаць вершы; 2. вучыцца, навучацца; *orta məktəbdə* ~ вучыцца в сярэдняй школе.

OXUMÁQ² *feil* спяваць, пець; *mahnı* ~ пець песню.

OXUNÚŞ *isim* чытанне; *şerın* ~и чытанне верша.

OXUTMAQ *feil* даць адукацыю; *uşağı* ~ даць адукацыю дзіцяці.

OLAR *предик.* можна; *əvəz etmək* ~ можна замяніць.

OLMAZ *xəbər* нельга; *dənışmaq* ~ нельга гаварыць, *unutmaq* ~ нельга забываць.

OLDU *nida* ёсць! ~ *əmrı yerınə yetirmək!* ёсць выконваць загад!

OLDUQCA *zərf* вельмі; ~ *maraqlı velmi* цікава, ~ *çətin velmi* цяжка.

OLMÁQ *feil* 1. мецца; *onun maşını var* ў яго ёсць машына; 2. быць; знаходзіцца; *evdə* ~ быць дома, *dıqqət mərkəzində* ~ быць у цэнтры ўвагі.

ON *say* дзесяць; ~ *kitab* дзесяць кніг, ~ *nəfər* дзесяць чалавек.

ONLU|Q *I isim* 1. дзесяцірублёўка; 2. дзесятка; ~*ğa daxil olmaq* трапіць у дзесятку.

ON-ON *zərf* па дзесяці, па дзесяць; ~ *ayırtmaq* аддзяляць па дзесяць.

ONUNCU *say* дзесяты; ~ *sinif* дзесяты клас.

OMBÁ *isim anat.* бядро, сцягно.

ONURĜÁ *I isim anat.* пазваночнік; хрыбетнік; ~ *əyriyi* скрыўленне хрыбетніка; *II sifət* пазваночны; ~ *sütünü* пазваночны слуп.

ORÁQ *isim* сярп; *otu* ~ла бітэк касіць траву сярпом.

ORADÁ *zərf* там; *biz* ~ *yaşayırıq* мы жывем там.

ORADAN *zərf* адтуль; ~ *qayıtmaq* вярнуцца адтуль, *səs* ~ *gəlir* гук даносіцца адтуль.

ORDÚ *isim* армія; *güclü* ~ магутная армія, *milli* ~ нацыянальная армія; *orduda xidmət etmək* служыць у арміі.

ÖRQAN *isim* орган; *görmə* ~и орган зраковы, *eşitmə* ~ орган слыху.

ORMÁN *isim* бax Меşə.

ORTÁ *I isim* сярэдзіна; *otağın* ~и сярэдзіна пакоя, *küçənin* ~ında на сярэдзіне вуліцы; *II sifət* сярэдні; ~ *sıralar* сярэднія шэрагі, ~ *qarı* сярэдні дзверы.

OPTAQ *isim* 1. пайшчык; 2. кампаньён; ~ *olmaq* быць кампаньёнам.

ORTALIQ *isim* сярэдзіна; ~*da oturmaq* сядзець у сярэдзіне.

ORÚC *isim* пост; ~ *tutmaq* пасціцца, выконваць пост.

OT *isim* трава, зёлкі; *göy* ~ зялёная трава, *yet* ~и кармавая трава, *tıvalicəvi* ~lar лекавыя травы (лекавыя зёлкі); *alaq* ~и жыціца.

OTÁ|Q *isim* пакой; *qonaq* ~ğı гасціёўня, *yataq* ~ğı спальня, *qəbul* ~ğı прыёмная.

OTARMÁQ *feil* пасвіць; *sürünü* ~ *nəsvi*ць стáтак.

OTBİÇƏN *isim* сенакасілка, касілка.

OTLÁ|Q *isim* пашу, выпас; *yaşıl* ~lar зялёныя пашы, *sürünü* ~ğá *buraxmaq* пусціць статак на пашу.

OTLA|MÁQ *feil* пасвіцца; *inəklər* ~ыр каровы пасуцца.

OTLÚQ *isim* травастой; *six* ~ багаты травастой.

OTSÚZ *sifət* 1. без травы; ~ *yer* месца без травы; 2. без сена; *inəklər* ~ *qaldı* каровы засталіся без сена.

OTURACÁ|Q *isim* 1. сядзэнне; *taşın* ~*ği* сядзэнне машыны; 2. падстава; *üçbucak-ğın* ~*ği* падстава трыкутніка.

OTURAQ *прил.* 1. оселы; ~ *tayfalar* оселыя плямёны; 2. сядзачы; ~ *iş* сядзачыя праца.

OTURMÁQ *feil* сядзэць; *divanda* ~ сядзэць на канана; ♦ *bəy kimi* ~ сядзець як пан, *iynə üstündə* ~ сядзець як на іголках.

OTÚZ *say* трыццаць; ~ *nəfər* трыццаць чалавек.

OTUZUNCU *say* трыццаты; ~ *yer* трыццатае месца.

OV *isim* 1. паляванне; ~*a getmək* ісці на паляванне; 2. лоўля; *balıq* ~*и* лоўля рыбы.

OVÁL *sifət* авальны; ~ *otaq* авальны пакой.

OVALIQ *isim* нізіна; *Kür-Araz* ~*ği* *Kyura-Araksinska* нізіна.

OVALLIQ *isim* авальнасць.

OVÇÚ *isim* паляўнічы; *təcübəli* ~ *вопытны* паляўнічы.

OVÇULÚ|Q *isim* 1. паляванне; ~*qla təşğül olmaq* займацца паляваннем; 2. паляўнічы промысел; *balıq* ~*ği* рыбаюны промысел.

OVDÚQ *isim* халаднік.

OVQÁT *isim* настрой, расаположение духу; ~*ını korlamaq* сапсаваць настрой.

OVLAMAQ *feil* 1. паляваць; 2. лавіць, злавіць.

OVMÁQ *feil* 1. расцерці, расціраць; *quru napəni* ~ расціраць сушаную мяту; 2. масажавачь.

OVSÚN *isim* заклінанне.

OVSUNÇÚ *isim* заклінальнік, заклінальніца.

OVSUNLAMÁQ *feil* заклінаць; *ilanları* ~ заклінаць змей.

OV|ÚC *isim* 1. далонь; ~*sında saxlamaq* трымаць у далоні; ♦ ~*uc içi kimi* як на далоні; 2. жменю; *bir* ~*uc* *tut* жменю семак.

OVUCLAMÁQ *feil* браць жменямі; *arapan* ~ браць ячмень жменямі.

OVUL|MAQ *feil* крышыцца; *çörək* ~*ur* хлеб крышыцца.

OVUNTÚ *isim* *top.* крошкі; *çörək* ~*su* крошкі хлеба, *daş* ~*su* каменныя крошкі.

OVÚRD *isim* шчака; ~*larını doldurmaq* напинаць шчокі, *batıq* ~*lar* запалыя шчокі.

OVUŞDURMÁQ *feil* 1. расціраць; масажавачь; *dizlərini* ~ масажавачь калені; 2. церці, паціраць, пацерці; *gözlərini* ~ церці вочы.

OYÁQ *sifət* нядремны, пільны; ~ *adam* пільны чалавек.

OYAN|MÁQ *feil* прачнуцца: 1) пераставаць спаць; *tezdən* ~ рана прачнуцца, *uixudan* ~ прачнуцца ад сну; 2) ажыўляцца; *meşə* ~*dı* лес прачнуўся, *şəhər* ~*dı* горад прачнуўся; 3) узнікаць, з'яўляцца; *hisslər* ~*dı* пачуцці прачнуліся, *taraq* ~*dı* цікавасць прачнуўся.

OYATMÁQ *feil* набудзіць, разбудзіць; *uşaqı uixudan* ~ набудзіць дзіцяці.

OYLÁ|Q *isim* 1. месцапражыванне; *seyranlar* ~*ği* месцапражыванне дзейранов; 2. месцазнаходжанне.

OYMA I *isim* гравіровка; II *прил.* резной; ~ *naxış* резной узор.

OYMÁQ¹ *feil* дзяўбці, выдзёўбачь (прабіваць адтуліну), дзіравіць; ағасі ~ дзяўбці дрэва (пра птушак).

OYMÁQ² *isim* напарстак.

OYNÁQ¹ *isim* сустаў; ~*larda ağrılar* болі ў суставах.

OYNÁQ² *sifət* 1. гуллівы, гарэзлівы; ~ *at* гуллівы конь, ~ *tovru* гуллівы кацяня; 2. вяртлявы; ~ *qızıcığaz* вяртлявая дзяўчынка; 5. *tex.* рухомай; ~ *blok* рухомай блок.

OYNA|MÁQ *feil* 1. гуляць; іграць: 1) бавіцца, забаўляцца; *uşaqlar* ~*уір* дзеці гуляюць; 2) займацца чым-л.; *şaxmat* ~*taq* гуляць у шахмат, *futbol* ~*taq* гуляць у футбол. 2. танцаваць; *vals* ~ танцаваць вальс, *toysda* ~ танцаваць на вяселлі; ♦ *odla* ~ гуляць з агнём.

OYÚ|Q *isim* 1. выманне; *daş* ~*ği* выманне ў камені; 2. дупло; *ağacın* ~*ği* дупло

дрэва; 3. праём, проёмина; *divarda* ~ праём у сцяне.

ОУЎН *isim* гульня; *uşaq* ~и дзіцячая гульня, *şahmat* ~и гульня ў шахматы, ~ *qaydaları* правілы гульні, *idman* ~ları спартыўныя гульні.

ОУУНБАЎЗ *isim* 1. жартаўнік, весялун, забаўнік; 2. штукар; 3. клоўн, блазан.

ОУУНБАЎЗЛІҚ *isim* 1. штукарства; 2. блазнёрства; ~ *elətək* займацца блазнёрствам.

ОУУНСАҚ *isim* 1. цацка; *uşaq* ~ları дзіцячыя цацкі, ~ *tağazası* магазін цацак; 2. забаўка.

ОУУНÇŪ *isim* 1. гулец; *əsas* ~ асноўны гулец; 2. танцор.

ОЗАЊ *isim* ашуг (народны пясняр).

- Ö -

ÖD I *isim* жоўць; II *sifət* жоўцевы; ~ *ki-səsi* жоўцевы нузыр, ~ *daşı* жоўцевы камень.

ÖDƏMƏ *isim* 1. плацёж; ~ *müddəti* тэрмін плацяжу; 2. плата; *pulla* ~ плата грашыма.

ÖDƏMƏK *feil* 1. плаціць, выплачваць *tənzil haqqını* ~ плаціць за кватэру; 2. пагашаць, пагасіць; *borcu* ~ пагасіць доўг; 3. выконваць, выканаць; *illik planı* ~ выканаць гадавы план.

ÖDƏNİLMƏK *feil* аплачвацца, быць аплачаным.

ÖDƏNİŞ *isim* бax **Ödəmə**.

ÖDQOVUCŪ *sifət* жаўцягонны; ~ *dərmanlar* жаўцягонны лекі.

ÖGƏY *sifət* 1. няродны; ~ *ana* няродны маці; 2. халаднаваты, абьяковы; ~ *münasibət* халаднаватае стаўленне.

ÖHDƏ *isim* утрыманне, папячэнне; ~ *sinə* *götürmək* браць на утрыманне.

ÖHDƏLİK *isim*; абавязачельства; ~ *qəbul etmək* прыняць абавязачельства.

ÖKÜZ *isim* бык, бугай.

ÖLÇMƏ *isim* меранне, вымерванне, вымярэнне; *dəqiq* ~ дакладнае вымярэнне.

ÖLÇMƏK *feil* мераць, вымяраць; *xət-keşlə* ~ мераць лінейкай, *təsafəni* ~ вымяраць адлегласць; \diamond *öz arşını ilə ölçmək* мераць на свой аршын.

ÖLÇŪ I *isim* 1. мера; *həst* ~ləri меры аб'ёма, *çəki* ~ləri меры веса; ~ *götürmək* прыняць меры; 2. памер; *ayaqqabının* ~sü памер абутку; II *sifət* вымяральны; ~ *cihazları* вымяральныя прыборы; \diamond ~*dən artıq* звыш меры, ~*sünü bilmək* ведаць меру.

ÖLÇÜLMƏK *feil* мерацца, вымерацца, вымярацца, абмерацца, абмервацца, абмервацца; *xət-keşlə* ~ вымярацца лінейкай.

ÖLƏNƏDƏK *zərf* 1. да смерці; ~ *sevmək* кахаць да самай смерці; 2. насмерць; ~ *viruştaq* стаяць насмерць.

ÖLGÜN *sifət* змярцвелы; завялы, павялы; ~ *güllər zavjalya kvetki*, ~ *sifət zavjaly tvar*.

ÖLKƏ *isim* 1. країна; *dağlıq* ~ горная країна, *dost* ~ *lər sяbroўскія краіны*, ~ *nin təhlükəsizliyi бяспеку краіны*; 2. край.

ÖLKƏŞÜNÁS *isim* крязнаўца.

ÖLKƏÇŞÜNASLIQ I *isim* країзнаўства; 2. крязнаўства; II *sifət* країзнаўчая, крязнаўчы; ~ *muzeyi крязнаўчы музей*.

ÖL|MƏK *feil* памерці; *xəstəlikdən* ~ *namerці ad хваробы*.

ÖLMƏZ *sifət* несмяротны; ~ *sənətkar несмяротны мастак*, ~ *sənət əsərləri несмяротныя творы мастацтва*.

ÖLÜ I *isim* мярцвяк, нябожчык; 2. мярцвячына, падла; *it* ~ *sü сабачая падлу*; II *sifət* мёртвы; ~ *heyyan мёртвае жывёла*; \diamond ~ *dil мёртвая мова*.

ÖLÜM I *isim* 1. смерць; *vaxtsiz* ~ *zayčasная смерць*, *təbii* ~ *натуральная смерць*; 2. смяротнасць; *uşaq* ~ *ü дзіцячая смяротнасць*; II *sifət* смяротны; ~ *hadisəsi смяротны выпадак*, ~ *höktüi смяротны прысуд*.

ÖLÜMCÜL *sifət* смяротны; ~ *yara смяротая рана*.

ÖM|ÜR I *isim* жыццё; *qısa ömür кароткае жыццё*, ~ *rün тэнасі сэнс жыцця*, ~ *rünü həsr etməк кітə, nəuə прысвяціць жыццё каму, чаму*; II *sifət* жыццёвы; *ömür yolu жыццёвы шлях*; \diamond ~ *rü boyu үсə свəё жыццё, на працягу үсяго жыцця*; *ömrünün axırınadək да канца жыцця*, *ömür yoldaşı сяброўка жыцця (жонка)*.

ÖMÜRLÜK *sifət* пажыццёвы; ~ *təqəüd пажыццёвая пенсія*, *ömrülik həbs cəzası пажыццёвая зняволенне*.

ÖN *sifət* 1. пярэдні; ~ *təkərlər пярэдня колы*, ~ *sıralar пярэдня шэрагі*; 2. перадавой; ~ *qüvvələr перадавыя сілы*.

ÖNCƏ *zərf* спачатку, спярша, перш; ~ *düşün, sonra cavab ver спачатку падумаі, потым адказвай*.

ÖNLÜ|K¹ *isim* фартух; ~ *taxtaq насіць фартух*, *tətbəx* ~ *yü кухонны фартух*.

ÖNLÜ|K² *isim dilç.* прыстаўка.

ÖP|MƏK *feil* цалаваць, пацалаваць; *uşağı* ~ *tək пацалаваць дзіцяці*, *gözlərindən* ~ *tək цалаваць у вочы*, *bayrağı* ~ *пацалаваць сцяг*; \diamond ~ *üb gözünün üstünə qoymaq насіць на руках*.

ÖPÜŞ *isim* пацалунак.

ÖPÜŞMƏK *feil* целоваться, поцеловаться.

ÖRDƏK I *isim* качка; *boz* ~ *sivə качка*; II *sifət* качыны; ~ *əti качынае мяса*, ~ *balası качаня*.

ÖRKƏN *isim* прывязь.

ÖRNƏ|K *isim* прыклад, узор; *qəhrəmanlıq* ~ *yü прыклад гераізму*.

ÖRPƏK *isim* хустка, хуста; *ağ* ~ *белы хустка*, ~ *örtmək анранаць хустку*.

ÖRPƏKLİ *sifət* ў хустцы, з хусткай; ~ *qadın жанчына ў хустцы*.

ÖRPƏKSİZ I *sifət* без хусткі; ~ *qadın жанчына без хусткі*; II *zərf* без хусткі; ~ *gəzmək хадзіць без хусткі*.

ÖRTMƏK *feil* 1. зачыняць; *qarını* ~ *зачыняць дзверы*; 2. закрываць; *adyalla* ~ *закрываць коўдрай*; 3. загортваць, складаць, складваць; *kitabı* ~ *складаць кнігу*.

ÖRTÜ|K *isim* 1. пакрывала; ~ *yü üstündən götürmək зняць пакрывала*; 2. хустка; *başına* ~ *sal накінь хустку на галаву*; 3. покрыва; *bitki* ~ *yü расліннае покрыва*, *qar* ~ *yü снежнае покрыва*; 4. пакрыццё; *asfalt* ~ *yü асфальтовае пакрыццё*.

ÖRTÜL|MƏK *feil* закрывацца, зачыняцца; *pəncərə* ~ *dü акно зачынілася*.

ÖRTÜLÜ *sifət* 1. закрыты; ~ *qarı закрытая дзверы*; 2. пакрыты; *şifərlə örtülü dam дах, пакрытая шыферам*; 2. ахінуты.

ÖRÜŞ I *isim* выган, выпас, пашу; *mal-qara* ~ *də otlayır быдла пасецца на выгане*, *mal-qaranın* ~ *ə çıxarılması выган жывёлы на пашу*; II *sifət* выпасной, пашавы; ~ *sahələri пашавыя ўчасткі*.

ÖSKÜRƏK *isim* кашаль; *güclü* ~ *моцны кашаль*, *quru* ~ *сухі кашаль*, ~ *dərmanı лекі ад кашлю*.

ÖSKÜRМӘК *feil* кашляць; *tez-tez* ~ *часта кашляць*.

ӨТӘН *sifət* минулы; ~ *günlər* минулыя дни.

ӨТӘРІ I *sifət* мималётны, беглы; ~ *tanışlıq* мималётнае знаёмства, ~ *görüŝ* мималётная сустрэча; II *zərf* мімаходам, мімаходзь, мималётна; ~ *бахтақ* мімаходам зірнуць.

ӨТКӨМ I *sifət* 1. цвёрды, упэўнены; ~ *səslə* цвёрдым голасам, ~ *baхиş* цвёрды погляд; 2. дзёрзкі, непачцівыя; ~ *ушақ* дзёрзкі дзіця; II *zərf* 1. цвёрда, упэўнена; ~ *danışтақ* казаць упэўнена; 2. дзёрзка, непачціва; ~ *саваб* вертэк дзёрзка адказваць.

ӨТКӘМЛІК *isim* цвёрдасць, упэўненасць.

ӨТМӘК *feil* 1. праходзіць, прайсці; *kitabxananın уanından* ~ праходзіць міма бібліятэкі; 2. абганяць, абагнаць; пераганяць, перагнаць; *atlını* ~ абагнаць вершніка, *bir-birlərini* ~ абганяць адзін аднаго.

ӨТРҮ *qoşma* 1. для; *dostumdan* ~ для майго сябра, *tələbələrden* ~ для студэнтаў; 2. за; *səndən* ~ *çox* *narahatam* вельмі турбуюся за цябе.

ӨТҮРМӘК *feil* 1. праводзіць; *qonaqları* ~ праводзіць гасцей, *eвəдək* ~ праводзіць да дома; 2. перадаваць, перадаць; *kitabı* ~ *k* і *t* э перадаць кнігу каму; 3. прапускаць, прапусціць; *bir sözi* ~ прапусціць адно слова; \diamond *köksünü* ~ глыбока ўздыхнуць, уздыхаць.

ӨТҮРҮCҮ I *isim* 1. перадача; ~*lər* *qutusı* скрынка перадач, *zəncirli* ~ ланцужовая перадача; 2. прывад; *elektrik* ~*sü* электрычны прывад; II *sifət* перадатачны; ~ *mechanizm* перадатачны механізм, ~ *qayıqlar* перадаткавыя рамяні.

ӨТҮŞMӘК *feil* 1. бегчы, ехаць навыперадкі; 2. абмінуць; *təhlükə* ~*dü* небяспека абмінула.

ӨVLAD *isim* 1. дзіця; дзеці; *yeganə* ~ адзінае дзіця; ~*ı* *olmaq* мець дзяцей, *doğma* ~*lar* родныя дзеці; ноўні; ~ *borcu* пра абавязак сына. 2. сын; сыны; *Vətənin igid* ~*ları* адважныя сыны Радзімы (Айчыны).

ӨҮMӘК *feil* хваліць, усхваляць; *özünü* ~ хваліць сябе, выхваляцца.

ӨYNƏ *isim* змена; *bir* ~*də* *işləmək* працаваць у адну змену.

ӨYRƏNCƏKLİ *sifət* *bax* **Өyрəncəli**.

ӨYRƏNCƏLİ *sifət* звывкы; ~ *adam* звывкы чалавек.

ӨYRƏNİLMƏK *feil* вывучацца, быць вывучаным; *hərtərəfli* ~ ўсебакова вывучацца.

ӨYRƏNMƏK *feil* 1. вучыць, вывучаюцца; *sözləri* ~ вучыць словы, *qaydanı* ~ вучыць правіла, *əzbə* ~ вучыць на памяць; 2. вывучаць, вывучыць; *nəzəriyyəni* ~ вывучаць тэорыю, *faktları* ~ вывучаць факты; 3. вучыцца, навучыцца; *musiqi* ~ вучыцца музыцы, *üzməyi* ~ навучыцца плаваць; 4. пазнаць, даведацца; *təfsilatını* ~ *nəyin* даведацца падрабязнасці чаго, *sirrini* ~ *kimin*, *nəyin* даведацца таямніцу; 5. прывыкаць, прывыкнуць; *sərt iqlimə* ~ прывыкнуць да суролага клімату, *qaranlığa* ~ прывыкнуць да цемры.

ӨYRƏŞMƏK *feil* 1. прывыкаць, прывыкнуць; *adamlara* ~ прывыкнуць да людзей, *kollektivə* ~ прывыкнуць да калектыву; 2. звыкацца, прызвычаіцца; *şəraitə* ~ прызвычаіцца з становішчам.

ӨYRƏTMƏK *feil* вучыць, навучаць; *azərbaycan dilini* ~ вучыць азербайджанскаму мове, *şahmat oynamağı* ~ вучыць гуляць у шахматы.

ӨYÜD *isim* настаўленьне, натацню, павучанне, навучанне; *ata* ~*ü* бацькава настаўленьне, ~ *vertək* рабіць навучанні.

ӨYÜ|MӘK *feil* ірваць; *xəstə* ~*yür* хворага рве.

ӨYÜN|MӘK *feil* 1. хваліцца, выхваляцца, хваліцца, пахваліцца; *biliyi ilə* ~*tək* хваліцца ведамі, *pulları ilə* ~*ür* хваліцца сваімі грашыма; 2. ганарыцца; *oğlu ilə* ~*tək* ганарыцца сваім сынам.

ӨZ *əvəz*. 1. свой; ~ *evi* свой дом, ~ *kitabı* свая кніга; \diamond *öz* *aramızdır* паміж намі; *öz növbəsində* у сваю чаргу; 2. сябе; ~*ü* *haqqında* *danışdı* распавёў пра сябе, ~ *qarşısında* *təqsəd* *qoymaq* ставіць перад сабой мэту.

ӨZBAŞINA *zərf* самавольна; ~ *hərəkət* *etmək* дзейнічаць самавольна.

ÖZBÖK I *isim* узбек, ўзбечка; II *sifət* узбекскі; ~ *dili* узбекская мова.

ÖZƏJK *isim* 1. асяродак; стрыжань; *ağacın ~yi* асяродак дрэва, *almanın ~yi* асяродак яблыка; 2. ядро; *kollektivin (təşkilatın) ~yi* ядро калектыву (арганізацыі).

ÖZƏLLƏŞDİRMƏK *feil* прыватызаваць; *tənzili ~* прыватызаваць кватэру.

ÖZFƏLİYYƏT *isim* самадзейнасць; ~ *dərnəyi* гурток самадзейнасці.

ÖZGƏ *sifət* 1. чужой; ~*nin kitabı* чужая кніга, ~ *adı altında* пад чужым імем; 2. іншы; ~ *fikirdə olmaq* быць інашай думкі.

ÖZGƏLƏŞMƏK *feil* адчужацца, станавіцца, стаць чужым.

ÖZÜ *avəzlik* сам, сама, само; *tən ~t* я сам.

ÖZÜL *isim* фундамент, падмурак; *beton ~* бетонны фундамент (падмурак).

ÖZÜNƏXİDMƏT *isim* самаабслугоўванне; ~ *tağazası* магазін самаабслугоўвання.

ÖZÜNƏMƏXSÚS *sifət* 1. самабытны; ~ *tədənəyüət* самабытная культура, ~ *istedad* самабытны талент; 2. сваеасаблівы; ~ *iqlimi olmaq* мець сваеасаблівы клімат, ~ *xətt* сваеасаблівы почырк.

- P -

PADŞAH *isim* падышах, шах.

PAXİL I *sifət* зайздросны, зайздрослівы; ~ *adam* зайздрослівы чалавек; II *isim* зайздроснік, зайздросніца.

PAXILLÍQ *isim* зависть, завистлівость; ~ *çəktək (etmək, eləmək)* зайздросціць.

PAXÍR *isim* патина; ~ *tutmaq* пакрыцца пацінай; ◇ ~*ni açmaq* разоблачыць.

PAXLÁ I *isim* 1. струк; 2. боб; II *sifət* бабовы; ~ *şorbası* бабовы суп.

PAXLALÍ *sifət* бабовы, з бобам.

PAXLAVÁ *isim* пахлава (пірожнае з арэхвай начынкай).

PAK *sifət* 1. чысты; ~ *qab* чысты посуд; 2. сумленны, беззаганны; ~ *insan* сумленны чалавек; ~ *etmək* рабіць чыстым, ~ *olmaq* быць чыстым.

PAKLÍQ *isim* чыстата, чысціня; *vicdan ~ği* чыстата сумлення, *qəlbin ~ği* чыстата (чысціня) душы.

PALÁN *isim* сядло (уючная); ~ *qoymaq* прымацоўваць сядло.

PALÁZ *isim* палас; ~ *toxtmaq* ткаць палас, ~ *döşmək (salmaq)* слаць палас.

PALÇÍQ I *isim* грязь; ~*ğa batmaq* угразнуць, загразнуць; II *sifət* грязевы; ~ *vulkanı* грязевы вулкан; ◇ ~ *müalicəhanası* грязелячэбніца, ~ *yaxtmaq* чарніць, абгаворваць, няславіць.

PALÇIQLÍ *sifət* брудны; з брудам; ~ *küçələr* брудныя вуліцы.

PALÍD I *isim* дуб; II *sifət* дубовы; ~ *meşəsi* дубовы лес, ~ *döşətmə* дубовый пол, ~ *qozası* жолуд.

PALTÁR I *isim* 1. адзенне, адзежа; вопратка; *üst ~* верхня адзенне, *iş ~i* рабочая адзенне; 2. сукенка; *təzə ~* новае сукенка; 3. бялізна; ~ *yutmaq* сціраць бялізну; II *sifət* адзежны; ~ *şotkası* адзежная шчотка.

PALTARASÁN *isim* 1. вешалка; 2. гардэрбшчык, гардэрбшчыца.

PALTARLÍ I *sifət* адзеты, ў адзенні; II *zərf* ў адзенні, не распранаючыся; ~ *yatmaq* спаць ў адзенні.

PAMBÍQ I *isim* 1. бавоўна; ~ *yiğiti* збор бавоўны, ~ *istehsalı* вытворчасць бавоўны; ~ *kolu* бавоўнік; 2. вага; *aptekdən* ~ *altmaq* купіць вату ў антэцы; II *sifət* 1. бавоўнавы, баваўняны; ~ *tarlaları* баваўняныя палі, ~ *yağı* баваўнянае алеі; 2. ватовы, ватны; ~ *yorğan* ватная коўдра.

PAMBIQLÍ I *sifət* 1. баваўняны, з бавоўнай; 2. з ватай, на ваце; II *isim* целагрэйка, ватоўка.

PAMBIQLÍQ *isim* бавоўнік.

PAMBIQYIĞÁN *sifət* бавоўнаўборачны; ~ *kombayn* бавоўнаўборачны камбайн.

PAPÁ|Q *isim* 1. папаха; *Vixara* ~*ği* бухарская папаха, *general* ~*ği* генеральская папаха; 2. шапка; ~*q* *altmaq* купіць шапку, ~*ğiti* *qoymaq* надзець шапку; *qulaqlı* ~*q* ушанка; ◊ ~*ği* *boş qalmaq* адправіцца на той свет; ~*ğiti* *qabağına qoyub fikirləşmək* ўзважваць, звязаць усе за і супраць, добра падумаць; ~*ğiti* *yerə vurmaq (soxmaq)* *kimin* зганьбіць, зьняважыць, асарамацилася каго.

PAPAQÇÍ *isim* шапачнік.

PAPAQLÍ *sifət* у папасе, з шапкай на галаве; ~ *kişi* мужчына ў папасе.

PAPAQSÍZ *sifət* без шапкі; ~ *oğlan* хлопчык без шапкі.

PAPİRÓS I *isim* папяроса, цыгарка; ~ *çəktək* паліць цыгарэту; II *sifət* папяросны; ~ *fabrikı* папяросная фабрыка, ~ *kağızı* папяросная папера.

PARÁ *isim* палова чаго-л.; *almanın* ~*si* палова яблыка, *qarğızın* ~*si* палова кавуна.

PARÇ *isim* конаўка; *bir* ~ *su* конаўка вады.

PARÇÁ¹ *isim* кавалак; *sınıtış şüşə* ~*ları* кавалкі разбітага шкла, *buz* ~*si* кавалак лёду.

PARÇÁ² *isim* матэрыя, матэрыял, тканіна; *uyn* ~*ça* ваўняныя тканіна, *çit* ~ *parkaləvəy* матэрыял.

PARÇALAMÁQ *feil* 1. разрываць, разарваць; *əti* ~ *parabıç* мяса; 2. разломліваць, разламаць; *çörəyi* ~ *parəmləvəç* хлеб.

PARÇALAN|MÁQ *feil* 1. расколвацца, раскалоцца; *qaya* ~*dı* скала раскалолася; 2. разбівацца, разбіцца; *şüşə* ~*dı* шкло разбілася.

PARDAQLAMÁQ *feil* 1. паліраваць, папаліраваць; *daşı* ~ *palıra* ваць камень; 2. шліфаваць; *detalları* ~ *şlifə* ваць дэталі.

PARDAQLÍ *sifət* паліраваны, адпаліраваны; ~ *granit* паліраваны *granit*.

PARILDA|MÁQ *feil* блішчаць, зіхацець; *qar* ~*yır* снег блішчыць, *şüşə* ~*yır* шкло блішчыць, *ulduzlar* ~*yır* зоркі зіхацяць.

PARILTÍ *isim* бляск; *günəşin* ~*si* бляск сонца, *ıldırım* ~*si* бляск маланкі, *parketin* ~*si* бляск паркета.

PARILTİLÍ *sifət* 1. бліскучы, зіхатлівы; ~ *saçlar* бліскучыя валасы, ~ *dümtə* бліскучая гузік; 2. глянцавы; ~ *kağız* глянцавая папера.

PARLÁQ *sifət* 1. бліскучы; ~ *gözlər* бліскучыя вочы, ~ *dişlər* бліскучыя зубы; 2. яркі; ~ *işıq* яркае святло, *günəşin* ~ *şüaları* яркія прамяні сонца.

PARLA|MÁQ *feil* блішчаць, зіхацець; *günəş* ~*dı* бліснула сонца, *gözlərində* *sevinc* ~*dı* ў вачах бліснула радасць.

PARTLA|MÁQ *feil* 1. выбухаць, падарвацца; *qumbara* ~*dı* граната выбухнула; 2. лопнуць; *şar* ~*dı* шар лопнуў, *şin* ~*dı* шына лопнула; ◊ *ürəyim* ~*yır* сэрца разрываецца, *paxıllıqdan* ~*maq* лопнуць ад зайздрасці.

PARTLATMÁQ *feil* узарваць, падарваць; *qayayı* ~ *padar* ваць скалу, *minaları* ~ *padar* ваць міны.

PARTLAYICÍ *s ifət* выбуховы, выбухны; ~ *taddələr* выбуховыя рэчывы.

PARTLAYIŞ *isim* выбух; *tərti* ~*ı* выбух снарада.

PAS *isim* іржа; ~ *dəmiri* *yeşir* іржа есць жалеза, *boru* ~*la örtülüb* труба накрыта іржой; *pas atmaq* заржавець.

PASLAN|MÁQ *feil* іржавець, заржавець; *dəmir* ~*ğa başladı* жалеза стала іржавець, *qızıl* ~*tır* золата не іржавее.

PASLÁNMAVAN *sifət* нержавеючы; ~ *polad* нержавеючая сталь.

PASLÍ *sifət* іржавы, заржавый; ~ *dəmir* іржавае жалеза.

PAY *isim* 1. доля; частка; *öz ~ını almaq* атрымаць сваю долю, *bərabər ~lara bölmək* падзяліць на роўныя доли; 2. падарунак, дар, гасцінчык; ~ *vertək* ўручыць (даць) падарунак, ~ *almaq* атрымаць гасцінец; *◇ ~ına düştək kətin* выпадаць на долю чыю; ~ *ını almaq* атрымаць на заслугах; ~ *ını götürmək* зрабіць выснову для сябе.

PAYÁ *isim* кол.

PAYÍZ *I isim* восень; ~ *gəldi* наступіла восень; *II sifət* асенні; ~ *günü* асенні дзень; *◇ cücəni ~da sayarlar* кураняць увосень лічаць.

PAYIZLÍQ *sifət* 1. асенні; ~ *əkin* асенні сяўба; 2. азімы; ~ *buğda* азімая пшаніца.

PAYLA|MÁQ *feil* 1. раздаваць, раздаць; *kitabları ~* раздаваць кнігі, *hədiyyə ~* раздаць падарункі; 2. разносіць, разнесці; *çağırış vərəqələrini ~* разнесці пазвы.

PAYLAN|MÁQ *feil* раздавацца, быць раздадзеным; *kitablar ~dı* кнігі былі раздадзены; 2. размяркоўвацца, быць размеркаваным; *tənzillər ~dı* кватэры размеркаваны.

PAYLAYICÍ *I isim* 1. раздатчык; 2. разносчык, разносчыца; *II sifət* размеркавальны; ~ *təntəqə* размеркавальны пункт.

PAYTAXT *I isim* сталіца; *Bakı Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır* Баку – сталіца Азербайджанскай Рэспублікі; *II sifət* сталічны; ~ *şəhəri* сталічны горад, ~ *əhalisi* сталічныя жыхары.

PAZ *isim* клін; ~ *ı çıxarmaq* выбіць клін, ~ *virmaq* убіць, загнаць клін; *◇ ~ı ~la çıxarmaq* клін клінам выбіваць.

PAZÍ *isim* *bax* **ZIX**.

PENCƏR *isim* розная ядомая зеляніна.

PENDİR *isim* сыр; *holland ~i* галандскі сыр.

PEŞƏ *I isim* 1. рамясто; ~ *öyrəntək* навучыцца рамяству, *müxtəlif ~lər* розныя рамясты; 2. прафесія, спецыяльнасць; ~ *seçmək* выбіраць прафесію, ~ *уэ үйүэлəntək* авалдоваць прафесію; *II sifət* прафесійны, спе-

цыяльны; ~ *xəstəlikləri* прафесійныя хваробы; ~ *təktəbi* рамеснае вучэльня.

PEŞƏKÁR *I isim* прафесіянал; *II sifət* прафесійны, прафесіянальны; ~ *sürücü* (прафесійны) вадзіцель, ~ *boksçu* прафесіянальны баксёр.

PEŞƏKARLÍQ *isim* 1. рамесніцтва; 2. прафесіяналізм.

PEŞMÁN *sifət* каящийся, раскайваючыся; ~ *olmaq* кадаваць, раскайвацца, ~ *deyilmə* ня шкадую, ~ *olmazsan* ня пашкадуеш.

PEŞMANÇILÍQ *isim* 1. шкадаванне; 2. раскаянне; пакаянне; 3. засмучэньне; *◇ sonrakı ~ fayda verməz* запаздалое раскаянне бескарысна.

PEYGƏMBƏR *isim* прарок; *Məhəmməd ~* прарок Мухамед.

PEYGƏMBƏRLİK *isim* прароцтва; ~ *etmək* прарочыць, прадказваць.

PEYİN *isim* гной; *mal ~i* гной быдла; ~ *vertək* угнойваць, гнаіць, угнаіць.

-PEYİNLƏMƏK *feil* угнойваць, гнаіць; *tarlatı ~* угнойваць поле.

PEYİNLİK *isim* месца для звалкі гною.

PEYK *isim* спадарожнік; *Ay Yerin ~idir* Месяц – спадарожнік Зямлі, *süni ~lər* штучны спадарожнікі.

PEYSƏR *I isim* патыліца; *II sifət* патылічны; ~ *arteriyası* патылічная артэрыя, ~ *əzələsi* патылічная цягліца.

PEYVƏND *I isim* 1. прышчэпак; *pazlı ~* прышчэпак клінам, *göz ~i* прышчэпак вочкам; 2. *tib.* прышчэпка, вакцына; *qızılcağa qarşı ~* прышчэпка супраць адзёру; *II sifət* прышчэпачны; ~ *materialları* прышчэпачны матэрыялы.

PƏHLƏVÁN *I isim* 1. волат, асілак; 2. барэц; змагар; *II sifət* волатаўскі; моцны; ~ *gücü* волатаўская сіла; *◇ dil ~ı* балбатун, ланатун, пусмаслоў; *yalançı ~* хвалько.

PƏHRİZ *I isim* дыета; ~ *saxlamaq* выконваць дыету, ~ *lə müalicə* лячэнне дыетай; *II sifət* дыетычны; ~ *xövrəkləri* дыетычныя стравы, ~ *rejimi* дыетычны рэжым.

PƏLƏNG *I isim* тыгр; *II sifət* тыгравы; ~ *dərisi* тыгравы шкура, ~ *balası* тыграня.

PƏLTƏK I *isim* заіка; II *sifət* коснаязыкі, шапалавы; ~ *uşaq kosнаязыкі дзіця*; ~ *danışmaq заікацца*.

PƏLTƏKLİK *isim* заіканне; коснаязыкасць.

PƏNCƏ *isim* 1. лапа; *ayı ~si* мядзведжая лапа, *qaz ~si* гусіная лапа; 2. ступня; ◇ ~*si altında olmaq kimin*, *nəyin* быць пад пятай каго, чаго.

PƏNCƏRƏ I *isim* акно; ~*nə açmaq* адчыніць акно, ~*dən baxmaq* глядзець з акна; II *sifət* аконны; ~ *şüşəsi* аконнае шкло.

PƏNCƏRƏLİ *sifət* з акном, які мае вокны.

PƏNCƏRƏSİZ *sifət* без акна.

PƏR *isim* 1. пярo (у *нтышак*); *dənvəqışu ~i* страусавае пярo; 2. лопасць; *avarların ~ləri* лопасці вёслы; 3. шруба; вінт (млыны, самалёта, парахода).

PƏRAKƏNDƏ I *sifət* 1. раскіданы; параскіданы; ~ *evlər* раскіданыя дома, ~ *tağalar* раскіданыя стагі; 2. разрознены; ~ *qoşun dəstələri* разрозненыя атрады войскаў; 3. *iqt.* рознічны; раздробны; ~ *qiyətlər* рознічныя цэны, ~ *satış* раздробны продаж; II *zərf* 1. раскідана; 2. разрознена; 3. у розніцу; ~ *satmaq* продаваць у розніцу.

PƏRDƏ *isim* 1. заслона, фіранка; *təxtər ~* аксамітны заслону, *rəncəyə ~si* аконная фіранка; 2. плейка, плява; *ağsüyər ~si* лёгачная плява; 3. пелена, смуга; 4. перапонка; *qulaq ~si* барабанная перапонка; 5. акт, дзеянне; *tamaşanın birinci ~si* першы акт (дзеянне) спектакля; ◇ *gözdən ~asmaq* пускаяць пыл у вочы, ~*nə aradan götürmək* парушыць нормы прыліку, страціць пачуццё сораму.

PƏRDƏLƏMƏK *feil* завешваць, завесіць, пазавешваць; *rəncəyəni* ~ завесіць акно.

PƏRDƏLİ *sifət* завешаны, пазавешваны; ~ *qarı* завешанае дзверы.

PƏRDİ I *isim* 1. бэлька, бервяно; *uzun ~* доўгая бэлька, ~ *döşətək* насцілаць бэлькі; 2. жэрдка, жардзіна; II *sifət* 1. бэлечны; ~ *taxtarıq* бэлечную перакрыцце; 2. жердзяны.

PƏRƏSTİŞ *isim* 1. пакланенне, глыбокая пашана (павага); 2. культ; *şəxsiyyətə ~* культ асобы; ~ *etmək* пакланяцца.

PƏRGƏR *isim* цыркуль.

PƏRİ *isim* пэры: 1. *nifol.* німфа; 2. анёл, фея; *ilham ~si* муза, *su ~si* русалка.

PƏRİŞƏN *sifət* расстроены; ~ *görkəm* растраенне выгляд, ~ *səs* растраенне голас.

PƏRLİ *sifət* 1. лопасцевы; 2. прапелерны; ~ *ventilyator* прапелерны вентылятар.

PƏRT *sifət* 1. збянтэжаны; 2. расстроены, засмучаны; ~ *etmək (eləmək)* збянтэжыць, збянтэжыць; ~ *olmaq* збянтэжыцца, збянтэжыцца.

PƏRVANƏ *isim* 1. матылёк; 2. вінт (судна, самалёта).

PƏRVƏZ *isim* карніз.

PƏTƏK *isim* вулей; *arı ~ləri* пчаліныя вулля.

PƏTƏNƏK *isim* пупок; *toyuğun ~yi* пупок курыцы.

PƏYƏ *isim* хлёў, кароўнік.

PİÇILDAMÁQ *feil* шаптаць, шапнуць.

PİÇILDAŞMÁQ *feil* шаптацца, перашэптвацца; шушукацца.

PİÇILTİ *isim* шэпт; ~ *ilə danışmaq* казаць шэптам.

PİRTLƏŞİQ *sifət* блытаны, забытаны, пазаблытваны; ~ *saçlar* зблытаныя валасы.

PİLƏ *isim* кокан, шоўк-сырэц; ~ *kimə* шаўкавісты, шаўковы; ~ *kimə saçlar* шаўкавістыя валасы.

PİLLƏ *isim* 1. ступень, прыступка; *tərtər ~lər* мармуровыя прыступкі; 2. падножка; *vaqonun ~si* падножка вагона.

PİLLƏKƏN *isim* лесвіца; *daş ~* каменная лесвіца, ~*lə qalxmaq* падняцца па лесвіцы.

PİLLƏLİ *sifət* ступеньчаты; ~ *quyu* ступеньчаты калодзеж.

PİLTƏ *isim* 1. кнот; *latranın ~si* кнот лямпы; 2. *tib.* тампон; 3. *tib.* дрэнаж.

PİNTİ *sifət* неахайны; неаккуратны; ~ *uşaq* неахайны дзіця.

PİNTİLİK *isim* неахайнасць.

PİR *isim* свяцілішча.

PİS I *sifət* 1. дрэнны; ~ *hava дрэннае надвор'е*, ~ *xətt дрэнны почырк*, ~ *xəbərլər дрэнныя весці*; II *zərf* дрэнна; ~ *yatmaq дрэнна спаць*, *özünü ~ hiss etmək* адчуваць сябе дрэнна; ◇ ~ *ayaqda на худы канец*; ~ *vəziyyətə düşmək* тpаніць у просак.

PİSLƏMƏK *feil* асуджаць, асудзіць, га-ніць.

PİSLƏŞ|MƏK *feil* пагаршацца, пагоршыцца; *hava ~ir надвор'е пагаршаецца*, *xəstənin vəziyyəti ~ir стан хворага пагаршаецца*.

PİSLİ|K *isim* зло, ліха; ~ *eləmək (etmək) kımə прычыняць зло каму*; ◇ *ağzını ~yə açmaq* казаць што-л. нядобрае, *adı ~yə çixmaq* мець блagую славу.

PİSNİYYƏT *sifət* зламысны; ~ *adam зламысны чалавек*.

PİS-PİS *zərf* гнеўна, злосна, зласліва; ~ *бахтаq гнеўна глядзець*, ~ *dənıştaq злосна казаць*.

PİŞİK *isim* кошка; *erkək ~ кот*, ~ *balası кацяня*; кацянё;

PİŞİKOTU *isim bot.* валяр'ян.

PİŞTAXTÁ *isim* прылавак.

PİTİ *isim* пити (нацыянальная стpава, прыгатаванае ў спецыяльных гліняных збанках).

PİY I *isim* 1. сала; *donuz ~i* свіное сала; 2. тлушч; *balıq ~i (yağı) рыбін тлушч*; *mal ~i лой*, II *sifət* 1. сальны, тлушчавы, лоевы; ~*dən hazırlanmış şat* свечка з лoю, ~ *vəziləri тлушчавыя залозы*, 2. тлусты, затлушчаны, зашмальцаваны; ~ *ləkəsi тлустая (тлушчавая) пляма*; ~ *şişi тлушчак (ліпома)*, ~ *basmaq (bağlamaq) тлусцець, растаўсцець*.

PİYADÁ I *isim* 1. пешаход; пешы; 2. пяхота (род войскаў); *dəniz ~si* марская пяхота; II *sifət* 1. пешаходны; ~ *keçidi* пешаходны пераход; 2. пяхотны; ~ *hissələr* пяхотныя часткі, ~ *hətləsi* пяхотная атака; ◇ ~*dan athya yoldaş olmaz* пешы коннаму не таварыш.

PİYALƏ *isim* піяла.

PİYLƏNMƏK *feil* тлусцець, атлусцець, сыщець, растаўсцець.

PİYLI *sifət* сальны; лоевы; ~ *qat лоевая праслойка*.

PLOV *isim* плоў (стpаву з рысу з мясам).

POLÁD I *isim* сталь; ~ *istehsalı* вытворчасць сталі, *paslanmayan ~* нержавеючая сталь; II *sifət* сталёвы, сталёвы; ~ *külçə* сталёвы злітак, ~ *borular* сталёвыя трубы, ~ *təftil* сталёвы (сталёвы) дpот; ~ *iradə* сталёвая воля; ◇ ~ *sınar, əyilməz* сталь зламаецца, але не сагнецца.

PORSÚQ I *isim zool.* барсук; II *sifət* барсуковы, барсучыны; ~ *yuvası* барсучыная нара.

PORTAGÁL I *isim* апельсін; II *sifət* апельсінавы; ~ *ıçkısı* апельсінавы сок.

POTÁ *isim* 1. парася (парасё); 2. медзвездзяна (медзвездзяне).

POZĞÚN *sifət* 1. распусны, разбэшчаны; ~ *həyat keçirmək* весці распуснае жыццё, ~ *qadın* распусная жанчына; 2. амаральны; ~ *adam* амаральны чалавек.

POZĞUNLÚ|Q *isim* 1. распуста, распуснасць, апсаванасць, амаральнасць; *təpəvi ~q* маральная сапсаванасць, *əhlaq ~ği* амаральнасць наводзін; 2. расстройства; *tədə ~ği* расстройства жытата (панос).

POZMÁQ *feil* 1. сціраць, сцерці (гумкай); *uzadığıni ~* сцерці напісанае; 2. выкрэсліваць, выкасоўваць; *adını siyahıdan ~* выкрасліць імя з спісу; 3. парушаць, парушыць; *ətək intizamını ~* парушаць працоўную дысцыпліну, *qanunı ~* парушаць закон.

POZUL|MÁQ *feil* 1. сцірацца, быць сцёртымі; *divardakı yazı ~ub* надпіс на сцэне стёрта; 2. парушацца, парушыцца; *uixusu ~du* сон парушыўся, *ətək intizamı ~muşdur* працоўная дысцыпліна парушаная.

POZUCÚ *isim* парушальнік, парушальніца; *qanun ~ları* парушальнікі закона.

POZULMÁ *isim* парушэнне; *ictimai asayişin ~si* парушэнне грамадскага парадку, *qanunların ~si* парушэнне законаў, *insan hüquqlarının ~si* парушэнне правоў чалавека.

PÖHRƏ *isim* параснік, парастак, пасынак; *palıd ~si* дубовая параснік, ~ *vertək* даваць параснік.

PÖHRƏLƏMƏK *feil* даваць, даць параснік, уцёкі, атожылікі.

PÖRŞƏLƏMƏK *feil* абшчыпваць, абшчыпаць, абскурбать, абскубці (*куруцу, гусака і да т. п.*)

PÖRTM|ƏK *feil* 1. абварваць, абварыць, апарваць, апарыць *што*; 2. барваец, пабарвавец; *onun üzü ~üşdü яго твар пабарвавела.*

PUÇ *sifət* сапсаваны; пусты (*без ядра*); *~ qoz нусты арэх, ~ findıq нусты фундук.*

PUL I *isim* грошы; *kağız ~ папяровыя грошы, ~и xırdalamaq размяняць грошы, ~ qazanmaq зарабляць грошы; ♦ çörək ~и qazanmaq зарабляць на хлеб; II sifət* грашовы; *~ vahidi грашова адзінка, ~ dövrüyüsü грашова абарот, ~ islahatı грашова рэформа.*

PULCÚ|Q *isim* луска; *balıq ~ği* рыбная луска.

PULCUQLÚ *sifət* лускаваты; *~ balıq лускаватая рыба.*

PULLANMÁQ *feil* разбагацець.

PULLÚ *sifət* 1. грашовы, багаты; *~ adam грашова (багата) чалавек; 2. платны; ~ məktəb* платная школа, *~ təhsil* платнае навучанне, *~ müalicə* платнае лячэнне.

PULSÚZ I *sifət* 1. бясплатны; *~ dərsliklər* бясплатныя падручнікі, *~ uetək* бясплатнае харчаванне, *~ təhsil* бясплатнае навучанне; 2. безграшовы; *~ adam* безграшова чалавек; II *zərf* 1. без грошай; *~ qalmaq* застацца без грошай; 2. бясплатна; *~ oxumaq* бясплатна вучыцца.

PUP *isim zool.* кукалка.

PUSQÚ *isim* засада; *~ qırmaq* устройваць засаду.

PUSMÁQ *feil* высочваць, асочваць, дапільнаваць.

PÜRRƏNG *sifət* моцны; *pürrəng çay* моцны чай.

PÜSKÜRMƏ *isim* выкіданне, выкідванне; вывяржэнне; *alov ~si* вывяржэнне полымя, *vulkan ~si* вывяржэнне вулкана, *qaz ~si* газавыя вывяржэння.

PÜSKÜR|MƏK *feil* вывяргаць, вывергнуць; *vulkan lava ~ür* вулкан вывяргае лаву, *od ~mək* вывяргаць агонь.

PÜSTƏ *isim* фісташка.

PÜŞK *isim* жэрабя; *~ atmaq* кінуць жэрабя; *~atma* жэраб'ўка, лёсаванне.

- R -

RAVİTƏ *isim* сувязь; ~ *qovşağı* вузел сувязі, ~ *işçiləri* работнікі сувязі.

RAVİTƏÇİ *isim* сувязіст, сувязістка.

RAHÁT I *sifət* выгоды, зручны, спакойны; ~ *divan* зручны канапа, ~ *həyat* спакойнае жыццё; II *zərfl* выгодна, зручна, спакойна; ~ *uzanmaq* зручна ляжаць, ~ *oturmaq* зручна сядзець, ~ *yaşamaq* спакойна жыць.

RAHATLAMÁQ *feil* устроіваць, устроіць, уладжываць, уладзіць, уладкоўваць, уладкаваць; *uşağı* yerini ~ уладкаваць дзіця.

RAHATLANMÁQ *feil* супакойвацца, заспакойвацца; *bir az* ~ трохі супакойцца.

RAHATLÍQ *isim* 1. спакой, супакой, спачын, спачынак; 2. адпачынак; ~ *bilmətək* ня ведаць адпачынку, ~ *ğit olmaq* ня мець адпачынку; 3. зручнасць; выгода, выгодынасць; ~ *ğiti itirmək* страціць спакой; ~ *vertətək* кітэ не даваць спакою каму; ~ *ğiti roztaq* парушыць супакой.

RAHATSÍZ *sifət* **Narahat**.

RAHATSIZLÍQ *isim* **Narahathlıq**.

RAST *sifət* просты, роўны; ~ *yol* прстая дарога; \diamond ~ *gəlmək* сустрэцца, сысціся з кім-л.

RAZÍ *sifət* задаволены, здаволены; *işindən* ~ задаволены працай, *şəraitindən* ~ задаволены сваімі ўмовамі, *dostlarından* ~ задаволены сваімі сябрамі, *özündən* ~ задаволены сабой; ~ *qalmaq* застацца задаволеным, ~ *salmaq* задавальняць, задаволіць.

RAZILAŞMÁQ *feil* 1. згаджацца, пагаджацца; *təsbürən* ~ вымушана пагадзіцца; 2. пагадняцца, дамовіцца; *əvvəlcədən* ~ загадзя дамовіцца.

RAZILÍQ *isim* 1. згода; ~ *vertək* даць згоду, ~ *ğiti almaq* атрымаць згоду, ~ *ğiti olmaq* без згоды; 2. задавальненне; ~ *q hissi* пачуццё задавальнення; ~ *q elətək* (*etmək*) выказ-

ваць ўдзячнасць, ~ *ğiti bildirmək* выказваеце сваю згоду, ~ *ğa gəlmək* прыйсці да згоды.

RAZYANÁ *isim* фенхель.

REYHÁN *isim* базілік.

RƏDD *isim* адмова; ~ *savabı* адмова, ~ *elətək* (*etmək*) адмаўляць, адмовіць; ~ *ol!* ідзі прэч, прэч адсюль!

RƏF *isim* паліца; *kitab* ~ і кніжная паліца.

RƏFİQÓ *isim* сяброўка.

RƏFTÁR *isim* абыходжанне; *pis* ~ дрэннае абыходжанне, *pəzakətli* ~ ветлівы абыходжанне, ~ *etmək* абыходзіцца.

RƏĞBÓT *isim* прыхільнасць; *yoldaşlarının* ~ іні *qazanmaq* заслужыць прыхільнасць (*naвагу*) таварышаў; ~ *bəslətək* сілкаваць сімптаўю.

RƏHBÖR I *isim* кіраўнік; *dərnək* ~ і кіраўнік гуртка, *sinif* ~ і класны кіраўнік, *dövlət* ~ *ləri* кіраўнікі дзяржавы; II *sifət* кіруючы; ~ *orqanlar* кіруючыя органы, ~ *işçilər* кіруючыя работнікі.

RƏHBƏRLÍK *isim* рукводство; *zavod* ~ *yi* рукводство завода; ~ *etmək* рукводить.

RƏHM *isim* спачуванне, спагада, жаль, літасць; ~ *etmək* (*elətək*) шкадаваць, пашкадаваць; ~ і *gəlmək* адчуваць спачуванне, жаль да каго.

RƏHMDİL *sifət* дабрадушны, лагодны, мяккасардэчны; ~ *adam* лагодны чалавек.

RƏHMÓT *isim* спагада, спачуванне; *Allah* ~ *eləsin* царства нябеснае; *ýnaqoi*, *gospadzi*, *duşu* каго; ~ *oxumaq* кітэ памінаць добрым словам каго, маліцца за каго; ~ *ə gettək* памерці, сканаць.

RƏHMƏTLÍK *isim* нябожчык, нябожчыца.

RƏHMLÍ *sifət* жаласлівы, спагадлівы, мяккасардэчны; ~ *adam* мяккасардэчны чалавек.

RƏHMSÍZ *sifət* бессардэчны, бязлітасны, жорсткі; II *zərfl* бессардэчна, жорстка.

RƏHMSIZLÍK *isim* бессардэчнасць, бязлітаснасць, жорсткасць.

RƏİS *isim* 1. начальнік; *polis* ~ і начальнік паліцыі, *sex* ~ і начальнік цэха.

RƏİSLİK *isim* начальствованне; ~ *etmək* начальствоваць, *быть* начальнікам.

RƏQABƏT I *isim* 1. суперніцтва; *iqisadi* ~ эканамічнае суперніцтва, ~ *aparmaq* супернічаць з кім-л.; канкурыраваць; 2. канкурэнцыя; *azad* ~ свабодная канкурэнцыя; II *sifət* канкурэнтны; ~ *qabiliyyət* канкурэнтная здольнасць.

RƏQƏM I *isim* 1. лік; *beş* ~ і лік пяць, *süt* ~ цотны лік; 2. лічба; *ərəb* ~ *ləri* арабскія лічбы, ~ *lə yazmaq* пісаць лічбамі; II *sifət* лічбавы; ~ *li hesablayıcı* таўт лічбавая вылічальная машына.

RƏQƏMLİ *sifət* лічбавы; ~ *qurğu* лічбавая ўстаноўка.

RƏQİB *isim* 1. супернік; 2. праціўнік.

RƏQİBLİK *isim* суперніцтва.

RƏQQAS *isim* 1. танцор, танцоўшчык; 2. маятник (у *gədzin*).

RƏQS I *isim* танец; ~ *dəvət etmək* запраціць на танец, *Azərbaycan* ~ і азербайджанскі танец; II *sifət* танцавальны; ~ *qrup* танцавальная група, ~ *zalı* танцавальны зала.

RƏMZ *isim* сімвал; *göyərçin sülhün* ~ *idir* голуб – сімвал свету, *dostluq* ~ і сімвал дружбы.

RƏMZİ *sifət* сімвалічны.

RƏNDƏ I *isim* 1. рубанак; 2. фуганак; II *sifət* 1. рубаночны; 2. фуганачны, фуганкавы; ~ *dəstəyi* фуганачная ручка.

RƏNDƏLƏMƏK *feil* 1. стругаць, габляваць; абчэсваць; *taxtani* ~ *strugaq* дошку; 2. фугаваць.

RƏNG I *isim* 1. колер; *qırmızı* ~ чырвоны колер, *saçlarının* ~ і колер валасоў; 2. фарба; ~ *çəkmək* пэў накрыць фарбай што; II *sifət* колеравай; ~ *çalalarını* колеравыя адценні; ◊ ~ *ı ağarmaq* бляднець, пабляднець.

RƏNGKARLIQ *isim* жывапіс.

RƏNGLƏMƏK *feil* 1. фарбаваць, пафарбаваць; *qarı və rəncərələri* ~ фарбаваць дзверы і вокны, *saçlarını* ~ фарбаваць валасы; 2. нафарбаваць; *dodaqlarını* ~ нафарбаваць вусны.

RƏNGLİ *sifət* каляровы, рознакаляровы; ~ *karandaşlar* каляровыя алоўкі, ~ *şəkil-lər* каляровыя карціны.

RƏNGSÁZ I *isim* маляр; II *sifət* малярны; ~ *işi* малярная праца.

RƏNGSİZ каляровы бясколерны, бескаляровы; ~ *tayelər* бясколерныя вадкасці, ~ *qazlar* бясколерныя газы.

RƏSM I *isim* 1. карціна; *S. Bəhlulzadənin* ~ *ləri* карціны *S. Bəhlulzadə*, ~ *sərgisi* выстава карцін; 2. маляванне; ~ *dərsləri* ўроки малявання; II *sifət* 1. карцінны; ~ *qalereyası* карцінная галерэя; 2. рысавальны, малявальны; ~ *albomu* рысавальны альбом.

RƏSMƏN *zərf* афіцыяльна, афіцыйна; ~ *türacət etmək* звяртацца афіцыйна.

RƏSMXƏT *isim* чарчэнне; ~ *dərsi* ўрок чарчэння.

RƏSMİ *sifət* афіцыяльны, афіцыйны; ~ *şəxs* афіцыйная асоба, ~ *sənəd* афіцыйны дакумент, ~ *dəvət* афіцыйнае запрашэнне.

RƏSMİLƏŞDİRMƏK *feil* надаць афіцыйны характар.

RƏSMİYYƏT *isim* афіцыяльнасць.

RƏSSÁM *isim* мастак; жывапісец; *məşhur* ~ вядомы мастак.

RƏSSAMLÍQ I *isim* выяўленчае мастацтва; жывапіс; ~ *la məşğul olmaq*, *zaima-qa* жыванісам; II *sifət* мастацкі; ~ *məktəbi* мастацкае вузылішча.

RƏŞADƏT *isim* доблесць, мужнасць, адвага; *döyüş* ~ і воінская доблесць, ~ *göstərtmək* праяўляць доблесць.

RƏŞADƏTLİ *sifət* доблесны, мужны, адважны; ~ *ordu* доблесная армія, *vətənin* ~ *oğulları* доблесныя сыны айчыны, ~ *əmək* доблесная праца.

RƏVAYƏT *isim* паданне; ~ *ə görə* па водле падання.

RƏY *isim* 1. меркаванне; *ütümi ~ə gəlmək* прыйсці да адзінага меркавання, *ictimai ~* грамадскае меркаванне; 2. водгук; *elmi rəhbərin ~i* водгук навуковага кіраўніка; 3. рэцэнзія; ~ *yaзмаq* напісаць рэцэнзію.

RƏYASƏT *isim* кіраўніцтва, начальстваванне; ~ *heuyəti* прэзідыум, ~ *heuyətinin üzvi* член прэзідыума.

RƏYÇİ *isim* рэцэнзент; *rəsmi ~* афіцыйны рэцэнзент, ~ *nin iradları* заўвагі рэцэнзента.

RƏZİL I *sifət* нізкі, подлы; ~ *adam* подлы чалавек; II *isim* подлы, подлая; ~ *etmək* зняважаць, асарамаціць, зганьбіць; ~ *olmaq* абняславіць сябе, абняславіцца.

RİAYƏT *isim* прытрымліванне, трыманне; ~ *etmək* прытрымлівацца, трымацца (чаго), выконваць, *təmizliyə ~ etmək* захоўваць, трымаць чысціню.

RİCÁ *isim* просьба; ~ *etmək (eləmək)* прасіць, напросіць зрабіць (выканаць).

RİÇÁL *isim* джэм; *ərik ~i* абрыкосавы джэм.

RİFÁH *isim* дабрабыт, карыць, дастаток, забяспечанасць; *xalqın ~i* дабрабыт народа, *vətənin ~i* патім на карыць нашай радзімы.

RİQQƏT *isim* 1. спачуванне, спагада; 2. замілаванне; ~ə *gəlmək* спачуваць, ~ə *gəlmək* выклікаць спачуванне, пачуццё жалю.

RİŞXƏND *isim* 1. насмешка, здзек; 2. іронія; ~ *etmək (eləmək)* кпіць, надсмехаться над кім.

RİYAKÁR I *sifət* крывадушны, двудушны; ~ *hərəkət* лицемерны поступок; II *isim* крывадушнік, крывадушніца.

RİYAKARLIQ *isim* крывадушнасць, двудушнасць; ~ *etmək* крывадушнічаць, двурушнічаць.

RİYAZİ *sifət* матэматычны; ~ *dəqiqlik* матэматычная дакладнасць.

RİYAZİYYÁT I *isim* матэматыка; *ali ~* вышэйшая матэматыка, *təbiiqi ~* прыкладная матэматыка; II *sifət* матэматычны; ~ *fakültəsi* матэматычны факультэт.

RÖYÁ *isim* баях **Yuxu**.

RUH I *isim* 1. дух; *əsgərlərin döyüş ~unu* *yüksəltmək* падняць баявы дух салдат, *sağlam bədəndə sağlam ~ olur* ў здаровым целе здаровы дух; 2. душа; *insan ~u* чалавечая душа, ~ *u olmaq* мець душу; II *sifət* душэўны; ~ *yüksəkliyi* душэўны ўздым; \diamond ~ *vertək kimə*, *pəyə* натхняць, натхніць; ~ *düşkünlüyü* заняпад духу, роспач; ~ *dan düşmək* падаць, паіска духам.

RUHANİ I *isim* рэлігійны дзеяч, духоўная асоба; II *sifət* 1. рэлігійны ~ *adam* рэлігійны чалавек; 2. духоўны; ~ *təktəbi* духоўнае вучэльня, ~ *tənsəb* духоўны сан.

RUHİ *sifət* 1. душэўны; ~ *sarsinti* душэўны ўзрушэнне, ~ *xəstə* псіхічна хворы; 2. духоўны; ~ *yaşınlıq* душэўная блізкасць.

RUHLANMÁQ *feil* натхняцца, натхніцца; акрыяць духам.

RUS I *isim* рускі, руская; ~ *lar* русские; II *sifət* рускі; ~ *dili* руская мова, ~ *ədəbiyyatı* руская літаратура.

RÚSCA *zərf* на-руску; ~ *danişmaq* гаварыць на-руску.

RÜB *isim* 1. чвэрць; *birinci ~* першая чвэрць, ~ *ün* *yekunları* вынікі чвэрці; 2. квартал; *ilin sonuncu ~ü* апошні квартал года.

RÜBLÜK *sifət* 1. чацвартны; ~ *qiyət* чацвартная адзнака; 2. кварталны; ~ *plan* кварталны план, ~ *hesabat* кварталная справаздача.

RÜSÚM I *isim* пошліна; *kömrük ~u* мытная пошліна, ~ *almaq* зыскаваць пошліну; II *sifət* пошлінны; ~ *gəlirləri* пошліна даходы, ~ *toplama* пошліну збор.

RÜSVÁY *isim* ганьбаванне, абняслаўленне, зняважанне; ~ *etmək (eləmək)* ганьбіць, зняважаць, зганьбіць; ~ *olmaq* ганьбіцца, быць зганьбаваным.

RÜŞÉYM I *isim* зародак, зачаток; эмбрыён; II *sifət* зародкавы, зачатковы; ~ *halı* зародкавым стане, ~ *hüceyrəsi* зародкавая клетка.

RÜŞVƏT *isim* хабар; ~ *almaq* браць хабар, ~ *vertək* даваць, даць хабар.

RÜTBƏ *isim* званне; *zabit* ~si афіцэрскае званне, *hərbi* ~ воінскае званне; ~ *almaq* атрымаць званне, ~ *vermək* прысвоіць званне.

RÜTBƏLİ *sifət* са званнем; *hərbi* ~ з воінскімі званнямі.

RÜTBƏSİZ *sifət* без звання, радавы.

RÜTBƏT *isim* 1. вільгаць; *bitki* ~i *sevir* расліна любіць вільгаць; ~ *dövrani* влагооборот; 2. сырасць; *divarların* ~i сырасць сцен, *döşəmənin* ~i сырасць падлогі.

RÜTBƏTLİ *sifət* 1. вільготны; ~ *hava* вільготнае паветра, ~ *torraq* вільготная глеба; 2. адсырэлы.

- S -

SAÁT I *isim* 1. гадзіннік; *divar* ~i нацэнны гадзіннік, *sib* ~i кішэнны гадзіннік, ~i *qırtaq* завесці гадзіннік; 2. гадзіна (адзінка часу); ~ *birdə* у гадзіну, *bir* ~ *gəcikmək* спазніцца на гадзіну; 3. (час наогул) гадзіна, пара; *istirahət* ~larında у гадзіну адпачынку, *aхşat* ~i вячэрняя пара; II *sifət* гадзінны; ~ *əqrəbləri* гадзінныя стрэлкі (стрэлкі гадзін), ~ *mexanizmi* гадзіннікавы механізм, ~ *zavodu* гадзіннікавы завод; ♢ *bu* ~ зараз, *zəraz* жа, неадкладна; *hər* ~ кожную гадзіну; *bir* ~in içində ў плыні гадзіны, за гадзіну, хутка; ~ *kimisi* ішлэтэк працаваць як гадзіннік.

SABAH *isim* 1. *bax Səhər*; 2. заўтра; *işi* ~a *qoyta* не пакідай працу на заўтра, ~ *yaхşı* *hava* *olacaq* заўтра будзе добрае надвор'е; ~a *qədər* да заўтрага, да заўтра; *sabahın* *xeyir* добраай раницы.

SABAHKİ *sifət* заўтрашні; ~ *gün* заўтрашні дзень.

SABIQ *isim* ранейшы, былы; экс-; ~ *direktor* ранейшы дырэктар, ~ *prezident* экс-прэзідэнт.

SABİT *isim* сталі, пастаянны; ~ *səгəуап* пастаянны ток, ~ *kapital* пастаянны капітал.

SABÚN I *isim* мыла; *əl-üz* ~u туалетное мыла, *əllərini* ~la *yumaq* вымыць рукі мылам, *paltar* ~u *gəspədarçae* мыла; II *sifət* мыльны; ~ *körpüyü* мыльны пұзыр, мыльная бурбалка.

SABUNLAMÁQ *feil* мыліць, намыльваць, намыліць; *əllərini* ~ мыліць рукі.

SABUNLÚ *sifət* мыльны; ~ *su* мыльная вада, ~ *уууси* *toz* мыльны пральны па-рашок, ~ *əllər* мыльныя рукі, ~ *paltar* мыльныя бялізну.

SABUNSÚZ *sifət* без мыла; ~ *yumaq* мыць без мыла.

SAC *isim* саж (жалезны дыск, на якім п'якуць лаваш).

SAC *isim* валасы; *qara* ~lar чорныя валасы, *uzun* ~lar доўгія валасы; ♢ ~ *ağartmaq*

дажыць да сівізны, **~i aǵarmaq** сівець, са-старыца.

SAÇÁQ *isim* 1. махор; *süfränin ~qları* махры абрусы; 2. *bot.* валаснік; *kök ~ǵı* каранёвы валаснік.

SAÇAQLÍ *sifət* 1. махрысты (з махрамі); *~ halça* махрысты дыван (кілім); 2. *bot.* валасніковісты; *~ köklər* валасніковісты карані.

SAÇLÍ *sifət* з доўгімі валасамі; *~ qız* дзяўчына з доўгімі валасамі.

SAÇMÁQ *feil* 1. струменіць; *atır ~* струменіць пах (водар), *şəfəq ~* струменіць зьяньне; 2. выпраменьваць, вылучаць; *işiq ~* выпраменьваць святло, *günəş işiq ~ır* сонца выпраменьвае (вылучае) цяпло.

SAÇSÍZ *sifət* безвалосы, без валасоў; лысы; *~ kişi* безвалосы мужчына.

SADALAMÁQ *feil* пералічваць, пералічаць; *iştirakıları ~* пералічваць (пералічаць) прысутных.

SADƏ *sifət* 1. просты, нескладаны; *~ sual* просты пытанне, *~ iş* нескладаная работа; 2. прастадушны, наіўны; *~ adam* наіўны чалавек.

SADƏLÍK *isim* прастата; *geyimin ~üi* прастата адзення, *davranışdaki ~k* прастата абыходжання.

SÁDÍQ *sifət* бax **Sədaqətli.**

SAF *sifət* 1. чысты, без прымешкі; *~ qızıl* чыстае золата; 2. ясны, светлы, празрысты; *~ sular* празрыстыя вады; 3. шчыры, чыстасардэчны; *~ təhəbbət* шчырая любоў.

SAĞ¹ *sifət* 1. жывы; *onun valideynləri hələ ~dir* яго бацькі яшчэ жывыя; 2. здаровы, цэлы; *o, döyüşdən ~ çıxdı* ён выйшаў з бою здаровым, цэлым; *~ ol(un)!* 1) будь(те) здорова(ы)! *всего хорошего*; 2) *спасибо*.

SAĞ² *sifət* правы; *~ əl* правая рука, *~ göz* правае вока, *~ tərəf* правы бок.

SAĞAL|MÁQ *feil* здаравець, ачуныць, вылечыцца, выгаіцца; *xəstə ~di* хворы ачунаў, *yağa ~di* рана вылечылася.

SAĞANÁQ *isim* 1. обруч, ободок; 2. оправа.

SAĞICÍ *isim* даярка; *qabaqcıl ~lar* перадавыя даяркі.

SAĞÍM *isim* даенне; надой; *illik süd ~i* гадавы надой малака.

SAĞINÇÍ *isim* бax **Sağıcı.**

SAĞLÁM *sifət* здаровы; *~ uşaq* здаровы дзіця, *~ böyümək rəci* здаровым, *~ ürək* здаровае сэрца; *◇ ~ bədənə* **~ ruh olar** у здаровым целе – здаровы дух!; *~ olun!* удзьце здаровыя!

SAĞLAMLI|Q I *isim* здароўе; *əhalinin ~ǵı* здароўе насельніцтва, *~ǵın qorunması* ахова здароўя, *~ zonası* зона здароўя; II *sifət* аздараўленчы; *~ düşərgələri* аздараўленчыя лагеры, *~ tədbirləri* аздараўленчыя мерапрыемствы.

SAĞLÍ|Q *isim* 1. здароўе; 2. тост, здравіца; *◇ sizin ~ǵınıza (sənin ~ǵına)* за ваша (за тваё) здароўе; **~la qalın!** *ичасліва заставацца!*

SAĞMÁQ *feil* даіць; *inəyi ~* даіць карову.

SAĞMÁL *sifət* дойны; *~ inəklər* дойныя каровы.

SAĞRÍ I *isim* 1. крыж; *atın ~sı* крыж каня; 2. ягадзіца; II *sifət* 1. крыжавы; *~ sümtüyü* крыжавая косць; 2. ягадзічны; *~ əzələləri* ягадзічныя цягліцы.

SAĞSAĞÁN I *isim* сарока; II *sifət* сарочын, сарочы; *~ yuvası* сарочча гняздо.

SAĞ-SALAMÁT *zərf* у цэласці і захаванасці, цэлым і спраўным, жывым і цэлым.

SAHƏ I *isim* 1. поле; палетак; *pambıq ~si* баваўнянае поле; 2. плошча; *əkin ~ləri* пасяўныя плошчы, *yaşayış ~si* жылая плошча; 3. ўчастак; *torpaq ~ləri* зямельныя ўчасткі, *təktəbyanı ~* прышкольны ўчастак; 4. галіна, сфера; *elm ~si* сфера навукі, *xidmət ~si* сфера паслуг; II *sifət* 1. участковы; *~ müvəkkili* участковы ўпаўнаважаны, *~ həkim* участковы урач.

SAHİB *isim* 1. гаспадар; *evin ~i* гаспадар дома, *torpağın ~i* гаспадар зямлі; 2. уладальнік; *bank ~i* уладальнік банка, *kubokun ~i* уладальнік кубка, *ev-eşik (oğul-uşaq) ~i* *ol-taq* абзавесціся сям'ёй.

SAHIBKÁR *I isim* прадпрыемец, прадпрымальнік.

SAHIBKARLIQ *I isim* прадпрыемніцтва, прадпрымальніцтва; *xırda* ~ *дробнае прадпрымальніцтва*; II *sifət* прадпрыемніцкі, прадпрымальніцкі; ~ *fəaliyyətə prадпрымальніцкая дзейнасць*.

SAHIBSİZ *sifət* 1. безгаспадарчы, безгаспадарны; ~ *ev bezgаспадарны дом*, ~ *ətlak bezgаспадарная маёмасць*; 2. бездаглядны; беспрытульны; ~ *uşaqlar беспрытульныя дзеці*.

SAHIBSİZLIK *isim* 1. адсутнасць гаспадара; 2. бездагляднасць.

SÁHİL *I isim* 1. бераг; *çayın ~i бераг ракі*, ~ *боуи ўздоўж берага*; 2. прыбярэжжа, узбярэжжа; *Хəzərin qərb sahili* заходняе узбярэжжа Каспія; II *sifət* 1. берагавы; ~ *küləyi берагавы вецер*, ~ *xətti берагавая лінія*; 2. прыбярэжны, узбярэжны; ~ *suları прыбярэжныя вады*.

SAHMÁN *isim* парадак; *otaqda* ~ *yaratmaq навесці парадак у пакоі*; ◇ ~*a salmaq прывесці ў парадак*.

SAXLAMÁQ *feil* 1. трымаць; *kitabı əlində* ~ *трымаць кнігу ў руках*, *uşağı qısağında* ~ *трымаць дзіцяці ў руках*, *atı* ~ *трымаць каня*, *rəncərləri açıq* ~ *трымаць вокны адкрытымі*, *nəzarətdə* ~ *трымаць пад кантролем*; 2. утрымліваць, мець на утрыманні; *ailəsini* ~ *утрымліваць сям'ю*; 3. захоўваць, хаваць; *sərin yerdə* ~ *захоўваць у прахалодным месцы*; 4. спыняць, спыніць; *qatarı* ~ *спыніць цягнік*, *оуити* ~ *спыніць (прыпыніць) гульнію*; ◇ **Allah saxlasın!** ды захавае Бог! дай Бог здароўя!; **dilini** ~ прытымаць мову, трымаць язык за зубамі; **özünü** ~ стрымліваць, стрымаць сябе; **pəhriz** ~ выконваць дыету.

SAXSÍ *I isim* фаянс; II *sifət* 1. фаянсавы; ~ *qab фаянсавы посуд*, ~ *zavodu фаянсавы завод*; 2. ганчарны; ~ *borular ганчарныя трубы*.

SAXTÁ *sifət* 1. падроблены, фальшывы; ~ *агауш падробленая даведка*, ~ *рül фальшывыя грошы*; 2. фіктыўны; ~ *kapital фіктыўны капітал*, ~ *nikah фіктыўны шлюб*.

SAXTAKÁR *isim* 1. падробнік; 2. фальсіфікатар.

SAXTAKARLIQ *isim* 1. падробка, падробліванне; ~ *etmək фальсіфікаваць*.

SAXTALAŞDIRMÁQ *feil* 1. падрабляць, падробліваць; *imzayı* ~ *падрабляць подпіс*; 2. фальсіфікаваць; *protokolu* ~ *фальсіфікаваць пратакол*.

SAXTALÍQ *isim* падробленасць, фальшывасць; падложнасць; *sənədlərin ~ği* падложнасць дакументаў.

SAİT *dilç.* *I isim* галосны; *qısa* ~ *кароткі галосны*, *uzun* ~ *доўгі галосны*, *dodaqlanan* ~ *огубленый галосны*; II *sifət* галосны; ~ *səs галосны гук*, ~ *fonemlər галосныя фанемы*.

SAKİN *isim* жыхар; жылец; *şəhər ~i* гарадскі жыхар, *Bakı ~ləri* жыхары Баку, *daimi* ~ *пастаянны жылец*, *evin ~ləri* жыльцы дома.

SAKİT *I sifət* 1. ціхі; ~ *səs ціхі голас*, ~ *gəcə* ціхая ноч, ~ *hava* ціхае надвор'е, ~ *uşağ* ціхі дзіця; 2. спакойны; ~ *küçə* спакойная вуліца, ~ *adam* спакойны чалавек; II *zərf* 1. ціха; ~ *dənışmaq* гаварыць ціха, ~ *soruşmaq* ціха спытаць; 2. спакойна; ~ *уаşатақ* жыць спакойна, ~ *yatmaq* спаць спакойна.

SAKİTLƏŞ|MƏK *feil* 1. супакоіцца, заспакоіцца; *hamı ~di* ўсе супакоіліся, *uşaqlar ~di* дзеці супакоіліся, *dəniz ~di* мора супакоілася, *ara ~di* ўсё супакоілася, *ürəyim ~di* сэрца супакоілася; 2. сціхаць, сціхнуць; *atışta ~di* стральба сціхла, *xəstə ~di* хворы сціх; 3. уціхамірыцца.

SAKİTLİK *isim* 1. спакой; *şəhərin ~yi* спакой горада, *hər yerdə* ~ *hökm sürür* усюды пануе спакой; 2. цішыня; ~*yi* розмаць парушыць цішыню, ~*yə* rıyət etmək выконваць цішыню.

SAQQÁL *isim* борода; *uzun* ~ *длинная борода*, ~ *qоутақ* (saxlamaq) *отпустить бороду*; ◇ ~*ı ağarmaq* *постареть*; ~*ı ələ vermək* *быть на поводу у кого-л.*; ~*ından utanmataq* *не стыдиться седых волос*.

SAQQALLÍ *sifət* 1. барадаты; ~ *qоsa* *бородатый старик*, ~ *keçi* *бородаты казёл*; 2. няголены; ~ *kіşi* *няголены мужчына*; ~

qartal барадач; ◇ *hərə bir tük versə, kosa ~ olar* з міру на нітцы – голаму кашуля.

SAQQALSÍZ *sifət* безбароды.

SAQQÍZ *isim* 1. жывіца; 2. жавальная смала (смолка); 3. жвачка (жуйка); ~ *çeypətək жаваць жвачку*.

SAL¹ *isim* маналіт; ~ *daş* суцэльны камень.

SAL² *isim* плыт.

SALÁM *isim* прывітанне, вітанне; ~ *dostlar!* прывітанне (вітанне, вітаю), сябры! *atəşin salam* гарачае прывітанне, *qardaşlıq ~ı* братэрскі прывітанне, *sətim* ~ сардэчны прывітанне; ~ *vertək* вітацца, *navitacca, vıtaць*.

SALAMÁT *I sifət* 1. жывы і здаровы; 2. цэлы, непашкоджаны; ~ *şüə* цэлае шкло, ~ *taşın* непашкоджаны машына; *II zərf* шчасна; ~ *qalmaq* (*qurtarmaq*) заставацца, застацца жывым, здаровым; ~ *yeri* *yoхdur* живога месца няма; ~ *qal(ın)!* ичасліва заставацца! бывайце здаровы!

SALAMATLAŞMÁQ *feil* развітвацца, развітацца; *uşaqlarla ~* развітацца з хлопцамі.

SALAMATLÍQ *isim* дабрабыт, дастатак.

SALXIM *isim* кісьць, гронка, пэндзаль; *üzüm ~ı* гронка (кісьць) вінаграда.

SALLAQXANÁ *isim* бойня, разніца.

SALLAMÁQ *feil* звешваць, пазвешваць; *ayaqlarını ~* звешваць ногі, *başını ~* пазвешваць галаву; 2. спускаць, спусціць, паспускать; *aşağı ~* спусціць ўніз, *ip ~* спусціць вяроўку; ◇ *qaşqabağını ~maq* нахмурыцца.

SALLAN|MÁQ *feil* вісець, звісаць, звіснуць; *ağacdan ~* вісець на дрэве, *rərdə ~ır* фіранка звісае, *paltarın ətəyi ~ır* падол сукенкі звісае.

SALMÁQ *isim* 1. апускаць, апусціць; спускаць, спусціць; *başını aşağı ~* апусціць галаву ўніз; 2. будаваць, пабудоваць, збудаваць; *körpü ~* збудаваць мост; 3. ўстаўляць, уставіць; *diş ~* ўставіць зуб (зубы), *şüə ~* ўставіць шкло; ◇ *ayrı ~* разлучаць, разлучць; *başə ~* тлумачыць, растлумачваць, растлумачыць;

SALNAMƏ *isim* летапіс; *qədim ~lər* старажытныя летапісы; *canlı ~* жывая летапіс.

SAMÁN *isim* 1. солома; *çovdar ~* жытная (аржаная) салома; 2. мякіна.

SAMİT *dilç.I sifət* зычны; ~ *səslər* зычныя гукі; *II isim* зычны; *kar ~lər* глухі зычны, ~*lərin əvəzlənməsi* чаргаванне зычных.

SAMÜR *I isim* собаль; *II sifət* собалеў, сабаліны; ~ *xəzi* собалеў мех, ~ *paraq* сабаліная шапка.

SANAMÁQ *feil* *bax* **Saymaq**.

SANCÁQ *isim* шпілька.

SANCAQLAMAQ *feil* зашпільць шпількай.

SANCÍ *isim* 1. коліка, колікі; *böyrək ~si* нырачныя колікі; 2. схватка; *doğum ~si* родавыя схваткі; ◇ *~si tutmaq* турбавацца, непакіцца.

SANCILANMÁQ *feil* 1. адчуваць колікі, рэзі ў жываце; 2. адчуваць родавыя схваткі (болі).

SANCILMÁQ *feil* 1. утыкацца, быць уваткнутым; усаджвацца; 2. прыколвацца, прышпільвацца.

SANC|MÁQ *feil* 1. утыкаць, уваткнуць, усадзіць, усадневаць; *iynəni ~* уваткнуць іголку, *süngünü ~* усадзіць шытык; 2. укусіць, уджаліць; *arı ~ib kimi* пчала ўкусіла (уджаліла) каго, *ilan ~ib* змяя ўкусіла.

SANDÍQ *isim* куфар, скрыня; *iri ~* вялікі куфар, ~*ği açmaq* адчыніць (адкрыць) куфар, *cehiz sandığı* куфар прйданага.

SANİYƏ *isim* секунда; ~*ləri saymaq* лічыць секунды, *bir peşə ~* ərzində на працягу некалькіх секунд; ◇ *bir ~yə* ў (адну) секунду.

SANKİ *bağlayıcı* быццам, нібы, нібыта.

SANMÁQ *feil* лічыць; *öz borcu ~* nəyi лічыць сваім абавязкам што, *özünü qəhrəman ~* лічыць сябе героем.

SAP¹ *isim* нітка; *nazik ~* тонкая нітка, *rəngbərəng ~lar* рознакаляровыя ніткі, ~а *düzmək* нанізаць на нітку.

SAP² *isim* рукоятка; *belin ~ı* рукоятка лопаты, *çəkinin ~ı* рукоятка молота.

SAPÁN *isim* *bax* **Sapand**.

SAPÁND *isim* прашча.

SAPILCÁ *isim* скаварада, скавародка; патэльня.

SAPLÁ|Q *isim bot.* 1. чаранок; 2. плада-ножка; *armidun* ~ǵi *пладаножка грушы; çi-çək* ~ǵi *кветаножка.*

SAPLAQLÍ *sifət* чаранковы, хвосцікавы; ~ *yarraq* *чаранковы ліст.*

SAPLAQSÍZ *sifət* без чаранка.

SAPLAMÁQ¹ *feil* асадзіць насадзіць; *рабіць, зрабіць дзяржальню, ручку (да касе, сякеры і да т.п.); baltanı* ~ *насадзіць сякера на дзяржальню (сякерышча).*

SAPLAMÁQ² *feil* уцягваць, зацягваць; *iynəni* ~ *уцягваць нітку ў іголку.*

SAPLÍ¹ *sifət* з ручкай, дзяржальняй; ~ *balta* *сякера (тапор) з ручкай, дзяржальняй.*

SAPLÍ² *sifət* з ніткай; ~ *iynə* *іголка з ніткай.*

SAR *isim zool.* сарыч, коршак, канюк, каня.

SARAL|MÁQ *feil* жоўкнуць, пажоўкнуць; *yarraqлар* ~ *ir* *лісце жоўкнуць, zəmilər* ~ *ir* *жоўкнуць нівы; ♦ gözlətməkdən gözünün kökü* ~ *maq* *ўсе вочы агледзець (прагледзець).*

SARÁY *isim* палац, дварэц; *şah* ~ *ı* *царскі дварэц, Şirvanşahlar* ~ *ı* *палац Ширванишахов, Şəki xan* ~ *ı* *Шекинскі ханскі палац; Səadət* ~ *ı* *Палац ічасія, Mədəniyyət* ~ *ı* *Палац культуры.*

SARǴÍ *isim* павязка; ~ *doymaq* *накласці павязку, gips* ~ *si* *гінсавая павязка.*

SARÍ *sifət* жоўты; ~ *rəng* *жоўты колер, ~ yarraq* *жоўты ліст; ~ su* *жоўтая вада; yuturta* ~ *si* *жаўток; ♦ ~sını udmaq* *перепалохацца, перанужацца насмерць; ~ simə vurmaq (toxunmaq)* *тонка намякаць, намякнуць на што-л.*

SARÍ|Q *isim* 1. *bax Sarǵı*; 2. чалма (*галаўны ўбор*); *ayaq* ~ǵi *ануча.*

SARIQLÍ *sifət* 1. завязаны, пазавязваны; 2. з перавязкай.

SARILÍQ *isim tib.* жаўтуха; *infeksion* ~ (*Botkin xəstəliyi*) *інфекцыйная жаўтуха (хвароба Боткіна), ~ tutmaq* *захварэць жаўтухай.*

SARIL|MÁQ *feil* абвівацца, абвіцца; *ilan onun ayağına* ~ *dı* *змяя абвілася вакол яго ног, боунпа* ~ *maq* *абняць за шыю.*

SARIMÁQ *feil* матаць, намотваць; перавязаць; *sarı* ~ *матаць ніткі, yumaq* ~ *матаць клубок, yararı* ~ *перавязваць рану.*

SARIMSÁ|Q *isim* часнок; *bir baş* ~ *галоўка часноку, turşulu* ~ *марынаваны часнок, ~ǵı döymək* *таўчы часнок.*

SARIMSAQLÍ *sifət* з часнаком (*запраўлены часнаком*); ~ *qatıq* *катык з часнаком.*

SARIŞIN *I sifət* светла-русы, бялявы; *II isim* бландзін, бландзінка, бялявы, бялявая.

SARMAŞÍ|Q *isim* 1. плюшч; 2. бярозка; *çöl* ~ǵi *палявая бярозка.*

SARSÁQ *I sifət* дурны, дрэнны; ~ *adam* *дурны чалавек, ~ hərəkət* *дурны ўчынак; II isim* дурань, ёлуп, ёлупень.

SARSAQLA|MÁQ *feil* 1. дурнець; 2. казаць глупства, несці глупства, несці лухту; *o uenə də* ~ *yür* *ён зноў кажа глупства.*

SARSAQLIQ *isim* 1. дурнота, дурасць; 2. глупства; ~ *etmək* *рабіць глупства.*

SARSILMÁQ *feil* 1. дрыжаць, здрыгануцца, трапятацца; 2. адчуваць моцнае хваляванне, быць ўзрушаным.

SARSILMÁZ *sifət* 1. непакісны, несакрушальны, нязломны; ~ *inat* *непакісная ўпэўненасць; 2. непарушны; ~ dostluq* *непарушная дружба.*

SARSINTÍ *isim* сотрясение, страсенне; узрушэнне; *beysin* ~ *si* *страсенне мазгоў.*

SATAŞMÁQ *feil* прыставаць, прыстаць; *yoldan keçənə* ~ *maq* *прыставаць да людзі; ♦ gözünə* ~ *kidağa* *ў вочы; gözü* ~ *zavajyçy* *што-л.*

SATICÍ *isim* прадавец; ~ *işləmək* *працаваць прадаўцом.*

SATILMÁQ *feil* прадавацца, быць прададзеным.

SATÍN: ~ *almaq* *купляць, купіць.*

SATÍŞ *I isim* продаж; *kreditlə* ~ *продаж у крэдыт, pərakəndə* ~ *продаж у розніцу; II sifət* прадажны; ~ *qiyətəti* *прадажная цана; ~ pulu* *выручка, утараваныя грошы.*

SATQÍN *sifət* 1. прадажны; ~ *adam* *прадажны чалавек; 2. прадажніцкі, здрадніцкі; ~ hərəkət* *здрадлівы ўчынак, ~ siyasət* *здрадніцкая палітыка.*

SATQINLIQ *isim* 1. прадажнасць; 2. здрада, здрадніцтва, прадажніцтва; ~ *etmək* здольны на здраду.

SATLIQ *sifət* прадажны; ~ *mal* прадажны тавар.

SATMAQ *feil* 1. прадаваць, прадаць; *qəzet* ~ прадаваць газету, *ət* ~ прадаваць мяса, *baha* ~ прадаць дорага; 2. здраджваць, здрадзіць; *dostunu* ~ здрадзіць сябра, *Vətəni* ~ здрадзіць Радзіму; *naz (işvə)* ~ жеманіцца, крыўляцца, какетнічаць; *yalan satmaq* кіта хлусіць, зманіць, сказаць няпраўду каму; \diamond *su qiyətində* ~ прадаць за бясцэнак; **günü günə** ~ адкладаць што-л. з дня ў дзень; *vicdanını* ~ страціць сумленне.

SAVAB *sifət* добры, богаўгодны; ~ *iş* добрае (богаўгодную) справа; ~ *iş görmək* здзей-сніць дабрадзейства.

SAVAD *isim* 1. грамата; ~ *öyrənmək* вучыцца грамаце, ~ *vermək (öyrətmək)* вучыць, навучаць грамаце; 2. пісьменнасць; ~ *ı çatdır* бракуе пісьменнасці, ~ *ını artırmaq* навышаць пісьменнасць; 3. адукацыя; *musiqi* ~ *ı olmaq* мець музычную адукацыю.

SAVADLANMAQ *feil* вучыцца, навучыцца грамаце, станавіцца, стаць пісьменным.

SAVADLI *sifət* 1. пісьменны; ~ *adam* пісьменны чалавек, ~ *şagird* пісьменны вучань, ~ *tütəxəssis* пісьменны спецыяліст; 2. адукаваны; ~ *gənclər* адукаваная моладзь.

SAVADSIZ *sifət* 1. непісьменны; ~ *adam* непісьменны чалавек, ~ *işçi* непісьменны работнік; 2. неадукаваны, недасведчаны, невуцкі.

SAVAŞ *isim* 1. скандал, сварка; 2. бітва, бой; ~ *a girmək* ўступіць у бой.

SAVAŞMAQ *feil* сварыцца, пасварыцца, біцца, пабіцца; *uşaqlar* ~ *ırlar* хлопцы б'юцца.

SAVAYI *qoşma* акрамя; *səndən* ~ акрамя цябе, *onun təndən* ~ *heç kəsi* *yoxdur* акрамя мяне, у яго (яе) няма нікога.

SAY¹ *isim* 1. лік, колькасць; *iştirakçılartın* ~ *ı* колькасць удзельнікаў, *əhalinin* ~ *ı* колькасць насельніцтва; 2. лічэбнік; *miqdar* ~ *ları* колькасныя лічэбнікі, *siğa* ~ *ı* парадкавы лі-

чэбнік; \diamond ~ *a salmaq* не прымаць, не прыняць ў лік, не прымаць пад увагу; ~ *ı yoxdur* рахунку няма.

SAY² *isim* мель, меліна; ~ *a oturmaq* сесці на мель, сядзець на мелі.

SAYÁ *sifət* гладкі; ~ *parça* гладкая матэрыя, ~ *əzələlər* гладкія мышцы.

SAYCÁ *zərf* колькасна, па ліку, па колькасці; ~ *üçüncü* трэці па ліку.

SAYĜÁC *isim* лічыльнік (прыбор); *elektrik* ~ *ı* электрычны лічыльнік, *qaz* ~ *ı* газавы лічыльнік.

SAYÍQ *sifət* пільны; ~ *sərhədçi* пільны памежнік, ~ *olun!* будзьце пільныя!

SAYIQLAMÁQ *feil* трызніць, блюзніць; *uxuda* ~ трызніць у сне.

SAYIQLÍQ *isim* пільнасць; ~ *göstərmək* праявіць пільнасць, *siyasi* ~ палітычная пільнасць.

SAYİLMÁQ *feil* разлічвацца, лічыцца, злічвацца; *dəfərlə* ~ неаднаразова разлічвацца.

SAYIMÁQ *feil* лічыць; *onadək* ~ лічыць да дзесяці, *oğlan yaxşı* ~ *ır* хлопчык добра лічыць, *qoyunları* ~ лічыць авечак, *günləri* ~ лічыць дні.

SÁYMAMAQ *feil* 1. грэбаваць; не звяртаць увагі занядаць; *açıq-açıĝına* ~ відавочна грэбаваць; 2. ігнараваць.

SAYMAZLIQ *isim* пагарда, знявага; ~ *göstərmək (etmək)* выказаць пагарду (знявагу).

SAYRIŞIMÁQ *feil* мігаць, мігаець, мігнець; *ulduzlar* ~ *ırdı* зоркі мігцелі.

SAYSÍZ *sifət* незлічоны; ~ *ulduzlar* незлічоныя зоркі.

SAYSÍZ-HESABSÍZ *sifət* *bax* **Saysız**.

SAZ¹ *isim* саз (азербайджанскі народны струнны музычны інструмент); ~ *çalmaq* іграць на сазе, ~ *havaları* мелодыі для саза.

SAZ² *sifət* спраўны, цэлы, непашкоджаны.

SAZÁQ *isim* сухі, халодны, пранізлівы вецер; мароз; ~ *əsirdi* дзьмуў халодны, пранізлівы вецер.

SAZAQLÍ *sifət* з халодным, пранізілівым ветрам; ~ *hava nadvor'e* з халодным, пранізілівым ветрам.

SAZÁN *isim* сазан (рыба); ~ *əti* сазаніна.

SAZİŞ *isim* пагадненне; *gizli* ~ таёмнае пагадненне, *beynəlxalq* ~ міжнароднае пагадненне, *uzunmüddətli* ~ доўгачасовае пагадненне, *ticarət* ~ і гандлёвае пагадненне; ~ *bağlataq* заключыць пагадненне.

SEÇİCİ *isim* выбаршчык; ~ *lərin siyahısı* спісы выбарчыкаў, ~ *lərlə görüş* сустрэча з выбаршчыкамі.

SEÇİLMƏK *feil* выбірацца, быць выбраным.

SEÇİM *isim* выбар; *düzgün* ~ *etmək* зрабіць правільны выбар, *başqa* ~ *im yox idi* ў мяне іншага выбару не было, ~ *qarşısında qalmaq* апынуцца перад выбарам.

SEÇİLMİŞ *sifət* выбраны; ~ *əsərlər* выбраныя творы.

SEÇKİ I *isim* выбары; *prezident* ~ *ləri* прэзідэнцкія выбары, *parlament* ~ *ləri* парламенцкія выбары; II *sifət* выбарчы; ~ *bülleteni* выбарчы бюлетэнь, ~ *kampaniyası* выбарчая кампанія, ~ *hüququ* выбарчае права.

SEÇKİQABAĞI *sifət* перадвыбарны; ~ *kampaniya* перадвыбарная кампанія.

SEÇKİLİ *sifət* выбарны; ~ *vəzifə* выбарная пасада.

SEÇMƏ *isim* 1. выбар; *ixtisas* ~ выбар прафесіі, *namizəd* ~ выбар кандыдатуры; 2. выбранне; *deputat* ~ выбранне дэпутата.

SEÇMƏK *feil* выбіраць, выбраць; *kitab* ~ выбраць кнігу, *hədiyyə* ~ выбраць падарунак, *ixtisas* ~ выбраць прафесію, *prezident* ~ выбраць прэзідэнта.

SEGÁN *isim* «Сегях» (назва аднаго з азербайджанскіх класічных мугамов).

SEHRBÁZ *isim* маг, чарадзея, чараўнік.

SEHRLİ *sifət* чарадзеіны; чароўны; ~ *şibiq* чарадзеіная палачка, ~ *qüvvə* чароўная сіла, ~ *xalat* чароўны халат.

SEL I *isim* 1. паток; *güclü* ~ моцны паток, *leysan* ~ і ліўневы паток; 2. сель; *ralçıq* ~ і гразевы сель, *daş* ~ і каменны сель; II *sifət* селевы; ~ *axınları* селевыя патокі, ~ *suyu* се-

левая вада; ◇ *el gücü*, ~ *gücü* сіла народа – сіла патоку; ~ *kimi yağır* лье як з вядра.

SELİK *isim* слізь.

SELİKLİ *sifət* слізисты; ~ *qişa* слізистая абалонка.

SEVGİ *isim* каханне, любоў; ~ *duygusu* пачуццё кахання, *ilk* ~ першае каханне, *vətən* ~ *si* любоў да радзімы.

SEVGİLİ I *sifət* любімы, мілы, каханы; ~ *qızım* любімая дачка, ~ *yağım* любая, мілая, каханая; II *isim* любви, мілы, каханы.

SEVGİSİZ I *sifət* без кахання; ~ *həyat* жыццё без кахання; II *zərf* без кахання, не любячы; ~ *evlənmək* жаніцца без кахання, не на любві.

SEVİLMƏK *feil* 1. быць каханым, каханай; 2. карыстацца любоўю, павагай.

SEVİMLİ *sifət* любімы, мілы, каханы; ~ *iş* любімая (улюбёная) справа, ~ *adam* любімы (каханы) чалавек.

SEVİNC *isim* радасць; *uşaq* ~ і дзіцячая радасць, *ana* ~ і матчына радасць, *qələbə* ~ і радасць перамогі, ~ *dən ağlataq* плакаць ад радасці.

SEVİNCİLƏ *zərf* радасна, з радасцю; ~ *bahtaq* радасна глядзець, ~ *qarşılataq* сустраць з радасцю.

SEVİNCİLİ *sifət* радасны; ~ *əhval-ruhiy* у радаснае настроі, ~ *günlər* радасныя дні.

SEVİN|MƏK *feil* радавацца, узрадавацца; *ürəkdən* ~ радавацца ад душы, *uşaq kimi* ~ і радуецца як дзіця.

SEV|MƏK *feil* любіць; *vətəni* ~ *tək* любіць Радзіму, *onu hamı* ~ і яго ўсе любяць.

SEYİD *isim* сеід, сейід (ганаровы тытул у мусульман).

SEYRƏK *sifət* рэдкі; ~ *meşə* рэдкі лес, ~ *saçlar* рэдкія валасы, ~ *dişlər* рэдкія зубы; ◇ *ağıldan* ~ прыдуркаваты.

SEYRƏKLİK *isim* 1. рэдкасць; *əhalinin* ~ *yi* рэдкасць насельніцтва; 2. разрэджанасць, зрэджанасць; *saçın* ~ *yi* разрэджанасць валасоў, *ağcların* ~ *yi* зрэджанасць дрэў.

SEYRƏLMƏK *feil* радзець, парадзець, радчэць, парадчэць.

SEYRƏLTMƏK *feil* прарэджваць, прарэдзіць, зрэджваць, зрэдзіць; *ağacları ~ прарэдджваць дрэвы.*

SEYVÁN *isim bax Eyyvan; a n a t. qulaq ~1* вушная ракавіна.

SƏADƏT *isim* шчасця; *ailə ~i* сямейнае шчасце, *~ bəxş etmək* дарыць шчасце, *~ arzularağ* пажадаць шчасця; *~ sarayı* палац шчасця.

SƏBƏB *isim* прычына; *xəstəliyin ~i* прычына хваробы, *~ini arataq* шукаць прычыну, *~siz deyil* не без прычыны, *heç bir ~ olmadan* без усякай прычыны; *bu ~dən na* гэтай прычыне, *~ olmaq* быць прычынай, стаць прычынай.

SƏBƏBKĀR *isim* віноўнік; *hadisənin ~i* віноўнік здарэння, *təntənənin ~i* віноўнік урачыстасці.

SƏBƏBSİZ *sifət* беспрычынны; *~ gülüş* беспрычынны смех, *~ mübahisə* беспрычынная спрэчка, *~ göz yaşları* беспрычынныя слёзы.

SƏBƏT *isim* кошык; *~ hörmək* плесці кошык, *bir ~ üzüm* кошык вінаграду.

SƏBĪR¹ *isim* цярпенне; *~ir etmək* цярпець, зносіць, *~ri olmaq* мець цярпенне; *◇ ~ri tükənmək* не вытрымаць, лопнуць цярпенню; *◇ ~ kasası dolub* перапоўнілася чаша цярпення.

SƏBİR² *isim* чых, чханне; *~ gətirmək* чхаць, чхнуць; *◇ tək ~* адзін раз чых.

SƏBİRLİ *sifət* цярплівы, трывучы; *~ adam* цярплівы чалавек, *~ olmaq* быць цярплівым.

SƏBİRSİZ *sifət* нецярплівы; *~ adam* нецярплівы чалавек.

SƏBZƏ *isim* собір. зелень, зеляніна.

SƏBZƏLİ *sifət* з зелянінай; *~ qovurma* смажаніна з зелянінай.

SƏCDDƏ *isim* 1. чалабіцце; 2. пакланенне, схіленне; глыбокая пашана (павага); *◇ ~ etmək (eləmək)* пакланяцца, схіляцца.

SƏDAQƏT *isim* вернасць, адданасць; *anda ~* вернасць клятве, *dostluğa ~* вернасць дружбе, *~ göstərmək* праявіць адданасць.

SƏDAQƏTLİ *sifət* верны, адданы; *~ dost* верны сябар.

SƏDD *isim* 1. сцяна; *~ çəktək* узвесці сцяну; 2. перашкода; *möhkəm (keçilməz) ~* неадольная перашкода; *◇ Çin ~i* Кітайскі мур.

SƏDƏQƏ *isim* міласціна, міласць; *~ istəmək* хадзіць па міласці, жабраваць, *~ vermək* даваць міласціну.

SƏDƏF I *isim* перламутр, маціца *~lə bəzətmək* unpрыгожваць перламутрам; II *sifət* перламутравы, маціцовы; *~ diümtələr* перламутравы гузікі.

SƏDƏFLİ *sifət* перламутравы; *~ saz saz unpрыгожаны перламутрам.*

SƏDR *isim* старшыня; *iclasın ~i* старшыня сходу, *Ali təhkətənin ~i* старшыня Вярхоўнага суда.

SƏDRLİK *isim* старшынства; *~ etmək* старшынстваваць.

SƏFALİ *sifət* 1. маляўнічы; *~ güşə* маляўнічая мясцовасць (куток); 2. жыватворны; *~ diyar* жыватворны край.

SƏFƏH I *sifət* дурны, неразумны; *~ adam* дурны чалавек, *~ hərəkət* дурны ўчынак; II *isim* дурны, неразумны чалавек.

SƏFƏHLİK *isim* дурнота, дурасць, неразумнасць; глупства; *~ etmə* не рабі глупстваў.

SƏFƏR *isim* 1. падарожжа, вандраванне; *~ə çıxmaq* адправіцца ў падарожжа; 2. паездка; *qastrol ~i* гастрольная паездка; 3. візіт; *rəsmi ~* афіцыйны візіт, *~ etmək* зрабіць візіт.

SƏFƏRBƏRLİK *isim* мабілізацыя; *~ elan etmək* аб'явіць мабілізацыю.

SƏFİR I *isim* пасол; *~ rütbəsi* пасаду (ранг) пасла, *~in qəbulu* прыём пасла, *Azərbaycan Respublikasının Belarusiyadakı ~i* пасол Азербайджанскай Рэспублікі ў Беларусі; II *sifət* пасольскі; *~ səlahiyyətleri* пасольскія паўнамоцтвы, *~ saatı* пасольскі гадзіна.

SƏFİRLİK *isim* пасольства; *Belarusiyanın Azərbaycandakı ~yi* пасольства Беларусі ў Азербайджане, *~yə müraciət etmək* звярнуцца ў пасольства.

SƏHƏNG *isim* медны збан; *~i su ilə doldurmaq* напоўніць вадой медны збан.

SƏHƏR I *isim* раница, рана; ~ *açıldı* на стала раница, ~ə *yaхın* пад раницу; II *sifət* – ранишні; ~ *mehi* ранишні ветрык, ~ *şehi* ранишняя раса, ~ *saatları* ранишнія гадзіны; ◊ *axşamın xeyrindən ~in şəri yaxşıdır* переначуем, болей начуем.

SƏHHƏT *isim* здароўе; ~*ini qorutmaq* берагчы здароўе, ~*ini itirmək* страціць здароўе, ~*inə görə* на стане здароўя.

SƏHİFƏ *isim* старонка; *kitabın ~ləri* старонкі кнігі, *titul ~si* тытульная старонка, *təbtuat ~lərində* на старонках друку.

SƏHİFƏLƏMƏK *feil* 1. *bax Vərəqləmək*; 2. вярстаць, звярстаць; *kitabı ~* вярстаць кнігу.

SƏHİYYƏ *isim* ахову здароўя; ~ *işçiləri* работнікі аховы здароўя, ~ *müəssisələri* ўстановы аховы здароўя.

SƏHLƏNKĀR *sifət* нядбайны, безадказны, нядобрасумленны; ~ *işçi* нядбайны работнік.

SƏHLƏNKARLIQ *isim* халатнасць, няўважлівасць.

SƏHM *isim* акцыя (каштоўная папера); *təsisat ~ləri* ўстаноўчыя акцыі.

SƏHMDĀR I *isim* акцыянер; II *sifət* акцыянерны; ~ *müəssisəsi* акцыянернае прадпрыемства, ~ *sətiyyəti* акцыянернае таварыства.

SƏHNƏ *isim* сцэна; ~*уə* сцхтаг вуйсці на сцэну, ~ *ustaları* майстры сцэны.

SƏHRĀ *isim* пустыня; *qumlu ~* пясчаная пустыня, *Qaraqum ~si* пустыня Каракумы.

SƏHV I *isim* памылка; *grammatik ~* граматычная памылка, *texniki ~* тэхнічная памылка, ~ *buraxmaq* дапусціць памылку, ~ *etmək* памыляцца; ~*ləri düzəltmək* выпраўляць памылкі; II *sifət* памылковы, няправільны; ~ *təlumət* памылковае зьвязненне, ~ *savab* памылковы адказ.

SƏHVƏN *zərf* памылкова, па памылцы.

SƏHVSİZ I *sifət* беспамылковы; ~ *imla* беспамылковы дыктант; II *zərf* беспамылкова, без памылак; ~ *уызтаq* пісаць без памылак.

SƏXAVƏTLİ *sifət* шчодры; ~ *dost* шчодры сябар, ~ *olmaq* быць шчодрым.

SƏKİ *isim* тратуар; ~ *ilə getmək* ісці па тратуары.

SƏKKİZ *say* восем; ~ *kitab* восем кніг, ~ *saat* восем гадзіны.

SƏKKİZİNCİ *say* восьмы; ~ *sinif* восьмы клас, ~ *tərtəbə* восьмы паверх.

SƏKSƏN *say* восемдзесят; ~ *kilometr* восемдзесят кіламетраў, ~ *adam* восемдзесят чалавек.

SƏKSƏNİNCİ *say* васьмідзесяты; ~ *il-lər* васьмідзесятыя гады.

SƏKSƏNMƏK *feil* уздрыгваць, здрыгвацца, здрыгануцца.

SƏLANİYYƏTLİ *sifət* паўнамоцны; ~ *nümayəndə* паўнамоцны прадстаўнік.

SƏLƏM *isim* працэнт; ~ *ə pul vermək* выдаць грошы пад працэнтны.

SƏLİQƏ *isim* парадак; ~ *уаратmaq* стварыць парадак, ~*уə salmaq* прыводзіць у парадак (да парадку).

SƏLİQƏLİ I *sifət* акуратны; ~ *şagird* акуратны вучань; II *zərf* акуратно; ~ *уызтаq* пісаць акуратна, ~ *geyinmək* одэваться акуратно.

SƏLİQƏSİZ I *sifət* неакуратны, неахайны; ~ *узаq* неахайны дзіця; II *zərf* неакуратна; ~ *уызтаq* пісаць неакуратна.

SƏLİQƏSİZLİK *sifət* неакуратнасць, неахайнасць.

SƏMĀ *isim* неба, купал неба; *buludlu ~* хмарнае неба, *təvi ~* блакітнае неба, *ulduzlu ~* зорнае неба.

SƏMƏNİ *isim* сям'яні (прапрошчаныя пісанічныя збожжэ); ~ *қоутaq* выгадоўваць сям'яні.

SƏMƏRƏLİ I *sifət* 1. плённы; ~ *iş* плёная праца; 2. рацыянальны; ~ *təklif* рацыянальная прапанова; II *zərf* 1. плённа; ~ *işlətmək* плённа працаваць; 2. рацыянальна; ~ *istifadə etmək* рацыянальна выкарыстоўваць.

SƏMƏRƏSİZ I *sifət* 1. бескарысны; ~ *təşğələlər* бескарысныя заняткі; 2. няплённы, нежыватворчы; ~ *axtarışlar* няплённае пошукі; 3. нерацыянальны; ~ *istifadə* нерацыянальнае выкарыстанне; II *zərf* 1. бес-

карысна; 2. няплённа; ~ *işləmək* няплённа працаваць.

SƏMİMİ *sifət* шчыры, непрытворны; чыстасардэчны; ~ *dost* шчыры сябар, ~ *münasibət* шчырае стаўленне, ~ *söhbət* шчырая размова, ~ *olmaq* быць шчырым.

SƏMİMİYYƏT *isim* шчырасць, непрытворнасць; чыстасардэчнасць, душэўнасць.

SƏMİMİYYƏTLƏ *zərf* шчыра, сардэчна, ад усёй душы; ~ *cavab vermək* адказваць шчыра, ~ *əlini sıxmaq* шчыра паціснуць руку.

SƏMT I *isim* 1. бок; 2. напрамак, кірунак; *müxtəlif* ~*lərdə* ў варожасці напрамках, ~*ini dəyişmək* змяніць кірунак; II *sifət* спадарожны; ~ *küləyi spadarожны* вецер.

SƏN *əvəz.* ты; ~ *həmişə tənimmələsən* ты всегда со мной, ~*i təbrik edirəm* поздравляю тебя, ~*inlə fəxr edirik* гордимся тобой; ◊ ~ **Allah!** ради Бога!; ~ **dəmə** оказывается, ~ **girən kol deyil** не по зубам тебе, тебе не по плечу; ~ **hara bura hara!** какими судьбами!

SƏNAYÉ I *isim* прамысловасць, індустрыя; *ağır* ~ цяжкая прамысловасць, *yüngül* ~ лёгкая прамысловасць, *ueyinti* ~*si* харчовая прамысловасць, *avtomobil* ~*si* аўтамабільная прамысловасць, ~*nin inkişafı* развіццё прамысловасці; II *sifət* прамысловы, індустрыяльны; ~ *malları* прамысловыя тавары.

SƏNƏD *isim* дакумент; ~*lərini göstərmək* прад'явіць дакументы, ~*lərin qəbulu* прыём дакументаў, *saxta* ~ падроблены дакумент, ~*lərin yoxlanması* праверка дакументаў, *arxiv* ~*ləri* архіўныя дакументы.

SƏNƏDLİ *sifət* дакументальны; ~ *film* дакументальны фільм.

SƏNƏDSİZ *zərf* без дакумента.

SƏNƏK *isim* бax **Səhəng**.

SƏNƏT *isim* 1. прафесія; *müəllimlik* ~*i* прафесія настаўніка; 2. рамяство; *aşbazlıq* ~*i* рамяство кухары, *dərzilik* ~*i* кравецкіх рамяство; 3. майстэрства, мастацтва; *aktyorluq* ~*i* акцёрскае мастацтва.

SƏNƏTKĀR *isim* 1. майстар; 2. рамеснік.

SƏNƏTKARLÍQ *isim* майстэрства.

SƏNƏTŞÜNÁS *isim* мастацтвавед, мастацтвазнавец.

SƏNƏTŞÜNASLÍQ *isim* мастацтвазнаўства; ~ *doktoru* доктар мастацтвазнаўства.

SƏNGŌR *isim* акоп; ~ *qazmaq* рыць акоп.

SƏPƏLƏMƏK *feil* 1. раскідаць, раскідваць, параскідаць; *gübrəni* ~ раскідваць ўгнаенне; 2. распырскваць, распырскаць, параспырскваць; *suu* ~ распырскваць ваду; 3. сыпаць, пасыпаць; *qumu* ~ насыпаць пясок.

SƏPGİ *isim* сyp, высыпка.

SƏPİL|MƏK *feil* 1. сеяцца, быць пасеяным; *rambıq* ~*di* бавоўна пасеяны; 2. засявацца.

SƏPİN *isim* сяўба, сеянне, засеў; *yaz* ~*i* вясновы сяўба, ~ *vaxtı* час сяўбы.

SƏPMƏK¹ *feil* 1. сеяць, пасеяць; *toxum* ~ сеяць насенне, *taxıl* ~ сеяць збожжжа; 2. сыпаць, пасыпаць; *düz* ~ насыпаць солі; 3. насыпаць; *toyuqlara dən* ~ насыпаць збожжжа курам; 4. пырскаць, папырскваць, папырскаць; *su sərtək* папырскаць вадой.

SƏP|MƏK² *feil* высыпаць, павысыпаць; *üzüm* ~*ib* твар маё высыпала.

SƏRBƏST I *sifət* 1. свабодны; ~ *ticarət* свабодны гандаль; *giriş* ~*dır* уваход свабодны; 2. вольны; ~ *həyat* вольная жыццё, ~ *adam* вольны чалавек; ~ *güləş* вольная барацьба, ~ *mövzu* свабодная тэма; II *zərf* 1. свабодна, лёгка; ~ *danişmaq* свабодна (лёгка) гаварыць, ~ *hərəkət etmək* свабодна дзейнічаць; 2. вольна; *özünü* ~ *ararmaq* наводзіць сябе вольна.

SƏRBƏSTLİK *isim* свабода, самастойнасць, асабістая незалежнасць; ~ *vermək* даць свабоду, ~*uə can atmaq* імкнуцца да незалежнасці.

SƏRÇƏ I *isim* верабей; II *sifət* вераб'іны; ~ *yuvası* вераб'інае гняздо; ◊ **builki** ~ **bildirkinə cip-cip öyrədir** яйка курыцу вучыць.

SƏRƏNCĀM *isim* 1. распараджэнне, веданне; 2. загад, указанне, указ.

SƏRF: **sərf etmək** расходаваць, зрасходаваць, траціць, страчваць; *enerji* ~ *etmək* расходаваць энергію.

SƏRFƏLİ *sifət* выгадны; ~ *layihə* выгадны праект, ~ *alver* выгадная гандаль.

SƏRĞİ I *isim* выстаўка; *rəsmilər* ~si *выставка картин*; II *sifət* выставачны; ~ *pa-vilyonu* выставачны павільён.

SƏRHƏD I *isim* граница, мяжа; *dövlət* ~i *дзяржаўная граница (мяжа)*, *hava* ~i *паветраная мяжа*, ~i *roztaq* *парушыць мяжу*, ~də *qulluq etmək* *служыць на мяжы*; II *sifət* погранічны, памежны, сумежны; ~ *qoşunları* *памежныя войскі*, ~ *dirəyi* *памежны слуп*; ◇ ~ *qoytaq* *пэў ведаць меру чаму*.

SƏRHƏDÇİ I *isim* пагранічнік; II *sifət* пагранічны; памежны; ~ *dəstəsi* *памежная застава*.

SƏRXÓS I *sifət* п'яны, ап'янелы; ~ *kishi* *п'яны мужчына*; II *isim* п'яны, п'яная; ~ *ol-taq* *п'янец, ап'янец*; ~*ları ayultma məntəqəsi* *выцвярэннік*.

SƏRXOŞLÚQ *isim* п'янства; ~ *etmək* *п'янстваваць*.

SƏRİN I *sifət* халаднаваты; ~ *su* *халаднаватая вада*, ~ *hava* *халаднаватае надвор'е*; II *isim* прахалода; *aхşat* ~i *вячэрняя прахалода*, ~də *oturtaq* *сядзець на прахалодзе*; ◇ *ürəyini* ~ *saxla* *не хвалюся, не турбуюся*.

SƏRINKÉŞ *isim* вентылятар.

SƏRİNLİK *isim* 1. прахалода, халадок; 2. халаднаватасць; *havanın* ~yi *халаднаватасць паветра*.

SƏRMAÝ *isim* інвестыцыя; ~ *qoyta* *інвесціраванне, інвестыцыя*, ~ *qoytaq* *інвесціраваць*.

SƏRMƏK *feil* 1. слаць, паслаць; *döşə-təuə xalça* ~ *паслаць дыван на падлогу*; 2. расцілаць, складаць; 3. развешваць, развесіць; *paltar* ~ *развешваць бялізну*.

SƏRNIŞİN I *isim* пасажыр; *uşaqlı* ~lər *пасажыры з дзецьмі*; II *sifət* пасажырскі; ~ *qatarı* *пасажырскі поезд*.

SƏRRÁST I *sifət* меткі, трапны; ~ *atəş* *меткі (трапны) стрэл*, ~ *cavab* *трапны (удалы) адказ*; II *zərf* метко, трапна; ~ *atmaq* *трапна страляць*.

SƏRSƏM I *sifət* звар'яцелы, ненармальны, псіхічна хворы; II *isim* вар'ят.

SƏRSƏRİ I *sifət* 1. бадзяжны, вандроўніцкі; вандроўны; ~ *həyat* *вандроўная жыцц-*

цё; 2. вар'яцкі, шалёны; ~ *gülüş* *шалёны смех*; II *isim* вар'ят.

SƏRT *ifət*s 1. цвёрды; ~ *daş* *цвёрды камень*, ~ *metallar* *цвёрдыя металы*; 2. суровы; ~ *adam* *суровы чалавек*, ~ *iqlim* *суровы клімат*, ~ *qış* *суровая зіма*.

SƏRTLİK *isim* 1. цвёрдасць; 2. суровасць.

SƏRV *isim* кіпарыс.

SƏRVƏT *isim* 1. багацце; *təbii* ~lər *прыродныя багацці*; 2. скарб; *yeraltı* ~lər *скарбы непраў*; 3. каштоўнасць; *maddi və tənəvi* ~lər *матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці*.

SƏS I *isim* 1. голас; *zəif* ~ *слабы голас*, ~*indən tanınmaq* *даведацца па голасе*, ~i *titrəyir* *голос дрыжыць*, ~*ini ucaltmaq* *павысіць голас*; 2. гук; *addım* ~i *гук крокаў*; 3. шум, гоман; *küləyin* ~i *шум ветру*; ~ *salmaq* *(elətmək)* *шумець, гаманіць*; II *sifət* 1. галасавой; ~ *telləri* *галасавыя звязкі*; 2. гукавы; ~ *dalğaları* *гукавыя хвалі*, ~ *sistemi* *гукавая сістэма*, ~ *tərkibi* *гукавы склад*; ◇ ~ *vermək* *галасавваць*, ~ə *qoytaq* *ставіць, паставіць на галасаванне*.

SƏSLƏNDİRMƏK *feil* агучваць, агучыць; *filmi* ~ *агучваць фільм*.

SƏSLƏN|MƏK *feil* гучаць; *musiqi* ~ir *гучыць музыка*, *qürurla* ~ir *гучыць горда*, *inandırıcı* ~ir *гучыць пераканаўча*.

SƏSSİZ *sifət* 1. беззвучны; ~ *gülüş* *беззвучны смех*; 2. бесшумны; ~ *tarança* *бесшумны пистолет*; 3. тихий; ~ *küçə* *тихая улица*.

SƏSVERMƏ *isim* галасаванне; *açiq* ~ *адкрытае галасаванне*, *gizli* ~ *тайнае галасаванне*.

SƏSYAZMÁ *isim* гуказапіс; ~ *studiyası* *студыя гуказапісу*.

SƏTH I *isim* паверхня; *düz* ~ *роўная паверхня*, *Ayın* ~i *паверхня Месяца*, *Yerin* ~i *паверхня Зямлі*; II *sifət* паверхневы; ~ *suları* *паверхневыя вады*.

SƏTHİ I *sifət* паверхневы; ~ *bilik* *павярхоўныя веды*; II *zərf* павярхоўна; ~ *yaşa-taq* *падыходзіць павярхоўна*.

SƏTİR *isim* радок; *birinci* ~ першы радок, *bir peçə* ~ *buraxmaq* прапусціць некалькі радкоў, *təzə ~dəp yazmaq* пісаць з новага радка.

SƏTİRALTI *sifət* 1. падрадковы; ~ *işarə* падрадковы знак; 2. літаральны, даслоўны; ~ *tərcümə* літаральны пераклад.

SƏTİRÜSTÜ *isim* надрадковы; ~ *işarə* надрадковы знак.

SƏVİYYƏ *isim* узровень; *çayda suyun* ~ *si* узровень вады ў рацэ, *dəniz* ~ *si* узровень мора; *uyksək* ~ *də* на вышэйшым ўзроўні.

SƏY¹ *sifət* дурны, неразумны.

SƏY² *isim* стараннасць, старанне, шчырасць; ~ *lə işləmək* працаваць з вялікім стараннасцю.

SƏYAHƏT *isim* падарожжа; ~ *etmək* падарожнічаць.

SƏYAHƏTÇI *isim* падарожнік, падарожніца.

SƏYLƏ *zərf* старанна, рупліва; ~ *oxumaq* старанна вучыцца.

SƏYYAH *isim* падарожнік, падарожніца; вандроўнік, вандроўніца.

SƏYYAR *sifət* вандроўны, перасовачны; ~ *ticarət* перасовачная гандаль, ~ *kitabxana* перасовачная бібліятэка.

SİÇRA|MÁQ *feil* 1. ускакваць, ускочыць; *atın belinə* ~ *uskochyçь* на каня, *yerinə* ~ *uskochyçь* з месца; 2. выскачыць, павыскакваць; *rəncərədən* ~ *выскачыць* з окна; 3. пырсаць, пырснуць; *üstümə su* ~ *dı* вада пырнула на мяне, *palçıq* ~ *dı* пырнула гразь.

SİÇRAYIŞ *isim* скачок.

SİĞÁL *у* спалучэнні ~ *çəktək* гладзіць, пагладжваць.

SİĞALLAMÁQ *feil* гладзіць, пагладжваць; *uşağın başını* ~ *гладзіць* дзіця на галоўцы.

SİĞINACAQ *isim* 1. прыстанішча, прыстанак, прытулак; *özünə* ~ *tartaq* знайсці сабе прыстанішча; 2. укрыццё, сховішча; *yeraltı* ~ *падземнае* сховішча.

SİĞİR *isim* лось.

SİĞIRCİN *isim* шпак.

SİĞ|MÁQ *feil* змяшчацца, умяшчацца, тоўпіцца; *kitablar şaka* ~ *tür* кнігі не змяш-

чаюцца ў шафе; ♦ *ağla* ~ *tür* розуму ня постижимо; *dərisinə* ~ *tamaq* (~ *ışmataq*) заплысці тлушчам.

SİĞORTÁ *hüq. iqt. I isim* страхаванне; *dövlət* ~ *si* дзяржаўнае страхаванне, *ətlak* ~ *si* маёмаснае страхаванне; II *sifət* страхавы; ~ *vergisi* страхавое абкладанне, ~ *agenti* страхавы агент; ~ *etdirmək* застрахаваць.

SİĞORTALAMÁQ *feil* страхавачь, застрахавачь; *həyatını* ~ *страхавачь* жыццё, *ətlakını* ~ *страхавачь* маёмасць.

SİĞORTALI *sifət* страхавачь; ~ *maşın* страхавачь машына.

SIX I *sifət* 1. часты, густы; ~ *dişlər* частыя зуб'і, ~ *qaşlar* густыя бровы, ~ *kolluq* густыя зараснікі; 2. песны; ~ *əlaqə* цесная сувязь; II *zərf* часта, густа; *şitili* ~ *əktək* часта пасадзіць расаду.

SIXÁC *isim* заціск, клямар.

SIXICI *sifət* 1. заціскай; ~ *vintlər* заціскныя шрубы; 2. націскны; ~ *dəzğah* націскны станок.

SIXIL|MÁQ *feil* 1. сжыматся, сжаться; *yaу* ~ *ır* пружына сжыматся; 2. прыжыматся, прыжыцца; *divara* ~ *прыжыцца* к стене, *uşağ anasına* ~ *dı* ребёнок прыжыцца к матери.

SIXIŞDIRMÁQ *feil* 1. прыгнятаць, уціскаць; 2. адціскаць, адціснуць, цясніць, пацясніць; *düşməni* ~ *адціскаць* ворага.

SIXLAŞMÁQ *feil* ціскацца, ціснуцца; *avtobusda* ~ *ціскацца* ў аўтобусе.

SIXLÍQ *isim* 1. шчыльнасць; *mayenin* ~ *ği* шчыльнасць вадкасці, *əhalinin* ~ *ği* шчыльнасць насельніцтва; 2. самкнутасць; *sərgələrin* ~ *ği* самкнутасць шэрагаў.

SIX|MÁQ *feil* 1. ціскаць, ціснуць, паціскаць, паціснуць, выціскаць, выціснуць; *əlini* ~ *ціснуць* руку, *limonu* ~ *taq* ціснуць (выціскаць) лімон, *üzümün şirəsini* ~ *выціскаць* сок з вінаграда; 2. прыціскаць, прыціснуць; *divara* ~ *прыціснуць* да сцяны, *döşünə* ~ *прыціснуць* да грудзей; ♦ *gözünün qorasını* ~ *taq* плакаць, ліць слёзы; ~ *ib* *suyunu çıxartmaq* выціскаць, выціснуць усе сокі.

SILDIRİM *sifət* круты, стромкі, абрывісты; ~ *qaya* абрывістая скала.

SINÁ|Q I *isim* 1. выпрабаванне; *təyyarə-nin ~ği* выпрабаванне самалёта, *~qdan keç-tək* прайсці выпрабаванне; 2. проба; *~q gö-türtək* ўзяць пробу; II *sifət* 1. выпрабавальны; *~q müddəti* выпрабавальны тэрмін, *~q uşıçı* выпрабавальны палёт; 2. пробны; *~q dərsi* пробны ўрок, *~q çəkilişləri* пробныя здымкі, *~q nüsxəsi* пробны экзэмпляр.

SINAMÁQ *feil* 1. выпрабаваць, правяраць; *taşını ~* выпрабаваць машыну, *doştını ~* правяраць друга; 2. спрабаваць, апрабаваць; *özünü ~* спрабаваць сябе, *yeni texnikanı ~* апрабаваць новы тэхніку; *bəxtini ~* спрабаваць ішчасце.

SINAN|MÁQ *feil* выпрабоўвацца, быць выпрабаваным.

SINDIRMÁQ *feil* 1. разбіваць, разбіць; *boşqabı ~* разбіць талерку, *güzgünü ~* разбіць люстэрка, *daşla ~* разбіць каменем; 2. ламаць, зламаць, паламаць; *ağacları ~* ламаць дрэвы, *buzı ~* зламаць лёд; 3. узломліваць, узламаць; *qarını ~* узламаць дзверы, *qifili ~* узламаць замок; **♦** *baş ~* ламаць галаву; *könülünü (ürəyini, qəlbini) ~* крыўдзіць, пакрыўдзіць, наносіць, нанесці крыўду.

SINIXMÁQ *feil* асунуцца, змарнець.

SINÍ|Q I *sifət* 1. разбіты; *~ qab* разбіты посуд; 2. біты; *~ uyturta bítəe* яйка, *~ şüşə-lər bítəy* шкла; 3. ламаны, зламаны, паламаны; *~ ouuncaqlar* зламаныя цацкі; II *isim* пералом; *bazu süttüyünün ~ği* пералом базавы косткі, *açıq ~* адкрыты пералом.

SINIQCÍ *isim* кастапраў.

SIN|MÁQ *feil* 1. разбівацца, разбіцца; *şüşə ~di* шкло разбілася; 2. ламацца, зламацца, паламацца; *budaqlar ~ırdı* галінкі ламаліся, *biz ~ır* лёд ламаецца; 3. пераломлівацца, пераламацца; *ayağı ~dı* нага яго пераламалася; **♦** *ürəyi ~maq* пакрыўдзіцца, быць у крыўдзе.

SIRÁ I *isim* 1. рад, шэраг; *ikinci ~da* отурмаг сядзець у другім радзе, *ordu ~larında* хідмэт етмэк служыць у радах арміі, *ön ~larda* у першых радах (шэрагах), *bir ~ alim-lər* рад (шэраг) вучоных, *~ya* дурмаг станавіцца у шэраг; 2. парадак; *əlifba ~sı* алфавітны парадак, *~nı* розтаг парушыць парадак;

~ ilə на парадку; II *sifət* парадкавы; *~ nömrəsi* парадкавы нумар, *~ sayları* парадкавыя лічэбнікі; **♦** *~dan çıxmaq* выйсці (выходзіць) з ладу, выбываць (выбыць) з ладу.

SIRAVÍ *sifət* радавы; *~ işçi* радавы работнік, *~ əsgər* радавой салдат.

SIRĜÁ *isim* завушніца; *qızıl ~* залатыя завушніцы, *~ taxmaq* насіць завушніцы; **♦** *qu-lağında ~ olsun* засячы сабе на лбе (на носе).

SIRIQLÍ I *sifət* падшываны; *~ yorğan* падшывная коўдра, *~ şalvar* падшыўныя штаны; II *isim* падшыванка, ватоўка.

SIRIMÁQ *feil* прашываць, прашыць, выштабнаваць, праштабнаваць; *yorğanı ~* праштабнаваць коўдру.

SIRSIRÁ *isim* 1. лядзях, лядзяк; 2. галалёдзіца, галалёд.

SIRTÍQ I *isim* нахабны; *~ adam* нахабны чалавек, *~ baxış* нахабны погляд; II *zərf* нахабна; *özünü ~* апартамак трымацца нахабна.

SIRTIQLÍQ *isim* нахабнасць, нахабства; *~ etmək* нахабнічаць, паступаць нахабна.

SİYÍQ I *sifət* вадкі; *~ yetək* вадкая ежа, *~ məhlul* вадкі раствор; II *isim* каша; *südlü ~* малочная каша.

SIZANÁQ *isim* прышч, прышчык, прышчынак.

SIZILDA|MÁQ *feil* ныць; *ayaqlarım ~uır* ногі ньюць.

SIZ|MÁQ *feil* сачыцца; *su ~ır* вада сачыцца.

SİCÁN I *isim* мыш; *çöl ~ı* мыш-палёўка; II *sifət* мышыны; *~ deşiyi* мышыная нара, *~ tələsi* настка, *~ balası* мышаня (мышанё).

SİÇOVÚL I *isim* пацук; II *sifət* пацучыны; *~ dərtanı* пацучыны яд.

SİDİ|K I *isim* мача; *~yün* müayinəsi абследаванне мачы; II *sifət* мачавы; *~ kışəsi* мачавы пузыр, *~ daşları* мачавыя камяні; *~ axarı* мачаточнік, *~ ifrazı* мачавыдзяленне.

SİDİKQOVUCU *sifət* мачагонны; *~ dərmanlar* мачагонныя лякарства.

SİDR I *isim* кедр; II *sifət* кедравы; *~ meşəsi* кедравы лес.

SĪFARİŞ *isim* 1. заказ; ~*lärin qəbulu* приём заказаў; 2. заяўка; ~ *etmək (vermək)* заказаць, ~*lə* на заказе.

SĪFARİŞÇİ *isim* заказчык.

SĪFARİŞLİ *sifət* заказны; ~*li məktub* заказыны пісьмо.

SĪFƏT¹ *isim* бax Üz.

SĪFƏT² *isim dilç.* приметнік; *nisbi* ~*lär* односныя приметнікі, ~*in müqayisə dərəcəsi* вышэйшая ступень приметніка.

SĪKKƏ *isim* манета; *qızıl* ~ залатая манета, *beş qəpiklik* ~ манета ў пяць капеек, ~ *kəsmək* чаканіць манеты.

SĪLĀH I *isim* 1. зброя; *atom* ~ і атамная зброя, *kimyəvi* ~ хімічная зброя, *odlu* ~ агнястрэльная зброя, ~*i təhvil vermək* скласці зброю; 2. узбраенне; *yeni* ~ *növləri* новыя віды узбраення; II *sifət* зброевы; ~ *anbarı* зброевы склад, ~ *zavodu* зброевы завод; ◇ ~*a sarılmaq* брацца, ўзяцца за зброю; ~ *tədbiq etmək* ужываць, прымяніць зброю.

SĪLAHDĀŞ *isim* саратнік, паплечнік.

SĪLAHLANDIRMAQ *feil* узбройваць, узброіць; *ordunu* ~ узбройваць войска.

SĪLAHLANMAQ *feil* вооружацца, вооружыцца.

SĪLAHLI *sifət* узброены; ~ *əsgərlər* узброеныя салдаты, ~ *dəstələr* узброеныя атрады; ◇ ~ *quvvələr* узброеныя сілы.

SĪLAHSİZ *sifət* няўзброены, бяззбройны; ~ *adamlar* бяззбройныя людзі.

SĪLİN|MƏK *feil* сцірацца, сцерціся; *yazılar* ~*ib* запісы сцерліся; *hesabından* ~*tək* спісвацца, быць спісаным.

SĪLKƏLƏMƏK *feil* трэсці, патрэсці, падтрасаць; *əlini* ~ *trəscü* руку, *halçanı* ~ *trəscü* дыван.

SĪLKƏLƏN|MƏK *feil* 1. трэсціся, патрэсціся, папатрэсціся; *partlayışdan ev* ~*di* дом патрэсціся ад выбуху, *ağaclar küləkdən* ~*ir* дрэва трэсцацца ад ветру, *arabada*; 2. стрясануцца, скалануцца; *yer* ~*di* зямля страсянулася.

SĪLLƏ *isim* аплявуха, поўха; ~ *vurmaq* кіта даць аплявуху каму.

SĪLLƏLƏMƏK *feil kimi* даваць, даць аплявуху.

SĪLLƏLƏN|MƏK *feil* атрымаць аплявуху.

SĪLMƏK *feil* 1. выціраць, выцерці; *əlini* ~ *выцерці* рукі, *üzünü* ~ *выцерці* твар, *ləkəni* ~ *выцерці* пляма; 2. сціраць, сцерці; *şəkli rozanla* ~ *сцерці* малюнак гумкай, *lövəni* ~ *сцерці* з дошкі; 3. выкрэсліваць, выкрасліць, выкасаваць, павыкасоўваць; *adını siyahıdan* ~ *выкрасліць* імя з спісу, *hesabdan* ~ *спісваць*, *спісаць*.

SĪLSİLƏ *isim* 1. ланцуг; *adalar* ~*si* ланцуг *выспаў*, *dağ* ~*si* горная ланцуг; 2. цыкл; *mühazirələr* ~*si* цыкл лекцый, *şerlər* ~*si* цыкл вершаў.

SĪM *isim* 1. струна; *kamancanın* ~*ləri* струны каманчы, *sazın* ~*i* струна саза; 2. провад, дрот; *telefon* ~*i* тэлефонная дрот, *elektrik* ~*i* электрычны провад.

SĪMÁ *isim* 1. твар; *gözəl* ~ прыгожы твар, ~*sinə* *itirmək* сціраць твар; 2. аблічча; *insanın təpəvi* ~*si* маральнае аблічча чалавека, *şəhərin* ~*si* аблічча горада; *sizin* ~*nızda* ... у вашым твары.

SĪMASİZ *sifət* безаблічны; ~ *adam* безаблічны чалавек.

SĪMLİ *sifət* струнны; ~ *alətlər* струнныя інструменты, ~ *orkestr* струнны аркестр, ~ *kvarter* струнны квартэт.

SĪMSİZ *sifət* 1. бязструнны; ~ *alətlər* бязструнныя інструменты; 2. бяздротавы; ~ *rabitə* бяздротавыя сувязь.

SĪNCÁB I *isim* вавёрка; II *sifət* вавёркавы, вавёрчын; ~ *xəzi* вавёркавы футра.

SĪNƏ *isim* грудзі; ~*sinə sıxmaq* прыціснуць да грудзей, ~*si xışıldayır* ў яго хрыніць у грудзях; ◇ ~*sinə dağ çəkmək* прычыняць, прычыніць боль, ~*sinə döymək* біць (сябе) у грудзі.

SĪNFI *sifət* класавы; ~ *tübarizə* класавая барацьба, ~ *maraqlar* класавыя інтарэсы.

SĪNİ *isim* паднос.

SĪNİF I *isim* клас; *aşağı* ~*lər* малодшыя класы, *ibtidai* ~*lər* пачатковыя класы, *üçüncü* ~ *trəci* клас, *beşinci* ~*ə* кэстэк перайсці ў

пята клас; II *sifət* класны; ~ *rəhbəri* класны кіраўнік, ~ *dəftəri* класная сшытак; *sinif otağ* клас, ~ *yoldaşı* аднакласнік, аднакласніца, ~ *nümayəndəsi* стараста.

SĪNĪFDĀNKĀNĀR *sifət* пазакласная; ~ *iş* пазакласная работа.

SĪNİR I *isim* нерв; *eşitmə* ~i слышавы нерв, *görmə* ~i зрокавы нерв; II *sifət* нерво-вы; ~ *sistemi* нервовае сістэма, ~ *hüceyrələri* нервовыя клеткі.

SĪRDÁŞ *isim* сябар; *özünə* ~ *axtarmaq* шукаць сабе сябра, *ümrək* ~ сардэчны сябар.

SĪRKŌ¹ I *isim* воцат; *üzüm* ~si вінаградны воцат, *tünd* ~ моцны воцат; II *sifət* воцатны; ~ *turşusu* воцатная кіслата.

SĪRKŌ² *isim* гніда.

SĪRLİ *sifət* 1. таямнічы, таемны; ~ *aləm* таямнічы свет, ~ *işarələr* таямнічыя знакі; 2. загадкавы; ~ *hadisələr* загадкавае здаренне.

SĪRLİLİK *isim* 1. таямнічасць, таемнасць; 2. загадкаваасць.

SĪRR *isim* тайна, таямніца, сакрэт; *ailə* ~ сямейная таямніца, *hərbi* ~ ваенная тайна, *təbiət* ~ *ləri* таямніцы прыроды *müvəffəqiyyət* ~i сакрэт поспеху; \diamond ~ *vermək* выдаваць, выдаць сакрэт; ~ *saxlamaq* трымаць у тайне.

SĪTAYİŞ *isim* пакланенне; ~ *etmək* пакланяцца.

SĪYAHİ *isim* список; *şagirdlərin* ~si *cnic* вучняў, ~ *tutmaq* скласці *cnic*, ~ *üzrə* на *cnice*.

SĪYAHİYAALINMÁ *isim* пераніс; *əhəlinin* ~si *peraníc* насельніцтва.

SĪYASƏT *isim* палітыка; *daxili* ~ унутраная палітыка, *xarici* ~ знешняя палітыка.

SĪYASƏTÇİ *isim* палітык; *müdrək* ~ мудры палітык.

SĪYASƏTŞÜNÁS *isim* палітолаг.

SĪYASİ *sifət* палітычны; ~ *mübarizə* палітычная барацьба, ~ *dustaq* палітычны зняволены, ~ *ədəbiyyat* палітычная літаратура.

SĪYƏNŌK *isim* селядзец, селядзец;

SĪYİRMƏ I *isim* 1. засаўка, завала; *qarıntı* ~i засаўка дзверы; 2. скрынка, скрыня; *masanın* ~i скрыня стала.

SĪYİRMƏK *feil* 1. вынімаць, выняць; *qılıncı* ~ вынімаць меч.

SİZ *əvəz.* вы; ~ *harada* *oxuyursunuz?* дзе вы вучыцеся? ~ *kimsiniz?* хто вы? *biz* ~i *gözləyirdik* мы чакалі вас, *mən* ~inlə *gedəcəyəm* я пайду з вамі; \diamond ~ *deyən* *oldu* ваша ўзяла.

SİZİN *əvəzlik* ваш; ~ *ev* ваш дом, ~ *dostunuz* ваш сябар.

SİZCƏ *zərf* па-вашаму; *qoy* ~ *olsun* няхай будзе па-вашаму.

SOBÁ *isim* печ, печка; ~ni *qalataq* паліць печ, *domna* ~si *do*менная печ.

SOĞÁN I *isim* цыбуля; ~ *əktək* пасадзіць цыбулю, ~ *ləki* градка цыбулі, *göy* ~ зялёная цыбуля, *baş* ~ рэпчатая цыбуля, ~ *doğrmaq* нарэзаць цыбулі; II *sifət* цыбульны; ~ *qabığı* цыбульня шалупінне.

SOĞANÁ|Q *isim* цыбуліна: 1) *patəy*шчанаіа частка сцябла некаторых раслін; *zanbağın* ~ *ğı* цыбуліна цюльпана; 2) галоўка цыбулі.

SOX|MÁQ *feil* соваць, сунуць; *əlini* *ci-binə* ~du сунуў руку ў кішэню.

SOXULCÁN *isim* дажджавы (земляны) чарвяк.

SOXUL|MÁQ *feil* 1. лезці; *otağa* ~maq лезці ў пакой; 2. урывацца, уварвацца; *düş-tən* *toğrağ*ıtıza ~ub *vorağ* уварваўся ў нашы землі.

SOL *isim* левы; ~ *əl* левая рука, *yolun* ~ *tərəfi* левы бок дарогі, ~ *sahil* левы бераг.

SOLAXÁY *sifət* ляйша, ляўшун.

SOLĠŪN *sifət* 1. бледны; ~ *yanıqlar* бледныя шчокі; 2. завялы; ~ *çiçəklər* завялыя кветкі.

SOLĠUNLAŞMÁQ *feil* 1. бляднець, пабляднець; 2. блякнуць, паблякнуць, зблякнуць.

SOLĠUNLÚQ *isim* 1. бледнасць; 2. блякласць.

SOL|MÁQ *feil* вянуць, завянуць; *yar-raqlar* ~ur *liscə* вянуць.

SOLUX|MÁQ *feil* *bax* **Solmaq.**

SON I *isim* канец; *küçənin* ~и канец вуліцы, *ayın* ~и канец месяца, *dərsin* ~и канец урока; II *sifət* 1. канчатковы; ~ *təqsəd* кан-

чатковая мэта, ~ *nəticə* канчатковы вынік, ~ *qərar* канчатковае рашэнне, 2. апошні; ~ *dəqiqə* апошняя хвіліна, ~ *zəng* апошні званок, ~ *vaxtlar* ў апошні гадзіну, ~ *günlər* ў апошнія дні, ~ *illər* апошнія гады, ~ *dəfə* ў апошні раз; 3. заключны (завяршальны); ~ *tür* заключны тур ~ *qoutaq* пэў пакласці канец чаму; ~ *damla qapınadək* да апошняй каплі (кроплі) крыві; ~ *dərgəsə* ў вышэйшай ступені, выключна, вельмі.

SONBEŞİK *isim* паследыш.

SONLÚQ *isim* 1. *dilç.* канчатак; флексія; *hal -ları* склонавыя канчаткі; 2. канец.

SONRÁ *I zərf* потым, затем; ~ *deyərət* потым скажу; ~ *baхаrıq* потым паглядзім; II *qoşta* 1. пасля; *dərsdən* ~ пасля ўрокаў, *iş-dən* ~ пасля працы; 2. праз; *bir saat sonra* праз гадзіна, *beş il* ~ праз пяць гадоў, *bir az* ~ праз некаторы час; *bundan* ~ пасля гэтага.

SONRADÁN *zərf* потым, пазней, пасля; ~ *başa düşmək* потым зразумець.

SONRAKÍ *sifət* наступны, далейшы; ~ *nəşillər* наступныя накаленні, ~ *hadisələr* наступныя падзеі; \diamond ~ *peşmançılıq fayda verməz* пазней раскаянне бескарысна (карысці не дае).

SONRALÁR *zərf* потым, у наступстве.

SONSUZ¹ *sifət* бязмежны, бясконцы; ~ *səhra* бязмежная стэп, ~ *meşələr* бясконцыя лясы, ~ *məhəbbət* бязмежная любоў.

SONSUZ² *sifət* 1. бяздзетны; 2. бяс-плодны; ~ *kişi* бясплодны мужчына.

SONSUZLÚQ¹ *isim* бязмежнасць, бяс-концасць.

SONSUZLÚQ² *isim* бясплоднасць.

SONUNCÚ *sifət* 1. апошні; ~ *dərs* апошні урок, ~ *imkan* апошняя магчымасць; 2. канцавы; ~ *dayanacaq* канцавы прыпынак; 3. канчатковы; ~ *nəticə* канчатковы вынік, ~ *qərar* канчатковае рашэнне; 4. заключны; ~ *mərhələ* заключны этап.

SORÁIQ *isim* вестка; ~ *kitabçası* даведнік; ~ *vertək* наведамляць, наведаміць; ~ *ğit* алтақ атрымаць вестку.

SORGÚ *I isim* 2. апытанне; ~ *keçirtmək* праводзіць апытанне, ~ *nün nəticələri* вынікі

апытання; 3. запыт; *deputat* ~ *su* запыт дэпутата; II *sifət* апытальны; ~ *vərəqəsi* апытальны ліст.

SORMAQ *feil* ссаць; *əmtiyi* ~ ссаць соску; 2. смактаць, усмактаць, усмоктаць, вы-смоктаць; *qanı* ~ высмоктаць кроў.

SORUŞMAQ *feil* 1. пытаць, пытацца, спытаць; *adını* ~ пытаць імя, *yoldaşından* ~ пытацца у таварыша; 2. апытваць, апытаць *dərs* ~ апытаць вучняў.

SOVQÁT *isim* падарунак, гасцінец; *qiy-mətli* ~ *dəpazə* падарунак.

SOYUQLAMAQ *feil* прастуджвацца, застудзіцца; *bərk* ~ моцна застудзіцца.

SOYUL|MAQ *feil* 1. ачышчацца, быць вычышчаным; *soğan* ~ *ub* лук ачышчан; 2. абдзіраць, быць абадраным; *dərisini* ~ абад-раць шкуру.

SOYUNACAQ *isim* раздевальня, рас-пранальня.

SOVUR|MAQ *feil* 1. веяць, правяяць, абвейваць, абвеяць; *taxlı* ~ *taq* веяць пшані-цу; 2. развейваць, развеяць, размятаць; *külək tozu* ~ *du* вецер развеяў запал.

SOVUŞ|MAQ *feil* 1. праносіцца, пра-несціся; 2. мінуць, прамінуць; *təhlükə* ~ *du*.

SOY *isim* род.

SOYÁD *isim* прозвішча; *adını* *və* ~ *im* *yazmaq* напісаць сваё імя і прозвішча.

SOYDÁŞ *isim* 1. родзіч, супляменнік; 2. суайчыннік.

SOYĞUNÇÚ *isim* 1. грабежнік, грабеж-ніца, рабаўнік, рабаўніца, разбойнік, разбой-ніца.

SOYĞUNÇULÚQ *isim* 1. рабаванне, рабаўніцтва, разбойніцтва; 2. марадзёрства.

SOYQIRÍM *isim* генацыд.

SOYMAQ *feil* 1. абіраць, абабраць; *so-ğan* ~ абіраць лук, *kartof* ~ абіраць бульбу, *alma* ~ абабраць яблык; 2. здзіраць, садраць, абдзіраць, абадраць; *qoyunun dərisini* ~ сад-раць шкуру з барана, *ağacın qabığı* ~ сад-раць кару з дрэва; 3. абіраць, абабраць, ад-няць всё.

SOYUDUCÚ I *isim* халадзільнік; *məişət* ~*su* бытавой халадзільнік; II *sifət* 1. халадзільны; ~ *sihaz* халадзільны апарат.

SOYÚQ I *sifət* халодны; ~ *hava* халоднае надвор'е, ~ *külək* халодны вецер, ~ *qıç* халодная зіма, ~ *otaq* халодная пакой, ~ *yetəklər* халодныя стравы; ~ *münasibətlər* халодныя адносiны; II *isim* холад; ~*lar düşdü* наступiлі холаду, ~*dən donmaq* скарчанець ад холаду, ~*dən qorxmaq* баяцца холаду; III *zərf* холадна; ~ *qarşılamaq* холадна сустрэць, *təpə* ~*dur* мне холадна, *bu gün* ~*dur* сёння холадна; ♦ ~ *müharibə* халодная вайна; ~ **silah** халодная зброя; ~ *dəutək* застуживацься, застудзіцца.

SOYUQDƏYMƏ *isim* прастуда; ~ *dərmanları* лекі ад прастуды, ~*dən özünü qorumaq* берагчы сябе ад прастуды.

SOYUQQANLI *sifət* спакойны, стрыманы; ~ *olmaq* быць спакойным.

SOYU|MÁQ *feil* 1. ахалоджвацца, астуджвацца, астудзіцца; *soba* ~*du* печ астудзіць; 2. халаднець, пахаладзець; *hava* ~*du* наветра пахаладзеў, *su* ~*yub* вада пахаладзела; 3. астываць, астыць; *çay* ~*du* чай астыў, *xörək* ~*yur* абед астывае; *işdən* ~ астыць да працы, *hirsini* ~*du* гнеў астыў.

SOYUNDURMÁQ *feil* 1. распранаць, распрануць; *uşağı* ~ распрануць дзіцяці; 2. разуваць, разуць.

SOYUN|MÁQ *feil* распранацца, распрануцца; *qarderobda* ~ распранацца ў гардэробе, *qırçağa qədər* ~ распранацца да пояса.

SOYUTMÁ *isim* ахаладжэнне; ~ *sistemi* сістэма ахаладжэння.

SOYUTMÁQ *feil* астужаць, астудзіць, астуджаць; *siyu* ~ астудзіць ваду, *otağı* ~ астудзіць пакояў ♦ *hirsini* ~ сцішаць, прыцішыць гнеў.

SÖHBƏT *isim* 1. гутарка; *maraqlı* ~ цікавая гутарка, ~ *etmək* гутарыць; 2. размова, гаворка; *açıq* ~ ічырая размова, *telefon* ~ і тэлефонная размова, ~*ə qarışmaq* умяшацца ў размову; ♦ ~*ə tutmaq* далучаць, уключыць у размову, разгаварыць.

SÖHBƏTCİL *sifət* гаваркі, гаварлівы, гаманлівы; ~ *adam* гаваркі чалавек.

SÖKMƏK *feil* 1. пароць, распорваць, расшываць, расшыць; *tikişi* ~ *paroçy* кашулю; 2. разбіраць, разабраць; *saati* ~ *razbiraçy* гадзіны, *divarı* ~ *razbiraçy* сцяну; 3. зносіць, знесці; *köhnə evləri* ~ зносіць старыя дамы.

SÖKÜK *sifət* пораты, распораты; ~ *pal-tar* пораты плацце.

SÖKÜLMƏK *feil* пароцца, распорвацца, быць распоратай.

SÖNDÜRMEK *feil* гасіць, пагасіць, тушыць, патушыць; *yanğıni* ~ патушыць пажар, *lampayı* ~ патушыць лямпу.

SÖN|MƏK *feil* гаснуць, пагаснуць, згаснуць, патухаць, патухнуць; *şam* ~*dü* свечка згасла, *osaq* ~*dü* агонь патух, *işıq* ~*dü* святло згасла.

SÖYKƏMƏK *feil* 1. прыстаўляць, прыставіць; *əlını yapağına* ~ прыставіць руку да ічакі; 3. прыпіраць, прыхінаць, прыхінуць; *ağaca* ~ прыхінуць да дрэва, *divara* ~ прыхінуць да сцяны.

SÖYKƏNƏCƏ|K *feil* спінка; *kürsünün* ~*yi* спінка стула.

SÖYKƏNMƏK *feil* 1. абапірацца, абаперціся; *ağaca* ~ абапірацца на палку, *təhəssərə* ~ абапірацца на парэнчы; 3. прыперціся, прытуліцца, прыхіляцца; *qarıya* ~ прытуліцца да дзвярэй.

SÖYLƏMƏK *feil* 1. казаць, сказаць; вымавіць; *yalan* ~ казаць хлусню, *nitq* ~ вымавіць прамову; 2. распавядаць, распавесці; *əhvalatı* ~ распавесці пра здарэнне.

SÖYMƏK *feil* ляць, выляць; *söyüş* ~ ляцця.

SÖYÜD I *isim* вярба; II *sifət* вярбовы, лазовы; ~ *yağrağı* лазовы ліст, ~ *ağacı* вярбіна.

SÖYÜDLÜK *isim* вербняк.

SÖYÜŞ *isim* лаянка.

SÖZ I *isim* слова; ~*ün tənası* значэнне слова, *yeni söz* новае слова, *çoxtənalı* ~ шматзначнае слова; II *sifət* слоўны; ♦ ~ *vertək* даць слова, ~ *almaq* браць, узяць слова, ~ *altında qalmaq* не лезці на слова ў кішэнь; ~ *açmaq* заводзіць, завесці размову

пра каго-, пра што-л.; ~*üнден җыхтатмақ* ня паслухацца; ~*ünü yarımҗиқ кәсмәк* перапыніць на паўслове.

SÖZƏBAXÁN *sifət* паслухмяны, пакорны; ~ *oğlan* паслухмяны хлопчык.

SÖZLÜJK *isim* слоўнік; *izahlı lüğətin* ~уі слоўнік тлумачальнага слоўніка.

SÖZÖNÜ *isim dilç.* прыназоўнік.

SÖZSÜZ I *sifət* 1. бязмоўный, бязслоўны; 2. беспярэчны, безадгаворачны; ~ *tabeolma* беспярэчны падпарадкаванне, ~ *təslimolma* безадгаворачная капітуляцыя; II *zərf* без слоў; *bir birini* ~ *başa düşmək* разумець адзін аднаго без слоў;

STƏKÁN *isim* шклянка; *bir* ~ *su içmək* выпить стакан воды.

SU I *isim* вада; ~ *іçтәк* піць ваду, *іçтәлі* ~ пітная вада, *қаунаптыш* ~ гатаваная вада, *bulaq* ~уі крынічная вада, *qazlı* ~ газіроvanая вада; II *sifət* водны; вадзяной; ~ *pəqliyuatı* водны транспарт, ~ *buxarı* вадзяной пар, ~ *anbarı* вадасховішча, ~ *qovşağı* гідравузел, ~ *kəməri* ваданправод; \diamond *ağzına* ~ *almaq* набраць вады ў рот; *ağzının suyu axır* слінкі цякуць; *aydan arı*, ~*dan duru* крышталёва чысты; *aralarından* ~ *keçmir* вадой не разалеем; *odla* ~ *arasında* паміж (між) двух агнёў; паміж молатам і кавадлам; ~*dan quru җыхтмақ* выйсці сухім з вады.

SUÁL I *isim* пытанне, запытанне; ~ *vertәk* задаваць пытанне, ~*a savab vertәk* адказваць на пытанне, *çətip* ~ цяжскае пытанне, *imtahan* ~*ları* экзаменацыйныя пытанні; II *sifət* пыталны, запыталны; ~ *cümləsi* пыталны сказ, ~ *əvəzliyi* пыталны займеннік; ~ *işarəsi* пыталнык; \diamond ~ *altında olmaq* быць пад сумненнем.

SUBÁY I *sifət* халасты; ~ *kishi* халасты мужчына; II *isim* халасцяк; ~ *olmaq* быць халасцяком.

SUBAYLIQ *isim* становішча халасцяка.

SUCIÇƏYİ *isim tib.* ветраная воспа.

SUCÚ *isim* палівальшчык.

SUXARÍ *isim* сухар.

SUI-QƏSD *isim* 1. замах; ~ *təşkil etmək* арганізаваць замах; 2. змова; ~*in üstünü açmaq* раскрыць змову.

SUITİ *isim* цюлень.

SUKEÇİRMƏYƏN *sifət* воданепранікальны; ~ *örtük* воданепранікальнае пакрыццё.

SULAMAQ *feil* 1. паліваць, паліць; *həyəti* ~ паліваць двор, *bostanı* ~ паліваць агарод, *gülləri* ~ паліць кветкі; 2. паіць, напаіць; *atları* ~ паіць коней, *mal-qaranı* ~ паіць жывёлу.

SULÚ *sifət* сакавіты; ~ *armud* сакавітая груша, ~ *boya* ақварэль.

SULUQ *isim* пухір, вадыр.

SULUQLAMAQ *feil* ўтварыцца.

SURƏT *isim* 1. твар; ~*ini dəyişmək* змяніць твар; 2. адэб. вобраз; *bədii* ~ мастацкі вобраз, *təñfi* ~ адмоўны вобраз; 3. *riyaz.* лічнік; 4. копія; *sənədin* ~і копія дакумента, *əmrin* ~і копія загаду.

SURƏTÇIXARAN I *sifət* капіявальны; ~ *kağız* капіявальная папера; ~ *aparat* ксеракс; II *isim* капіроўшчык.

SUSAMAQ *feil* смагнуць, хацець піць; \diamond *qanına* ~ прагнуць крыві.

SUS|MAQ *feil* маўчаць; *niyə* ~*ursunuz?* чаму маўчыце? *radio* ~*ur* радыё маўчыць; *sus!* маўчы! замоўкні!

SUSÚZ I *sifət* бязводны; ~ *səhrələr* бязводныя пустыні, ~ *çöllər* бязводныя стэпе, ~ *çaylar* бязводныя ракі; II *zərf* без вады; ~ *qalmaq* застацца без вады.

SUSUZLÚQ *isim* 1. бязводнасць, бязводдзе; 2. смага; ~*ğunu yatırtmaq* спатоліць смагу.

SUTUTÁR *isim* вадаём.

SUVÁQ I *isim* тынк; ~ *çəkmək* (*vurmaq*) тынкаваць, атынкаваць; II *sifət* тынкавальны; ~ *işləri* тынкавальныя працы.

SUVAQCI *isim* тынкоўшчык.

SUVAQLAMAQ *feil* тынкаваць, атынкаваць; *tavanı* ~ затынкаваць столь.

SUVAQLÍ *sifət* тынкаваны, атынкаваны, абтынкаваны; ~ *otaq* атынкаваны пакой.

SUVAQSÍZ *sifət* без тынкоўкі; ~ *ev* дом без тынкоўкі.

SUVARILÁN *sifət* паліўны; ~ *sahələr* паліўнае ўчасткі.

SUARMÁQ *feil* 1. паліваць, паліць; *ləkləri* ~ паліваць градкі; 2. арашаць, арасіць; *sahəni* ~ арасіць поле.

SUVÁT *isim* 1. вадапой; 2. палілка.

SÜBH I *isim* 1. раніца, ранак; ~ *açıldı* надыйшла раніца; 2. досвітак, світанне; ~ *açılarda* на досвітку, ~ə *qədər* да світання, да-відна; II *sifət* ранішні; ~ *şehi* ранішняя раса, ~ *şəfəqi* ранішняя зара.

SÜBÚT *sim* 1. доказ; *maddi* ~ рэчавы доказ; 2. довад, аргумент; *tutarlı* ~ важкі довад, ~ *göstərtək* вылучаць аргумент; ~ *etmək* даказваць, даказаць.

SÜBUTSÚZ I *sifət* бяздоказны; II *zərf* бяздоказна, неабгрунтавана; ~ *dənizmaq* казачь бяздоказна, ~ *ittihat* бяздоказная абвінавачванне.

SÜD I *isim* малако; *ana* ~ü матчына малако, *inək* ~ü каровіна малако, *üzlü süd* неразведзенае малако, *bişmiş* ~ кінячоное малако, ~ *ıçtək* выпіць малака, *qatılaşdırılmış* ~ згушчанае малако; II *sifət* малочны; ~ *vəziləri* малочныя залозы, ~ *təhsulları* малочныя прадукты, ~ *sənayesi* малочная прамысловасць; ~ *üzü* вяршкі, ~ *ifrazı* лактацыі; ◇ ~ *gölündə üzmək* плаваць у малочных рэках; *ağzından* ~ *iyi gilir* малако на вуснах не абсохло.

SÜDÇÜLÜK I *isim* галіна народнай гаспадаркі па вытворчасці малака; II *sifət* малочны; ~ *təsərrüfatı* малочная гаспадарка, ~ *fərması* малочная ферма.

SÜDDAŞIYAN *isim* малакавоз.

SÜDƏMƏR *sifət* 1. грудны; ~ *ıçaq* грудное дзіця (немаўля); 2. падсосны; ~ *buzov* падсосны цяля.

SÜDLÜ *sifət* малочны, з малаком; ~ *dondurma* малочная марожанае, ~ *qəhvə* кава з малаком.

SÜFRƏ I *isim* 1. абрус, настольнік; *ağ* ~ белая абрус, *təmiz* ~ чыстая абрус, ~ *salmaq* слаць абрус; 2. стол, накрыты стол; ~ *açmaq* накрыць стол; II *sifət* 1. абрусны; ~ *saçağı* абрусны махры; 2. сталовы; ~ *üzümü* сталовы вінаград, ~ *şahı* сталовае віно.

SÜXÜR *isim* парода; *dağ* ~и горная парода.

SÜKÁN *isim* 1. руль; *avtomobilin* ~и руль аўтамабіля; 2. штурвал; *kombaynın* ~и штурвал камбайна.

SÜKÚT *isim* цішыня.

SÜLÁLƏ *isim* дынастыя; *Şirvanşahlar* ~si дынастыя Шурваншахов.

SÜLH I *isim* мір; ~ *bağlamaq* заключыць мір, ~ *göyərçini* голуб міру; II *sifət* мірны; ~ *müqaviləsi* мірны дагавор, ~ *yolu ilə* мірным шляхам.

SÜLHSEVƏR *sifət* міралюбівы, міралюбны; ~ *siyasət* миролюбна політика.

SÜMÜJK I *isim* костка; *alın* ~yü лобная костка, ~yün *sinması* пералом косткі; II *sifət* касцяны, касцяной; ~ *iliyi* касцяны мозг, ~ *k toxuması* касцяная тканіна.

SÜMÜKLÜ *sifət* 1. касцісты; ~ *balıqlar* касцістыя рыбы; 2. кашчавы, хударлявы; ~ *əllər* кашчавыя рукі.

SÜMÜRMƏK *feil* бax **Sormağ.**

SÜNBÜL *isim* колас; *buğda* ~ ü пшанічны колас.

SÜNGÖR *isim* губка; ~ *ilə siltək* выціраць губкай.

SÜNGÖRDAŞI I *isim* пемза (горная парода); II *sifət* пемзавы; ~ *tozu* пемзавы парашок.

SÜNGÜ I *isim* штык; II *sifət* штыкавой; ~ *yarası* штыкавая рана, ~ *zərbəsi* штыкавой ўдар.

SÜNİ *sifət* 1. штучны, ненаaturalны; ~ *dəri* штучная скура, ~ *suvarma* штучнае абрашэнне, ~ *peyk* штучны спадарожнік, ~ *dişlər* штучныя зубы; ~ *pəfəs* штучнае дыханне; 2. прытворны, роблены; ~ *gülüş* прытворны смех.

SÜPÜRGƏ I *isim* венік; 2. мятла.

SÜPÜRGƏÇİ *isim* 1. дворнік, дворнічыха; 2. падмяталышчык, падмяталычыца.

SÜPÜRMƏK *feil* месці, падмесці, падмятаць; *otağı* ~ месці пакой, *həyəti* ~ месці падмятаць двор.

SÜRAHİ¹ *isim* графін.

SÜRAHİ² *isim* поручань, парэнча; *pil-ləkənin* ~si парэнчы лесвіцы.

SÜRƏT *isim* 1. скорасць, хуткасць; *avtomobilin ~i скорасць аўтамабіля, işiğin ~i хуткасць святла*; 2. тэмп; *tikintinin ~i тэмпы будаўніцтва, qaçışın ~i тэмн бегу*; ◇ ~ *qatarı хуткі цягнік*.

SÜRƏTLƏ *zərf* 1. быстра, шпарка; хутка; ~ *inkişaf etmək развівацца хутка*; 2. з хуткасцю; *saatda 100 km ~ з хуткасцю 100 км у гадзіну*.

SÜRƏTLƏNDİRMƏK *feil* паскараць, паскорыць; *işi ~ паскорыць працу*.

SÜRƏTLİ *sifət* 1. скоры, хуткі; ~ *qatar скоры (хуткі) поезд*; 2. скорасны; ~ *təууарə скорасны самалёт, ~ qaçış скорасны бег*.

SÜRGÜ *isim* засаўка, зашчапка.

SÜRGÜN *isim* ссылка, высылка; *ötür-lük ~ пажыццёвая ссылка; ~ etmək саслаць, выслаць; ~ olmaq спасылацца, высыллацца, быць сасланым*.

SÜRMƏK *feil* 1. гнаць, пагнаць, паганяць; *atları ~ паганяць коней*; 2. вадзіць, весці; *təууарə ~ весці самалёт*.

SÜRTGÜ I *isim* мазь; *təkər ~sü колавая мазь (каламазь)*; II *sifət* змазачны; ~ *yağı змазачнае масла*.

SÜRTMƏK *feil* 1. церці, нацерці, шараваць; *üzünü ~ церці твар, daşı daşa ~ церці камень аб камень*; 2. націраць, панаціраць; *əllərinə krem ~ націраць рукі крэмам*.

SÜRTÜLMƏK *feil* пацерціся, пашаравацца.

SÜRÜ *isim* 1. статак, гурт, чарада; *qouun ~sü статак авечак, inək ~sü статак кароў*; 2. зграя; *canavar ~sü зграя ваўкоў*.

SÜRÜCÜ *isim* вадзіцель.

SÜRÜCÜLÜK I *isim* прафесія вадзіцеля; II *sifət* вадзіцельскі, цягацьскі; ~ *vəsiqəsi вадзіцельскія правы*.

SÜRÜKLƏMƏK *feil* валачыць, цягаць, прыцягнуць; *yerlə ~ валачыць на зямлі*.

SÜRÜMƏK *feil* валачы, валачыць, цягаць, цягнуць; *yerlə ~ валачы на зямлі*.

SÜRÜNƏN *sifət* паўзучы; ~ *bitkilər паўзучыя расліны*.

SÜRÜN MƏK *feil* поўзаць; *ilan ~ür змяя поўзае, dizi üstə ~ поўзаць на каленях*; ◇ *pala-za бүрүн el ilə sürүн рабі так, як усе*.

SÜRÜŞKƏN *sifət* слізкі, коўзкі; ~ *yol слізкая дарога, ~ daş слізкі камень*.

SÜRÜŞMƏK *feil* 1. слізгаць, слізгацца, слізгаець, коўзацца; *xizəklə ~ слізгаць на лыжах*; 2. паслізнуцца, пакаўзнуцца; ~ *üb u-xılmaq паслізнуцца і зваліцца*; 3. катацца, коўзацца; *konkidə ~mək катацца на каньках, kirşədə ~mək катацца на санках*.

SÜST *sifət* вялы, млявы; ~ *adam млявы чалавек, ~ yeriş млявая хада*.

SÜTÜN *isim* 1. калона; *tərtər ~ мармуровая калона*; 2. слуп; *daş ~ каменны слуп*; 3. слупок, калонка; *civə ~и ртутны слупок*.

SÜTUNLÜ *sifət* калонны, з калонамі; ~ *salon калонны зала*.

SÜTÜL *sifət* недаспелы; ~ *qarğıdalı недаспелая кукуруза*.

SÜVARİ I *sifət* 1. конны; ~ *ordu конная армія*; 2. кавалерыйскі; ~ *alaуı кавалерыйскі полк*; II *isim* 1. коннік, вершнік; 2. кавалерыст; ~ *qoşunlar кавалерыя, конніца*.

SÜZƏNƏK *isim tib.* ганарэя.

SÜZGƏC *isim* 1. цадзілка; *süd ~i цадзілка для малака, çay ~i цадзілка для чаю*; 2. друшляк; 3. фільтр; *kağız ~ папяровы фільтр*.

SÜZMƏK *feil* працадзіць, папрацадзваць; *südü ~ працадзіць малака, çaxıgı ~ папрацадзваць віно, çay ~ наліць чай*.

- Ş -

ŞABALÍD I *isim* каштан; *qovrulmuş* ~ *пращаныя каштаны*; II *sifət* каштанавы; ~ *ağacı каштанаве дрэва*; 2. карычневы, колеру каштана.

ŞABALIDÍ *sifət* каштанавы; ~ *saçlar каштанавыя валасы*, ~ *torpaqlar каштанавыя глебы*.

ŞABALIDLÍ *sifət* з каштанамі; ~ *aş плоў з каштанамі*.

ŞABALIDLÍQ *isim* каштанавая гай.

ŞAD *sifət* радасны; ~ *xəbər радасная вестка*, ~ *əhval-ruhiyüə радасны настрой*, ~ *gö-günmək здавацца радасным*; ~ *olmaq радавацца*, *абрадавацца*, *цешыцца*, *усцешыцца*.

ŞADLANDIRMÁQ *feil* радаваць, ўзрадаваць, парадаваць.

ŞADLANMÁQ *feil* 1. радавацца, ўзрадавацца; *uşaqlar ~ir dzeçi радуюцца*, *ürəkdən ~ радавацца ад усёй душы*; 2. весяліцца.

ŞADLÍQ *isim* 1. радасць; *qələbə ~ği радасць перамогі*, ~ *gətirmək прыносіць радасць* 2. урачыстасць; *toy ~ği вясельная урачыстасць*, ~ *etmək радавацца*; *vesəliyyə*; ~ *evi дом урачыстасцяў*; ♦ *~ğma şitlik eləmək з тлушча бясіцца*.

ŞAFTALÍ I *isim* 1. персік; 2. *persikavae дрэва*; II *sifət* персікавы; ~ *şeyirdəyi персікавы костачка*, ~ *türəbbəsi персікавае варэнне*.

ŞAGİRD I *isim* вучань, вучаніца; *birinci sinif ~i вучань першага класа*, *orta məktəb ~i вучань сярэдняй школы*; II *sifət* вучнёўскі; ~ *gündəliyi вучнёўскі дзённік*, ~ *dəftəri вучнёўская сшытак*.

ŞAH I *isim* 1. шах: 1) тытул манарха; ~ *taxtı трон шаха*; 2) у шахм. гульні; *непасрэднае напад на караля суперніка якой-л. фігурай*; *vəzirlə ~ eylan etmək аб'явіць шах ферзём*; 2. кароль (галоўная фігура ў шахматах); *~la gediş ход каралём*; II *sifət* шахскі; ~ *tacı шахская карона*.

ŞAHİD I *isim* сведка; ~ *olmaq быць сведкам*; II *sifət* сведкавы; ~ *ifadəsi сведкавыя паказанні*; ♦ *Allah ~dir Бог сведка*.

ŞAHİDLİK *isim* сведчанне; ~ *etmək сведчыць*.

ŞAHİN I *isim* сокал; II *sifət* сакаліны.

ŞAHLIQ I *isim* царстваванне, цараванне; ~ *etmək царстваваць*, *цараваць*; II *sifət* шахскі; ~ *sülasəsi шахская дынастыя*;

ŞAHMÁT I *isim* шахматы; ~ *oynamaq гуляць у шахматы*, ~ *üzrə dünya çempionatı чэмпіянат свету па шахматах*; II *sifət* шахматны; ~ *yarişi шахматны турнір*, ~ *fiqurları шахматныя фігуры*, ~ *məktəbi шахматная школа*.

ŞAHMATÇI *isim* шахматыст, шахматыстка.

ŞAHZADƏ *isim* 1. царэвіч, прынц, каралевіч; 2. царэўна, прынцэса, каралеўна.

ŞAX *isim* *собоу*. 1. галіны, галінкі; 2. куст; *çiyələyin ~i куст суніцы*, *qızılgül ~i ружовы куст*, *pambıq ~i куст бавоўніка*.

ŞAXƏ *isim* галіна, галінка; *разгалінаванне*; *kanalların ~ləri разгалінаванне каналаў*.

ŞAXƏLƏN|MƏK *feil* разгаліноўвацца; *ağac ~ir дрэва разгаліноўваюцца*, *yollar ~ir дарогі разгаліноўваюцца*.

ŞAXƏLİ *sifət* 1. галінасты; *галінастае дрэва*; 2. з разгалінаваннямі.

ŞAXLAMÁQ *feil* 1. абсякаць, абцярэбліваць, ацярэбліваць; *budaqları ~ абцярэбліваць галінкі*; 2. ставіць падпоркі; *lobyanı ~ ставіць падпоркі для фасолі*.

ŞAXTÁ *isim* мароз; *şiddətli ~ моцны мароз*, ~ *düşdü ударыў мароз*, ~ *vurmaq абмарозіцца*, *паабмарожвацца*.

ŞAXTAÇI *isim* шахцёр, шахцёрка.

ŞAXTALÍ *isim* марозны; ~ *hava марозны надвор'е*.

ŞAİR *isim* паэт; *Azərbaycanın xalq ~i народны паэт Азербайджана*.

ŞAİRANƏ *sifət* паэтычны; ~ *söz паэтычнае слова*, ~ *mənzərə паэтычны пейзаж*.

ŞAİRƏ *isim* паэтэса, паэтка.

ŞAİRLİK *isim* занятак, дзейнасць паэта.

ŞAQQÁ *isim* палова; *bir* ~ *qoyun eti* палова бараніны.

ŞAQQALAMÁQ *feil* 1. *рассячы* напалам ; *сәтдәуи* ~ *рассячы* тушу напалам; 2. чвартаваць.

ŞAQQILDA|MÁQ *feil* 1. шчоўкаць, шчоўкнуць; пстрыкаць, пстрыкнуць; *qifil* ~ *di* пстрыкнуў замак, *dişləri* ~ *di* зубы пстрыкнулі; 2. трашчаць; *sümlələri* ~ *uğ* трашчаць косткі; 3. грукатаць, грукацець, грукцаць; *ıldırım* ~ *uğ* гром грукоча.

ŞAQQILTÍ *isim* 1. трэск; 2. грукат; *ıldırım* ~ *si* грукат грому; 3. рогат (гучны смех); ~ *ilə gülmək* залівацца рогатам, смяяцца, рагатаць.

ŞAQÚL *isim* 1. адвес; 2. строма, вертыкаль.

ŞAQULÍ *sifət* вертыкальны, стромы; ~ *xətt* вертыкальная лінія.

ŞAL I *isim* шаль; *uyn* ~ шарсцяная шаль, *saçaqlı* ~ шаль з махрамі.

ŞALBÁN *isim* 1. бервяно; 2. слуп.

ŞALĜAM I *isim* 1. бручка; 2. рэпа; II *sifət* 1. бручкавы; 2. рэпны, рэпавы; ~ *ləkləri* рэпныя градкі.

ŞALLÁQ *isim* **bax Qırmanc.**

ŞALLAQLAMÁQ *feil* сцёбаць, сцябаць; біць, хвастаць, лупцаваць; *atı* ~ сцёбаць каня.

ŞALVÁR I *isim* 1. штаны; *təzə* ~ новыя штаны, ~ *almaq* купіць штаны ; 2. шаравары; II *sifət* для штаноў; ~ *düyümləri* гүзікі для штаноў, ~ *cibi* кішэню для штаноў.

ŞAM¹ *isim* свечка; ~ *yandırmaq* запаліць свечку, ~ *söndürmək* загасіць свечку; \diamond ~ *kimə* әгітәк раставаць як свечка.

ŞAM² I *isim* сасна, хвоя; *dağ* ~ *горная* хвоя; II *sifət* сасновы, хваёвы; ~ *meşəsi* сасновы лес.

ŞAM³ I *isim* 1. вечар; ~ *oldu* наступіл вечар; 2. вячэра; ~ *etmək* вячэраць, навячэраць; II *sifət* вячэрні; ~ *namazi* вячэрні намаз.

ŞAMAMÁ *isim* шамама (дробная духмяная дыня).

ŞAMDÁN *isim* падсвечнік.

ŞAMLÍQ *isim* хвойнік, сасняк, сасоннік.

ŞAN I *isim* соты; *arı* ~ *пчаліныя* соты, *bal* ~ *мядовыя* соты; II *sifət* сотавы; ~ *balı* сотавы мёд.

ŞANAGÜLLƏ *isim* *bot.* лотас.

ŞANAPIPIK *isim* удовод.

ŞANÍ *isim* шаны (сорт вінаграда); *ağ* ~ белы шаны, *qara* ~ чорны шаны.

ŞANLÍ *sifət* 1. слаўны, славуць; ~ *yubiley* слаўны юбілей, ~ *döyüş yolu keçmək* праісці слаўны баявы шлях; 2. доблесны; ~ *әтәк* доблесная праца, ~ *ordumuz* наша доблесная армія.

ŞAPALÁQ *isim* 1. аплявуха, пойха; ~ *virmaq* даць аплявуху (пойху); \diamond ~ *la üz qızartmaq* зводзіць канцы з канцамі.

ŞAPALAQLAMÁQ *feil* шлэпаць, пашлэпаць, адшлэпаць.

ŞAPPILTÍ *isim* 1. шлэпанне; *qatçının* ~ *si* шлэпанне бізуна; ~ *ilə uxiłmaq* шлэпнуцца (зваліцца з шумам); 2. плясканне, пляск, плёскаць; *dalğaların* ~ *si* плёсканне хваляў, *suuyn* ~ *si* плёскаць вады.

ŞAŞQIN I *sifət* збянтэжаны, разгублены; ~ *adam* разгублены чалавек, ~ *görkәt* разгублены выгляд; II *zәrf* збянтэжана, разгублена; ~ *baxmaq* глядзець разгублена.

ŞAYİÖ *isim* чутка, чуткі; ~ *yaumaq* (*biraxmaq*) пусціць чуткі, ~ *lәrә inanmaq* верыць чуткам.

ŞEH *isim* раса; *sәhәр* ~ *ранішняя* раса, ~ *düşüb* выпала раса, ~ *damcısı* (*damlası*) расінка.

ŞEHLÍ *sifət* росны, расяны; ~ *çәтәnlәр* росныя лугі.

ŞEİR *isim* верш, вершы; *Vaqifin* ~ *lәri* вершы Вагіфа, ~ *yaзмаq* пісаць, напісаць вершы.

ŞEY *isim* рэч; ~ *lәrini* уйғışdırmaq сабраць рэчы, ~ *lәrini* götürmək узяць рэчы, *köhnә* ~ *lәр* старыя рэчы; *çox* ~ многае, *xırda* ~ дробязь, *turs* ~ кіслае, *şirin* ~ салодкае.

ŞEYTÁN *isim* *mifol.* шайтан, сатана, д'ябал, чорт.

ŞEYTANLIQ *isim* 1. рысы, якасці, ула-
сцівыя сатане; 2. паклённіцтва; ~ *etmək*
паклённічаць, даносіць.

ŞƏBƏKƏ I *isim* 1. рашотка; 2. краты;
dəmir ~ жалезныя краты; 2. сетка; *telefon*
~si тэлефоная сетка; *ticarət* ~si гандлевая
сетка.

ŞƏCƏRƏ *isim* радаслоўе, радаслоўная,
радавод.

ŞƏFÁ *isim* вылячэнне, ачуньванне; ~
vertək вылечыць, ~ *tarpaq* вылечыцца; ачу-
няць; ◊ *Allah* ~ *versin!* да паможжа Бог;
Xutkağa выздараўлення!

ŞƏFÁLÍ *sifət* гаючы, які вылечвае; ~ *ha-
va* гаючае паветра, ~ *əllər* вылечваюць рукі.

ŞƏFƏQ *isim* зара; *al* ~lär румяныя зо-
ры; ~ *saştaq* ззяць, заззяць, блішчаць, заблі-
шчаць.

ŞƏFFÁF *sifət* празрысты; ~ *şüşə* пра-
зрыстае шкло, ~ *su* празрыстая вада.

ŞƏFFAFLÍQ *isim* празрыстасць; *suuyun*
~ği празрыстасць вады.

ŞƏFQƏT *isim* літасціваць, міласэр-
насць; ~ *bacısı* сястра міласэрнасці (міла-
сэрная сястра).

ŞƏHADƏT *isim* сведчанне; *şahidlərin* ~i
сведчанне сведак.

ŞƏHADƏTNAMƏ *isim* пасведчанне;
müəllif ~si аўтарскае пасведчанне, *doğum*
~si пасведчанне аб нараджэнні, *nikah* ~si па-
сведчанне аб шлюбе. **ŞƏHƏR** I *isim* горад;
kurort ~i курортны горад, ~də уаşатаq
жыць у горадзе; II *sifət* гарадскі; ~ *əhalisi* га-
радское насельніцтва, ~ *nəqliyyatı* гарадскі
транспарт.

ŞƏHƏRCİJK *isim* гарадок; *tələbə* ~yi
студэнцкі гарадок, *idman* ~yi спартыўны га-
радок.

ŞƏHƏRƏTRAFÍ *sifət* прыгарадны; ~
bağlar прыгарадныя дачы.

ŞƏHƏRKƏNAR *sifət* загарадны; ~ *ev*
загарадны дом.

ŞƏHƏRLƏRARASÍ *sifət* міжгародні; ~
avtobus marşrutları міжгароднія аўтобус-
ныя маршруты.

ŞƏHƏRLÍ *isim* гараджанін, гараджан-
ка; ~lär гараджане.

ŞƏHİD *isim* шехид; *döyüşdə* ~ *olmaq*
стаць шехидом на поле бітвы (бою); ◊
Şəhidlər xiyabanı Алея шехидов.

ŞƏXS I *isim* асоба; *vəzifəli* ~ службо-
вая асоба, *hüquqi* ~ юрыдычная асоба; 2.
персона (важны, значны асоба); 3. *dilç.* асо-
ба; *feilin birinci* ~i першая асоба дзеяслова,
~lərə görə dəyişmək змяняцца па асобам; II
sifət *dilç.* асабовы; ~ *əvəzliyi* асабовы зай-
меннік, ~ *sonluqları* асабовы заканчэння.

ŞƏXSƏN *zərf* 1. асабіста; ~ *tanımaq* аса-
біста ведаць, ~ *təqdim etmək* асабіста ўру-
чыць; 2. персанальна; ~ *dəvət olunmaq* быць
персанальна запрошаным.

ŞƏXSİ *sifət* 1. асабісты; ~ *nümunə* аса-
бісты прыклад, ~ *əmlak* асабістае маё-
масць, ~ *əşyalar* асабістыя рэчы; 2. асабо-
вы; ~ *heyyət* асабовы склад.

ŞƏXSİYYƏT *isim* личность; ~in forma-
laşması фармирование личности, ~ *azadlığı*
свобода личности.

ŞƏKƏR I *isim* цукар; *bir kilo* ~ *almaq*
купіць кіло цукру; II *sifət* 1. цукровы; ~ *tozu*
цукровы пясок, ~ *zavodu* цукровы завод, ~
çiğinduri цукровыя буракі; ~ *xəstəliyi* цук-
ровая хвароба; ~ *qabı* цукарніца.

ŞƏKƏRBURÁ *isim* шекербура (канды-
тарскі выраб); ~ *bişirmək* печ шекербуру.

ŞƏKƏRLÍ *sifət* 1. цукрысты; ~ *maddələr*
цукрыстыя рэчывы; 2. цукровы; ~ *qoğal*
цукровыя праснак, ~ *şərbət* цукровы сироп; ~
diabet цукровы дыябет.

ŞƏKƏRSİZ *zərf* без цукру; *çayı* ~ *icmək*
піць гарбаты без цукру.

ŞƏKİL I *isim* 1. карціна; ~li *divardan*
asmaq навесіць карціну на сцэне; 2. малю-
нак; 3. здымак, фатаграфія, фотаздымак;
rentgen ~li рэнтгенаўскі здымак, ~li *böyüt-
mək* навялічыць фатаграфію, ~il *çəkdirmək*
сфатаграфаваліца; 4. *dilç.* лад; *feilin xəbər*
~li абвясны лад дзеяслова, *feilin əmr* ~li за-
гадны лад дзеяслова; II *sifət* карцінны; ~ *qa-
lereyası* карцінная галерэя.

ŞƏKİLÇİ *isim dill.* афікс; *sözdəyişdirici* ~ словазмяненны афікс, *sözdüzəldici* ~ словаўтваральны афікс; *ön* ~ прыстаўка (прэфікс).

ŞƏKİLLİ *sifət* ілюстраваны, з ілюстрацыямі, з малюнкамі; ~ *kitab* ілюстраваная кніга.

ŞƏKİLSİZ *sifət* без ілюстрацый, без малюнкаў; ~ *jurnal časonic* без малюнкаў.

ŞƏKSİZ *sifət* несумнеўны; бясспрэчны, відавочны; ~ *üstünlüyə malik olmaq* мець відавочнае перавага.

ŞƏQAİK *isim bot.* адоніс.

ŞƏLALƏ *isim* вадаспад.

ŞƏLƏ *isim* 1. вязанка; *odun* ~сі вязанка дроў, *çirpi* ~сі вязанка галля; 2. ноша; *ağır* ~ цяжкая ноша.

ŞƏN I *sifət* вясёлы; ~ *adam* вясёлы чалавек, ~ *əhval-ruhiyüə* вясёлы настрой, ~ *mahn* вясёлая песня; II *zərf* весела.

ŞƏNBƏ *isim* субота; ~ *günləri* на суботах; *hər* ~ кожную суботу.

ŞƏNLƏNDİRMƏK *feil* весяліць, развесяліць.

ŞƏNLƏN|MƏK *feil* весяліцца, развесяліцца; *hami* ~irdi усе весяліліся.

ŞƏNLİ|K *isim* 1. весялосць; 2. урачытасць, радасць, свята; *bayram* ~ləri святочныя урачытасці; ~ *etmək* весяліцца, радавацца.

ŞƏR¹ I *isim* 1. зло; *heyir* вә ~ дабро і зло; 2. паклёп; ~ *atmaq* паклёпнічаць, напаклёпнічаць, ~ə *düştək* быць абгавораным; II *sifət* 1. злы; ~ *qüvvələr* злыя сілы; 2. паклёпны; ~ *iş* паклёпное справа, \diamond ~ *deməsən heyir gəlməz* няма ліха без дабра.

ŞƏR² I *isim* змрок, змярканне, прыцеммак; ~ *qarışanda* у змярканне, у прыцемкам; II *sifət* змрочны; ~ *vaxtı* (у) змрочны гадзіну.

ŞƏRÁB I *isim* віно; *al* ~ чырвонае віно, *tünd* ~ моцнае віно, ~ *ıstək* ніць віно; II *sifət* вінны; ~ *zavodu* вінны завод, ~ *anbarı* вінны склад (склен).

ŞƏRABÇI *isim* вінароб.

ŞƏRABÇILIQ *isim* вінаробства.

ŞƏRAİT *isim* толькі мн. 1. умовы; *həyat* ~і умовы жыцця, *ətək* ~і умовы пра-

цы, *hava* ~і умовы надвор'я; 2. абстаноўка; *işgüzar* ~ дзелавая абстаноўка.

ŞƏRBƏT *isim* сіроп.

ŞƏRƏF *isim* гонар; ~ *iş* справа гонару, ~ *ini gənclikdən qoru* беражы гонар з маладу; \diamond ~ *lövhəsi* дошка гонару.

ŞƏRƏFLƏ *zərf* з гонарам, па гонару; *vəziyyətədən* ~ *çixmaq* выйсці з гонарам з сітуацыі, ~ *yaşamaq* жыць па гонару (шчыра).

ŞƏRƏFLİ *sifət* 1. ганаровы; ~ *iş* ганаровае справа, ~ *ad* ганаровае імя; 2. слаўны; ~ *ötür yolu* слаўны жыццёвы шлях.

ŞƏRƏFSİZ I *sifət* 1. ганебны; ~ *adam* ганебны чалавек; 2. бясслаўны; ~ *ölüm* бясслаўная смерць; II *zərf* 1. ганебна; ~ *yaşamaq* жыць ганебна.

ŞƏRƏFSİZLİK *isim* ганьба, ганебнасць.

ŞƏRH *isim* 1. тлумачэнне; 2. ка-ментарый; ~ *etmək* 1) тлумачыць, растлумачыць, вытлумачыць; 2) каменціраваць, пракаменціраваць.

ŞƏRHÇI I *isim* каментатар; *idman* ~сі спартыўны каментатар; II *sifət* каментатарская; ~ *kabinası* каментатарская кабіна.

ŞƏRİƏT *isim* *din.* шарыят (сукупнасць рэлігійных нормаў ў мусульман); ~ *qanunlarına görə* па законах шарыяту.

ŞƏRİK *isim* 1. кампаньён, кампаньёнка, супольнік, партнёр. 2. саўладальнік; *mülk* ~і саўладальнік маёмасці; 3. саўдзельнік, удзельнік; *sınauət* ~і саўдзельнік злачынтва; ~ *olmaq* быць кампаньёнам, *dərdinə* ~ *olmaq* дзяліць (падзяляць) гары.

ŞƏRİKLİ I *sifət* сумесны; ~ *iş* сумесная справа; II *zərf* сумесна, у кампаніі, у складчыну; ~ *тіктək* сумесна будаваць, ~ *atmaq* купіць у складчыну.

ŞƏRQ I *isim* усход; *ölkənin* ~ində на ўсходзе краіны, *Yaxın Şərq* Блізкі Усход; II *sifət* усходні; ~ *tədənüyəti* ўсходняя культура, ~ *ölkələri* ўсходнія краіны.

ŞƏRQİ *sifət* усходні; ~ *Azərbaycan* ўсходні Азербайджан, ~ *Avropa* ўсходняя Еўропа.

ŞƏRQLİ I *isim* жыхар, усходу; II *sifət* усходні; ~ *geyimi* ўсходняе адзенне

ŞƏRQŞÜNAS *isim* усходазнавец.

ŞƏRQŞÜNASLIQ *isim* усходазнаўства;
~ *institutu* інстытут усходазнаўства.

ŞƏRT I *isim* умова; *güzəştli ~lərlə* на льготных умовах, ~ *kəsmək* дамовіцца, ~ *qoymaq* ставіць, *pastavıyq* умова; II *sifət* умоўны; ~ *budaq cümləsi* умоўнае падпарадкавальны прапанову; ◊ ~ *i şumda kəsmək* загадзя дамовіцца.

ŞƏRTİ I *sifət* умоўны; ~ *adlar* умоўныя назвы, ~ *işarələr* умоўныя абазначэння; II *zərf* умоўна; ~ *səza vertək* асудзіць умоўна; ~ *olaraq* умоўна.

ŞƏRTLƏNDİRMƏK *feil* абумоўліваць, абумовіць; *imtiyazların alınmasını* ~ абумовіць атрыманне льготы.

ŞƏRTSİZ I *sifət* безумоўны; ~ *yerinə yetirilməsi* безумоўнае выкананне; II *zərf* безумоўна; ~ *yerinə yetirmək* безумоўна выканаць.

ŞİQQILDAMÁQ *feil* 1. трашчаць, за-трашчаць; 2. пстрыкаць; шчоўкаць; 3. хруснуць.

ŞİQQILDATMÁQ *feil* 1. пстрыкаць; шчоўкаць; *barmaqlarını* ~ пстрыкаць пальцамі, *qaucını* ~ пстрыкаць нажніцамі; 2. храбусцець хруснуць; *kağızı* ~ храбусцець паперай.

ŞİQQILTÍ *isim* 1. пстрыканне, пстрычка, шчоўканне; 2. храбусценне; 3. шорах, шоргат; ~ *eşidildi* пачуўся шоргат.

ŞİLLÁQ *isim* брыканне; ~ *atmaq*: 1) брыкаць; 2) брыкацца (пра капытных жывёл); 3) зазнавацца, зазнацца.

ŞİLLAQCÍL *sifət* брыкливы; ~ *at* брыкливы конь.

ŞİLLAQLAMÁQ *feil* брыкаць, брыкнуць, дрыгаць, дрыгнуць нагамі.

ŞİLTÁQ *sifət* капрызны; ~ *uşaq* капрызны дзіця; ~ *hava* капрызнае надвор'е.

ŞİLTAQLÍQ *isim* капрыз: *uşaq* ~ğí дзіцячыя капрызы; *təbiətin* ~ğí капрызы прыроды; ~ *q* *etmək* капрызіць.

ŞİPPILTÍ *isim* пляск, плёскаць; *dalğalar-tın* ~ *sı* плёскаць хваляў, *avarların* ~ *sı* плёскаць вёслаў.

ŞIRILDA|MÁQ *feil* журчаць; *su ~yır* вада журчыць.

ŞIRILTÍ *isim* журчанне; *suuyın ~sı* журчанне вады, *yağışın ~sı* журчанне дажджу.

ŞİRİM *isim* баразна, разора; ~ *aştaq* баразніць, баранаваць.

ŞİRİMLAMAQ *feil* бороздить; *torpağı* ~ бороздить землю.

ŞİRNÁQ *isim* струмень, цурок; *su ~ğı* вадзяны струмень.

ŞİBYƏ *isim* bot. лішайнік.

ŞİDDƏTLƏN|MƏK *feil* 1. узмацняцца, узмацніцца; *yağış ~di* дождж узмацніўся; 2. разбушавацца, засхадзіцца; разгуляцца, разысіцца; *külək ~di* вецер разбушаваўся, *dənizdə fırtına ~di* на моры разгуляўся шторм; 3. абвастрацца, абвастрыцца; *xəstəlik ~irdi* хвароба абвастралася.

ŞİDDƏTLÍ *sifət* 1. моцны; ~ *külək* моцны вецер, ~ *saxta* моцны мароз, ~ *yağış* моцны дождж; 2. востры; ~ *ağrı* вострая боль; 3. строгі; ~ *töhmət* строгая вымова.

ŞİƏ *dini* I *isim* шыіт, шыітка; II *sifət* шыіцкі; ~ *imamları* шыіцкія імамы.

ŞİFANÍ I *sifət* вусны; ~ *imtahan* вусны экзамен, ~ *nitq* вусная размова; II *zərf* вусна; ~ *savab* *virtək* вусна адказваць; ◊ ~ *xalq yaradıcılığı* вусная народная творчасць.

ŞİKÁR *isim* паляванне, лоўля; ~ *a* *çixmaq* выйсці на паляванне; ~ *etmək* паляваць.

ŞİKAYƏT I *isim* скарга; ~ *ə* *bachmaq* разгледзець скаргу; ~ *vertək* абскардзіць; ~ *etmək* скардзіцца, паскардзіцца; II *sifət* скаргавы; ~ *dəftəri* кніга скаргаў, ~ *ərizəsi* скарга.

ŞİKAYƏTÇÍ I *isim* скаржнік, скаржніца; ~ *ní* *dinlətmək* выслухаць скаржніка, ~ *təktubi* ліст скаржніка.

ŞİKAYƏTLƏN|MƏK *feil* скардзіцца, паскардзіцца; *həyatından* ~ *tək* скардзіцца на сваё жыццё, *oğlundan* ~ *ir* скардзіцца на сына.

ŞİKƏST *sifət* пакалечаны, знявечаны; ~ *uşaq* пакалечаны дзіця, ~ *əl* знявечаны рука, ~ *olmaq* быць калекай, ~ *etmək* калечыць, скалечыць.

ŞİKƏSTLÍK *isim* інваліднасць, калецтва.

ŞİL I *isim* 1. калека, інвалід; II *sifət* 1. бязрукі; 2. знявечаны, скалечаны.

ŞİLLƏ *isim bax Sillə.*

ŞİLLƏLƏMƏK *fel* даваць аплявуху.

ŞİMÁL I *isim* поўнач; ~*da уаşатағ жыць на поўначы*; II *sifət* паўночны; ~ *qütbi* паўночны полюс, ~ *küləyi* паўночны вецер.

ŞİMÁLİ *sifət* паўночны; *Şimali Qafqaz* Паўночны Каўказ, *Şimali Azərbaycan* Паўночны Азербайджан.

ŞİMŞƏK I *isim* маланка; ~ *çaxdı* бліснула маланка.

ŞİN I *isim* шына; *avtomobil ~i аўтамабільная шына*, *rezin şin гумавая шына*; II *sifət* шынны; ~ *zavodu* шынны завод.

ŞİR I *isim* леў; II *sifət* ільвіны; ~ *balası* ільвяня, льявья; ◊ ~*ə dönmək* расхрабрыцца, адважыцца, асмялець.

ŞİRƏ I *isim* 1. сок: *tədə ~si* страўнікавы сок, *alma ~si* яблычны сок, *nar ~si* гранатавы сок, ~ *çəktək* выціскаць сок; 2. нектар; *arılar ~ uğır* пчолы збіраюць нектар; II *sifət* сокавы; ~ *zavodu* сокавы завод; ◊ *dişində ~ qalmaq* панадзіцца, унадзіцца.

ŞİRƏLİ *sifət* сакавіты, сочны; ~ *üzüm* сакавіты вінаград.

ŞİRİN I *sifət* салодкі; ~ *alma* салодкае яблык, ~ *çay* салодкі чай ~ *xatirələr* салодкія ўспаміны, ~ *uخی* салодкі сон; 2. прэсны; ~ *su* прэсная вада; 3. мілы, прыемны, душэўны; ~ *uşaq* мілы дзіця, ~ *adam* сардечны, душэўны чалавек; ~ *şey* салодкае; II *zərf* салодка; ~ *yatmaq* салодка спаць, ~ *danişmaq* салодка казаць; ◊ ~ *dilini iş salmaq* угаворваць салодкімі прамовамі, маліць; ~ *vədlər vermək* даваць салодкія абяцанні.

ŞİRİNLƏŞMƏK *feil* станавіцца, стаць салодкім, падсалоджвацца.

ŞİRİNLİK *isim* 1. слодыч; 2. прэсность.

ŞİRKƏT *isim* 1. кампанія; *neft şirkəti* нафтавая кампанія; 2. фірма; *alman ~i* нямецкая фірма.

ŞİRLİ *sifət* паліваны, глазуравы, глазураваны; ~ *qab* паліваны посуд, ~ *bardaq* паліваны збан.

ŞİRMAYÍ I *isim* перламутр, маціца; II *sifət* перламутравы, маціцовы; ~ *düyümlər* перламутравыя гузікі, ~ *saz* перламутравы (аздоблены перламутрам) саз.

ŞİRNİ *isim* 1. прысмакі; 2. лядзянец.

ŞİRNİKDİRMƏK *feil* 1. спакушаць, спакусіць; 2. падтрымліваць, падтрымаць.

ŞİRNİYYÁT I *isim* прысмакі, ласункі; II *sifət* кандытарскі; ~ *təvəlatları* кандытарскія вырабы, ~ *tağazası* кандытарскі магазін.

ŞİŞ¹ I *isim* 1. пухліна; *xərşəng ~i* ракавая пухліна, *bədxassəli* ~ злаякасная пухліна, *hoşxassəli* ~ дабраякасная пухліна; 2. ацёк; II *sifət* 1. пухлінны; 2. атэчны.

ŞİŞ² *isim* ражон, шампур; *əti ~ə çəktək* нанізваць мяса на шампур, *bir ~ kabab* шампур шашлыка; ◊ *nə ~ yansın, nə kabab* каб і ваўкі былі сытыя, і авечкі цэлыя.

ŞİŞİRTMƏK *feil* выпукляць, выпінаць, выпучваць: 1) выпучыць, павыпучваць, выпнуць; *qarnını ~* выпукліць жывот; 2) вылучаць, падкрэсліваць; *öz xidmətlərini ~* выпінаць свае заслугі.

ŞİŞMƏK *feil* 1. пухнуць; апухаць, апухнуць; *ayaqları ~ib* кіміп ногі апухлі у каго; 2. разбухнуць, набухаць, набухнуць, набракаць, набрыньваць; *nətdən ~mək* разбухнуць ад вільготнасці.

ŞİŞKİN *sifət* 1. разбухлы, набухлы, набраклы, набрынялы, прыпухлы, апухлы; 2. пухлы, пухнаты, распухлы, успушаны.

ŞİŞLİK I *isim* 1. шашлык; 2. востры прадмет, штык; II *sifət* шашлычны; ~ *ət* шашлычнае мяса.

ŞİT I *sifət* 1. сметанковы, несалёны; ~ *yağ* сметанковае масла; 2. недасолены; ~ *xörək* недасоленае страва; 3. бестактоўны, пошлы, вульгарны; ~ *hərəkət* бестактоўны ўчынак, ~ *adam* пошлы чалавек (пашляк); II *zərf* 1. бестактоўна, цынічна, пошла, вульгарна; ~ *danişmaq* казаць бестактоўна.

ŞİTİL *isim* 1. расада; ~ *yetişdirmək* вырошчваць расаду, ~ *əktək* саджаць, пасадзіць расаду; 2. саджанец.

ŞİTİLLİK *isim* расаднік, гадавальнік.

ŞİTLİK *isim* 1. недасол; 2. бестактоўнасьць, нетактоўнасьць, вульгарнасьць; ~ *etmək*: дурэць, сваволіць.

ŞİV *isim* парастак, атожылак.

ŞİVƏ *isim* гоман; вымову, акцэнт.

ŞOMÚ *isim bot.* шпінат.

ŞOR¹ *isim* тварог; *duzsuz* ~ ня салёны тварог.

ŞOR² *sifət* салёны; ~ *su* салёная вада, ~ *göllər* салёныя азёры; ~ *balıq* салёная рыба, ~ *xıyar* салёныя агуркі.

ŞORABÁ *I isim* марынады, саленні, засол; ~ *qoymaq* марынаваць, саліць, зашмальцоўваць, засаліць; *xıyar* ~*si* салёныя агуркі; *II sifət* марынаваны, засаленне, салёны; *romidor* ~*si* салёныя (марынаваныя) памідоры, *kələt* ~*si* салёная капуста; ~ *suu* расол.

ŞORÁN *sifət* саланчаковы; ~ *torpaq* саланчаковая (засоленая) глеба.

ŞORANLAŞMÁ *isim* засаленне; *torpağın* ~*si* засаленне глебы.

ŞORANLAŞMÁQ *feil* засаліцца.

ŞORANLIQ *isim* саланцаватасць; *torpağın* ~*ği* саланцаватасць глебы.

ŞORBÁ *isim* суп, поліўка; ~ *bişirmək* варыць суп, *toyuq* ~*si* курыны суп, *əlli* ~ суп з мясам; *balıq* ~*si* вуха.

ŞORQOĞALI *isim* сырнікі, калабок з тварагу.

ŞÖBƏ *isim* 1. аддзел; *kadrlar* ~*si* аддзел кадраў, *təhcizat* ~*si* аддзел забеспячэння; 2. аддзяленне; *xəstəxananın doğum* ~*si* радзільнае аддзяленне бальніцы, *cərrahiyyə* ~*si* хірургічнае аддзяленне, *qiyabi* ~ завочнае аддзяленне; ~ *müdiri* загадчык аддзела (аддзяленнем).

ŞÖHRƏT *isim* слава; знакамітасць; *dünya* ~*i* сусветная слава, *döyüş* ~*i* баявая слава, ~ *qazanmaq* заваяваць (заслужыць) славу; *Şöhrət ordeni* ордэн Славы.

ŞÖHRƏTLƏNDİRMƏK *feil* праслаўляць, праславіць.

ŞÖHRƏTLƏNMƏK *feil* праслаўляцца, праславіцца.

ŞÖHRƏTLİ *sifət* слаўны, славуцы, праслаўлены, услаўлены; ~ *alimlər* славуцыя навукоўцы.

ŞÖHRƏTPƏRƏST *sifət* пыхлівы, ганарысты, славалюбівы; ~ *adam* славалюбівы чалавек.

ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK *isim* пыхліваць, ганарыстасць, славалюбства.

ŞÖLƏ *isim* 1. святло; *şatın* ~*si* святло свечкі; 2. бляск; азарэнне, ззянне; *ulduzların* ~*si* ззянне зорак; ~ *saçmaq* ззяць, сьвяціць.

ŞUX I *sifət* 1. вясёлы; ~ *adam* вясёлы чалавек, ~ *gözlər* вясёлыя вочы, ~ *rəqs* вясёлы танец; 2. жвавы, рухомы, гуллівы; *əşəvə* дзіця; 3. грацыёзны, хупавы; *II zərf* 1. весела; ~ *dənizdə* весела казаць; 2. грацыёзна, хупава; ~ *dayanmaq* грацыёзна стаяць, трымацца.

ŞUXLÚQ *isim* 1. веселасць, жыццяр аднасасць; 2. жвавасць, рэзвасць, гарэзлівасць; 3. грацыя, грацыёзнасць, вытанчанасць; ~ *etmək*: 1) гарэзаваць, гарэзнічаць; 2) каетнічаць; 3) жартаваць з кім-л.

ŞULÚQ *sifət* гарэзлівы, свавольны; ~ *uşaq* гарэзлівы дзіця; *♦ işlər* ~*dur* справы дрэнныя.

ŞULUQLÚQ *isim* дураслівасць, свавольства, гарэзлівасць; ~ *salmaq* скандаліць, падняць скандал, дэбош; ~ *etmək*: 1) дурэць, балавацца; 2) сваволіць, гарэзаваць.

ŞUM I *isim* 1. ралля, ворыва; *kotan* ~*u* плужны ворыва; 2. узворванне; *psyüz* ~*u* воевская узворванне; *II sifət* ворны; *♦ şərti* ~*da kəsək* – *xırmanda yabalaşmaq* дамовіцца загадзя, каб пазбегнуць сваркі потым.

ŞUMLAMÁQ *feil* араць, узараць; *yer* ~ араць зямлю.

ŞUMLAN|MÁQ *feil* арацца, быць ўзараным; *torpaq sahəsi* ~*ib* зямельны ўчастак ўзараны.

ŞURÁ *sifət* савет; *qadınlar* ~*si* жаночы савет, *elmi* ~ вучоны савет *Təhlükəsizlik Şurası* Савет Бяспекі.

ŞÜÁ I *isim* прамень; *günəş şüaları* сонечныя прамяні, *lazer* ~*ları* лазерныя прамяні, *radioaktiv* ~*lar* радыёактыўныя прамяні;

II *sifət* прамянёвай; ~ *xəstəliyi* прамянёвая хвароба.

ŞÜALANMÁ *isim* выпраменьванне.

ŞÜALANMÁQ *feil* прамяніцца, выпраменьвацца, вылучацца

ŞÜÁR *isim* лозунг.

ŞÜBHĖ *isim* сумнеў, сумненне; ~ *etmək* падазраваць, мець падазрэнне, ~ *etmətək* не падазраваць, ~ *doğurmaq* выклікаць падазрэнне, быць падазроным.

ŞÜBHƏLƏNMƏK *feil* сумнявацца, ўсумніцца; падазраваць; западозрыць.

ŞÜBHƏLİ I *sifət* сумніўны; падазроны; ~ *sənəd* сумніўны дакумент, ~ *şəxs* падазрона асоба, ~ *görüntək* здавацца падазроным; II *zərf* сумніўна; падазрона; ~ *dənışmaq* казаць падазрона, *özünü* ~ *aparmaq* трымаць (наводзіць) сябе падазрона.

ŞÜBHƏSİZ *zərf* несумненна, безумоўна, бяспрэчна.

ŞÜCAƏT *isim* доблесць, мужнасць, адвага, смеласць; ~ *göstərmək* праявіць мужнасць (адвагу).

ŞÜCAƏTLİ *sifət* мужны, адважны, смелы; ~ *döyüşçülər* адважныя байцы.

ŞÜŞƏ I *isim* 1. шкло; ~ *istehsalı* вытворчасць шкла, *donuq* ~ *matavae* шкло, *naхіşli* ~ *uzorystae* шкло, *rəncəgə* ~ *si* аконнае шкло, ~ *ni* *sındırmaq* разбіць шкло; 2. бутэлька; *litonad* ~ *si* бутэлька з-над ліманаду, *yarıtlırlık* ~ *naülitrovı* бутэлька; II *sifət* шкляны; ~ *zavodu* шкляны завод, ~ *qablar* шкляныя посуды; ♦ *böyüdücü* ~ *navelıçalnae* шкло; *sınaq* ~ *si* прабірка.

ŞÜŞƏÇİ *isim* 1. шкляр; 2. шklarоб.

ŞÜŞƏKƏSƏN I *isim* шklarэз: 1) працоўны, які займаецца рэзкай шкла; 2) інструмент для рэзкі шкла; II *sifət* шklarэзны; ~ *almaz* шklarэзны алмаз.

ŞÜŞƏLƏMƏK *feil* шкліць, зашкляць, зашкліць; *rəncəgələri* ~ *zaısklıç* вокны.

ŞÜŞƏLƏTMƏK *feil* шкліць, зашкліць; *rəncəgələri* ~ *aısklıç* вокны.

ŞÜŞƏLİ *sifət* шкляны, зашклёны; ~ *şkaf* шкляны (зашклёны) шафа, ~ *qarılar* зашклёныя дзверы.

ŞÜŞƏTƏMİZLƏYƏN *isim* шклоачышчальнік;

ŞÜŞƏYƏBƏNZƏR *sifət* шклопадобны; ~ *cisim* шклопадобнае цела.

ŞÜÜR *isim* прытомнасць; свядомасць; ~ *un inkişafı* развіццё свядомасці.

ŞÜURLÚ I *sifət* свядомы; *ətəyə* ~ *tünasibət* свядомае стаўленне да працы, ~ *hərəkət* свядомы ўчынак; II *zərf* свядома; *işə* ~ *yanışmaq* свядома ставіцца да справы; ~ *surətdə* свядома, разумна.

ŞÜURLULÚQ *isim* свядомасць.

ŞÜURSÚZ *sifət* несвядомы, неўсвадомлены; ~ *hərəkət* неўсвадомлены ўчынак.

ŞÜYÜD I *isim* кроп; II *sifət* кропавы; ~ *suıu* кропавая вада.

ŞÜYÜDLÜ *sifət* з кропам; ~ *aıu* плоў з кропам.

- Т -

TABÁQ *isim* 1. начоўкі, ночвы; 2. латок.

TABAŞİR *isim* мел; *~lə yazmaq* пісаць мела.

TABÉ *sifət* падпарадкаваны, падлеглы, залежны; *~ dövlətlər* залежныя дзяржавы; *~ etmək* падпарадкоўваць, падначальваць; *~ olmaq* падпарадкоўвацца, падначальвацца.

TABÚT *isim* труна.

TAC I *isim* 1. карона; *~ qoutaq* надзець карону; II *sifət* каранарны; *~ damarları* каранарныя сасуды.

TACİK I *isim* таджык, таджычка; *~lər* таджыкі; II *sifət* таджыкскі; *~ dili* таджыкскі мова.

TACİR *isim* купец.

TAG¹ *isim* плець; *qarpız ~ları* плеці кавуна.

TAG² *isim* арка; *zəfər ~i* трыумфальны арка.

TAG³ *isim* прабор, радок; *~ ayırmaq* правесці прабор.

TAGLÍ *sifət* 1. арачны; *~ körpü* арачны мост; 2. скляпеністы; *~ bina* скляпеністае будынак.

TAXÇA *isim* ніша.

TAXİL I *isim* 1. хлебныя злакі; 2. збожжа; *~ istehsalı* вытворчасць збожжжа; II *sifət* 1. злакавы; *~ bitkiləri* злакавыя расліны; 2. збожжавы; *~ sahəsi* збожжавы клін, *~ kottayt* збожжавы камбайн; *payızlıq* ~ азімя.

TAXİLÇÍ *isim* хлеббароб.

TAXİLÇİLÍQ I *isim* хлеббаробства; II *sifət* збожжавы; *~ təsərrüfatı* збожжавая гаспадарка.

TAXILDÖYÜN I *isim* малатарня; II *sifət* малацільны.

TAXİLMÁQ *feil* 1. апранацца, быць надзетым; 2. прымацоўвацца, быць прымацоўваным.

TAXMÁQ *feil* 1. апранаць, надзець; *ey-nəyi* ~ надзець акуллары, *əlcəyi* ~ надзець

пальчаткі, *üzüyü* ~ надзець кольца; 2. прымацоўваць, прымацаваць; *ordeni bayrağa* ~ прымацаваць ордэн да сцяга; 3. уцягваць, зацягваць (нітку); *sarı iynəyə* ~ уцягваць нітку ў іголку; 4. насіць; *saat* ~ насіць гадзіны, *eynək* ~ насіць акуллары.

TAXT *isim* трон, прастол; *~a çıxmaq* падняцца, ўступіць на прастол.

TAXTÁ I *isim* дошка; *döşəmə ~si* палая дошка, *yazı ~si* класная дошка; II *sifət* 1. дашчаны; *~ döşəmə* падлога з дошка, 2. драўляны; *~ evlər* драўляныя хаты, *~ qaşıq* драўляная лыжка; *~ zavodu* лесанільны завод; *~ qəlib* апалубка.

TAXTABİTÍ *isim* клоп; *~ qıran* клапамор.

TAQƏT *isim* сіла, моц; *~dən düşmək* (~i *kəsilmək*) выбіцца з сіл, валіцца з ног, *~dən salmaq* змарыць, знясіліць.

TAQQILDA|MÁQ *feil* стукаць *rəncəgə-lər* ~yır вокны стукаюць.

TAQQILTÍ *isim* стук; *təkərlərin* ~si стук колаў.

TAQÍM *isim* узвод; *~ komandiri* камандзір узвода.

TALÁ *isim* паляна; *yaşıl* ~ зеляная паляна.

TALAMÁQ *feil* 1. грабіць, рабаваць; *dövlət əmlakını* ~ раскрадваць дзяржаўную маёмасць.

TALÁN *isim* 1. рабаванне, разбой; 2. пагром; *~ etmək* рабаваць, абрабаваць, разрабаваць.

TALANÇÍ *isim* 1. грабежнік, рабаўнік, пагромшчык; 2. марадзёр; 3. раскрадальнік.

TALANÇİLÍQ *isim* 1. грабежніцтва, рабаўніцтва; 2. марадзёрства; 3. крадзеж, раскрадванне; *~ etmək* займацца рабаваннем.

TALANMÁQ *feil* 1. грабіцца, рабавацца, разграбляцца; 2. разбурацца, спусташацца; 3. раскрадацца, раскрадвацца.

TALAŞÁ *isim* трэска, шчэпка.

TALÉ *isim* лёс; *insanın ~yi* лёс чалавека.

TALESİZ *sifət* няшчасны, нешчаслівы, злашчасны; *~ qadın* нешчаслівая жанчына.

TALESİZLİK *isim* няшчасце, злы рок.

TALÍŞ I *isim* талыш, талышка; *~lar* талышы; II *sifət* талышскі; *~ dili* талышскі мова.

TALVÁR *isim* 1. навес; ~ *tiktək* будаваць навес, *üzüm* ~1 навес з вінаграднай лазы; 3. вышка; *keşikçi* ~1 вартаўнічая вышка.

TAM¹ *sifət* поўны; ~ *qələbə* поўная перамога, ~ *sakitlik* поўная цішыня.

TAM² *isim* смак; *çörəyin* ~1 смак хлеба, *meyvənin* ~1 смак садавіны.

TAMÁH *isim* 1. карысьлівасць, сквапнасць, прагнасць; *artıq* ~ *baş yarar* прагнасць да добра не давядзе; 2. спакуса; ♦ ~ **salmaq** квапіцца, ~ **güc gəldi** прагнасць адолела, прагнасць ўзяла верх; ~1 *düştək* спакушацца, спакусіцца.

TAMAHKÁR *sifət* ненаедны, сквапны, прагны; ~ *adam* ненасытны чалавек.

TAMAHKARLIQ *isim* ненасытнасць, сквапнасць, прагнасць.

TAMAHSÍZ *sifət* не прагны, бескарыслівы; ~ *adam* бескарыслівы чалавек.

TAMÁM I *isim* завяршэнне; II *sifət* цэлы, поўны; ~ *üç il* цэлых (поўных) тры гады, ~ *bir saat* цэлую гадзіну; III *zərf* 1. зусім; *o* ~ *dəuşişib* ён зусім змяніўся, ~ *unutmaq* зусім забыцца; 2. цалкам, спаўна; *xəstə* ~ *sağalib* хворы цалкам ачуняў; ~ *olmaq*: 1) канчацца, скончыцца, заканчвацца, завяршацца, завяршыцца; 2) выконвацца, споўніцца; *otun 50 yaş* ~ *oldu* яму (ёй) споўнілася 50 гадоў.

TAMAMİLƏ *zərf* 1. цалкам; *faktlar* ~ *təsdiqləndi* факты цалкам пацвердзіліся, 2. дакладна; ~ *doğrudur* зусім дакладна.

TAMAMLAMÁQ *feil* 1. дапаўняць, дапоўніць; *bir-birini* ~ *daşaýnyaç* адзін аднаго; 2. заканчваць, скончыць, завяршаць, завяршыць, давяршаць, давяршыць; *təqaləni* ~ *skonчыць артыкул*, *öz fikrini* ~ *zavяршыць сваю думку*.

TAMAMLANMAQ *feil* 1. дапаўняцца, быць дапоўненым; 2. заканчвацца, завяршацца, быць завяршаным.

TAMAMLIQ I *isim dilç.* дапаўненне *vasitəli* ~ *ýskosnae* дапаўненне, *vasitəsiz* ~ *pramoe* дапаўненне; II *sifət* дапаўняльны; ~ *bi-dağ* *sümləsi* дапаўняльнае даданы сказ.

TAMARZI *sifət* згаладалы; звычайна ў спалучэнні: ~ *olmaq* (~ *qalmaq*):

згаладацца, выгаладацца.

TAMAŞA I *isim* 1. сузіранне; ~ *etmək* сузіраць, любавацца; *dağlara* ~ *etmək* любавацца гарамі; 2. спектакль, пастаноўка, прадстаўленне; ~ *qoutaq* ставіць спектакль, *sirk* ~1 *чыркавое прадстаўленне*; II *sifət* глядзельны; ~ *salonu* глядзельная зала.

TAMAŞAÇI I *isim* 1. глядач, глядачка; ~ *larla görüş* сустрача з глядачамі; II *sifət* 1. глядача; ~ *rəyi* водзвывы (водзукі) глядачоў; 2. глядзельны; ~ *salonu* зала для глядачоў.

TAMLÍ *sifət* смачны; ~ *meyvələr* смачныя садавіна.

TAMSÍZ *sifət* нясмачны; ~ *xörək* нясмачнае страва.

TANIMÁQ *feil* 1. ведаць; *şoxdan* ~ *daýno* ведаць, *yaş* ~ *dobra* згнаць; 2. пазнаваць, даведацца; *səndən* ~ *пазнаць на голуцу*; 3. прызнаць, прызнаваць; *yeni müstəqil dövlətləri* ~ *прызнаць новыя незалежныя дзяржавы*, *seçkinin nəticələrini* ~ *прызнаць вынікі выбараў*.

TANINMIŞ *sifət* 1. вядомы, праслаўлены, агульнапрызнаны, папулярны; ~ *uzıq* вядомы *письменнік*; 2. знатны; *ölkənin* ~ *adamları* знатныя людзі краіны, ~ *neftçi* знатны нафтавік, ~ *rambıqçı* знатны хлобкороб.

TANIŞ I *sifət* знаёмы; ~ *adam* знаёмы чалаве II *isim* знаёмы, знаёмая; *köhnə* ~ *стары* знаёмы; ~ *etmək* знаёміць, пазнаёміць; ~ *olmaq* знаёміццапазнаёміцца.

TANIŞLIQ *isim* знаёмства; *ilk* ~ *першае* знаёмства, ~ *vertək* ўяўляцца, прадставіцца.

TANRÍ *isim* bax Allah.

TAPANÇA I *isim* пісталет; ~ *atmaq* страляць з пісталета, ~ *qoburu* кабура для пісталета; II *sifət* пісталетны; ~ *patronu* пісталетны патрон.

TAPDÁQ *sifət* пракладзены, уезджаны, пратаптаны, утаптаны; ~ *yol* пратаптаная дарога; ~ *etmək* утаптаваць, утаптаць.

TAPDALAMÁQ *feil* 1. таптаць; *qarı* ~ *таптаць снег*; 2. вытоптаваць, вытаптаць, выдратаваць; *əkini* ~ *выдратаваць пасевы*.

TAPDALANMAQ *feil* 1. таптацца, затоптвацца; 2. вытопттвацца, быць павытоптаным.

TAPIL|MAQ *feil* 1. знаходзіцца, знайсціся; *itmiş şeylər ~madı* зніклія рэчы не знайшліся; 2. адкрывацца, адчыняцца; *yeni neft yataqları ~dı* адкрыты новыя нафтавыя радовішчы; 3. разгадвацца, адгадвацца; *kosmosun sirləri ~ib* разгаданы таямніцы космасу.

TAPINMAQ *feil* пакланяцца; *oda ~ naklanıyca* агню.

TAPINTI *isim* знаходка; *arxeoloji ~lar* археалагічныя знаходкі; *yaradıcılıq ~ları* творчыя знаходкі.

TAPMACA *isim* загадка; ~ *detək* загадаць загадку, ~ *ni tapmaq* разгадаць (адгадаць) загадку.

TAPMAQ *feil* 1. знаходзіць, знайсці; *pul ~* знайсці грошы, *itirilən şeyləri ~* знайсці згубленыя рэчы, *yaхşı iş ~* знайсці добрую працу, *çixış yolu ~* знаходзіць выйсце, *ümtü dil ~* знаходзіць агульную мову, *söz ~* татажня знаходзіць слоў; \diamond *macal ~* знайсці мацьчымасць; *fürsət ~* знайсці зручны момант; *nöqsan ~* знайсці недахопы.

TAPPILTI *isim* 1. тупат, топ; *ayaq ~sı* тупат ног; 2. стук, грук; ~ *ilə düşmək* бухацца, бухнуцца; ~ *elmək (salmaq)* бесперапынна стукаць.

TAPŞIRI|Q *isim* 1. даручэнне; ~ *ğa etmə* выканаць даручэнне, ~ *vertmək* даць даручэнне, даручыць; 2. заданне; *illik ~q* гадавое заданне, *döyüş ~ği* баявое заданне.

TAPŞIR|MAQ *feil* даручаць, даручыць; *iş tapşırmaq* даручыць справу, *uşaqlarını kimə ~dip?* каму ты даручыла сваіх дзяцей?

TAR¹ *isim* тар (струнны музычны інструмент); ~ *in simləri* струны тара, ~ *köklətmək* наладжваць тар, ~ *çalmaq* гуляць на тарах.

TAR² *isim* 1. цемната, змярканне; 2. жэрдачка, курасадня; *toyuq ~i* жардечка для курэй; \diamond *toyuq ~a çixanda* калі наступаюць змярканне; *toyuq ~dan düşəndə* на світанні, на досвітку.

TAR³ *isim* гурба, сумёт; ~ *a düşmək* трапіць у гурбу.

TARÁŞ *isim* 1. галенне, брыццё; 2. вастрэнне, завострыванне (*алоўка*); 3. тачылка; *üzünü ~ etmək* пагالیць твар.

TARAZLAMAQ *feil* ўраўнаважваць, ўраўнаважыць; *tərəzini ~* ўраўнаважыць вагі, *yükü ~* ўраўнаважыць груз.

TARAZLI|Q *isim* раўнавага; *qüvvələrin ~ği* раўнавага сіл, ~ *ğini saxlamaq* падтрымаць раўнавагу,

TARÇALÁN *isim* *bax Tarzón.*

TARİM I *sifət* тугі; ~ *sim* тугая струна; II *zərf* туга, вельмі туга; ~ *çəkmək* туга зацягнуць, *kətəri ~ çəkmək* туга зацягнуць рэмень; *əsbələri ~a çəkilib* туга нацягнутыя нервы.

TARİF I *isim* тарыф; *poçt ~ləri* наштовыя тарыфы, *xidmət ~ləri* тарыфы за паслугі; II *sifət* тарыфны; ~ *dərəcəsi* тарыфная стаўка, ~ *sədvəli* тарыфная сетка; ~ *şurası* тарыфны савет.

TARİX I *isim* 1. гісторыя; *Azərbaycanın ~i* гісторыя Азербайджана, ~ *müəllimi* настаўнік гісторыі, ~ *imtahanı* экзамен па гісторыі; 2. дата; ~ *qoymaq* настаўіць дату, *əmrin ~i* дата загаду; II *sifət* гістарычны; ~ *fakültəsi* гістарычны факультэт, ~ *elmi* гістарычная навука.

TARİXI *sifət* гістарычны; ~ *abidələr* гістарычныя помнікі, ~ *şəxsiyyət* гістарычная асоба, ~ *hadisə* гістарычная падзея, ~ *roman* гістарычны раман.

TARLÁ I *isim* поле; плантацыя; *rambiq ~sı* баваўнянае поле, *çəltik ~sı* рысавае поле; II *sifət* палявой; ~ *işləri* палявыя працы, ~ *düşərgəsi* палявы стан; ~ *siçanı* палёўка.

TARLAÇILÍQ *isim* паляводства.

TARZÓN *isim* тарыст (музыкант, які іграе на тарах).

TAS *isim* таз; *hamam ~i* лазневы таз; \diamond *ucə* па-старому, *ucə* без змен; *a* воз і цяпер там.

TAT I *isim* тат; ~ *lar* таты; II *sifət* тацкі; ~ *dili* тацкі мова.

TATÁR I *isim* татарын; ~ *lar* татары; II *sifət* татарскі; ~ *dili* татарскі мова.

TATÁRCA *zərf* па-татарску; ~ *danişmaq* гаварыць па-татарску.

TAVÁ¹ *isim* 1. скаварада; *çiğün* ~ чыгунная скаварада; 2. патэлья.

TAVÁ² *isim* пліта; *mərtər ~lar* мармуровыя пліты; *üzləmə ~sı* облицовачная пліта.

TAVÁN I *isim* столь; *hündür* ~ высокі столь; ~ *tiri* бэлька, трама; ~ *astarı* накат; II *sifət* столевы; ~ *taxtası* stoleвая дошка.

TAY¹ *isim* 1. раўня; ~ *olتماقا* ня мець сабе роўнага; 2. пара; *ayaqqabının ~i* пара бота, *əlçəyün ~i* пара пальчаткі; 3. створка, палавінка; *qarın ~i* створка дзвярэй, *rəncəgənin ~i* створка акна.

TAY² *isim* цюк; *rambıq ~ları* цюкі бавоўны, *ot ~i* цюк сена.

TAY³ *isim* бераг; *çayın bu ~ında* на гэтым беразе ракі, *Kürün o ~ına* на той бераг Куры, *o ~dan* з таго берага.

TAYÁ *isim* стог, сцірта; *ot ~sı* стог сена.

TAYALAMÁQ *feil* стагаваць, застагаваць, сціртаваць, складаць у тарпы, тарпавець; *otu ~* застагаваць сена.

TAYFÁ *isim* племя; *köçəri ~lar* качавыя плямёны, *qədim ~lar* старажытныя плямёны.

TAZ *isim* *bax Tas¹*.

TAZÍ *isim* 1. хорт; 2. ганчак.

TEL *isim* 1. валасы; *qara ~lər* чорныя валасы, ~ *ini* даратак прычэсваць валасы; 2. чуб; *burta ~* кучаравы чуб; 3. челка; *qısa ~* кароткая челка, ~ *ini* *kəsmək* надрэзаць челку; 4. дрот, провад; *telefon ~ləri* тэлефонныя драты, *səs ~ləri* галасавыя звязкі.

TELBASÁN *isim* грэбень.

TELLİ *sifət* 1. з якімі-л. валасамі; *qara ~* з чорнымі валасамі; 2. з чёлкай; ~ *qız* дзяўчына з чёлкай.

TEST I *isim* тэст; ~ *lərin tərtibi* складанне тэстаў; II *sifət* тэставы; ~ *imtahanları* тэставыя экзамены, ~ *sınaqları* тэставыя іспыты.

TEZ *zərf* 1. быстра, шпарка; ~ *qaçmaq* быстра прабежчы, ~ *üzтək* быстра праплысці, *yolu ~* кеçтək быстра перайсці дарогу; 2. рана; *məşğələlər ~* qurtardı заняткі скончыліся рана, ~ *evləntək* рана жаніцца; ~ *bir za-*

manda неўзабаве, у хуткім часе; ◊ ~ *özündən çıxmaq* хутка выходзіць з сябе; *bir az ~ ol!* хутчэй, шпарчэй!

TEZDÖN *zərf* рана, раненька; *səhər ~* рана, раницай, раненька, *bu gün ~* сёння рана.

TEZLİK I *isim* 1. шпаркасць; 2. частата; *səs ~yü* частата гучы, ~ *k vahidi* адзінка частаты; II *sifət* частотны; ~ *k lüğəti* частотны слоўнік.

TEZLİKLƏ *zərf* 1. неўзабаве, хутка, у хуткім часе; ~ *görüşərik* хутка сустраэнемся (ўбачымся); 2. быстра; ~ *bərra etmək* быстра аднавіць; ◊ ~ *görüşərik!* хутка сустраэнемся!

TEZ-TEZ I *zərf* 1. часта, часцяком; ~ *yada salmaq* часта ўспамінаць, ~ *görüsmək* часта сустракацца, ~ *səhv edirdi* часцяком памыляўся; 2. учащана, пачашчана; *ürəyi ~* döyünürdü сэрца білася пачашчана, ~ *nəfəs almaq* пачашчана дыхаць.

TƏVABƏT I *isim* медыцына; *məhkəmə ~i* судовая медыцына, *halq ~i* народная медыцына; II *sifət* медычны, медыцынскі; ~ *elmi* медыцынская навука.

TƏVƏQƏ¹ *isim* 1. слой, пласт; *buz ~si* пласт лёду, *qum ~ si* пласт пяску, *yer atmosferinin uyxarı ~ləri* верхнія слаі зямной атмасферы.

TƏVƏQƏ² *isim* ліст; *bir ~* dəmir ліст жалеза.

TƏVƏSSÜM *isim* ўсмешка; *uçaq ~ü* дзіцячая ўсмешка.

TƏVİÖT I *isim* 1. прырода; ~ *qanunları* законы прыроды, ~ *in dərk etmək* назнаць прыроду, ~ *in sirrini öyrəntək* вывучаць таямніцу прыроды; 2. характар, нораў, натура; II *sifət* прыродны; ~ *hadisələri* прыродныя з'явы; ◊ *canlı ~* жывая прырода, *vəhşi ~* дзікая прырода; ~ *təsviri* нейзаж; ~ *in qoynunda* на ўлонні прыроды.

TƏVİÖTCƏ *zərf* па характары, па прыродзе, па натуре.

TƏVİÖTÇİ *isim* натураліст; *gənc ~lər* дэпнаўі гурток юных натуралістаў.

TƏVİÖTŞÜNÁS *isim* прыродазнавец, натураліст.

ТӘБИӘТҶҮНАСЛИҚ *isim* прырода-знаўства.

ТӘБИИ *sifət* 1. прыродны; *ölkənin ~ sər-vətləri прыродныя багацці краіны*, ~ *otlaqlar прыродныя пашы*, ~ *qaz прыродны газ*, ~ *ehtiyatlar прыродныя рэсурсы*; 2. натуральны; ~ *ipək натуральны шоўк*, ~ *xəz натуральны мех*; ♦ ~ **çiçəklər** жывыя кветкі, ~ *seçmə натуральны адбор*.

ТӘБИИЛИК *isim* натуральнасць.

ТӘБИЛ I *isim* барабан; ~ *çalmaq биць у барабан*; II *sifət* барабанны; ~ *çubuqları барабанныя палачкі*; *anat.* ~ *pərdəsi барабанная перапонка*.

ТӘБЛИГӘТ *isim* прапаганда; *düşmən ~i варожая прапаганда*; ~ *apartaq весці прапаганду*, *прапагандаваць*.

ТӘБЛИГӘТÇИ *isim* прапагандыст.

ТӘБРИК *isim* віншаванне, прывітанне; ~ *etmək віншаваць*, *навiншаваць*; *vitaць*.

ТӘСАВҮЗ *isim* агрэсія; ~ *qurbanlari ахвяры агрэсiи*, ~ *etmək здзейсніць агрэсiю*.

ТӘСАВҮЗКАР *isim* агрэсар; захопнік.

ТӘСНІЗӘТ *isim* забеспячэнне; *su ~i sistemi сiстэма забеспячэння вадой*; ~ *şöbəsi аддзел забеспячэння*.

ТӘСНІЗӘТÇИ I *isim* забеспячэнец; II *sifət* забеспячэнскі; ~ *təşkilatlar забеспячэнскія арганiзацыi*.

ТӘСІЛІ *sifət* тэрміновы, экстраны, неадкладны; ~ *teleqram экстраная (тэрміновая) тэлеграма*, ~ *yardım тэрміновая дапамога*, ~ *yardım çağırmaq выклікаць хуткую дапамогу*.

ТӘСНІS *isim* теджнис (адна з формаў лірычнага верша).

ТӘСРІД *isim* ізаляцыя; ~ *etmək ізаляваць*; ~ *olmaq ізалявацца*.

ТӘСРҮБӘ I *isim* 1. вопыт; *həyat ~si жыццёвы вопыт*, ~ *mübadiləsi абмен досведам*; 2. практыка; *pedaqoji ~ педагогічная практыка*; II *sifət* практычны; ~ *təşğələləri практычныя заняткі*.

ТӘСРҮБӘÇИ *isim* 1. даследнік, вопытнік; 2. практыкант, практыкантка.

ТӘСРҮБӘЛІ *sifət* вопытны, спрактыкаваны; ~ *müəllim вопытны настаўнік*, ~ *kəşfiyyatçı вопытны разведчык*.

ТӘСРҮБӘSİZ *sifət* нявопытны, неспрактыкаваны.

ТӘДАРУК I *isim* загатоўка, нарыхтоўка; *taxil ~ü нарыхтоўка хлеба*, *xammal ~ü нарыхтоўка сыравiны*; ~ *etmək загатаваць*, *нарыхтаваць*; II *sifət* загатоўчы, нарыхтоўчы; ~ *məntəqəsi нарыхтоўчы пункт*.

ТӘДАРУКÇÜ *isim* загатўшчык, нарыхтоўшчык; *dəri ~sü нарыхтоўшчык скуры*, *tərəvəz ~sü нарыхтоўшчык агародніны*.

ТӘДБІR *isim* 1. захад, мера; *təsirlı ~lər дзейсныя меры*, *cəza ~ləri меры пакарання*; ~ *görmək рыхтавацца*, *падрыхтавацца да чаго-л.*; 2. мерапрыемства; *kütləvi-mədəni ~lər культурна-масавыя мерапрыемствы*.

ТӘДБІRLİ *sifət* прадпрымальны, прадпрыемлівы; ~ *adam прадпрымальны чалавек*.

ТӘДQİQ *isim* даследаванне, дослед; ~ *etmək даследаваць*; ~ *olunmaq (edilmək) даследавацца*, быць даследаваным.

ТӘДQİQÄT I *isim* даследаванне; *elmi ~lar навуковыя даследаванні*; ~ *apartaq даследаваць*; II *sifət* даследчы; ~ *işləri даследчыя работы*.

ТӘДQİQÄTÇИ *isim* даследчык.

ТӘДRİCӘN *zərf* паступова.

ТӘDRİS I *isim* выкладанне; *Azərbaycan dilinin ~i выкладанне азербайджанскай мовы*; ~ *etmək выкладаць*, ~ *olunmaq выкладацца*; II *sifət* навучальны; ~ *planı навучальны план*, ~ *ili навучальны год*.

ТӘӘCCÜB *isim* здзіўленне; ~ *etmək здзіўляцца*, *здзiвiцца*, *дзiвiцца*; ~ *doğurmaq выклікаць здзіўленне*.

ТӘӘCCÜBLƏ *zərf* здзіўлена, са здзіўленнем; ~ *baxmaq са здзіўленнем глядзець*.

ТӘӘCCÜBLӘNMƏK *feil* здзіўляцца, здзiвiцца, дзiвiцца.

ТӘӘCÜBLÜ I *sifət* 1. дзіўны, дзiвосны; ~ *mənzərə дзіўнае відовішча*; 2. здзіўлены; ~ *gözlər здзіўленыя вочы*; ♦ ~ *olsa da* як не удивительно.

ТӘӘССҮҒ *isim* шкадаванне; ~ *hissi* начуциҧе шкадавання; ~ *etmәk* шкадаваць; ~ *edirәt ki, ...* шкадую, што ...; ~, *ҫox* ~! шкада, вельми шкада!

ТӘӘССҮРӘТ *isim* уражанне; *yol* ~*lari* дарожныя уражанни.

ТӘФӘККҮР *isim* мышление; *müçarrәt* ~ абстрактное мышление, *elmi* ~ научное мышление.

ТӘФӘРРҮӘТ *isim* падрабязнасци, дэталі; *bütin* ~*i ilә danişmaq* расправесци з усіми падрабязнасцямі.

ТӘФСİLÄТ *isim* падрабязнасци, дэталі; *hadisәnin* ~*i падрабязнасци здарення, ~ina varmaq* ўдавацца ў падрабязнасци; ~*ina varmadan* не ўдаючыся ў падрабязнасци.

ТӘФТIŞ *isim* рэвізія; ~ *etmәk* рэвізаваць вырабляць, вырабиць рэвізію.

ТӘФТIŞÇI *isim* рэвізіяніст.

ТӘФТIŞÇİLİK *isim* рэвізіянізм.

ТӘНӘР *isim* 1. спосаб; *mәsәlәni bu ~ hәll etmәk olmaz* вырашыць задачу такім спосабам нельга, ~ *ini tapmaq* знайсци спосаб; 2. мера, мяжа; *hәр ҫeyin* ~*i var* всему есть мера (предел).

ТӘНКIМ *isim* прымацаванне; ~ *etmәk* прымацоўваць, прымацаваць; ~ *olmaq* прымацоўвацца.

ТӘНКIМÇI *isim* прадстаўнік.

ТӘНQIQ *isim* һүq. расследаванне; ~ *etmәk* расследаваць.

ТӘНQIQÄТ *isim* һүq. следчы; следства, расследаванне, дазнанне; *mәhkәтә* ~*i судовае расследаванне, ~ аpартаq* весци следства.

ТӘНQIQÄТÇI *isim* һүq. следчы.

ТӘНQIР *isim* абраза, знявага; ~ *etmәk* абражаць, абразиць, зневажаць каго; ~ *edilmәk* абражацца, зневажацца.

ТӘНQIРÄMIZ *sifәt* абразлівы, зняважлівы; ~ *ifadәlәр* абразлівыя выразы.

ТӘНQIREDIÇI *sifәt* абразлівы, зняважлівы; ~ *söz* абразлівае слова, ~ *hәгәкәт* зняважлівы ўчынак.

ТӘНLİL *isim* анализ; *cümlәnin* ~*i* разбор сказа, ~ *etmәk* аналізаваць, прааналізаваць.

ТӘНLÜKӘ *isim* 1. небяспека, апаснасць; *yanğın* ~*si* небяспека пажару, ~ *sovuşdu* небяспека минула; 2. пагроза; *müharibә* ~*si* пагроза вайны.

ТӘНLÜKӘLİ *sifәt* небяспечны, апасны; ~ *vәziyәt* небяспечнае становішча, ~ *yol* небяспечная дарога, ~ *oyun* небяспечная гульня, ~ *iş* небяспечная праца.

ТӘНLÜKӘSIZ *sifәt* бяспечны; ~ *yer* бяспечнае месца.

ТӘНLÜKӘSIZLİK *isim* бяспечнасць, бяспека; *yol hәгәкәti* ~*yi* бяспека дарожнага руху, *beynәlxalq* ~ міжнародная бяспека, *Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi (MTN)* Міністэрства нацыянальнай бяспекі (МНБ).

ТӘНRIҒ *isim* вычварэнства, скажэнне; *hәqiqәtin* ~*i* вычварэнства ісцины, *tarixi faktların* ~*i* скажэнне гістарычных фактаў; ~ *etmәk* скажаць, казиць, перакручваць; ~*olunmaq* скажацца, перакручвацца.

ТӘНRIK *isim* падахвочванне; ~ *etmәk* падахвочваць, заахвочваць.

ТӘНСİL I *isim* 1. адукацыя; асвета; ~ *sistemi* сістэма адукацыі, ~ *nazirliyi* міністэрства адукацыі, *ali* ~ вышэйшая адукацыя; 2. навучанне, вычэнне, абучэнне; ~ *tüddәti* тэрмін абучэнне; ~ *almaq* атрымліваць, атрымаць адукацыю; навучацца; ~ *vermәk* даваць, даць адукацыю; навучаць; *ödәnişli* ~ платнае навучанне, *ödәnişsiz* ~ бясплатнае навучанне; II *sifәt* навучальны, вучэбны; ~ *müәssisәsi* навучальная ўстанова,

ТӘНСİLЛİ *sifәt* адукаваны, з адукацыяй; *ali* ~ *mütәxәssis* спецыяліст з вышэйшай адукацыяй.

ТӘНVIЛ *isim* здача, здаванне; ~ *vermәk* здаваць, здаць; ~ *almaq* прымаць, прыняць.

ТӘХӘLLÜS *isim* псеўданім.

ТӘХӘYYÜL *isim* уяўленне, фантазія.

ТӘХIР *isim* адтэрміноўка, адкладанне, адкладванне; ~*ә salınmaq* адтэрміноўвацца, адкладацца, быць адкладзеным; *sәfәр* ~*ә salındı* візіт адкладзен (паездка адкладзена); ~*ә salmaq* адлажыць, адкладаць, адкладці.

ТӘХLİYӘ I *isim* эвакуацыя; *әhalinin* ~*si* эвакуацыя насельніцтва; II *sifәt* эваку-

ацыйны; ~ *işləri* эвакуацыйныя працы; ~ *etmək* эвакуіраваць; ~ *olunmaq* эвакуіравацца.

TƏXMİN *isim* меркаванне, здагадка; ~ *etmək* меркаваць, выказаць здагадку.

TƏXMİNƏN *zərf* прыблізна, прыкладна.

TƏXMİNİ *sifət* прыбліжны, прыкладны, арыенціровачны; ~ *hesablama* прыбліжны падлік.

TƏXRİBÁT *isim* дыверсія; ~ *törətmək* здзейсніць дыверсію.

TƏXRİBATÇÍ *isim* дыверсант.

TƏXSİSAT *isim* асігнаванне; *büdcə ~ları* бюджэтныя асігнанні.

TƏK I *sifət* 1. адзіны; ~ *oğul* адзіны сын, *istin* ~ *halí* форма адзіночнага ліку назоўніка; 2. адзінокі, самотны; ~ *palid* самотны дуб, ~ *qosa* адзінокі стары; 3. няцотны; ~ *günlər* няцотныя дні, ~ *ədədlər* няцотныя лікі; II *zərf* 1. адзін, адна, адно; ~ *gəlmək* прыйсці адзін, ~ *qoyulmaq* не пакідаць аднаго; 2. адзінока, самотна; ~ *yaşamaq* жыць самотна; \diamond ~ *aldən səs çıxmaq* адзін у полі не воін; *iki cüt bir* ~ раз, два і абчэлся.

TƏKAMÜL *isim* эвалюцыя; *bitkilərin ~ü* эвалюцыя раслін.

TƏKÁN *isim* штуршок; *yeraltı ~lar* надземныя штуршкі.

TƏKBAŞINÁ *zərf* 1. асабіста, індывідуальна; ~ *həll etmək* асабіста (індывідуальна) рашыць; 2. адзін (без дапамогі іншых); *işi ~ yerinə yetirmək* зрабіць (выканаць) працу аднаму; 3. у адзіночку; ~ *hərəkət etmək* дзейнічаць у адзіночку.

TƏKBƏTƏK *zərf* 1. паасобку, па адным; *hamını ~ danışdırmaq* апытаць усіх па адным; 2. адзін на адзін; ~ *danışmaq* казаць адзін на адзін; ~ *döyüş* адзінаборства.

TƏKCSƏ *zərf* адзін; *o ~ oturmuşdu* ён сядзеў адзін.

TƏKƏ *isim* 1. казёл; 2. тур.

TƏKƏVBÜR *isim* пыха, пыхлівасць, высакамер'е, высакамернасць, фанабэрыстасць, ганарыстасць.

TƏKƏVBÜRLÜ *sifət* высакамерны, пагардлівы, напышлівы, ганарысты; ~ *adam* пагардлівы чалавек, ~ *baхіş* напышлівы погляд.

TƏKƏR *isim* кола; *velosiped ~i* веласіпеднае кола, *maşının dal ~i* задняе кола машыны, ~ *dəyişmək* змяніць кола.

TƏKƏRLİ *sifət* колавы, з коламі; ~ *li traktor* колавы трактар, ~ *i kürsü* колавае крэсла.

TƏKİ *ədat* абы, каб толькі; ~ *sağlıq-salamatlıq olsun* толькі б усе былі жывыя і здаровыя.

TƏKİD *isim* настойлівасць; ~ *etmək* настойваць.

TƏKİDLƏ *zərf* настойліва, упарта; ~ *soruşmaq* настойліва запытвацца.

TƏKİDLİ *sifət* настойлівы; ~ *tələblər* настойлівыя патрабаванні.

TƏKLİF *isim* 1. прапанаванне, прапанова; ~ *i səsə qoyulmaq* наставіць прапанову на галасаванне; 2. запрашэнне; ~ *almaq* атрымаць запрашэнне, ~ *etmək* прапаноўваць, прапанаваць.

TƏKLİFSİZ *sifət* бесцырымонны, беспардонны; ~ *qonaq* бесцырымонны госць.

TƏKLİK *isim* 1. *riyaz.* адзінка; ~ *dən çıxmaq* адняць з адзінкі; 2. адзінота, адзіноцтва, самота; ~ *hissi* начуцце адзіноцтва.

TƏKLİKDƏ *zərf* 1. сам-насам, адзін на адзін, без сведак; ~ *söhbət etmək* гутарыць сам-насам; 2. адзін, аднаму; ~ *oturmaq* сядзець аднаму.

TƏKMİLLƏŞDİRMƏK *feil* удасканальваць, удасканаліць; *peşə ustalığı* ~ удасканальваць прафесійнае майстэрства.

TƏKNƏ *isim* 1. карыта; *xəmir ~si* дзежка; 2. коўш; ~ *əkskavatorun ~si* коўш экскаватара, *dəyirman ~si* млынавы коўш.

TƏKRÁR I *isim* паўтарэнне; *keçilənlərin ~i* паўтарэнне прайдзенага, ~ *etmək* паўтараць, паўтарыць; II *sifət* 1. паўторны; ~ *görüüş* паўторная сустрэча, ~ *nəşr* паўторнае выданне; 2. другасны; ~ *xəbərdarlıq* другаснае напамін; III *zərf* 1. паўторна; ~ *uazmaq* паўторна нісаць, ~ *göstərmək* паўторна паказаць; ~ *bahtmaq* перагледзець, перагледзець; \diamond ~ *biliyin anasıdır* паўтарэнне - маці вучэння.

TƏKRÁRƏN *zərf* 1. паўторна; ~ *xahiş etmək* паўторна напросіць; 2. мно-

га (шмат) разоў, многоаразова, шматразова, мнагакратна; ~ *detək mнагакратна казаць*.

TƏKRARLAMAQ *feil* паўтараць, паўтарыць; *mahnını ~ паўтарыць песню, dərs-lərini ~ паўтарыць ўроки*.

TƏK-TƏK *zərf* 1. па адным, паасобку, у адзіночку; ~ *gəzmək гуляць у адзіночку*; 2. паштучна, адзінкамі; ~ *satmaq прадаваць наштучна*; 3. рэдка; ~ *rast gəlinir рэдка сустракаецца*.

TƏKZİB *isim* абвяржэнне; ~ *etmək абвергнуць*; ~ *vertmək даць абвяржэнне*.

TƏQAÜD *isim* 1. стыпендыя; ~ *almaq атрымаваць стыпендыю, adlı ~ імянная стыпендыя*; 2. пенсія; *fərdi ~ персанальная пенсія, ~ə sıxmaq выйсці на пенсію*.

TƏQAÜDÇÜ *isim* 1. стыпендыят, стыпендыятка; 2. пенсіянер, пенсіянерка.

TƏQDİM *isim* прадстаўленне: 1) ўручэнне для азнаямлення, паведамлення; *arayışın ~i прадстаўленне даведкі*; 2) называнне каго-л. для знаёмства; *qonaqların ~i прадстаўленне гасцей*; ~ *etmək*: 1) прадстаўляць, прадставіць; *sənədləri ~ etmək прадставіць дакументы*; 2) пазнаёміць; *dostunu ~ etmək прадставіць сябра*.

TƏQDİMÁT *isim* 1. прадстаўленне; ~ *hazırlamaq падрыхтаваць прадстаўленне*; 2. прэзентацыя; *kitabın ~i прэзентацыя кнігі*.

TƏQİB *isim* праследаванне, пераследаванне; ~ *etmək праследаваць, пераследаваць*.

TƏQLİD *isim* 1. перайманне; *qışların ~i перайманне птушкам*; 2. імітацыя, імітаванне; *heyvanların ~i імітацыя жывёл*; ~ *etmək* 1) пераймаць; 2) імітаваць.

TƏQRİBƏN *zərf* прыблізна, прыкладна; ~ *on kilometr прыблізна дзесяць кіламетраў*.

TƏQRİBİ *sifət* 1. прыблізны; прыкладны, арыенціровачны; ~ *hesablamalar прыблізныя падлікі*, ~ *qiyət арыенціровачны кошт*; 2. *riyaz*. набліжаны, прыбліжаны; ~ *həll набліжаны рашэнне*, ~ *kəsr набліжаны дроб*.

TƏQSİR *isim* віна; ~ *ini boynuna almaq прызнаць сваю віну*.

TƏQSİRKÁR I *isim* 1. віноўнік, вінаваты; II *zərf* вінаваты; ~ *hesab etmək*

прызнаць вінаватым, *özünü~ saymaq адчуваць сябе вінаватым*

TƏQSİRLƏNDİRMƏK *feil* вінаваціць, абвінавачваць; *casuzluqda ~ вінаваціць у ішпьянажы, yalançılıqda ~ вінаваціць у хлусні*.

TƏQVİM *isim* каляндар; *stolüstü ~ настольны каляндар*.

TƏLATÜMLÜ *sifət* неспакойны, трывожны; ~ *günlər трывожныя дні*, ~ *dəniz неспакойнае мора*.

TƏLƏ *isim* пастка; ~ *qırmaq ставіць пастку*, ~ *yə düşmək трапіць у пастку*; \diamond ~ *qırmaq kimə ставіць, наставіць пастку каму*; ~ *yə salmaq kimi завабліваць, прывабіць у пастку каго*; ~ *yə düşmək трапляць, патрапіць у пастку*.

TƏLƏB *isim* патрабаванне; *siyasi ~lər политическія патрабаванні, iqtisadi ~lər эканамічныя патрабаванні, müasir ~lər сәвіууәсіндә ішләмәк працаваць на ўзроўні сучасных патрабаванняў*; ~ *etmək патрабаваць, запатрабаваць*; ~ *olunmaq трэбавацца, спатрэбіцца*.

TƏLƏBÁT *isim* патрэбнасць; ~ *ini ödəmək задаволіць патрэбы*; 2. попыт; *alicıların ~i попыт накупнікоў, tərvəzə olan ~ попыт на гародніну*.

TƏLƏBƏ I *isim* студэнт, студэнтка; *ikinci kurs ~si студэнт другога курсу*; II *sifət* студэнцкі; ~ *biletі студэнцкі білет*.

TƏLƏBƏLİK I *isim* студэнцтва; II *sifət* студэнцкі; ~ *illəri студэнцкія гады*, ~ *həyatı студэнцкая жыццё*.

TƏLƏBKÁR *sifət* патрабавальны; ~ *müəllim патрабавальны настаўнік*.

TƏLƏBKARLIQ *isim* патрабавальнасць; ~ *ğı artırmaq навысіць патрабавальнасць*.

TƏLƏBNAMƏ *isim* 1. патрабаванне; ~ *yazmaq напісаць патрабаванне*; 2. заяўка.

TƏLƏF: ~ *etmək* знішчаць, знішчыць; *gubiç, zağubiç*; ~ *edilmək* знішчацца, быць знішчаным.

TƏLƏFÁT *isim* 1. ахвяры; *insan ~i чалавечыя ахвяры*; 2. страты; *böyük ~ vertmək панесці вялікія страты*.

ТЭЛЭФҮҮЗ I *isim* вымаўленне; *aydın ~ уснае вымаўленне, әдәби ~ літаратурнае вымаўленне*; II *sifət* вымаўленчы; ~ *normaları* вымаўленчыя нормы; ~ *etmək* прамаўляць, вымаўляць, вымавіць.

ТЭЛӘФХӨРС I *sifət* марнатраўны; ~ *adam* марнатраўны чалавек; II *isim* марнатравец, марнатраўніца.

ТЭЛӘСДІРМӘК *feil* прыспешваць, прыспешыць; *узағи ~ прыспешваць дзіцяці*.

ТЭЛӘСІК I *zərf* 1. паспешна, паспешліва; ~ *addımlamaq* паспешліва крочыць, ~ *uzatmaq* паспешліва пісаць; 2. спяшаючыся, у спешцы, спехам; ~ *görmüüş iş* спехам выкананая праца; II *sifət* паспешны, паспешлівы; ~ *hərəkətlər* паспешныя рухі, ~ *addımlar* паспешлівыя крокі.

ТЭЛӘСКӨН *sifət* паспешлівы, хапатлівы; ~ *adam* паспешлівы чалавек.

ТЭЛӘСМӨДӘН *zərf* не спяшаючыся; ~ *uzatmaq* пісаць не спяшаючыся.

ТЭЛӘСМӘК *feil* спяшацца; *ісә ~ спяшацца на працу, дәрсә ~ спяшацца на ўрок*.
 ◇ ~ *təndirä düşәр* прыспешыш – людзей намяшыш.

ТӘЛХӘК *isim* блазан, шукаар, камедыянт.

ТӘЛІМ I *isim* 1. навучанне; *istehsalat ~i* вытворчае навучанне, ~ *etmək (vertək)* вучыць, навучаць; ~ *keçmək* навучацца, быць навучаным; 2. вучэнне; *hərbi ~lər* вайсковыя вучэнні; 3. дрэсіроўка; *itlərin ~i* дрэсіроўка сабак; II *sifət* 1. навучальны; ~ *gətisi* навучальны карабель; 2. *idm.* трэніравальны; ~ *döyüşü* трэніравальны бой.

ТӘЛІМАТ *isim* інструкцыя; *уені ~ almaq* атрымаць новую інструкцыю, ~ *vertək* інструктаваць, праінструктаваць; *праводзіць, правесці* інструктаж.

ТӘЛІМАТҶИ *isim* інструктар; *hərbi ~* ваенны інструктар.

ТӘЛІМАТЛАНДИРМАҚ *feil* інструктаваць; *işçiləri ~* інструктаваць работнікаў.

ТӘЛТІҒ *isim* ўзнагароджанне; ~ *etmək* ўзнагароджваць, ўзнагародзіць; ~ *edilmək*

(*olunmaq*) ўзнагароджвацца, быць ўзнагароджаным.

ТӘМАС *isim* дакрананне, датыканне, дотык; *xəşif ~* лёгкае дакрананне, ~ *xətti* лінія судодотыку.

ТӘМАҮҮЛ *isim* 1. тэндэнцыя, імкненне, намер; *yüksəliş ~ü* тэндэнцыя росту; 2. ўхіл; *riyaziyyat ~ü* матэматычны ўхіл.

ТӘМӘЛ *isim* фундамент, падмурак; *binanın ~i* падмурак будынка, *beton ~* бетонны фундамент; ◇ ~ *daşı* краевугольны камень.

ТӘМӘННӘ *isim* 1. жаданне; ~*sında olmaq* мець жадання; 2. просьба; *sizdən bir ~t var* у мяне да вас адна просьба.

ТӘМӘННАСІЗ I *sifət* 1. бескарыслівы; ~ *yardım* бескарыслівая дапамога; 2. бязвыплатны; ~ *donorluq* бязвыплатнае донарства; II *zərf* 1. бескарысліва; *kimə ~ kömək etmək* бескарысліва дапамагаць каму; 2. бязвыплатна; ~ *işləmək* бязвыплатна працаваць.

ТӘМІН *isim* забеспячэнне; ~ *etmək* забяспечваць, забяспечыць; *задавальяць, задоволяць*.

ТӘМІНАТ I *isim* 1. забеспячэнне; *dövlət ~i* дзяржаўнае забеспячэнне, *sosial ~* сацыяльнае забеспячэнне, *təddi ~* матэрыяльнае забеспячэнне; 2. гарантыя; *bank ~i* банкаў гарантыя; II *sifət* гарантыйны; ~ *tühdəti* гарантыйны тэрмін.

ТӘМІНАТЛІ *sifət* 1. гарантыйны, з гарантыяй; ~ *xidmət* гарантыйнае абслугоўванне; 2. гарантаваны; ~*li* мэнсул гарантаваны ўраджай; 3. забяспечаны; ~ *ailə* забяспечаная с-ям'я.

ТӘМІР I *isim* 1. рамонт; *tənzilin ~i* рамонт кватэры; 2. папраўка; *ayaqqabı ~i* папраўка абутку; ~ *etmək*: 1) рамантаваць, адрамантаваць; 2) чыніць, папраўляць, правіць; ~*ə* *vertək* дадаць направіць; II *sifət* рамонтны; паправачны; ~ *işləri* рамонтныя работы, ~ *бригадасы* рамонтная брыгада; ~ *etməlxanası* рамонтная майстэрня.

ТӘМІРҶИ *isim* рамонтнік; ~*lər* бригада брыгада рамонтнікаў.

ТӘМІЗ I *sifət* чысты; ~ *qab* чыстая посуд, ~ *paltar* чыстая адзенне, ~ *hava* чыстае

наветра, ~ *otaq* чысты *накой*, ~ *ağ* чыстая *блязна*; II *zərf* чыста, ахайна; ~ *geyinmək* чыста *апранацца*, ~ *süpürmək* чыста *падмесці*; ◇ ~ *qəlblə (ürəklə)* ад *ичырага (чыстага)* сэрца; ~ *söhbət* сумленны (*адкрыты*) *размова*.

TƏMİZKÁR *sifət* акуратны, ахайны; ~ *adam* ахайны *чалавек*; ~ *olmaq* быць *ахайным*.

TƏMİZLƏMƏK *feil* 1. чысціць, ачысціць; *tozdan* ~ *ачысціць ад пылу*, *havani* ~ *ачысціць наветра*; 2. чысціць, вычищать, вычистить; *xalcamı* ~ *вычысціць дыван*, *dişlərini* ~ *чысціць зубы*.

TƏMİZLƏN|MƏK *feil* 1. чысціцца, ачышчацца, ачысціцца; *su ~ib* *вада ачысцілася*, *hava ~ir* *наветра чысціцца*; 2. чысціцца, вычышчацца, вычысціцца; 3. расчышчацца, расчысціцца; *yollar ~ib* *дарогі расчысціліся*.

TƏMİZLİK *isim* чыстата, чысціня; *otağın ~yi* *чыстата памяшкання*, *havanın ~yi* *чысціня наветра*, *təpəvi* ~ *маральная чыстата*.

TƏMKİN *isim* вытрымка, вытрыманасць, самавалоданне; ~ *göstərmək* *праявіць самавалоданне*, ~ *ini saxlamaq* *захаваць вытрымку*.

TƏMKİNLİ I *sifət* вытрыманы, стрыманы; ~ *adam* *стрыманы чалавек*, ~ *olmaq* *быць вытрыманым*; II *zərf* вытрымана, стрымана; *özünü* ~ *ararmaq* *наводзіць сябе стрымана*.

TƏMSİL¹ *isim* стрыманы *байка*; *Q.B. Zakirin ~ləri* *байкі Г. Б. Закура*.

TƏMSİL²: ~ **etmək** *прадстаўляць*, ~ **edilmək** *паўставаць*.

TƏMSİLÇİ *isim* *байкапісец*, *байкар*.

TƏMTƏRAQLÍ *sifət* *раскошны*, *пышны*, *напышлівы*; ~ *otaq* *раскошная койка*, ~ *toy* *раскошная вяселле*, ~ *qəbul* *пышны прыём*.

TƏN *zərf* *роўна*, *пароўну*; *almanı* ~ *yarı bölmək* *падзяліць яблык роўна напалову*; ◇ *dost dostla* ~ *gərək*, ~ *olmasa gen gərək* *альбо быць роўным ў дружбе, альбо зусім не сябраваць*.

TƏNBƏH *isim* *ганьбаванне*; ~ *etmək* *ганіць*, *ганьбаваць*, *папракаць*, *папракнуць*, *асуджаць*, *асудзіць*.

TƏNBƏKÍ *isim* *махорка*, *тытунь*.

TƏNBƏL I *isim* *гультай*, *гультайка*, *лодар*; II *sifət* *ляніввы*; ~ *uşaq* *ляніввы дзіця*.

TƏNBƏLLİK *isim* *лянота*, *гультайства*; ~ *etmək* *ленавацца*, *гультаяваць*.

TƏNDİR *isim* *тендир* (*гліняная печ для выпечкі чурэка*).

TƏNƏFFÜS I *isim* 1. *дыханне*; *süni* ~ *штучнае дыханне*; 2. *перапынак*; *böyük* ~ *вялікі перапынак*; II *sifət* *дыхальны*; ~ *yolları* *дыхальныя шляхі*.

TƏNƏK *isim* *вінаград*, *вінаградная лаза*; ~ *basdırmaq* *саджаць вінаградную лазу*.

TƏNƏKƏ *isim* *бляха*; *ağ* ~ *белая бляха*.

TƏNGİNƏFƏSLİK *isim* *задышка*, *дыхавіца*; ~ *dən əziyyət çəkmək* *мучыцца задышкай*.

TƏNHÁ *sifət* *адзінокі*, *самотны*; ~ *qosa* *самотны стары*; ~ *qalmaq*: 1) *застацца ў адзіноце*; 2) *застацца адзінокім*; *özünü* ~ *hiss etmək* *адчуваць сябе адзінокім*.

TƏNHÁLÍQ *isim* *самота*, *адзінота*; ~ *da uzaqtaq* *жыць у адзіноце*.

TƏNQİD *isim* *крытыка*; *haqlı* ~ *справядлівая крытыка*, *kəskin* ~ *рэзкая крытыка*, *ədəbi* ~ *літаратурная крытыка*; ~ *etmək* *крытыкаваць*.

TƏNQİDÇİ *isim* *крытык*; *ədəbiyyat ~si* *літаратурны крытык*.

TƏNQİDÍ I *sifət* *крытычны*; ~ *təqalə* *крытычны артыкул*, ~ *çixış* *крытычнае выступленне*; II *zərf* *крытычна*; ~ *uzaştaq* *ставіцца крытычна*.

TƏNLİK *isim* *riyaz*. *ураўненне*; ~ *yi həll etmək* *рашыць ураўненне*.

TƏNTƏNƏ *isim* *ўрачыстасць*; *bayram ~ləri* *святочныя ўрачыстасці*, *ədələtin ~si* *ўрачыстасць справядлівасці*.

TƏNTƏNƏLÍ *sifət* *ўрачысты*; ~ *gecə* *ўрачысты вечар*, ~ *tərasim* *ўрачыстая цырымонія*.

TƏNZİF I *isim* *марля*; ~ *lə sarımaq* *навязаць марляй*; II *sifət* *марлевы*; ~ *tampon* *марлевы тампон*.

TƏNZİM *isim* *рэгуліроўка*, *рэгуляванне*; *yol hərəkətinin ~i* *рэгуляванне дарожнага руху*; ~ *etmək* *рэгуляваць*, *адрэгуляваць*.

TƏNZİMLƏMƏK *feil* 1. рэгуляваць, адрэгуляваць; *qan dövranını ~ рэгуляваць кровазварот*; 2. рэгуляваць, ўрэгуляваць; *beynəlxalq münasibətləri ~ ўрэгуляваць міжнародныя адносіны*.

TƏNZİMLƏNMƏK *feil* 1. рэгулявацца, адрэгулявацца, быць адрэгуляваным; 2. рэгулявацца, ўрэгулявацца, быць ўрэгуляваным.

TƏNZİMLƏYİCİ *sifət* рэгулявальны; ~ *ventil* рэгулявальны вентиль.

TƏPƏ *isim* пагорак, узгорак, грудок; ~ *уэ сихтақ падняцца на пагорак*.

TƏPƏCİK *isim* пагорачак, узгорачак, грудок.

TƏPƏL *sifət* белалобы; ~ *öküz* белалобы бык, ~ *quzi* белалобы ягня.

TƏPƏLİK *sifət* ўзгорысты, узгоркаваты, грудкаваты; ~ *relief* ўзгорысты рэльеф.

TƏPİK *isim* 1. штуршок, штурхель, удар (нагой), выпятка; ~ *virmaq* штурхнуць нагой, даць выпятка; 2. брыканне (*пра жывёл*); ~ *atmaq* брыкацца.

TƏPİKLƏMƏK *feil* 1. *kiti* штурхаць, біць нагой каго; надаваць пінкоў; 2. штурхаць, крыжаваць.

TƏR¹ *I isim* пот; *soyuq* ~ халодны пот, ~ *ini siltmək* выцерці пот; II *sifət* потовы; ~ *vəziləri* потовыя залозы; ~ *ifrazı* потаадлучэнне; ◇ ~ *tökmək* праліваць пот, *alın ~ i ilə qazanılmış* зароблены потам і крывёю.

TƏR² *sifət* свежы; ~ *çiçəklər* свежыя кветкі, ~ *tərəvəz* свежыя гародніна, ~ *xiyarlar* свежыя агуркі.

TƏRAVƏT *isim* свежасць; *çiçəklərin ~i* свежасць кветак, *baharın ~i* свежасць вясны; ~ *vertək* асвятляць, асвятляць.

TƏRAVƏTLİ *sifət* свежы; ~ *güllər* свежыя кветкі, ~ *yaz havası* свежы вясновы паветра.

TƏRBİYƏ *isim* выхаванне; *uşaqların ~si* выхаванне дзяцей, *fiziki ~* фізічнае выхаванне, ~ *etmək* (*vertmək*) выхоўваць, выхаваць.

TƏRBİYƏCİ *isim* выхавальнік; *bağça ~si* выхавальнік дзіцячага сада, ~ *müəllim* настаўнік-выхавацель.

TƏRBİYƏLƏNMƏK *feil* выхоўвацца, выхаваны; станавіцца, стаць выхаваным або выхаваць.

TƏRBİYƏLİ *sifət* выхаваны; ~ *uşaq* выхаваны дзіця.

TƏRBİYƏSİZ *sifət* нявыхаваны; ~ *uşaq* нявыхаваны дзіця.

TƏRCÜMƏYİ-HAL *isim* 1. біяграфія; *yazıcının ~i* біяграфія пісьменніка; 2. аўтабіяграфія.

TƏRCÜMƏ *I isim* пераклад; *orijinaldan ~* пераклад з арыгінала, *bədii ~* мастацкі пераклад; ~ *olunmaq* (*edilmək*) пераводзіцца, быць перакладзеным; ~ *etmək* перакладаць, перавесці; II *sifət* 1. перакладны; ~ *ədəbiyyatı* перакладная літаратура; 2. перакладчыцкі; ~ *mərkəzi* перакладчыцкі цэнтр.

TƏRCÜMƏCİ *isim* перакладчык; ~ *işləmək* працаваць перакладчыкам.

TƏRCÜMƏCİLİK *isim* 1. перакладчыцкае справа; 2. праца перакладчыка; ~ *etmək* займацца перакладчыцкай дзейнасцю.

TƏRƏ *isim* *bot.* марь; ~ *uyğmaq* збіраць марь.

TƏRƏDDÜD *isim* ваганне, сумнеў; ~ *etmək* вагацца.

TƏRƏDDÜDLƏ *zərf* нерашуча, няўпэўнена; ~ *savab vertmək* няўпэўнена адказваць.

TƏRƏF *I isim* бок; *yolun sağ ~i* правы бок *darogə, sol ~* левы бок; ◇ ~ *ində olmaq* быць на баку каго; ~ *inə keçmək* перайсці на чыю-л. бок; ~ *durmaq* кіта быць на чым баку; II *qoş. da; sahilə ~ üzmək* плыць да берага, *pəncərəyə ~ çevrilmək* павярнуцца да акна.

TƏRƏFDAR *isim* прыхільнік; *sülh ~ları* прыхільнікі свету, ~ *olmaq* быць прыхільнікам.

TƏRƏQQİ *isim* прагрэс.

TƏRƏQQİPƏRVƏR *sifət* прагрэсіўны; ~ *qüvvələr* прагрэсіўныя сілы.

TƏRƏNNÜM *isim* апяванне; ~ *etmək* спяваць, напяваць.

TƏRƏVƏZ *I isim* гародніна; II *sifət* з агародніны; ~ *şorbasi* суп з агародніны.

TƏRƏVƏZCİ *isim* агароднік.

TƏRƏVƏZCİLİK *I isim* агародніцтва; ~ *yin inkişafı* развіццё агародніцтва.

TƏRƏZİ *isim* вага; шалі; *elektron* ~ электронныя вагі, ~дә *çəktək* ўзважыць на вагах.

TƏRGİTMƏK *feil* адвучвацца, адвучыцца, адвадзіцца, адахвоіцца; *pis adətləri* ~ адвучыцца ад дрэнных звычак, *siqareti* ~ адвадзіцца ад цыгарэт.

TƏRXİS *isim* дэмабілізацыя; ~ *etmək* дэмабілізаваць; ~ *olunmaq* дэмабілізавацца.

TƏRXÚN I *isim* эстрагон; II *sifət* эстрагонны, эстрагонавы; ~ *ıçkisi* эстрагонны напітак.

TƏRİF *isim* 1. хвала, пахвала, ўсхваленне; ~ *ə layiq olmaq* быць годным хвалы; 2. азначэнне (фармулёўка); *cümlənin* ~i азначэнне сказа.

TƏRİFLƏMƏK *feil* 1. хваліць, пахваліць, усхваляць; *uşağı* ~ хваліць дзіця; 2. апяваць, апець; *gözəlliyi* ~ апяваць прыгажосць.

TƏRİFLİ *sifət* пахвальны; ~ *sözlər* пахвальныя словы.

TƏRİFNÁMƏ *isim* пахвальны ліст, пахвальная грамата

TƏRİQƏT *isim* секта.

TƏRK: *tərk etmək* пакідаць, пакінуць; кідаць, кінуць; *vətəni* ~ *etmək* пакінуць радзіму; *təktəbi* ~ *etmək* кінуць школу; *đ* *dünyanı* ~ *etmək* пакінуць свет, намерці.

TƏRKİB *isim* састаў, склад; *suuyın kütəvi* ~i хімічны састаў вады, *ailə* ~i склад сям'і.

TƏRK-SİLAN *isim* 1. абязбройванне, абязброенне; 2. раззбраенне, раззбройванне; *hamiqlə* ~ усеагульнае раззбраенне.

TƏRLAN *isim* сокал.

TƏRLƏMƏK *feil* пацець.

TƏRLİ *sifət* потны.

TƏRLİK *isim* 1. потнік, падкладка; 2. вусцілка, сцілка.

TƏRPƏN|MƏK *feil* 1. варушыцца, шавяліцца; *ağacların budaqları* ~irdi галінкі дрэў варушыліся; *tərpəntə!* не варушыся (не шавяліся!); 2. чапацца, крануцца; *qatar* ~di цягнік крануўся; 3. хістацца; *dişim* ~ir зуб у мяне хістаецца.

TƏRPƏ|TMƏK *feil* 1. варушыць, варухнуць; *külək yarpaqları* ~dirdi вецер варушыў лісце; 2. шатаць, расхістваць, расхістаць; *dirəyi* ~tmək шатаць слуп; 3. рухаць, рушыць; *barmaqlarını* ~tmək рухаць пальцамі.

TƏRS I *sifət* 1. адваротны, зваротны; *parçanın* ~ üzü зваротны бок тканіны, ~ *mütənasiblik* адваротная прапарцыя; 2. ўпарты; ~ *uşaq* ўпарты дзіця; *đ* ~ *damarı tutub* заўпарціўся, упёрся як бык, ~ *kimi* як на грэх.

TƏRSİNƏ *zərf* 1. наадварот; ~ *başə* *düştək* разумець наадварот, ~ *dətək* сказаць наадварот; 2. навыварат; *köynəyi* ~ *geymək* надзець кашулю навыварат.

TƏRSLİK *isim* упартасць; ~ *etmək* упарціцца, упірацца; *đ* *işin* ~yindən як на злосць, як на бяду.

TƏRTİB *isim* 1. складанне; *lüğətin* ~i складанне слоўніка, *sədvəlin* ~i складанне раскладу; 2. фарміраванне; *şöbənin* ~i фарміраванне сектара; 3. афармленне; *kitabın* ~i афармленне кнігі; ~ *etmək* 1) складаць, класці; 2) фармаваць, сфармаваць; 3) афамляць, аформіць.

TƏRTİBÁT *isim* 1. складанне; *təstüənin* ~i складанне зборніка; 2. афармленне; *müzeyin* ~i афармленне музея; 3. дызайн.

TƏRTİBATÇI *isim* афарміцель; *bədii* ~ мастацкі афарміцель.

TƏRTİBÇI *isim* складальнік, укладальнік; *lüğətin* ~si укладальнік слоўніка; **TƏRZ**¹ *isim* спосаб, лад, склад; *həyat* ~i спосаб жыцця, *idarə* ~i (üsulı) спосаб (лад) праўлення, *düşüncə* ~i склад думак.

TƏRZ² *d i l ç.* I *isim* трыванне; ~ *kateqoriyası* катэгорыя трывання, *bitmiş* ~ закончанае трыванне, *bitməmiş* ~ незакончанае трыванне; II *sifət* трывальны.

TƏRZİ-HƏRƏKƏT *isim* спосаб, манера дзеяння; ~ *zərfliyi d i l ç.* акалічнасць спосабу дзеяння.

TƏSADÜF *isim* 1. выпадак; 2. сустрэча; *xoş* ~ прыемная сустрэча.

TƏSADÜFİ *sifət* выпадковы; ~ *görüş* выпадковая сустрэча; ~ *olaraq* выпадкова; ~ *hallarda* у рэдкіх выпадках.

ТӘСБЭН *isim* ружанец, пацеркі; ~ *çevirmək* перабіраць ружанец.

ТӘСДІҚ I *isim* пацверджанне; сцвярджэнне, зацвярджэнне; *iş planının ~i* зацвярджэнне плана работы; ~ *etmək* пацвярджаць, пацвердзіць.

ТӘСДІҚЛӘМӘК *feil* 1. пацвярджаць, пацвердзіць; *sözlərini ~* падтвердыць слова; 2. зацвярджаць, зацвердзіць, сцвярджаць; *planı ~* зацвердзіць план; 3. завяраць, засведчваць; *diplomun surətini ~* завяраць копію дыплама.

ТӘСДІҚЛӘН|МӘК *feil* 1. пацвярджацца, сцвярджацца, пацвердзіцца, сцвердзіцца; *sözləri ~di* словы пацвердзіліся; 2. зацвярджацца, быць зацверджаным; *layihə ~di* праект зацверджан; 3. завярацца, быць завераным, сведчыцца; *diplomun surəti ~ib* копія дыплама заверана.

ТӘСӘЛЛІ *isim* утяшэнне, суцяшэнне; ~ *tarmaq* знайсці суцяшэнне, суцяшацца, суцешыцца; ~ *vermək* суцяшаць, суцешыць.

ТӘСӘРРҮФӘТ I *isim* гаспадарка; *xalq ~i* народная гаспадарка, *şəxsi ~* асабістае гаспадарка, *kənd ~i* сельская гаспадарка; II *sifət* гаспадарчы; ~ *malları mağazası* магазін гаспадарчых тавараў.

ТӘСӘРРҮФӘТÇІ *isim* гаспадарнік; *təcribəli ~* дасведчаны гаспадарнік.

ТӘСӘВВҮР *isim* прадстаўленне, уяўленне; ~ *ü olmaq* мець прадстаўлення, *ütmü ~ü var* мае агульнае уяўленне; ~ *etmək* прадстаўляць, прадставіць.

ТӘШНН *isim* праўка, папраўленне, выпраўленне; ~ *arتماق* рабіць папраўку; ~ *etmək* правіць, выпраўляць, папраўляць.

ТӘСІР *isim* 1. ўплыў, уздзеянне; ~ *göstərmək* аказаць ўплыў, ~ *altına düşmək* трапіць пад уплыў; 2. дзеянне; *dərmanın ~i* дзеянне лека, *dağıdıcı ~* разбуральнае дзеянне, *günəş şüalarının ~i* дзеянне прамянёў сонца, *istinın ~indən* пад дзеяннем цяпла; ♦ ~ *dairəsi* сфера ўплыў.

ТӘСІРЛӘНМӘК *feil* 1. ўзбуджацца, ўзбудзіцца; 2. расчуліцца, быць расчуленым; *musiqidən ~* расчуліцца ад музыкі.

ТӘСІРЛІ *sifət* 1. дзейсны, эфектыўны; ~ *tədbirlər* дзейсныя меры; 2. вялікі, уражлівы; ~ *nitq* вялікая гаворка; 3. *dilç.* пераходны; ~ *feillər* пераходныя дзеясловы.

ТӘСІС *isim* заснаванне; ~ *etmək* засноўваць, заснаваць; ~ *olunmaq* утварацца, быць заснаваным.

ТӘСІСӘТ *isim* ўстанова, інстытут; *də-mokratik ~lar* дэмакратычныя ўстановы, *hüquqi ~* прававы інстытут.

ТӘСІСÇІ *isim* заснавальнік; *qəzetin ~si* заснавальнік газеты.

ТӘСКІНЛІК *isim* уцеха; ~ *tarmaq* уцешыцца, суцешыцца, заспакоіцца.

ТӘСНІФӘТ *isim* класіфікацыя; *bitkilərin ~i* класіфікацыя раслін.

ТӘСЛІМ *isim* капітуляцыя; ~ *etmək* здаваць, здаць; ~ *olmaq* здавацца, здацца, капітуляваць.

ТӘСРІФ *isim dilç.* спражэнне; *feillərin ~i* спражэнне дзеясловаў.

ТӘСВІР *isim* 1. малюнак; *təbiətin ~i* малюнак прыроды, *qayauüstü ~ (şəkil)* наскальны малюнак; 2. апісанне; *hadisənin ~i* апісанне падзеі; ~ *etmək*: 1) адлюстроўваць, адлюстраваць; 2) апісваць, апісаць.

ТӘСВІРІ *sifət* 1. выяўленчы; ~ *incəsənət* выяўленчае мастацтва; 2. апісальны; ~ *dilçilik* апісальная лінгвістыка.

ТӘÇӘВВҮС *isim* ініцыятыва; *onun ~i* ілэ па яго ініцыятыве, ~ *göstərmək* праявіць ініцыятыву.

ТӘŞӘВВҮСКАР I *isim* ініцыятар; *yarışın ~ları* ініцыятары спаборніцтва; II *sifət* ініцыятыўны; ~ *işçi* ініцыятыўны працаўнік.

ТӘŞӘВВҮСКАРЛІҚ *isim* ініцыятыўнасць.

ТӘŞӘККҮР *isim* падзяка; ~ *etmək* дзякаваць, падзякаваць.

ТӘŞКІЛ *isim* арганізацыя; *dərnəyin ~i* арганізацыя гуртка, *asudə vaxtın ~i* арганізацыя вольнага часу; ~ *etmək* арганізоўваць, арганізаваць, ~ *olunmaq* арганізоўвацца, арганізавацца.

ТӘŞКІЛӘТ I *isim* арганізацыя; *Birləşmiş Millətlər ~i* (BMT) Арганізацыя

Аб'яднаных Нацый (ААН); II *sifət* арғанізацыйны; ~ *komitəsi* арғанізацыйны камітэт.

TƏŞKİLATÇI *isim* арғанізатар; *tədbirin* ~ *si* арғанізатар меранпрыемства.

TƏŞKİLATÇILIQ *isim* арғанізатарскія здольнасці; II *sifət* арғанізатарскі; ~ *işi* арғанізатарская праца.

TƏŞVİQAT I *isim* агітацыя; *siyasi* ~ *palıtychnaya* агітацыя, *əyani* ~ *nağlydnaya* агітацыя; II *sifət* агітацыйны; ~ *plakatlari* агітацыйныя плакаты; ~ *brigadası* агітбрыгада, ~ *qatari* агітцягнік; ~ *ararmaq* весці агітацыю, агітаваць.

TƏŞVİQATÇI *isim* агітатар; *siyasi* ~ *palıtychny* агітатар.

TƏŞVİŞ *isim* хваляванне, неспакой, трывога, замяшанне; ~ *ə düştək* хвалявацца, турбавацца, трывожыцца, адчуваць хваляванне; ~ *ə salmaq* хваляваць, усхваляваць.

TƏTBİQ *isim* 1. ўкараненне; 2. прымяненне; ~ *etmək*: 1) ўкараняць, укараніць; 2) ўжываць, ўжыць.

TƏTBİQİ *sifət* прыкладной; ~ *elmlər* прыкладныя навукі, ~ *dilçilik* прыкладная лінгвістыка, ~ *sənət* прыкладное мастацтва.

TƏTİJK *isim* куроқ; *tüfəngin* ~ *yü* куроқ вінтоўкі, ~ *yü* сəктəк узвесці куроқ.

TƏTİL I *isim* 1. забастоўка, стачка, страйк; *fəhlələrin* ~ *i* забастоўка рабочых, ~ *etmək* забаставаць, страйкаваць; 2. вакацыі; *qış* ~ *i* зімовыя вакацыі; II *sifət* 1. забастовачны, стачачны, страйкавы; ~ *hərəkəti* стачачны рух; 2. каникулярны, вакацыйны; ~ *günləri* вакацыйныя дні.

TƏVAZÖKÁR I *sifət* сціплы; ~ *adam* сціплы чалавек; II *zərf* сціпла; *özünü* ~ *ararmaq* паводзіць сябе сціпла.

TƏVAZÖKARLIQ *isim* скромнасць, сціпласць; ~ *etmək* скромнічаць.

TƏVƏLLÜD *isim* нараджэнне.

TƏYİN I *isim* 1. вызначэнне; ~ *etmək*: 1) вызначаць, вызначыць; 2) ўсталяваць, прызначыць; II *sifət* азначальны; ~ *budaq* сүмлəsi азначальны падпарадкавальны сказ.

TƏYİNÁT *isim* прызначэнне.

TƏYYARƏ I *isim* самалёт; *pilotsuz* ~ *bəspilətny* самалёт, *hərbi* ~ *vayənnə* самалёт, *sərnişin* ~ *si* пасажырскі самалёт; II *sifət* самалётны; ~ *bombası* авіябомба, ~ *meydanı* аэрадром, ~ *xətti* авіялінія.

TƏYYARƏÇI *isim* 1. лётчык, лётчыца; пілот; 2. авіятар.

TƏYYARƏÇİLİK *isim* самалётаваджэнне; ~ *nəzəriyyəsi* тэорыя самалётаваджэння; ~ *məktəbi* авіяшкола.

TƏZÁD *isim* 1. супярэчнасць; 2. кантраст.

TƏZADLI *sifət* 1. супярэчлівы; ~ *fikirler* супярэчлівыя думкі; 2. кантрасны; ~ *hadisələr* кантрасныя з'явы.

TƏZANÜR *isim* праяўленне; *qayğının* ~ *ü* праяўленне клопату; ~ *etmək* праяўляцца, праявіцца.

TƏZƏ *sifət* новы; ~ *kostyum* новы касцюм, ~ *mebel* новая мэбля, ~ *işçi* новы працаўнік, ~ *sözler* новыя словы; 2. свежы; ~ *ət* свежае мяса, ~ *yumurta* свежае яйка, ~ *çörək* свежы хлеб, ~ *xiyar* свежы агурок, ~ *balıq* свежая рыба.

TƏZƏCƏ *zərf* толькі, толькі што, нядайна; *imtahanlar* ~ *qurtarib* толькі што скончыліся экзамены, ~ *evlənib* ён нядаўна ажаніўся.

TƏZƏDƏN *zərf* 1. зноў, ізноў, яшчэ раз; ~ *soruşmaq* зноў спытаць; 2. нанавя, нанова; ~ *redaktə* *etmək* нанавя адрэдагаваць.

TƏZƏK *isim* кізьяк.

TƏZƏLƏMƏK *feil* 1. абнаўляць, абнавіць; *damı* ~ *abnavıç* дах; 2. асвятляць, асвятляць; *♦ dərđini (yaralarını)* ~ *vəradziç* сардэчныя раны (душу).

TƏZƏLƏN|MƏK *feil* 1. абнаўляцца, абнавіцца; *təbiət* ~ *ir* прырода абнаўляецца, *həyat* ~ *ib* жыццё абнавілася; 2. асвятляцца, асвятляцца (*pra* наветры і да т.п.).

TƏZƏLİKCƏ *zərf* толькі, толькі што, нядаўна.

TƏZİM *isim* паклон; *hərbi* ~ *addavaç*, *addaç* гонар камандзіру, ~ *etmək* пакланяцца, пакланіцца.

TƏZMİNÁT *isim* кантрыбуцыя; ~ *almaq* атрымаць кантрыбуцыю; 2. рэпарацыя; ~ *vertək* аплаціць рэпарацыі.

TƏZYİQ *isim* ціск; *suuyun* ~i *ціск* вады, *atmosfer* ~i *атмасферны ціск*, *qan* ~i *крывяны ціск*, ~i *ölçmək* вымераць ціск; ~ *göstərtək* аказваць ціск.

TIXÁC *isim* корак; *rezin* ~ *гумавая корак*, ~la *bağlamaq* зачыніць коркам, ~i *aşmaq* адкрыць корак.

TIXACLAMÁQ *feil* закаркоўваць, закаркаваць коркам.

TIXAMÁQ *feil* 1. запіхваць, запхаць, засоўваць, засунуць; *şeyləri (əşyaları) çamadan* ~ *запхаць рэчы ў чамадан*; 2. затыкаць, заткнуць; *qulaqlarına rətibə* ~ *заткнуць вушы ватай*; 3. закаркоўваць, закаркаваць, зашпунтоўваць; *çəlləyin ağzını* ~ *закаркаваць бочку*.

TİQQILDAJMÁQ *feil* 1. стукаць; *təkərlər* ~*уғ* *колы стукалі*; 2. цікаць; *saat* ~*уғ* *гадзіны цікаюць*.

TİQQILTİ *isim* 1. стук; ~ *eşitmək* *начуць стук*, *təkərlərin* ~*si* *стук колаў*; 2. ціканне; *saatın* ~*si* *ціканне гадзін*.

TİRTİL *isim* 1. *zool.* вусень; 2. *tex.* гусеніца.

TİSBAĞÁ I *isim* чарапаха; *quru* ~*si* *сухалупная чарапаха*, *dəniz* ~*si* *марская чарапаха*; II *sifət* чарапашы; ~ *çanağı* *чарапашы панцыр*.

TİVB I *isim* медыцына; II *sifət* медычны, медыцынскі; ~ *universiteti* *медыцынскі універсітэт*, ~ *məntəqəsi* *медыцынскі пункт*.

TİVBİ *sifət* медычны, медыцынскі; ~ *yardım* *медычная (медыцынская) дапамога*, ~ *təhsil* *медыцынская адукацыя*.

TİCARƏT I *isim* гандаль; *xarici* ~ *знешняя гандаль*, *səuuar* ~ *вынасны гандаль*; II *sifət* гандлёвы; ~ *palatası* *гандлёвая палата*, ~ *mərkəzi* *гандлёвы цэнтр*.

TİCARƏTÇİ *isim* гандляр.

TİFTİK I *isim* 1. мохера; 2. пух; *keçi* ~*yi* *казіны пух*; II *sifət* 1. мохеровый; ~*k adyal* *махеравыя коўдру*; 2. махрысты, касматы; ~ *dəsmal* *махрысты ручнік*.

TİFTİKLƏN|MƏK *feil* 1. варсавацца; *bi parça tez* ~*ir* *зэтая тканіна хутка ворсіцца*; 2. махнаціцца, касмаціцца.

TİFTİKLİ *sifət* 1. махрысты; ~ *məhrəba* *махрысты ручнік*; 2. ворсавы, ворсісты; ~ *parça* *ворсавая тканіна*.

TİKÁN *isim* калючка; *yemişən* ~*ları* *калючкі глогу*, *nar ağacının* ~*ları* *калючкі гранатавага дрэва*, *məftilin* ~*ları* *калючкі дроту*, *kirpinin* ~*ları* *калючкі вожыка*; ◇ *elə bil* ~ *üstündə oturmuşam* *быццам на іголках сяджу*; *ürəyindən* ~ *çıxmaq* *лучить поўнае задавальненне*.

TİKANLI *sifət* калючы; ~ *kol* *калючы куст*, ~ *məftil* *калючы дрот*, ~ *sözlər* *калючыя словы*.

TİKANSİZ *sifət* без калючак, без шыпоў; ~ *gül* *кветка без шыпоў*, ~ *bitkilər* *расліны без калючак*.

TİKƏ *isim* кусок, кусочак, кавалак, кавалачак; *ət* ~*ləri* *кавалкі мяса*, *pendir* ~*si* *кавалак сыру*, *çörək* ~*si* *кавалак хлеба*; ◇ ~ *boğazından keçmir* *кусок у горла не лезе*; *yağlı* ~ *смачны кусок*; *haram* ~ *кавалак няправеднага хлеба*; *bir* ~ *çörəyi olmaq* *мець кавалак хлеба, мець надзённы хлеб*.

TİKDİR|MƏK¹ *feil* *icb.* будаваць, пабудаваць; *ev* ~ *побудаваць дом*.

TİKDİRMƏK² *feil* *icb.* шыць, пашыць; *kostyum* ~ *пашыць касцюм*.

TİKİLİ¹ *isim* пабудова; *daş* ~ *каменная пабудова*.

TİKİLİ² *sifət* пашыты, гатовы; ~ *paltar* *пашыты адзенне*.

TİKİL|MƏK *feil* будавацца, быць пабудаваным; *yeni məktəblər* ~*ir* *будуюцца новыя школы*.

TİKİNTİ I *isim* будоўля, будаўніцтва; *mənzil* ~*si* *жыллёвае будаўніцтва*; II *sifət* будаўнічы; ~ *işləri* *будаўнічыя працы*, ~ *materialları* *будаўнічыя матэрыялы*, ~ *texnikası* *будаўнічыя тэхніка*.

TİKİŞ I *isim* 1. шыццё; ~ *dərnəyi* *гурток шыцця*; 2. шво; *qaynaq* ~*i* *зварачнае шво*, *yaranın* ~*i* *шво раны*; ~ *qoutaq* *накладваць, накласці шво*, ~*i sökmək* *здымаць, зняць швы*;

II *sifət* 1. швейны; ~ *ташит швейная машина*, ~ *fabrika швейная фабрика*.

TİKİŞÇİ *isim* 1. швейнік, швейніца; 2. пашыўшык, пашыўшыца; 3. швачка.

TİKMƏK¹ *feil* 1. будаваць, пабудаваць; *ev ~ будаваць дом, körpü ~ будаваць мост*; 2. віць, звіваць, звіць; *yuva ~ віць гняздо*.

TİKMƏK² *feil* 1. шыць, сшываць, сшыць; пашыць; *paltar ~ пашыць сукенку*; ◊ *göz ~ кваніца; özgə malına göz ~ кваніца на чужое дабро*.

TİLİŞKƏ *isim* стрэмка.

TİLÓV *isim* вуда, вудачка; ~ *ipі лёска*; ~ *atmaq закінуць вуду*.

TİLSİM *isim* замова, заклінанне; ◊ ~ *ə düşmək зачароўвацца, заварожвацца, быць зачараваным*.

TİLSİMÇİ *isim* чарадзея, чарадзеяка; вядзьмар, вядзьмарка.

TİLSİMLƏMƏK *feil* зачароўваць, чараваць, заварожваць.

TİLSİMLİ *sifət* зачараваны, заварожаны.

TİMSÁH I *isim* кракадзіл; алігатар; II *sifət* кракадзілавы, кракадзілаў; ~ *dərisi кракадзілавая скура*.

TİN¹ *isim* вугал, роґ; *evin ~i вугал дома, stolun ~i роґ стала, küçənin ~i роґ вуліцы*.

TİN² *isim* чад (угарны газ).

TİNG *isim* саджанец; *теувə ~ləri саджанцы дрэў*.

TİNGLİJK *isim* гадавальнік; *теувə ağaclarının ~yi плодовы гадавальнік*.

TİR *isim* 1. бервяно; *şat ~ləri сасновыя бяргвенні*; 2. бэлька; *talvarın ~i бэлька навеса*.

TİRÓ *isim* земляны насып.

TİRYƏK I *isim* опіум.

TİTRƏK *sifət* дрыжачы, дрыготкі; ~ *əllər дрыготкія рукі, ~ səs дрыжачы голас*.

TİTRƏMÓ дрыжанне, дрыгаценне.

TİTRƏMƏK *feil* трэсціся, дрыжаць; *soyuqdan ~mək дрыжаць ад холоду, qorxudan ~ трэсціся ад страху, səsi ~yirdi голас дрыжаў*.

TİYƏ *isim* 1. лязо; *ülgücün ~si лязо брытвы*; 2. клінок; *qılıncın ~si клінок шаблі, süngünün ~si клінок штыка*.

TOĞLÚ *isim* ягня (ягнятка); *dişi ~ ярка (авечка)*.

TOX *sifət* сыты, пад'еўшы; ~ *adam сыты чалавек, ~ olmaq быць сытым*; ◊ ~ *un acdan nə xəbəri сыты галоднага не разумее*; *gözü ~ olmaq быць не прагным*.

TOXÁ *isim* матыка.

TOXLÚQ *isim* сытасць.

TOXMÁQ *isim* 1. ляскотка; *dəmir ~ жалезная ляскотка*; 2. дубінка, пастуховая палка.

TOXTÁQ I *sifət* спакойны; ~ *səslə dətək сказаць спакойным голасам*; II *zərf* спакойна; ~ *danişmaq гаварыць спакойна*; ~ *liq vermək супакойваць, суцяшаць*; *özünü ~ saxlamaq (tutmaq) трымаць сябе спакойна, старацца не хвалявацца*.

TOXUCÚ I *isim* 1. ткач, ткачыха; 2. тэкстыльшчык, тэкстыльшчыца; спакойны; сказаць спакойным голасам; спакойна; гаварыць спакойна; супакойваць, суцяшаць каго; трымаць сябе спакойна, імкнуцца не хвалявацца; II *sifət* ткацкі; ~ *dəzğahi ткацкі станок*.

TOXUCULÚQ *isim* ткацтва.

TOXÚM I *isim* семя, насенне; *keşniş ~и насенне кінзы, uopca ~и насенне лоцэрны, buğda ~и насенне пшаніцы, ~ sərtək сеяць насенне*; II *sifət* 1. *k.t.* насенны; ~ *fəndu насенны фонд*; 2. *anat.* сям'явы; ~ *vəziləri сям'явыя залозы*.

TOXUMÁQ *feil* 1. ткаць, выткаць, саткаць; *xalça ~ ткаць дыван*; 2. вязаць, звязаць; *corab ~ вязаць панчохі, əlcək ~ вязаць пальчаткі*.

TOXUMÇULÚQ I *isim* насенняводства; II *sifət* насенняводчы; ~ *təsərrüfatı насенняводчае гаспадарка*.

TOXUMLÚQ I *isim* 1. *k. t.* насеннік; ~ *qarğıdalı кукуруза-насеннік*; 2. *anat.* сям'янік; II *sifət* 1. *k. t.* насенны, насеннікавы; ~ *buğda насенная пшаніца, ~ bitkilər насеннікавыя расліны*; 3. *anat.* сям'яніковы.

TOXUNMÁQ *feil* 1. дакранацца, крагнуць, закрагнуць; *barmaqı ilə ~maq закрагнуць пальцам, аyağı ilə ~maq закрагнуць нагой*; 2.

дакранацца, дакрануцца, датыкацца, да-
ткнуцца; *şat уетәуінә ~madı* не дакрануўся
да вячеры.

TOXUNULMÁZ *sifət* 1. непарушны, не-
дакранальны; ~ *fond непарушыны фонд*; 2.
недатыкальны; ~ *şəxs недатыкальная асоба*.

TOXUNULMAZLÍ|Q *isim* 1. недаты-
кальнасць; *diplomatik ~ дыпламатычная не-
датыкальнасць, deputat ~ǵı* дэпутацкая не-
датыкальнасць.

TOQQÁ *isim* 1. спражка, зашпілька;
~ *nin dili* язычок спражкі, *gümüş ~ сярэбра-
ная зашпілька*; 2. пояс; рэмень; *enli ~ шыро-
кі рэмень*.

TOQQUŞ|MÁQ *feil* сутыкацца, сутык-
нуцца; *taşınlar ~du* машыны сутыкнуліся,
milli mənafeələr ~ur сутыкаюцца нацыяналь-
ныя інтарэсы.

TON *isim* тона; ~ *yarım* полторы тоны,
yarım ~ паўтоны.

TONQÁL *isim* агонь, вогнішча, касцёр;
~ *qalataq* раскладзі агонь, *baqram ~nin
üstündən horramtaq* пераскочыць праз свя-
точны вогнішча.

TOP *isim* мяч; *futbol ~u* футбольны
мяч, *dəri ~ скуруны мяч, ~u qarıya vurtaq*
забіць мяч у вароты, ~ *tuftaq* лавіць мяч.

TOPÁ *isim* куча; *qıt ~sı* куча пяску,
qar ~sı куча снегу.

TOPÁL I *sifət* кульгавы, крывы; ~ *kışı*
кульгавы мужчына; II *isim* кульгавы, крывы.

TOPALAMÁQ *feil* 1. зграбаць, згорт-
ваць, ссоўваць у кучу (у кучы); *otu ~ згра-
баць сена*; 2. зганяць, сагнаць; *sürünü ~ саг-
наць статак*.

TOPALLÍQ *isim* кульгавасць, кривано-
гасць.

TOPRÚ I *isim* артылерыст; II *sifət* арты-
лерыйскі; ~ *alayı* артылерыйскі полк.

TOPLAMÁQ *feil* збіраць, сабраць; *vergi*
~ збіраць падаткі, *məlumat ~ збіраць звесткі*.

TOPLANÁN *isim* рязак, складаемае.

TOPLANÍŞ I *isim* 1. збор; *nümayişçi-
lərin ~ı* збор дэманстрантаў; 2. ўборка;
məhsul ~ı збор ўраджаю; II *sifət* зборны;

çağırışçıların ~ məntəqəsi зборны пункт пры-
зыўнікоў.

TOPLAN|MÁQ *feil* збірацца, сабрацца;
lazimi məlumatlar ~ıb сабраны неабходныя
звесткі, *bol məhsul ~ıb* сабраны вялікі ўрад-
жай.

TOPLANTÍ *isim* 1. збор; 2. злёт; 3. сход.

TOPLÚ *sifət* ўзброены гарматамі; *qoşu-
nun ~ hissələri* узброеныя гарматамі часткі
войскаў.

TOP-TOP *isim* гульня ў мяч; ~ *oynataq*
гуляць у мяч.

TOPÚ|Q I *isim* шчыкалатка; ~ *ğına qə-
dər* да шчыкалатак (на шчыкалаткі); II *sifət*
шчыкалатачны; ~ *sümtüyü* шчыкалатачная
разара; ◊ *ağlı ~ğundadır* не выйшаў розу-
мам; *Araz aşğındandır, Kür ~ğundan* мора
на калена; *daldan atılan daş ~ğa dəyər* пасля
бойкі кулакамі не махаюць; *dili ~ vurur* язык
заплятаўся.

TOR *isim* сетка; *balıq ~ u* рыбалоўная
сетка, *voleybol ~u* валебольная сетка, *hö-
rümçək ~u* навуціна; ◊ ~ *qurmaq* ставіць сі-
ло, ~ *düşmək* трапляць, патрапіць у сеткі;
~ *a salmaq* заблытаць ў сетцы.

TORAĞÁY *isim* жаваранак.

TORÁN *isim* змярканне, прыцемак; *ax-
şam ~ı* вечаровы прыцемак, ~ *düşür (qarışır)*
падаюць (апускаюцца) змярканне.

TORANLÍQ *isim* змрочность, змрок,
паўзмрок.

TORBÁ *isim* торба, мяшчок; *kağız ~*
папяровы мяшчок.

TORLÚ *sifət* сеткаваты; ~ *rəncərə* сет-
каватае акенца, ~ *süzgəc* сеткаваты
фільтр; *gözün ~ qıçası* сеткаватая абалонка
вачы.

TORPÁ|Q I *isim* 1. зямля; ~ *ǵı belləmək*
капаць зямлю, ~ *ǵın becərməsi* апрацоўка
зямлі; 2. глеба; ~ *ǵın münbitliyi* урадлівасць
глебы; II *sifət* 1. земляны; ~ *işləri* земляныя
работы, ~ *döşətmə* земляны дол; 2. зямель-
ны; ~ *sahəsi* зямельны ўчастак.

TORPAQLAMÁQ *feil* 1. закопваць, за-
капаць; 2. пакрываць, пакрыць зямлёй.

TORPAQŞÜNÁS *isim* глебазнавец.

TORPAQŞÜNASLIQ *isim* глебознаўства.

TORTÁ *isim* асадак; *yağın ~sı* асадак алею.

TORTALÍ *sifət* з асадкам; ~ *yağ* алей з асадкам.

TOTÚQ *sifət* пухлы, пухленькі; ~ *uşağ* пухленькі дзіця, ~ *əllər* пухленькі рукі.

TOVÚZ I *isim* паўлін; II *sifət* паўлінавы; ~ *lələyi* паўлінавае пярэ.

TOY I *isim* вяселе; ~ *a getmək* пайсці на сводьбу, ~ *a hazırlaşmaq* рыхтавацца да вясяля; II *sifət* вясельны; ~ *paltarı* вясельны ўбор, ~ *tərasimi* вясельны абрад.

TOYÚ|Q I *isim* курыца; *cins* ~ пародзістая курыца, *cüscəli* ~ курыца з куранятамі, *yumurtlayan* ~ курыца-нясушка; *qırt (kürt)* ~ квактуха; II *sifət* курыны; ~ *bilyonu* курыны булён, ~ *yumurtası* курынае яйка; ~ *əti* кураціна, ~ *hını* курацінік; \diamond *ac* ~ *yuxusunda dari görər* галоднай курыцы проса сніцца; *bişmiş ~ğün gülməyi gəlir* курам на смех.

TOZ *isim* 1. пыл; *sement* ~и цэментавы пыл, ~ *basmaq* пакрыцца пылам (запыліцца), ~и *siltmək* выцерці пыл; ~ *zərrəsi* пылінка; 2. парашок; *diş* ~и зубны парашок, *yuucisi* ~ пральны парашок.

TOZAĞACÍ I *isim* бяроза; II *sifət* бярозавы; ~ *şirəsi* бярозавы сок (бярозавік), ~ *məxəsi* бярозавы лес (бярэзнік); ~ *qabığı* бяроства.

TOZANÁ|Q *isim* пыл; *külək* ~ *qaldırdı* вецер падняў пыл; *qar* ~*ğı* снежная пыл.

TOZCÚQ *isim* bot. пылінка.

TOZLAMÁQ *feil* 1. пыліць, падымаць пыл; напыліць; 2. запыліць.

TOZLANMÁ *isim* bot. апыленне; *təbii* ~ натуральнае апыленне, *çarğaz* ~ перакрыжаванае апыленне.

TOZLAN|MÁQ *feil* пыліцца, запыліцца; *paltar* ~и адзенне запылілася.

TOZLÚ *sifət* пыльны, запылены; ~ *yollar* пыльныя дарогі, ~ *külək* пыльны вецер, ~ *hava* запылены паветра.

TOZSORÁN *isim* пыласос.

TÖHFÉ *isim* 1. дар, падарунак; *təbiətin* ~ *ləri* дары прыроды; 2. лепта, уклад; *kiçik* ~ *ciñli* ўклад, ~ *vertək* ўнесці свой уклад.

TÖHMƏT *isim* вымова; *şifahi* ~ вусная вымова, ~ *elan etmək* аб'явіць вымову.

TÖK|MƏK *feil* 1. ліць; *su töktək* ліць ваду, *stəkana süd* ~ ліць малако ў шклянку, *yağış ~ür* дождж лье; 2. наліваць, наліць; *çay* ~ наліць чай, *bir bozqab çorba ~ün* наліць талерку супу.

TÖKÜL|MƏK *feil* 1. ліцца; *uxarıdan su ~ür* зверху льецца вада, 2. налівацца, наліцца.

TÖKÜLÜŞ|MƏK *feil* 1. хлынуць, нахлынуць; 2. высыпаць; *uşaqlar həyəətə ~dülər* дзеці высыпалі на двор.

TÖKÜNTÜ *isim* 1. адходы 2. адкіды; *dəmir ~sü* адкіды жалеза.

TÖRƏMƏK *feil* 1. узнікаць, паўстаць, з'яўляцца, з'явіцца; 2. адбывацца, адбыцца, здарыцца; 3. размнажацца, размножыцца, пладзіцца, распладзіцца.

TÖVBƏ *isim* 1. зарок; ~ *etmək* даць зарок; 2. раскаянне, пакаянне, споведзь.

TÖVLƏ *isim* 1. кароўнік, абора; 2. хлеў; 3. стайня; *at ~si* канюшня.

TÖVSIYƏ *isim* рэкамендацыя; *həkimin ~si ilə* на рэкамендацыі лекара, ~ *etmək* рэкамендаваць; ~ *edilmək (olunmaq)* рэкамендавацца, ~ *oluntur* не рэкамендуецца.

TÖVŞÜMƏK *feil* задыхацца.

TUFÁN *isim* 1. бура; навальніца; 2. ураган; ~ *qopur* узнімаецца ўраган.

TULÁ *isim* выжла.

TULLAMÁQ *feil* 1. кідаць, кінуць; *suya* ~ кінуць у ваду, *daşı* ~ кінуць камень, *topu* ~ кінуць мяч; 2. выкідаць, выкідаць, выкінуць; *zibili* ~ выкінуць смецце.

TULLANMÁQ *feil* скакаць, скокнуць, скачыць; *paraşütlə* ~ скакаць з парашутам, *bir ayağı üstündə* ~ скакаць на адной назе, *hündürlüyə* ~ скачыць в вышыню.

TULLANTÍ *isim* адходы; адкіды; *istehsalat ~ları* вытворчыя адходы, *kağız ~ları* макулатура, *metal ~ları* металалом.

TULÚQ *isim* 1. бурдзюк; 2. черпалка.

TUM *isim* семечкі; ~ *çirtılmaq* грызці семечкі.

TUMÁN *isim* 1. спадніца; 2. кальсоны, штаны, порткі.

TUMANÇAQ *sifət* без штаноў; ~ *gəz-tək* хадзіць без штаноў.

TUMARLAMAQ *feil* 1. гладзіць, прыгладжваць, прыгладзіць; *saçlarını* ~ прыгладжваць валасы; 2. пагладзіць; лашчыць; *uçağın başını* ~ пагладзіць дзіцяці на галаве, *rişiyi* ~ пагладжваць кошку.

TUMURCÚQ *isim* нырка; *çiçək* ~ǵи кветкавая нырка.

TUNC I *isim* бронза; II *sifət* бронзавы; ~ *heykəl* бронзавы помнік.

TURÁC *isim* zool. турач.

TURP I *isim* рэдка; *ağ* ~ рэпа; *qırtızı* ~ радыска; II *sifət* 1. рэпавы, рэпны; ~ *toxtu-tu* рэпныя насенне; 2. радыскавы.

TURŞ *sifət* кіслы; ~ *alma* кіслае яблык, ~ *nar* кіслы гранат.

TURŞÖNG *isim* bot. шчаёе.

TURŞÚ *isim* 1. марынад; 2. саленні; *xiyar* ~*su* агурочны марынад; 3. што-л. кіслае; *alça* ~*su* сушаная алыча, *zoğal* ~*su* сушаны кізіл; 4. кіслата; *azot* ~ *su* азотная кіслата, *sulfat* ~ *su* серная кіслата.

TURŞULÚQ *isim* кіслотнасць; *yüksək* ~ падвышаная кіслотнасць.

TURŞU|MAQ *feil* 1. кіснуць, скісаць, пракісаць, укісаць; *qatıq* ~*uıub* мацони пракісла; 2. праквашвацца, укісаць; *kələt* *uaxşı* ~*uıub* капуста добра проквашілася.

TUŞ I *sifət* трапны; ~ *atəş* трапны агонь; II *zərf* трапна, дакладна; ~ *atmaq* страляць трапна.

TUT I *isim* тут, тута, шаўкоўніца; ~*ın* *yağraqları* лісце тута, *ağ* ~ белы тут, ~ *qırusu* сушэный тут; II *sifət* тутавы, шаўкавічны; ~ *ağası* тутавое дрэва, ~ *arağı* тутавая гарэлка (тутовка).

TUTACÁQ *isim* 1. ручка; *qarı* ~ǵи дзяржная ручка; 2. ручка, дзяржанне, дзяржальна; *xəncərin* ~ǵи дзяржальна кінжала; 3. парэнчы; *pilləkən* ~ǵи лесвічныя парэнчы.

TUTQÚN *sifət* 1. цьмяны; ~ *boyalar* цьмяныя фарбы, ~ *rəng* цьмяны колер, ~ *işiq* цьмяны святло; 2. матавы; ~ *şişə* матавае шкло; 3. пахмурны, пануры; ~ *hava* пахмурнае надвор'е.

TUTMAQ *feil* 1. трымаць; *çantanı* ~ трымаць чамадан, *kitabı* ~ трымаць кнігу, *uaxasından* ~ трымаць за каўнер; 2. трымацца; *məhəccərdən* ~ трымацца за поручань, *qarıdan* ~ трымацца за дзверы; 3. хапаць, схопліваць, сханіць; *cınayətkarı* ~ сханіць злачынца, *xəstəlik* ~ сханіць хвароба; 4. лавіць, злавіць; *torı* ~ злавіць мяч, *atı* ~ злавіць каня, *balıq* ~ лавіць рыбу.

TUTÚQUŞU *isim* папугай; ◊ ~ *kimi ötmək* (*danışmaq*) папугайнічаць, паўтараць чужыя думкі.

TUTUL|MAQ *feil* 1. лавіцца, быць злоўленым; 2. захоплівацца, быць захопленым; 3. складацца, быць складзеным; *sədvəl* ~*ıub* расклад складзена; *dili* ~*maq* анямець, *qılağı* ~*maq* аглухнуць, *gözləri* ~*maq* аслепнуць.

TUTUMLU *sifət* 1. умяшчальнасцю, ёмістасцю; 2. ёмісты; ~ *qab* ёмісты посуд.

TÜFEYLİ I *isim* паразіт: 1) *biol.* расліна ці жывёла; 2) дармаед; II *sifət* паразітны; ~ *bitkilər* паразітныя расліны; ◊ *dilç.* ~ *sözlər* словы-паразіты; ~ *həyat* (*həyat tərzi*) *keçirtmək* весці паразітычны лад жыцця.

TÜFƏNG I *isim* стрэльба, ружжо; *ikilü-ləli* ~ *dvustvolnoye* стрэльба, ~*ın* *şaхтаğı* курак стрэльбы, *ovşı* ~*i* паляўнічая стрэльба; 2. вінтоўка; *kiçik çarlı* ~ малакаліберная вінтоўка; II *sifət* ружэйны, вітовачны; ~ *patronı* ружэйны патрон.

TÜK *isim* 1. волас; *at* ~*ü* конскі волас, *ağ* ~ белы волас, *seyrək* ~*lär* рэдка валасы; 2. пух; *qu* ~*ü* лебядзіны пух; II *sifət* 1. валасяны; ~ *örtüyü* валасяны полаг; 2. пуховы; ~ *balışı* пуховая падушка; ◊ ~*lərim biz-biz oldu* валасы ўсталі дубка.

TÜKƏN|MƏK *feil* вычэрпвацца, вычарпацца, скончыцца, кончыцца; *qüvvəsi* ~*ib* сілы вычарпаніся, *səbri* ~*di* цярпенне вычарпаніся, *ərzaq ehtiyatı* ~*ib* вычарпаніся запасы харчавання.

TÜKƏNMƏZ *sifət* невычэрпны, невычарпальны; ~ *təbii sərvətlər* невычэрпныя (невычарпальныя) прыродныя багаці.

TÜKLƏN|MƏK *feil* 1. абрасаць, абрасці; *üzü* ~*ib* твар пакрыўся даласамі; 2.

апушвацца, апушыцца; *sücsələr* ~*ib* кураняты апушыліся.

TÜLKÜ *sifət* 1. валасаты; ~ *əllər* валасатыя рукі.

TÜLKÜ I *isim* ліса; ~ *balası* лисёнок, *erkək* ~ *lic*, *dişi* ~ *liciya*; II *sifət* лісіны; ~ *izi* (*ləpəri*) лісіны след, ~ *dərisi* лісіная шкура, ~ *hiyləgərliyi* лісіная хітраць.

TÜKSÜZ *sifət* 1. безвалосы, без поўсці; ~ *qanadlar* безвалосыя крылы, ~ *dəgi* шкура без поўсці; 2. галапупак (пра птушак).

TÜND *sifət* 1. цёмны; ~ *rəng* цёмны колер, ~ *paltar* цёмны сукенка, ~ *lak* цёмны лак; 2. моцны; ~ *qəhvə* моцны кава, ~ *çau* моцны чай, ~ *ickilər* моцныя напіткі; 3. круты, суровы; ~ *adam* суровы чалавек, *onun xasiyyəti* ~ *dür* характар у яго суровы (круты).

TÜPÜRCÖK I *isim* 1. плявок; 2. сліна, сліны; ~ *ifrazı* вылучэнне сліны; II *sifət* слінны; ~ *vəziləri* слінныя залозы.

TÜPÜR|MÖK *feil* пляваць, плюнуць; *qan* ~ *харкаць* крывёй; \diamond *üzünə* ~ *абражаць*, *абразиць*, *зневажаць*, *зняважаць*; *dabanna* ~ *паказаць* пяткі, *kinuça* з усіх ног; ~ *düyünü yalamaq* адмовіцца ад свайго слова, абяцанні; *hər şeyə* ~ *плюнуць* на ўсё.

TÜRK I *isim* тюрэк, турчанка; ~*ləg* цюркі; II *sifət* 1. турэцкі; ~ *dili* турэцкая мова, ~ *musiqisi* турэцкая музыка; 2. тюркскі; ~ *dilləri* цюркскія мовы.

TÜRKCƏ *zərf* па-турэцку; ~ *danışmaq* гаварыць па-турэцку.

TÜRKDİLLİ *sifət* цюркомоўны; ~ *xalqlar* тюркомоўныя народы.

TÜRKMƏN I *isim* туркмен, туркменка; ~*ləg* туркмены; II *sifət* туркменскі; ~ *dili* туркменская мова.

TÜRKMƏNCƏ *zərf*. па-туркменскі; ~ *danışmaq* гаворыць па-туркменскі.

TÜSTÜ I *isim* дым; *siqaret* ~*sü* дым цыгарэты, ~ *qoxusu* пах дыму; *osağın* ~*sü* дым вогнішча; II *sifət* дымавой; ~ *basası* дымавая труба; \diamond *təpəsindən* ~ *çixmaq* моцна раззлавацца, *od olmayan yerdən* ~ *çixmaz* няма дыму без агню.

TÜSTÜLƏ|MÖK *feil* 1. дымець; *soba* ~*yir* печ дыміць, *taşın* ~*ləyir* машына дыміць; 1. чадзіць; *yaş odunlar* ~*yir* сырыя дрывы чадят.

TÜTƏK I *isim* жалейка, дудка; *çoban* ~*yi* настуховая дудка, ~ *çalmaq* гуляць на дудцы; II *sifət* жалейкавы, дудачны; ~ *səsi* жалейкавы гук.

TÜTÜN I *isim* тытунь; ~ *əkini* пасевы тытуню, ~ *çəkmək* паліць тытунь; II *sifət* тытунёвы; ~ *sahələri* тытунёвыя поля, ~ *yağraqları* тытунёвыя лісце, ~ *təvəlatları* тытунёвыя вырабы, ~ *fabrikı* тытунёвая фабрыка.

TÜTÜNÇÜLÜK I *isim* тытуняводства; II *sifət* тытуняводчы; ~ *təsərrüfatı* тытуняводчае гаспадарка.

- U -

UC I *isim* 1. вастрьё; *iynənin* ~и вастрьё іголки, *qələtin* ~и вастрьё няра, *sün-günün* ~и вастрьё шытка; 2. кончык; *kəndirgin* ~и кончык вяроўкі, *barmaqın* ~и кончык пальца, *birnitiin* ~и кончык носа; II *sifət fiz.* канцавы; \diamond *yağışın* ~undan *tut göyә* *çix* лье як з вядра; *ayağın* ~unda *yerimək* хадзіць на дыбачках; *dilimin* ~undadır на кончыку мовы; *gözünün* ~ ilə *bahtaq* глядзець краем вока; *birnitiin* ~и *göynəyir* збудзіўся, моцна затужыў.

UCÁ *sifət* высокі; ~ *dağlar* высокія горы, ~ *boy* высокі рост, ~ *ev* высокі дом; ~ *səs* высокі голас.

UCABOY *sifət* высокі, высокага росту; ~ *savan* (*oğlan*) высокі юнак.

UCADAN *zərf* 1. гучна, голасна; ~ *danışmaq* гучна казаць; 2. услых; ~ *oxumaq* чытаць услых.

UCALIQ *isim* вышыня; *binanın* ~ği вышыня будынка, *tavanın* ~ği вышыня столі, *dağın* ~ği вышыня горы, *təpəvi* ~q духоўнае высакароднасць.

UCALMAQ *feil* узвышацца.

UCALTMAQ *feil* 1. ўзводзіць, ўзвесці; *bina* ~ *üzvodziç* будынак, *abidə* ~ *üzvesci* помнік; 2. падымаць, падняць; *səsinə* ~ *padnyaç* голас.

UCQÁR I *isim* ускраіна; *şəhərin* ~ı ускраіна горада; II *sifət* 1. ускраінны; ~ *kənd* ускраіннае сяло; 2. далёкі; ~ *rayonlar* далёкія раёны.

UCLÚQ *isim* наканечнік.

UCSÚZ *sifət* тупы.

UCSÚZ-BUCAQSIZ *sifət* бязмежны, бяскрайні; ~ *çöllər* бязмежныя стэпы.

UCÚZ I *sifət* танны; ~ *mallar* танныя тавары, ~ *parçalar* танныя тканіны, ~ *qiyətət almaq* купіць па таннай цане; II *zərf* танна, нядорага; ~ *almaq* танна купіць, ~ *satmaq* танна прадаць; \diamond ~ *başə gəlmək* дас-

тавацца, дастацца танна; танна абыходзіцца, абысціся; ~ *tutmaq* не ацэньваць па заслугах; ~ *ətin şorbasi olmaz* танна - ды гніла; ад таннага мяса добрага абеду не чакай.

UCUZLAŞ|MÁQ *feil* 1. патанняць, патанніць; 2. таннець, патаннець; *mallar* ~ır тавары таннеюць.

UCUZLÚQ *isim* таннасць; *bazarda* ~dur на базары таннасць.

UÇAĞÁN *isim bot.* лятучка.

UÇAĞANLÍQ *isim.* лятучасць.

UÇÁR *sifət* лятучы.

UÇQÚN I *isim* абвал; *qar* ~и снежны абвал.

UÇ|MÁQ *feil* 1. лятаць, лётаць; *təyyarədə* ~ *lətaç* на самалёце; 2. ляцець; *quş* ~ır птушка летит, Ая ~ *ляцець* на Месяц, *rayızda quşlar sənuba* ~urlar восенню птушкі ляцяць на поўдзень; 3. разбурацца, разбурыцца, разваліцца; *bina* ~du будынак разбурылася, *odun qalağı* ~du разваліўся штабель дроў; 4. абвальвацца, абваліцца, абрушвацца, абурвацца; *divar* ~du сцяна абвалілася.

UÇUCÚ *sifət* лятучы; ~ *yağ* лятучае масла.

UÇÚQ¹ *sifət* 1. які разваліўся; 2. разбураны, які разбурыўся; ~ *ev* разбураны дом.

UÇÚQ² *isim* сyp; герпес.

UÇUQLA|MÁQ *feil* высыпаць, вьсыпаць, павысыпаць; *dodaqlarım* ~yib зубы ў мяне высыпалі.

UÇURTMÁQ *feil* 1. ганяць; *göyərçin* ~ *ганяць* галубоў; 2. даць ўзляцець, прымусіць падняцца.

UÇURÚM *isim* 1. прорва; ~ *üzərihdən keçən yol* дарога над прорвай; 2. абрыў.

UÇÚŞ I *isim* 1. палёт; *quşun* ~и палёт птушкі, *mərtinin* ~и палёт снарада, *kosmik* ~ *касмічны палёт*; 2. вылет; II *sifət* 1. лятальны; ~ *aparataları* лятальныя апараты; 2. лётны; ~ *saatları* лётныя гадзіны, ~ *havası* лётная надвор'е, ~ *meydançası* лётнае поле; 3. палётны; ~ *günü* палётны дзень.

UD *isim* лютня (струнный музыкальнны інструмент).

UDLÁQ *isim* глотка.

UDMÁQ¹ *feil* глынаць, праглынаць, праглынуць; *tikəni* ~ праглынуць кавалак; 2. паглынаць, паглынуць; *rütübəti* ~ паглынуць вільгаць, *hava* ~ дыхаць свежым паветрам.

UDMÁQ² *feil* 1. выйграваць, выйграць: 1. атрымаць выгаду; *on min manat* ~ выйграць дзесяць тысяч манатаў, *lotereya biletilə* ~ выйграць на латарэйным білеце; 2. атрымаць верх, перамогу; перамагчы; *döyüşü* ~ выйграць бітву, *şahmat partiyasını* ~ выйграць партыю ў шахматы; \diamond *vaxt* ~ выйграць час; *mərci* ~ выйграць заклад.

UDUCÚ I *isim* паглынальнік; *kimyəvi* ~ хімічны паглынальнік; II *sifət* паглынальны; ~ *vəzilər* паглынальныя залозы, ~ *yağ* паглынальнае масла.

UDÚM *isim* глыток; *bir* ~ *su* глыток вады.

UDÚŞ *isim* выйгрыш; ~ *təbləği* сума выйгрышу, ~ *tirəji* наклад выйгрышаў.

UDUŞLÚ *sifət* выйгрышны; ~ *istiqraz* выйгрышны пазыку, ~ *ətanət* выйгрышны ўклад.

UDUŞSÚZ *sifət* нявыйгрышны; ~ *lotereya bileti* нявыйгрышны латарэйны білет.

UDUZ|MÁQ *feil* прайграваць, прайграць; *kotandamız ~ur* наша каманда прайграе.

UFULDAMÁQ *feil* вохкаць; *ağrıdan* ~ вохкаць ад болю.

UFULTÚ *isim* вохканне.

UĞRAMÁQ *feil* 1. падвяргацца, падвергнуцца *korroziyaya* ~ падвяргацца карозіі; 2. цярпць, пацярпець; *təğlibiyyətə* ~ цярпець паражэнне, *qəzaуə* ~ пацярпець аварыю.

UĞRUNDA *qoşma* ў імя, за; *sülh* ~ ў імя міру, *vətən* ~ ў імя радзімы.

UĞULTÚ *isim* гул; *küləyin ~su* гул ветры, *dənizin ~su* гул мора.

UĞÚR *isim* удача, поспех; ~ *qazanmaq* мець, заваяваць поспех; дамагачыся поспеху; ~ *diləmək* жадаць, нажадаць поспеху, ~ *gətirmək* прыносіць, прынесці поспех; \diamond *~lar olsun!* ўдачы: 1) жадаю ўдачы (носпеху)! 2) шчаслівага шляху!

UĞÚRLA *zərf* 1. удачна, удала; удала завяршыць працу; 2. паспяхова, з поспехам; паспяхова здаць экзамены.

UĞURLU *sifət* удачны, удалы; ~ *səfər* удачная паездка, ~ *tərcümə* удалы пераклад; \diamond *yolun ~ olsun!* шчаслівага шляху!

UĞURSÚZ I *sifət* няўдачны, няўдалы; ~ *seçim* няўдалы выбар, ~ *ətəliyyat* няўдалая аперацыя, ~ *həyat* няўдалая жыццё; II *zərf* няўдачна, няўдала, беспаспяхова, без поспеху; ~ *çixiş etmək* выступіць няўдала.

UĞURSUZLÚ|Q *isim* 1. няўдача, ня-поспех; ~*ğa uğramaq* пацярпець няўдачу; 2. няўдачлівасць, беспаспяховасць, дарэмнасць; *ovun ~ği* няўдачлівасць палявання.

ULÁQ *isim* 1. працоўны бык (вол); 2. асёл.

ULA|MÁQ *feil* завываць, завыць, скуголіць, заскуголіць; *it ~ur* сабака вые.

ULAŞMÁQ *feil* выць, завываць многім разам (пра сабак, ваўкоў і да т.п.).

ULDÚZ *isim* зорка; *qütb ~u* палярная зорка.

ULDUZLÚ *sifət* зорны; ~ *göy* зорнае неба, ~ *gecə* зорная ноч.

ULÚ *sifət* старажытны; старадаўні; ~ *dil* праязык, ~ *baba* прадзед, ~ *nənə* прабабуля.

UMÁC *isim* умач: 1. зацірка; ~ *bişirmək* варыць зацірку; 2. камячкі з цеста; ~ *ovtaq* расціраць камячкі з цеста.

UM|MÁQ *feil* спадзявацца на каго, на што, разлічваць на чыю-л. дапамогу, падтрымку; *tərhəmət ~maq*: 1) чакаць ласкі; 2) чакаць літасці; *ray ~maq* чакаць падачкі; \diamond *~an yerdən küsərlər* на каго разлічваем, на таго і крыўду трымаем; на каго спадзяешся, на таго і крыўдуеш.

UN I *isim* мука; *buğda ~u* пшанічная мука, *kərəkli* ~ мука з вотруб'ем, *kartof ~u* бульбяная мука (крухмал), ~ *ələmək* сеяць муку; II *sifət* мучны; ~ *çivalı* мучны мяшок, ~ *xöhrəkləri* мучныя травы.

UNLAMÁQ *feil* 1. пасыпаць мукой; 2. валяць, абкачаць у пакуце; *balığı ~* абкачаць у пакуце рыбу.

UNLÚ *sifət* з мукой; ~ *kisə* мех з мукой.

UNUDULMÁQ *feil* 1. забывацца, забыцца; 2. забывацца, быць забытым, аддавацца забыццю.

UNUDULMÁZ *sifət* незабыўны, памятны; ~ *dost* незабыўны сябар, ~ *təəssüratlar* незабыўныя ўражання.

UNUDULMÚŞ *sifət* забыты, пазабываны; ~ *şeylər* забытыя рэчы, ~ *kitab* забытая кніга, ~ *yerlər* забытыя месцы.

UNUT|MÁQ *feil kimi, nəyi* забываць, забыць, забыцца; *kitabın adını* ~ *maq* забываць назва кнігі, *eunəyini* ~ *maq* забываць акулера, *dostlarını* ~ *maq* забываць сваіх сяброў; ◊ *duz-çörəyi* ~ *maq* забываць хлеб-соль; *özüni* ~ *maq* забывацца, забыцца.

USANMÁQ *feil* 1. сумаваць, быць цяжкім; *tənhalıqdan* ~ *adzınoma* мне ў цяжар (мне цяжка ад адзіноты);

USTÁ *isim* майстар; *saat ustası* гадзіннікавы майстар; *ətəkdar idman* ~ *si* заслужаны майстар спорту, *incəsənət* ~ *ları* майстры мастацтваў.

USTÁD I *isim* 1. прызнаны майстар; 2. настаўнік; ~ *dan dərs almaq* вучыцца ў настаўніка (майстара); II *sifət* масціты, паважны; ~ *sənətkar* масціты мастак, ~ *aşiq* масціты ашуг.

USTALÍQ *isim* майстэрства; *müəllimin* ~ *ği* майстэрства настаўніка, *yazıçının* ~ *ği* майстэрства пісьменніка, ~ *ğini* *artırmaq* павышаць сваё майстэрства.

USTALÍQLA *zərf* па-майстэрску, як майстар; *öhdəsindən* ~ *gəlmək* па-майстэрску справіцца, ~ *ifa etmək* па-майстэрску выканаць.

UŞÁQ I *isim* дзіця; *sağlam* ~ здаровы дзіця, *xəstə* ~ хворы дзіця, *südətər* ~ грудное дзіця (немаўля); II *sifət* дзіцячы, дзяціны; ~ *oynları* дзіцячыя гульні, ~ *idman təktəbi* дзіцячая спартыўная школа, ~ *yazıçısı* дзіцячы пісьменнік; ◊ ~ *bağçası* дзіцячы сад.

UŞAQLÍ *sifət* з дзіцём, з дзецьмі; ~ *qadınlar* жанчыны з дзецьмі.

UŞAQLÍ-BÖYÜKLÜ *zərf* усім светам; стары і малы, і стары і малы.

UŞAQLÍQ I *isim* 1. дзяцінства, маленства; *erkən* ~ *ранняе дзяцінства*, *xoşbəxt* ~ *шчаслівае дзяцінства*, ~ *xatirələri* ўспаміны дзяцінства; 2. *anat.* матка; II *sifət* дзіцячы; ~ *illəri* дзіцячыя гады; ◊ ~ *ətmək*: 1) наступіць як дзіця; 2) дзяцініцца.

UŞAQLIQDÁN *zərf* з дзяцінства, з дзіцячых гадоў.

UŞAQSALMÁ *isim tib.* выкідыш.

UŞAQSÍZ *sifət* без дзіцяці, без дзяцей; ~ *ailə* сям'я без дзяцей.

UŞAQSIZLÍQ *isim* бяздзетнасць.

UTANCÁQ *sifət* сарамлівы, нясмелы, сарамжлівы; ~ *uşaq* сарамлівы дзіця, ~ *adam* сарамлівы чалавек.

UTANCAQLÍQ *isim* сарамлівасць, нясмеласць.

UTANDIRMÁQ *feil* 1. бянтэжыць, збянтэжыць каго-л.; *uşağı* ~ збянтэжыць дзіцяці; 2. сараміць, пасараміць, прысаромліваць; *günahkarı* ~ *пасараміць вінавацага*.

UTAN|MÁQ *feil* саромецца, пасаромецца; *o, atasından* ~ *ir* яна саромеецца бацькі, *hərəkətlərindən* ~ *maq* саромецца сваіх учынкаў.

UTANMÁZ *sifət* бессаромны; ~ *adam* бессаромны чалавек.

UYDURMÁ I *isim* 1. выдуманне; 2. выдумка; II *sifət* 1. выдуманы; ~ *şayiələr* выдуманя чуткі, ~ *əhvalat* выдуманы выпадак; 2. надуманы; ~ *süjet* надуманы сюжэт, ~ *suallar* надуманыя пытанні.

UYDURMAÇÍ *isim* выдумшчык, выдумшчыца.

UYDURMÁQ *feil* выдумляць, выдумаць; *yalan* ~ *выдумаць хлусня*, *bəhanə* ~ *выдумаць падставу*.

UYĞÚN *sifət* адпаведны; *günün tələbinə* ~ *адпаведны патрабаванням дня*, *iqlimə* ~ *адпаведны клімату*; ~ *olaraq* адпаведна, у адпаведнасці, згодна, паводле; ~ *gəlmək*: 1) адпавядаць; 2) падыходзіць, быць прыдатным, прымальным.

UYĞUNLAŞMÁQ *feil* 1. адаптавацца, прыстасоўвацца, прыстасавацца; *mühitə* ~

прспосаблівацца да асяроддзя; 2. адпавядаць.

UYĞUNLUQ *isim* адпаведнасць; згоднасць.

UYĞUNSUZLÚQ *isim* неадпаведнасць; *ölçülärin ~ği* неадпаведнасць мер, *xasiyyätlärin ~ği* неадпаведнасць характараў.

UYMÁQ *feil* спакушацца, спакусіцца; *şöhrät ~* спакусіцца славай, *içkiyü ~* спакусіцца на віно.

UYUŞMÁQ *feil* 1. прывыкаць, прывыкнуць; 2. сыходзіцца, сысціся; *xasiyyätläri ~ir* характары ў іх сыходзяцца; 3. адпавядаць, падыходзіць.

UZADILMÁQ *feil* 1. падаўжацца, быць падоўжаным; 2. працягвацца, быць працягнутым; 3. адгадоўвацца, адпускацца; 4. расцягвацца, быць расцягнутым.

UZADILMIŞ *sifət* падоўжаны (*пра тэрмін*); *günü ~* *gruqlar* групы падоўжанага дня ў школе.

UZÁIQ *sifət* далёкі; *~ kənd* далёкае сяло, *~ ölkələr* далёкія краіны, *~ yol* далёкая дарога, *~ keçtiş* далёкае мінулае, *~ gələcək* далёкае будучыню, *~ qohum* далёкі сваяк; \diamond *~ durmaq (gəzmək)* не падтрымліваць сувязяў, не ісці на збліжэнне; *~ düşmək* апынуцца удалечыні; быць аддаленым.

UZAQDÁ I *zərf* далёка, удалечыні; *~ yaşataq* жыць далёка, *~ gəti göründü* удалечыні здаўся карабель; II *qoşta*; далёка, воддаль, паводдаль *şəhərdən ~* далёка (воддаль) ад горада, *vətəndən ~* воддаль ад Радзімы.

UZAQDÁN *zərf* 1. здалёк, здалёку; *~ səs eşidildi* здалёку пачуўся голас, *~ gəlmişəm* я прыехаў здалёку; 2. *fiz.* на адлегласці; *~ idarəetmə* кіраванне на адлегласці; \diamond *~ başlamaq* пачаць здалёк.

UZAQĞÖRƏN I *sifət* 1. дальназоркі; 2. дальнабачны; празорлівы, прадбачлівы; *~ adət* дальнабачны чалавек, *~ siyasət* дальнабачная палітыка; II *isim* празорлівец, празорлівіца.

UZAQLAŞDIRMÁQ *feil* 1. адаляць, аддаліць; *eynüi gözündən ~* аддаліць акулярны

ад вачэй; 2. выдаляць, выдаліць; *işdən ~* выдаліць ад працы, *özündən ~* выдаліць ад сябе; 3. адхіляць, адхіліць; *vəzifədən ~* адхіліць ад пасады.

UZAQLAŞMÁQ *feil* 1. аддаляцца, аддаліцца; *təktəbdən ~* аддаліцца ад школы, *söhbətin mövzusunadan ~* аддаляцца ад тэмы размовы; 2. выдаляцца; *şəhərdən ~* выдаляцца ад горада, *cəmiyyətdən ~* выдаляцца ад грамадства; 3. адчужацца; *adamlardan ~* адчужацца ад людзей.

UZANIQLÍ *zərf* 1. лежма, лежачы; *~ vəziyyətdə olmaq* лежма ляжаць; 2. у працягнутай становішчы; *əli ~ qaldı* рука засталася працягнутай.

UZAN|MÁQ *feil* 1. класціся, легчы; *yatağa ~* легчы ў ложкак, *divana ~* легчы на канапу; 2. ляжаць; *kürəyi üstündə ~* ляжаць на спіне, *yanı üstündə ~* ляжаць на баку; 3. выцягвацца, выцягнуцца; *rezin ~ir* гума выцягваецца, *uşağın boyu ~ib* дзіця выцягнуўся; 4. адрастаць, адрасці; *saçlarını ~ib* валасы ў мяне адраслі, *dırnaqlar ~ib* пазногці адраслі.

UZATMÁQ *feil* 1. падаўжаць, падоўжыць; *kəndiri bir qədər ~* некалькі падоўжыць вяроўку, *eziyyəti ~* падоўжыць камандзіроўку, *ömrünü ~* падаўжаць жыццё каму; 2. працягваць, працягнуць; *əlini ~* працягнуць руку, *qasığı ~* працягнуць лыжку; 3. адпусціць; *saqqalını ~* адпусціць бараду, *saçını ~* адпусціць валаса; \diamond *mətləbi ~* цягнуць душу; *sözünü ~* цягнуць размову; *vaxtı ~* цягнуць гадзіну; *kömək əlini ~* працягнуць (падаць) руку (дапамогі).

UZLAŞ|MÁQ *feil* ўзгадняцца, узгадніцца; *onun sözü işi ilə ~tir* яго слова не адпавядае (не сыходзіцца) са справай, *xəbər mübtəda ilə ~ir* выказнік ўзгадняецца з дзейнікам.

UZÚN *sifət* доўгі; працяглы; *~ saçlar* доўгія валосы, *~ paltó* доўгае паліто, *~ oğlan* доўгі юнак, *~ məruzə* доўгі даклад, *~ söhbət* доўгая размова, *~ müddət* працяглы час; \diamond *~ sözün qisası* карацей кажучы; *~ söhbətdir* доўга распавядаць; *~ həngəmədir* доўгая гісторыя.

UZUNDANIŞAN I *sifət* 1. бурклівы; 2. балбатлівы; II *isim* буркун.

UZUNLÚ|Q *isim* 1. длина; *yolun ~ği* длина дороги, *taxtanın ~ği* длина доски, *~ği ölçmək* измерить длину, *beş metr ~ğunda* длиной в пять метров; 2. продолжительность, длительность; *tənaffüsün ~ği* продолжительность перемены.

UZUNMÜDDƏTLİ *sifət* 1. доўгатэрміновы; ~ *kredit* доўгатэрміновы крэдыт, ~ *icarə* доўгатэрміновая арэнда; 2. доўгачасовы; ~ *ayrılıq* даўгачасная расстанне, 3. працяглы; ~ *ətəkdaşlıq* доўгі супрацоўніцтва.

UZUNÖMÜRLÜLÜK *isim* 1. даўгалецце, доўгажыхарства; 2. даўгавечнасць.

UZUNSÁÇ *sifət* доўгавалосы; ~ *qız* доўгавалосая дзяўчына.

UZUNSAQQÁL *sifət* доўгабароды; ~ *qosa* даўгабароды стары.

UZUNSÜRƏN *sifət* 1. доўгачасны, працяглы; ~ *xəstəlik* працяглая хвароба; 2. доўгі; ~ *həyat* доўгая жыццё; 3. зацяжны; ~ *yağışlar* зацяжныя дажджы.

UZUNUNÁ *zərf* у даўжыню, уздоўж; ~ *qatlamaq* складаць у даўжыню, ~ *kəsmək* рэзаць у даўжыню.

UZUN-UZADÍ I *zərf* вельмі доўга; ~ *danişmaq* казаць вельмі доўга, ~ *gözləmək* чакаць вельмі доўга; II *sifət* вельмі доўгі; ~ *söhbət* вельмі доўгая размова.

- Ü -

ÜÇ I *say* тры; *üç dəfə üç doqquz* тройчы тры дзевяць; *üç bacı* тры сястры, *üç qardaş* тры брата, *üçədən* саўмаць лічыць да трох; II *isim* тройка: *üç yazmaq* напісаць тройку; *tarixdən üç almaq* атрымаць тройку па гісторыі; ♦ *atalar üçədən deyib* бацькі сёмуху любяць.

ÜÇAYLIQ *sifət* трохмесячны; ~ *uzaq* трохмесячны дзіця, ~ *ezamiyyət* трохмесячная камандзіроўка.

ÜÇBUCAQ *isim* трохкутнік; *bərabəryanlı* ~ роўнабаковы трохкутнік.

ÜÇBUCAQLI *isim* трохвугольны.

ÜÇCİDLİ *sifət* трохтомны; ~ *lüğət* трохтомны слоўнік.

ÜÇCİDLİK *isim* трохтомнік.

ÜÇDƏBİR *say* трэць, траціна; *seçicilər-in ~i* трэць выбаршчыкаў, *işin ~i* траціна працы.

ÜÇDƏFƏLİK *sifət* трохразовы.

ÜÇƏM *isim* трайняты, трайня.

ÜÇGÜNLÜK *sifət* трохдзённы; ~ *su ehtiyatı* трохдзённы запас вады.

ÜÇHECALI *sifət dilç.* трохскладовы; ~ *söz* трохскладовае слова.

ÜÇHƏDLİ *sifət* трохчленны; ~ *düstur* трохчленная формула, ~ *tənlik* трохчленная ураўненне.

ÜÇİLLİK *sifət* трохгадовы.

ÜÇQÁT *sifət* 1. трохслойны; 2. трохразовы, трохкратны; ~ *dünya çempionu* трохкратны чэмпіён свету.

ÜÇQƏRIKLİK 1. *isim* трохкапеечнік; 2. *sifət* трохкапеечны.

ÜÇLÜ|K *isim* 1. траяк; трохцалеўка; ~ *taxta* трохцалеўка (трэхдзюймовая кажуха); 2. трыо; ~ *yün çıxışı* выступленне трыа.

ÜÇLÜKDƏ *zərf* утрох, утраіх.

ÜÇMƏNZİLLİ *sifət* трохкватэрны; ~ *ev* трохкватэрны дом.

ЎСМƏРТƏВƏЛІ *sifət* 1. трохпавярховы; ~ *bina* трохпавярховы будынак; 2. трох'ярусны; ~ *teatr* трох'ярусны тэатр.

ЎЇНƏФƏРЛІК *sifət* на траіх, разлічаны на траіх; ~ *oturacaq* сядзенне на траіх.

ЎЇРƏНГЛІ *sifət* трохкаляровы, трохколерны; ~ *dövlət bayrağı* трохкаляровы дзяржаўны сцяг.

ЎЇСААТЛІҚ *sifət* трохгадзінны; ~ *veriliş* трохгадзінная перадача.

ЎЇТƏРƏФЛІ *sifət* 1. трохбаковы; ~ *müqavilə* трохбаковы дагавор; 2. трохстаронні.

ЎЇЇТОНЛУҚ *sifət* трохтонны; ~ *yük avtomobili* трохтонны грузавы аўтамабіль.

ЎЇЇЇЇЇ *sifət* з трыма зорачкамі; ~ *konyak* каньяк з трыма зорачкамі.

ЎЇЇЇ I *qoşma* для; *uşaqlar ~ kitab* кніга для дзяцей, *hər şey qələbə ~ ucə* для перамогі; II *bağlayıcı* каб; *oxumaq ~ каб* вучыцца, *qalib gəlmək ~ каб* перамагчы.

ЎЇЇЇЇ *say* трэці; ~ *sıra* трэці шэраг, ~ *nəsl* трэцяе пакаленне, ~ *dəfə* трэці раз; ~ *şəxs* трэцяя асоба.

ЎЇЇВАЛЕНТЛІ *sifət* трохвалентны; ~ *kimyəvi element* трохвалентны хімічны элемент.

ЎЇЇЯРПАҚ *sifət* bot. трыліснік.

ЎЇЇЯШЛІ *sifət* трохгадовы; ~ *uşaq* трохгадовы дзіця.

ЎЇЇЯРЛІ *sifət* трохмесны; ~ *qayıq* трохмесная лодка.

ЎЇЇЇ *say* трыста.

ЎЇЇЇЇЇЇ *say* трохсоты; *qəzetin ~ sayı* трохсоты нумар газеты.

ЎЇЇЇЇЇ *feil* 1. дзьмухаць, дзьмуць; *udзьмухнуць*; *rezin tora hava ~ udзьмухнуць* наветра ў гумовы мяч; 2. выдзімаць.

ЎЇЇЇ *isim* гарызонт; ~ *də* на гарызонце, ~ *dən* з-за гарызонту.

ЎЇЇЇЇ *sifət* гарызантальны; ~ *i xətt* гарызантальная лінія, ~ *i səth* гарызантальная паверхня.

ЎЇЇЇЇЇЇ *feil* дзьмуць, дзьмухнуць; *ўдзімаць*, *удзьмухнуць*; *tora hava ~ ўдзімаць* наветра ў мяч; ~ *üb söndürmək* задзімаць, за-

гасіць, ~ *üb alırdırmaq* раздзімаць, разадзьмуць.

ЎЇЇЇ *isim* выкрайка; *ayaqqabı ~ sü* выкрайка для абутку.

ЎЇЇЇ *sifət* чысты (незямны); ~ *məhəbbət* чыстая (незямная) каханне.

ЎЇЇЇ *isim* брытва; *iti ~ вострая* брытва, ~ *ün tiyəsi* лязо брытвы, *elektrik ~ü* электрычная брытва, ~ *kimî (iti)* (востры) як брытва.

ЎЇЇЇ *isim* надзея; ~ *lə uşatmaq* жыць з надзеяй, *sop ~ апошняя* надзея; *◊ ~ bəsləmək* пеціць надзею (надзеі); *спадзявацца*, ~ *i boşə çixmaq* ня спраўджвацца яго надзеям; *расчаравацца*, ~ *ini itirmək* страціць надзею, *пазбавіцца надзеі*, ~ *vermək* падаваць надзеі.

ЎЇЇЇЇЇЇ *feil* упэўнівацца, упэўніцца.

ЎЇЇЇЇ *sifət* 1. надзейны; ~ *adam* надзейны чалавек; 2. ўпэўнены; ~ *etmək* абяцаць; ~ *olmaq* быць упэўненым.

ЎЇЇЇЇ *sifət* безнадзейны; ~ *xəstə* безнадзейны хворы.

ЎЇЇЇЇЇ *isim* безнадзейнасць.

ЎЇЇЇЇЇ *sifət* абнадзейлівы; ~ *ca-vab* абнадзейлівы адказ.

ЎЇЇЇЇЇ *sifət* bax *Ümidverən*.

ЎЇЇЇЇ *isim* мора; акіян: 1) водная прастора; 2) вялікая колькасць, надзвычайнае мноства чаго-л.; ~ *dərdim var ü* мяне мора клопатаў, ~ *göz uşı* акіян слёз.

ЎЇЇЇ *sifət* агульны; ~ *vəziyyət* агульнае становішча, ~ *qaydalar* агульныя правілы, ~ *səhətlər* агульныя рысы; *◊ ~ dil tapmaq* знайсці агульную мову.

ЎЇЇЇЇЇЇ *feil* абагульняць, абагульніць; *tədqiqatın nəticələrini ~ a-baгульніць* вынікі даследавання.

ЎЇЇЇЇЇ *sifət* агульначалавечы; ~ *dəyərlər* агульначалавечыя каштоўнасці.

ЎЇЇЇЇЇ *sifət* сусветны; *gənclər-in ~ kongresi* сусветны кангрэс моладзі.

ЎЇЇЇЇ *sifət* агульнанародны; усенародны; ~ *dili* агульнанародная мова, ~ *bayramı* ўсенародны свята.

ÜNSIYYƏT *isim* зносiны; *dil* ~ *vasitə-sidir* мова – *сродак зносiн*; \diamond ~ **bağlamaq** *завязать сяброўства*.

ÜNSIYYƏTLİ *sifət* таварыскі; гаваркі, гаварлівы; ~ *adam* *таварыскі чалавек*.

ÜNSÜR *isim* элемент.

ÜNVÁN *isim* адрас; *məktəbin* ~ *1* адрас школы, ~ *vermək* *даць адрас*; \diamond ~ **ina demək** *сказаць у адрас*.

ÜNVANLI *sifət* 1. з адрасам, з паказаным адрасам; ~ *məktub* *ліст з адрасам*; 2. адрасны; ~ *sosial yardım* *адрасная сацыяльная дапамога*.

ÜRƏK I *isim* 1. сэрца; *sağlam* ~ *k* *здаравае сэрца*, ~ *k qüsuru* *парок сэрца*; 2. душа; ~ *sevinir* *душа радуецца*; ~ *yü bulanmaq* *нудзіць*; II *sifət* 1. сардэчны; ~ *k əzələsi* *сардэчная цягліца*, ~ *k xəstəliyi* *сардэчная хвароба*, ~ *k ağrısı* *сардэчная боль*; 2. душэўны; ~ *k sarsıntısı* *душэўны ўзрушэнне*; \diamond ~ **k ağrısı ilə** *з душэўнай болем*; ~ **yini sındırmaq** *крыўдзіць, накрывіўдзіць*, ~ **kdən gəlmək** *ісці ад душы*; ~ **yinə salmaq** *прымаць блізка да сэрца*.

ÜRƏKAÇÁN *sifət* радасны; ~ *xəbər* *радасная вестка*, ~ *hadisə* *радасная падзея*.

ÜRƏKDƏN *zərf* шчыра, чыстасардэчна, ад усёй (ад шчырай) душы, ўсёй душой; ~ *dənışmaq* *казаць шчыра*, ~ *sevmək* *любіць усёй душой*.

ÜRƏKLƏ *zərf* з душой, з запалам, з захапленнем; ~ **işləmək** *працаваць з душой*, ~ *dənışmaq* (*söyləmək*) *расказваць з захапленнем (запалам)*.

ÜRƏKLƏNDİRMƏK *feil* 1. падбадзёрваць, падбадзёрыць; 2. натхняць, натхніць.

ÜRƏKLƏNMƏK *feil* 1. падбадзёрвацца, падбадзёрыцца; 2. натхняцца, натхніцца.

ÜRƏKLİ *sifət* адважны, смелы.

ÜRƏKSİZ *sifət* баязлівы, пужлівы, палахлівы.

ÜRƏKVARI *sifət* сэрцападобны; ~ *güzgü* *сэрцападобная люстэрка*.

ÜRƏYƏYATÁN *sifət* 1. прывабны, мілавідны; ~ *oğlan* *прывабны хлопец*; 2. прыемны; ~ *musiqi* *прыемная музыка*, ~ *təbəssüm* *прыемная ўсмешка*.

ÜRƏYİNCƏ *zərf* так, як табе (яму, ёй, ім) хочацца (хацелася б); так, што табе (яму, ёй, ім) было б (будзе) па душы (прыемна).

ÜRƏYİYUMŞAQ *sifət* мяккасардэчны.

ÜRƏKƏK *sifət* пужлівы, палахлівы; ~ *seyran* *палахлівы джейран*, ~ *atlar* *палахлівыя коні*.

ÜRƏK|MƏK *feil* 1. адчуць страх, спалохаць, успуджвацца; *at* ~ *dü* *конь спалохаўся*.

ÜRƏKÜTMƏK *feil* 1. пужаць, палохаць, спалохаць, успуджваць, успудзіць (*пра жы-вёл, птушках*); *atı* ~ *успудзіць каня*.

ÜSKÜK *isim* напарстак; ~ *taxmaq* *напранаць напарстак*.

ÜSKÜKOTÚ *isim* *bot.* наперстаўка; дыгіталіс.

ÜSLÜB I *isim* стыль; *ədəbi* ~ *літаратурны стыль*, *təmarlıq* ~ *у* *архітэктурны стыль*, *yaziçinin* ~ *у* *стыль пісьменніка*, *qəzet* ~ *у* *газетны стыль*; II *sifət* 1. стылявы; ~ *düzəlişləri* *стылявыя напраўкі*; 2. стылістычны; ~ *xətalari* *стылістычныя хібнасці*.

ÜSLUBİ *sifət* стылістычны; ~ *səhv* *стылістычная памылка*.

ÜSLUBİYYÁT *isim* стылістыка.

ÜST I *isim* верх; *evin* ~ *ü* *верх дома*, *maşının* ~ *ü* *верх машыны*, *şafafın* ~ *ü* *верх шафы*; II *sifət* верхні; ~ *dodaq* *верхняя губа*, ~ *tərtəbə* *верхні наверх*, ~ *geyimi* *верхняя вопратка*.

ÜSTƏGƏL *isim* плюс; *beş* ~ *beş* *пяць плюс пяць*.

ÜSTƏLƏMƏK *feil* *kimi* 1. браць, узяць верх; пераадольваць, пераадолець; 2. перасягнуць, перавысіць; 3. пабароць, перамагчы, падужаць; перайграць; *rəqibi* ~ *пабароць суперніка*, *qorxunu* ~ *перамагчы страх*.

ÜSTƏLİK I *isim* у дадатак, звыш таго, акрамя таго; ~ *pül* *da göndərmişdi* *ў дадатак (ён) нават грошы даслаў*.

ÜSTÜAÇIQ *sifət* някрыты; ~ *stadion* *некрыты стадыён*.

ÜSTÜN *sifət* перавышаючы; *sayca* ~ *перавышаючае лікам*; ~ *olmaq* *пераўзыходзіць, перасягнуць*, ~ *gəlmək* *браць, узяць верх*.

ÜSTÜNDÖN *qoşma* 1. цераз; *çayın ~ цераз раку, hasarın ~ цераз плот*; 2. навёрх, зверху, на; *köynəyin ~ на сарочку*.

ÜSTÜNLÜ|K *isim* перавага; *bu yerlərin ~уї перавага гэтых месцаў, ~ qazanmaq дамагчыся перавагаї, ~уә malik olmaq мець перавагу*.

ÜSTÜÖRTÜLÜ I *sifət* крыты; ~ *bazar крыты базар*; II *zərf* намёкамі; ~ *danişmaq гаварыць намёкамі*.

ÜST-ÜSTƏ *zərf* 1. адзін на іншы; ~ *qoytaq класці адзін на іншы, ~ уйғтақ збіраць адзін на іншы*; 2. ў цэлым; ~ *götürmək браць у цэлым*.

ÜSÜL *isim* метад; *iş ~и метад працы, tədris ~и метад навучання*.

ÜSYÁN *isim* 1. паўстанне; *silahlı ~ ўзброены паўстанне, ~ qaldırmaq узняць паўстанне*; 2. бунт, мяцеж; ~ *etmək паўставаць, паўстаць; бунтаваць*.

ÜSYANÇI I *isim* бунтар, бунтаўшчык; II *sifət* мяцежны.

ÜSYANKÁR I *isim* бунтар; II *sifət* бунтарскі.

ÜŞÜ|MƏK *feil* 1. абмарожвацца, абмарозіцца; 2. зябнуць, азябнуць, пазябнуць, мерзнуць, змерзнуць; *əllərim soyuqdan ~dii рукі азяблі ад холоду; ~yürət мне холодна*.

ÜŞÜTMƏ *isim* дрыжыкі, дрыжанне, дрыготка; ~*t var мяне трасе (калоціць), мяне дрыжыкі праймаюць*; \diamond *canına ~ salmaq прымусіць дрыжаць, прымусіць баяцца, палохацца; canına ~ düşdü ўвесь задрыжаў, задрыжаў усім целам*.

ÜŞÜ|TMƏK *feil* 1. зябіць, трэсці, калаціць, абмарожваць, абмарозіць; *tən ~dürət мяне калоціць, соууқ күлэк hatını ~dürdü халодны вецер калоціць ўсіх*.

ÜTMƏK *feil* абпальваць, абпаліць; асмальваць, асмаліць, паасмальваць *toyuğı ~ асмаліць курыцу*.

ÜTÜ *isim* прас; жалязка; *qaynar ~ гарачы прас, elektrik ~ электрычны прас, ~ çəktək гладзіць прасам*.

ÜTÜLMƏK *feil* гладзіць, выгладзіць, выпрасаваць, павыпрасоўваць, павы-

гладжваць; *paltarı ~ гладзіць бялізну, köynəyi ~ гладзіць кашулю*.

ÜTÜLƏN|MƏK *feil* 1. гладзіцца; *bu parça yaxşı ~ir гэта тканіна добра гладзіцца*; 2. выгладжвацца, выгладзіцца, прасаваліцца, выпрасоўвацца; *çalvar ~ib штаны выгладжаны*.

ÜTÜLMƏK *feil* абпальвацца, асмаліцца; *tonqalda ~ асмаліцца каля агню*.

ÜTÜLÜ *sifət* гладжаны, прасаваны; ~ *köynək прасаваная кашуля*.

ÜTÜSÜZ *sifət* ня гладжаны, ня прасаваны.

ÜVƏZ I *isim bot.* рабіна; *qırmızı ~ чырвоная рабіна*; II *sifət* рабінавы; ~ *mürəbbəsi рабінавае варэнне*.

ÜYÜTMƏK *feil* 1. малоць; *dən ~ малоць збожжы. (молоть зерно)*

ÜZ I *isim* 1. твар; ~*ün cizgiləri рысы твару; ~ünü qırxtmaq галіцца, брыцца*; 2. верх; *parçanın ~ü верх тканіны, yorğanın (döşəyin) ~ü верх коўдры (матраца); ~ çəktək абліцаваць*; 3. паверхня; *suğun ~ündə на верхні вады*; II *sifət* твар; ~ *əzələləri мшыцы твару, ~ siniri нерв твару*; \diamond ~ *ağartmaq апраўдаць надзеї, давер*; ~ *vermək несціць*; ~ *tutmaq зьяртацца, зьярнуцца*; ~*ünü bozartmaq сурова паглядзец*; *grubiyānıç; ~ünü görək! колькі лет, колькі зім!*

ÜZBƏÜZ I *zərf* візаві, твар у твар; ~ *rastlaşmaq сустрацца тварам да твару, ~ danışmaq казаць тварам да твару*; II *sifət* процілеглы, супрацьлеглы; *çayın ~ sahili процілеглы бераг ракі*.

ÜZDƏN *zərf* 1. з выгляду, на выгляд; ~ *çox sakitdir з выгляду ён вельмі спакойны*; 2. павярхоўна; *işlə ~ tanış olmaq павярхоўна азнаёміцца са справаї*.

ÜZƏNGİ *isim* стрэмя; *ayağını ~уә qoytaq паставіць нагу ў стрэмя*.

ÜZƏRLİK *isim bot.* могольнік; ~ *yandırmaq запаліць магільнік*.

ÜZGƏC *isim* 1. плаўнік; *balığın ~ləri плаўнікі рыбы*; 2. паплавок; *hidroplanın ~i паплавок гідраплана*.

ÜZGÜÇÜ *isim* плавец.

ÜZGÜÇÜLÜK I isim плаванне; *~lə məşğul olmaq* займацца плаваннем; II *sifət* плавальны; *~hovuzi* плавальны басейн.

ÜZGÜN *sifət* змардаваны, змораны, знясілены; *~görkəm* змораны выгляд.

ÜZLƏMƏK *feil* 1. абіваць, абабіваць; 2. абліцоўваць, абліцаваць; *tərtərlə ~* абліцоўваць мармурам; 3. пераплятаць, пераплесці; *kitabı ~* пераплесці кнігу.

ÜZLƏŞDİRMƏK *feil* арганізаваць вочную стаўку.

ÜZLƏŞMƏK *feil* 1. стукацца, сутыкацца; *çətinliklə ~* сутыкацца з цяжкасцямі; 2. сустракацца, сустрацца; *onunla ~ istəmirəm* не хачу сустракацца з ім.

ÜZLÜ *sifət* 1. з абіўкай; *dəri ~ divan* канапа з скураной абіўкай; 2. з верхам; *~döşək* матрац з верхам, *ipək ~ yorğan* коўдра з шаўковым верхам; 3. цэльны (пра малако); *~süd* цэльнае малако; 4. тоўсты; *~pendir* тоўсты сыр; 5. нахабны; *~adam* нахабны чалавек.

ÜZLÜK I isim 1. абіўка; *dəri ~* скураная абіўка; 2. абліцоўка; *tərtər ~* мармуровая абліцоўка; II *sifət* 1. абівачны, абіўны; *~material* абівачны (абіўны) матэрыял, *~parça* абіўная тканіна; 2. абліцовачны; *~kərpic* абліцовачная цэгла; 3. абгортачны; *~kağız* абгортачная папера.

ÜZMƏ|K¹ *feil* 1. плаваць; *~yü* дурэнтэк вучыцца плаваць; 2. плыць; *şimala tərəf ~k* плыць на поўнач, *sahil boyu ~* плыць ўздоўж берага; \diamond *qan içində ~* плаваць у лужыне крыві; *yağ-bal içində ~* як сыр у масле катца.

ÜZMƏ|K² *fel* 1. зрываць, сарваць, пазрываць; *almanı ~* сарваць яблык, *gülləri ~* сарваць кветкі; 2. адрываць, адарваць, паадрываць; *ayaqlarını yerdən ~* адарваць ад зямлі; \diamond *boğazını ~* кімі адарваць (знесці) галаву каму; *alını ~* перастаць спадзявацца; *əlaqəni ~* пакончыць, спыніць сувязі.

ÜZ|MƏK³ *feil* мардаваць, змардаваць, зморваць, змарыць, знясільваць, знясіліць; *istilər adamı ~ür* спякота мардуе чалавека, *xəstəlik onu ~üb* хвароба знясіліла яго; \diamond

özünü ~ гараваць, бедаваць, пакутаваць; *ürəyini ~:* 1) раздзіраць сабе душу; 2) вымацаць ўсю душу.

ÜZR isim выбачэнне, прабачэнне; *~ istəmək* прасіць прабачэння, прыносіць свае прабачэнні, *~ istəyirəm* прашу прабачэння.

ÜZÜRLÜ *sifət* уважлівы; *~ səbəb* уважлівая прычына, *~ dərsburaxma* уважлівы пропуск урокаў; *~ saymaq* уважыць, прыняць пад увагу.

ÜZÜRSÜZ *sifət* няўважлівы; *~ səbəb* няўважлівая прычына, *~ dərsburaxma* няўважлівы пропуск урокаў.

ÜZRƏ *qoş.* 1. па; *bölgələr ~* на рэгіёнах, *yüngül atletika ~ yarışlar* спартоўны на лёгкай атлетыцы; 2. згодна (з чым); *tədris planı ~* згодна вучэбнаму плану, *sədvəl ~* згодна з раскладам, *qanun ~* згодна з законам.

ÜZSÜZ *sifət* 1. зняты, абястлушчаны; *~süd* знятае малако, *~ pendir* абястлушчаны сыр; 2. без верху, без чахла; *~ yorğan* коўдра без верху, *~ döşək* матрац без чахла.

ÜZÜCÜ *sifət* нясцерпны, страшэнны, нудны, цяжкі, пакутлівы; *~ iş* цяжкая праца, *~ xəstəlik* пакутлівая хвароба.

ÜZÜGÜLƏR *sifət* 1. прыветлівы, ветлівы, сардэчны; *~ adam* прыветлівы чалавек; 2. усмешлівы, вясёлы.

ÜZÜ|K isim кольца, пярсцёнак; *qızıl ~* залаты кольца, *nişan ~yü* заручальны пярсцёнак; \diamond *~ taxmaq* надзець заручальны пярсцёнак; *~ qaşı kimi araya almaq* акружыць з усіх бакоў; *beli ~dən keçər* аб тонкай таліі дзяўчыны.

ÜZÜQOYLÚ *zərf* *bax* **Üzüüstə.**

ÜZÜLMƏK *feil* слабець, аслабець; *xəstəlikdən ~* аслабець ад хваробы; \diamond *ayağı yerdən ~* дзіву дацца; *əli hər yerdən ~* траціць, страціць надзею; *ürəyi ~* сохнуць, чэзнуць ад гора.

ÜZÜLÜŞMƏK *feil* 1. разлічвацца, разлічыцца; *fəhlərlə ~* разлічвацца з рабочымі; 2. пасварыцца (парваць адносіны) з кім-л.; *yoldaşı ilə ~* пасварыцца (парваць адносіны) з таварышам.

ÜZÜM I *isim* вінаград; ~ *yetişdirmək* *вырошчваць вінаград*, ~ *уığтақ* (*dərtmək*) *збіраць вінаград*; II *sifət* вінаградны; ~ *bağları* *вінаградныя сады (вінаграднікі)*, ~ *tənəkləri* *вінаградныя лазы*, ~ *sirkəsi* *вінаградны воцат*.

ÜZÜMÇÜ *isim* вінаградар.

ÜZÜMÇÜLÜK I *isim* вінаградарства; ~*üün inkişafi* *развіццё вінаградарства*; II *sifət* вінаградарскі; ~*k təsərrüfatı* *вінаградарская гаспадарка*.

ÜZÜNDŌN *qoşma* 1. 3-за каго-, чаго-л.; *ehtiyatsızlıq* ~ 3-за неасцярожнасці, *sənin* ~ 3-за цябе; 2. па (з прычыны чаго-л.); *xəstəliyi* ~ *па хваробе*, *onun təqsiri* ~ *па яго віне*.

ÜZÜSULŪ *sifət* дабром, па-добраму; ~ *getmək* *сысці па-добраму*, ~ *aradan çıxmaq* *выбрацца па-добраму*.

ÜZÜÜSTƏ *zərf* ніцма, тварам уніз; ~ *yatmaq* *спаць тварам уніз*, ~ *uxılmaq* *ўпасці тварам уніз*.

ÜZÜYOLÁ *sifət* 1. паслухмяны, слухмяны, пакорны, пакорлівы; ~ *uşaq* *паслухмяны дзіця*; 2. памяркоўны, падатлівы, лагодны; ~ *adam* *падатлівы чалавек*.

ÜZ-ÜZƏ *zərf* *bax Üzbəüz* I.

ÜZV *isim* 1. член; *bədən* ~*ləri* *члены (часткі) цела*; *aılə* ~*ləri* *члены сям'і*; *şura* ~*ü* *член савета*, *Birləşmiş Millətlər Təşkilatının* ~*ü* *член Арганізацыі Аб'яднаных Нацый*; 2. орган; *doxi* ~*ləri* *органы нюху*, *eşitmə* ~*ü* *орган слыху*, *nitq* ~*ləri* *органы гаворкі*.

ÜZVİ *sifət* арганічны; ~ *alət* *арганічны свет*, ~ *kimya* *арганічная хімія*; ~ *sürətdə* *арганічна*.

ÜZVLÜK I *isim* членства; II *sifət* членскі; ~ *haqqı* *членскі ўзнос*.

- V -

VACİB *sifət* 1. *неабходны, патрэбны*; ~ *sənədlər* *неабходныя дакументы*, ~ *şeylər* *патрэбныя рэчы*, ~ *kitablar* *патрэбныя кнігі*; 2. *важны*; ~ *iş* *важная праца*, *важная справа*; 3. *надзённы, актуальны*; ~ *təsələ* *надзённае пытанне*, ~*dır* *неабходна*, *абавязкова*, *важна*.

VADÁR *sifət* *вымушаны, змушаны*; ~ *etmək* *прымушаць, прымусіць, змусіць*.

VADİ *isim* 1. *даліна, лог*; *çay* ~*si* *рачная даліна*, *dağ* ~*si* *горная даліна*.

VAFİLİ *isim* *вафля*; *kremli* ~ *вафля з крэмам*.

VAG *isim* *чапля*.

VAGZÁL I *isim* *вакзал*; *sərnişin* ~*i* *пасажырскі вакзал*, *Bakı dəmir yolu* ~*i* *Бакинскі чыгуначны вакзал*; II *sifət* *вакзальны*; ~ *bina-sı* *вакзальнае будынак*.

VAHİD I *isim* *рияз*. *адзінка*; *uzunluq* ~*i* *адзінка даўжыні*, *çəki* ~*i* *адзінка вагі*, *ölçü* ~*i* *адзінка вымярэння*; II *sifət* *адзіны*; ~ *tələblər* *адзіныя патрабаванні*.

VAHƏ *isim* *аззіс*.

VAHİMƏ *isim* *жудасць*; *боязь*, *страх*, *жах*; *üzlərindən* ~ *yağırdı* *ix* *асобы выказвалі страх*; ~ *basmaq* *баяцца*, *adçuyc* *жах*, *жах-нуцца*, ~*yə salmaq* *страшыць*, *застрашваць*, *пужаць*, *палохаць*.

VAHİMƏLƏNMƏK *feil* *баяцца*, *пужацца*, *палохацца*, *быць ахопленым страхам*.

VAHİMƏLİ *sifət* *страшны*, *страшэнны*, *жудасны*, *жахлівы*; ~ *tənzəgə* *жудаснае відовішча*, ~ *uxu* *жахлівы сон*.

VAXT *isim* *час*; *iş* ~*i* *працоўны час*, ~*i* *uzatmaq* *цягнуць час*, *açşat* ~*i* *вячэрні час*; ◇ ~ *gözləmir* *час не чакае*; ~*ını almaq* *адняць час*; ~*i çatanda* *ў свой гадзіну*; ~*ını öldürmək* *забіваць*, *забіць час*; *bir* ~*da* *адначасова*; *heç bir* ~ *ніколі*; *hər* ~ *заўсёды*; *hər* ~*ınız xeyir!* *добры дзень!*

VAXTAŞIRI *zərf* *перыядычна*; ~ *hesabat* *vertmək* *перыядычна даваць справаздачу*.

VAXTINDÁ I zərf 1. своєчасова, у тэр-мін, у (самую) пару; *məktəbə ~ gəlmək lazımdır* трэба прыходзіць у школу своєчасова; 2. загадзя; *bileti ~ almaq* загадзя купіць білет, ~ *xəbər vermək* апавяціць загадзя; II *sifət* своєчасовы; *planların ~ yerinə yetirilməsi* своечасовае выкананне устаноўленых планаў.

VAXTİLƏ zərf 1. некалі, калісьці, калісь, раней, у былы час; ~ *ada bomboş idi* некалі востраў быў пустынным; 2. з часам; ~ *hər şey düzələr* з часам усё ўладзіцца.

VAXTLÍ-VAXTINDÁ zərf 1. своєчасова; 2. акуратна, рэгулярна.

VAXTSÍZ I sifət 1. несвоечасовы, няўчасны; ~ *əkin* несвоечасовая пасадка (пасеў); 2. няўчасны, заўчасны, дачасны; ~ *ölim* заўчасны скон; 3. позні, позны, запознены; ~ *qonaq* позні госць; II *zərf* 1. несвоечасова, не ў час; ~ *zəng çalmaq* названіць не ў час; 2. заўчасна.

VAQİD isim сон; ~ *görmək* бачыць сон.

VALƏH isim зачараваны; захоплены; ~ *etmək* зачароўваць, зачаравань; ~ *olmaq* зачароўвацца, зачараваньца.

VALEHEDİCİ sifət чароўны, цудоўны; ~ *səs* цудоўны голас.

VALİDÉYN I isim бацькі; II *sifət* бацькоўскі; ~ *iclası* бацькоўскі сход, ~ *şürası* бацькоўскі савет.

VALLAH nida клянусь Богам, ей-богу, честное слово; ~, *düz deyirəm* далібог, кажу праўду.

VAR¹ ёсць; *hər vəziyyətdən çıxış yolu* ~ з усякага становішча ёсць выхад; ◇ ~ *olsun* да здравствуе! *nə ~, nə yox?* што новага? якія навіны? ~ *gücü ilə* што ёсць мачы, з усіх сіл; ~ *səsilə* ва ўвесь голас.

VAR² isim маёмасць, стан, здабытак.

VAR-DÖVLƏT isim багацце.

VAR-GƏL zərf ўзад-наперад; ~ *etmək* (*eləmək*) расхаджваць.

VARİS isim спадчыннік, спадчынніца

VARİSLİK isim hüq. 1. права на спадчыну, атрыманне спадчыны; ~ *hüququ* права атрымання ў спадчыну; 2. пераемнасць.

VARLANMÁQ feil багацець, разбагацець.

VARLÍ I sifət багаты, заможны, забяспечаны; ~ *adam* багаты чалавек, ~ *ailə* забяспечаная сям'я; II *isim* багач, багатыр, багацей.

VARLÍQ isim 1. багацце, дастатак; ◇ ~ *ğa nə darlıq* як хачу, так і марную; 2. істота, стварэнне; *canlı* ~ жыва істота, 3. рэчаіснасць.

VAR-YÓX I isim усё, што ёсць, маецца; усё стан, уся маёмасць; II *zərf* ўсяго толькі; ~ *bir qızı var* у яго ўсяго толькі адна дачка; ◇ ~ *qanmataq* не дзейнічаць з розумам, не разумець, што да чаго; ~ *dan çıxmaq* пазбавіцца за ўсё, застацца ні з чым; ~ *unu əlindən almaq* абабраць дачыста.

VASİTƏ isim сродак; *yeganə* ~ адзіны сродак, *ifadə* ~ *si* сродак выказвання, *dil* – *ünsiyyət* ~ *sidir* мова – сродак зносін; гора, бяда, жалобу, няшчасце ~ *olmaq* служыць сродакам; *hər ~ ilə* усімі спосабамі.

VASİTƏCİ isim пасрэднік, пасярэднік, пасрэдніца, пасярэдніца.

VASİTƏCİLİK isim пасрэдніцтва, пасярэдніцтва; ~ *etmək* пасрэднічаць, пасярэднічаць.

VASİTƏLİ sifət ускосны, апасродкаваны; ~ *tamamlıq* ускоснае дапаўненне, ~ *nitq* ускосная мова,

VASİTƏSİLƏ qoşma з дапамогай, праз; *qəzet* ~ праз газеты, *məktublaşma* ~ з дапамогай пераніскі.

VASİTƏSİZ sifət непасрэдны, прамы; ~ *nitq* прамая мова.

VASVASÍ sifət 1. грэблівы, гідлівы; 2. педантычны, дробязны; ~ *adam* дробязны чалавек.

VASVASILÍQ isim 1. грэблівасць, гідлівасць; 2. педантычнасць, дробязнасць.

VASÁQ isim рысь.

VAY¹ nida вой, ай, ах; ~, *tən qorxurat* ой, я баюся.

VAY² isim гора, бяда, жалоба, няшчасце; ~ *sizin halınıza* худа вам будзе.

VEC: ~*inə almamaq* не звяртаць увагі; не лічыцца. *i ü vus (сабе) не дзьмуць*; ~*inə deyil* і вухам не вядзе, хоць бы які водзук.

VECSİZ *sifət* 1. бяздарны, няздарны; 2. бесталковы.

VEDRŌ I *isim* вядро; II *sifət* вядзёрны; ~ *qulrı vядзёрная ручка*.

VÉNA I *isim tib.* вена; II *sifət* вянозны; ~ *damarı вянозны сасуд*.

VENADAXİLİ *sifət tib.* унутрывенны; ~ *dərman yeritmə унутрывеннае ўліванне*.

VERGİ¹ падатак; ~ *vertək плаціць па-датак*, ~ *qоумаq абкласці падаткам*, *gəlir ~si падаходны падатак*, ~*dən azad etmək вызваліць ад падатку*; II *sifət* падатковы; ~ *sistemi падатковая сістэма*, ~ *müfəttişi падатковы інспектар*, ~*lər nazirliyi міністэрства падаткаў*.

VERGİ² *isim* здольнасць, талент, дар; ~ *verilmək быць адораным*, *быць адзначаным (прыродай, Богам і да т.п.)*.

VERGÜL *isim dilç.* коска; *nöqtəli* ~ кропка з коскі, ~ *qоумаq паставіць коску*.

VERİLİŞ *isim* перадача; *televiziya* ~і тэлевізійная перадача, ~*lərin proqramı праграма перадачы*.

VERİL|MƏK *feil* 1. адавацца, быць аддадзеным; *əmr ~di загад аддадзены*; 2. выдавацца, адавацца, быць выддадзеным; *tələbələrə təqaiid ~ir студэнтам выдаецца стыпендыя*; 3. давацца, пакідацца, дазваляцца, мець; *çixış etmək üçün söz ~ir даецца слова для выступлення*.

VERİLMİŞ *sifət riyaz.* дадзены, зададзены; ~ *kətiyyat зададзеная велічыня*.

VERMƏK *feil* 1. даваць, даць; *yoldaşına kitab ~ даваць кнігу таварышу*, *uşağa уетək ~ даваць дзіцяці паесці*, *iş ~ даваць працу*, *təhsil ~ даваць адукацыю*, *tənzil ~ даваць кватэру*, *vəd ~ даваць абяцанне*, *əmr ~ даваць загад*, *söz ~ даваць слова*; 2. задаваць, задать; *sual ~ задать вoпpoc*, *tarşırırq ~ задаць практыкаванне*.

VEYİLLƏNMƏK *feil* бадзяцца, сланяцца, сноўдацца, гультаяваць, бадзяцца без справы.

VƏ bağl. і, ды; *kitab ~ dəftərlər кнігі і сшыткі*, *gecə ~ gündüz днём і ноччу*, *atam, anam ~ тəп бацька, маці і (ды) я*.

VƏBÁ *isim* халера.

VƏCD *isim* 1. натхненне, добрае, прыемнае настрой; 2. захапленне, зачараванне; ~*ə gəlmək натхняцца, загарацца; захапляцца, зачароўвацца*.

VƏD *isim* 1. абяцанне; 2. зарок; ~*ini yerinə yetirmək: 1) выканаць абяцанне; 2) выканаць зарок*; ~ *etmək (eləmək, vertək) абяцаць, паабяцаць, даць запэўненне*; \diamond ~*inə əməl etmək стрымаць абяцанне*, ~*inə xilaf çixmaq* не выканаць абяцанні.

VƏDŌ *isim* 1. прызначаны тэрмін, прызначаны час; 2. спатканне; ~ *vertək прызначыць спатканне*.

VƏDƏLƏŞ|MƏK *feil* умаўляцца, мовіцца, дамаўляцца, дамовіцца, дагаварвацца, дагаварыцца; *sabah görüşməyə ~dilər (яны) дамовіліся сустрэцца заўтра*.

VƏFÁ *isim* вернасць, адданасць; \diamond *əhdinə ~ etmək стрымаць клятву*.

VƏFÁLI *sifət* верны, адданы; ~ *dost* адданы сябар.

VƏFÁSIZ *sifət* няверны, здрадлівы; ~ *adam* няверны чалавек.

VƏFASIZLIQ *feil* здрада, нявернасць, здрадлівасць.

VƏFÁT *isim* смерць, скананне, скон; ~ *etmək намерці, сканаць*.

VƏHDŌT *isim* адзінства, цэласнасць, адзінае цэлае.

VƏHŞİ *sifət* 1. дзікі; ~ *ördək дзікая качка*, ~ *qazlar дзікія гусі*, ~ *pişik дзікая кошка*; 2. драпежны; ~ *heyvanlar драпежныя жывёлы*; ~ *kimі як дзікун*; як звер.

VƏHŞİCƏSİNƏ *zərf* 1. па-зверску, па-драпежніцку, па-варварску; ~ *öldürmək па-зверску забіць*, ~ *qırmaq па-варварску вынішчыць*; 2. дзіка; ~ *bağırmaq дзіка крычаць*.

VƏHŞİLƏŞMƏK *feil* 1. дзічэць, здзічэць, адзічэць; 2. звярэць, азвярэць.

VƏHŞİLİK *isim* 1. дзікасць, дзікунства; 2. звярэць, азвярэць.

VƏKALƏT *isim* 1. паўнамоцтва; 2. даверанасць; ~ *təqdim etmək* ўручыць даверанасць.

VƏKALƏTNAMƏ *isim* 1. даверанасць; ~ *təqdim etmək* прадставіць даверанасць; 2. даверчы ліст (даверчая грамата).

VƏKİL *isim* адвакат; ~ *işləmək* працаваць адвакатам; *millət* ~і дэпутат.

VƏL *isim* малацільная дошка.

VƏLƏMİR I *isim* 1. авёс; 2. аўсянка; II *sifət* аўсяны; ~ *siyiği* аўсяная каша.

VƏLƏS *isim* граб.

VƏLVƏLƏ *isim* перапалох, паніка, сумятня; ~ *düşmək* перапалохацца, перапужацца; ~ *salmaq* выклікаць перапалох, паніку; *canına* ~ *düşmək* перапалохацца, быць ахопленым страхам; *canına* ~ *salmaq* *kimin* усяліць трывогу ў каго-л.; перапалохаць, перапужаць, перапудзіць.

VƏRDƏNƏ *isim* 1. качалка для раскочванні цэста; 2. *tex.* валец; ~ *dəzganı* вальцы; 3. *tex.* каток; II *sifət* вальцовы; ~ *ilə üyütmə* вальцовы памол.

VƏRDİŞ *isim* 1. прывычка, звычка; ~ *olmaq* увайсці ў звычку; 2. навык, навыкі; *ətək* ~і працоўныя навыкі, ~ *etmək* прывыкаць, прывыкнуць; ~*dən düşmək* адвыкаць, адвыкнуць.

VƏRƏQ *isim* ліст; *bir* ~ *kağız* ліст паперы, *ağ* ~ белы ліст, *çar* ~і друкаваны ліст, *imtahan* ~і экзаменацыйны ліст.

VƏRƏQƏ I *isim* 1. картка, картачка; *uşot* ~*əsi* ўліковая картка, *roşt* ~*əsi* паштовая картка; 2. ліст (дакумент); *yol* ~*əsi* шляхавы ліст, *xəstəlik* ~*əsi* бальнічны ліст, *anket* ~*əsi* анкетнае ліст; 3. бланк; ~*ni doldurmaq* запаўняць бланк; *istiqraz* ~*ləri* аблігацыі.

VƏRƏQLƏMƏK *feil* гартаць, пагартаць, перагортваць, перагартаць *што*; *kitabı* ~ перагортваць кнігу.

VƏRƏQLƏN|MƏK *feil* гартацца, перагортвацца; *kitab* ~*ir* кніга перагортваецца.

VƏRƏM *tib. I isim* туберкулёз, сухоты; *ağciyər* ~і сухоты лёгкіх; II *sifət* туберкулёзны, сухотны; ~ *dispanserı* туберкулёзны дыспансер.

VƏRƏMLƏTMƏK *feil* 1. даводзіць, давесці да сухотаў; 2. даводзіць, давесці да распачы, мучыць, замучыць каго.

VƏRƏMLİ *sifət* туберкулёзны, сухотны; ~ *xəstə* туберкулёзны хворы.

VƏRƏSƏ *isim* спадчыннік, спадчынніца.

VƏRƏSƏLİK I *isim* спадчына; ~ *hüququ* права на спадчыну; II *sifət* спадчынны; ~ *hüququ* спадчыннае права.

VƏRLƏMƏK *feil* дзяліць засеяную плошчу на палосы.

VƏSAİT *isim* 1. сродкі; ~ *toplamaq* збор сродкаў, ~ *ayırmaq* вылучыць сродкі; 2. дапаможнік; *tədris* ~і навучальны дапаможнік, *əyani* ~ навочны дапаможнік.

VƏSATƏT *isim* пасрэдніцтва, пасярэдніцтва, хадаініцтва; ~ *qaldırmaq* хадаінічаць.

VƏSİQƏ *isim* сведчанне, пасведчанне, засведчанне; *səxsiyyət* ~*si* сведчанне асобы, ~ *almaq* атрымаць пасведчанне.

VƏSİYYƏT *isim* заповіт, завяшчанне; ~ *etmək* (eləmək) аднісваць.

VƏSİYYƏTNAMƏ *isim* *hüq.* завяшчанне, тэстамент; ~*nin tərtibi* складанне завяшчання.

VƏSSALÂM *nida* і баста!, і ўсё!, і канец!; *razı deyilmə*, ~ я не згодзен, і канец!, ~, *pöqtəsini qoy* настаў кропку і баста!; *◇* ~, *şüdə tamam* воць і ўсё.

VƏTƏQƏ *isim* рыбны промысел.

VƏTƏN *isim* радзіма; ~і *sevmək* любіць радзіму, ~ *həsrəti* настальгія па радзіме.

VƏTƏNDƏŞ I *isim* грамадзянін, грамадзянка; *Azərbaycan Respublikasının* ~і грамадзянін Азербайджанскай Рэспублікі; II *sifət* грамадзянскі; ~ *müharibəsi* грамадзянская вайна.

VƏTƏNDAŞLIQ *isim* грамадзянства; ~ *hüququ* грамадзянскае права; ~ *hüququndan məhrum edilmək* дэнатуралізавацца; II *sifət* грамадзянскі; ~ *borcū* грамадзянскі абавязак.

VƏTƏNSİZ I *sifət* без радзімы, бязродны; II *isim* касмапаліт, касмапалітка.

VƏTƏR I *isim* 1. *riyaz.* хорда; ~ *çəkmək* правесці хорду; 2. *tib.* сухажылле; ~*in bağlanması* перавязка сухажылля; II *sifət* 1. хор-

давы; ~ *qıǵırdaǵı хордавы хросток*; 2. сухажыльны; ~ *aǵrıǵı сухажыльная боль*.

VƏZƏRİ *isim* кресс-салата.

VƏZİ *isim* залоза, залозы; *mədəalti ~ падстраўнікавая залоза, qalxanvari ~ шчытападобная залоза, tüpürçäk ~ləri слінныя залозы*.

VƏZİFƏ I *isim* 1. доўг, абавязак; ~*sini yerinə yetirmək выканаць свой доўг*; 3. пасада; *rektor ~sı пасада рэктара, ~уə təyin etmək прызначыць на пасаду, ~sindən kənar etmək адхіліць ад пасады*; II *sifət* службовы; ~ *taaşları службовыя аклады*.

VƏZİFƏLİ *sifət* службовы; ~ *şəxs службовая асоба*.

VƏZİR *isim* 1. візір; 2. *şaxm*. ферзь.

VƏZİYYƏT *isim* 1. становішча; *beynəlxalq ~ міжнароднае становішча, iqtisadi ~ эканамічнае становішча, ailə ~ і сямейнае становішча, hərbi ~ ваеннае становішча, fəvqalədə ~ надзвычайнае становішча*; 2. стан; *yaralının ~i стан параненага, şəhərin sanitariya ~i санітарны стан горада*; 3. абставіны; ~*dən asılı olaraq ў залежнасці ад абставін*.

VƏZN *isim* *ədəb.* рытм, такт.

VİYİLDAMAQ *feil* 1. выць; *külək ~yır вецер вые*; 2. свістаць, прасвістаць; *başının üstündən güllə ~ di прасвістала над галавой куля*.

VİYİLTİ *isim* гул, свіст; *külək ~sı свіст ветру, güllə ~sı свіст куля*.

VİCDÁN *isim* сумленне; ~ *əzabı çəkmək адчуваць мукі сумлення*.

VİCDÁNLA *zərf* сумленна, добрасумленна; *öz vəzifəsini ~ yerinə yetirmək добрасумленна выконваць свае абавязкі*.

VİCDANSÍZ *sifət* несумленны, бессаромны; ~ *adam несумленны чалавек*.

VİCDANSÍZCASINA I *zərf* 1. несумленна, бессаромна; 2. нядобрасумленна; II *sifət* несумленны, бессаромны; ~ *hərəkət несумленны ўчынак*.

VİLAYƏT I *isim* вобласць, край; *muxtar ~ аўтаномная вобласць*; II *sifət* абласны,

краёвы; ~ *mərkəzi абласны цэнтр, ~ məhkəməsi абласны суд*.

VİDALAŞMAQ *feil* развітвацца, развітацца.

VİNTAÇÁN *isim* адвэртка.

VİRÁN *sifət* 1. разбураны, паразбураны, спустошаны; ~ *ölkə спустошаная краіна*; 2. апустошаны (аб душы); \diamond ~ *qoymaq разбураць, разбураваць, развальваць*.

VİRANƏ *isim* руіны, разваліна.

VULKÁN I *isim* вулкан; ~ *püskürməsi вывяржэнне вулкана, palçıq ~i гразевы вулкан, sönmüş ~ патухлы вулкан*; II *sifət* вулканічны; ~ *külü вулканічны попел, ~ adaları вулканічныя высьпы*.

VURĞÚ *isim* *d i l ç.* націск; ~ *işarəsi знак націску, ~ qoymaq паставіць націск, məntiqi ~ лагічны націск*.

VURĞULÚ *sifət* *d i l ç.* націскны; ~ *heca націскны склад*.

VURĞUSUZ *sifət* *d i l ç.* ненаціскны; ~ *heca ненаціскны склад; ~ söz ненаціскнае слова*.

VURMÁ *isim* *riyaz.* множанне; ~ *sədvəli табліца множання*.

VUR|MAQ *feil* 1. біць; *ağacla ~ биць палкай, uytıqla ~ биць кулаком*; 2. забіваць, забіць; *tix ~maq забіць цвік, tor ~maq забіць мяч*; 3. *riyaz.* памнажаць, памножыць; *üçü beşə ~maq памножыць тры на пяць*; \diamond *ya-maq ~maq цыраваць, зацыраваць, латаць, лапіць; dövrə ~maq кружыць, кружыцца; zərbə ~maq наносіць, нанесці ўдар; ziyan ~maq шкодзіць, прычыняць, нанесці шкоду; zəng ~maq тэлефанаваць, патэлефанаваць; işarə ~maq намякаць, намякнуць; göz ~maq падморгваць, падміргнуць; əlini ağdan qaray-a ~mataq сядзець склаўшы рукі; özünü dəliliyə ~maq прыкінуцца вар'ятам*;

VURÚQ *isim* *r i y a z.* множнік.

VURUL|MAQ¹ *feil* 1. падвяргацца ударам, быць пабітым; 2. забівацца, быць забітым; *taxtaya tix ~du у дошку забіты цвік*; 3. збівацца, быць збітым; *düşməni təyyarəsi ~du варожы самалёт збіты*; 4. *riyaz.* множацца.

VURUL|MÁQ² *feil* улюбляцца, закахацца, улюбіцца.

VURUŞ *isim* бой, бітва; ~ *meydanı* поле бітвы

VURUŞA-VURUŞA *zərf* з баямі.

VURUŞMÁQ *feil* ваяваць, біцца, змагацца; *düşmənlə* ~ *біцца* (ваяваць) з ворагам, *vətən uğrunda* ~ *змагацца за радзіму*.

VÜCÚD *isim* 1. істота, стварэнне; 2. цела; *gözəl* ~ прыгожае цела; 3. асоба, індывідуум; ♦ *bütün* ~ *du ilə* ўсім сваім істотай.

VÜQÁR *isim* 1. гордасць; *ana* ~ *мацярынская* (матчына) *гордасць*, ~ *hissi keçir-tək* адчуваць пачуццё гордасці, *milli* ~ *нацыянальная гордасць*; 2. высакамер'е, высакамернасць, пагарда.

VÜQÁRLA *zərf* 1. горда; ~ *savab vertək* адказваць горда, ~ *bahmaq* глядзець горда; 2. высакамерна, пагардліва, ганарліва.

VÜQARLÍ *sifət* 1. горды; ~ *adam* горды чалавек, ~ *xalq* горды народ, ~ *baxış* горды погляд; 2. высакамерны, пагардлівы, ганарлівы.

- Y -

YA¹ bağl. 1. ці, або, альбо; *bu gün*, ~ *sabah* сёння ці заўтра, *gedim*, ~ *qalım?* мне пайсці або застацца?; 2. ці – ці; альбо – альбо; то – то; ~ *tək*, ~ *süt* альбо лішка, альбо чёт; ~ *yağış yağır*, ~ *qar* то дождж ідзе, то снег.

YA² nida а, аб; ~ *Allah!* Аб Божжа! а бо-жухна!

YABÁ *isim* вілы; *dəmir* ~ жалезныя вілы, *ağac* ~ драўляныя вілы; ♦ ~ *ilə dovğa iç-tək* чэрпаць ваду рэшатам.

YABANÇI *sifət* 1. чужы; ~ *təşkurə* чужая ідэалогія, ~ *ünsürlər* чужыя элементы; 2. чужы, нетутэйшы; ~ *adamlar* чужыя людзі; ~ *deyil* не чужое.

YABANÍ *sifət* 1. дзікі, пустынны; ~ *otlaqlar* пустынныя пашы; 2. дзікарослы; ~ *bitkilər* дзікарослыя расліны; ~ *üzüm* дзікі вінаград, ~ *kələt* дзікая капусца; ~ *badam* бабоўнік, ~ *ərik* чарнобыль, ~ *zəfəran* сафлор.

YABÍ *isim* кляча.

YAD¹ *isim* памяць; *hatinin* ~ *ındadır* у усіх ў памяці; ~ *etmək*: 1) *успамінаць*, *успомніць*; 2) *наведваць*, *наведаць*; ~ *olunmaq* *успамінацца*, *упамінацца*, *згадвацца*; ~ *a düş-tək* *успамінацца*, *успомніцца*, *прыгадавацца*, *прыгадацца*; ~ *a salmaq*: 1) *прывесці на памяць аднаўляць*, *аднавіць* у памяці; 2) *нагадаваць*, *нагадаць*; ~ *ından çıxmaq* *забыць*.

YAD² *sifət* 1. чужы; ~ *ellər* чужыя краі, ~ *ölkə* чужая краіна, ~ *adamlar* чужыя людзі; 2. іншародны, чужародны; ~ *cisim* *інішароднае цела*; ♦ ~ *qızı* чужая дачка.

YADDÁŞ *isim* памяць; *yaşlı* ~ добрая памяць, ~ *korlanmaq* паслабленне памяці, ~ *zəifdir* слабая памяць.

YADELLİ I *sifət* чужаземны, інішаземны; ~ *qoşunlar* *інішаземныя войскі*; II *isim* чужаземец, інішаземец; ~ *lərin basqını* *інішаземец*.

YADIRĠAMÁQ *feil* адвыкаць, адвыкнуць; страціць звычку рабіць; *papıros çəktəyi* ~ адвыкаць паліць, *oynatağı* ~ страціць звычку танцаваць.

YADİĠÁR *isim* памяць; *əbədi* ~ вечная памяць, ~ *qalmaq* заставацца, застацца на памяць; ~ *vermək* падарыць на памяць.

YAĞ I *isim* 1. масла; *kərə* ~ і сметанковае масла, *ərinmiş* ~ топленая масла, ~ і *əritmək* падпаліць масла; *tex. sürtkü* ~ і лари змазачныя масла; 2. алей; *bitki* ~ і раслінны алей, *zeytun* ~ і аліўкавы алей, ~ *da qızartmaq* смажыць на алей; 3. тлушч; *balıq* ~ і рыбін тлушч, *heyvan* ~ і жывёльны тлушч; II *sifət* 1. масляністы; ~ *ləkəsi* масляністая пляма; 2. алейны; ~ *nasosu* алейны помпа; 3. тлушчавы; ~ *tübadiləsi* тлушчавы абмен; ◊ *əli* ~ *a batub kimin* пашанцавала каму; *odun üstünə* ~ *tökmək* падліваць масла ў агонь; *ürəyinin* ~ *ını yedirmək* ня чаць душы.

YAĞDÁN *isim* 1. масленіца; 2. *tex.* маслёнка.

YAĞDIRMÁQ *feil* асыпаць; *güllə* ~ асыпаць кулямі, *ox* ~ асыпаць стрэламі, *söyüş* ~ асыпаць лаянкай (лаяць), *tərif* ~ асыпаць пахваламі (хваліць).

YAĞINTÍ *isim* опадкі, атмасферныя ападкі.

YAĞINTILÍ *sifət* 1. з ападкамі; 2. дажджлівы; ~ *ay* дажджлівы месяц.

YAĞIŞ I *isim* дождж; ~ *yağır* ідзе дождж, ~ *a düşmək* паграпіць пад дождж, ~ *kəsdı* дождж спыніўся; II *sifət* дажджавы; ~ *suları* дажджавыя ~ воды; ◊ ~ *dan çıxdıq, yağmura düşdük* з агню ды ў полемя; ад гора бег, ды ў бяду трапіў; *islanmışın* ~ *dan nə qorxusu* мокрым дажджу не баяцца; ~ *ı tut göyü çıx* лье як з вядра.

YAĞIŞLÍ *sifət* дажджлівы; ~ *gün* дажджлівы дзень, ~ *hava* дажджлівае надвор'е.

YAĞLAMÁQ *feil* 1. масліць, намасліваць, запраўляць маслам, мазаць; 2. змазваць, вышмарваць якім-л. рэчывам, вырабіць змазку; *təklələri* ~ вышмарваць колы.

YAĞLANMÁQ *feil* 1. намаслівацца, масліцца; 2. мазацца, змазвацца;

YAĞLÍ *sifət* 1. тлусты; ~ *ət* тлустае мяса, ~ *tikə* добры кавалак; 2. масляністы; ~ *taue* масляністая вадкасць; 3. здобны; ~ *xətir* сдобное цеста, ~ *çörək* здобны хлеб; ◊ ~ *dilinə inanmaq* наверыць ліслівым гаворкам; ~ *dilini işə salmaq* пусціць у ход салодкі мову; ~ *dil tutmaq kimi* загаворваць зубы каму; ~ *vədlər vermək* абяцаць цэлы мех.

YAĞ|MÁQ *feil* выпадаць, выпасці; ісці, пайсці; *dolu* ~ ір ідзе град, *qar* ~ ір ідзе снег, *yağış* ~ ір ідзе дождж; ◊ *dəvə oynayanda qar* ~ *ar* гаворыцца, калі хто-то робіць што-л. непрыстойныя; *üz-gözündən nur* ~ ір ў вачах свеціцца дабрыйя.

YAĞMUR *bax* Yağış.

YAĞMURLÚ *sifət* дажджлівы, непагодлівы, непагодны; ~ *hava* дажджлівае надвор'е, непагодзь.

YAĞSÍZ *sifət* нятлусты, без тлушчу; ~ *xörək* нятлусты абед, ~ *ət* нятлустае мяса.

YAXA I *isim* 1. каўнер; *rencəyin* ~ *sı* каўнер піжсака, ~ *sını açmaq* расшпіліць каўнер; 2. лацкан; ◊ *məsuliyyətdən* ~ *qurtarmaq* ўхіляцца ад адказнасці; ~ *sını ələ verməmək* ня давацца у рукі каму-л., выслізуць ад каго-л.; ~ *sındam əl çəkmək* пакінуць у спакоі каго, адстаць ад каго; ~ *sını kənarə çəkmək* трымацца ў баку, сысці ў кусты.

YAXALA|MÁQ¹ *feil* паласкаць, прапаласкаць; *paltarı* ~ *təq* паласкаць бялізну, *ağzını* ~ *təq* паласкаць рот.

YAXALA|MÁQ² *feil* схватваць, схопіць; *oğrunı* ~ *sxanıç* злодзея.

YAXALAN|MÁQ¹ *feil* паласкацца, прапаласкацца.

YAXALAN|MÁQ² *feil* быць злоўленым, затрыманым; *sınauətkar* ~ *dı* злчынец быў схоплены (схвачаны).

YAXALÍ *sifət* з каўняром; ~ *köynək* кашуля з каўняром.

YAXALÍ|Q *isim* 1. каўнер; *köynəyin* ~ *ğı* каўнер кашулі; 2. нагруднік; *uçaq* ~ *ğı* дзіцячы нагруднік.

YAXANTÍ *isim* 1. памы; 2. бурда.

YAXIN I *sifət* блізкі; ~ *təsafə* блізкая адлегласць, ~ *qonşu* блізкі сусед, ~ *qohut*

блізкі сваяк, ~ *dost* блізкі сябар; ~ *münasibətlər* блізкія адносiны, ~ *qələbə* блізкая перамога; II *zərf* блізкая; ~ *dayanmaq* стаяць блізкая; ◇ ~ *durmaq* аказаць дапамогу, падтрымку; падтрымаць.

YAXINDÁ *zərf* 1. блізкая, паблізу, недалёка; о, ~ *yaşayır* ён жыўе паблізу, *lar* ~ *zucim* блізкая; 2. нядаўна; *ezamiyyətədən bu* ~ *qayıtmışam* я нядаўна вярнуўся з камандзіроўкі; 3. хутка, у хуткім часе, у бліжэйшы час; ~ *görüşərik* хутка ўбачымся.

YAXINDÁN *zərf* 1. з блізкай адлегласці; ~ *görmək* ўбачыць з блізкай адлегласці; 2. блізкая (добра); *onunla* ~ *tanışam* я яго добра ведае; 3. паблізу; ~ *səs gəldi* паблізу пачуўся голас; ◇ ~ *əlaqə saxlamaq* трымаць цесную сувязь, ~ *iştirak etmək* прымаць актыўны ўдзел; ~ *maraqlanmaq* вельмі цікавіцца; ~ *tanış olmaq* блізкая азнаёміцца.

YAXINGÖRÖN I *sifət* блізарукі; ~ *uzaq* блізарукі дзіця; II *isim* блізарукі; ~ *lər* ўсін еўпэк ачки для блізарукіх.

YAXINLARDÁ *zərf* 1. недзе (дзесьці) недалёка, дзе-то побач, паблізу, непадалёку; *bu* ~ *yetəkhana var?* паблізу ёсць сталовая? 2. хутка, у хуткім часе, у бліжэйшы час; ~ *itəhanlar başlanacaqdır* хутка пачнуцца элзамены; 3. нядаўна; *hadisə bu* ~ *olmuşdur* выпадак адбыўся нядаўна.

YAXINLAŞDIRMÁQ *feil* 1. прыбліжаць, прыблізіць, набліжаць, наблізіць; *stolu rəpсəgəyü* ~ *наблізіць (прысунуць) стол да акна, nəzəriyyəni təcrübəyü* ~ *наблізіць тэорыю да практыке*; 2. збліжаць, зблізіць; *təftillərin uclarını* ~ *зблізіць канцы правадоў*.

YAXINLAŞ|MÁQ *feil* 1. набліжацца, падыходзіць, падысці; *evə* ~ *maq* набліжацца да дома, *rəpсəgəyü* ~ *maq* падысці да акна; 2. збліжацца, зблізіцца; *gəmilər* ~ *dü* караблі зблізіліся, 3. насоўвацца, насунуцца; *təhlükə* ~ *ırdı* насоўвалася небяспека, *tufan* ~ *ırdı* насоўвалася навалніца.

YAXINLIĞINDÁ *önlük* блізкая, паблізу; *şəhərin* ~ блізкая ад горада, блізкая (паблізу) горада, *məktəbin* ~ паблізу школы, *evin* ~ паблізу дома.

YAXINLIQ *isim* блізкасць; *evin* ~ *ğı* блізкасць дома, *şəhərin* ~ *ğı* блізкасць горада, *baharın* ~ *ğı* блізкасць вясны.

YAXINLIQDÁ *zərf* блізкая, паблізу, зблізку, непадалёку, недалёка, поруч, побач; ~ *yaşamaq* жыць паблізу, ~ *heç kəs yox idi* паблізу нікога не было.

YAXMÁC *isim* бутэрброд з маслам.

YAXMÁQ *feil* 1. мазаць, намазваць, нашмароўваць, нашмараваць; *çörəyü yağ* ~ *мазаць хлеб маслам, saçıma həna* ~ *нашмараваць валасы хной*; 2. размазваць, размазаць; ◇ *qara* ~ чарніць, ачарніць; *adına ləkə* ~ *máq* чарніць, ачарніць добрае імя.

YAXŞÍ I *sifət* добры; ~ *adam* добры чалавек, ~ *xasiyyət* добры характар, ~ *hava* добрае надвор'е, ~ *əhval-ruhıyü* добры настрой, ~ *məsləhət* добры савет; *daha* ~ яшчэ лепш; *ən* ~ найлепшы, самы лепшы; II *zərf* добра; ~ *oxumaq* добра вучыцца, ~ *işləmək* добра працаваць, *belarus dilində* ~ *danışmaq* добра гаварыць на беларускай мове; III *ədat* добра; *Sən bizimlə qal.* – *Yaxşı!* Ты заставайся з намі. – *Добра!*; ◇ *Axşamın xeyrindən sabahın şəri* ~ *dür* пераначуем, болей пачуем; ~ *at özünə qamçı vurdurmaz* добраму каню толькі бізун пакажы.

YAXŞICÁ I *zərf* добра (як мае быць); ~ *fikirləş* добра падумаі, ~ *hazırlaş* добра падрыхтуйся; II *sifət* прыгожанькі, харошанькі; ~ *qızdır* (яна) прыгожанькая дзяўчынка; ~ *dərs almaq* атрымаць добранькі ўрок.

YAXŞILAŞ|MÁQ *feil* паляпшацца, папалепшыцца; *xəstənin səhhəti* ~ *ib* здароўе хворага папалепшылася, *maddi vəziyyət* ~ *ib* папалепшылася матэрыяльнае становішча.

YAXŞILÍQ *isim* дабро; ~ *etmək* рабіць дабро.

YAXŞILÍQLA *zərf* дабром, па-добраму.

YAXŞÍ-YAXŞÍ *zərf* 1. добра, як мае быць, як належыць, як след; ~ *başla salmaq* як след растлумачыць, ~ *fikirləşmək* абдумаць як след.

YÁXUD *bağl.* ці, або, альбо; *çay* ~ *kofe* чаю ці кавы.

YAQÚT I *isim* рубін; II *sifət* рубінавы; ~ *sırğalar* рубінаў завушніцы.

YAL¹ *isim* грыва; *atın* ~ і грыва каня.

YAL² *isim* 1. *coğr.* невысокі горны хрыбет; 2. грэбень (*верхні край чаго-л.*); *dağın* ~ і грэбень горы.

YAL³ *isim* баўтуха, пойла (*для сабак*).

YALÁQ² *isim* яма, куды заліваюць ежу для сабак.

YALAMÁQ *feil* 1. лізаць, лізнуць; *do-daqlarını* ~ лізаць вусны, *dizi* ~ лізаць соль; 2. аблізваць, аблізаць, аблізнуць; *barmaq-larını* ~ аблізваць пальчыкі; ◇ *duz kimi* ~ зацалаваць; *yeməklə doymayan* ~ *la doymaz* хто не наеўся, лізанне сыты не будзе.

YALÁN I *isim* хлусня; ~ *demək* (*söylə-tək*) казаць няпраўду, хлусіць; II *sifət* ілжывы; ~ *xəbərlər* ілжывыя чуткі, ~ *ifadə vermək* даваць ілжывыя паказанні; ◇ ~ *ının üstünü açmaq* абвінаваціць у хлусні; ~ *olmasın* каб не хлусіць; ~ *ını tutmaq* абвінаваціць у хлусні.

YALANÇI I *isim* ілгун, ілгуха, хлус, хлуселька, падманшчык, ашуканец; II *sifət* несапраўдны, непраўдзівы, ілжывы, хлуслівы; ~ *təbəssüm* ілжывая ўсмішка, ~ *signal* ілжывы сігнал; ◇ ~ *rəhləvan* бахвал; хвалько; ~ *çixmaq* не выканаць дадзенага сава, абяцанні.

YALANDÁN *zərf* 1. ілжыва, лжыва, хлусліва; ~ *gülmək* ілжыва ўсміхацца; 2. крывадушна, няшчыра; ~ *tərifləmək* крывадушна хваліць; 3. знарок; ~ *ağlamaq* знарок плакаць.

YALÍN *sifət* аголены, голы; ~ *ayaqlar* голыя ногі, ~ *çiyinlər* аголеныя плечы, ~ *qılınç* аголены меч, ~ *əllə* голымі рукамі.

YALINAYÁQ I *sifət* босы, басаногі, галаногі; ~ *uşaqlar* басаногія дзеці; II *zərf* басанож; ~ *gəzmək* хадзіць басанож.

YALINQAT *sifət* 1. адзінарны, аднаслойны; ~ *divar* адзінарная сцяна; 2. без падшэўкі.

YALQIZ I *sifət* адзінокі, самотны; ~ *ev* самотны дом, ~ *qalmaq* застацца адзінокім; II *zərf* 1. адзінока, самотна; ~ *yaşataq* самотна жыць, ~ *dolaşmaq* самотна блукаць.

YALQIZLIQ *isim* адзінота, адзіноцтва, самота.

YALQUZÁQ *isim* воўк-адзіночка.

YALLÍ *isim* яллы (азербайджанскі народны танец).

YÁLNIZ *ədat* толькі, выключна; *bunu* ~ *sən bilirsən* толькі ты ведаеш гэта, *ümidim* ~ *sənədir* надзея толькі на цябе, *o* ~ *sənə inanır* ён верыць толькі цябе.

YALTÁQ I *isim* ліслівец, падхалім, прыхвасцень; II *sifət* ліслівы, падхалімскі, падлізлівы.

YALTAQLANMÁQ *feil* ліслівіць, падхалімнічаць, падлізвацца.

YALTAQLÍQ *isim* ліслівасць, падхалімства, падхалімаж, падлізванне, угодлівасць; ~ *etmək* ліслівіць, падлізвацца.

YALVAR|MÁQ *feil* маліць, прасіць; *tən ona çox* ~ *dım* я доўга маліў яго.

YAMÁC *isim* схіл; *dağ* ~ і схіл гары, *dik yamac* круты схіл, *sıldırımlı* ~ абрывісты схіл.

YAMÁQ *isim* лата, латка; ~ *salmaq* класці лату (латаць, залатаць, лапіць).

YAMAQLÍ *sifət* латаны, лаплены, залатаны, залаплены; ~ *paltar* латаное адзенне.

YAMAMÁQ *feil* цыраваць, зацыраваць, латаць, лапіць; *şalvarı* ~ латаць штаны.

YAMÁN I *sifət* тіб. злаякасны; ~ *şiş* злаякасная пухліна; II *isim* сібірская язва; ◇ ~ *dəysin!* каб ўразіла язвай! (пра каня).

YAMANCÁ *zərf* ўжо вельмі, здорава; ~ *yoruldu* ўжо (я) вельмі стаміўся, ~ *astıyat* ўжо вельмі (я) прагаладаўся, ~ *işləyir* здорава працуе.

YAMANLÍ|Q *isim* зло (нешта дрэннае, благае); ~ *q etmək* прычыняць, прычыніць зло, ~ *ğa yaxşılıq etmək* на зло адказаць добром.

YAMSILAMÁQ *feil* парадзіраваць, капіраваць, капіяваць, скапіроваць, скапіяваць каго; *artisti* ~ парадзіраваць артыста.

YAMYAŞÍL *sifət* зусім зялёны, зялёны-зялёны, зялёны-презялёны.

YAN I *isim* 1. бок; *sağ* ~ правы бок, *dolabın* ~ і бок шафы, *bu* ~ і гэты бок; 2. ягадзіца; ~ *ını yerə qoymaq* присаджвацца; II

sifət бакавы; ~ *qarı* бакавыя дзверы, ~ *otaqlar* бакавыя накой, ~ *siblər* бакавыя кішэні.

YANA *zərf* 1. у бок; ~ *əyilmək* нахільцаца ў бок, ~ *çəkilmək* адысці ў бок; 2. набак, набок; *saçını* ~ *daramaq* зачасцаць валасы набок, *paraq* ~ *əyildi* шапка збіўся набак (набок); ◇ *o* ~ *bu* ~ *gəzmək* прагульвацца, хадзіць туды-сюды; *dörd bir* ~ на ўсе чатыры бакі; *hamı bir* ~, *sən bir* ~ ты даражэй ўсіх; *bir* ~ *atmaq* пэўі адкласці што для захавання; *bu* ~ сюды, у гэты бок; *o* ~ туды, у той бок.

YANACÁQ *I isim* паліва, апал; гаруцае; ~ *hasilatı* здабыча паліва, ~ *la təmin etmək* забяспечыць палівам, ~ *ehtiyatı* запас гаруцага; II *sifət* паліўны; ~ *nasosu* паліўная помпа, ~ *çəni* паліўны чан.

YANAKÍ *zərf* бокам; ~ *oturmaq* сядзець бокам.

YANÁQ *I isim* шчака; *al* ~ *lar* ружовыя шчокі, ~ *ları solmuşdur* шчокі пабялелі, *batıq* ~ *lar* праваленыя шчокі, II *sifət* шчочны; ~ *sini* шчочны нерв, ~ *əzələsi* шчочная цягліца; ◇ *yanağından qan damır* кроў з малаком.

YANÁN *sifət* гаручы; ~ *qaz* гаручы газ.

YANÁR *sifət* 1. агнявы; ~ *kütlə* агняявая маса; 2. нязгасны, незгасальны; ~ *od* нязгасны агонь; 3. гаручы.

YANAŞÍ *I zərf* побач; ~ *oturmaq* сядзець побач, ~ *durmaq* стаяць побач, ~ *yaşamaq* жыць побач; II *qoşma* разам, нароўні; *öz reşəsi ilə* ~ нароўні са сваёй прафесіяй, *yaşlılarla* ~ разам з дарослымі; III *sifət* сумежны; ~ *otaqlar* сумежныя накой; ◇ *dinc* ~ *yaşamaq* мірна суіснаваць, ~ *qoymaq* ставіць у адзін рад, *bununla* ~ разам з гэтым.

YANAŞMÁQ *feil* падыходзіць, падысці; *masaya* ~ падысці да стала, *sahilə* ~ падысці да берага, *təsəlüə real* ~ рэальна падысці да воросы, *səhlənkər* ~ падыходзіць нядбала, *təşlüiyüütlə* ~ падыходзіць з адказнасцю.

YANA-YANÁ *zərf* з пачуццём, глыбока перажываючы, выказваючы спачуванне; ~ *oxutmaq* сьвязаць з пачуццём.

YANDAN *I zərf* 1. збоку; 2. ў профіль; ~ *şəkilçəktə* здымка ў профіль; II *sifət* 1. бака-

вы; ~ *zərbə* бакавы ўдар; 2. флангавы; ~ *hucum* флангавы наступ; ◇ ~ *başmaq* глядзець з боку.

YANDIRICI *sifət* 1. пякучы; 2. палючы; *günəşin* ~ *şüaları* пякучыя прамяні сонца; 3. запальны; ~ *tərmi* запальны снарад.

YANDIRMÁQ *feil* 1. паліць; *odun* ~ паліць дровы; 2. запальваць, запаліць; *içigi* ~ запаліць святло; 3. спальваць, спаліць; *kağızları* ~ спаліць паперы; 4. падпальваць, падпаліць; *evi* ~ падпаліць дом; ◇ *can* ~ з душой ставіцца, *atasını* ~ паказаць кузькіну маці, *paказаць дзе ракі* зімуюць.

YANĠI *isim* 1. смага; ~ *hiss etmək* адчуваць смагу; 2. гарэнне; *alovsuz* ~ беспальмянае гарэнне; ◇ *ürək* ~ *si ilə* ад усяго сэрца.

YANĠIN *I isim* пажар; ~ *ı söndürmək* тушыць пажар, ~ *vaxtı* падчас пажару, *güclü* ~ моцны пажар; II *sifət* пажарны; ~ *nərdivanı* пажарныя драбіны, ~ *signalverməsi* пажарная сігналізацыя.

YANÍQ *I isim* 1. гар; ~ *iyi* *nax* гару, ~ *iyi gəlir* *naxne* гарам; 2. апёк; ~ *yeri* месца апёку, *birinci dərəcəli* ~ апёк першай ступені; II *sifət* 1. гарэлы, абгарэлы, прыгарэлы, падгарэлы; ~ *yeri* абгарэлае месца, ~ *çörək* падгарэлы хлеб; ◇ ~ *vermək* выклікаць зайздрасць, злосць; *süddən* ~ кволы, слабы, хваравіты.

YANIQLÍ *I sifət* 1. гарэлы, абгарэлы; 2. жаласны, тужлівы; ~ *pəğmələr* жаласныя песні; II *zərf* жаласна, горка, з горыччу; ~ *oxutmaq* жаласна сьвязаць, ~ *ağlamaq* горка плакаць; ◇ *əlindən* ~ *olmaq* мець зуб на каго.

YANILMÁQ *feil* 1. памыляцца, памыліцца, падманвацца, ашукацца; *ölçüdə* ~ памыліцца пры вымярэнні 2. абазнацца.

YANILTMÁC *isim* скорагаворка.

YANINÁ *qoşma* 1. да; *onun* ~ *getdim* пайшоў да яго, ~ *yollamaq* *kimin* адправіцца да каго; 2. побач з кім-, чым-; *öz* ~ *qoymaq* ставіць, наставіць, наклаці побач з сабой.

YANÍNCA *zərf* *və* *qoşma* побач; ~ *getmək* ісці побач.

YANINDÁ *I qoşma* 1. у, каля, ля; *evin* ~ каля дома; 2. пры; ~ *saxlamaq* трымаць пры сабе. II *zərf* побач; ~ *oturmaq* сядзець побач;

◇ ~ *dili qisa olmaq kimin* правініцца перад кім, ~ *xəcalətli olmaq kimin* быць ў абавязку ў каго, ~ *üzü qara olmaq kimin* не апраўдаць чые чаканняў.

YANINDAKÍ *sifət* 1. які знаходзіцца побач, тут побач; *təktəbin* ~ *ev* дом, які знаходзіцца побач са школай; 2. які (што) ёсць пры кім-л.; ~ *sənədlər* дакументы які (што) ёсць пры мне.

YANINDÁN *qoş.* 1. міма; *artekin* ~ *keş-tək* праходзіць міма антэкі, ~ *ötək* прайсці міма; 2. побач; *çay evin* ~ *axır* рака цячэ побач з домам; ◇ ~ *əl çəkmək* не адыходзіць.

YANLIŞ *I sifət* памылковы, няслушны, ілжывы; ~ *fikir* памылковае меркаванне, ~ *tələmatlar* няслушныя звесткі; *II zərf* памылкова, няправільна; ~ *fikirləşmək* думаць памылкова.

YAN|MÁQ *feil* 1. гарэць; *odun* ~ *ır* дрывы гараць, *lampa* ~ *ır* лямпа гарыць, *soba* ~ *ır* печ гарыць, *otaqda işıq* ~ *ır* ў накоі гарыць святло; 2. выгараць, павыгараць, павыгарваць; *əkin tatam* ~ *dı* насеў ўвесь выгарэў, *quraqlıqdan* ~ *maq* выгараць ад засухі; 3. згараць, згарэць; *raxıllıqdan* ~ *maq* згараць ад зайздрасці, *eşq oduna* ~ *maq* згараць ад кахання; ◇ *ürəyi* ~ *maq* хварэць сэрцам (душой) адчуваць жаль; *od* ~ *masa tüstü çıxmaz* няма дыму без агню; *od tutub* ~ *maq* моцна перажываць; *canı* ~ *maq* хварэць душой.

YAPALÁQ *isim* філін, пугач.

YAPIXMÁQ *feil* абмінацца, абмяцца, прымінацца, прымяцца; 2. скалдуніцца, збіцца, злямчіцца.

YAPINCI *isim* бурка; ~ *nı* сүнінə ат-*maq* накінуць бурку на плечы.

YAPİŞDIRMÁQ *feil* клеіць, склеіць, пасклеіваць; ляпіць; *vəşəqləri* ~ *skleicə* (пасклеіваць) лісты паперы, *şəkilləri* ~ *ly-niç* скрынкі.

YAPİŞIQ *sifət* прыліплы; ~ *kagız* прыліплая папера.

YAPİŞQÁN *isim* клей; *kağız* ~ *ı* папяровы клей, *dülgər* ~ *ı* сталярны клей.

YAPİŞ|MÁQ *feil* прыліпаць, прыліпнуць; *saçları alınma* ~ *ıb* валасы прыліплі да лба.

YAPON *I isim* японец, японка; ~ *lar* японцы; *II sifət* японскі; ~ *dili* японская мова, ~ *ırəyi* японскі шоўк.

YAPONCA *zərf* па-японску; ~ *oxuyub-uzmaq* чытаць і пісаць па-японску.

YAR *isim* *şair* любімы, любімая, каханы, каханая; ~ *la göriş* спатканне з каханым (каханай); ◇ *Allah yar olsun* бог у дапамогу; *nə* ~ *dan doyr*, *nə əldən qoyur* сабака на сене.

YARÁ *isim* 1. рана; ~ *nı sarımaq* перавязваць рану, *ürək* ~ *sı* душэўная рана; 2. раненне; *güllə* ~ *sı* кулявое раненне, *bıçaq* ~ *sı* нажавае раненне, *qəlrə* ~ *sı* асколачнае раненне; ◇ ~ *vurmaq* прычыніць гора, пакуты; ~ *sına duz basmaq* прычыніць моцную боль.

YARADÁN *isim* стваральнік, тварэц; ◇ *Yaradan kömək olsun* Бог у дапамогу.

YARADICI *I isim* стваральнік, тварэц; *II sifət* стваральны, творчы; ~ *ətək* стваральная праца, ~ *şəxsiyyət* творчая асоба.

YARADICILIQ *I feil* творчасць; *elmi* ~ *navukovae* творчасць, *ədəbi* ~ *litaratur* творчасць, *halq* ~ *ği* народная творчасць; *II sifət* творчы; ~ *gəcəsi* творчы вечар, ~ *əlaqələri* творчыя сувязі.

YARADIL|MAQ *feil* 1. стварацца, быць створаным кім-л.; *şahmat təktəbi* ~ *ır* ствараецца шахматная школа; 2. будавацца, быць пабудаваным, узводзіцца, быць збудаваны; *yeni şəhərlər* ~ *ır* будуюцца новыя гарады.

YARÁQ *isim* зброя; ~ *gəzdirmək* насіць зброю, ~ *götürmək* браць з сабой зброю.

YARAQLÍ *sifət* са зброяй, узброены.

YARAQSÍZ *sifət* бяззбройны, няўзброены.

YARALAMÁQ *feil* раниць, параниць; *əlını* ~ *paranıç* руку, *ayını* ~ *paranıç* мядзведзя.

YARALANMÁQ *feil* атрымліваць, атрымаць раненне; *ağır* ~ *maq* атрымаць цяжкае раненне.

YARALÍ *I sifət* ранены, паранены; ~ *əsgərlər* параненыя салдаты; ~ *əli kimin* параненая рука чыя; *II isim* ранены, паранены, параненая; ~ *ların köçürülməsi* эвакуацыя па-

ранены; \diamond ~ *yerinə toxunmaq* падзець, за-
крануць балючае месца.

YARA|MÁQ *feil* 1. быць прыдатным
быць вартым; *bu şey heç nəyə ~ir gətəy rəç*
nıkudə ne vartə; 2. падыходзіць; быць ка-
рысным; *işə ~maq* быць карысным у справе.

YARAMÁZ I *sifət* 1. нягодны; ~ *şeylər*
нягодныя рэчы; 2. непрыстойны; ~ *hərəkət*
непрыстойны ўчынак; II *isim* 1. нягоднік,
паганец; ~*m biri* ~! ах ты, нягоднік! 2. гуль-
тай, лодар; нядбайнік.

YARAMÁZLIQ *isim* 1. непрыдатнасць;
2. непрыстойнасць.

YARANÁN *isim* жывое істота, стварэнне.

YARANÍŞ *isim* з'яўленне, ўзнікненне,
зараджэнне.

YARAN|MÁQ *feil* 1. стварацца, быць
створаным; 2. складвацца, скласціся; *gərgin*
vəziyyəət ~mışdır склалася напружанае ста-
новішча; 3. зараджацца, зарадзіцца,
з'яўляцца, з'явіцца; *yeni fikir ~mışdır* зарадзі-
лася новая ідэя.

YARARLÍ *sifət* прыдатны; ~ *torpaqlar*
прыдатныя зямлі, *hərbi qulluğa* ~ прыдатны
да ваеннай службы; ~ *deyil* непрыдатны; ~
olmaq быць прыдатным.

YARARLILÍQ *isim* прыгоднасць, пры-
датнасць.

YARARSÍZ *sifət* нягодны, непрыдатны,
непатрэбны; ~ *maşınlar* непрыдатныя ма-
шыны;

YARASÁ *isim* кажан.

YARAŞDIRMÁQ *feil* лічыць, палічыць,
злічыць прыдатным; \diamond *özünə ~mataq*
liçyç nəjşəy svaygo vartəscı; *adna*
~mataq лічыць не да твару.

YARAŞÍQ *isim* 1. прыгажосць, прыго-
жасць; ~*q vertək* надаваць прыгажосць,
~*ğit itirmək* страціць прыгажосць, *xüsusi*
~*q verir* надае асабліваю прыгажосць; 2.
краса, украса; *uşaq evin ~ğidir* дзіця – краса
сям'і, *ehtiyat igidin ~ğidir* засцярога – краса
джыгіта.

YARAŞIQLÍ *sifət* 1. прыгожы; ~ *uşaq*
прыгожы дзіця, ~ *ev* прыгожы дом, ~ *paltar*
прыгожы адзенне.

YARAŞIQSÍZ *sifət* непрыгожы; ~ *oğlan*
непрыгожы хлопчык, ~ *küçələr* непрыгожыя
вуліцы.

YARAŞMÁQ *feil* 1. ісці, падыходзіць,
падысці; 2. належыць.

YARATMÁQ *feil* 1. ствараць, ства-
рыць; *şərait ~* ствараць умовы, *dərnək ~*
stvarıçyç gurtok, *obraz ~* стварыць вобраз;
2. ўсталёўваць, усталяваць; *qayda ~* ўста-
ляваць парадак, *əlaqə ~* ўсталяваць сувязь.

YARDÍM *isim* дапамога, падтрымка; *ilk*
~ першая дапамога, *təddi ~* матэрыяльная
дапамога, ~ *göstərmək* аказаць дапамогу; ~
etmək дапамагаць; ~ *almaq* атрымаваць,
атрымаць дапаможнік; ~ *əlini uzatmaq*
працягваць, працягнуць руку дапамогі.

YARDIMÇÍ *sifət* дапаможны,
падсобны, дадатковы; ~ *quğı* дапаможнае
прылада, ~ *ədəbiyyat* дапаможная літарату-
ра, ~ *təsərrüfat* дапаможная гаспадарка.

YARÍ I *isim* палавіна, палова; *pulum ~sı*
palova groyşay, *çox ~sı* больш за палову, *tən*
~sı роўна палова, ~*ya qədər* да паловы, *sək-*
kizin ~sı палова восьмага; II *zərf* напалову,
пароўну; ~ *bölmək* падзяліць пароўну; \diamond ~
yolda qoymaq кінуць на паўдарозе.

YARİAC *sifət* напаўгалодны, галадна-
ваты, амаль галадны.

YARIBAYARÍ *zərf* 1. напалам, напа-
лам, пароўну; 2. напалавіну, напалову.

YARÍ|Q *isim* шчыліна, расколіна, трэш-
чына; *divarın ~ğı* трэшчына ў сцяне, *qayanın*
~ğı расколіна ў скале.

YARIL|MÁQ *feil* 1. расколвацца, быць
расколатым; 2. прарывацца, быць парваным;
mühasirə ~dı асяроддзе прарываўся; 3. *tib.*
анатамаваць, быць анатаміраваным (*pra*
trupe); \diamond *bağrı ~maq* моцна спалохацца,
перапалохацца.

YARIM *isim* палова; *iki saat ~* два з па-
ловай гадзін, *üç kilo ~* тры з паловай кіла-
грама; *bir ~* паўтара, *ay ~* паўтара месяца.

YARIMADÁ *isim* паўвостраў; *Abşeron*
~*sı* Анішеронскі полуостров.

YARIMÁQ *feil* задавальняцца, быць за-
даволеным.

YARIMCÁN *sifət* напаўжывы, ледзь жывы, напаўмёртвы, амаль мёртвы; ~ *halda* ледзь жывы (жывым).

YARIMÇIQ *sifət* 1. няскончаны, незавершаны; ~ *iş* няскончаная праца, ~ *əşər* незавершаны твор; 2. няпоўны; ~ *vedrə* няпоўнае вядро, ~ *iş günü* няпоўны працоўны дзень; *təhsili* ~ *qoymaq* пакінуць вучобу, недавучыўся; *söhbəti* ~ *kəsmək* перапыніць гутарку.

YARIMKÜRƏ *isim* согр. паўшар'е; *şimal* (сənub, şərq, qərb) ~ *si* паўночнае (паўднёвае, усходняе, заходняе) паўшар'е.

YARIMMƏMULÁT *isim* паўфабрыкат.

YARIMMÜDAFIƏÇI *isim idm.* паўабаронца; *sol* ~ левы паўабаронца.

YARİŞ *isim* спаборніцтва; *üzgüçülük* ~ *i* спаборніцтва на плаванні, ~ *iştirakçılar* ўдзельнікі спаборніцтва.

YARIŞMÁQ *feil* спаборнічаць.

YARIMÓX *isim* tex. паўвось.

YARITMÁZ I *sifət* незадавальяючы; ~ *vəziyyət* незадавальяючы стан, ~ *iş* незадавальяючая праца; 2. нядбайны, нерушлівы; ~ *işçi* нядбайны работнік.

YARIYUXULÚ *sifət* паўсонны.

YARLÍQ *isim* ярлык.

YARMÁ I *isim* крупы; *buğda* ~ *si* пшанічная крупа; II *sifət* крупяны; ~ *siyiği* крупяная каша.

YAR|MÁQ *feil* 1. калоць, раскоळाць раскалоць; *odun* ~ калоць дровы; 2. рассякаць, рассечь; *gəmi dalğaları* ~ *irdi* карабель рассякаў хвалі; 3. прарываць, прарваць; *müdafiə xəttini* ~ *maq* прарваць лінію абароны, *mühasirəni* ~ *maq* прарваць акружэнне; 4. аперыраваць, разразаць, анатаміроваць; *xəstəni* ~ *maq* аперыраваць хворага; \diamond **artuq tamah baş** ~ *ar* прагнасьць да добра не давадзе; **bağrını** ~ перапужаць, моцна спужаць.

YARPÁ|Q *isim* ліст, лісцік; *quru* ~ *qlar* сухія лісце, *yaşıl* ~ *qlar* зялёныя лісце, *çay* ~ *ği* чайны ліст.

YARPAQLAMÁQ *feil* пакрывацца, пакрыцца лісцем.

YARPAQLÍ *sifət* 1. лісцяны, які мае лісце, лістоту; ~ *ağaclar* лісцяныя дрэвы.

YARPÍZ *isim* мята; ~ *qoxusu* пах мяты.

YAS I *isim* жалоба; ~ *saxlamaq* насіць жалобу; II *sifət* жалобны; ~ *tərasimi* жалобная цырымонія; ~ *a batmaq* быць у жалобе, пагрузіцца ў смутак.

YASÁQ I *isim* забарона; ~ *qoymaq* наклаці забарону, *dini* ~ *lar* рэлігійныя забароны; ~ *etmək* забараняць, забараніць; ~ *olmaq* забараняцца, быць забароненым. II *sifət* забаронны; ~ *işçiləri* забаронныя знакі.

YASƏMƏN I *isim* бэз; ~ *iyi* пах бэзу, ~ *rəngli* колеру бэзу; II *sifət* бэзавы; ~ *budağı* бэзавая галінка.

YASTÍ *sifət* плоскі; ~ *sahil* плоскі бераг, ~ *damlar* плоскія дахі, ~ *daş* плоскі камень.

YASTÍ|Q *isim* падушка; *tük* ~ *q* пуховы падушка; ~ *q* *üzü* навалачка; \diamond **başının altına** ~ **qoymaq** *kimin* наўмысна ўсыпляць пільнасць чыю; *supakoyvaç* каго?; **bir** ~ **ğa baş qoymaq** быць мужам і жонкай; ~ **ğınız yün-gül olsun!** хутчэйшага выздараўлення!

YASTILAMÁQ *feil* 1. сплескаць, спляскаць; 2. прымінаць, прымяць, абмінаць, абмяць, абтоптаць.

YAŞ¹ I *isim* 1. ўзрост; *bağça* ~ *i* дашкольны ўзрост, *məktəb* ~ *i* школьны ўзрост; 2. год, гады, лета; *gənc* ~ *larında* ў маладыя гады, *neçə* ~ *in var?* колькі табе гадоў?; II *sifət* узроставаы; ~ *qrup* ўзроставаы група, ~ *xüsusiyətləri* ўзроставаы асаблівасці; \diamond **ağıl yaşda olmaz, başda olar** мудрасць ў галаве, а не ў барадзе; ~ **a dolmaq** станавіцца, стаць дарослым, насталець.

YAŞ² I *isim* сляза; *göz* ~ *ları* слязы; II *sifət* 1. мокры; ~ *asfalt* мокры асфальт, ~ *dəstmal* мокры хустку; 2. вільготны; ~ *torpaq* вільготная глеба; 3. сыры; ~ *odun* сырыя дровы.

YAŞAMÁQ *feil* 1. жыць; *şəhərdə* ~ жыць у горадзе; 2. існаваць, праіснаваць; \diamond **cənbir qəlbədə** ~ жыць душа ў душы.

YAŞAR|MÁQ *feil* слязіцца, праслязіцца, заплакаць; *gözləri* ~ *ır* вочы слязіцца.

YAŞAYIŞ I *isim* 1. жыщѣ, жыщѣ-быццѣ; *gündelik* ~ *шмодзѣнная жыщѣ*, ~ *tərzi lad жыщця*; 2. побыт; *halqın* ~ *побыт народа*; II *sifət* 1. жыщѣвы; ~ *səviyüəsi жыщѣвы ўзровень*; 2. жылы; ~ *evi жылы дом*, ~ *sahəsi жылы масіў*; 3. пражытачны; ~ *minimumu пражытачны мінімум*; 4. бытавой; ~ *şəraiti бытавыя ўмовы*.

YAŞID *isim* равеснік, равесніца, аднагодак, аднагодка; ~ *olmaq быць аднагодкам, аднагодкай*, *biz* ~ *іq мы равеснікі*.

YAŞIL *sifət* зялёны; ~ *boya зялёная фарба*, ~ *rəng зялёны колер*, ~ *məşələr зялёныя лесу*.

YAŞILLAŞDIRMAQ *feil* азеляняць, азеляніць; *küçələri* ~ *азеляніць вуліцы*.

YAŞILLIQ I *isim* зеляніна; II *sifət* зялёны; ~ *sahəsi зялёны ўчастак*, ~ *təsərrüfatı idarəsi кіраванне зялёнага гаспадаркі*.

YAŞLI I *sifət* 1. пажылы, паджылы; ~ *kışilər пажылыя мужчыны*; 2. дарослы, сталы; ~ *əhali дарослае насельніцтва*; II *isim* 1. дарослы, сталы; 2. старшы.

YAŞMAQ *isim* 1. яшмак (*канец галаўнога хусткі, які зачыняе ніжнюю частку твару жанчыны*); 2. створка (*дзвярэй, акна*).

YAŞ-YAŞ *zərf* ў мокрым выглядзе, ў вільготным выглядзе.

YATACAQ I *isim* ложкак, пасцельная бялізна; *təmiz* ~ *чыстая пасцель*, *bir dəst* ~ *камлект пасцельнай бялізны*; II *sifət* 1. пасцельны; ~ *şeyləri пасцельныя прыналежнасці*; 2. спальны; ~ *kisəsi спальны мяшок*.

YATAĞAN¹ I *isim* соня; II *sifət* санлівы; ~ *uşaq санлівы дзіця*.

YATAĞAN² *isim* удаў.

YATAQ I *isim* 1. пасцель; ложкак; *rahat* ~ *q* *зручная ложкак*, ~ *ğa düştək злегчы ў ложкак (захварэць)*; II *sifət* 1. спальны; ~ *q otağı спальны пакой (спальня)*, ~ *paltarı спальнае бялізна*; 2. пасцельны; ~ *q vəziyyəti пасцельны рэжым*.

YATAQXANÁ *isim* інтэрнат; *tələbə* ~ *si студэнцікі інтэрнат*.

YATALA|Q *isim tib.* тыф; *qarın* ~ *ği бруины тыф*, ~ *q xəstəliyinə tutulmaq захварэць тыфам*.

YATILÍ *sifət* 1. ляжачы; ~ *vəziyyət ляжачае становішча*; 2. сонны; ~ *halda* ў *сонным стане*.

YATIRTMAQ *feil* 1. прымусіць заснуць, спаць; ўсыпляць, усыпіць *каго*; 2. *nəyi* *душыць*, *zduşuyt* *што*; *üsyani* ~ *здушыць паўстанне*; 3. *nəyi* ўціхаміраць, ўціхамірыць (*супакойваць, супакоіць*); *hirsini* ~ *üçü хамірыць гнеў*.

YAT|MAQ *feil* спаць; ~ *maq vaxtıdır нара спаць*, *ayıq* ~ *maq спаць чуйна*; *ürəyünə* ~ *tür* *не на душы*, *dili* ~ *tamaq ня вымаўляць*; ~ *ib qalmaq праспаць*.

YAVÁN I *sifət* 1. без іншай ежы; ~ *çörək хлеб без іншай ежы*; 2. нятлусты,arnos; ~ *ət нятлустае мяса*; II *zərf* усухамятку; *çörəyi* ~ *yetək есці хлеб усухамятку*.

YAVÁŞ I *sifət* ціхі, нягучны, нячутны; ~ *addımlarla ціхімі крокамі*; II *zərf* 1. ціха, ціхенька, цішэй, нягучна; ~ *dənizmaq гаварыць ціха*; 2. павольна, няспешна; ~ *yerimək ісці павольна*, *taşını* ~ *sürmək весці машыну павольна*.

YAVAŞCA *zərf* ціха, ціхенька; ~ *soruşmaq ціхенька спытаць*, ~ *daxil olmaq ціхенька ўвайсці*.

YAVAŞI|MAQ *feil* 1. запавольвацца, запаволіцца, замарудзіцца; 2. паніжацца, панізіцца, зніжацца, змоўкнуць (*аб голасе, гуку*); 3. заціхаць, заціхнуць, сціхаць, сціхнуць, уціхаць, уціхнуць; *ağrı* ~ *dı* *боль заціхла*, *külək* ~ *dı* *вецер уціхнуў*.

YAVAŞITMAQ *feil* 1. запавольваць, запаволіць, памяншаць; *addımlarını* ~ *запаволіць крокі*, *sürəti* ~ *запаволіць хуткасць*; 2. паніжаць, панізіць; *səsini* ~ *панізіць голас*.

YAVÁŞ-YAVÁŞ *zərf* 1. ціха, ціхенька, ціхутка, паціху; *qarını* ~ *döymək ціхенька стукаць у дзверы*; 2. павольна, нетаропка, не спяшаючыся; ~ *getmək ісці павольна*; 3. паступова, патроху, пакрыху; ~ *sönmək паступова гаснуць*, ~ *işə alımaq паступова*

прывыкаць да працы; 4. асцярожна; ~ уахіп-лаштама асцярожна падбірацца.

YAVÖR isim ад'ютант.

YAY¹ I isim лета; *bu ~ гэтым летам, ~ gəldi наступіла лета*; II *sifət* летні; ~ *ayları* летнія месяцы, ~ *tətili* летнія вакацыі.

YAY² isim лук; ◇ ~ *unu atıb, yayını gizlətmək* ня дагаворваць сутнасці чаго-л.

YAY³ I isim спружына, рысора; II *sifət* 1. спружынны; ~ *roladı* спружынная сталь; 2. рысорны; ~ *asımı* рысорная падвеска.

YAY⁴ isim mus. смык.

YAYDÁ zərf улетку, летам.

YAYIL|MÁQ feil 1. распаўсюджацца, распаўсюдзіцца, быць распаўсюджаным; *ətrafa ~maq* распаўсюдзіцца ва ўсе бакі, *dünyaya ~maq* распаўсюдзіцца па ўсім свеце; 2. расыходзіцца; *güllərin ətri otağa ~di* пах кветак разліўся па пакоі.

YAYÍM isim 1. вяшчанне; *çoxproqramlı ~* многапраграмае (шматпраграмае) вяшчанне; 2. трансляцыя; *canlı ~* прамая трансляцыя.

YAYINDIRMAQ feil 1. адцягваць, адцягнуць; *dıqqətini ~* адцягваць увагу; 2. адрываць, адарваць; *işdən ~* адарваць ад працы, *dərsdən ~* адрываць ад заняткаў.

YAYIN|MÁQ feil 1. адцягвацца, адцягнуцца; адхіляцца; *dıqqəti ~ır* яго ўвага адцягваецца; 2. ўхіляцца, ухіліцца; *məsuliyyətədən ~maq* ўхіляцца ад адказнасці, *vergıdən ~maq* ўхіляцца ад выплаты падаткаў; ◇ *gözündən tük də ~mur* ад яго вочы нічога не схавалі.

YAYLÁ isim бая **Yaylaq**.

YAYLÁ|Q isim летні пашу ў гарах; яйла; ~ *ğa köçmək* перавандраваць ў яйла.

YAYLÍ *sifət* 1. спружынны; ~ *saat* спружынныя гадзіны, ~ *tərgəzi* спружынныя вагі; 2. tex. лучковы; ~ *mişar* лучковая піла.

YAYLI|Q isim хустка; *baş ~ği* галаўны хустка, *güllü ~q* квятчасты хустка, ~ *bağ-lamaq* насіць хустку.

YAYLÍM: yayılm atəşi залп.

YAYMÁQ feil распаўсюджаць; *lotereya biletlərini ~* распаўсюджаць латарэйныя білеты, *xəstəliyi ~* распаўсюджаць хвароба.

YAZ I isim вясна; ~ *gəldi* вясна прыйшла, *erkep ~* ранняя вясна, ~ *in əvvəllərində* ў пачатку вясны; II *sifət* веснавы, вясенні, вясновы; ~ *fəslı* вясновае час, ~ *havası* вясновае надвор'е; ◇ *bir gül ilə yaz olmaz* адна ружа вясны не робіць; ~ *a çıxmaq* дажыць да вясны.

YAZÁN *sifət* пішучы.

YAZDÁ zərf вясной, вясною, увесну.

YAZI I isim 1. пісьмо, пісьменнасць, пісьменства; 2. запіс; II *sifət* пісьмовы; ~ *işləri* пісьмовыя працы, ~ *masası* пісьмовы стол; ~ *qaydaları* праваніс, ~ *taxtası* класная дошка; ◇ ~ *ya rozu yoxdur* што напісана пяром, не высечы сякерай.

YAZIÇÍ isim пісьменнік.

YAZI|Q I isim небарака, бядак, нябога; II *sifət* 1. бедны, жаласны, няшчасны; ~ *q görkəm* жаласны выгляд; 2. бяскрыўдны; ~ *q adam* бяскрыўдны чалавек; ◇ ~ *ği gəlmək* шкадаваць, пашкадаваць.

YAZILÍ *sifət* 1. пісьмовы; ~ *savab* пісьмовы адказ, ~ *imtahan* пісьмовы экзамен, ~ *şəkildə (formada)* у пісьмовай форме; 2. спісаны; ~ *kağız* спісаны папера, ~ *dəftər* спісаны сшытак.

YAZILÍŞ isim 1. напісанне; *təqalənin ~ı* напісанне артыкула, *sözlərin düzgün ~ı* правільнае напісанне слоў, *bitişik ~* злітнае напісанне; 2. запісванне; запіс; *verilişin ~ı* запіс перадачы.

YAZIL|MÁQ feil 1. пісацца, быць напісаным; *müsbət rəy ~mıdır* напісаны станоўчы водгук; 2. запісвацца, запісацца, быць запісаным; *kitabxanaya ~maq* запісацца ў бібліятэку, *qəbula ~maq* запісацца на прыём; 3. падпісвацца, падпісацца; *qəzetə abunə ~maq* падпісацца на газеты; ◇ *almına ~ıb* на лбе напісана, па волі лёсу.

YAZLÍQ *sifət* яравой; ~ *buğda* яравая пшаніца.

YAZMÁQ feil 1. пісаць, напісаць; *təktüb ~* пісаць ліст, *şeyr ~* пісаць вершы, *təqalə ~* напісаць артыкул, *elan ~* пісаць аб'яву; 2. запісваць, запісаць; *mühazirə ~* запісваць лекцыю, *söhbəti ~* запісаць гутарку; 3. вы-

пісваць, выпісаць; *resept* ~ *выпісаць рэцэпт*, *order* ~ *выпісаць ордэр*.

YEDDİ *say* 1. сем; ~ *il sem gadoŷ*, ~ *manat sem manataŷ*, ~ *saat sem gadzin*, ~ *nəfər sямёра*; *on* ~ *семнаццаць*, ~ *yüz sямсот*; 2. сямёрка; ~ *yaзмаq napісаць сямёрку*.

YEDDİNCİ *say* сёмы; ~ *tərtəbə сёмы наверх*, ~ *sinif сёмы клас*; \diamond *göyün* ~ *qatında olmaq* быць на сёмым небе.

YEDƏK *|K isim* повад, аброць; *atı ~yünə almaq* браць каня за аброць; 2. буксір; *taşıni ~уə almaq* ўзяць машыну на буксір; 3. прычэп; II *sifət* 1. буксірны; ~ *k gətisi буксірнае судна*, ~ *k qartaqı буксірны круж*; 2. прычэпной; ~ *k vaqonu прычэпной вагон*.

YEDƏKLƏMƏK *feil* браць за повад, весці на повадзе; *atı ~ весці каня на повадзе*.

YEDİRTMƏK *feil* 1. карміць, накарміць; *uşağı ~ накарміць дзіцяці*, *xəstəni ~ накарміць хворага*.

YEKDİLLİKLƏ *zərf* аднадушна, аднагалосна; ~ *bəxəntək аднадушна адобрыць*.

YEGANƏ *I sifət* 1. адзіны; ~ *oğul адзіны сын*, ~ *təqsəd адзіная мэта*, ~ *arzu адзіная мара*; 2. унікальны; ~ *nüsxə унікальны асобнік*.

YEKƏ *sifət* вялікі, буйны, грувацкі; ~ *ağac вялікае дрэва*, ~ *otaq вялікі пакой*.

YEKƏL|MƏK *feil* 1. стаць вялікім; 2. расці, вырастаць, вырасці; *o daha ~ib ən ужо вырас*.

YEKNƏSƏQ *sifət* аднастайны, манатонны; ~ *səslər манатонныя гукі*, ~ *günlər аднастайныя дні*.

YEKÜN *I isim* падрахунак; вынік; ~ *virmaq падводзіць падрахунак*; *падводзіць вынік*; II *sifət* 1. падрахунакавы; выніковы; ~ *sədvəli выніковая табліца*.

YEKUNLAŞDIRMAQ *feil* 1. подытожыць, подытожыць, подводзіць, падвесці итог; *müzakirəni ~ подытожыць абсуждзены*, *çixışları ~ подытожыць выступлення*; 2. сумміраваць; *təlumatları ~ сумміраваць донесеныя*.

YEL¹ *I isim* ветрык; II *sifət* ветраны; ~ *dəyirtanı ветраны млын*, *вятрак*.

YEL² *isim* ламота ў касцях, суставах.

YELBEYİN *I sifət* легкадумны, несур'ёзны; ~ *adam легкадумны чалавек*; II *isim* легкадумны, несур'ёзны.

YELİN *isim* вымя.

YELİNLƏ|MƏK *feil* налівацца малаком; *inək ~yir* у каровы вымя наліваецца малаком.

YELİNLİ *sifət* з поўным вымам, з вялікай колькасцю малака.

YELKƏN *isim* парус, ветразь.

YELKƏNLİ *sifət* парусны, забяспечаны парусам; ~ *qayıq парусная лодка*.

YELLƏ|MƏK *feil* 1. калыхаць, раскалыхваць, гайдаць, разгойдваць, гушкаць, пагушкаць, разгушкаць; *beşiyi ~mək пагушкаць калыска*; 2. пакруціць; *başını ~mək пакруціць галаву*; 3. махаць, памахаць; *əlini ~mək памахаць рукой*; 3. развяваць; *külək bayraqı ~dirdi вецер разывал сцяг*.

YELLƏNCƏK *isim* арэлі, калыханка, гушкалка; *uşaq ~yi дзіцячыя арэлі*, ~ *də oturmaq сядзець на арэлях*.

YELLƏN|MƏK *feil* калыхацца, раскалыхвацца, гайдацца, разгойдвацца, гушкацца, разгушкацца; *uşaqlar yelləncəklərdə ~irdilər дзеці качаліся на арэлях*, *pərdələr küləkdən ~irdi фіранкі калыхаліся ад ветру*.

YELPİK *isim* веер.

YEM *I isim* корм, фураж; ~ *tədarükü нарыхтоўка корму*, *dənli ~ збожжавы фураж*; II *sifət* кармавы, фуражны; ~ *bazası кармавая (фуражная) база*, ~ *bütünləri кармавыя расліны*, ~ *qitlği бяскорміца*; \diamond ~ *olmaq* быць, стаць здабычай; ~ *i artıq düşmək* стаць ганарыстым.

YEMƏK¹ *isim* есці, паесці; *alma ~ есці яблык*, *çörək ~ есці хлеб*, *iştahla ~ есці з апетытам*.

YEMƏK² *isim* 1. яда, ежа; *dadlı ~k смачная ежа*, *isti ~k гарачая ежа*; 2. страва; *sevimli ~k любімае страва*; *səhər ~yi сняданак*, *günorta (nahar) ~yi абед*, *aşam (şam) ~yi вячэра*, ~ *masası абедзенны стол*, ~ *borusu стрававод*.

YEMƏKXANÁ *isim* сталовая; *tələbə ~si студэнцкая сталовая*.

YEMƏLİ *sifət* ядомы, прыдатны да яды; ~ *göbələklər* ядомыя грыбы.

YEMİŞ *isim* дыня.

YEMİŞÁN *isim bot.* глог.

YEMLMƏK *feil* выкормліваць, выкарміць; *heyvanları* ~ выкормліваць жывёл.

YEMLİK *isim bot.* казлабарод.

YENƏ *zərf* 1. зноў, яшчэ, яшчэ раз; 2. зноў, ізноў.

YENİ *sifət* новы; ~ *məhsul* новы ўраджай; ~ *söz* новае слова.

YENİCƏ *zərf* нядаўна, толькі нядаўна, толькі што, толькі; *səhər* ~ *açılıb* толькі што настаў ранак.

YENİDƏN *zərf* 1. зноў, ізноў; ~ *görüsmək* сустраэцца зноў; 2. нанова; ~ *bərra etmək* нанова аднавіць; ~ *bərra etmə* рэстаўрацыя, ~ *birləşmə* ўз'яднанне, ~ *tərbiyə* перавыхаванне.

YENİDƏNQURMA *isim* 1. рэканструкцыя; 2. перабудова.

YENİLİK *isim* навіна, навізна; новаўвядзенне; *mövzünü* ~ *yi* навізна тэмы, *son ~klər* апошнія навіны, *texniki ~lərin tədbiqi* ўвядзенне тэхнічных навін.

YENİLİKÇİ *isim* наватар; *istehsalat* ~ *si* наватар вытворчасці.

YENİLİKÇİLİK I *isim* наватарства; II *sifət* наватарскі.

YENİLMƏK *feil* 1. быць пераможаным, пацярпець паразу; 2. скарацца, скарыцца, быць пакораным.

YENİLMƏZ *sifət* нязломны, непераможны, непакораны; ~ *qala* непакораная крэпасць.

YENİ-YENİ *sifət* новыя, (усё) новыя і новыя; ~ *şəhərlər* новыя гарады, ~ *nailiyyət-lər* новыя дасягненні.

YENİYETMƏ I *isim* падлетак; II *sifət* падлеткавы; ~ *ayaqqabısı* падлеткавы абутак.

YENMƏK *feil* адольваць, адолець, перамагчы, асіліць; *düşməni* ~ *adoləc* ворага (праціўніка).

YER I *isim* 1. зямля; ~ *in radiusu* радыус Зямлі, ~ *də uzanmaq* ляжаць на зямлі, ~ *ə uxişmaq* ўпасці на зямлю; 2. месца; *açıq* ~ *adкрытае* месца, *boş* ~ *вольнае* месца, *iş* ~ *i*

месца працы, *hadisə* ~ *i* месца здарэння; II *sifət* зямны; ~ *kürəsi* зямны шар.

YERALMASI *isim bax* Yerarmudú.

YERALTÍ *sifət* 1. падземны; ~ *keçid* падземны пераход, ~ *sərvətlər* падземныя багачыя; 2. грунтавы; ~ *sular* грунтавыя вады.

YERARMUDÚ *isim bot.* тапінамбур, земляная груша.

YERBƏYER *zərf* дасканала, падрабязна; ~ *etmək (eləmək)*: 1) размяшчаць, размясціць; 2) раскладваць, раскласці; ~ *olmaq*: 1) размяшчацца, размясціцца; 2) уладжвацца, уладзіцца.

YERDƏ 1. у той час, калі; калі; *yatdığım* ~ *у той час, калі я спаў*, *getdiyim* ~ *калі я ішоў*; 2. на тым месцы, дзе; там дзе; *qəsəbənin* *qurtardığı* ~ *там, дзе канчаецца пасёлак*, *məhəbbət olan* ~ *там, дзе ёсць любоў*; *oturduğum* ~ *ні з таго ні з гэтага*.

YERDƏYİŞMƏ I *isim* 1. перамяшчэнне, перастаноўка; *cisimlərin fəzada* ~ *si* перамяшчэнне целаў ў прасторы; 2. зрушэнне; ~ *qaydası* правіла зрушэння; 3. *tib.* перасадка; 4. ракіроўка (у шахматнай гульні); II *sifət* *riyaz.* перамяшчальны; ~ *qanuni* перамяшчальны закон.

YEREŞƏN *isim zool.* землярыйка.

YERİMƏK *feil* хадзіць, ступаць, ісці; ~ *yə başlamaq* пачаць хадзіць.

YERİNDƏ *zərf* 1. на месцы; ~ *oturmaq* сядзець на месцы, *əvvəlki* ~ *на* ранейшым месцы, *hadisə* ~ *на* месцы здарэння; 2. дарэчы, да месца; ~ *dedi (ən)* сказаў дарэчы; *◇* ~ *saymaq* таптацца на адным месцы; ~ *oldu kimi* заслужана каму.

YERİNDƏCƏ *zərf* 1. на месцы; ~ *donub qalmaq* замерці на месцы; 2. на тым жа месцы, там жа, прама на месцы; ~ *həll etmək* вырашыць прама на месцы.

YERİNƏ *qoş.* замест, за; *sənin* ~ *замест цябе*, *qardaşının* ~ *cavab vermək* адказаць замест брата, *üç nəfərin* ~ *işləmək* працаваць за траіх; ~ *yetirtmək* выконваць, выканаць; *◇ adam* ~ *qoytmaq* кімі ня ставіць ні ў што, не лічыць за чалавека; *dəli (axmaq, gic) yerinə qoymaq* лічыць за дурня.

YERİŞ *isim* хада, хадзба.

YERİTMÖK *feil* 1. вадзіць, вучыць хадзіць; *uşağın əlindən tutub ~ вадзіць дзіця за руку*; 2. насоўваць, насунуць, накіроўваць, накіраваць; *qoşun ~ накіраваць войскі*; 3. праводзіць, правесці; *sülh və dostluq siyasəti ~ праводзіць палітыку міру і дружбы*; 4. упырскваць, упырнуць; *dərmanı ~ упырнуць лекі*; ♦ *dediyini ~ настаяць на сваім*.

YERKÖKÜ I *isim* морква; II *sifət* маркоўны; ~ *şirəsi маркоўны сок*.

YERQAZÁN I *isim* 1. землякоп (рабочы); 2. землечерпалка (машына); II *sifət* 1. землярыйны; 2. землечарпальны.

YERLƏŞDİRMÖK *feil* 1. размяшчаць, размясціць; *qonaqları ~ размясціць гасцей*; 2. укладваць, абкласці; *şeyləri kisələrə ~ ўкладваць рэчы ў мяшкі*.

YERLƏŞ|MÖK *feil* 1. размяшчацца, размясціцца; *məktəb təzə binada ~ir школа размяшчаецца ў новым будынку*; 2. змяшчацца, змясціцца; *kitablar şkafa ~di кнігі змясціліся ў шафе*; 3. ўкладвацца, ўкласціся; *bütün paltarlar çamadana ~di ўся вопратка ўкладалася ў чамадан*; 4. знаходзіцца; *univermaq şəhərin mərkəzində ~ir універмаг знаходзіцца ў цэнтры горада*.

YERLİ I *sifət* 1. мясцовы; ~ *əhali мясцовае насельніцтва*, ~ *vaxt мясцовы час*, ~ *təbiət мясцовая друк*, ~ *sənaye мясцовая прамысловасць*; II *isim* зямляк; *o bizim ~dir ён наш зямляк*.

YERLİÇLİK *isim* месніцтва; ~ *etmək (elətmək) праводзіць лінію месніцтва*.

YERPULÚ *isim* плата за якое-л. месца.

YERSİZ I *sifət* 1. без месца; 2. *dan*. беззямельны; 3. недарэчны, бестактоўны, не тактоўны; ~ *sual недарэчнае пытанне*; II *zərf* недарэчна, не да месца, недарэчы, бестактоўна; ~ *gülmək недарэчна смяяцца*, ~ *zarafət etmək бестактоўна пажартаваць*.

YERÜSTÜ *sifət* 1. наземны; ~ *dəmiryolu наземная чыгунка*; 2. надземны; ~ *tikintilər надземныя збудаванні*.

YEŞİJK *isim* скрыня, скрынка; *boş ~k пусты скрыня*, ~*уə uğmaq збіраць ў скрыню*.

YETÖR *predik* 1. хопіць, досыць, даволі; *hamıya ~ üsüm хопіць, хопіць на ўсіх*; 2. даволі, досыць, годзе; *Yetər! Даволі!*

YETİM *sifət* сірота; ~ *qalmaq застацца сіротой*.

YETİMÇÖ *isim* сіротка, сіраціна.

YETİMLİK *isim* сіроцтва; ~*lə böyümək расці ў сіроцтва*.

YETİRİL|MÖK *feil* 1. дастаўляцца, быць дастаўленым; *məktub vaxtında ~di ліст было дастаўлена своєчасова*; 2. перадавацца, быць перададзеным; *iş sona ~di справа даведзена да канца*; *yerinə ~mək выконвацца*.

YETİRMÖK *feil* 1. дастаўляць, даставіць; 2. перадаваць, перадаць; *yerinə ~ выконваць, выканаць*.

YETİŞDİRİLMÖK *feil* 1. вырошчвацца, гадавацца; 2. разводзіцца, культывавацца.

YETİŞDİRMÖK *feil* 1. вырошчваць, гадаваць; *gül ~ вырошчваць кветкі*; 2. разводзіць; *sins inəklər ~ гадаваць пародзістых кароў*.

YETİŞ|MÖK *feil* 1. даходзіць, дайсці, даязджаць, даехаць, дабірацца, дабрацца; *mənzil başına ~ даехаць да канчатковага пункта*; 2. паспяваць, спець, высыпаваць; *üzüm ~ ib вінаград паспеў*, *taxıl hələ ~ тэўіб хлеб яшчэ не паспеў*.

YETİŞMƏMİŞ *sifət* няспелы; ~ *alma няспелы яблык*.

YETİŞMİŞ *sifət* 1. спелы, выспелы; ~ *üzüm спелы вінаград*, ~ *armud спелая груша*.

YETKİN *sifət* сталы; ~ *yaş сталы ўзрост*.

YETKİNLİK I *isim* сталасць; ~*yi сталасць думкі*; II *sifət* сталы; ~ *yaşına çatmaq дасягнуць сталага ўзросту*.

YETMİŞ *sau* семдзесят.

YETMİŞİLLİK *isim* сямідзесяцігоддзе.

YETMİŞİNCİ *sau* сямідзесяты; ~ *illər сямідзесятыя гады*.

YEYƏ *isim* напільнік.

YEYƏLƏMÖK *feil* тачыць, абточваць, абтачыць напільнікам.

YEYİCİ *sifət* едкі; ~ *qələvi едкая шчола-ч*.

YEYİL|MÖK¹ *feil* з'ядацца, быць з'едзеным.

YEYİL|MÖK² *feil* спірацца, сцерціся, працірацца, працерціся.

YEYİN *zərf* хутка, жвава, шпарка, спрытна; ~ *yerimək хутка ісці*, ~ *danişmaq гаварыць хутка*.

YEYİNTİ I *isim* 1. яда, ежа, харчаванне; ~ *məhsulları прадукты харчавання*; 2. рас-
трата, растрачаная сума, растрачанае маё-
масць; ~ *уә yol vermək дануціць растрату*;
II *sifət* харчовы; ~ *sənayesi харчовая прамыс-
ловаць*.

YEZNÖ *isim* зяць.

YƏHƏR *isim* сядло.

YƏHƏRALTI *isim* потнік, падкладка.

YƏHƏRLƏMÖK *feil* сядлаць, асяд-
лаць; *atı ~ асядлаць каня*.

YƏHƏRLİ *sifət* асядланы, з сядлом, пад
сядлом; ~ *at асядланы конь*.

YƏHƏRSİZ *sifət* рассядланы, без
сядла; ~ *at рассядланы конь*.

YƏHUDİ *isim* яўрэй, яўрэйка.

YƏHUDİCƏ *zərf* па-яўрэйску.

YƏHUDİLİK *isim* 1. іудзейства, іуда-
ізм; 2. *собр.* яўрэйства.

YƏQİN *вводн. сл.* відавочна, верагодна,
напэўна.

YƏQİNLİK *isim* дакладнасць, акурат-
насць.

YƏNİ *bağl.* гэта значыць.

YİĞCƏM *sifət* 1. кампактны; 2. парты-
тыўны; ~ *fotoaparət партатыўны фотаапа-
рат*; 3. лаканічны.

YİĞİL|MÁQ *feil* 1. збірацца, быць са-
браным; *kitablar ~mışdır кнігі сабраны, tər-
vəz ~ır агародніна збіраюцца, sənədlər ~mı-
şdır дакументы сабраны*; 2. ўкладвацца,
быць выкладзеным; *şeylər şkaflara ~ib рэчы
выкладзены ў шафах*; 3. прыбірацца, быць
прыбраным; *süfrə ~dı абрус прыбран*; ♦ *bo-
ğaza ~maq быць даведзены да крайнасці; qa-
pırlardan ~mır знікае ў суседзяў*.

YİĞİM I *isim* збор, ўборка; *məhsul ~ı*
збор ўраджаю, rəmbiq ~ збор бавоўны; II

sifət уборачны; ~ *maşını ўборачная машына*,
~ *mövsumü уборачны сезон*.

YİĞİMCİL *sifət dan.* эканомны, бера-
жлівы, ашчадны.

YİĞİN *isim* 1. куча; *daş ~ı куча камя-
нёў*; 2. стос, пачак; *kitab ~ı стос кніг*.

YİĞİNCÁQ *isim* 1. сход; ~ *keçirmək*
*праводзіць сход, hesabat-seçki ~ği спра-
ваздачна-выбарны сход*; 2. *dan.* пасяджэнне;
pövbəti ~ чарговае пасяджэнне; 3. *dan.* нара-
да; *istehsalat ~ği вытворчая нарада*.

YİĞİNTİ I *sifət* наносны, наплаўны; ~
qumlar наносныя пяскі; II *isim* 1. кучка, ад-
ходаў, адкідаў; 2. нанос, наносы.

YİĞİŞDIRMÁQ *feil* 1. збіраць, са-
браць; *kitabları ~ збіраць кнігі, qabları ~ са-
браць посуд*; 2. прыбіраць, прыбраць; *otağı ~
прыбраць пакой, süfrəni ~ прыбраць абрус*.

YİĞİŞ|MÁQ *feil* збірацца, сабрацца;
*meydana ~maq сабрацца на плошчы, dəstə-
dəstə ~maq збірацца групамі*.

YİĞMÁ I *isim* зборка; ~ *xətti лінія збо-
ркі*; II *sifət* 1. зборны; ~ *komanda зборная ка-
манда*; 2. зборачны; ~ *sexə зборачны цэх*.

YİĞMÁQ *feil* 1. збіраць, сабраць; *pal-
tarı ~ збіраць бялізну, kağızları ~ збіраць па-
перу, göbələk ~ збіраць грыбы*; 2. прыбіраць,
прыбраць; *yeri ~ прыбраць пасцель*; ♦ *ağlım
başına ~ адумацца; boğaza ~ надакучаць, на-
дакучыць*.

YİXİLİ *zərf* лежма, лежачы; ~ *qalmaq*
лежмя ляжаць; ♦ ~ *evin dirəyi апора дома*.

YİXİL|MÁQ *feil* падаць, ўпасці; *ağac-
dan ~maq ўпасці з дрэва, arxası üstə ~maq
падаць дагары*; ~ *ib qalmaq лежмя ляжаць*;
♦ *ayağına ~maq кідацца ў ногі, прыпасці да
ног*; ~ *ana qədar да ўпаду*.

YİX|MÁQ *feil* валіць, звальваць, зва-
ліць; *yerə ~maq валіць на зямлю, külək ağacı
~dı вецер наваліў дрэва*.

YIRĠALAMAQ *feil* 1. калыхаць, гай-
даць; *beşiyi ~ гайдаць калыску, başını ~ калы-
хаць галавой*; 2. трэсці; *stolu ~ трэсці стол*; ♦
*bir budaqda oturub min budağı ~maq спрача-
ючыся з адным, падзець і многіх іншых*.

YIRĠALAN|MÁQ *feil* калыхацца, покыхацца, гайдацца, пагойдвацца, кратацца; *qayıq azacıq ~irdi* лодка злёгка гайдалася.

YIRTICI I *sifət* драпежны; ~ *heyvanlar* драпежныя жывёлы; II *isim* драпежнік; звер.

YIRTÍ|Q I *sifət* парваны, падраны, дзіравы, прадзёрты, разарваны; ~ *ayaqqabi dзіравыя туфлі*; II *isim* 1. дзірка, прарэх; ~*ġi yatataq* зацыраваць дзірку.

YIRTI|MÁQ *feil* падрацца, прадрацца, падзёрціся, прадзёрціся, прадзіравіцца.

YIRT|MÁQ *feil* прадрать, прадзёрці, прадзіравіць.

YÍV *isim* 1. разьба; 2. нарэзка, нарэз.

YÍVAÇÁN I *isim* *tex.* разьбаўшчык, разьбаўшчыца; II *sifət* вінтарэзны, шрубавальны, рэзьбанаразны; ~ *alət rэзьбанаразны інструмент*.

YÍVLİ *sifət* 1. наразны; ~ *tüfəng* наразная стрэльба; 2. разьбовы, разьбярыны; 3. шрубавы; ~ *boru* шрубавая труба.

YÍYĒ *isim* 1. гаспадар; *ev ~si* гаспадар дома; 2. уладальнік; *taşın ~si* уладальнік машыны.

YÍYƏLƏNMƏK *feil* авалодваць, авалодаць, завалодваць, завалодаць; *tənzilə ~ завалодаць кватэрай*, *əraziyə ~ завалодаць тэрыторыяй*, *biliklərə ~ авалодваць ведамі*.

YÍYƏSİZ *sifət* 1. безгаспадарны, нічый; ~ *ətlak* безгаспадарная маёмасць; 2. бездоглядны; ~ *uşaq* бездоглядны дзіця; 3. беспрытульны, бяздомны; ~ *it* бяздомная сабака; ~ *qalmaq*: 1) застацца без гаспадара; 2) застацца без нагляду; ~ *deyil*: 1) не безгаспадарны; 2) не беспрытульны.

YÍYƏSİZLİK *isim* 1. адсутнасць ўладальніка, гаспадара; 2. бездагляднасць, адсутнасць нагляду; ~ *ucundan* з-за адсутнасці гаспадара.

YOD I *isim* ёд; ~ *sürtmək* змазаць ёдам; II *sifət* ёдны; ~ *məhlulu* ёдны раствор.

YODLAMÁQ *feil* змазаць ёдам; *yaranı ~* мазаць ёдам рану.

YODSÚZ *sifət* без ёду.

YOĠUN *sifət* тоўсты; ~ *borular* моўстыя трубы, ~ *kəndir* моўстая вяроўка, ~ *barmaqqlar* моўстыя пальцы.

YOĠUNLÚ|Q *isim* 1. таўшчыня; *tirin ~ġi* таўшчыня бервяна; 2. паўната; *qolun ~ġi* паўната рук; *barmaq ~ ġunda* таўшчыня з палец.

YOĠURMÁQ *feil* мясіць, замясіць; *xəmir ~* мясіць цеста, *palçıq ~* мясіць гліну.

YOX *ədat* 1. няма; *kitabım ~dur* у мяне няма кнігі; 2. не; *səhər yox, axşam* не раніцай, а ўвечары, *qardaşım yox, bacım* охуіур вучыцца не брат, а сястра.

YOXLAMÁ I *isim* праверка; ~ *aktı* акт праверкі, ~ *aparmaq* праводзіць праверку; 2. выпрабаванне, апрабаванне; 3. рэвізія; II *sifət* кантрольны, праверачны; ~ *təntəqəsi* кантрольны пункт, ~ *işi* кантрольная работа.

YOXLAMÁQ *feil* 1. правяраць, правярыць; *şikayəti ~* правярыць скаргу, *yazı işlərinə ~* правярыць пісьмовыя працы, *basarığını ~* правярыць здольнасці; 2. аглядаць, агледзець; *ərazini ~* аглядаць мясцовасць, *xəstəni ~* аглядаць хворага.

YOXLAYICÍ *isim* 1. кантралёр; 2. *dan* рэвізор;

YOXLÚ|Q *isim* 1. нябыт, небыццё; 2. адсутнасць; *vaxtın ~ġi* адсутнасць часу.

YOXSÁ *bağl.* 1. іначай, інакш, а то, у адваротным выпадку; *qalın geyin, ~ xəstə-lənpərsən* апраніся цяплей, а то захварэеш; 2. ці, або, альбо; *bu əmrdir ~ xahiş? gəta* – загад ці просьба?

YOXSÚL *sifət* бедны; ~ *ailə* бедная сям'я.

YOXSULLÚQ *feil isim* беднасць, бяднота, нястача; ~ *içərisində* у заштам жыць у беднасці; ~ *eyib deyil* беднасць не загана.

YOXÚŞ *isim* ўздым; *dik ~* круты ўздым.

YOL I *isim* дарога, шлях; *dağ ~* горная дарога, *torpaq ~* грунтавая дарога, ~ *çəkmək* пракласці дарогу; II *sifət* дарожны; ~ *paltarı* дарожны касцюм, ~ *nişanı* дарожны знак.

YOLAĠÁ *isim* брамка.

YOLÇÚ¹ *isim* 1. падарожны, падарожнік, падарожная, падарожніца; 2. вандроўнік, вандроўніца, багамолка; 3. прахожы; \diamond ~ *yolda gərək* падарожніку - знаходзіцца ў шляху; *bir yolun ~su olmaq* быць заадно з кім.

YOLÇÚ² *isim, dan.* жабрак, жабрачка.

YOLDÁŞ *isim* таварыш; *iş ~ı* таварыш на працы, *məktəb ~ı* школьны таварыш; \diamond *həyat ~ı* жонка, муж; *yol ~ı* спадарожнік.

YOLDAŞLI *zərf* 1. з таварышам; 2. з кім-л. разам; ~ *getmək* пайсці разам.

YOLDAŞLIQ *I isim* таварыства; ~ *etmək* вадзіць дружбу; *II sifət* таварыскі; ~ *münasibətləri* таварыскія адносіны, ~ *məhkəməsi* таварыскі суд, ~ *görüşü* таварыская сустрэча.

YOLLAMÁQ *feil dan.* пасылаць, паслаць, адпраўляць, адправіць; *məktub ~* пасылаць ліст, *oxumağa ~* пасылаць вучыцца, *salat ~* паслаць прывітанне.

YOLLANMÁQ *feil dan.* адправіцца, пайсці; *məktəbə ~* адправіцца ў школу.

YOLMAQ *feil* аскубаць, аскубваць, абскубаць, абскубваць; *toyuğu ~* абскубваць курыцу, *saçını ~* аскубаць валасы.

YOLUXDURMÁQ *feil* заражаць, заразіць; *qripə ~* заразіць грыпам.

YOLUXMAQ¹ *feil* заражацца, заразіцца; *qripə ~* заразіцца грыпам.

YOLUXMAQ² *feil* наведваць, наведаць, даведвацца, даведацца, праведваць, наведваць; *xəstəni ~* наведваць хворага, *anasını ~* наведваць маці.

YOLUXUCÚ *sifət tib.* заразны, заразлівы, інфекцыйны; ~ *xəstəliklər* інфекцыйныя хваробы.

YOLÚQ *sifət* ашчыпаны, абшчыпаны, аскубены, пааскубаны; ~ *toyuq* аскубеныя курыца.

YOLUNDÁ *q o ş.* за; *azadlıq ~* за свабоду, *sənin ~* за цябе, *dost ~* за друга.

YOLUNMÚŞ *sifət* абшчыпаны, вышчыпаны, абскубены, выскубены.

YOLÜSTÜ *zərf* па дарозе, па шляху; ~ *çörək almaq* купіць хлеб на шляху.

YOLVERİLMƏZ *sifət* недапушчальны, недазвольны; ~ *hərəkət* недазвольны ўчынак.

YONCÁ *isim bot.* люцэрна; 2. канюшына.

YONCALÍQ *isim* 1. люцэрновы поле; 2. канюшынавы поле.

YONQÁR *isim* 1. пілавінне, апілкі; 2. стружка, габлюшка.

YONMÁQ *feil* 1. габляваць, абгабляваць, стругаць, абстругаць, часаць, абчасаць, склодаваць; *daşı ~* часаць камень, *taxtayı ~* габляваць дошку; 2. вастрыць, завострываць, завастрыць; *karandaşı ~* завастрыць аловак.

YONÚLMAMIŞ *sifət* неачэсаны; ~ *taxta* неачэсаная дошка.

YONULMÚŞ *sifət* часаны, струганы, габляваны; ~ *daş* часаны камень.

YORĖÁ *I isim* 1. інахадзь; 2. інаходзец; *II zərf* рысся; ~ *getmək* ісці рысся.

YORĖALAMÁQ *feil* ісці інахаддзю.

YORĖÁN *isim* коўдра; *sırıqlı ~* падшываная коўдра, *uyn ~* ваўняная коўдра; \diamond *ayağını yorĖanına görə uzatmaq* на адзёжы працягваў ножкі.

YORĖÚN *sifət* стомлены; ~ *görünmək* мець стомлены выгляд.

YORĖUNLUQ *isim* стомленасць, стома; ~ *hissi* пачуццё стомленасці.

YORMÁQ *feil* утамляць, стамляць, таміць, змарыць.

YORUCÚ *sifət* нясперпны, нудны, утомны, стомны, знясільваючы; ~ *yol* стомная дарога, ~ *mənzərə* утомная карціна.

YORÚLMADAN *zərf* 1. нястомна, без стомы; ~ *axtarmaq* шукаць без стомы, ~ *işləmək* нястомна працаваць; 2. няспынна, безуцешна, нястомна, няўрымсліва; ~ *mübarizə* арартақ няспынна змагацца.

YORULMÁQ *feil* стамляцца, стаміцца, утамляцца, утаміцца; здарожвацца, здарожыцца *yolda ~* стаміцца ў дарозе, *bərk ~* моцна стаміцца.

YOSÚN *isim* водарасць, багавінне.

YOVSÁN *isim bot.* палыні.

YOVUŞ|MÁQ *feil* 1. збліжацца, зблізіцца; 2. звыкацца, звыкнуцца.

YOZMÁQ *feil* тлумачыць, вытлумачыць; *уххипи* ~ тлумачыць сон.

YÖN *isim* твар; ~*ü* *mənə tərəf* тварам да мяне.

YÖNDÖM *isim* выгляд, знешнасць.

YÖNDƏMSİZ *sifət* брыдкі, няскладны; нязграбны; ~ *görkəm* няскладны выгляд, ~ *yeri* нязграбная хада.

YÖNƏLMƏK *feil* накіроўвацца, накіравацца, скіроўвацца, ўзяць напрамак; *qarıya sarı* ~ накіроўвацца ў бок дзварэй, *dayana-sağa sarı* ~ накіроўвацца да прыпынку.

YÖNƏLTMƏK *feil* накіроўваць, накіраваць; звяртаць, звярнуць; наводзіць, наведці; *topları* ~ наводзіць прылады, *dıqqətini* ~ накіроўваць увагу, *düz yola* ~ накіроўваць на шлях праўдзівы.

YÖNLÜ *sifət* 1. добры, прыдатны; ~ *geyit* добрая адзенне, ~ *hesab elmək* лічыць годным.

YUBADIL|MÁQ *feil* затрымлівацца, зацягвацца, падвяргацца затрымкі; *məlumat* ~*ır* данясенне затрымліваецца, *qəsdən* ~*maq* наўмысна затрымлівацца.

YUBANDIRMÁQ *feil* затрымліваць, затрымаць; *təmiri* ~ затрымаць рамонт, *işi* ~ затрымаць справу, *taaşı* ~ затрымаць зарплату.

YUBAN|MÁQ *feil* 1. спазняцца, спазніцца; *təyyarə* ~*ır* самалёт спазняецца; 2. затрымлівацца, затрымацца; *işdə* ~*maq* затрымацца на працы, *yolda* ~*maq* затрымацца ў дарозе.

YUBATMÁQ *feil* затрымліваць, затрымаць; *səfəri* ~ затрымаць паездку, *savabı* ~ затрымаць адказ.

YUXÁ *I isim* юха, лаваш; ~ *yaumaq* раскачаць юху.

YUXARIDÁ *zərf* 1. угары, уверсе; 2. наверхсе; 3. вышэй; ~ *deyildiği kimi* як было сказана вышэй.

YUXARIDAKÍ *sifət* верхні; ~ *yeşik* верхні скрыню.

YUXARIDÁN *zərf* 1. зверху; ~ *yerə baxmaq* глядзець на зямлю зверху, *su* ~ *töküllür* вада льецца зверху; 2. звысоку, з пагардай; ~

baxmaq kimi глядзець на каго звысоку; ◊ ~ *danışmaq* навывшаць голас; ~ *aşağıya qədər* зверху данізу.

YUXARIYÁ *zərf* 1. наверх, угору; ~ *qalxmaq* падымацца наверх, ~ *baxmaq* глядзець угору; 2. увысь, увывшыню; ~ *uçmaq* ўзляцець увысь; ~ *doğru* дагары, *aşağıdan* ~ знізу ўверх.

YUXÚ *I isim* сон; *şirin* ~ салодкі сон, ~*ya getmək* апускацца ў сон; *II sifət tıbb* 1. сонны; ~ *arteriyası* сонная артэрыя; 2. снатворны; ~ *dərmanı* снатворны прэпарат; ~*ya qalmaq* праспаць, ~*dən* оуаптач прачнуцца; ◊ ~*sunda ilan-qurbağa görmək* бачыць кашмарныя сны; ~*n* (~*nuz*) *şirin olsun* прыемнага сну; ~*su ərsə* (*göyə*) *çəkilmək* пазбавіцца сну; ~*su gəlir* хіліць да сну; ~ *çin çıxdı* сон у руку.

YUXULAMÁQ *feil* засынаць, заснуць.

YUXULÚ *I sifət* сонны; ~ *gözlər* сонныя вочы, ~ *vəziyyətdə* ў сонным стане; *II zərf* 1. санліва; 2. сонна.

YUXUSÚZ *I sifət* бяссонны; ~ *gecələr* бяссонныя ночы; *II zərf* бяссонна; ~ *qalmaq* застацца без сну; *səhəri* ~ *açmaq* ня заплюшчыць вачэй да рانیцы.

YUXUSUZLÚQ *isim* бяссонніца.

YULÁF *I isim* авёс; *II sifət* аўсяны.

YU|MÁQ¹ *feil* 1. мыць, вымыць, памыць; *qab-qacağı* ~*maq* мыць посуд, *əlini* ~*maq* мыць рукі; 2. прамываць, прамыць; 3. сціраць, памыць; *ağları* ~*maq* памыць бялізну; ◊ *günahını* ~ змываць грахі; *əl əli* ~*yar*, *əl də üzü* рука руку мые; *öz qanı ilə* ~*maq* змываць (змыць) сваёй крывёй.

YUMÁ|Q² *isim* клубок; *bir* ~ *sap* адзін клубок німак.

YUMAQLAMÁQ *feil* змотваць, скруціць, паскручваць ў клубок; *ipi* ~ зматаць пражу.

YUMALAMÁQ *feil* 1. катить; *şalbanı* ~ каціць бярвяно; 2. скочваць, скаціць; *dağdan daş* ~ скочваць з гары камень.

YUMALAN|MÁQ *feil* 1. каціцца; *daş* ~*ır* камень каціцца; 2. скочвацца, скаціцца;

dərəyə ~ *қаңицца ү яр*; 3. куляцца, перакуль-
вацца; *otun üstündə* ~ *куляцца на траве*.

YUMMÁQ *feil* стульваць, стулиць,
сплюшчваць, заплюшчваць, заплюшчыць,
закрываць, закрыць (*вочы, рот*); \diamond *ağzını* ~
kimin *закрыць рот каму, qulaqlarını* ~
затыкаць, заткнуць вушы; *göz* ~ *nəyə*
закрываць вочы на што.

YUMRÚ *sifət* круглы; ~ *boru* *круглая*
труба, ~ *uanaqlar* *круглыя шчокі*, ~ *cisimlər*
круглыя цэлы.

YUMRÚ|Q *I isim* 1. кулак; ~ *göstərmək*
паказаць кулак; 2. ўдар кулаком, кухталь,
грымак; *II sifət* кулачны; ~ *q davası* *кулачны*
бой; \diamond ~ *ğū altuna salmaq kimi* *биць кулакамі*
каго; ~ *ğunu sinəsinə (döşünə) döymək* *биць*
сябе ў грудзі; ~ *davasına çıxmaq* *выходзіць*
на кулачкі, ўступаць у кулачны бой.

YUMRUQLAMÁQ *feil* биць, удараць
кулаком.

YUMRULAMAQ *feil* 1. рабіць, зрабіць
круглым, круглиць, акруглиць, акругляць; 2.
згамтаць; *kağızı* ~ *згамтаць паперу*.

YUMŞAQ *sifət* мяккі; ~ *kürsü* *мяккае*
крэсла, ~ *saçlar* *мяккія валасы*.

YUMŞAQLÍQ *isim* 1. мяккасць; 2. рых-
ласць.

YUMŞALDICÍ *I sifət* 1. памякчальны,
змякчальны, размякчальны; ~ *krem* *змяк-*
чальны крэм; 2. разрыхляльны; ~ *taşın* *раз-*
рыхляльная машына.

YUMŞAL|MÁQ *feil* мякчэць, памяк-
чэць, змякчыцца; *dəri* ~ *ib* *скура змякчылася*
(памякчэла), *ürəyi* ~ *di kimin* *сэрца памякчэў*
у каго, iqlim ~ *ib* *клімат памякчэў*.

YUMŞALTMÁQ *feil* 1. размякчаць,
змякчыць; *gönü* ~ *змякчыць скуру, ürəyini* ~
змякчыць сэрца; 2. рыхляць, разрыхляць,
разрыхліць, узрыхляць (*аб зямлі*).

YUMULMÁQ *feil* закрыцца, сплюш-
чыцца, заплюшчыцца (*пра вачах*).

YUMURTÁ *I isim* яйка; *toyuq* ~ *si* *куры-*
нае яйка, təzə ~ *свежае яйка, soyutma* ~ *ва-*
ранае яйка; *II sifət* яечны; ~ *ağı* *яечны бялок*,
~ *sarısı* *яечны жаўток*.

YUMURTALÍ *sifət* з яйкам; ~ *xörək*
страва з яйкам.

YUMURTALÍ|Q *I isim* 1. *anat.* яечнік;
2. *bot.* завязь; ~ *yuvası* *гняздо завязі*; *II sifət* *a*
n a t. яечнікавы; ~ *kisəciyi* *яечнікавая торба*.

YUMURTLAMÁQ *feil* несці, знесці
яйкі; несціся (знесціся), класці яйкі.

YUN *I isim* шэрсць, воўна; *qoyun* ~ *и*
авечая воўна; *II sifət* шарсцяны, ваўняны; ~
əlcəklər *ваўняныя пальчаткі*, ~ *corablar* *ваў-*
няныя шкарпэткі.

YUNÁN *I isim* грэк, грачанка; ~ *lar* *грэ-*
кі; *II sifət* грэцкі; ~ *dili* *грэцкі мову*, ~ *ədəbiy-*
uatı *грэцкая літаратура*.

YUNÁNCA *zərf* па-грэцку; ~ *danışmaq*
гаварыць па-грэцку.

YUNÇULÚQ *I isim* 1. шарсцяная пра-
мысловасць; *II sifət* шарсцяны; ~ *təsərrüfatı*
шарсцяная гаспадарка.

YUNLÚ *sifət* шарсцісты; ~ *qoyunlar*
шарсцістыя авечкі.

YURD *isim* 1. ачаг; *doğta* ~ *роднай*
ачаг; 2. жыллё, дом; *köhnə* ~ *старое жыллё*,
ata ~ *и бацькавая хата*; 3. радзіма, айчына,
край; *azad* ~ *свабодны край*, *ata-baba* ~ *и ра-*
дзіма продкаў.

YURDDÁŞ *isim* зямляк, зямлячка;
суайчыннік, суайчынніца.

YURDSÚZ *I sifət* 1. беспрытульны, бяз-
домны; ~ *uşaqlar* *бяздомныя дзеці*; 2. бяз-
родны, невядомага паходжання; 3. беспры-
тульны; *II isim* бяздомны чалавек; бадзяга,
вандроўнік; ~ *almaq* *астацца без прытулку*.

YUVÁ *isim* 1. гняздо; ~ *qırmaq* *віць*
гняздо, quş ~ *si* *птушынае гняздо*; 2. нара,
логава, логвішча, берлога; *tülkü* ~ *si* *лісіная*
нара, qurd ~ *si* *ваўчынае логаво*.

YUVARLÁQ *sifət* акруглены; ~ *rəqətlər*
акругленыя лічбы.

YUYUCÚ *sifət* 1. прамыўны; ~ *maye*
прамыўная вадкасць; 2. мыйны; ~ *vasitələr*
мыйныя сродкі.

YUYUL|MÁQ *feil* мыцца, быць памы-
тым, вымытым; *qab-qacaq* ~ *di* *пасуда вымы-*
та, tərtəmiş ~ *maq* *быць чыста вымытым*.

YÜK I *isim* 1. груз; ~ *qaldırmaq* падняць груз, ~ *aparmaq* несці груз, ~ *ün daşınması* перавозка грузу; 2. цяжар; *böyük* ~ велізарны цяжар; II *sifət* 1. грузавы; ~ *taşını* грузавая машына; 2. таварны; ~ *vaqonu* таварны вагон, ~ *qatarı* таварны цягнік.

YÜKLMƏK *feil* грузіць; *taşınları* ~ грузіць машыны, *vaqonları* ~ грузіць вагоны.

YÜKLÜ *sifət* гружаны, з грузам; ~ *taşınlar* гружаны машыны.

YÜKSƏK I *sifət* 1. высокі; ~ *dağ* высокая гара, ~ *qiyətət* высокая ацэнка, ~ *vəzifə* высокая пасада; 2. вышэйшы; ~ *tükəfat* вышэйшая ўзнагарода, ~ *rütbə* вышэйшы чын; II *zərf* высокая; ~ *qiyətləndirmək* высока цаніць.

YÜKSƏKDƏN *zərf* 1. высока; ~ *uçur* высока ляціць; 2. гучна, голосна; ~ *oxumaq* гучна чытаць, ~ *dənışmaq* гучна казаць; \diamond ~ **бахтаq** глядзець нагардліва; ~ **getmək** зазнацца, зафанабэрыцца, заганарыцца.

YÜKSƏKLİK *isim* вышыня; ~ *uqalxmaq* падняцца на вышыню, *uçuş* ~ *yi* вышыня палёту.

YÜKSƏLİŞ *isim* 1. ўздым; *iqtisadi* ~ эканамічны ўздым; 2. рост; *tədnəniyyətin* ~ *i* рост культуры, *tənvə* ~ духоўны рост.

YÜKSƏLMƏK *feil* павышацца, павысіцца; *təhsuldarlıq* ~ *ir* павышаецца прадуктыўнасць, *təzyiq* ~ *ir* павышаецца ціск.

YÜKSƏLTMƏK *feil* 1. павышаць, павысіць, узняць, падняць; *ətək təhsuldarlığıni* ~ павышаць прадукцыўнасць працы; 2. ўзвышаць, узвысіць, узняць, узнесці; *adını* ~ узвысіць імя.

YÜKSÜZ *sifət* 1. без грузу, не нагружаны; ~ *xətt* не нагружаная лінія; 2. парожні; ~ *yüriş* парожні прабег.

YÜNGÜL I *sifət* лёгкі; ~ *iş* лёгкая праца, ~ *təsələ* лёгкая задача, ~ *səza* лёгкае пакаранне, ~ *qazanc* лёгкі заробак; ~ *atletika* лёгкая атлетыка, ~ *çəki* лёгкі вага, ~ *tusiqi* лёгкая музыка; II *zərf* лёгка; ~ *qaçmaq* лёгка бегаць, ~ *yerimək* лёгка хадзіць, ~ *nəfəs almaq* дыхаць лёгка.

YÜNGÜLCƏ *zərf* лёгка, лёгенька, злёгка, ледзь прыкметна; ~ *baş əutmək* злёгка нахіліць галаву, ~ *axsamaq* злёгка кульгаць.

YÜNGÜLLƏŞMƏK *feil* палягчацца, палегчыцца; *yükü* ~ *di* груз палегчыўся, *xəstənin vəziyyəti* ~ *di* стан хворага палегчыўся.

YÜNGÜLLÜK *isim* лёгкасць.

YÜRÜŞ *isim* паход.

YÜYƏN *isim* 1. аброць; 2. повад, павадок; *atın* ~ *indən tutmaq* трымаць каня за повад.

YÜYƏNLƏMƏK *feil* забрытаць, надзяваць аброць; *atı* ~ забрытаць каня.

YÜYÜRMƏK *feil* бегчы.

YÜZ *say* сто; ~ *manat* сто манатаў, ~ *nəfər* сто чалавек, ~ *metr* сто метраў, ~ *yaşında* ва ўзросце за сто гадоў; \diamond ~ **yerə bölünmək** разарвацца на часткі; ~ **yerə yozmaq** гадаць, прыкідваць; ~ **ölç, bir biç** сем разоў адмераі, адзін раз адрэж; ~ **fikir bir borcu ödəməz** ніякімі думамі ня аплаціш; ~ **eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır** лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць.

YÜZİLLİK I *isim* стагоддзе; *şəhərin* ~ *yi* стагоддзе горада; II *sifət* 1. стогадовы; ~ *kralid* стогадовы дуб, ~ *k* *yubiley* стогадовы юбілей; 2. векавы; ~ *ənənələr* векавыя традыцыі.

YÜZLƏRCƏ *isim* сотні.

YÜZLÜK *isim* сотня (сторублёўка).

YÜZÜNCÜ *say* соты; ~ *tamaşa* соты спектакль, *qəzetin* ~ *sayı* (*nömrəsi*) соты нумар газеты.

YÜZ-YÜZ *zərf* па сто; ~ *uyğmaq* складаць па сто.

- Z -

ZABÍT I *isim* афицэр; II *sifət* афицэрски; ~ *rütbəsi афицэрске* званне.

ZADƏGÁN *isim* арыстакрат.

ZAGĖ *isim* 1. *kim*. купарвас; 2. паліроўка.

ZAGÁ *isim* 1. пяхора; грот; *buzlaq ~sı* ледніковы грот; 2. бярлога; *ауі ~sı* мядзведжая бярлога.

ZAGCÁ *isim* грак.

ZAG-ZAG: ~ *əsmək* дрыжаць, трэсціся, калаціцца, млецць, заміраць, трымцець.

ZAHÍ *isim* парадзіха.

ZAHİRİ *sifət* вонкавы, знадворны; знешні; ~ *gözəllik* вонкавая прыгажосць, ~ *oxşarlıq* знешняе падабенства.

ZALIMLÍQ *isim* дэспатызм, тыранія, бязлітаснасць, лютасць, жорсткасць.

ZAMÁN I *isim* час; ~ *vahidi* адзінка часу, *uzun ~ doǵı* час, *son ~lar* ў апошні час, *уахп ~larda* ў бліжэйшы час, *dilç. indiki* ~ цяперашні час, *keçmiş* ~ прайшлы час, *gələcək* ~ будучы час, ~ *zərfl* прыслоўе часу; II *sifət* часавы; ~ *şəkilçiləri* часавыя афіксаў; \diamond *eyni ~da* адначасова, *bir ~lar* некалі, калісьці, калісь.

ZAMÍN *isim* паручыцель, паручыцелька; ~ *olmaq* паручацца, паручыцца, ~ *ə götürmək* браць, узяць на парукі.

ZAMİNLİK *isim* паручыцельства, парука.

ZANBÁ|Q *isim* лілея; *su ~ǵı* жоўты гарлачык, *aǵ ~* белы гарлачык.

ZARAFÁT *isim* жарт; *bir aprel ~ı* першаакрасавіцкі жарт, *kobud ~* грубая жарт, *şən ~* весёлая жарт; ~ *elmək* жартаваць; ~ *a salmaq* звярнуць жартам; *doǵru sözü ~a salıb deyərlər* у кожным жарце ёсць доля праўды.

ZARAFATÇÍL *isim* жартаўнік, жартаўніца.

ZARAFÁTLA *zərf* жартуючы, жартам; ~ *dəmək* жартам казаць.

ZARAFATSÍZ *zərf* ня жартам, без жартаў, сур'эзна.

ZARIMÁQ *feil* ныць.

ZARINCÍ *sifət* зняможаны, знясілены, вельмі стомлены.

ZAT *isim* 1. род; паходжанне; 2. асоба, індывідуум; 3. сутнасць; ~ *ına bələd olmaq* ведаць радавод.

ZAVÁL *isim* 1. няшчасце, бяда, гора, бедства; 2. смерць, пагібель; 3. пакута; ~ *vurtaq* нішчыць, зазубіць, ~ *uoxdur* ніякая небяспека не пагражае.

ZAVALLÍ I *sifət* няшчасны, нешчаслівы; бедны, варты жалю; ~ *qızıǵaz* бедная дэвчурка; II *isim* няшчасны, няшчасная; небарака.

ZAY I *sifət* 1. прапалы, сапсаваны; 2. іqt. бракаваны; ~ *məhsul* бракаваная прадукцыя; II *isim* брак; ~ *etmək* псаваць, сапсаваць, прыводзіць, ~ *olmaq* псавацца, сапсавацца.

ZEHİN *isim* памяць; *uaxşı ~ni olmaq* мець добрую памяць.

ZEYTÚN I *isim* аліва, масьліна; ~ *ətmək* пасадыць алівія; ~ *uǵtaq* збіраць алівія; II *sifət* аліўкавы; ~ *aǵacı* аліўкавы дрэва, ~ *yaǵı* аліўкавы алей.

ZƏBT *isim* захоп; ~ *etmək* захапіць.

ZƏDƏ *isim* пашкоджанне; ~ *vurtaq* пашкоджваць, пашкодзіць; *zədə almaq* атрымаць траўму.

ZƏDƏLƏMƏK *feil* псаваць, пашкоджваць, пашкодзіць.

ZƏDƏLƏNMƏK *feil* пашкоджвацца, пашкодзіцца.

ZƏDƏLİ *sifət* пашкоджаны; ~ *yer* пашкоджанае месца.

ZƏFƏR *isim* 1. перамога; ~ *günü* дзень перамогі; 2. трыумф.

ZƏFƏRÁN I *isim* шафран.

ZƏFƏRANLÍ *sifət* шафранавы, з шафранам; ~ *plov* шафранавы плоў (плоў з шафранам).

ZƏHƏR I *isim* яд, атрута; *ilan ~i* змяіны яд, ~ *ıstək* прыняць яд, ~ *vertək* атручваць, атруціць.

ZƏHƏRLƏMƏK *feil* атручваць, атруціць, труціць: 1. *рабіць, зрабіць атрутнымым; сиуи ~ атручваць ваду, havanı ~ атручваць наветра; 2. пазбаўляць, пазбавіць радасьці; həyatını ~ атруціць жыццё; 3. зьнішчаць, умершляць атрутай; siçanları ~ труціць мышэй, tarakanları ~ труціць прусакаю.*

ZƏHƏRLƏNMƏK *feil* атручвацца, атруціцца; *bahıdan ~ атруціцца рыбаі, дэт qazından ~ атруціцца ўгарным газам.*

ZƏHƏRLƏYİCİ *sifət* атрутны; ~ *maddələr атрутныя рэчывы.*

ZƏHƏRLİ *sifət* ядавіты, атрутны; ~ *bitkilər атрутныя расліны, ~ ilanlar атрутныя змеі, ~ göbələklər атрутныя грыбы, ~ maddələr атрутныя рэчывы.*

ZƏHƏRLİLİK *isim* ядавітасць, атрутнасць.

ZƏHƏRSİZ *sifət* неядавіты, неатрутны; ~ *ilanlar неядавітыя змеі.*

ZƏHM *isim* 1. значнасць, паважнасць; 2. жаж; *◇ ~i basmaq прыходзіць, прыйсці ў жах.*

ZƏHMƏT *isim* праца; *ağır ~ цяжкая праца; ~ vermək турбаваць, непакоіць; ◇ ~ olmasa (olmazsa) калі цябе (вас) не абцяжарыць, працу; ~ çəkmək працаваць; ~ çəkmə (çəkməyin) не турбуіся (не турбуіцеся).*

ZƏHMƏTKƏŞ *I isim* 1. працаўнік, працаўніца, працавік, працавічка; 2. працоўны; *II sifət* працоўны; ~ *ailə працоўная сям'я, ~ kütlələr працоўныя масы.*

ZƏHMƏTLİ *sifət* 1. працаёмкі; ~ *iş працаёмкая праца; 2. клопотны, клопатлівы.*

ZƏHMƏTSEVƏN *I isim* працаўнік, працавік; *II sifət* працавіты; ~ *xalq працавіты народ.*

ZƏHMLİ *sifət* навадны жаж, вялікі; ~ *görkəm вялікі выгляд, ~ baxış вялікі погляд.*

ZƏHRİMƏR *isim* яд, атрута.

ZƏİF *I sifət* слабы, нядужы; невялікі; ~ *uşağ слабае (нядужае) дзіця, ~ şagird слабы вучань ~ külək невялікі вецер; II zərf* слаба; ~ *eşitmək слаба чуць, ~ görtmək слаба бачыць; ◇ ~ damarını tutmaq знайсці слабую струну; ~ yeri слабое месца; ахілесавы пята.*

ZƏİFLƏMƏK *feil* слабець, аслабець; *xəstə çox ~yib хворы вельмі аслабеў, külək ~di вецер аслабеў.*

ZƏİFLƏTMƏK *feil* аслабляць, аслабіць; *orqanizmi ~ аслабіць арганізм, təzyiği ~ аслабіць ціск, nəzarəti ~ аслабіць кантроль.*

ZƏİFLİK *isim* слабасць; *küləyin ~yi* слабасць ветру, *səhhətin ~yi* слабасць здароўя, *~k hiss etmək* адчуваць слабасць, ~ *göstərmək* праявіць слабасць.

ZƏKÁ *isim* розум, здаровы розум.

ZƏKALÍ *sifət* разумны, разважны, з цвярозым розумам.

ZƏLÍ *isim* п'яўка; ~ *ilə müalicə* лячэнне п'яўкамі, *gürdətəranıya; ~ doymaq* ставіць, настаіць п'яўкі; *◇ ~ kimi yarışmaq* ўнівацца як п'яўка; ~ *kimi qanını sormaq* смактаць кроў як п'яўка.

ZƏLİL *sifət* няшчасны, злашчасны, гартотны, бедны, варты жалю; ~ *etmək* зрабіць няшчасным, ~ *olmaq* быць няшчасным.

ZƏLZƏLƏ *isim* землетрасенне, землятрус; ~ *nin gücü* сіла землятруса.

ZƏMANƏ *isim* час; ~ *nin hökmü* загад часу, *yaخشı ~dir* добры час; ~ *mizin qəhrəmanı* герой нашага часу; *◇ ~ adamı* чалавек свайго часу; ~ *ilə ayaqlaşmaq* ісці ў нагу з часам.

ZƏMANƏT *I isim* 1. парука, паручыцельства, зарука; 2. гарантыя; ~ *vermək* гарантаваць; *II sifət* 1. гарантыйны; ~ *müddəti* гарантыйны ліст.

ZƏMANƏTLİ *sifət* 1. паручальны; ~ *təktüb* паручальнае пісьмо; 2. *iqd.* гарантыйны; ~ *kredit* гарантыйны крэдыт.

ZƏMİ *isim* ніва; *yaşıl ~lər* зялёныя нівы, *buğda ~ləri* пшанічныя нівы.

ZƏNBİL *isim* кошык (плецены); ~ *hörtək* плесці кошык; *◇ iqd. istehlak ~i* спажывецкі кошык (пражытачны мінімум).

ZƏNCƏFİL *isim* імбір; ~ *çayı* чай, завараны імбірам.

ZƏNCİ *I isim* негр, негрыцянка; ~ *lər* негры; *II sifət* негрыцяцкі; ~ *rəqsı* негрыцяцкі танец.

ZƏNCİR *isim* ланцуг; *lövbər ~i* якарны ланцуг, *kotan ~i* ланцуг плуга; *köləlik ~i*

ланцуг рабства; 2. ланцужок; \diamond \sim *vurmaq* закаваць у ланцугі; \sim *ini qirmaq* закусіць цуглі, расперазацца.

ZƏNCİRLƏMƏK *feil* 1. прывязаць, прывязаць ланцугом; 2. саджаць, пасадзіць на ланцуг; *iti* \sim *pasadziçy sabaku na lancyug*.

ZƏNCİRLİ *sifət* 1. з ланцугом, з ланцужком; 2. ланцуговы; \sim *körpü lancyugovy most*; 3. ланцужны (*прывязаны, пасаджаны на ланцуг*); \sim *it lancyужны sabaka*; 4. закаваны ў ланцугі; \sim *dustaq* закаваны ў ланцугі арыштант.

ZƏNCİROTÚ *isim* адуванчык, дзьмухавец.

ZƏNG *isim* 1. звон; *kilsə* \sim *i* царкоўны звон; 2. званочак; 3. званок; *qarı* \sim *i* дзвярны званок, *telefon* \sim *i* тэлефонны званок; \sim *virtaq* званиць, пазваниць.

ZƏNGİNLƏŞMƏK *feil* абагачацца, абагаціцца, узбагачацца, узбагаціцца; *kitabxana yeni kitablarla* \sim *ib* бібліятэка узбагацілася новымі кнігамі, *tənəvi səhətdən* \sim духоўна узбагачацца.

ZƏNGİNLİK *isim* багацце; *təbii* \sim *lər* прыродныя багаці, *tənəvi* \sim духоўнае багацце.

ZƏNGLİ *sifət* званковы, са званком, з боем; \sim *saat* гадзіны са званком.

ZƏNGİN *sifət* багаты; \sim *ölkə* багатая краіна, \sim *kitabxana* багатая бібліятэка, \sim *adam* багаты чалавек.

ZƏNGULƏ *isim* 1. трэль, пошчак; *bülbülün* \sim *si* трэль салаўя; 2. *tus*. рулада; \sim *virtaq* спяваць з пошчакамі, залівацца пошчакамі, рабіць.

ZƏNGVURÁN *isim* званар.

ZƏNN *isim* 1. меркаванне, здагадка; прадчуванне; 2. памяць; \sim *korlamb* памяць мне змяняе; \sim *itcə* па-мойму, як мне здаецца; \diamond \sim *etmək* меркаваць, думаць; \sim *im məni aldatmursa* калі прадчуванне мяне не падманвае.

ZƏR¹ *isim* 1. золата; \sim *lə* *tikilmış* вышыты золатам; 2. пазалота; \sim *virtaq* пазалаціць; \diamond \sim *qədrini zərgər bilər* золата можа ацаніць толькі ювелір.

ZƏR² *isim* зара (костка для гульні ў нарды).

ZƏRB I *isim* 1. ўдар, штуршок; II *sifət* ўдарны; \sim *alətləri* ударныя інструменты.

ZƏRBƏ *isim* удар; *güclü* \sim моцны ўдар, *cərimə* \sim *si* штрафны ўдар, \sim *virtaq* нанесці ўдар.

ZƏRBƏÇİ I *isim* ударнік, ўдарніца; II *sifət* ўдарны; \sim *briqada* ударная брыгада.

ZƏRƏR *isim* бax **Ziyan**.

ZƏRƏRLİ *sifət* шкодны; \sim *vərdiş* шкодная звычка, \sim *iş* шкодная праца.

ZƏRƏRSİZ *sifət* бяшкодны, бяспечны, бяскрыўдны; \sim *heyvanlar* бяшкодныя жывёлы, \sim *dərman* бяшкоднае лекі.

ZƏRƏRSİZLƏNDİRMƏK *feil* 1. абяшкоджваць, абяшкодзіць; 2. *tib*. абеззаражваць, абеззаразіць.

ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏK *feil* 1. абяшкоджваць, быць абяшкоджаным; 2. *tib*. Абеззаражвацца.

ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMİŞ *sifət* 1. абяшкоджаны; \sim *mına* абяшкоджаная міна; 2. абеззаражаны; \sim *su* абеззаражаная вада.

ZƏRƏRVERİCİ *isim* шкоднік; *tarla* \sim *ləri* палявыя шкоднікі.

ZƏRF¹ *isim* канверт; пакет.

ZƏRF² *isim* прыслоўе; *zaman* \sim *i* прыслоўе часу, *yer* \sim *i* прыслоўе месцы.

ZƏRFLİK I *isim* акалічнасць; *zaman* \sim *yi* акалічнасць часу, *səbəb* \sim *yi* акалічнасць прычыны; II *sifət* акалічнасны; \sim *k* *budaq* *cümləsi* акалічнаснае даданы сказ.

ZƏRGÖR I *isim* ювелір; II ювелірны; \sim *dəqiqliyi* ювелірная дакладнасць.

ZƏRİF *sifət* 1. мяккі, далікатны; \sim *dəri* мяккая (далікатная) скура; 2. прыемны; \sim *səs* прыемны голас, \sim *ətəri* *var* мае прыемны пах; 3. тонкі; \sim *iş* тонкая праца, \sim *paхіşlar* тонкія ўзоры; 4. пшчотны, ласкавы; \sim *baхіş* пшчотны погляд.

ZƏRİFLİK *isim* 1. мяккасць, далікатнасць; *dərinin* \sim *yi* мяккасць (далікатнасць) скуры; 2. прыемнасць; *səsin* \sim *yi* прыемнасць голасу; 3. тонкасць; *paхіşların* \sim *yi*

тонкасць узораў; 4. пшчотнасць, ласкавасць; *baxışın* ~*yi* пшчотнасць погляду.

ZƏRLİ *sifət* 1. пазалочаны; ~ *saat* пазалочаныя гадзіны; 2. залататканы; ~ *dop* залататканая сукенка.

ZƏRRƏ *isim* 1. крупінка, драбок, макулінка; *qızıl* ~*ləri* макулінкі золата, *qar* ~*ləri* макулінкі снегу; 2. крупінка, каліва; \diamond ~ *qə-dər* ні на ёту; ніколькі.

ZƏRRƏBİN *isim* 1. мікраскоп; 2. лупа.

ZƏRURƏT *isim* неабходнасць, патрэба, патрэбнасць; ~ *olarsa* пры неабходнасці.

ZƏRURİ *sifət* неабходимый; ~ *şərtlər* неабходимыя ўмовы.

ZƏVVÁR *isim* паломнік, паломніца.

ZƏY I *isim* галын; II *sifət* галыновы; ~ *təhlulu* галыновы раствор.

ZİĠ *isim* 1. гразь, слота; бруд; ~*a* *batmaq* вымазацца граззю, выпацкацца.

ZİĠLİ *sifət* брудны (запэцканы граззю); ~ *əllər* брудныя рукі.

ZİLX *isim* бурак.

ZİBİL I *isim* 1. смецце; ~*i süpürmək* месці (вымесці) смецце, ~*i atmaq* выкінуць смецце; 2. дрэнь; II *sifət* смеццевы, для смецця; ~ *qutusı* смеццевая яма, ~ *qutusı* скрынка для смецця.

ZİBİLLƏMƏK *feil* засмечваць, засмеціць, забруджваць, забрудзіць; *həyəti* ~ *zabrudjvaç* двор.

ZİBİLLİ *sifət* засмечаны, забруджаны; ~ *həyəti* засмечаны двор.

ZİBİLLİJK *isim* звалка, сметнік; ~*yə* *atmaq* выкінуць на звалку (сметнік).

ZİBİLYİĠÁN *sifət* смеццяўборачны; ~ *taşın* смеццяўборачная машына.

ZİDD *sifət* 1. процілеглы, супрацьлеглы; ~ *fikir* процілеглая думка; \diamond *daban-dabana* ~ *olmaq* ў карані разыходзіцца.

ZİDDİNƏ *zərf* *və* *qoşta* супраць, проціў; *iradəsinin* ~ *olaraq* супраць волі; ~ *danişmaq* выступаць супраць; ~ *hərəkət etmək* дзейнічаць супраць; ~ *getmək* ісці супраць.

ZİDDİYYƏT I *isim* 1. супярэчнасць; *daxili* ~*lər* ўнутраныя супярэчнасці; 2. розна-

галоссе; 3. супрацьлегласць; II *sifət* *d i l ç.* супраціўны; ~ *bağlayıcısı* супраціўны злучнік.

ZİDDİYYƏTLİ *sifət* супярэчлівы; ~ *təlumətlər* супярэчлівыя звесткі.

ZİL I *isim* высокая нота, танальнасць; ~*ə* *qalxmaq* перайсці на высокую танальнасць; II *sifət* звонкі; ~ *səs* звонкі голас.

ZİLLƏMƏK *feil* утароплівацца, ўтаропіць; *gözlərini* ~ *utaroplıvaç* вочы.

ZİLLƏN|MƏK *feil* утароплівацца, утаропіцца; накіроўвацца, накіравацца; *nəzərlər* *patiçə* ~*dü* усе погляды накіраваліся на прамоўцы.

ZİLLƏT *isim* 1. пакута, мука, мучэнне; ~ *içində* ў пакутах, ~*ə* *salmaq* падвяргаць пакутам; 2. ярмо, прыгнёт, цяжар; ~ *altında* над прыгнётам (ярмом), ~*dən* *qurtarmaq* скинуць цяжар.

ZİNDÁN *isim* кавадла; \diamond *çəkiclə* ~ *arasında* *qalmaq* апынуцца паміж молатам і кавадлам.

ZİNƏT *isim* 1. ўпрыгажэнні, прадметы ўпрыгожвання; 2. убор, убранне.

ZİNGİLDƏMƏK *feil* скавытаць (пра сабаку).

ZİNGİLTİ *isim* піск; скавытанне.

ZİRƏH *isim* браня, панцыр.

ZİRƏHLİ *sifət* 1. панцырныя, з браней; 2. браніраваны, браняваны; ~ *gəmi* браніраваны карабель, ~ *taşın* браняваная машына; ~ *kərtənkəllər* панцырныя яшчаркі.

ZİRƏ *isim* *b o t.* кмен, кмін.

ZİRƏK I *sifət* 1. кемлівы, кемны, кемкі; цямлiвы; ~ *uşaq* цямлiвы дзіця; 2. хуткі, жвавы, бойкі, спрытны; вёрткі; *əldən* ~ *хуткі* на руку, *dildən* ~ *бойкі* на язык; II *zərf* хутка, бойка, спрытна; ~ *tərpənmək* дзейнічаць спрытна.

ZİRƏKLİK *isim* 1. емлівасць, кемнасць, цямлiвасць; дагадлівасць, здагадлівасць; ~*göstərmək* праяўляць кемлівасць; 2. борздаць, шпаркасць, спрытнасць, паваротлівасць; ~*yi* *səyəsində* дзякуючы спрыту.

ZİRİNC *isim* *b o t.* барбарыс.

ZİR VƏ *isim* вяршыня; *dağın* ~*si* вяршыня гары, *ağacın* ~*si* вяршыня дрэва.

ZİRZƏMİ *isim* склеп; падвал, сутарэнне; ~*də saxlataq* захоўваць у склепе.

ZIYÁ *isim* 1. святло; *şəfəqin parlaq ~si* ясны святло зары, ~ *saçtaq* выпраменьваць святло; 2. бляск, ззянне.

ZIYAFƏT *isim* банкет, бяседа; баляванне; ~ *vermək* даць банкет.

ZIYALÍ I *isim* інтэлігент, інтэлігентка; II *sifət* 1. інтэлігентны; ~ *aılə intəligentnıya* сям'я.

ZIYALILÁR *isim* інтэлігенцыя; *yaradı-cı* ~ творчая інтэлігенцыя.

ZIYÁN *isim* шкода, урон, страта ~ *vir-maq* (yetirmək) прычыніць, прынесці шкоду, *taddi* ~ матэрыяльны ўрон; ~ *çəktək* трываць страта, ~ *yetirmək* нанесці шкоду; ~ *gətirmək* шкодзіць; ◊ ~ *verməz* (etməz) не будзе шкоды; ~ *yoxdur* нічога.

ZIYANKÁR I *sifət* шкодны; ~ *adam* шкодны чалавек; II *isim* шкоднік: 1) *pra* жывёл, насякомых, якія прыносяць шкоду сельскай гаспадарцы; 2) *pra* чалавека, якое наносіць шкоду каму-, чаму-л.

ZIYANKARLIQ *isim* шкодніцтва; ~ *etmək* шкодзіць.

ZIYANLÍ *sifət* 1. шкодны, шкодлівы; ~ *iş* шкодная праца; 2. стратны; ~ *ticarət* стратная гандаль.

ZIYANLIQ *isim* шкода, урон, страта; ~ *virmaq* нанесці шкоду (прычыніць страту), ~ *etmək* нанесці шкоду, ~ *çəktək* панесці ўрон; 2. шкоднасць, стратнасць.

ZIYANVERİCİ I *isim* шкоднік; II *sifət* шкодны, шкодніцкі.

ZIYARƏT *isim* паломніцтва; ◊ ~ *etmək* паломнічаць.

ZIYARƏTÇİ *isim* паломнік, паломніца.

ZIYARƏTÇİLİK *isim* паломніцтва.

ZIYARƏTGÁH *isim* месца паломніцтва, месца пакланення.

ZIYİL *isim* бародаўка; ~ *töktək* накрывацца, накрыцца бародаўкамі.

ZIYİLLİ *sifət* 1. бародаўчаты; 2. бугрысты; ~ *qurbağa* бугрыстая жаба.

ZOĞ *isim b o t.* парастак, атожылак; *savan ~lar* маладыя парасткі, *vermək* пускаць парасткі.

ZOĞAL I *isim* кізіл; ~ *qurusu* сушаны кізіл; II *sifət* кізілавы; ~ *ağacı* кізілавае дрэва, ~ *arağı* кізілавая гарэлка, ~ *mürəbbəsi* кізілавае варэнне.

ZOĞLAMÁQ *feil* пускаць, пусціць парасткі, атожылікі.

ZOLÁ|Q *isim* паласа, палоска; *meşə ~ğı* лясная паласа.

ZOLAQLÍ *sifət* паласаты; ~ *xalat* паласаты халат, ~ *kərtənkələ* паласатая яшчарка.

ZOLÁQ-ZOLÁQ I *sifət* паласаты; ~ *paçsa* паласатая тканіна. II *zərf* палоскамі, палосамі, паласой; ~ *kəsmək* разрэзаць палоскамі.

ZOR *isim* сіла; ~ *işlətmək* ўжываць сілу; ◊ ~ *a salmaq* ставіць у цяжкае становішча.

ZORAKILIQ *isim* насілле, гвалт, прымус; ~ *etmək* ужываць насілле.

ZÓRLA *zərf* 1. сілай, сілком, гвалтоўна; ~ *aparmaq* сілком навезці, ~ *əlindən almaq* гвалтоўна адабраць; 2. ледзь, ледзь-ледзь, насілу, з цяжкасцю, ледзьве; ~ *hərəkət etmək* ледзь перасоўвацца, ~ *ayaq üstə durmaq* ледзь стаяць на нагах, ~ *nəfəs alır* ледзь дыхае.

ZORLAMÁQ *feil* згвалціць, згвалтаваць; гвальціць, гвалтаваць.

ZÖHRƏVİ *sifət* венерычны; ~ *xəstəliklər* венерычныя хваробы.

ZÖKƏM *isim* насмарк, катар; *yüngül* ~ лёгкі насмарк, *xroniki* ~ хронічны насмарк; ~ *olmaq* захварэць насмаркам.

ZÖVQ *isim* 1. асалода, задавальненне; ~ *almaq* адчуваць асалоду, ~ *vermək* дастаўляць задавальненне; 2. густ; *estetik* ~ эстэтычны густ, *incə* ~ тонкі густ.

ZÖVQLƏ *zərf* 1. са смакам; ~ *yemək* есці са смакам; 2. з густам; ~ *geyinmək* апранацца з густам.

ZÖVQLÜ *sifət* з густам; ~ *adam* чалавек з густам.

ZÖVQSÜZ I *sifət* 1. нясмачны; 2. безгустоўны; II *zərf* 1. нясмачна; 2. безгустоўна.

ZURNÁ *isim m u s.* зурна (музычны інструмент).

ZURNAÇALÁN *isim* зурнач.

ZURNAÇÍ *isim bax* **Zurnaçalan.**

ZÜLÁL *isim* бялок.

ZÜLALÍ *sifət* бялковы; ~ *yemlär* бялковыя кормы.

ZÜLALLÍ *sifət bax* **Zülali.**

ZÜLF *isim şair.* валасы, кудзеры, кучары; *qara* ~ (*siyah* ~) чорныя валасы, *pərişan* ~ распущаныя валасы.

ZÜLM *isim* 1. прыгнёт, уціск; ~ *altında in-lätäk* знемагаць пад прыгнётам; 2. мука, пакута; ~ə *dözmäk* трываць пакуты, ~ *çəkmäk* пераносіць мукі; ~ *etmək* прыгнятаць, мучыць; ~*dən qurtarmaq* пазбавіцца ад мучэння.

ZÜLMKÁR *isim* тыран, дэспат .

ZÜLMÖT I *isim* цемната, цемра; ~ə *qərq olmaq* нагрэзіцца ў цемру; II *sifət* цёмны; ~ *gəcələr* цёмныя ночы.

ZÜMRƏ *isim* праслойка; *ziyalı* ~*si* інтэлігенцкая праслойка .

ZÜMRÜD I *isim* ізумруд, смарагд; II *sifət* ізумрудны, смарагдавы; ~ *bilərzik* смарагдавы бранзалет.

ZÜMZÜMƏ *isim* напевание, спевы на паўголасу; ~ *elətmək* (*etmək*) напяваць, спяваць на паўголасу.

ZÜRAFƏ *isim* жырафа.

ZÜY *isim* акампанемент; ~ *tutmaq* акампа-наваць.

Qeydlər üçün

Qeydlər üçün

Qeydlər üçün

Qeydlər üçün

*** *** ***

*Kitab «Mütərcim» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzində
səhifələnmiş və çap olunmuşdur.*

*Nəşriyyat redaktoru – Əliş Mirzallı
Texniki redaktor – Mətanət Qaraxanlı
Kompyuter tərtibatı – Günel Muxtarova
Korrektor – Rita Müslümova*

Çapa imzalanıb: 06.10.2017
Format: 70x100 1/16. Qarnitur: Times.
Ofset çap. Ofset kağızı. Həcmi: 18,25 ç.v.
Tiraj: 100. Sifariş № 19.



Az 1014, Bakı, Rəsul Rza küç., 125/139b
Tel./faks 596 21 44; (055) 715 63 99
e-mail: mutarjim@mail.ru
www.mutercim.az